

ЗАГ. Н-3.

ГЧН

А. И. ГЕРЦЭН

БЫЛОЕ  
I  
ДУМЫ

ДЗЯРЖАУНДЕ ВЫДАВЕЦТВА  
пры СНК БССР

ЗДІМ-3

ГЧ1

А. І. ГЕРЦЭН

91.22


# БЫЛОЕ і ДУМЫ

100674

ТОМ ПЕРШЫ

ЧАСТКІ ПЕРШАЯ і ДРУГАЯ

АРТЫКУЛ В. І. ЛЕНИНА  
„ПАМЯЦІ ГЕРЦЭНА“



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА пры СНК БССР  
РЭДАКЦЫЯ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ  
МІНСК \* 1940



А. И. ГЕРЦЕН  
БЫЛОЕ и ДУМЫ  
Том I  
Гослитиздат 1937  
Перевод с русского



## ПАМЯЦІ ГЕРЦЭНА

Мінула сто год з дня нараджэння Герцэна. Ушаноўвае яго ўся ліберальная Расія, клапатліва абмінаючы сур'ёзныя пытні соцыялізма, ста-ранна ўтойваючы, чым адрозніваўся рэволюцыянер Герцэн ад ліберала. Памінае Герцэна і правы друк, хлусліва ўпэўніваючы, што Герцэн ад-рокся пад канец жыцця ад рэволюцыі. А ў загранічных, ліберальных і на-родніцкіх, прамовах аб Герцэне пануе фраза і фраза.

Рабочая партыя павінна памянуць Герцэна не дзеля абыватальскага славаслоўя, а для ўсведамлення сваіх задач, для ўсведамлення сапраўднага гістарычнага месца пісьменніка, які адыграў вялікую ролю ў падрыхтоўцы рускай рэвалюцыі.

Герцэн належала да пакалення дваранскіх, памешчыцкіх рэволюцыяне-раў першай паловы мінулага стагоддзя. Дваране далі Расіі Бірону і Арак-чэевых, безліч „п'яных афіцэраў, забіяк, карцёжных ігракоў, германійцаў, псарапоў, драчуноў, катаў, серальнікаў“, ды прыгожадушных Манілавых. „І паміж імі—пісаў Герцэн—развіліся людзі 14 снежня, фаланга герояў, выкармленых, як Ромул і Рэм, малаком дзікага звера... Гэта нейкія волаты, кованыя з чыстай сталі з галавы да ног, воіны-спадвіжнікі, якія вышлі свядома на яўную пагібель, каб разбудзіць да новага жыцця маладое пакаление і ачысціць дзяцей, народжаных у асяроддзі катаў і раба-лепніасці“.

Да ліку такіх дзяцей належала Герцэн. Паўстанне дзекабрыстаў разбу-дзіла і „ачысціла“ яго. У прыгоннай Расіі 40-х гадоў XIX стагоддзя ён здолеў падняцца на такую вышыню, што стаў на ўзровень з найвялікшымі мысліцелямі свайго часу. Ён засвоіў дыялектыку Гегеля. Ён зразумеў, што яна ўяўляе з сябе „алгебру рэволюцыі“. Ён пайшоў далей Гегеля, да матэрыялізма, следам за Фейербахам. Першое з „Пісем аб вывучэнні прыроды“, — „Эмпірыя і ідеалізм“, — напісаны ў 1844 годзе, паказвае нам мысліцеля, які, нават цяпер, галавой вышэй за бездань сучасных прырода-даследчыкаў-эмпірыкаў і процьмы цяперашніх філософіяў, ідеалістаў і поўдэалістаў. Герцэн шчыльна падышоў да дыялектычнага матэрыя-лізма і спыніўся перад—гістарычным матэрыялізмам.

Эты „прыпынак“ і выклікаў духоўны крах Герцэна пасля паражэння рэволюцыі 1848 г. Герцэн пакінуў ужо Расію і назіраў гэтую рэволюцыю непасрэдна. Ён быў тады дэмакратам, рэволюцыянерам, соцыялістам. Але яго „соцыялізм“ належала да ліку тых незлічоных у эпоху 48-га года форм і разнавіднасцей буржуазнага і дробнабуржуазнага соцыялізма, якія былі канчатковая забыты чэрвеньскімі днямі. Па сутнасці, гэта быў зусім не соцыялізм, а прыгожадушная фраза, добрая мара, у якую апранала сваю тагачасную рэволюцыянасць буржуазная дэмакратыя, а таксама про-летарыят, які не вызваліўся з-пад яе ўплыву.

Духоўны крах Герцэна, яго глыбокі скептыцызм і пессімізм пасля 1848 года быў крахам буржуазных ілюзій у соцыялізме. Духоўная драма Герцэна была параджэннем і адлюстраваннем той сусветнагістарычнай

эпохі, калі рэволюцыйнасць буржуазнай дэмакратыі памірала ўжо (у Еўропе), а рэволюцыйнасць соцыялістычнага пролетарыята яшчэ не даспела. Гэтага не зразумелі і не моглі зразумець рыцары ліберальнага расійскага языкаблудства, якія прыкрываюць цяпер сваю контррэволюцыйнасць квяцістымі фразамі аб скептыцызме Герцэна. У гэтых рыцараў, якія здрадзілі рускай рэвалюцыі 1905 года, якія забылі і думаць пра вялікае званне *рэволюцынера*, скептыцызм ёсць форма пераходу ад дэмакратыі да лібералізма,—да таго халуйскага, подлага, бруднага і зверскага лібералізма, які расстрэльваў рабочых у 48 годзе, які аднаўляў разбураныя троны, які рукапляскаў Напалеону III і які *праклінаў*, не ўмеючы зразумець яго класавай прыроды, Герцэн.

У Герцэна скептыцызм быў формай пераходу ад ілюзіі „надкласавага“ буржуазнага дэмакратызма да суроўай, непахіснай, непераможнай класавай барацьбы пролетарыята. Доказ: „Пісьмы да старога таварыша“ Бакуніна, напісаныя за год да смерці Герцэна, у 1869 годзе. Герцэн парывае з анархістам Бакуніным. Праўда, Герцэн бачыць яшчэ ў гэтым разрыве толькі разнагалоссе ў тактыцы, а не бездань паміж светасузірніем упэўненага ў перамозе свайго класа пролетарыя і дробнага буржуза, які зняверыўся ў сваім выратаванні. Праўда, Герцэн паўтарае зноў і тут старыя буржуазна-дэмакратычныя фразы, быццам соцыялізм павінен выступаць з „пропаведдзю, аднолькава звернутай да работніка і гаспадара, земляроба і мешчаніна“. Але ўсё-ж такі, парываючы з Бакуніным, Герцэн накіраваў свае зрокі не да лібералізма, а да Інтэрнацыянала, да таго Інтэрнацыянала, якім кіраваў Маркс,—да таго Інтэрнацыянала, які пачаў „*збіраць палкі*“ пролетарыята, яднаць „*свет рабочы*“, які пакідае свет тых, хто карыстаецца без работы“!

Не зразумеўшы буржуазна-дэмакратычнай сутнасці ўсяго руху 1848 года і ўсіх форм да-марксаўскага соцыялізма, Герцэн тым больш не мог зразумець буржуазнай прыроды рускай рэвалюцыі. Герцэн—основапаложнік „рускага“ соцыялізма, „народніцтва“. Герцэн бачыў „соцыялізм“ у вызваленні сялян з зямлі, у абшчынным землеўладанні і ў сялянскай ідэі „права на зямлю“. Свае ўлюблёныя мыслі на гэтую тэму ён развіваў незлічоную колькасць разоў.

На справе ў гэтым вучэнні Герцэна, як і ва ўсім рускім народніцтве—аж да палініяўшага народніцтва цяперашніх „соцыялістаў-рэволюцыянероў“,—няма *ні грана* соцыялізма. Гэта—такая-ж прыгожадушная фраза, такая-ж добрая мара, апранаючая *рэволюцыйнасць* буржуазнай сялянскай дэмакратыі ў Расіі, як і розныя формы „соцыялізма 48-га года“ на Захадзе. Чым больш зямлі атрымалі-б сяляне ў 1861 годзе і чым танней-бы яны яе атрымалі, тым больш была-б падарвана ўлада прыгонікаў-памешчыкаў, тым хутчэй, свабодней і шырэй ішло-б развіццё капіталізма ў Расіі. Ідэя „права на зямлю“ і „ураўнальнага падзелу зямлі“ ёсць не што іншае як фармуліроўка рэволюцыйных імкненняў да роўнасці з боку сялян, якія змагаюцца за поўнае звязрэнне памешчыцкага улады, за поўнае зніштажэнне памешчыцкага землеўладання.

Рэвалюцыя 1905 года цалкам даказала гэта: з аднаго боку, пролетарыят выступіў зусім самастойна на чале рэволюцыйной барацьбы, стварыўшы соцыял-дэмакратычную рабочую партыю; з другога боку, рэволюцыйныя сяляне („трудавікі“ і „сялянскі саюз“), змагаючыся за ўсякія формы зніштажэння памешчыцкага землеўладання аж да „адмены прыватнай уласнасці на зямлю“, змагаліся іменна як гаспадары, як дробныя прадпрыемцы.

У цяперашні час слова спрэчкі наконт „соцыялістычнай“ права на зямлю і т. п. служаць толькі для *заямнення* і прыкрыцця сапраўды важ-

нага і сур'ёзнага гістарычнага пытання: аб рознасці інтарэсаў лібераль-  
най буржуазіі і рэволюцыйнага сялянства ў рускай буржуазнай рэволю-  
цы; інакш кажучы, аб ліберальнай і дэмакратычнай, аб „згодніцкай“  
(манархічнай) і рэспубліканскай тэндэнцыі ў гэтай рэволюцыі. Імениа гэтае  
пытанне пастаўлена „Колоколом“ Герцэна, калі глядзеь на сутнасць  
справы, а не на фразы,—калі даследаваць класавую барацьбу, як аснову  
„тэорый“ і вучэнняў, а не наадварот.

Герцэн стварыў вольную рускую прэсу за граніцай—у гэтым яго  
вялікая заслуга. „Полярная Звезда“ падняла традыцыю дзекабрыстаў.  
„Колокол“ (1857—1867) устаў гарой за вызваленне сялян. Рабскае маўчанне  
было парушана.

Але Герцэн належала да памешчыцкага, панскага асяроддзя. Ён пакінуў  
Расію ў 1847 г., ён не бачыў рэволюцыйнага народа і не мог верыць у яго.  
Адсюль яго ліберальная апеляцыя да „вярхоў“. Адсюль яго неслічоная  
саладжавыя пісмы ў „Колоколе“ да Александра II Вешацеля, якіх нельга  
ципер чытаць без агіды. Чэрнышэўскі, Дабралюбаў, Серна-Салауеўіч, якія  
прадстаўлялі новае пакаленне рэволюцыянераў-розначыцаў, былі тысячу  
раз правы, калі папракали Герцэна за гэтыя адступленні ад дэмакратызма  
да лібералізма. Аднак, справядлівасць патрабуе сказаць, што пры ўсіх  
хістаннях Герцэна паміж дэмакратызмам і лібералізмам дэмакрат усё-ж  
браў у ім верх.

Калі адзін з агіднейшых тыпаў ліберальнага хамства, Кавелін, які  
захапляўся раней „Колоколом“ іменна за яго *ліберальныя* тэндэнцыі,  
паўстаў супроць канстытуцыі, напаў на рэволюцыйную агітацыю, паўстаў  
супроць „гвалту“ і зáклікаў да яго, стаў прапаведваць цярпенне, Герцэн  
*парваў* з гэтым ліберальным мудрацом. Герцэн абрушыўся на яго „худы,  
недарэчны, шкодны памфлет“, пісаны „для нягласнага кіраўніцтва лібе-  
ральнічаочаму ўраду“, на кавелінскія „палітыка-сантыментальныя сектэн-  
цыі“, якія паказваюць „рускі народ скажінай, а ўрад разумнікам“. „Ко-  
локол“ змясціў артыкул „Надгробное слово“, у якім бічаваў „прафесароў,  
што ўюць гнілую павуцінку сваіх высокамерна-малюсенькіх ідэек, экс-  
прафесароў, калісьці простадушных, а потым злобых, бачачы, што здаро-  
вая моладзь не можа спачуванецца ў іх залатушнай мыслі“. Кавелін адразу  
пазнаў сябе ў гэтым партрэце.

Калі быў арыштаваны Чэрнышэўскі, подлы ліберал Кавелін пісаў:  
„Арышты мне не здаюцца абураочымі... рэволюцыйная партыя лічыць усе  
сродкі добрымі, каб скінуць урад, а ён абаранеца сваімі сродкамі“.  
А Герцэн дакладна адказваў гэтаму кадэту, гаворачы з поваду суда над  
Чэрнышэўскім: „А тут нікчэмныя людзі, людзі-трава, людзі-слімакі гавораць,  
што не трэба лаяць гэту разбойнікаў і нягоднікаў, якія ўпраў-  
ляе намі“.

Калі ліберал Тургенев напісаў прыватнае пісьмо Александру II з за-  
пэўненнем у сваіх вернападданніцкіх пачуццях і ахвяраваў два залатых  
на салдат, параненых пры ўсмірэнні польскага паўстання, „Колокол“  
пісаў пра „сіавалосую Магдаліну (мужчынскага роду), якая пісала гасу-  
дару, што яна не спіць, мучаючыся, што гасудар не ведае аб tym раска-  
янні, якое ахапіла яе“. І Тургенев адразу пазнаў сябе.

Калі ўся зграя рускіх лібералаў адхлынула ад Герцэназа абарону Польшчы,  
калі ўсё „адукаванае грамадства“ адварнулася ад „Колокола“, Герцэн  
не збянятэжкіўся. Ён па-ранейшаму адстойваў свабоду Польшчы і бічаваў  
усмірыцеляў, катаў, вешацеляў Александра II. Герцэн выратаваў чэсць  
рускай дэмакратыі. „Мы выратавалі чэсць імя рускага—пісаў ён Тургеневу—  
і за гэта пацярпелі ад рабскай большасці“.

Калі атрымлівалася паведамленне, што прыгонны селянін забіў па-  
мешчыка за замах на чэсць нявесты, Герцэн дадаваў у „Колоколе“:

„І вельмі добра зрабіў!”. Калі паведамлялі, што ўводзяцца ваенныя начальнікі для „спакойнага” „вызвалення”, Герцэн пісаў: „Першы разумны палкоўнік, які са сваім атрадам далучыцца да сялян, замест таго, каб душыць іх, сядзе на троі Раманавых”. Калі палкоўнік Рэйтэрн застрэліўся ў Варшаве (1860 г.), каб не быць памочнікам катаў, Герцэн пісаў: „Калі расстрэльваць, дык трэба расстрэльваць тых генералаў, якія загадваюць страляць па бяззбройных”. Калі перабілі 50 сялян у Бездне і пакаралі смерцю іх вожака Антона Петрова (12 красавіка 1861 года), Герцэн пісаў у „Колоколе”:

„О, калі-б слова мае маглі дайсці да цябе, тружанік і пакутнік зямлі рускай!.. як я вавучыў-бы цябе пагарджаць тваймі духоўнымі пастырамі, пастваўленымі над табой пецербургскімі сінодам і німецкім царом... Ты ненавідзіш памешчыку, ненавідзіш пад’ячага, байшіх іх—і зусім управах; але верши яшэ ў цара і архірэя... не вер ім. Цар з імі, і яны ягоныя. Яго ты бачыш ціпер, ты, бацька забітага юнака ў Бездне, ты, сын забітага бацькі ў Пенізе... Твае пастыры—цёмныя як ты, бедныя як ты... Такі быў манах Антоній, што паярпеў за цябе ў Казані (не епіскап Антоній, а Антон бездніскі)... Цэлы тваіх свяціцеляў не зробяць сарака вяс�мі цудаў, малітва да іх не вылечыць ад болю зубоў; але жывая памяць аб іх можа зрабіць адно цуда—твае вызваленне”.

Адсьоль відаць, як подла і нізка хлусяць на Герцэна нашы лібералы, што акапаліся ў рабскім „легальным” друку, узвялічваючы слабыя бакі Герцэна і ўмоўчаючы пра моцныя. Не віна Герцэна, а бяда яго, што ён не мог бачыць рэволюцынага народа ў самой Расіі ў 40-х гадах. Калі ён убачыў яго ў 60-х,—ён бязбоязна ўстаў на бок рэволюцынай дэмакратыі супроты лібералізма. Ён змагаўся за перамогу народа над царызмам, а не за здзелку ліберальнай буржуазіі з памешчыцкім царом. Ён падняў сцяг рэволюцыі.

Ушаноўваючы Герцэна, мы бачым ясна тры пакаленні, тры класы, якія дзейнічалі ў рускай рэволюцыі. Спачатку—дваране і памешчыкі, дзекабрысты і Герцэн. Вузкае кола гэтых рэволюцыянероў. Страшэнна далёка яны ад народа. Але іх справа не прапала. Дзекабрысты разбудзілі Герцэна. Герцэн разгарнуў рэволюцынную агітацыю.

Яе падхапілі, пашырілі, умацавалі, загартавалі рэволюцыянеры-розначынцы, пачынаючы з Чэрнышэўскага і канчаючы героямі „Народнай Волі”. Шырэйшым стала кола барацьбітоў, бліжэй іх сувязь з народам. „Маладыя штурманы будучай буры”—называў іх Герцэн. Але гэта не была яшчэ сама бура.

Бура, гэта—рух саміх мас. Пролетарыят, адзіны да канца рэволюцынны клас, падняўся на чале іх і ўпершыню падняў да адкрытай, рэволюцынай барацьбы мільёны сялян. Першы націск буры быў у 1905 годзе. Наступны пачынае расці на нашых вачах.

Ушаноўваючы Герцэна, пролетарыят вучыцца на яго прыкладзе вялікаму значэнню рэволюцынай тэорыі;—вучыцца разумець, што беззаветная адданасць рэволюцыі і зварот з рэволюцынай пропаведзю да народа не прыпадае нават тады, калі цэльня дзесяцігоддзі аддзяляюць сяўбу ад жніва;—вучыцца вызначэнню ролі розных класаў у рускай і міжнароднай рэволюцыі. Узбагачаны гэтымі ўрокамі, пролетарыят праб'е сабе дарогу да свабоднага саюза з соціялістычнымі рабочымі ўсіх краін, разлушыўши тую гадзіну, царскую манархію, супроты якой Герцэн першы падняў вялікі сцяг барацьбы шляхам звароту да мас з *вольным рускім словам*.

„Соціял-Дэмакрат” № 26, 8 мая (25 красавіка)  
1912 г. (Творы, т. XV, стар. 464—469.)

## АД РЭДАКЦЫІ

Гэтае выданне „Былога і дум“ адкрываецца славутым артыкулам В. І. Леніна „Памяці Герцэна“, які напісан вялікім правадыром рабочага класа ў 1912 годзе ў сувязі са стагоддзем з дня нараджэння Герцэна.

В. І. Ленін дае характеристыку Герцэна і ў цэлым радзе іншых сваіх работ.

Так, выкryваючы ў кнізе „Што такое „прыяцелі народа“ і як яны вялоўцы супроць соцыял-дэмакрататаў?“ эпігонаў народніцтва, В. І. Ленін пісаў: „І падобныя паны гаворыць пра „ідэалы айцоў“, прэтэндуюць на тое, што яны, іменна яны захоўваюць традыцыі тых часоў, калі Францыя разлівала па ўсёй Еўропе ідэі соцыялізма—і калі успрыманне гэтых ідэй давала ў Расіі тэорыі і вучэнні Герцэна, Чэрнышэўскага“. (Творы, т. I, стар. 164.)

У кнізе „Што рабіць?“ В. І. Ленін пісаў:

„...роль перадавога барацьбіта можа выканаць толькі партыя, кіруемая перадавой тэорыяй. А каб хоць колькі-небудзь канкрэтна ўявіць сабе, што гэта азначае, няхай чытач успомніць аб такіх папярэдніках рускай соцыял-дэмакратыі, як Герцэн, Белінскі, Чэрнышэўскі...“ (Творы, т. IV, стар. 380—381.)

Праз два гады пасля юбілейнага артыкула аб Герцэні, у артыкуле „З мінулага рабочага друку ў Расіі“ В. І. Ленін пісаў: „Папярэднікам рабочага (пролетарска-дэмакратычнага або соцыял-дэмакратычнага) друку быў тады агульнадэмакратычны бесцэнзурны друк з „Колоколом“ Герцэна на чале яго.“

Як дзекабрысты разбудзілі Герцэна, так Герцэн і яго „Колокол“ дапамаглі прабудженню розначынцаў, адукаваных прадстаўнікоў ліберальнаў і дэмакратычнай буржуазіі, належашчых не да дваранства, а да чыноўніцтва, мяшчанства, купецтва, сялянства“. (Творы, т. XVII, стар. 341.)

Апрача прыведзеных тут водзываў, у работах В. І. Леніна ёсьць яшчэ целы рад упамінанняў аб Герцэні, у якіх даецца ацэнка яго літаратурна-палітычнай дзейнасці (гл. указальнік да Збору твораў В. І. Леніна).

Гэтае выданне самага значнага літаратурнага твору Герцэна—„Былога і дум“—ёсьць нанава вывераны асноўны тэкст славутых мастацкіх мемуараў. Яны даны ў тым выглядзе, як іх напісаў або надрукаваў сам Герцэн, без падмены аўтарскай волі рэдактарскімі домысламі.

Усе прадмовы і іншыя тлумачальныя заўвагі Герцэна да розных частак і раздзелаў „Былога і дум“, апушчаныя ім у асобным выданні 1861—1866 гадоў, даюцца тут у „Дадатках“ і размеркаваны па адпаведных тамах. Таксама даны варыянты з першадрукаваных тэкстаў або закрэсленыя ўрыўкі з рукапісаў, змешчаныя ў заувагах разам з неабходнымі гісторыка-літаратурнымі, тэксталагічнымі і біографічнымі даведкамі.

Прыступіўшы ў 1852 годзе да пісанія „Былога і дум”, Герцэн спачатку накідаў урыўкі, якія паслужылі асновай для раздзела аб так званай „сімейнай драме”. Ад іх ён, пасля хістанняў і разважанняў, перайшоў да сістэматычнага рассказу аб сваім жыцці. Некаторыя раздзелы і часткі гэтага рассказа друкаваліся пераважна ў „Полярной звездѣ” і паасобнымі кніжкамі, пачынаючы з 1854 года. Так, у рознай паслядоўнасці і ў розны час, на працягу шаснаццаў год, было напісаныя і часткова апублікавана ўсё тое, што складае тэкст „Былога і дум”.

У 1861 годзе Герцэн пачаў выпускаць „Былое і думы” паасобнымі томікамі, стараючыся захаваць храналагічную паслядоўнасць выкладання.

У першы том увайшлі 1-я і 2-я часткі „Былога і дум”, якія ахапляюць перыяд 1812—1838 гадоў, гэта значыць ад нараджэння Герцэна да яго звароту з вяцкай ссылкі. Другі том, што вышаў таксама ў 1861 годзе, змяшчаў 3-ю і 4-ю часткі „Былога і дум”, якія ахапляюць перыяд 1838—1847 гадоў,—ад владзімірскага жыцця і жаніцьбы да выезду з Расіі.

Друкаванне 5-й часткі „Былога і дум” асобнай кнігай затрудняла Герцэн: у яе ўваходзіў рассказ аб „сімейнай драме”. Замест гэтага рассказа ён уключыў у трэці том „Былога і дум” (Лондан, 1862) надрукаваны ў „Отечественных записках” за 1840—1841 годы „Запіскі аднаго маладога чалавека”. Матэрыял „Запісак” у значайнай меры быў скрыстаны ў першых частках „Былога і дум”. Герцэн змясціў у кнігу таксама пяць нарысаў, маючых па сутнасці адносіны і да яго былога, і да яго дум, але далёкіх па зместу і па выкладанні ад „Былога і дум”, як мастацкага твору.

Гэту кнігу Герцэн лічыў прамежнай часткай паміж 4-й і 5-й часткамі сапраўдных „Былога і дум”. Каб падкрэсліць гэта, ён пасля агульнага тытула з назваю „Былое і думы Іскандэра, том трэці” змясціў другі тытул: „Паміж чацвертай і пятай часткай”. Потым ішлі дэве старонкі, у якіх тлумачылася выпадковасць зместу гэтага тома.

Тут, між іншым, заяўлялася: „Два першыя томы „Былога і дум” складаюць такі „адрэзаны кавалак”, што я надумаў паміж імі і наступнымі часткамі паставіць невялікую кладоўку для старога дабра”. І дадавалася, што з гэтым старым дабром „няма чаго рабіць на tym баку берага”, гэта значыць у рассказе аб тых падзеях, якія маюць дачыненіі да загранічнага перыяду жыцця Герцэна.

Праз некалькі гадоў Герцэн рашыў выпускаць далей „Былое і думы” асобным выданнем. Ён склаў чарговую кнігу з тытулам „Былое і думы Іскандэра, том чацверты” (Лондан, 1866, на вокладцы—1867). У невялікім уступе, пасля тытула, паведамляецца, што новая частка „Былога і дум” складзена з „урывачных рассказаў і карцін”, што „спаяць іх у адно” аўтар „ніяк не мог”, што „ўсяго” ён не можа „яшчэ перадаць чытачам”, але „не за гарамі і той час, калі надрукуюцца не толькі выпушчаныя старонкі і раздзелы, але і цэлы том, самы дарагі” для Герцэна.

У чацверты том увайшлі раздзелы „Былога і дум”, якія аб’яднаны тытулам „Парыж—Італія—Парыж” і датаваны 1847—1852 гадамі, гэта значыць часам ад выезду Герцэна з сям'ёй за граніцу да смерці Наталіі Александраўны.

Пры гэтым Герцэн яшчэ раз падкрэсліў выпадковасць зместу трэцяга тома асобнага выдання і адваранасць яго ад асноўнага тэксту мастацкіх мемуараў. Ён даў новому аддзелу загаловак „частка пятая” і пацвердзіў непасрэднюю сувязь другога і чацвертага тамоў чарговай нумарацыі раздзелаў; другі том канчаўся раздз. 33-м, а чацверты пачынаўся раздзелам 34-м і канчаўся раздз. 42-м. Па-за нумарацыяй раздзелаў у 5-й частцы размешчана некалькі ўрыўкаў з рассказа аб сімейнай драме.

У чацверты том уключаны яшчэ нарысы аб рускіх эмігрантах Н. І. Саzonаве і В. А. Энгельсоне, што аб’яднаны тытулам „Рускія цені”, якім вызначаўся змест новага аддзела або часткі „Былога і дум”.

Пасля выходу ў свет чацвертага тома „Былога і дум“ Герцэн далей пісаў і друкаваў урыўкамі свае мемуары.

У 1869 годзе ён задумаў новае, дапоўненае выданне „Былога і дум“. Яно павінна было выйсці пад наглядам Н. П. Огарэва, які атрымаў указанні, якія раздзелы трэба ўключыць у гэтае выданне, адкуль іх браць і ў якім парадку размеркаваць матэрыял. Рэдактар першага „Поўнага збору твораў і пісьмаў“ А. І. Герцэна—М. К. Лемке заяўляе, што ўказанні Огарэву былі даны ў спецыяльным пісьме Герцэна.

Герцэн памёр, не паспейшы ажыццявіць поўнага выдання „Былога і дум“. Праз некалькі месяцаў пасля яго смерці вышаў „Зборнік пасмертных артыкулаў“ Герцэна (Жэнева, 1870), складзены Н. П. Огарэвым і сынам аўтара, А. А. Герцэнам. У падпісаным Огарэвым звароце „Да чытачоў“ паведамлялася, што дзеці Герцэна адважыліся друкаваць усё, што пасля яго асталося, і пачалі з выпуску „Былога і дум“.

У зборніку змешчана чатыраццаць раздзелаў з розных частак „Былога і дум“; у кнігу ўключаны яшчэ: аповесць „Доктар, паміраючы і мёртвы“ і „Пісьмы да старога таварыша“.

У 1875 годзе пачаў выходзіць у Жэневе, закончаны ў 1879 годзе, дзесяцітомны збор „Твораў Герцэна“, які выпускаўся пры ўзделе Г. Н. Вырубава. Шосты—дзесяты тамы гэтага выдання маюць спецыяльны загаловак „Былое і думы“, пад якім ўведзен увесь тэкст чатырохтомнага жэнеўскага выдання, дапоўнены раздзеламі, надрукаванымі ў розных выданнях пры жыцці Герцэна. У гэтае выданне не ўключаны тых раздзелы „Былога і дум“, якія надрукаваны ў „Зборніку“ 1870 года; магчыма, што яны намічаліся ў якасці матэрыяла для дадатковых трох-чатырох тамоў да жэнеўскага выдання 1875—1879 гадоў, аб якіх абвяшчалася ў дзесятым томе.

Наступнае выданне „Былога і дум“ вышла ў 1905 годзе ў складзе пецербургскага сямітомнага „Збору твораў“ Герцэна. Мемуары займаюць тут два тамы, якія змяшчаюць у сабе ўвесь асноўны тэкст твора, апублікаваны раней. Гэтае выданне зусім сапсавана шматлікімі цэнзурнымі выкідкамі і скажэннямі.

Расказ аб так званай „сямейнай драме“ ўпершыню паявіўся ў друку ў нашай краіне ў 1919 годзе, калі чытак мог атрымаць першы „Поўны збор твораў“ Герцэна ў дваццаці двух тамах (пад рэдакцыяй М. К. Лемке), які вышаў дзякуючы клопатам аб культурнай спадчыне мінулага, і ў прыватнасці аб велізарнай літаратурнай спадчыне Герцэна, з боку совецкай улады, нават у годы грамадзянскай вайны, ва ўмовах разруші і інтэрвенцыі.

У „Поўным зборы твораў“ „Былое і думы“ займаюць тры тамы (XII—XIV), якія вышлі ў свет у 1919—1920 гадах; рэдактар шмат раз падкрэслівае ў сваіх каментарыях, што пры размеркаванні матэрыяла і нумарацыі раздзелаў „Былога і дум“ ён трymаўся зусім дакладных указанияў Герцэна ў плане-пісьме 1869 года на імя Огарэва. Наперакор прынятаму ім правілу друкаваць у „Поўным зборы твораў“ побач з закончанымі творамі ўсе ўрыўкі, нарысы, найдрабнейшыя варыянты і т. п., Лемке не змясціў у гэтым выданні план-пісьмо да Огарэва. Гэты важны дакумент да цяперашняга часу не знайдзены ў паперах Герцэна, якія захоўваюцца ў розных зборах СССР.

Гэта ўскладніле работу іншых рэдактароў „Былога і дум“ і не дае ім магчымасці поўнасцю і безагаворочна прыняць план М. К. Лемке. Поруч з велізарнай рэдактарскай работай, праведзенай Лемке, некрытычнае ўключэнне ў „Поўны збор твораў“ Герцэна шматлікіх архіўных матэрыялаў шкодзіла стройнасці гэтага выдання; у яго закраліся таксама розныя памылкі з прычыны спешнасці работы Лемке і яго імкнення зрабіць „Збор твораў“ аўтара вычарпальным зборнікам матэрыялаў для яго біяграфіі.

Аднак, незалежна ад недаступнага іншым рэдактарам плана-пісьма Герцэн да Огарэва, воля аўтара дастаткова ясна выказана ў прыжыццёвых публікацыях уры́каў і у паасобных выданнях цэлых частак „Былога і дум“. У святле гэтых указанняў з'яўляецца магчымым нанава перагледзець план „Былога і дум“ і адхіліць недакопы, якія закраліся ў каштоўную рэдактарскую работу М. К. Лемке.

У 1921 годзе „Былое і думы“ выпушчаны ў Берліне выдавецтвам „Слово“. Сцвярджаючы, побач са звычайнімі нікчэмнымі белаэміграцкімі выпадамі супроць совецкага ладу, што гэтае выданне ўпершыню дае поўны тэкст „Былога і дум“, рэдактар берлінскага выдання не здолеў правільна прачытаць шматразовыя зусім выразныя заявы Герцэні аб плане гэтага твору, не выправіў часам адзначаныя ім самім памылкі іншых рэдактароў, награмаздзіў у сваё выданне шмат матэрыялу, не звязанага з „Былым і думамі“, і не ўключыў тых раздзелаў, якія непасрэдна маюць дачыненне да гэтага твору.

Для новага выдання „Былога і дум“, пасля стараннай паралельнай зверкі тэкста з усімі папярэднімі публікацыямі і паасобнымі выданнямі, галоўным чынам прыжыццёвым герцэнаўскім, і пасля вывучэння рукапісаў Герцэні, якія захоўваюцца ў Маскве, узяты за аснову лепшае з існуючых—першае совецкае выданне твораў Герцэні пад рэдакцыяй М. К. Лемке. Адтуль-жа, галоўным чынам, узяты матэрыял для тлумачэнняў.

План усяго твору перагледжаны нанава. Першыя пяць частак „Былога і дум“ надрукаваны так, як іх напісаў і надрукаваў сам Герцэн, з далучэннем расказа аб сямейнай драме. У размяшчэнні раздзелаў астатніх частак „Былога і дум“ рэдакцыя гэтага выдання трymалася дакладных і выразна выказанных указанняў Герцэні ў публікацыях уры́каў, у паасобных выданнях, у прыватнай перапісцы і ў заметках на яго рукапісах.

Пры праведзенай Н. В. Юр'евай і С. Я. Штрайхам зверцы тэкста па ўсіх першадрукаваных выданнях, а таксама рукапісах, якія захоўваюцца ў Маскве,—адноўлена некалькі дзесяткаў фраз і некалькі соцен асабных слоў, прапушчаных або замененых у апошніх выданнях „Былога і дум“; часам гэтыя пропускі і замены скажалі герцэнаўскую мысль. Адноўлены, пры захаванні правіл новага правапісу, этымалагічны асаблівасці герцэнаўскага стылю; да гэтага імкнуліся і папярэднія выданні, але ў іх дапушчана было вельмі многа адступленняў. Закончана вылучэнне ў чырвоныя радкі ўсіх рэплік, што было пачата яшчэ Герцэнам і паступова праводзяліся пасля яго: гэта значна палягчае ўспрыманне аўтарскай мыслі і ажыўляе выкладанне.

У падтэкставых зносках змешчаны выключна заўвагі самага Герцэні, уведзены ім у прыжыццёвый выданні або ў рукапісы (адзначаны ініцыяламі А. Г.), і пераклады замежных слоў. Тлумачальныя заўвагі склаў С. Я. Штрайх: яны змешчаны ў канцы кожнага тома з указаннем тых старонак тэкста, да якіх адносяцца. Усе бібліографічныя спасылкі на „Поўны збор твораў“ Герцэні ў дваццаці двух тамах (1917—1925) даюцца ў заўвагах скарочана, з указаннем тома і старонкі.

БЫЛОЕ  
и  
ДУМЫ

И. П. ОГАРЭВУ\*

У гэтай книзе больш за ўсё гаворыца пра двух асоб. Адной ужо няма, ты яшчэ астаўся, а таму табе, дружса, па праву належыць яна.

1 ліпеня 1860 г.

Eagle's Nest, Bournemouth

[ПРАДМОВА] \*

Шмат хто з прыяцеляў раілі мне пачаць поўнае выданне „Былога і дум”, і ў гэтым цяжкасці няма, прынамсі, з двума першымі часткамі. Але яны кажуць, што ўрыўкі, змешчаны ў „Полярной звезде”, рапсадычны, не маюць адзінства, перарываюцца выпадкова, часам забягаюць наперад, часам адстаюць. Я адчуваю, што гэта—праўда, але паправіць не могу. Зрабіць дадаткі, прывесці раздзелы ў храналагічны парадак—справа не цяжкая; але ўсё пераплавіць, d'un jet<sup>1</sup> я не бяруся.

„Былое і думы” не былі напісаны падрад; паміж іншымі раздзеламі—цэлыя годы часу. Вось чаму на ўсім асталося адценне свайго часу і розных настрояў,—мне-б не хацелася сцерці яго.

Гэта—не столькі запіскі, колькі споведзь, каля якой, з поваду якой сабраліся сям-там скоплены ўспаміны з *Былога*, сям-там спыненія мыслі з *Дум*. Адиак-жа, у сукупнасці гэтых прыбудоў, надбудоў, флігеляў адзінства ёсць, прынамсі, мне так здаецца.

Запіскі гэтыя—не першая спроба. Мне было гадоў дванаццаць пяць, калі я пачынаў пісаць нешта падобнае на ўспаміны. Здарылася гэта так. Пераведзены з Вяткі ў Владзімір, я страшэнна сумаваў. Прыйшак перад Масквой дражніў мяне, крыўдзіў; я быў у становішчы чалавека, які сядзіць на апошній станцыі без коней!

Пасутнасці, гэта быў бадай ці не самы „чысты, самы сур'ёзны перыяд праходзячага юнацтва”<sup>2</sup>. Ды і сумаваў я тады светла і шчасліва, як дзеци сумуюць напярэдадні свята або дні нараджэння. Штодзень прыходзілі пісьмы, пісаныя дробным шрыфтом\*, я быў горды і шчаслівы імі, я імі рос. Тым не менш разлука мучыла, і я не ведаў, за што ўзыцца, каб хутчэй прапіхнуць гэту *вечнасць*—якіх-небудзь чатырох месяцаў... Я паслухаўся данай мне парады і пачаў у вольны час запісваць мае ўспаміны аб Круціцах, аб Вятцы. Тры сшыткі былі напісаны... потым мінулае патанула ў святле сучаснага.

У 1840 г. Белінскі прачытаў іх; яны яму спадабаліся, і ён надрукаваў два сшыткі ў „Отечественных записках” (першы і трэці); астатні і цяпер пэўна валаецца дзе-небудзь у нашым маскоўскім доме, калі не пайшоў на распал.

<sup>1</sup> Адразу.

<sup>2</sup> Гл. „Турма і ссылка”. А. Г\*.

*Прайшло пятнацца гадоў<sup>1</sup>, „я жыў у адным з лонданскіх закуткаў, каля Прымроз Гіля, аддзелены ад усяго свету далечынёй, туманам і сваёй воліяй.*

У Лондане не было ніводнага блізкага мне чалавека. Былі людзі, якіх я паважаў, якія паважалі мяне, але блізкага нікога. Усе, што падыходзілі, адыходзілі, сустракаліся, зімаліся аднымі агульнымі інтарэсамі, спрарвамі ўсяго чалавецтва, прынамсі, спрарвамі цэлага народа; знаёмствы іх былі, так сказаць, безасабовыя. Месяцы праходзілі—і ніводнага слова пра тое, пра што хацелася пагаварыць.

... А тым часам, я тады толькі-толькі пачынаў прыходзіць у прытомнасць, ачуньваць пасля раду страшных падзеяў, іяшчасцяў, памылак. Гісторыю апошніх гадоў свайго жыцця я ўяўляў усё ясней і ясней, і я з жахам бачыў, што ні адзін чалавек, апрача мяне, не ведае яе і што з маёю смерцю памрэ і ісціна.

Я адважыўся пісаць; але адзін успамін выклікаў сотні іншых; усё старое, поўзабытае ўваскрасала: дзіцячыя мары, юнацкія надзеі, адвага маладосці, турма і высылка—гэтыя раннія іяшчасці, якія не пакінулі гаркоты на душы, прагрымелі, як веснавыя навальніцы, асвяжаючы і ўмацоўваючы сваімі ўдарамі маладое жыццё\*.

Гэты раз я пісаў не для таго, каб выйграць час,—спяшацца не было куды.

Калі я пачынаў новую працу, я зусім не помніў пра існаванне „Запісак аднаго маладога чалавека” і неяк выпадкова трапіў на іх у Britisch Museum’е<sup>2</sup>, перабіраючы рускія журналы. Я загадаў іх спісаць і перачытаў\*. Пачуццё, выклікане імі, было дзіўнае: я так выразна ўбачыў, да чаго я пастарэў за гэтыя пятнаццаць год, што перш гэта ўзрушила мяне. Я гуляў яшчэ тады жыццём і самым шчасцем, як быццам яму і канца не было. Тон „Запісак аднаго маладога чалавека” быў да таго розны, што я не мог нічога ўзяць з іх; яны належалі пары маладосці, яны павінны астацца самі па сабе. Іх ранішнія асвятленне не пасуе да маёй вячэрніх працы. У іх шмат спрадвядлівага, але шмат таксама і свавольства; апрача таго, на іх астаўся відавочны для мяне след Гейне, якога я з захапленнем чытаў у Вятыцы. На „Былом і думах” відаць сляды жыцця і больш ніякіх слядоў не відаць.

Мая праца ішла павольна... Шмат трэба было часу для таго, каб іншая быль адстаялася ў празрыстую думу—няўцешную, сумную, але прыміраючую разуменнем. Без гэтага можа быць шчырасць, але не можа быць ісціна!

Некалькі спроб мне не ўдаліся,—я іх кінуў. Нарэшце, перачытаючы, гэтым летам аднаму з сяброў юнацтва\* мае апошнія сышткі, я сам пазнаў знаёмыя рысы і спыніўся... Праца мая была скончана!

Вельмі магчыма, што я далёка перацапіў яе, што ў гэтых ледзь азначаных нарысах захована так многа толькі для мяне аднаго; можа, я куды больш чытаю, чым напісаны: сказанае абуджае ва мене сны, служыць іерогліфам, да якога ў мяне ёсьць ключ. Можа, я адзін чую, як пад гэтымі радкамі б'юцца духі... можа, але ад таго книга гэтая не становіцца для мяне менш дарагой. Яна доўга замяняла мне і людзей і страчанае. Прышоў час і з ёю расставца.

Усё асабістое хутка асыпаецца, гэту му збядненню трэба пакарыцца. Гэта—не роспач, не старасць, не холад і не раўнадушша, гэта—сівое юнацтва, адна з форм выздараўлення або, лепш, самы працэс яго. Пачалавечаму перажываць іншыя раны можна толькі гэтым шляхам.

<sup>1</sup> Уводзены да „Турмы і ссылкі”, пісаны ў маі 1854 г. А. Г.\*.

<sup>2</sup> Брытанскі музей (у Лондане).

У манаху, якога-б узросту ён ні быў, заўсёды сустракаецца і стараці юнак. Ён, пахаваўшы ўсё асабістас, вярнуўся да юнацтва. Яму стала лёгка, шырока... часам занадта шырока.. Сапрауды, чалавеку бывае часам пуста, самотна паміж безасабовымі ўсеагульнасцямі, гістарычнымі стыхіямі і вобразамі будучага, якія праходзяць па іх паверхні, як воблачныя цені. Але што-ж з таго? Людзям хацелася-б усё захаваць: і кветкі і снег; ім хацелася-б, каб каля спелых гронак вінаграда віліся майскія кветкі! Манахі ратаваліся ад хвілін абурэння малітвай. У нас няма малітвы, у нас ёсьць *праца*. Праца—наша малітва. Быць можа, што *плод аднага і другога* будзе адзінакі, але на гэтую хвіліну не пра тое гаворка.

Так, у жыцці ёсьць імкненне вяртацица да ранейшага рытма, да паўтарэння матыва; хто не ведае, як старасць блізка да дзяяціцтва? Прыгледзьцеся, і вы ўбачыце, што на абодвух баках поўнага разгару жыцця з яго вянкамі з кветак і церніёў, з яго калыскамі і трунамі часта паўтараючца эпохі, падобныя ў галоўных рысах. Чаго юнацтва яшчэ не мела тое ўжо страчана, пра што юнацтва марыла без асабістай мэты, выходзіць святлей, спакайней і таксама без асабістай мэты з-за хмар і зарыва.

... Калі я думаю аб tym, як мы двое цяпер, пад *пяцьдзесят гадоу*, стаім за першым станком рускага вольнага слова, мне здаецца, што наша дзіцячае *Грутлі*\* на Вараб'ёвых горах было не *трывцаць тры* гады назад, а найбольш—три!

Жыццё... жыцці, народы, рэволюцыі, любімейшыя галовы ўзнікалі, мяніліся і знікалі паміж Вараб'ёвымі горамі і Прымроз Гілем; след іх ужо амаль замяло бязлітаснай віхурай падзей. Усё змянілася вакол: Темза цячэ замест Москвы-ракі, і чужое племя вакол... і няма нам больш дарогі на радзіму... Адна мара двух хлопчыкаў—аднаго трывцаці гадоў, другога чатыраццаці—уцалела!

Няхай-жа „Былое і думы“ скончаць разлік з асабістым жыццём і будуць яго зместам. Астатнія *думы*—на справу, астатнія *сілы*—на баражбу.

Таков остался наш союз...  
Опять одни мы в грустный путь пойдем,  
Об истине глася неутомимо,  
И пусть мечты и люди идут мимо \*.

## БЫЛОЕ і ДУМЫ\*

### БРАТАМ НА РУСІ

Пад гэтымі радкамі пакоіца  
прах саракагадовага жыцця, якое  
скончылася раней смерці.

Браты, прыміце памяць яго з  
мірам.

Нарэшце, сполах і трывога, акружайшыя мяне, выкліканыя мною, спі-  
хаюць; людзей становіца менц калі мяне, і паколькі нам не ў адну дарогу,  
я больш і больш астаюся адзін.

Я не еду з Лондана. Няма куды і няма чаго... Сюды прыбіла і кі-  
нула хвалімі, якія так бязлітасна ламалі, круцілі мяне, і ўсё мне блізкае...  
Тут і прыпіньюся, каб перадыхнуць і крыху апрытомнечы.

Не ведаю, ці паспею я, ці змагу скарыстаць гэты час, каб расказаць  
вам страшную гісторыю апошніх гадоў майго жыцця. Паспрабую.

Кожна слова пра гэты час цяжка ўзрушае душу, сціскае яе, як рэдкія  
і важкія гукі пахавальнага звона, і ўсё-ж я хачу гаварыць пра яго, не  
для таго, каб з ім развітацца, з майм мінуlyм, каб пакончыць з ім,—не, я ад  
яго не адмоўлюся ні за што на свеце: у мяне няма нічога, апрача яго.  
Я благаславіў свае пакуты, я прымірýуся з імі; і я ўрачыста вышаўбы  
з раду іспытаў, і не адзін, калі-б смерць не пераехала мне дарогі. За  
межамі былога ў мяне няма нічога свайго, асабістага. Я жыву ў ім,  
я жыву смерцю, мінуlyм,—так манахі, паstryгаючыся, трацілі сваё аса-  
бістасе і жылі сузіраннем былога, споведзю таго, што адбылося, малітвай  
аб памёршых, аб іх светлым уваскращэнні. Мінулае жыва ва мне, я яго  
вяду далей, я не хачу яго закончыць, а хачу гаварыць, таму што я адзін  
магу сведчыць аб ім.

Споведзь мая патрэбна мне, вам яна патрэбна, яна патрэбна памяці  
святой для мяне, блізкай для вас, яна патрэбна майм дзеецям.

Мы рассталіся з вами, любыя сябры, 21 студзеня 1847 года.

Я быў тады ў поўнай сіле; маё папярэдняе жыццё дало мне такія за-  
логі і такія выпрабаванні, што я смела ішоў ад вас з безразважнай сама-  
надзеінасцю, з ганарыстым давер'ем да жыцця. Я спяшаўся адварвацца ад  
маленькай кучкі людзей, што шчыльна стуліліся, блізка падышлі адзін  
да другога, звязаліся глыбокай любоўю і агульным горам. Мяне вабіла  
іншае жыццё, далеч, шыр, адкрытая барацьба і вольнае слова. Непакойны  
дух мой шукаў арэны, незалежнасці; мне хацелася папрабаваць свае сілы  
на свабодзе, парваўшы ўсе путы, што звязалі на Русі кожны крок,  
кожны рух.

Я знайшоў ўсё, чаго шукаў, ды, больш таго, пагібелъ, страту ўсяго  
добра і ўсіх спадзяванняў, удары з-за вугла, хітрае здрадніцтва, кашчун-  
ства, якое не спыняецца ні перад чым, пасягае на ўсё, і маральнае разла-  
жэнне, аб якім вы не маецце ўяўлення...

Пятнаццаць год назад, калі я быў у ссылцы, у адну з найпрыгажэйшых, самых паэтычных эпох майго жыцця, зімою ці вясною 1838 года, напісаў я лёгкá, жывá, жартуючы ўспаміны з майго ранняга юнацтва\*. Два ўрыўкі, пакрамсанныя цэнзурай, былі надрукаваны. Астатніе загінула; я сам спаліў частку рукапісу перад другой ссылкай, баючыся, што ён трапіць у руکі паліцыі і скампраметуе моіх сяброву.

Паміж тымі „Запіскамі” і гэтымі радкамі праішло і перажыта цэлае жыццё,—два жыцці, са страшэнным багаццем шчасця і няшчасцяў. Тады ўсё дыхала надзеяй, усё імкнулася наперад, цяпер адны ўспаміны, адзін погляд назад,—погляд наперад пераходзіць межы жыцця, ён накіраваны на дзяцей. Я іду задам, як тыя дантаўскія цені, з павернутай галавой, якім

Il veder dinanzi era tolto<sup>1</sup>.

Пятнаццаць год хапіла, не толькі каб развіць сілы, каб выкананаць самыя смелыя мары, самыя невыканальныя надзеі, са здзіўляючай раскошай і паўнатой, але і для таго, каб скрышыць іх, руйнуючы ўсё, як картачны дом... прыватнае і агульнае.

Пісаць далей „Запіскі маладога чалавека” я не хачу, ды калі-б і хацеў, не магу. Усмешка і залішняя вольнасць не пасуюць да паахавання. Людзі мімаволі сцішаюць голас і робяцца засмучанымі ў пакоі, дзе стаіць труна незнаёмага нават ім нябожчыка.

A. Герцэн.

2 лістапада 1852, Лондан.

2 Barrow Hill Place, Primrose Road.



\* Бачыць будучыню—было адната.

ЧАСТКА ПЕРШАЯ

ДЗІЦЯЧЫ ПАНКОЙ

і

УНІВЕРСІТЭТ

1812 • 1834

Когда мы вспомяни свой  
Проходим прежнюю дорогу,  
В душе все чувства прежних дней  
Вновь ожидают понемногу,  
И грусть, и радость те же в ней,  
И знает ту же она тревогу,  
И так же вновь теснится грудь,  
И так же хочется вздохнуть.

*Н. Огарев („Юмор“)*

## РАЗДЕЛ I\*

*Мая нянечка і La grande armée<sup>1</sup>.—Пажар Масквы.—Мой бацька ў Напалеона.—Генерал Ілавайскі.—Падарожжа з французскімі палоннымі.—Патрыятызм.—К.. Кало.—Агульнае кіраванне маёнткамі.—Падзел.—Сенатар.*

...— Вера Артамонаўна, ну, раскажыце мне яшчэ разок, як французы прыходзілі ў Москву,—часта гаварыў я, пацягваючыся на сваім ложачку, абытым палатном, каб я не вываліўся, і закручваючыся ў ватную коўдру.

— Ды што гэта за расказы! Столькі ўжо разоў чулі ды і спачываць пара, лепш заўтра раней устанеце,—адказвала звычайна старэнкая, якой гэтак-ж ахцелася паўтарыць свой улюблёны расказ, як мне—яго слухаць.

— Ды вы трошкі раскажыце. Ну, як-ж вы даведаліся, ну, з чаго-ж пачалося?

— Так і пачалося. Татка-ж ваш, ведаеце, які,—усё на доўгі час адкладае; збіраўся, збіраўся, ды вось і сабраўся! Усе казалі: пара ехаць, чаго чакаць? Бадай што ў горадзе нікога не аставалася. Не, усё з Паўлам Іванавічам<sup>2</sup> мяркуюць, як разам ехаць; то адзін не сабраўся, то другі. Нарэшце-такі, мы ўпакаваліся, і каляска была гатова; паны селі снедаць. Раптам наш кухміст увайшоў у сталовую такі бледны ды і дакладвае: „непрыяцель праз Драгамілаўскую заставу ўвайшоў“. Так у нас ва ўсіх сэрца і апала,—святыя, моў, сілы з намі! Усе перапалохаліся. Пакуль мы мітусіліся ды охалі, бачым—а па вуліцы імчыца драгуны ў такіх касках і з конскім хвастом ззаду. Заставы ўсе заперлі... Вось ваш татка і астаўся перад святам ды і вы з ім. Вас карміліца Дар'я тады яшчэ грудзьмі карміла,—такія былі кволыя ды слабыя.

І я з гордасцю ўсміхаўся, здаволены, што прымаў удзел у вайне.

— Спачатку яшчэ было сяк-так, першыя дні, значыцца. Ну, так, бывала, увойдуць два-тры салдаты і паказваюць: ці няма выпіць? Падняsem ім па чарачцы, як належыць, яны і пойдуць, ды яшчэ зробяць пад казырок. А тут, бачыце, як пайшлі пажары, усё больш ды больш, пачалося такое бязладззе: грабеж пачаўся і ўсякае ліха. Мы тады жылі ў флігелі ў княжны\*, дом загарэўся; вось Павел Іванавіч гаворыць: „Пойдзем да мяне, мой дом каменны, стаішь далёка ў дварэ, сцены капитальныя“. Пайшлі мы, і паны і чаляднікі, усе разам,—тут ужо без разбору. Выходзім на Тверскі бульвар, а ўжо і дрэвы пачынаюць гарэць. Дабраліся мы, нарэшце, да голахвастаўскага дома, а ён так і палыхае, агонь з усіх вокнаў. Павел Іванавіч аслупянеў, вачам не верыць. За домам, ведаеце, вялікі сад,—мы туды: думаем, там ніхто не зачэпіць; селі, засмучаныя, на лавачках, раптам—адкуль яны ўзяліся—ватага п'янюсенькіх салдат. Адзін кінуўся з

\* Вялікая армія (Напалеона I).

<sup>2</sup> П. І. Голахвастаў, муж меншай сястры майго бацькі. А. Г.

Паўла Іванавіча дарожны каўшук скідаць; стары не дае, салдат выхапіў цясак ды па твары яго як рубане; так у іх да смерці шрам і астаўся; другія ўзяліся за нас: адзін салдат скапіў вас у карміліцы, разгарнуў пялёнкі, ці няма, бач якіх асігнацый ці брыльянтаў; бачыць, што нічога няма, дык знарок, азарнік, падраў, пялёнкі ды і кінуў. Толькі яны пайшлі, здарылася вось якая бядка. Памятаеце нашага Платона, што ў салдаты аддалі? Ен дужа любіў выпіць, і быў ён у гэты дзень у вялікім куражы: падвізаўшы на сябе шаблю, так і хадзіў. Граф Растопчын\* усім раздаваў у арсенале за дзень да ўступлення непрыяцеля розную зброю; вось і ён дастаў сабе шаблю. Пад вечар бачыць ён, што конны драгун уз'ехаў на двор,—каля стайні стаяў конь, драгун хацеў яго ўзяць з сабой; але тут Платон стрымгaloў кінуўся да яго і, учапіўшыся за павады, сказаў: „Конь наш, я табе яго не дам“. Драгун пагразіў яму пісталетам, ды, відаць, ён не быў заражаны; пан сам бачыў і закрычаў яму: „Пакінь каня, не твая справа!“ Куды там! Платон выхапіў шаблю ды як рубане яго па галаве, драгун тут і пахінуўся, а ён яго яшчэ ды яшчэ. Ну, думаем мы, цяпер прышла наша смерць: як убачаць яго таварышы,—тут нам і канец. А Платон тады, як драгун зваліўся, скапіў яго за ногі і сцягнуў у месіва, так яго і кінуў, небараку, а той быў яшчэ жывы. Конь яго стаіць, ані з месца, і б'е нагой зямлю, нібы разумее; нашы людзі замкнулі яго ў стайню; мабыць, ён там і згарэў. Мы ўсе хутчэй з двара ўцякаць,—пажар-жа ўсё страшней і страшней. Змучаныя, не еўшы, увайшлі мы ў нейкі цэлы яшчэ дом і кінуліся адпачыць. Не прайшло гадзіны, нашы людзі з вуліцы крычаць: „Выходзьце, выходзьце, агонь, агонь!“ Тут я ўзяла кавалак равенdziuka<sup>1</sup> з більярда і захінула вас ад начнога ветру. Дабраліся мы так да Тверской плошчы; тут французы тушилі, таму што іх галоўны начальнік жыў у губернатарскім доме. Селі мы так, праста на вуліцы; вартавыя ўсюды ходзяць, другія, конныя, ездзяць. А вы крычыце, заходзіцеся; у карміліцы малако прапала, ні ў каго ні кавалка хлеба. З намі была тады Наталья Канстанцінаўна\*, ведаеце, бой-дзяўчына; яна ўбачыла, што на рагу салдаты нешта ядуць, узяла вас—і праста да іх, паказвае: дэіцяту, бачыш, *манжэ*; яны перш зірнулі на яе гэтак сурова ды і кажуць: „*але, але!*“; а яна як пачала іх лаяць,—ну і акаянныя-ж вы, такія, сякія; салдаты нічога не зразумелі, але-ж зарагаталі і далі ёй для вас хлеба мочанага з вадой і ёй далі акрайчык. З самай раніцы падышоў афіцэр і ўсіх мужчын забраў, і вашага татку таксама, пакінуў адных жанчын ды параненага Паўла Іванавіча, і павёў іх тушиць вакольныя дамы. Так да самага вечара прабылі мы адны; сядзім і плачам ды і толькі. Адвячоркам прыходзіць наш пан і з ім нейкі афіцэр...\*

Дазвольце мне змяніць бабульку і расказваць далей самому. Мой бацька, адбыўшы сваю бранд-маёрскую службу, сустрэў каля Страснога манастыра эскадрон італьянскай конніцы; ён падышоў да іх начальніка і расказаў яму па-італьянску, у якім становішчы знаходзіцца сям'я. Італьянец, пачуўшы *la sua dolce favella*<sup>2</sup>, абязаў перагаварыць з герцагам Трэвізскім\* і пакуль што паставіць вартавога для аховы ад дзікіх сцэн, падобных да той, што быў ў садзе Голахвастава. З гэтым загадам ён паслаў афіцэра з маім бацькам. Пачуўшы, што ўся кампанія другі дзень нічога не ела, афіцэр павёў ўсіх у разбітую краму; цвяточны чай і ліванскі кофе былі выкінуты на падлогу разам з вялікай колькасцю фінікаў, вінных ягад, міндалю; людзі нашы напакавалі сабе імі кішэні; у дэсерце недахвату не было. Вартавы быў надзвычай карысным: дзесяць разоў ватагі салдат чапляліся да няшчаснай кучкі жанчын і людзей, што

<sup>1</sup> Равенdziuk [ильняная тканіна, подобная на парусину].

<sup>2</sup> Мілую родную мову.

размисціліся як вандраўнікі на рагу Тверской плошчы, але зараз-жа адыходзілі, па яго загаду.

Март'е ўспомніў, што ён ведаў майго бацьку ў Парыжы, і далажыў Напалеону. Напалеон загадаў на другую раницу прывесці яго да сябе. У сінім паношаным поўфраку з бронзавымі гузікамі, прызначаным для палівання, без парыка, у ботах, некалькі дзён нячышчаных, у чорнай бялізне і з няголенай барадой, мой бацька—паклоннік прыстойнасці і найстражэйшага этикета—з'явіўся ў тронную залу Крэмлёўскага палаца, на выклік імператара французаў.

Гутарка іх, якую я столькі разоў чуў, досыць дакладна пераказана ў гісторыі барона Фен і ў гісторыі Міхайлоўскага-Данілеўскага\*.

Пасля звычайных фраз, кароткіх слоў і лаканічных адзнак, якім гадоў трывцаць пяць надавалі глыбокі сэнс, пакуль не здагадаліся, што сэнс іх вельмі часта быў пошлы,—Напалеон вылаяў Растопчына за пажар, гаварыў, што гэта—вandalізм, упэўніваў, як заўсёды, у сваёй непахіснай любві да міру, сцвярджаў, што яго вайна ў Англіі, а не ў Расіі, выхваляўся тым, што паставіў варту да выхаваўчага дома і да Успенскага сабора, скардзіўся на Александра, казаў, што ў яго дрэннае акружэнне, што мірныя настроі яго невядомы імператару.

Бацька мой зауважыў, што прапанаваць мір—хутчэй справа пераможца.

— Я зрабіў, што мог; я пасылаў да Кутузава, ён не хocha ніякіх пераговораў і не даводзіць да ведама гасудара маіх прапаноў. Хочуць вайны, не мая віна,—будзе ім вайна.

Пасля ўсёй гэтай камедыі бацька мой папрасіў у яго пропуск на выезд з Москвы.

— Я прапускоў загадаў нікому не давацы! Чаму вы едзеце? Чаго вы баццяся? Я загадаў адкрыць рынкі.

Імператар французаў тут, здаецца, забыўся, што, апрача адкрытых рынкаў, не шкодзіць мець пакрыты дом і што жыццё на Тверской плошчы сярод непрыяцельскіх салдат не вельмі прыемнае. Бацька мой зауважыў гэта яму; Напалеон падумаў і раптам запытаўся:

— Ці возьмечеся вы даставіць імператару пісьмо ад мяне? З гэтай умовай я загадаў даць вам пропуск з усімі вашымі.

— Я згадзіўся-б на прапанову в. в.,—сказаў яму мой бацька,—але мне цяжка ручача.

— Ці дaeце вы слова гонару, што пастараецеся ўсімі сродкамі самі даставіць пісьмо?

— Je m'engage sur mon honneur, Sire<sup>1</sup>.

— Гэтага досыць. Я прышло па вас. Ці не патрэбна вам чаго-небудзь?

— Жыллē для маёй сям'і, пакуль я тут, больш нічога.

— Герцаг Тревізскі зробіць, што можа.

Март'е, сапрауды, даў пакой у генерал-губернатарскім доме і загадаў забяспечыць нас харчовымі прыпасамі; яго метрд'отэль прыслаў нам нават віна. Так прайшло некалькі дзён, пасля якіх, у чатыры гадзіны раницы, Март'е прыслаў па майго бацьку ад'ютанта і адправіў яго ў Крэмль.

Пажар пашырыўся ў гэтыя дні да страшных памераў: распаленае паветра, цмянае ад дыму, рабілася нясцерпным ад гарачыні. Напалеон быў адзеты і хадзіў па пакоі заклапочаны, сядзіты; ён пачынаў адчуваць, што апаленныя лаўры яго неўзабаве замерзнуть і што тут не выкруцішся такім жартам, як у Егіпце. План вайны быў недарэчны, гэта ведалі ўсе, апрача Напалеона: Ней і Нарбон, Берт'е і простыя афіцэры; на ўсе пярэчанні ён адказваў кабалістычным словам: „Масква”; у Москве здагадаўся і ён.

<sup>1</sup> Ручаюся сваім гонарам, гасудар.

Калі мой бацька ўвайшоў, Напалеон узяў запячатанае пісьмо, што ляжала на стале, падаў яму і сказаў, развітваючыся: „Я спадзяюся на ваша слова гонару”. На канверце было напісана: „A mon frere l'Empereur Alexandre”<sup>1</sup>.

Пропуск, атрыманы майм бацькам, яшчэ і цяпер цэлы, ён падпісаны гёрцагам Трэвізскім і ўнізе засведчаны *маскоўскім* обер-паліцмейстэрам Лесепсам\*. Некалькі староніх людзей, даведаўшыся аб пропуску, далучыліся да нас, просічы майго бацьку ўзяць іх пад выглядам слуг або сваякоў. Для хворага старога, для маёй маці і карміліцы далі адкрыту таратайку; астатнія ішлі пехатой. Некалькі уланаў конна праводзілі нас да рускага ар'егарда, і, убачыўши яго, пажадалі шчаслівай дарогі і рушылі назад. Праз мінуту казакі абкружылі дзіўных выхадцаў і павялі ў галоўную кватэру ар'егарда. Тут начальніцтвавалі Вінцынгеродэ і Ілавайскі IV.

Вінцынгеродэ, даведаўшыся пра пісьмо, абвясціў майму бацьку, што ён яго зараз-жа адправіць з двумя драгунамі да гасудара ў Пецербург.

— Што рабіць з вашымі? — запытаўся казацкі генерал Ілавайскі. — Тут аставацца немагчыма: яны тут не забяспечаны ад ружэйных выстралаў, і штодня можна чакаць сур'ёзной справы.

Бацька мой прасіў, калі магчыма, даставіць нас у яго яраслаўскі маёнтак, але заўважыў пры гэтых, што ў яго з сабою няма ні капеекі грошей.

— Палічымся пасля,—сказаў Ілавайскі,— і будзьце спакойны, я даю вам слова іх адправіць.

Бацьку майго павезлі на фельд'егерскіх па тагочаснаму фашынніку. Нам Ілавайскі дастаў нейкую старую калымагу і адправіў да бліжэйшага горада з партыяй французскіх палонных, пад прыкрыццем казакаў; ён забяспечыў грашыма на прагоны да Яраслаўля і наогул зрабіў усё, што мог у сумянтні і неспакоі ваеннага часу.

Вось якім было маё першае падарожжа па Раці; другое было без французскіх уланаў, без уральскіх казакаў і ваеннапалонных,— я быў адзін, і калі мяне сядзеў п'яны жандар.

Бацьку майго прывезлі проста да Аракчэева і ў яго ў доме затрымалі. Граф патрабаваў пісьмо, бацька мой сказаў, што ён даў слова гонару, што сам даставіць яго; граф абяцаў запытанаца ў гасудара і на другі дзень пісьмова паведаміў, што гасудар даручыў яму ўзяць пісьмо і неадкладна даставіць. У атрыманні пісьма ён даў распіску (і яна цэлая). З месяца бацька мой аставаўся арыштаваным у доме Аракчэева; да яго нікога не пускалі; адзін А. С. Шышкоў прыязджаў, па загаду гасудара, распытаць падрабязна пра пажар, уступленне непрыяцеля і пра сустрэчу з Напалеонам,— ён быў першым вачавідцам, які з'явіўся ў Пецербург. Нарэшце Аракчэеў абвясціў майму бацьку, што імператар загадаў вызваліць яго, не ставячы яму ў віну, што ён узяў пропуск ад непрыяцельскага начальніцтва, што гэта даруецца як вымушанае пільней патрэбай, якую ён меў. Вызваляючы яго, Аракчэеў загадаў зараз-жа ехаць з Пецербурга, не бачыўшыся ні з кім, апрача старэйшага брата, якому дазволена было развітатаца\*.

Прыехаўши ў невялікую яраслаўскую вёску проці ночы, бацька мой застаў нас у сялянскай хаце (панскага дома ў гэтай вёсцы не было). Я спаў на лаве ля акна; акно зачынялася дрэнна, снег, прабіваючыся праз шчыліну, засыпаў частку лавы і ляжаў, не таяўши, на падаконні.

Усе былі ў вялікім замяшанні, асабліва мая маці\*. За некалькі дзён да прыезду майго бацькі, раніцою стараста і некалькі дваровых спешна

<sup>1</sup> Брату майму імператару Александру.

ўвайшлі ў хату, дзе яна жыла, паказваючы ёй нешта рукамі і патрабуючы, каб яна ішла за імі. Мая маці не гаварыла тады ні слова па-руску, яна толькі зразумела, што гаворка ішла пра Паўла Іванавіча; яна не ведала, што думаць; ёй здавалася, што яго забілі або што яго хочуць забіць і потым яе. Яна ўзяла мяне на рукі і, ледзь жывая, дрыжучы ўсім целам, пайшла за старастам. Голахвастаў займаў другую хату; яны ўвайшлі туды. Стары ляжаў, сапраўды, мёртвы каля таго стала, за якім хацеў галіцца; раптоўны ўдар параліча ўмомант спыніў яго жыццё.

Можна сабе ўявіць становішча маёй маці (ёй было тады семнаццаць год) сярод гэтых *поўдзікіх* людзей з бародамі, адзетых у непакрытыя кожухі, размаўляючых на зусім незнаёмай мове, у невялікай закуранай хаце, і ўсё гэта ў лістападзе месяцы страшнай зімы 1812 года. Яе адзіная апора быў Голахвастаў; яна дні і ночы плакала пасля яго смерці. А *дзікія* гэтыя шкадавалі яе ад шчырага сэрца, з усёй прыветнасцю, з усёй прастатой сваёй, і стараста колькі раз выпраўляў сына ў горад па ізюму і перніку, яблыкі і баранкі для яе.

Гадоў праз пятнаццаць стараста яшчэ быў жывы і часам прыязджаў у Москву, сівы, як голуб, і лысы; мая маці частавала яго звычайнім чаем і ўспамінала з ім зіму 1812 года, як яна яго баялася і як яны, не разумеючы адзін другога, клапаціліся аб пахаванні Паўла Іванавіча. Стары ўсё яшчэ называў маю маці, як тады, „Юліза Іванаўна”, замест Луіза, і расказваў, як я зусім не баяўся яго барады і з ахвотаю ішоў да яго на рукі.

З Яраслаўскай губерні мы пераехалі ў Тверскую і, нарэшце, праз год перабраліся ў Москву. К таму часу вярнуўся са Швеціі брат майго бацькі, які быў паслannікам у Вестфаліі і потым ездзіў чагосьці да Бернадота; ён пасяліўся ў адным доме з намі\*.

Я яшчэ, як праз сон, памятаю сляды пажара, што астайліся да пачатку дваццатых гадоў: вялікія абгарэльныя дамы без рам, без дахаў, разбураныя сцены, пустыры, абгароджаныя плотам, рэшткі печаў ды комінаў на іх.

Расказы пра пажар Москвы, пра Барадзінскі бой, пра Бярэзіну, пра ўяздце Парыжа былі маёй калыханкай, дзіцячымі казкамі, маёй Іліядай і Одисеяй. Мая маці і нашы слугі, мой бацька і Вера Артамонаўна бесперастанку ўспаміналі грозны час, што наваліўся на іх так нядаўна, так блізка і так крута. Потым генералы і афіцэры, вярнуўшыся, пачалі наязджаць у Москву. Старыя саслужыўцы майго бацькі па Ізмайлаўскаму палку, цяпер ўслыўленыя ўдзельнікі ледзь сціхшай крылавай барацьбы, часта бывалі ў нас. Яны адпачывалі ад сваіх турбот і спраў, расказваючы пра іх. Гэта быў, сапраўды, самы бліскучы час пецербургскага перыяду; усведамленне сілы давала новае жыццё; справы і клопаты, здавалася, былі адкладзены на заўтра, на буднія дні, цяпер хацелася папіраваць з радасці перамогі.

Тут я яшчэ больш наслухаўся пра вайну, чым ад Веры Артамонаўны. Я вельмі любіў расказы графа Міларадовіча; ён гаварыў з надзвычайнай жывасцю, з рэзкай мімікай, з гучным смехам, і я не раз засынаў пад іх на канапе за яго спіной.

Зразумела, што пры такіх абставінах я быў заўзяты патрыёт і збіраўся ў полк. Але выключнае пачуццё нацыянальнасці ніколі да добра не даводзіць; мяне яно давяло вось да чаго. Між іншым, у нас бываў граф Кінсона, французскі эмігрант і генерал-лейтэнант рускай службы. Заўзяты раяліст, ён прымаў удзел у славутым свяце, на якім каралеўскія апрычнікі тапталі народную какарду, і дзе Марыя-Антуанета піла за пагібелль рэвалюцыі. Граф Кінсона, худы, стройны, высокі і сівы старык, быў тыпам пачцівасці і элегантных манер. У Парыжы яго чакала пэрства, ён ужо ездзіў віншаваць Людовіка XVIII з месцам і вярнуўся ў Расію, каб пра-

даць маёntак. Трэба-ж было, на маю галаву, каб найпрыстайнейшы з генералаў усіх рускіх армій пачаў пры мне гаварыць пра вайну.

— Дык вы, значыцца, біліся супроць нас?— запытаўся я ў яго з поўнай наўясцю.

— Non, mon petit, non, j'étais dans l'armée russe<sup>1</sup>.

— Як,—сказаў я,— вы француз і былі ў нашай армії? Гэтага не можа быць!

Бацька мой строга зірнуў на мяне і замяў гутарку. Граф па-геройску паправіў справу; ён сказаў, звяртаючыся да майго бацькі, што яму падабаюцца такія патрыятычныя пачуцці. Бацьку майму яны не спадабаліся, і ён мне даў пасля яго ад'езду страшэнную нагонку. „Вось што значыць гаварыць не думаючи пра ўсё, чаго ты не разумееш і не можаш зразумець; граф з вернасці свайму каралю служыў нашаму імператару“. Сапраўды, я гэтага не разумеў!

Бацька мой пражыў гадоў дванаццаць за граніцай, брат яго—яшчэ больш; яны хацелі наладзіць нейкае жыццё на замежны лад, без вялікіх страт і з захаваннем усіх рускіх выгод. Жыццё не наладжвалася,— ці то ад таго, што яны не ўмелі зладзіць, ці ад таго, што памешчыцкая натура брала верх над замежнымі прывычкамі. Гаспадарка была агульная, маёntак непадзелены, велізарная дворня засяляла ніжні паверх; усе ўмовы для непарафдку, значыцца, былі ў наявнасці.

Мяне даглядалі дзве нянечки: адна руская і адна немка; Вера Артамонаўна і т-те Прово былі вельмі добрыя жанчыны, але мне было сумна глядзець, як яны цэлы дзень вяжуць панчоху і пікіруюцца паміж сабой, а таму пры ўсякім зручным выпадку я ўцякаў на палавіну Сенатара (быўшага пасланніка), да майго адзінага прыяцеля—да яго камердынера Кало.

Больш добрых, ціхіх, мяккіх людзей я мала сустракаў. Зусім адзінокі ў Расіі, разлучаны з усімі сваімі, ён дрэнна гаварыў па-руску і меў жаночую прыхільнасць да мяне. Я цэляя гадзіны праводзіў у яго пакоі, наداعкучаў яму, уціскаў яго, сваволіў,— ён усё цярпеў з дабрадушнай усмешкай, вырэзваў мне розныя дзіўы з картоннай паперы, тачыў розныя цацкі з дрэва (затое-ж як-жа і я яго любіў!). Вечарамі ён прыносіў да мяне на верх з бібліятэкі кнігі з малюнкамі: падарожжы Гмеліна і Паласа і яшчэ тоўстую кнігу „Свет у асобах“, якая мне так падабалася, што я ён глядзеў да той пары, што нават скураны пераплёт не вытрымаў. Кало гадзіны па дзве паказваў мне адны і тыя-ж малюнкі, паўтараючы тыя-ж тлумачэнні тысячу разоў.

Перад днём майго нараджэння і маіх імянін Кало замыкаўся ў сваім пакоі; адтуль чуліся рознастайныя гукі малатка і іншых інструментаў; часта шпаркаю хадою праходзіў ён па карыдоры, кожны раз замыкаючы на ключ свае дзвёры, то з каструлляй для клею, то з нейкімі загорнутымі ў паперу рэчамі. Можна сабе ўяўіць, як мне хацелася ведаць, што ён рыхтуе; я пасылаў дваровых хлопчыкаў выведаць, але Кало трymаўся настарожы. Мы неяк знайшлі на лесніцы невялічкую адтуліну, якая выходзіла праста ў яго пакой, але і яна нам не дапамагла: відаць былі верхнія частка акна і партрэт Фрыдрыха II з вялізным носам, з вялізной звяззой і з выглядам схуднелага каршуна. Дні за два шум спыняўся, пакой быў адчынены,— усё ў ім было па-ранейшаму, толькі дзе-ні-дзе валяліся абрэзкі залатой і каляровай паперы; я чырванеў ад нясцерпнай цікавасці, але Кало з наўмысна-сур'ёзным выглядам ухіляўся ад цікавай для мяне тэмы.

У мучэннях дажываў я да ўрачыстага дня; у пяць гадзін раніцы я ўжо прачынаўся і думаў аб падрыхтаваннях Кало; а восьмай гадзіні з'яўляўся

<sup>1</sup> Не, мой любы, не, я быў у рускай арміі.

ён сам у белым гальштуку, у белай каміэльцы, у сінім фраку і з пустымі рукамі. „Калі-ж гэта скончыцца? Ці не сапсаваў ён?” І час ішоў, і звычайныя падарункі ішлі, і лакей Елізаветы Алексеевны Голахваставай прыходзіў ужо з завязанай у сурвэтку багатай цацкай, і Сенатар прыносіў ужо што-небудзь дзівоснае, але трывожнае чаканне сюрприза зачмявала радасць.

Раптам, як быццам ненарокам, пасля абеда або пасля чаю, нянечка казала мне:

— Сыйдзіце на хвілінчуку ўніз, вас пытаецца адзін чалавек.

„Вось яно”, — думаў я і спускаўся, з'ядзжаючы на руках па парэнчах лесніцы. Дзвёры ў залу адчыняюцца з шумам, грае музика, транспарант з майм вензелем гарыць, дваровыя хлопчыкі, адзетыя туркамі, падносяць мне цукеркі, потым лялечная камедыя або хатні фейерверк. Кало ўспадеў, мітусіцца, усё сам прыводзіць у рух і не ў меншым, чым я, захапленні.

Які-ж падарункі маглі стаць побач з такім святам, — я-ж ніколі не любіў рэчаў, бугор уласнасці і хцівасці не быў у мяне развіты ні ў якім узроцце, — стомленасць ад чакання невядомага, мнóstва свечак, фольгі і пах пораху! Нехапала, можа, аднаго — таварыша, але я ўсе дзіцячыя годы правёў у адзіноцтве<sup>1</sup>, значыцца, не быў збалаваны гэтым\*.

У майго бацькі быў яшчэ брат, старэйшы за абодвух, з якім ён і Сенатар былі ў вядомай усім нязгодзе; не гледзячы на гэта, яны разам кіравалі маёнткам, гэта значыць разбурали яго супольна. Бязладдзе ад трайнога кіраўніцтва пры сварцы было страшэннае. Два браты рабілі ўсё наперакор старэйшаму, ён — ім. Старасты і сяляне не ведалі, што рабіць: адзін патрабуе падвод, другі сена, трэці дроў, кожны распарађаеца, кожны пасылае сваіх давераных. Старэйшы брат прызначае старасту, — меншыя замяняюць яго праз месец, прычапіўшыся да якога-небудзь глупства, і прызначаюць другога, якога старэйшы брат не прызнае\*. Пры гэтым, як зазвычай, плёткі, даносы, лазутчыкі, фаварыты і на дне ўсяго бедныя сяляне, якія не знаходзілі ні расправы, ні абароны, і якіх тузалі ў розныя бакі, прыгняталі двайной работай і бязладдзем капрызных патрабаванняў.

Сварка між братамі перш-на-перш давяла іх да того, што яны прайграілі вялікі працэс з графамі Дывіер, у якім праўда была за імі. Маючы адзін інтарэс, яны не маглі ніколі згадзіцца ў способе дзеяння; супраціўная партыя, натуральна, скарыстала гэта. Апрача страты вялікага і добрага маёнтка, сенат прыгаварыў кожнага з братоў да выплаты судовых выдаткаў і страт па *тысячу* рублём асігнацыямі. Гэтая навука раскрыла ім вочы, і яны рашилі падзяліцца. Амаль год вяліся падрыхтоўчыя гутаркі; маёнтак быў падзелены на трох даволі роўныя часткі, лёс павінен быў вырашыць, якая каму дастанецца. Сенатар і мой бацька ездзілі да брата, якога не бачылі некалькі гадоў, для перагавораў і прымірэння; потым пайшлі чуткі, што ён прыедзе да нас для заканчэння справы. Чуткі аб прыездзе старшага брата пасяялі жах і неспакой у нашым доме.

Гэта была адна з тых арыгінальна ўродлівых істот, якія толькі магчымы ў арыгінальна ўродлівым рускім жыцці. Ён быў чалавек даравіты зроду і ўсё жыццё рабіў недарэчнасці, якія даходзілі часта да злачынств.

<sup>1</sup> Акрамя мяне, у майго бацькі быў другі сын, Егор, гадоў на дзесяць старэйшы за мяне. Я яго заўсёды любіў, але таварышам ён мне не мог быць. З дванаццаці і да трыццаці гадоў ён быў пад нажом хірургаў. Пасля раду мучэнняў, перанесеных з надзвычайнай мужнасцю, ператварыўшы цэлае існаванне ў адну амаль бесперапынную аперацию, дактары абыясцілі яго хваробу невылечнай. Здароўе было разбурана; акалічнасці і харктар дапамагалі канчаткова зламаць яго жыццё. Старонкі, на якіх я гавару аў яго самотным, сумным існаванні, прапушчаны мной; я іх не хачу друкаваць без яго згоды. А. Г.

ваў. Ён атрымаў добрую адукацию на французскі лад, быў вельмі начытаны і праводзіў час у распусце і бяздзейнасці да самай смерці. Ён пачаў сваю службу таксама з Ізмайліўскага палка, быў пры Пацёмкіне нечым накшталт ад'ютанта, потым служыў пры нейкай місіі, вярнуўшыся ў Пецербург, быў прызначаны обер-пракурорам у Сінодзе. Ні дыпламатычнае кола, ні манашаскае не маглі стрымаць шалёнага характару яго. За сваркі з архірэямі ён быў адстаўлены; за аплявуху, якую хацеў даць або даў на афіцыяльным абедзе ў генерал-губернатара нейкаму пану, яму быў забаронены ўезд у Пецербург. Ён паехаў у свой тамбоўскі маёнтак; там мужыкі ледзь не забілі яго за валакіцца і лютасць; толькі дзяякуючы свайму фурману і коням ён выратаваў жыцце.

Пасля гэтага ён пасяліўся ў Маскве. Пакінуты ўсімі сваякамі і ўсімі староннімі, ён жыў адзінока ў сваім вялікім доме на Тверскім бульвары; прыгнятаў сваю чэлядзь і разараў мужыкоў. Ён завёў вялікую бібліятэку і цэлую прыгонную сераль, і адно і другое трymаў пад замком. Не маючи ніякіх заняткаў і тоячы страшэнную ганарлівасць, якая даходзіла да наіұнасці, ён для забавы скupляў непатрэбныя рэчы і заводзіў яшчэ больш непатрэбныя цяжкі, якія вёў з заялдай упартасцю. Трыццаць год цягнуўся ў яго працэс аб Амаціеўскай скрыпцы і скончыўся тым, што ён выйграў яе. Ён адсудзіў пасля незвычайных намаганняў сцяну, агульную для двух дамоў, ад уладання якой ён нічога не набываў. Будучы ў адстаўцы, ён, па газетах, прыроўніваючы да сябе павышэнне сваіх таварышоў па службе, купляў ордэны, ім дадзеныя, і клаў іх на стале, як жалобны напамін, чым і чым ён мог-бы быць упрыгожаны!

Браты і сёстры яго баяліся і не мелі з ім ніякіх зносін; насы людзі абыходзілі яго дом, каб не сустрэцца з ім, і бляднелі, убачыўшы яго; жанчыны баяліся яго нахабных праследаванняў, дваровыя служылі малебны, каб не дастацца яму.

І вось гэты страшны чалавек павінен быў прыехаць да нас. З раніцы ва ўсім доме было незвычайнае хваляванне; я ніколі раней не бачыў гэтага міфічнага „брата-ворага“, хоць і нарадзіўся ў яго доме, дзе жыў мой бацька пасля прыезду з чужых краін; мне вельмі хацелася яго паглядзець і ў той-ж час я баяўся, не ведаю чаго, але вельмі баяўся.

Гадзіны за дзве перад ім з'явіўся старшы пляменнік майго бацькі, дзве блізкіх знаёмых і адзін добры, тоўсты і дрэблы чыноўнік, які загадваў справамі. Усе сядзелі ў маўклівым чаканні; раптам увайшоў афіцыант і нейкім не сваім голасам далажыў:

— Брацец мелі ласку прыехаць.

— Прасі,—сказаў Сенатар з прыкметным хваляваннем. Мой бацька ўзяўся нюхаць табак, пляменнік паправіў гальштук, чыноўнік павярнуўся і адкашлянуў. Мне было загадана ісці наверх, я спыніўся, калоцічысь ўсім целам, у другім пакоі.

Ціха і важна ішоў „брацец“, Сенатар і мой бацька пайшлі яму на сустрач. Ён нёс з сабою, як нясуць на вяселлі ці пахаванні, абодвумя рукамі перад грудзьмі абраз і працяжным голасам, крыху ў нос, звярнуўся да братоў з наступнымі словамі:

— Гэтым абразам благаславіў мяне перад сваёй канчынай наш бацька, даручаючы мне і пакойнаму брату Петру клапаціцца аб вас і быць вашым бацькам замест яго... Калі-б нябожчык бацька наш ведаў ваши паводзіны супронь старшага брата..

— Ну, топ cher frère<sup>1</sup>,—заўважыў мой бацька сваім завучана-халодным голасам,—добра і вы выканалі апошнюю волю бацькі... Лепш было-б быць пра гэтага цяжкія напамінкі для вас ды і для нас.

<sup>1</sup> Мой дарагі брат.

— Як?! Што?!—закрычаў набожны брацец.—Вы мяне дзеля гэтага  
клікалі!— і так кінуў абраз, што срэбраная рыза яго забразгацела. Тут  
і Сенатар закрычаў голасам яшчэ страшнейшым. Я стрымгaloў кінуўся  
на другі паверх і толькі паспей убачыць, што чыноўнік і пляменнік,  
напалоханы не менш за мяне, рэтыраваліся на балкон.

Што было і як было, я не ўмею сказаць; спалоханыя людзі зашыліся  
у куты, ніхто нічога не ведаў, што робіцца; ні Сенатар, ні мой  
бацька ніколі пры мне не гаварылі пра гэтую сцэну. Шум патроху сціх,  
і падзел маёнтка быў зроблены, тады ці ў другі які дзень—не памятаю\*.

Бацьку майму дасталася Васільеўскае, вялікі падмаскоўны маёнтак  
у Рузскім павеце. На другі год мы жылі там цэлае лета; за гэты час  
Сенатар купіў сабе дом на Арбаце; мы прыехалі адны на нашу вялікую  
кватэру, апусцелую і мёртвую. Неўзабаве пасля гэтага бацька мой купіў  
таксама дом на Старой Канюшаннай.

З Сенатарам адыходзіў ад нас, па-першае, Кало, а па-другое, уся жывая  
аснова нашай сям'і. Ён адзін перашкаджаў і пахандрычнаму нораву майго  
бацькі ўзяць верх, цяпер яму была воля вольная. У новым доме было  
сумна, ён нагадваў турму або больніцу: ніжні паверх быў са скляпеннямі,  
тоўстыя сцены надавалі вонкам выгляд крэпасных амбразур; вакол дома  
з усіх бакоў быў залішне вялікі двар.

Па сутнасці, хутчэй трэба дзівіцца з таго, як Сенатар мог так доўга  
жыць пад адным дахам з майм бацькам, чым з таго, што яны раз'ехаліся.  
Я рэдка бачыў двух чалавек больш процілеглых, як яны.

Сенатар быў чалавек добра га характеру і любіў забавы; ён правёў усё  
жыццё ў свеце, асветленым лямпамі, у свеце афіцыяльна-дыпламатычным  
і придворна-службовым, не здагадваючыся, што ёсьць другі свет, сур'ёз-  
нейшы,—не гледзячы нават на тое, што ўсе падзеі з 1789 да 1815 не  
толькі прыйшлі калі яго, але нават закраналі яго. Граф Варанцоў пасылаў  
яго да лорда Грэнвіля, каб даведацца, што замышляе генерал Банапарт,  
які пакінуў Егіпецкую армію. Ён быў у Парыжы ў часе каранацыі Напа-  
леона. У 1811 годзе Напалеон загадаў яго спыніць і затрымаць у Каселі,  
дзе ён быў паслом „пры цару Ероме”, як гаварыў мой бацька ў сярдзітым  
настроі. Адным словам, ён быў пры ўсіх значных падзеях апошняга часу,  
але неяк дзіўна,—не так, як належыць\*.

Лейб-гвардыі капітанам Ізмайллаўскага палка ён быў пры місіі ў Лон-  
дане; Павел, убачыўшы яго імя ў спісах, загадаў яму зараз-жа з'явіцца  
у Пецербург. Дыпламат-войн адправіўся з першым караблём і з'явіўся на  
развод.

— Хочаш аставацца ў Лондане?—запытаўся сіпатым голасам Павел.

— Калі в. в. угодна будзе мне дазволіць,—адказаў капітан пры па-  
сольстве.

— Ступай назад, не марнуючи часу,—адказаў Павел сіпатым голасам,  
і ён паехаў, не пабачыўшыся нават з тымі сваякамі, што жылі ў Маскве.  
Пакуль дыпламатычныя пытанні вырашаліся штыкамі і карцеччу, ён быў  
пасланнікам і закончыў свою дыпламатычную кар'еру ў часе Венскага кан-  
грэса, гэтага светлага свята ўсіх дыпламатый. Пасля звароту ў Расію, ён  
быў прызначан у правадзейныя камергеры ў Маскве, дзе німа двара. Не  
ведаючы законаў і рускага судавядзення, ён папаў у Сенат, зрабіўся чле-  
нам апякунскага совета, начальнікам Мар'інскай больніцы, начальнікам  
Александрынскага інстытута і ўсё выконваў са стараннасцю, якая наўрад  
ці была патрэбна, з ганарлівасцю, якая шкодзіла, з сумленнасцю, якой  
ніхто не заўважаў.

Ён ніколі не бываў дома. Ён заганяў у дзень дзве чацвёркі здаровых  
коней: адну раніцой, адну пасля абеда. Апрача сената, якога ён ніколі не  
забываў, апякунскага совета, у якім бываў два разы ў тыдзень, апрача

больніцы і інстытута, ён не прапускаў амаль ніводнага французскага спектакля і ездзіў разы тры на тыдзень у англійскі клуб. Сумаваць яму не было калі, ён заўсёды быў заняты, безуважны, ён усё ехаў куды-небудзь, і жыццё яго лёгка кацілася на рэзорах у свеце вокладак і пераплётаў.

Затое ён да сямідзесяці пяці год быў здаровы, як малады чалавек, з'яўляўся на ўсіх вялікіх балах і абедах, на ўсіх урачыстых сходах і гадовых актах,—усёроўна якіх: агранамічных ці медыцынскіх, страхавога ад агню таварыства ці таварыства прыродадаследчыкаў... ды, звыш таго, затое-ж, можа, захаваў да старасці долю чалавечага сэрца і некаторую цеплыню.

Нельга нічога сабе ўявіць больш процілеглага заўсёды рухліваму, сангвінічнаму Сенатару, які часам заязджаў дадому, як майго бацьку, што амаль ніколі не выходзіў з двара, ненавідзеў уесь афіцыяльны свет, быў заўсёды капрызным і нездаволеным. У нас было таксама восем коней (вельмі дрэнных), але наша стайня была падобнай на богаўгодную ўстанову для кляч; мой бацька іх трymаў частковая для парадку і частковая для таго, каб два фурманы і два фарэйтары мелі хоць які занітак, апрача хадні па „Московскіе Ведомости” і петушыных боек, якія яны наладзілі з поспехам між карэтным сараем і суседнім дваром.

Бацька мой амаль зусім не служыў; выхаваны французскім гувернёрам у доме набожнай і рэлігійнай цёткі, ён гадоў шаснаццаці паступіў у Ізмайлаўскі полк сержантам; паслужыў да паўлаўскага вацарэння і вышаў у адстаўку гвардыі капитанам; у 1801 ён паехаў за граніцу і пражыў, вандруючы з краіны ў краіну, да канца 1811 года. Ён вярнуўся з маёю маткаў за тры месяцы да майго нараджэння і, пражышыў год у тверскім маёнтку пасля маскоўскага пажару, пераехаў на жыццё ў Москву, стараючыся як мага больш адзінотна і нудна ўпараткаваць жыццё. Рухавасць брата яму перашкаджала\*.

Пасля пераезду Сенатара ўсё ў доме пачало набываць больш і больш пануры выгляд. Сцены, мэбля, слугі—усё глядзела з нездавальненнем, спадылба; зусім зразумела, што найболыш нездаволеным быў сам мой бацька. Штучная цішыня, шэлт, асцярожная хада прыслугі выяўлялі не ўвагу, а прыгнечанасць і страх. У пакоях усё было непарушна, праз пяць-шэсць гадоў тыя-ж самыя книгі ляжалі на тых-же самых месцах і ў іх—тыя-ж самыя адзнакі. У спальні і кабінече майго бацькі цэлія годы не перасоўвалася мэбля, не адчыняліся вокны. Выязджаючы ў вёску, ён браў ключ ад свайго пакоя ў кішэню, каб без яго не надумаліся памыць падлогі або пачысціць сцены.

## РАЗДЗЕЛ II\*

*Размова нянечак і гутарка генералаў.—Фальшивае становішча.—Рускія энцыклапедысты.—Нуда.—Дзявочы пакой і пярэдні.—Два немцы.—Вучэнне і чытанне.—Катэхізіс і евангелле.*

Да дзесяці год я не заўважаў нічога дзіўнага, асаблівага ў маім становішчы; мне здавалася натуральным і простым, што я жыву ў доме майго бацькі, што на яго палавіне я трymаюся прыстойна, што ў маёй маці другая палавіна, дзе я крычу і сваволю, колькі мне хochaцца. Сенатар балаваў мяне і дарыў цацкі, Кало насыў на руках, Вера Артамонаўна адзявала мяне, клала спаць і мыла ў ночвах, т-те Прово вадзіла гуляць і гаварыла са мною па-нямецку. Усё ішло сваім парадкам, а тым часам я пачынаў задумвашца.

Выпадковая заўвагі, неасцярожна сказаныя слова началі звяртаць маю ўвагу. Бабуня Прово і ўся чэлядзь любілі да страты розуму маю маці, баяліся і зусім не любілі майго бацьку. Сцэны, што адбываліся часам у доме паміж імі, былі часта тэмай для гутарак т-те Прово з Верай Артамонаўнай, стаяўших заўсёды на баку маёй маці.

Мая маці, сапраўды, мела шмат непрыемнасцей. Жанчына надзвычай добрая, але без цвёрдага характару, яна была зусім прыгнечана маім бацькам і, як заўсёды бывае са слабымі натурамі, стварала зядлую апазіцыю ў дробязным і ў нязначным. На няшчасце, іменна ў гэтым дробязным бацька мой амаль заўсёды быў у правах, і справа канчалася яго перамогай.

— Я, дапраўды,—казала часам, напрыклад, т-те Прово,—на месцы пані прости ўзяла-б ды паехала-б у Штутгарт; якая радасць? Усё капрызы ды непрыемнасці,—нуда смяротная.

— Зразумела,—дадавала Вера Артамонаўна,—ды вось што звязала па руках і нагах,—і яна паказвала пруткамі панчохі на мяне.—Узяць з сабой—куды? Навошта? Пакінуць тут аднаго з нашымі парадкамі, гэтага і чужы не зробіць!

Дзеци наогул больш праніклівыя, чым думаюць; яны хутка рассейваюцца, на нейкі час забываюць пра тое, што зрабіла на іх вялікае ўражанне, але ўпартая варочаюцца ў думках, асабліва да ўсяго таемнага або страшнага, і дапытваюцца са здзіўляючай настойлівасцю і спрытнасцю да ісціны.

Раз толькі настарожаны, я за некалькі тыдняў выведаў усе падрабязнасці сустрэчы майго бацькі і маёй маці, як яна адважылася пакінуць бацькаўскі дом; як была схавана ў рускім пасольстве ў Каселі ў Сенатара і ў мужчынскім адзенні пераехала границу. Усё гэта я выведаў, ні разу не задаўшы нікому ніводнага пытання.

Першым вынікам гэтых адкрыццяў было адчужэнне ад майго бацькі за сцэны, пра якія я гаварыў. Я іх бачыў і раней, але мне здавалася, што так і трэба; я так прызывычаўся, што ўсе ў доме, не выключаючы Сенатара, баяліся майго бацькі, што ён усім рабіў заўвагі, што не лічыў гэтага дзіўным.

Цяпер я стаў інакш разумець справу, думка, што частка ўсяго церпіца дзеля мяне, ахутвала іншы раз цёмным і цяжкім воблакам светлу дзіцячую фантазію.

Другая думка, якая ўкаранілася ва мне з того часу, гэта тое, што я куды менш залежу ад майго бацькі, чым наогул дзеци. Гэтая самабытнасць, якую я сам сабе выдумаў, мне падабалася.

Гадоў праз два ці тры, аднаго разу ўвечары, сядзелі ў майго бацькі два таварышы па палку: П. К. Эсен, орэнбургскі генерал-губернатар, і А. Н. Бахмечеў, што быў намеснікам у Бесарабіі, генерал, якому пад Барадзіным адзвала нагу. Пакой мой быў каля залы, у якой яны сядзелі. Між іншым, мой бацька сказаў ім, што ён гаварыў з князем Юсупавым наконт таго, каб аддаць мяне на службу.

— Часу марнаваць няма чаго,—дадаў ён,—вы ведаецце, што яму трэба доўга служыць для таго, каб да чаго-небудзь даслужыцца.

— Што табе, браток, за ахвота,—сказаў дабрадушна Эсен,—рабіць з яго пісара? Даручы мне гэту справу, я яго запішу ў уральскія казакі, у афіцэры яго выведзем,—гэта галоўнае, потым, сваім чарадом і пойдзе, як мы ўсе.

Мой бацька не згаджаўся, гаварыў, што ён разлюбіў усё ваеннае, што ён спадзяеца ўладзіць мяне з часам дзе-небудзь пры місі ў цеплай краіне, куды і ён-бы паехаў дажываць апошнія дні.

Бахмечеў, які мала прымаў удзелу ў гутарцы, сказаў, устаючы на сваіх кастылях:

— Мне здаецца, што вам трэба было-б добра падумаць над парадай Петра Кірылавіча. Не хочаце запісваць у Орэнбург, можна і тут запісаць. Мы з вамі старыя прыяцелі, і я прызываюся гаварыць з вамі адкрыта: штацкай службай, універсітэтам вы ні *вашаму маладому чалавеку* не зробіце добра, *ні* карысці для грамадства. Ён, зусім відавочна, у *фальшивым становішчы*; адна ваенная служба можа разам адкрыць кар'еру і праправіць яго. Перш чым ён дойдзе да таго, што будзе камандаваць ротай, усе небяспечныя думкі ўлягнуцца. Ваенная дысцыпліна — вялікая школа; далейшае залежыць ад яго. Вы кажаце, што ён мае здольнасці, ды хіба ж у ваеннную службу ідуць адны дурні? А мы-ж з вамі ды і ўсё наша кола? Адно толькі вы можаце сказаць, што яму больш часу трэба служыць да афіцэрскага чына, але ў гэтым якраз мы і пасобім вам.

Гутарка гэтая варта была заўваг т-ще Прово і Веры Артамонаўны. Мне тады ўжо было гадоў трынаццаты\*. Такія ўрокі, якія пераварочваліся мною на ўсе бакі, разбіраліся тыднямі, месяцамі на поўнай адзіноце, давалі сваю карысць. Вынікам гэтай гутаркі было тое, што я, хоць і марыў раней, як усе дзеци, пра ваеннную службу і мундзір, ледзь не плакаў, што мой бацька хадзіць з мяне зрабіць штацкага, раптам ахаладзеў да ваеннай службы і, хоць не адразу, але патроху выкараніў канчатковая любоў і замілаванне эпаетамі, аксельбантамі, лампасамі. Яшчэ раз, аднак, згасаўшае імкненне да мундзіра ўзгарэлася зноў. Сваяк наш, што вучыўся ў пансіёне ў Маскве і прыходзіў часам на святы да нас, паступіў у Ямбургскі уланскі полк. У 1825 годзе ён прыезджаў юнкерам у Маскву і спыніўся ў нас на некалькі дзён. Моцна тажкала сэрца, калі я ўбачыў яго з усімі шнуркамі і шнурочкамі, з шабляй і ў чатырохкантовым ківеры, надзетым крыху набок і прывязаным за шнурок. Ён быў гадоў семнаццаці і невяліката росту. Ранцай на другі дзень я надзеў яго мундзір, шаблю і ківер і паглядзеў у люстра. Божа мой, якім харошым здаваўся я сабе ў сінім куцым мундзіры з чырвонымі выпушкамі! А этышкеты, а пампон, а лядунка... чым у пароўнанні з імі была камлотавая куртка, якую я насяў дома, і жоўтая кітайчатая панталоны?

Прыезд сваяка аказваў было ўплыў генеральскай парады, але неўзабаве акалічнасці зноў і канчаткова адхілі мае думкі ад ваеннага мундзіра.

Унутраны вынік дум пра „фальшывае становішча“ быў досыць падобны да таго, які я зрабіў з гутаркі двух нянечак. Я адчуваў сябе вальней ад грамадства, якога зусім не ведаў, адчуваў, што, па сутнасці, я пакінуты на ўласныя свае сілы, і з крыху дзіцячай ганарлівасцю думаў, што пакажу сябе Алексею Нікалаевічу\* з таварышамі.

Пры ўсім гэтym можна сабе ўявіць, як навесела і аднастайнна ішоў для мяне час у своеасаблівым абацтве бацькаўскага дома. Не было мне ні заахвочванняў, ні забаў; бацька мой быў амаль заўсёды мною не здаволены,—ён балаваў мяне толькі гадоў да дзесяці; таварышоў не было, настаўнікі прыходзілі і выходзілі, і я цішком уцякаў, праводзячы іх на двор, пагуляць з дваровымі хлопчыкамі, што было строга забаронена. Рэшту часу я туляўся па вялікіх счарнелых пакоях з зачыненымі вокнамі ўздзень, ледзь асветленымі ўвечары, нічога не робячы або чытаючы ўсё-усякае.

У пярэднім і дзяячым пакой я знаходзіў сабе адзіную, якая толькі ў мяне аставалася, жывую ўчеху. Тут мне была поўная воля; я абараняў адну парту супроты другіх, судзіў і абмяркоўваў разам з маімі прыяцелямі іх справы, ведаў усе іхнія сакрэты і ніколі не прагаварыўся ў гасцінай пратыні пярэдняга пакоя.

На гэтym прадмеце нельга не спыніцца. Я, аднак, зусім не пазбягаю адхіленняў і эпізодаў,—так ідзе кожная гутарка, так ідзе сама жыццё.

Дзеці наогул любяць слуг: бацькі забараняюць ім збліжацца з імі, асабліва ў Расіі; дзеці не слухаюць іх, таму што ў гасцінным пакой нудна, а ў дзяячым весела. У гэтym выпадку, як і ў тысячы іншых, бацькі не ведаюць, што робяць. Я ніяк не могу сабе ўявіць, каб наш пярэдні пакой быў для дзяцей больш шкодным, чым наш „чайны“ або „дыванны“. У пярэднім дзеці пераймаюць грубыя выслоўі і дрэнныя манеры, гэта праўда; але ў гасцінным яны ўспрымаймаюць грубыя мыслі і дрэнныя пачуцці.

Самы загад аддаляцца ад людзей, з якімі дзеці ў бесперапынных зносінах, несумленны.

Шмат гавораць у нас пра глыбокую распуснасць слуг, асабліва прыгонных. Яны, сапраўды, не вызначаюцца ўзорнай строгасцю паводзін; маральнае падзенне іх можна бачыць ужо з таго, што яны залішне многа церпяць, рэдка абураюцца і даюць адпор. Але не ў гэтym справа. Я хацеў-бы ведаць, якое саслоўе ў Расіі менш за іх разбэшчана? Няўжо дваранства або чыноўнікі? А можа, духавенства?

Што-ж вы смяецесь?

Хіба адны сяляне знойдуць сякія-такія правы...

Розніца між дваранамі і дваровымі такая-ж малая, як і між іх назвамі. Я ненавіджу, асабліва пасля бядот 1848 года, дэмагагічную ліслівасць на тоўпу, але арыстакратычны паклёт на народ ненавіджу яшчэ больш. Рысуючы слуг і рабоў распушыні звярамі, плантаторы адводзяць вочы другім і заглушаюць крыкі сумлення ў сабе. Мы рэдка бываем лепшымі за чэрнь, але выражаемся мякчэй, спрытней хаваем эгаізм і хдівасць; насы жаданні не такія грубыя і не такія яўнія ад таго, што іх лёгка задаволіць, ад прывычкі не стрымлівацца; мы проста больш багатыя, сытыя і ў выніку гэтага больш патрабавальныя. Калі граф Альмавіва пералічыў севільскому цырульніку якасці, якія ён патрабуе ад слугі, Фігаро заўважыў, уздыхаючы: „Калі слуга павінен мець усе гэтые якасці, дык ці шмат знойдзеца паноў, годных быць лакеямі!“

Распуста ў Расіі наогул не глыбокая, яна больш дзікая і сальная, шумная і грубая, растррапаная і бессаромная, чым глыбокая. Духавенства, зачыніўшыся ў сябе дома, п'янствуе і абжыраецца з купецтвам. Дваранства п'янствуе на белым свеце, гуляе напрапалую ў карты, б'еща са слу-

гамі, распушнічае з пакаёўкамі, дрэнна вядзе свае справы і яшчэ горш—  
сімейнае жыццё. Чыноўнікі робяць тое-ж самае, але брудней, ды, апрача  
таго, подлічаюць перад начальнікамі і крадуць па дробязі. Дваране,  
уласна кажучы, менш крадуць, яны адкрыта бяруць чужое, аднак, калі  
выдасца, іхняя рука таксама не схібіць.

Усе гэтыя мілыя слабасці сустракаюцца ў форме яшчэ грубейшай у чы-  
ноўнікаў, якія стаяць за чатыраццатым класам, у дваран, якія належаць не  
цару, а памешчыкам. Але чым яны горшыя за іншых, як саслоўе, я не ведаю.

Перабіраючы ўспаміны мае не толькі аб дваровых нашага дома і Сен-  
тара, але і аб слугах двух-трех блізкіх нам дамоў на працягу дваццаті  
пяці гадоў, я не памятаю нічога асабліва ганебнага ў іх паводзінах. Хіба  
прыдзецца гаварыць пра невялікія крадзяжы... але тут разуменні так  
зблытаны становішчам, што цяжка меркаваць: *чалавек-уласнасць* не цыра-  
моніца са *свойм* таварышам і абыходзіцца за панібрата з панскім даб-  
ром. Больш спрадвіліва будзе выключыць якіх-небудзь улюбёнцаў, фава-  
рытаў і фаварытак, панскіх паніёў, шаптуноў; але, па-першае, яны з'яў-  
ляюцца выключэннем, гэта—Клейнміхелі стайні, Бенкендорфы ад пограба,  
Перакусіхіны ў застольнай вонратцы, Пампадур<sup>\*</sup> з босымі нагамі; апрача  
таго, яны-ж і тримаюцца лепш за ўсіх, напіваюцца толькі ўночы і вонраткі  
сваёй не закладаюць у піцейны дом

Прастадушная распуста астатніх верціцца каля шклянкі гарэлкі і бу-  
тэлькі піва, каля вясёлай гутаркі і люлькі, самавольных адлучак з дому,  
сварак, якія часам даходзяць да боек, махлярства перад панамі, якія  
патрабуюць ад іх неchalавечага і немагчымага. Зразумела, адсутнасць, з ад-  
наго боку, усякага выхавання, з другога—сялянскай прастаты, пры раб-  
стве, унесла процыму ўродлівага і скажонага ў іхнія норавы, але пры  
ўсім гэтым яны, як негры ў Амерыцы, асталіся напалову дзецымі: пусцяк  
іх цешыць, пусцяк засмучае; жаданні іхнія абмежаваны і хутчэй наіўныя  
і чалавечныя, чым нячыстыя.

Віно і чай, карчма і шынок—дзве заўсёдныя страсці рускага слугі;  
для іх ён крадзе, для іх ён бедны, за іх ён церпіць ганені, пакаранні  
і пакідае сям'ю ў жабрацтве. Нічога няма лягчэй, як з вышыні цвярозага  
ап'янення патэра Мецью асуджаць п'янства і, седзячы за чайным сталом,  
здзіўляцца, навошта слугі ходзяць піць чай у шынок, а не п'юць яго  
дома, не гледзячы на тое, што дома дзешавей.

Віно аглушае чалавека, дае забыццё, штучна развеселяе, раздражняе;  
гэтае аглушэнне і раздражненне тым больш падабаюцца, чым менш  
чалавек развіты і чым больш зведзены на вузкае, пустое жыццё. Як  
можа не піць слуга, асуджаны на заўсёднае жыццё ў пярэднім пакоі, на  
заўсёднюю беднасць, на рабства, на продаж? Ён п'е цераз край, калі можа,  
таму што не можа піць штодзень; гэта зауважыў, гадоў пятнаццаць назад,  
Сенкоўскі ў „Бібліотеке для чтения“\*. У Італіі і паўднёвой Францыі няма  
п'яніц, таму што багата віна. Дзікае п'янства англійскага работніка тлу-  
мачыцца тым-жэ самым. Гэтыя людзі зламаліся ў безвыходнай і няроўнай  
барацьбе з голадам і беднасцю; як яны ні біліся, яны ўсюды сустракалі  
свінцовую сцяну і суровы адпор, які адкідаў іх на цёмнае дно грамад-  
скага жыцця і асульжаў на вечную работу без мэты, з'ядаўшую разум  
разам з целам. Што-ж тут дзіўнага, што, прабыўши шэсць дзён рычагом,  
колам, пружынай, вінтом, чалавек дзіка вырываецца ў суботу вечарам  
з катаргі мануфактурнай дзейнасці і ў поўгадзіны напіваецца п'яным, тым  
больш, што яму, знясленаму, няшмат і трэба для гэтага. Лепш-бы і мара-  
лісты пілі сабе Irish або Scotch Whiskey<sup>1</sup> ды маўчалі, а то з іх бесчалавеч-  
най філантропіяй яны напросяцца на страшныя адказы.

<sup>1</sup> Ірландскую або шатландскую гарэлку.

Піць чай у шынку мае другое значэнне для слуг. Дома яму і чай не той: дома яму ўсе напамінаюць, што ён—слуга; дома ў яго брудны пакой для дворні; ён павінен сам паставіць самавар; дома ў яго кубак з адбітай ручкай, і штомінутна пан можа пазваніць. У шынку ён—вольны чалавек, ён—пан, для яго накрыты стол, запалены лямпы, для яго бяжыць з падносам афіцыант, кубкі блішчаць, чайнік блішчыць, ён загадвае—яго слухаюць, ён радуеща і весела патрабуе сабе паюснай ікры або расцягайчык да чаю.

Ва ўсім гэтым больш дзіцячай прастадушнасці, чым распушчанаасці. Уражанні апанаўваюць іх хутка, але не пускаюць карэняў; разум іх заўсёды заняты або, лепш, рассеяны выпадковымі предметамі, невялікімі жаданнямі, нікчэмнымі мэтамі. Дзіцячая вера ва ўсё цудоўнае прымушае палохацца дарослага мужчыну, і тая-ж самая дзіцячая вера суцяшае яго ў самыя цяжкія мінuty. Я саздзіўленнем прысутнічаў при смерці двух або трох са слуг майго бацькі: вось дзе можна было меркаваць аб прастадушнай бесклапотнасці, з якою праходзіла іхняе жыццё, абы тым, што на іх сумленні не было вялікіх грахоў, а калі сёе-тое здарылася, дык з гэтym пакончана на споведзі ў „бацюшкі“.

На гэтym падабенстве дзяцей да слуг і грунтуеца ўзаемная прыхільнасць іх. Дзецы ненавідзяць арыстакратыю дарослых і іх ласкава-выбачлівае абыходжанне, таму што яны разумныя і ведаюць, што для іх яны—дзеці, а для слуг—асобы. З прычыны гэтага, яны куды больш любяць гуляць у карты і лато з пакаёўкамі, чым з гасцямі. Госці гуляюць для іх з ласкі, папускаюцца ім, дражняць іх і кідаюць гуляць, калі ўздумаеца; пакаёўкі гуляюць звычайна столькі-ж для сябе, колькі для дзяцей; ад гэтага ігра набывае цікавасць.

Прыслуга надзвычайна прыхільная да дзяцей, і гэта—зусім не рабская прыхільнасць, гэта—уземная любоў *слабых і простых*.

Даўней бывала, як цяпер у Турцыі, патрыярхальная, дынастычная любоў паміж памешчыкамі і дваровыми. Цяпер німа больш на Русі шчырых слуг, адданых роду і племені сваіх паноў. І гэта зразумела. Памешчык не верыць у сваю ўладу, не думае, што ён будзе адказваць за сваіх людзей на страшным судзілішчы хрыстовы, а карыстаецца ёю дзеля выгады. Слуга не верыць у сваю падначаленасць і церпіць гвалт, не як кару божую, не як іспыт, а праста таму, што ён безаборонны: сіла салому ломіць.

Я ведаў яшчэ ў маладосці два-тры ўзорчыкі гэтых фанатыкаў рабства, пра якіх з уздыхам гавораць восьмідзесяцігадовыя памешчыкі, апавядочы пра іх дбайную службу, пра іх вялікую стараннасць і забываючы дадаць, чым іх бацькі і яны самі плацілі за такую самаадданасць.

У адной з вёск Сенатара жыў на спакоі, гэта значыць на хлябах, стаўнікі дзядок Андрэй Сцепанаў.

Ён быў камердынерам Сенатара і майго бацькі ў часе іх службы ў гардзі; гэта быў добры, сумленины і цвярозы чалавек, які глядзеў у очы маладым панам і ўгадваў, як яны самі казалі, іх волю, што, думаю, было нялёгка. Потым ён кіраваў падмаскоўным маёнткам. Адрэзаны спачатку вайной 1812 года ад усякай сувязі, потым адзін, без грошай, на попелішчы выгарэлага сяла, ён прадаў нейкае бярвение, каб не памерці з голаду.

Сенатар, вярнуўшыся ў Расію, узяўся за ўпарадкаванне свайго маёнтка і, нарэшце, дабраўся да бярвения. Ён пакараў яго тым, што адабраў ад яго пасаду і адправіў яго „в опалу“. Стары з усёй сям'ёй пацягнуўся на падношны корм. Нам прыходзілася праязджаць і спыняцца на дзень, на два ў вёскі, дзе жыў Андрэй Сцепанаў. Нядужы дзядок, разбиты паралічом, прыходзіў кожны раз, апіраючыся на кастыль, пакланіца майму бацьку і пагаварыць з ім.

Адданасць і ціхамірнасць, з якою ён гаварыў, яго няшчасны выгляд, космы жоўта-сівых валасоў з абодвух бакоў голага чэрата глыбока расчульвалі мяне.

— Чуў я, гасудар мой,—казаў ён аднаго разу,—што брацец ваш яшчэ кавалерью меў ласку атрымаць. Стары, бацюхна, раблюся, скора богу душу аддам, але-ж не даў мне гаспадзь бачыць братца ў кавалеры; хоць-бы раз перад канчынай бачыць іх у ленце і ва ўсіх рэгаліях!\*

Я глядзеў на старога: яго твар быў такі дзіцяча-шчыры, згорбленая фігура яго, балесна перакошаны твар, патухшы вочы, слабы голас—усё выклікала давер'е; ён не маніў, ён не ільсціў, яму, сапраўды, хацелася бачыць перад смерцю ў „кавалеры і рэгаліях“ чалавека, які гадоў пятынцацца не мог яму дараваць нейкага бярвеннія. Што гэта: святы ці вар'ят? Ды ці не адны вар'яты і дасыгаюць святасці?

Новае пакаленне не мае гэтага ідалапаклонства, і калі бываюць выпадкі, што людзі не хочуць на волю, то гэта праста ад лянівасці і дзеля матэрыяльнага інтэрэсу. Гэта, безумоўна, больш распушна, але бліжэй да канца; яны напэўна, калі што і хочуць бачыць на шыі паноў, дык не влаждзімірскую ленту.

Скажу тут дарэчы аб становішчы нашай прыслугі наогул.

Ні Сенатар, ні бацька мой не прыцяснялі асабліва дваровых, гэта значыць не прыцяснялі іх фізічна. Сенатар быў чалавек запальчывы, нецярплівы і іменна таму часта грубы і несправядлівы; але ён так мала меў да іх дачынення і так мала імі займаўся, што яны амаль што не ведалі адзін другога. Бацька мой дакучаяў ім капрызамі, не прапускаў ні позірку, ні слова, ні руху і бесперастанку вучыў; для рускага чалавека гэта часта горш за біццё і лаянку.

Цялесныя пакаранні былі амаль невядомы ў нашым доме, і два-тры выпадкі, калі Сенатар і мой бацька ўжывалі гнусны сродак „частнага дома“, былі да таго незвычайнія, што пра іх уся дворня гаварыла цэлія месяцы; апрача таго, яны былі выкліканы значнымі праступкамі\*.

Часцей аддавалі дваровых у салдаты; пакаранне гэтае наводзіла жах на ўсіх маладых людзей: без роду, без племені, яны ўсё-ж лепш хацелі астакца прыгоннімі, чым дваццаць год цягнуць ярмо. Мяне вельмі үражалі гэтыя страшныя сцэны... З'яўляліся два паліцэйскія салдаты на выклік памешчыка; яны па-зладзейску, цішком, неспадзявана бралі прызначанага чалавека; стараста звычайна тут абвяшчаў, што пан з вечара загадаў накіраваць яго ў прысутства, і чалавек праз слёзы куражыўся, жанчыны плакалі, усе давалі падарункі, і я аддаваў ўсё, што мог, гэта значыць якіх-небудзь дзве грыўні, хустку на шыю.

Памятаю я яшчэ, як нейкаму старасту за тое, што ён патраціў сабраны аброк, бацька мой загадаў агаліць бараду. Я нічога не разумеў у гэтым пакаранні, але мяне здзівіў выгляд шасцідзесяцігадовага старога: ён плакаў наўзрыд, кланяўся да зямлі і прасіў накласці на яго, апрача аброку, сто рублёў штрафу, але вызваліць ад ганьбы.

Калі Сенатар жыў з намі, агульная прыслуга складалася з трыццаці мужчын і амаль такой-жэ колькасці жанчын; замужнія, аднак, не выконвалі пакарання службы, яны займаліся сваёй гаспадаркай; на службе былі пяць-шэсць пакаёвак і прачкі, якія не хадзілі наверх. Да гэтага трэба дадаць хлопчыкаў і дзяўчынок, якіх прывычалі да службы, гэта значыць да бяздзейнасці, гультайства, хлусні і да ўжывання сівухі.

Для харектарыстыкі тагочаснага жыцця ў Расіі я не думаю, што будзе лішнім сказаць некалькі слоў аб утрыманні дваровых. Спачатку ім давалася пяць рублёў асігнацыямі\* ў месяц на харчы, потым шэсць, жанчынам на рубель менш, дзесяці гадоў з дзесяці—палова. Людзі складалі з сябе арцелі і на нястачы не скардзіліся, што сведчыць аб надзвы-

чайнай таннасці харчовых прыпасаў. Найбольшай платай было сто рублёў асігнацыямі ў год, другія атрымлівалі палову, некаторыя трыццаць рублёў у год. Хлопчыкі гадоў да восемнаццаці не атрымлівалі платы. Апрача грошай, людзям давалася адзенне, шынелі, кашулі, просціны, коўдры, ручнікі, матрацы з парусіны; хлопчыкам, якія не атрымлівалі платы, даваліся гроши на маральную і фізічную чыстату, гэта значыць на лазню і гавенне. Калі палічыць усё, слуга каштаваў рублёў трыста асігнацыямі; калі да гэтага далучаць дывідэнд на лякарствы, лекара і на харчовыя прыпасы, што выпадкова прывозіліся з вёскі і якіх не ведалі, куды падзець, то мы і тады не перавысім трохсот пяцідзесяці рублёў. Гэта складае чацвертую частку таго, што слуга каштаве ў Парыжы або ў Лондане.

Плантатары звычайна залічваюць у рахунак *страхавую* прэмію рабства, гэта значыць утриманне жонкі, дзяцей памешчыкам і сухі кавалак хлеба дзе-небудзь у вёсцы пад старасць. Вядома, гэта трэба ўзяць на ўвагу, але страхавая прэмія значна паніжаецца прэміяй *страху цялесных пакаранняў*, немагчымасцю перамен стану і куды горшага ўтримання.

Я досыць наглядзеўся, як страшнае ўсведамленне прыгоннага стану забівае, атручвае існаванне дваровых, як яно гняце, ачмурае іх душу. Мужыкі, асабліва аброчныя, менш адчуваюць асабістую няволю, яны не-як умеюць не верыць свайму поўнаму рабству. Але тут, седзячы на бруднай лаве пярэдняга пакоя з раніцы да ночы, або стоячы з талер-кай за сталом, няма месца сумненню.

Зразумела, ёсьць людзі, якія жывуць у пярэднім пакоі, як рыба ў вадзе,—людзі, у якіх душа ніколі не прачыналася, якія набраліся смаку і з пэўным майстэрствам выконваюць сваю службу.

У гэтых адносінах была ў нас асоба надзвычай цікавая—наш стары лакей Бакай. Чалавек атлетычнага складу і высокага росту, з буйнымі і важнымі рысамі твара, з выглядам найвялікшай глыбокадумнасці, ён да-жыў да старых гадоў, уяўляючы, што становішча лакея—адно з самых значных.

Паважны стары гэты заўсёды быў сярдзіты або выпішы, або выпішы і сярдзіты разам. Службу сваю ён выконваў знейкага вышэйшага пункту гледжання і надаваў ёй урачыстую важнасць. Ён умей з асаблівым шумам і трэскам адкінуць прыступкі карэты і ляснуць дзверцамі мациней, як са стрэльбы пальнуць; хмурна і як струнка стаяў ён на запятках, і кожны раз, калі яго падкідала на калдобіне, ён густым і нездаволеным голасам кричаў форману: „Лягчэй!”, не гледзячы на тое, што калдобіна ўжо была на пяць кроакаў ззаду.

Галоўны занятак яго, акрамя язды за карэтай,—занятак, добраахвотна ўскладзены ім на сябе, заключаўся ў навучанні хлопчыкаў арыстакратычным манерам пярэдняга пакоя. Калі ён быў цвярозы, справа яшчэ ішла сяк-так, але калі ў яго ў галаве шумела, ён рабіўся педантам і тыранам да неймавернасці. Я часам заступаўся за маіх прыяцеляў, але мой аўтарытэт мала дзейнічаў на рымскіх харектар Бакая; ён адчыняў мне дзвёры ў залу і гаварыў:

— Вам тут не месца, ідзіце, калі ласка, а не, дык я на руках занясу.— Ён не прапускаў ніводнага руху, ніводнага слова, каб не вылаяць хлапчукоў; да слоў нярэдка далучаў ён і таўхель або „калупаў масла”, гэта значыць пстрыкаў неяк хітра і спрытна, як пружынай, вялікім пальцам і мізінцам па галаве.

Калі ён разгняяў, нарэшце, хлапчукоў і аставаўся адзін, яго праследаванні накіроўваліся на адзінага прыяцеля яго, Макбета,—вялікага ньюфаундлендскага сабаку, якога ён карміў, любіў, часоў і пеставаў. Пасядзеўшы без кампаніі мінuty дзве-три, ён ішоў на двор і запрашаў Макбета з сабой на залавак; тут ён распачынаў з ім гутарку.

— Што ж ты, дурань, сядзіш на дварэ, на марозе, калі ёсь цёплы пакой? Ну і скацина! Чаго вылупіў вочы—ну? Нічога не адказваеш?—За гэтым ішла звычайная аплявуха. Макбет часам агрызаўся на свайго дабра-дзея; тады Бакай яго напракаў, але без ласкі і ўступак.

— Дапрауды, кармі сабаку,—усё адно сабакам астанецца; зубы шчэрыц і не падумае, на каго... Блохі-б заелі без мяне!—І, пакрыўджаны няўдзячнасцю свайго прыяцеля, ён нюхаў са злосцю табак і кідаў Макбету ў нос тое, што аставалася на пальцах, пасля чаго той чыхаў, страшэнна нязграбна лапай знімаў з вачей табак, што папаў у нос, і, страшэнна абураны, пакідаючи залавак, царапаў дзвёры; Бакай яму адчыняў іх с словам „паганец!“ і штурхаў яго нагой. Тут звычайна вярталіся хлопчыкі, і ён пачынаў зноў „калуапаць масла“.

Перад Макбетам у нас быў лягавы сабака Берта; ён цяжка захварэў, Бакай яго ўзяў на свой матрац і два-тры тыдні даглядаў яго. Аднойчы ўранку выходжу я ў пярэдні пакой, Бакай хацеў мне нешта сказаць, але голас у яго змяніўся, і буйная сляза скапілася па шчапце,—сабака памёр. Вось яшчэ факт для вывучэння чалавечага сэрца. Я зусім не думаю, каб ён і хлапчукоў ненавідзеў; гэта быў суроўы характар, які падмацоўваўся сівухода і несвядома ўцягнуўся ў паэзію пярэдняга пакоя.

Але побач з гэтымі дылетантамі рабства, якія трагічныя вобразы мучанікаў, безнадзейных пакутнікаў сумна праходзяць у маёй памяці.

У Сенатара быў повар незвычайна таленавіты, працавіты, цвярозы; ён ішоў угору; сам Сенатар прасіў, каб яго прынялі ў кухню гасудара, дзе тады быў славуты повар-француз. Навучыўшыся там, ён паступіў у англійскі клуб, разбагацеў, ажаніўся, жыў панам; але вяроўка прыгоннага стану не давала яму ні спакойна спаць, ні карыстацца выгодамі свайго становіща.

Набраўшыся смеласці і адслужыўши малебен Іверской, Алексей з'явіўся да Сенатара з просьбай адпусціць яго за пяць тысяч асігнацыямі. Сенатар ганарыўся сваім поварам гэтак жа, як ганарыўся сваім жывапісцам, і з гэтай прычыны грошай не ўзяў і сказаў повару, што адпусціць яго дарэмна пасля сваёй смерці.

Повара як громам ударыла: затужыў, змяніўся ў твары, пачаў сівець і... рускі чалавек—пачаў папіваць. Справы свае павёў ён абыяк, англійскі клуб яго звольніў. Ён наняўся ў княгіні Трубецкой; княгіня не давала яму жыцця дробным скнарніцтвам. Пакрыўджаны раз ёю празмерна, Алексей, які любіў гаварыць красамоўна, сказаў ёй з сваім важным выглядам, сваім голасам у нос:

— Якая непразрыстая душа жыве ў вашым святлейшым целе!

Княгіня вельмі раззлавалася, прагнала повара і, як належыць рускай пані, напісала скаргу Сенатару. Сенатар нічога-б не зрабіў, але, як пачцівы кавалер, паклікаў повара, выляяў яго і загадаў яму ісці да княгіні прасіць прабачэння.

Повар да княгіні не пайшоў, а пайшоў у шынок. За год часу ён усё спусціў: ад капітала, прыгатаванага для ўзносу, да апошняга фартуха. Жонка памучылася, памучылася з ім ды і пайшла ў нянікі кудысьці ў ад'езд. Пра яго доўга не было ніякіх вестак. Потым неяк паліцыя прывяла Алексея, абшарпанага, здзічэлага; яго паднялі на вуліцы, кватэры ў яго не было, ён вандраваў з шынка ў шынок. Паліцыя патрабавала, каб памешчык яго прыбраў. Балюча было Сенатару, а, можа, і сумленне грызла; ён яго прыняў даволі ласкава і даў пакой. Алексей па-ранейшаму піў, п'яны шумеў і ўяўляў, што складае вершы; ён, сапрауды, не быў назбаўлены нейкай бязладнай фантазіі. Мы былі тады ў Васільеўскім\*. Сенатар, не ведаючи, што рабіць з поварам, прыслаў яго туды, думаючи, што мой бацька ўгаворыць яго. Але чалавек быў занадта зламаны. Я тут разгледзеў,

якая зачтая нянявісць і злосць супроць паноў ляжаць на сэрцы ў прыгоннага чалавека: ён гаварыў са скрогатам зубоў і з мімікай, якая, асабліва ў повара, магла быць небяспечнай. Пры мне ён не баяўся даваць волю языку; ён мяне любіў і часта, фамільянна пляскаючы па плячы, гаварыў:

— Добрая галінка сапсугата дрэва.

Пасля смерці Сенатара мой бацька даў яму зараз-жа адпускную; але ўжо было позна і так—абы збыць яго з рук; ён так і загінуў.

Поруч з ім не магу не ўспомніць другой афяры прыгоннага ладу. У Сенатара быў, накшталт пісьмавадзіцеля, дваровы чалавек гадоў трыццаці пяці. Старэйши брат майго бацькі, што памёр у 1813 годзе, маючи на ўвазе пабудаваць вясковую больніцу, аддаў яго хлопчыкам нейкаму знаёмому доктару для навучання фельчарскому майстэрству. Доктар выпраесціў яму дазвол хадзіць на лекцыі медыка-хірургічнай акадэміі; малады чалавек быў са здольнасцямі, вывучыўся па-латыні, па-нямецку і лачыў сяк-так. Гадоў дваццаці пяці ён закахаўся ў дачку нейкага афіцэра, утаў ад яе сваё становішча і ажаніўся з ёю. Доўга абман не мог хавацца, жонка з жахам даведалася пасля смерці пана, што яны—пригонныя. Сенатар, новы ўладар яго, аніколькі іх не прыгнятаў, ён нават любіў маладога Тала-чанава, але сварка яго з жонкай не спынялася; яна не магла яму дараўваць ашуканства і збегла ад яго з другім. Талачанаў, мабыць, вельмі кахаў яе: яго з гэтага дня апанавала задумлівасць, блізкая да вар'яцтва, ён прагульваў ночы і, не маючи сваіх сродкаў, траціў пансія гроши; калі ён убачыў, што нельга звесці канцоў, ён 31 снежня 1821 года атруціўся.

Сенатара не было дома; Талачанаў увайшоў пры мне да майго бацькі і сказаў яму, што ён прышоў з ім развітацца і просіць яго сказаць Сенатару, што гроши, якіх нехапае, патраціў ён.

— Ты п'яны,—сказаў яму мой бацька,—ідзі і праспіся.

— Я хуткі пайду спаць надоўга,—сказаў лекар,—і прашу толькі не памінаць мяне ліхам.

Спакойны выгляд Талачанава спалохаў майго бацьку, і ён, пільней прыгледзеўшыся да яго, запытаўся:

— Што з тобою? Ты бредзіш?

— Нічога, я толькі выпіў чарку мыш'яку.

Выклікалі доктара, паліцию, далі яму рвотнае, далі малака... Калі яго пачало нудзіць, ён стрымліваўся і казаў: „Сядзі, сядзі там, я не для таго цябе праглынуў”. Я чую потым, калі пачалося моцнае дзежнне атрутні, яго стогн і пакутны голас: „Пячэ! Пячэ! Агонь!” Хтосьці парайаў яму паслаць па свяшчэнніка, ён не хацеў і гаварыў Кало, што ніякага жыцця на tym свеце быць не можа, што ён добра ведае анатомію. А дванаццатай гадзіні вечара ён запытаўся ў штаб-лекара па-нямецку, „каторая гадзіна?”, потым, сказаўшы: „вось і новы год, віншую вас”,—памёр.

Раніцой я кінуўся ў невялікі флігель, у якім была лазня,—туды занеслі Талачанава; цела ляжала на стале ў tym выглядзе, як ён памёр: у фраку, без гальштука, з раскрытымі грудзімі; твар яго быў страшэнна перакрыўлены і счарнеў ужо. Гэта было першое мёртвае цела, якое бачыў я; блізкі да страты прытомнасці, я вышаў на двор. І цацкі, і малюнкі, падараваныя мне на новы год, не цешылі мяне; счарнелы Талачанаў стаяў перад вачыма, і я чую яго: „Пячэ! Агонь!”

У заключэнне гэтай сумнай гісторыі скажу толькі адно: на мяне пярэдні пакой не зрабіў ніякага сапраўды дрэннага ўплыву. Наадварот, ён з ранніх гадоў развіў ва мне страшэнную нянявісць да ўсякага рабства і да ўсякага самавольства. Бывала, калі я яшчэ быў дзіцем, Вера Артамонаўна, жадаючы мяне як след пакрыўдзіць за якое-небудзь свавольства, часам казала мне: „Пачакайце,—вырасцеце, гэтакім-жа панам будзеце, як і іншыя”. Мяне гэта

страшэна абражала. Старэнская можа быць здаволена: гэтакім, як іншыя, прынамсі, я не зрабіўся.

Апрача пярэдняга пакоя і дзяючага, была ў мяне яшчэ адна забава, і тут, прынамсі, не было мне перашкоды. Я любіў чытаць гэтак-ж, як не любіў вучыцца. Прага да бессістэмнага чытання была наогул адной з галоўных перашкод сур'ёзnamу вучэнню. Я, напрыклад, раней і пасля цярпець не мог тэарэтычнага вывучэння моваў, але вельмі хутка вывучаўся сяк-так разумець і балбатаць з грэхам папалам, і на гэтым спыняўся, таму што гэтага было досыць для майго чытання.

У бацькі майго разам з Сенатарам была даволі вялікая бібліятэка, складзеная з французскіх кніг мінулага стагоддзя. Кнігі валяліся гурбамі ў сырым нежылым пакой ніжняга паверху ў доме Сенатара. Ключ быў у Кало; мне было дазволена капацца ў гэтых літаратурных засеках, колькі я хацеў, і я чытаў сабе ды чытаў. Бацька мой бачыў у гэтым падвойную карысць: па-першае, што я хутчэй вывучуся па-французску, апрача таго, што я заняты, гэта значыць сяджу щіхенька, і прытым у сваім пакоі. Да таго-ж я не ўсе кнігі паказваў або клаў у сябе на стале,—іншыя хаваліся ў шы-фанье.

Што-ж я чытаў? Зразумела, што раманы і камедыі. Я прачытаў тамоў пяцьдзесят французскага „Рэпертура“ і рускага „Феатра“; у кожнай частцы было па тры, па чатыры п'есы. Апрача французскіх раманаў, у маёй маці былі раманы Лафантэна, камедыі Кацэбу,—я іх чытаў разы па два. Не магу сказаць, каб раманы мелі на мяне вялікі ўплыў; я кідаўся з прагавітасцю на ўсе двухсэнсавыя або крыху растррапаныя сцэны, як усе хлопчыкі, але яны не цікавілі мяне асабліва. Куды большы ўплыў мела на мяне п'еса, якую я любіў без памяці, перачытаў дважды раз, і прытым у рускім перакладзе „Феатра“—„Вяселле Фігаро“. Я быў закаханы ў Керубіно і ў графіню, і, апрача таго, я сам быў Керубіно; у мяне замірала сэрца пры чытанні, і, не ўяўляючи ўсяго, я адчуваў нейкае новае пачуццё. Якой захапляючай здавалася мне сцэна, дзе пажа адзялоў у жаночую сукенку! Мне страшэнна хацелася схаваць на грудзях чью-небудзь істужку і ўпотай цалаваць яе. Я сапраўды-ж быў далёкі ад усякага жаночага асяроддзя ў гэтыя гады.

Памятаю толькі, як часам па нядзелях да нас прыязджалі з пансіёна дзве дачкі Б. Меншай, гадоў шаснаццаці, была здзіўляюча прыгожая. Я бянтэжыўся, калі яна ўваходзіла ў пакой, не адважваўся ніколі гутарыць з ёю, а цішком глядзеў у яе дзівосныя цёмныя очы, на яе цёмныя кудры\*. Ніколі нікому не заікаўся я пра гэта, і першы подых кахання прайшоў, не спазнаны нікім, нават ёю.

Праз доўгія годы, калі я сустракаўся з ёю, моцна білася сэрца, і я ўспамінаў, як я ў дванаццаць год маліўся яе харастру.

Я забыўся сказаць, што „Вертер“ мяне цікавіў амаль столькі-ж, як „Вяселле Фігаро“; паловы рамана я не разумеў і прапускаў, спішаўшыся хутчэй дайсці да страшнай развязкі; тут я плакаў як шалёны. У 1839 годзе „Вертер“ трапіў мне выпадкова пад рукі; гэта было ў Владзіміры; я расказаў маёй жонцы, як я хлопчыкам плакаў, і пачаў ёй чытаць апошнія пісъмы... і калі дайшоў да таго самага месца, слёзы паліліся з вачэй, і я павінен быў спыніцца.

Гадоў да чатырнаццаці, я не магу сказаць, каб мой бацька асабліва цясніў мяне, але праста ўся атмасфера нашага дома была цяжкай для жывага хлопчыка. Заўзятая і непатрэбная клапатлівасць аб фізічным здароўі побач з поўнай роўнадушнасцю да маральнага страшэнна надакучвала,—перасцярогі ад прастуды, ад шкоднай ежы, трывога пры самым нязначным насмарку, кашлю. Зімою я тыднямі сядзеў дома, а калі дазвалялася пракаціца, дык у цеплых ботах, шарфах і інш. Дома была заўсёды няспечальная гарачыня ад печаў. Усё гэта павінна было зрабіць з мяне кволага і здалі-

качанага хлопчыка, калі-б я не атрымаў ад маёй маці непахіснага здароўя. Яна, з свайго боку, зусім не прызнавала гэтых забабонаў і на сваёй палавіне дазваляла мне ўсё тое, што забаранялася на палавіне майго бацькі.

Вучэнне ішло дрэнна, без спаборніцтва, без заахвочанняў і ўхвалы; без сістэмы і без нагляду я займаўся абыяк і думаў памяцю і спрытнай кем-насцю замяніць працу. Зразумела, што і за настаўнікамі не было ніякага прыгляду; раз умовіўшыся аб цане, яны—абы прыходзілі ў свой час і сядзелі сваю гадзіну, яны—маглі працягваць годы і не даваць нікому справаздачы аб tym, што рабілі.

Адным з самых дзіўных эпізодаў майго тагочаснага вучэння было запрашэнне французскага актора Далеса даваць мне ўрокі дэкламациі.

— Цяпер на гэта не звяртаюць увагі,—гаварыў мене мой бацька,—а вось брат Александр,—ён шэсць месяцаў у запар кожны вечар чытаў з Офрэнам le recit de Théramène<sup>1</sup> і ўсё не мог дайсці да той дасканаласці, якой хацеў Офрэн.

Потым узяўся я за дэкламацыю.

— А што, monsieur Dalès,—запытаўся ў яго раз мой бацька,—вы можаце, я думаю, даваць урокі танцавання?

Далес, тоўсты стары чалавек за шэсцьдзесят гадоў, з пачуццем глыбокага ўсведамлення сваіх якасцей, але і з не менш глыбокім пачуццем скромнасці адказаў, што ён не можа меркаваць аб сваіх талентах, але што ён часта даваў парады ў балетных танцах au Grand Opéra<sup>2</sup>.

— Я так і думаў,—заўважыў мой бацька, падносячы яму сваю раскрытыю табакерку, чаго з рускім або німецкім настаўнікам ён ніколі-б не зрабіў.—Я вельмі хацеў-бы, калі-б вы маглі le dégour dir un peu<sup>3</sup>, пасля дэкламацыі, крыху-б патанцаваць.

— Monsieur le comte peut disposer de moi<sup>4</sup>.

І мой бацька, бязмерна закаханы ў Парыж, пачаў успамінаць пра файе Оперы ў 1810 годзе, пра маладосць Жорж, пра старыя гады Марс і распытваў пра кафе і тэатры<sup>5</sup>.

Цяпер уявіце себе мой невялікі пакой. Нудны зімні вечар; вокны замерзлі, і з іх цячэ вада па вяровачцы; дзве сальныя свечкі на стале—і наш tête à tête<sup>6</sup>. Далес на сцэне яшчэ гаварыў даволі натуральна, але за ўрокам лічыў сваім абавязкам найбольш аддаляцца ад натуры ў сваёй дэкламацыі. Ён чытаў Racine неяк нараспей і рабіў той прабор, які англічане носяць на патыліцы, на цэзуры кожнага верша, так што ён выходзіў падобным да надламанай трысціны.

Пры гэтым ён рабіў рукой рух чалавека, які трапіў у ваду і не ўмее плаваць. Ён прымушаў мяне паўтараць кожны верш некалькі разоў і ўсё ківаў галавой:

— Не тое, зусім не тое! Attention! Je crains Dieu, cher Abner,—тут праубор, ён заплюшчваў вочы, злёгку ківаў галавой і, далікатна адштурхоўваючы рукою хвалі, дадаваў:—et n'ai point d'autre crainte<sup>6</sup>.

Потым старэнькі чалавек, «які нічога не баяўся, апрача бога», глядзеў на гадзіннік, скручваў раманы і браў крэсла: гэта была мяя дама.

Пасля гэтага няма чаго дзівіцца, што я ніколі не танцаваў.

Урокі гэтыя цягнуліся нядоўга і спыніліся вельмі трагічна тыдні праз два.

Быў я з Сенатарам у французскім тэатры; сыгралі увертуру і раз, і два,—заслонна не падымалася; пірэднія рады, каб паказаць, што яны ве-

<sup>1</sup> Расказ Тэрэмена.

<sup>2</sup> У „Вялікай Оперы”.

<sup>3</sup> Зрабіць яго крыху больш вольным у абыходжанні.

<sup>4</sup> Граф можа спадзявацца на мяне.

<sup>5</sup> Гутарка сам-на-сам.

<sup>6</sup> Увага! „Я баяўся бога, дарагі Абнер, і нічога іншага не баяўся”.

даюць *свой* Парыж, пачалі шумець, як там шумяць *заднія*... На авансцену вышаў нейкі рэжысёр, пакланіўся направа, пакланіўся налева, пакланіўся наперад і сказаў:

— Мы просім прабачэння ў публікі; у нас здарылася страшнае ня-  
шчасце: наш таварыш Далес,—і ў рэжысёра, сапраўды, голас перапыніўся  
слязымі,—знайдзен у сваім пакой мёртвым ад чаду.

Такім вось моцным сродкам пазбавіў мяне рускі чад ад дэкламацыі,  
манолагаў і монатанцаў з маёй дамай на чатырох точаных ножках з чыр-  
вонага дрэва.

Калі мне было гадоў дванаццаць, мяне перадалі з жаночых рук на  
мужчынскія. Каля таго часу мой бацька зрабіў дзве няўдалых спробы  
прыставіць да мяне немца.

*Немец пры дзециах*—і не гувернёр і не дзядзька, гэта—зусім асаблівая  
прафесія. Ён не вучыць дзяцей і не адзывае, а глядзіць, каб яны вучыліся  
і былі адзеты, клапоціцца аб іх здароўі, ходзіць з імі гуляць і гаворыць  
тую бязглуздзіцу, якую хоча, не інакш, як па-німецку. Калі ёсць у доме  
гувернёр, немец яму пакараецца, калі ёсць дзядзька, ён пакараецца немцу.  
Настаўнікі, якія ходзяць па білетах, позняцца па непрадбачаных прычынах  
і канчаюць занадта рана па прычынах, не залежных ад іх волі, дага-  
джаюць немцу, і ён пры ўсёй непісьменнасці пачынае лічыць сябе вучоным.  
Гувернанткі скарыстоўваюць немца для пакупак, для розных патрэб, але  
дазваляюць улягаць за сабой толькі ў выпадку фізічных недахопаў і пры  
поўнай адсутнасці іншых паклоннікаў. Гадоў чатырнаццаці выхаванцы хо-  
дзяць у потай ад бацькоў у пакой немца курыць табак; ён гэта церпіць,  
таму што яму патрэбны моцныя дапаможныя сродкі, каб аставацца ў дому.  
Сапраўды, часцей за ўсё ў гэты час немца пры дзециах дзякуюць, падносяць  
яму гадзіннік і выпраўляюць; калі ён стаміўся вандраваць з дзецимі па вуліцах  
і атрымліваць вымовы за насмарк і плямы на адзенні, дык немец *пры  
дзециах* становіцца праста немцам, адчынне невялікую крамку, прадае ра-  
нейшым выхаванцам бурштыновыя мундштуки, адэкалон, цыгаркі, і робіць  
некаторыя іншыя *таємныя* паслугі ім<sup>1</sup>.

Першы немец, прыстаўлены да мяне, быў родам са Шлезіі і называўся  
Іокіш; па-моіму, гэтага прозвіща было за вочы даволі, каб яго не браць.  
Высокі лысы мужчына, ён вызначаўся выключнай неахайнасцю і выхва-  
ляўся сваім веданнем агранамі; я думаю, што бацька мой іменна таму яго  
і ўзяў. Я з агідаю глядзеў на шленскага волата і толькі таму *мірыўся*  
з ім, што ён мне расказваў, гуляючы па Дзевічаму полю і на Прэсненскіх  
сажалках, сальныя анекдоты, якія я перадаваў пярэдняму пакою. Ён пра-  
жыў не больш года, натварыў нешта ў вёсцы, садоўнік хацеў яго за-  
біць касой; бацька мой прагнаў яго.

На яго месца паступіў брауншвейг-вольфенбютэльскі салдат (мусіць,  
беглы) Фёдар Карлавіч, які вызначаўся каліграфіяй і непамернай бязглуз-  
дасцю. Ён ужо быў раней у двух дамах пры дзециях і меў некаторую звыч-  
ку, гэта значыць надаваў сабе выгляд гувернёра; апрача таго, ён гаварыў  
па-французску на „ши“, з адваротным націкам<sup>2</sup>.

Я не адчуваў да яго ніякай павагі і атручваў усе мінuty яго жыцця,  
асабліва пасля таго, як пераканаўся, што, не гледзячы на ўсе мае намаганні,  
ён не можа зразумець двух рэчаў: дзесятковых дробоў і трайнога  
правіла. У душы хлопчыкаў наогул многа бязжаласнага і нават жорсткага,  
я люта праследаваў беднага вольфенбютэльскага егера прапорцыямі; мяне

<sup>1</sup> Арганіст і настаўнік музыкі, пра якога гаворыцца ў „Запісках аднаго маладога чалавека“, I. I. Эк даваў толькі урокі музыкі, не меўши ніякага ўплыву. А. Г.

<sup>2</sup> Англічане гавораць горш за немцаў па-французску, але яны толькі псууюць мову,  
немцы ападляюць яе. А. Г.

гэта так цешыла, што я, хоць і мала калі распачынаў падобныя гутаркі з маім бацькам, урачыста паведаміў яму пра дурасці Фёдара Карлавіча.

Апрача таго Фёдар Карлавіч мне пахваліўся, што ў яго ёсьць новы фрак, сіні, з залатымі гузікамі, і, сапрауды, я раз бачыў, як ён выпраўляўся на нейкае вяселле ў фраку, шырокім для яго, але з залатымі гузікамі. Хлопчык, прыстаўлены да яго, паведаміў мне, што фрак гэты ён браў у свайго знаёмага сядзельца ў касметычным магазіне. Без усякага жалю прычапіўся я да небаракі: дзе сіні фрак?—ды і годзе.

- У вас у доме шмат молі, я яго аддаў скаваць знаёмаму краўцу.
- Дзе жыве гэты кравец?
- На што вам?
- Чаму-ж не скаваць?
- Не трэба не ў свае справы ўмешвацца.
- Ну, ніхай так, а праз тыдзень мае імяніны,—пацешце мяне, вазьміце сіні фрак у краўца на гэты дзень.
- Не, не вазьму; вы не заслугоўваеце, таму што вы „імпертынент“<sup>1</sup>.  
І я гразіў яму пальцам.

Трэба-ж было для апошняга ўдара Фёдару Карлавічу, каб ён раз пры Бушо, французскім настаўніку, пахваліўся тым, што ён быў рэкрутам пры Ватэрлоо і што немцы задалі страшную лупцоўку французам. Бушо толькі зірнуў на яго і так страшна панюхаў табаку, што пераможац Напалеона крыху сканфузіўся. Бушо вышаў, сирдзіта абаціраючыся на свой сукаваты кій, і ніколі не называў яго інакш, як *le soldat de Vilain-ton*<sup>2</sup>. Я тады яшчэ не ведаў, што каламбур гэты належыць Беранжэ, і не мог нарадавацца на выдумку Бушо.

Нарэшце, таварыш Блюхера пасварыўся з маім бацькам і пакінуў наш дом. Пасля гэтага бацька мсій не цісніў мяне больш немцамі.

Пры брауншвейг-вольфенбютэльскім ваяку я часам хадзіў да нейкіх хлопчыкаў, пры якіх жыў яго прыяцель таксама на пасадзе „немца“ і з якімі мы наладжвалі далёкія прагулкі; пасля яго я зноў аставаўся ў поўнай адзіночке, нудзіўся, рваўся з яе і не знаходзіў выхаду. Не маючи магчымасці перамагчы волю бацькі, я, можа, зламаўся-б у такім існаванні, калі-б неўзабаве новая разумовая дзеянасць і дзве сустрэчы, пра якія скажу ў наступным раздзеле, не выратавалі мяне. Я ўпэўнены, што мой бацька ні разу не задумаўся над тым, як ён прымушае мяне жыць, інакш ён не адмаўляў-бы на мае самыя няявінныя жаданні, самыя натуральныя просьбы.

Часамі пускаў ён мяне з Сенатарам у французскі тэатр; гэта было для мяне вышэйшай асалодай; я горача любіў прадстаўленні, але і гэта асалода прыносіла мне столькі-ж гора, колыкі радасці: Сенатар прыязджаў па мяне ў палове п'есы і заўсёды куды-небудзь звёны, увазіў мяне раней канца. Тэатр быў ля Абрацкіх варот, у доме Апраксіна; мы жылі на Старой Канюшаннай, гэта значыць вельмі блізка, але бацька мой строга забараніў вяртасца без Сенатара.

Мне было блізка пятнаццаці гадоў, калі мой бацька запрасіў свяшчэнніка даваць мне ўрокі багаслоўя, наколькі гэта было патрэбна для ўступлення ў универсітэт. Катэхізіс трапіў мне ў рукі пасля Вольтэра. Нідзе рэлігія не адыхае такай скромнай ролі ў справе выхавання, як у Расіі, і гэта, зразумела,—найвялікшы шчасце. Свяшчэнніку за ўрокі закона божага плаціць заўсёды поўчаны, і нават гэта так, што той свяшчэннік, калі дае таксама ўрокі лацінскай мовы, дык ён за іх бярэ даражэй, чым за катэхізіс.

Мой бацька ставіў рэлігію ў лік неабходных рэчаў для добра выхаванага чалавека; ён казаў, што трэба верыць у свяшчэннае пісанне без раз-

<sup>1</sup> Дзёрзкі.

<sup>2</sup> Салдат дрэвнага тону<sup>3</sup>.

важанніё, таму што розумам тут нічога не возьмеш, і ўсе мудраванні зацьмяваюць толькі прадмет; што трэба выконваць абрэды той рэлігіі, у якой нарадзіўся, не ўдаючыся, аднак, у празмерную набожнасць, якая пасуе старым жанчынам, а не мужчынам. Ці верыў ён сам? Я думаю, што крыху верыў, па прывычцы, з прыстойнасці і на ўсякі выпадак. Аднак, ён сам не выконваў ніякіх царкоўных абрэдаў, спасылаючыся на дрэннае здароўе. Ён амаль ніколі не прымаў свяшчэнніка або прасіў яго пець у пустым зале, куды высылаў яму сіненьку паперку. Зімою ён спасылаўся на тое, што свяшчэннік і дзяк прыносяць столькі холаду з сабою, што ён кожны раз прастуджваецца. У вёсцы ён хадзіў у царкву і прымаў свяшчэнніка, але гэта больш дзеля свецка-ўрадавых мэтаў, чым дзеля богабаязных.

Маці мая была лютаранка і, значыцца, на ступень больш рэлігійная; яна кожны месяц раз ці два ездзіла ў нядзелю ў свою царкву або, як Бакай упартага называў, „у свою кірху”, і я ад бяздзелля ездзіў з ёю. Там я вывучыўся артыстычна перадражніваць німецкіх пастараў, іх дэкламацыю і пустаслоўе,—талент, які я захаваў да паўналецця.

Кожны год бацька мой загадваў мне гавець. Я пабойваўся споведзі, і наогул царкоўная *mise en scéne*<sup>1</sup> здзіўляла мяне і палохала; з сапраўдным страхам падыходзіў я да прычасця; але рэлігійным пачуццем я гэтага не назаву; гэта быў той страх, які выклікаеца пускі незразумелым, таемным, асабліва калі яму надаюць сур'ённую ўрачыстасць; такі ўплыў мае варажба, загаварванне. Разгавеўшыся пасля ўтрані ў вялікдзень і аб'еўшыся чырвоных яек, пасхі і куліча, я цэлы год больш не думаў пра рэлігію.

Але евангелле я чытаў многа і з замілаваннем: па-славянску і ў лютэраўскім перакладзе. Я чытаў без усякага кіраўніцтва, не ўсё разумеў, але адчуваў шчырую і глыбокую павагу да таго, што чытаў. У ранній маладосці маёй я часта захапляўся вольтэрыйнізмам; любіў іронію і насмешку, але не памятаю, каб калі-небудзь я ўзяў у рукі евангелле з халодным пачуццем; гэта асталося на ўсё жыццё; ва ўсё ўзросты, пры розных падзеях я браўся за чытанне евангелля, і кожны раз яго змест ахінаў спакоем і цішынёй маю душу.

Калі свяшчэннік пачаў мне даваць урокі, яго здзіўляла не толькі тое, што я ўвогуле ведаў евангелле, але таксама і тое, што я прыводзіў тэксты літаральна. Але гасподзь бог,—казаў ён,—раскрыўшы розум, не раскрыў яшчэ сэрца. І мой тэолаг, паціскаючы плячыма, здзіўляўся маёй „дваістасці“, аднак я быў здаволены мною, думаючы, што ў Тарноўскага здолею тримаць адказ.

Неўзабаве рэлігія іншага роду заўладала маёй душой.

<sup>1</sup> Пастаноўка.

## РАЗДЕЛ III\*

*Смерть Александра I в 14 снежня.—Маральнае абуджэнне.—  
Тэрарыст Бушо.—Корчёуская кузина.—Н. Огарёв.*

У адну зімнюю раніцу, неяк не ў свой час, прыехаў Сенатар; заклапочаны, ён шпаркай хадою праішоў у кабінет майго бацькі і замкнуў дзвёры, паказаўшы мне рукою, каб я астаўся ў зале.

На шчасце, мне нядоўга прышлося думатъ, здагадваючыся ў чым справа. Дзвёры пярэдняга пакоя крыху прыадчыніліся, і чырвоны твар, напалову закрыты воўчым каўняром ліурэйнай футры, шэптам клікаў мяне: гэта быў лакей Сенатара. Я кінуўся да дзвярэй.

— Вы не чулі—запытаўшы ён.

— Чаго?

— Гасудар памёр у Таганрогу.

Навіна гэтая зрабіла на мяне вялікае ўражанне; я ніколі раней не думаў прамагчымасць яго смерці; я быў выхаваны ў вялікай пашане да Александра і са смуткам успамінаў, як я яго бачыў незадоўга перад тым\* у Москве. Гуляючы, сустрэлі мы яго за Тверской заставай; ён ціха ехаў конна з двумя-трыма генераламі, вяртаючыся з Хадынкі, дзе былі манеўры. Твар яго быў ветлівы, рысы мяkkія і акруглыя, выражэнне твара стомленае і засмучанае. Калі ён паразініўся з намі, я зняў капялюш і падняў яго; ён, усміхаючыся, пакланіўся мне. Якая розніца з Нікалем, які заўсёды меў выгляд абстрыжанай і лабатай медузы з вусамі! Ён на вуліцы, у палацы, са сваімі дзецьмі і міністрамі, з веставымі і фрэйлінамі выпрабаўваў бесперастанку, ці мае яго позірк уласцівасць гримучай змяі—спыніць кроў у жылах<sup>1</sup>. Калі знадворная ціхамірнасць Александра была маскай,—ци не лепш такая крывадушнасць, чым наглая адкрытасць самаўладства?

... Пакуль невыразныя мыслі снавалі ў мяне ў галаве і ў крамах прадавалі партрэты імператара Констанціна, пакуль наслі павесткі на прысягу і добрыя людзі спяшаліся паклясціся, разнесліся чуткі аб адрачэнні цэсаравіча. Следам за гэтым, той-же лакей Сенатара,—вялікі ахвотнік да палітычных навін і якому было дзе іх збіраць, бо ён ездзіў з раніцы да ночы па ўсіх пярэдніх пакоях сенатараў, прысутственных месці, не маючы выгоды коней, якія мяняліся пасля абеда,—паведаміў мне, што ў Пецербургу быў бунт і што па Галернай стралялі „ў гарматы”.

<sup>1</sup> Кажуць, што неяк Нікалаі у сваёй сям'і, гэта значыць у прысутнасці двух-трох начальнікаў тайной паліцыі, двух-трох лейб-фрэйлін і лейб-генералаў, выпрабаваў свой позірк на Марі Нікалаеўне. Яна падобна на бацьку, і позірк яе, сапраўды, нагадвае яго страшны позірк. Даўчы смела сцярпела бацькаўскі зрок. Ён пабляднел, шчокі задрыжалі ў яго і вочы зрабіліся яшчэ больш лютымі; тым-же позіркам адказала яму дачка. Усё пабляднела і задрыжала навокал; лейб-фрэйліны і лейб-генералы не смелі дыхнуць ад гэтага канібалска-царскага паядышку вачыма, падобнага да апісанага Байранам у „Дон-Жуане”. Нікалаі устаў, — ён адчуў, што наскочыла каса на камень. А. Г.

На другі дзень увечары быў у нас жандарскі генерал граф Камароўскі; ён расказваў пра карэ на Ісакіеўскай плошчы, пра конна-гвардзейскую атаку, пра смерць графа Міларадовіча\*.

А тут пачаліся арышты: „таго ўзялі”, „таго схапілі”, „таго прывезлі з вёскі”; спалоханыя бацькі дрыжалі за дзяцей. Цёмныя хмари завалаклі неба.

У часе царствавання Александра палітычныя ганеніі былі рэлка; ён саслаў, прауда, Пушкіна за яго вершы і Лабзіна за тое, што той, калі быў канферэнц-сакратаром у Акадэміі мастацтваў, пропанаваў выбраць фурмана Ілью Байкова ў члены Акадэміі<sup>1</sup>; але сістэматычнага праследавання не было. Тайная паліцыя не разрасталася яшчэ ў самадзяржаўны корпус жандаруў а складалася з канцылярыі пад начальствам старога вольтэрг'янца, дасціпніка і балбатуна і юмарыста, падобнага да Жуі, дэ-Санглена\*. Пры Нікалаю дэ-Санглен трапіў сам пад нагляд паліцыі і лічыўся лібералам, астаючыся тым-жа, чым быў; адным гэтым можна лёгка вымераць розніцу царствавання.

Нікалая зусім не ведалі да яго вацарэння—пры Александро ён не меў ніякай вагі і нікога не цікавіў. Цяпер усе кінуліся распытаць пра яго. Адны гвардзейскія афіцэры маглі даць адказ: яны яго ненавідзелі за халодную лютасць, за драбязлівае педанцтва, за злапомнасць. Адзін з першых анекдотаў, што хадзілі па гораду, больш чым пацвярджаў думку гвардзейца. Казалі, што неяк на вучэнні вялікі князь да таго забыўся, што хацеў схапіць за каўнер афіцэра. Афіцэр адказаў яму: „в. в., у мяне шпага ў руцэ”. Нікалаі адступіў назад, змаўчай, але не забыўся пра гэты адказ. Пасля 14 снежня ён два разы запытаўся, замышшаны гэты афіцэр, ці не. На щасце, ён не быў замышшаны\*\*.

Тон грамадства мяняўся навочна; шпаркі маральны заняпад быў сумным доказам того, як мала развіта было ў рускіх арыстакрататаў пачуцце асабістай годнасці. Ніхто (апрача жанчын) не смеў выказаць спагаду, сказаць чулае слова пра сваякоў, пра прыяцеляў, якім яшчэ ўчора пацікалі руку, але якія за ноч былі ўзяты. Наадварот, з'яўляліся дзікія фанатыкі рабства: адны з подласці, а другія горш—некарысліва.

Адны жанчыны не прымалі ўдзелу ў гэтым ганебным адраченні блізкіх... і ля крыжа стаялі адны жанчыны, і ля крывавай гільятыны з'яўляецца то Люсіль Дэмулен, гэтая Оффелія рэволюцыі, што ходзіць каля сякеры, чакаючы сваёй чаргі, то Ж. Санд, якая падае на эшафоце руку спагады і дружбы фанатычнаму юнаку Алібо\*.

Жонкі сасланых у катаржную работу трацілі ўсе грамадзянскія права, адчураліся багацця, высокага становішча і ехалі на ўсё жыццё ў няволю ў страшны клімат Усходній Сібіры, пад яшчэ страшнейшы ўцік тамаш-

<sup>1</sup> Прэзідэнт Акадэміі пропанаваў у ганаровыя члены Аракчэева. Лабзін запытаўся, чым заключаюцца заслугі графа ў адносінах да мастацтваў. Прэзідэнт у замашані адказаў, што Аракчэй—„самы блізкі чалавек да гасудара”.—Калі гэтай прычыны досьці, дык я пропаную фурмана Ілью Байкова,—заўажаўшы сакратар:—ён не толькі блізкі да гасудара, але сядзіць перад ім! Лабзін быў містык і выдавец „Сіонскага вестніка”; сам Александр быў гэтакі-ж містык, але з падзеннем міністэрства Галіцына аддаў галавой Аракчэеву сваіх ранейшых „браццяў па Хрысту і па ўнутраным чалавеку”. Лабзіна саславі ў Сімбірск. А. Г.

<sup>2</sup> Афіцэр, калі не памілююся,—граф Самойлаў, вышаў у адстаўку і спакойна жыў у Маскве. Нікалаі пазнаў яго ў тэатры; яму здалося, што ён неяк элегантна-арыгінальна адзеты, і ён высачайшай выказаў жаданне, каб падобныя касцюмы былі высмеяны на сцене. Дырэктар і патрыёт Загоскін даручыў аднаму з актораў прадставіць Самойлава ў якім-небудзь вадзіў. Чуткі пра гэта пайшлі па гораду. Калі п'еса скончылася, сапраўдны Самойлаў увайшоў у ложу дырэктара і прасіў дазволу сказаць некалькі слоў свайму двайніку. Дырэктар спалохнуўся; аднік, баючыся скандала, пакінкав гаёру. „Вы вельмі добра прадставілі мяне,—сказаў яму граф,—але для поўнага падабенства ў вас нехапала аднаго,—гэтага брыльянта, які я заўсёды нашу. Дазвольце мне ўручыць яго вам; вы яго будзепе надзяўваць, калі вам зноў будзе загадана мяне прадставіць”. Пасля гэтага Самойлаў спакойна пайшоў на сваё месца. Плоскі жарт быў такі-ж бязглазды, як абвяшчэнне Чаадаева вар'ятам і іншыя аўгустейшыя свавольствы. А. Г.\*.

най паліцы! Сёстры, якія не мелі права ехаць, аддаляліся ад двара, шмат хто пакідаў Расію; амаль усе захоўвалі ў души жывое пачуцце любві да пакутнікаў. Але яго не было ў мужчын: страх выеў яго ў іхнім сэрцы, ніхто не смеў заінтуца пра **няшчасных**.

Закрануўшы гэты предмет, я не магу стрымаша, каб не сказаць не-калькі слоў пра адну з гэтых герайчных гісторый, якая вельмі мала вядома.

У старадаўнім доме Івашэвых жыла маладая францужанка гувернантка. Адзіны сын Івашэва хацеў з ёй ажаніцца. Гэта давяло амаль што да вар'яцтва ўсіх сваякоў яго: енкі, слёзы, просьбы. У францужанкі не было брата Чэрнова, забіўшага на дуэлі Новасільцева і забітага ім\*, яе ўгаварылі выехаць з Пецербурга, яго—пачакаць да часу са сваім намерам. Івашэў быў адным з энергічных змоўнікаў; яго прыгаварылі да вечнай катаржной работы. Ад гэтай *mesalliance*<sup>1</sup> сваякі не выратавалі яго. Як толькі страшная вестка дайшла да маладой дзяўчыны ў Парыж, яна выправілася ў Пецербург і папрасіла дазволу ехаць у Іркуцкую губерню да свайго жаніха Івашэва. Бенкендорф спрабаваў адгаварыць яе ад такога злачыннага намеру; яму не ўдалося—і ён далажыў Нікалаю. Нікалай загадаў растлумачыць ёй становішча жонак, не *здрадзіўших* мужам, сасланым у катаржную работу, дадаючы, што ён яе не трymae, але што яна павінна ведаць, што калі жонкі, якія ідуць з вернасці са сваімі мужамі, заслугоўваюць некаторай палёгкі, то яна не мае на гэта аніякага права, свядома беручы шлюб са злачынцам.

Яна і Нікалай стрымалі слова: яна паехала ў Сібір, ён нічым не палегчыў яе лёсу.

Царь быў строг, но справедлив.

У крэпасці нічога не ведалі пра дазвол, і бедная дзяўчына, дабраўшыся туды, павінна была чакаць, пакуль начальства спішацца з Пецербургам, у нейкім мястечку, населеным рознастайнымі былымі злачынцамі, без усякага способу даведацца пра Івашэва і даць яму вестку аб сабе.

Патроху яна азнаёмілася са сваімі новымі таварышамі. Паміж імі быў сасланы разбойнік; ён працаваў у крэпасці; яна расказала яму сваю гісторыю. На другі дзень разбойнік прынёс ёй запісачку ад Івашэва. Праз дзень ён прапанаваў ёй насіць ад Івашэва весткі і браць яе запіскі\*. З раніцы ён павінен быў працаваць у крэпасці да вечара; калі надыходзіла ноч, ён браў пісямцо Івашэва і нёс яго, не гледзячы ні на завеі, ні на сваю стомленасць, і вяртаўся досвіткам на сваю работу<sup>2</sup>.

Нарэшце прышоў дазвол, іх павяячалі. Праз некалькі гадоў катаржная работа замянілася пасяленнем. Становішча іх крыху палепшылася, але сілы былі страчаны; жонка першая загінула пад цяжарам усяго перажытага\*. Яна завяла, як павінна была завянуць кветка поўдзённых краін сярод сібірскага снегу. Івашэў не перажыў яе, ён памёр роўна праз год пасля яе, але і тады ён ужо быў не тут; яго пісъмы (якія вельмі здзвілі Трэцяе аддзяленне) насілі след нейкага бязмерна сумнага, святога лунацизма, змрочнай паэзіі; ён, уласна, не жыў пасля яе, а ціха, урачыста паміраў.

Гэтае „жыціе“ не канчаецца з іх смерцю. Бацька Івашэвых, пасля ссылкі сына, перадаў свой маёнтак незаконнаму сыну, просячы яго не

<sup>1</sup> Няроўны шлюб.

<sup>2</sup> Людзі, якія добра ведалі Івашэвых, гаварылі мне пасля, што яны сумніваюцца ў гісторыі разбойніка і што, гаворачы пра зварот дзяцей і пра лёс брата, нельга не успомніць благародных паводзін сёстры Івашэва. Падрабязна пра гэту справу я чуў ад Языковай, якая ездзіла да брата (Івашэва) у Сібір. Але ці расказвала яна пра разбойніка, я не памятаю. Ці не зблытаў Івашэву з кн. Трубецкой, якая пасыпала пісъмы і гроши кн. Обаленскаму праз незнамага раскольніка? Ці цэлых пісъмы Івашэва? Нам здаецца, быццам мы маём права на іх. А. Г.

забываць беднага брата і дапамагаць яму. У Івашэва асталося двое дзяцей, двое малютак без імя, двое будучых кантаністаў, пасяленцаў у Сібіры, без дапамогі, без правоў, без бацькі і маці. Брат Івашэва выпрасіў у Нікалая дазвол узяць дзяцей да сябе,—Нікалай дазволіў. Праз некалькі гадоў ён рызыкнуў на другую просьбу; ён прасіў вярнуць ім маёнтак бацькі: удалося і гэта\*.

Расказы пра абурэнне, пра суд, жахі ў Маскве зрабілі на мяне вялікае ўражанне; мне адкрываўся новы свет, які ўсё больш і больш рабіўся асяроддзем усяго маральнага існавання майго; не ведаю, як гэта здарылася, але, мала разумеючы або вельмі невыразна, у чым справа, я адчуваў, што я не з таго боку, з якога карцеч і перамогі, турмы і ланцу́гі. Пакаранне смерцю Пестэля і яго таварышоў канчаткова абудзіла дзіцячы сон маёй душы.

Усе чакалі палёгкі ў лёсе асуджаных,—набліжалася каранацыя. Нават мой бацька, не гледзячы на сваю асцярожнасць і на свой скептыцызм, гаварыў, што смяротны прыгавор не будзе прыведзены ў выкананне, што ўсё гэта робіцца для таго, каб выклікаць найбольшае ўражанне. Але ён, як і ўсе іншыя, дрэнна ведаў юнага манарха. Нікалай паехаў з Пецербурга і, не ўяджаючы ў Маскву, спыніўся ў Петроўскім палацы... Жыхары Масквы не верылі сваім вачам, чытаючы ў „Московских ведомостях“ страшную навіну 13 ліпеня\*.

Народ рускі адвык ад пакарання смерцю: пасля Міровіча\*, пакаранага смерцю замест Екацерыны II, пасля Пугачова і яго таварышоў не было карання ў смерцю; людзі паміралі пад бізуном, салдат ганялі (наперакор закона) да смерці скрэзъ строй, але кара смерцю de јиге<sup>1</sup> не існавала. Рассказваючы, што пры Паўлу на Доне было нейкае абурэнне часткі казакаў, у якім замышаліся два афіцэры. Павел загадаў іх судзіць ваенным судом і даў поўную ўладу гетману ці генералу. Суд прыгаварыў іх да смерці, але ніхто не асмеліўся зацвердзіць прыгавор; гетман прадставіў справу гасудару.

— Усе яны—бабы,—сказаў Павел,—яны хочуць зваліць кару смерцю на мяне, вельмі дзякую,—і замяніў яе катаржнай работай.

Нікалай увёў кару смерцю ў наша крымінальнае законадаўства спачатку беззаконна, а потым прывянчай яе да свайго кодэкса.

Праз дзень пасля атрымання страшнай весткі, быў малебен у Крэмлі<sup>2</sup>. Адсвяткаваўшы пакаранне смерцю, Нікалай наладзіў свой урачысты ўезд у Маскву. Я тут бачыў яго першы раз. Ён ехаў вярхом каля карэты, у якой сядзел імператрыцы: удава і маладая. Ён быў прыгожы, але ад прыгожасці яго веяла холадам; няма твара, які-б так бязлітасна выкryваў харектар чалавека, як яго твар. Лоб, рэзка нахілены назад; ніжняя сківіца, развітая за кошт чэрапа, выяўлялі непахісную волю і слабую мысль, больш жорсткасці, чым чуллівасці. Але галоўнае—вочы, без усякай цеплыні, без усякай сардэчнасці,—зімнія вочы. Я не веру, каб ён калі-небудзь горача какаў якую-небудзь жанчыну, як Павел—Лапухіну, як Александр—усіх жанчын, акрамя сваёй жонкі; ён „пребывал к ним благосклонен“, не больш.

<sup>1</sup> Па закону.

<sup>2</sup> Перамогу Нікалая над пяццю троумфавалі ў Маскве малебствам. Сярод Крэмля мітралил Філарэт дзякаваў богу за забойствы. Уся царская фамілія малілася, каля яе сенат, міністры, а вакол на велізарнай прасторы стаялі густыя масы гарды, на каленях, без ківера, 1 таксама маліліся; гарматы гримелі з вышынъ Крэмля.

Николай шыбеніцы не мел такога троумфа; Нікалай зразумеў важнасць перамогі.

Чатыранцашагодовым хлопчыкам, загубленым у натоўпе, я быў на гэтым малебстве, і тут, перад алтаром, апаганеным крывай малітвай, я кляўся адпомсці за пакараных і асуджай сябе на баражбу з гэтым тронам, з гэтым алтаром, з гэтымі гарматамі. Я не адпомсціў; гарды і трон, алтар і гарматы—усё засталося; але праз трыццаць год я стаю пад тым-же сцягам, якога не пакідаў ні разу („Полярная звезда“ на 1855). А. Г.\*

У Ватыкане ёсь новая галерэя, у якой, здаецца, Пій VII сабраў велізарную колькасць статуй, бюстаў, статуэтак, адкапаных у Рыме і яго ваколіцах. Уся гісторыя рымскага падзення выказана тут у брывах, ілбах, губах; ад дочак Аўгусты да Папе матроны паспелі ператварыцца ў ларэтак, і тып ларэткі перамагае і астаецца. Мужчынскі тып, перайшоўшы, так сказаць, самога сябе ў Антыно і Гермафрадыту, дваіцца: з аднаго боку, цялеснае і маральнае падзенне, твар забруджаны распустай і абжорствам, крываю і ўсім на свеце, без ілба, дробны, як у гетэры Геліягабала, або з апушчанымі шчокамі, як у Гальбы; апошні тып цудоўна аднавіўся ў неапалітанскім каралю; але ёсь і другі, гэта—тып ваеначальнікаў, у якіх знішчана ўсё грамадзянскае, усё чалавечасе, і асталося адно імкненне—загадваць; разум вузкі, сэрца зусім няма; гэта—манахі ўладалюбнасці, у іх тварах відаць сіла і суровая воля. Гэтакія *гвардзейскія і армейскія* імператары, якіх крамольныя легінёры ставілі на варту да імперыі. У гэтым вось ліку я знайшоў многа галоў, падобных да Нікалаевай, калі ён быў без вусоў. Я разумею неабходнасць гэтых панурых і непахісных вартай-нікоў каля паміраючага ў шаленстве, але нашто яна ўзнікаючаму. юнаму?

Не гледзячы на тое, што палітычныя мари не пакідалі мяне ні ўдзень ні ўночы, разуменні мае не вызначаліся асаблівай праніклівасцю; яны былі да таго заблытанны, што я ўяўляў сабе, сапраўды, што пецербургскасе абу-рэнне мела, між іншым, на мэце пасадзіць на трон цэсарэвіча, абмежаваўшы яго ўладу. Адсюль—цэлы год пакланення гэтаму дзіваку. Ён быў тады народнейшы за Нікалая; чаму, не разумею, але масы, для якіх ён ніякага добра не зрабіў, і салдаты, для якіх ён зрабіў адну шкоду, любілі яго. Я добра памітаю, як у часе каранацыі ён ішоў каля бледнага Нікалая, з нахмуранымі светлажоўтага колеру ўскалмачанымі брывамі, у мундзіры літоўскіх гварды, з жоўтым каўняром, згорбіўшыся і падымаючы плечы да вушэй. Абвянячаўшы, у якасці пасаджанага бацькі, Нікалая з Расіяй, ён паехаў дадражніваць Варшаву. Да 29 лістапада 1830 года пра яго ніхто нічога не чую\*.

Непрыгожы быў мой герой,—такога тыпу і ў Ватыкане не знайдзеш. Я гэты тып называў-бы *гатынскім*, калі-б не бачыў сардзінскага караля.

Зразумела, што адзінота гняла цяпер мяне яшчэ больш, чым раней, мне хацелася каму-небудзь паведаміць мае думкі і мари, правёрыць іх, бачыць ім пацверджанне; я залішне горда лічыў сябе „зломыснікам”, каб маўчача пра гэта або каб гаварыць без разбору.

Першы выбар прыпаў на рускага настаўніка.

І. Е. Пратапопаў быў повен таго благароднага і неакрэсленага лібералізма, які часта праходзіць з першым сівым воласам, з жаніцьбай і службай, але ўсё-ж такі аблагароджвае чалавека. Іван Еўдакімавіч быў расчулены і, выходзячы, абняў мяне са словамі:

— Дай бог, каб гэтыя пачуцці даспелі ў вас і ўмацаваліся.

Яго спачуванне было для мяне вялікай уцехай. Ён пасля гэтага стаў насіць мне дробна перапісаныя і вельмі пашарпаныя сышткі вершаў Пушкіна: „Ода на свабоду”, „Кінжал”, „Думы” Рылеева; я іх перапісваў употай... (а цяпер друкую яўна).

Зразумела, што і чытанне маё стала іншым. Палітыка наперад, а галоўнае—гісторыя рэвалюцыі; я яе ведаў толькі па рассказах т-те Прово. У падвольнай бібліятэцы знайшоў я нейкую гісторыю дзеяньностей гадоў, пісаную рабялістам. Яна была да таго прыстраснай, што нават я, у чатырнаццаць год, ёй не паверыў. Чуў я між іншым ад старога Бушо, што ён у часе рэвалюцыі быў у Парыжы, мне вельмі хацелася распытаць яго; але Бушо быў чалавек суроў і пануры, з вялізным носам і акулярамі; ён ніколі не пускаўся ў залішня гутаркі са мною, спрагаў дзеясловы, дык-

таваў прыклады, сварыўся на мяне і выходзіў, апіраючыся на тоўсты сувакавы кій.

— Нашто,— запытаў я яго сярод урока,— пакаралі смерцю Людовіка XVI?

Стары паглядзеў на мяне, апускаючи адно сівое брыво і ўзнімаючы другое, падняў акуляры на лоб, як забрала, выняў вялізную сінюю насыскую хустку і, выціраючи ёю нос, з важнасцю сказаў:

— Parce qu'il a été traître à la patrie<sup>1</sup>.

— Калі-б вы былі ў ліку суддзяў, вы падпісалі-б прыгавар?

— Абодвумя рукамі.

Гэты ўрок быў варты ўсякіх субжанктываў; мне было даволі: ясная справа, што па заслугах пакаралі караля.

Стары Бушо не любіў мяне і лічыў пустым свавольнікам за тое, што я дрэнна рыхтаваў урокі; ён часта гаварыў: „З вас нічога не выйдзе”, але калі заўважыў маю сімпатию да яго ідэі regicides<sup>2</sup>, ён перамяніў гнеў на міласць, дараўваў памылкі і расказваў эпізоды 93 года і як ён выехаў з Францыі, калі „распунскі і ашуканцы” ўзялі верх. Ён з той-же важнасцю, не ўсміхаючыся, канчаў урок, але ўжо спагадліва казаў:

— Я, дапраўды, думаў, што з вас нічога не будзе, але ваши благародныя пачуцці выратуюць вас.

Да гэтых педагогічных заахвочанняў і сімпатый неўзабаве далучылася сімпатыя больш цёплая і меўшая моцны ўплыў на мяне.

У невялікім гарадку Тверской губерні жыла ўнучка старэйшага брата майго бацькі. Я яе ведаў з самых дзіцячых гадоў, але бачыліся мы рэдка; яна прыязджала раз у год на каляды або на масленую пагасцяваць у Маскву са сваёй цёткай. Аднак мы пасябравалі. Яна была гадоў на пяць старэйшай за мяне, але такая малая ростам і маладжавая, што яе можна было яшчэ лічыць майм аднагодкам. Я яе палюбіў за тое асабліва, што яна першая стала абыходзіцца са мною па-чалавечаму, гэта значыць не здзіўлялася беспрастанку з таго, што я вырас, не пыталася, што я вучу і ці добра вучуся, ці хачу ў ваеннную службу і ў які полк, а гаварыла са мною так, як людзі наогул гавораць паміж сабой, не пакідаючы, аднак, дактаральнага аўтарытэта, які дзяўчынкі любяць захоўваць над хлопчыкамі, што на некалькі год маладзейшыя за іх\*.

Мы перапісваліся, і часта, з 1824 года, але пісьмы, гэта—зноў пяро і папера, зноў вучэбны стол з чарнільнымі плямамі і ілюстрацыямі, выразанымі ножычкам; мне хацелася яе бачыць, гаварыць з ёю пра новыя ідэі, і таму можна сабе ўяўіць, з якой радасцю пачуў я, што кузіна прыедзе ў лютым (1826) і будзе ў нас гасцяваць некалькі месяцаў. Я на сваім стале нацарапаў чыслы да яе прыезду і скіраў тыя, што мінулі, часам знарок забываючы дні трэ, каб мець прыемнасць разам сцерці як мага больш, і ўсё-ж такі час цягнуўся вельмі доўга; потым і тэрмін мінуў, і новы быў вызначаны, і той мінуў, як заўсёды бывае.

Мы сядзелі раз вечарам з Іванам Еўдакімавічам у майм вучэбным пакой, і Іван Еўдакімавіч, па свайму звычаю, запіваючи квасам усякі сказ, гаварыў аб „гексаметры”, страшна рубячы на стопы голасам і рукоj кожны верш з Гнедзічавай „Ліліяды”\*. Раптам на дварэ снег зарыпець неяк інакш, чым ад гарадскіх саней, падвязаны званочак пазваньваў рэштай голасу, гаворка на дварэ... У мяне загарэўся твар, мне было не да рубленага гневу „Ахілеса, Пелеева сына”; я кінуўся стрымгалоў у пярэдні пакой, а тверская кузіна, захутаная ў футрах, шалях, шарфах, у капоце і ў белых махнатых ботах, чырвоная ад марозу, а, можа, і ад радасці, кінулася мяне цалаваць.

<sup>1</sup> Таму што ён здрадзіў бацькаўшчыне.

<sup>2</sup> Царазабойчых.

Людзі звычайна ўспамінаюць пра першую маладосць, пра тагочасныя засмучэнні і радасці крыху з выбачлівай усмешкай, як быццам яны хочуць, жэмаянчыся, як Соф'я Паўлаўна ў „Горы ад розума”, сказаць: „Блазноцтва!” Быццам яны сталі лепшымі пасля, мациней адчуваюць ці больш. Дзеци гады праз трох саромяцца сваіх цацак,—навошта яны, ім хочацца быць дарослымі, яны так хутка растуць, робяцца іншымі, яны гэта бачаць па куртачцы і па старонках вучэбных кніг; а, здаецца, поўналетнім можна было-бы зразумець, што „блазноцтва” з двумя-тройма гадамі юнацтва—самая поўная, самая прыгожая, самая *наша* частка жыцця ды і амаль што самая важная: яна неўзаметку вызначае ўсю будучыню.

Пакуль чалавек ідзе шпаркім крокам наперад, не спыняючыся, не задумваючыся, пакуль не пришоў да рову або не зламаў сабе шыі, ён усё думae, што яго жыццё наперадзе, звысака глядзіць на мінулае і не ўмее шанаваць сучаснага. Але калі волыт прыбіў веснавыя кветкі і астудзіў летні румянец, калі ён здагадваецца, што жыццё, уласна кожучы, прайшло, а астаўся яго працяг, тады ён інакш адносіцца да светлых, да цёплых, прыгожых успамінаў ранній маладосці.

Прырода са сваімі вечнымі падходамі і эканамічнымі хітрыкамі дае юнацтва чалавеку, але чалавека, што ўжо сфармаваўся, *бярэ* для сябе; яна яго ўцягвае, ублытае ў тканіну грамадскіх і сямейных адносін, на трох чвэрці не залежачых ад яго; ён, зразумела, надае сваім дзеянням свой асабісты характар, але ён куды менш належыць сабе, лірычны элемент асобы аслаблены, а таму і пачуцці і асалоды—усё слабейшае, акрамя розуму і волі.

Жыццё кузіны ішло не па ружах. Дзіцем яшчэ яна стравіла сваю маці. Бацька быў заядлы ігрок і, як усе ігракі па натуры, дзесяць разоў быў бедным, дзесяць разоў быў багатым і кончыў усё-ж такі тым, што канчаткова збяднеў. *Les beaux restes*<sup>1</sup> свайго багацця ён аддаў на конскі завод, на яго-ж накіраваў усе свае помыслы і страсці. Сын яго, уланскі юнкер, адзіны брат кузіны, вельмі добры юнак, ішоў простым шляхам да пагібелі: у дзевятнаццаць год ён быў ужо больш заядлы ігрок, чым бацька.

У гадоў пяцьдзесят, без усякай патрэбы, бацька ажаніўся з застарэлай у дзявоцтве выхаванкай Смольнага манастыра. Такога поўнага, дасканала-га тыпу пецербургскай інстытуткі мне не даводзілася сустракаць. Яна была адна з найлепшых вучаніц і потым класнай дамай у манастыры; худая, белакурая, падслепаватая, яна ў самым выглядзе сваім мела нешта дыдактычнае і навучальнае. Зусім не дурная, яна была поўная халоднага захаплення на словах, гаварыла гатовымі фразамі аб добрачыннасці і адданасці, ведала напамяць храналогію і географію, да агінасці правільна гаварыла па-французску і таіла ў сабе самалюбнасць, якая даходзіла да штучнай, іезуїцкай скромнасці. Апрача гэтых агульных рысаў „семінарыстаў у жоўтым шалі”<sup>2</sup>, яна мела чиста неўскія або смольнія: яна падымала да неба вочы, поўныя слёз, гаворачы аб наведваниях іх агульнай мацеры (імператрыцы Марыі Фёдарапуны), была закахана ў імператара Александра і, здаецца, насіла медальён або пярсцёнак з урыўкам з пісьма імператрыцы Елізаветы: „*Il a repris son sourire de bienveillance!*”<sup>2</sup>.

Можна сабе ўявіць стройнае *trio*, складзеное з бацькі-ігрaka і палкага аматара коней, цыганоў, шуму, баліванняў, скачак і бягоў, дачкі, выхаванай у поўнай незалежнасці, прывыкшай рабіць, што хацелася ў дому, і вучонай дзеўы, якая раптам зрабілася з пажылых настаўніц маладой жонкай. Зразумела, яна не любіла падчарку, зразумела, што падчарка не любіла яе. Наогул, паміж жанчынамі трывалі пяці гадоў і дзяўчынамі семнаццаці

<sup>1</sup> Рэшткі.

<sup>2</sup> Ён злавіў яе (або яго) ласкавую усмешку.

толькі тады бывае шчырая дружба, калі першыя самаахварна адважваюцца не мець полу.

Мяне аніколкі не дзівіць варожасць, якая звычайна ўзнікае паміж падчаркамі і мачыхамі: яна—натуральная, маральная з'ява. Новая асоба, якая ўводзіцца ў дом замест маці, выклікае з боку дзяцей агіду. Другі шлюб—другое пахаванне для іх. У гэтым пачуцці яскрава выяўляеца дзіцячая любоу, яна шэпча сіротам: „Жонка твойго бацькі зусім не твая маці“. Хрысціянства спачатку разумела, што з tym разуменнем аб шлюбе, якое яно развівала, з tym разуменнем аб бессмяротнасці душы, якое яно прапаведвала, другі шлюб—наогул недарэчнасць; але, робячы заўсёды ўступкі свету, царква перахітрала і сустрэлася з няўмольнай логікай жыцця,—з простым дзіцячым сэрцам, якое практична паўстала супроць набожнай недарэчнасці лічыць дружку бацькі за сваю маці.

З свайго боку і жанчына, якая, выходзячы з-пад вянца, сустракае гатовую сям'ю, дзяцей, знаходзіцца ў няёмкім становішчы: ёй няма чаго з імі рабіць, яна павінна выяўляць пачуцці, якіх не можа мець, яна павінна ўпэўніць сябе і іншых, што чужыя дзецы для яе так жа любыя, як і свае.

Я, значыць, зусім не абвінавачваю ні манастырку, ні кузіну за іх узаемную непрыязнь, але разумею, як маладая дзяўчына, не прывыкшая да дысыпіліны, рвалася куды-б там ні было на волю з бацькаўскага дома. Бацька, які пачынаў старэць, усё больш і больш пакараўся вучонай жонцы сваёй; улан, брат яе, дурэў усё горш і горш, адным словам, дома было цяжка, і яна, нарэшце, угаварыла мачыху пусціць яе на некалькі месяцаў, а, можа, і на год, да нас.

На другі дзень пасля прыезду кузіна перавярнула ўвесь парадак маіх заніткаў, апрача ўрокаў; самадзяржаўна вызначыла гадзіны для агульнага чытання, не раіла чытаць раманы, а рэкамендавала Сегюраву ўсеагульную гісторыю і Анахрасісава падарожжа. Са стаічнага пункту гледжання перашкаджала яна моцнай схільнасці маёй курыць употай табак, закручваючы яго ў паперку (тады папярос яшчэ не было); наогул, яна любіла мне чытаць маралі, — калі я іх не выконваў, дык мірна выслушоўваў. На шчасце, у яе не было вытрымкі, і, забываючы пра свае распараджэнні, яна чытала са мною аповесці Цшоке, замест археалагічнага рамана, і пасылада ўпотай хлопчыка купляць зімой грачнёвікі і гарохавы кісель з алеем,—а летам агрэст і парэчкі.

Я думаю, што ўплыў кузіны на мяне быў вельмі добры: цёплы элемент увайшоў з ёю ў маё самотнае юнацтва, адагрэў, а можа, і ўмацаваў тыя пачуцці, што толькі яшчэ пачыналі разгортаўца і зусіммаглі быць падаўлены іроній майго бацькі. Я навучыўся быць уважлівым, засмучацца ад аднаго слова, клапаціца аб сваёй сяброўцы, любіць; я навучыўся гаварыць аб пачуццях. Яна падтрымала ва мне мае палітычны імкненне, прарочыла мне незвычайную будучыню, славу, і я з дзіцячай самалюбнасцю верыў ёй, што я—у будучым „Брут або Фабрыцы“\*.

Мне аднаму яна даверыла таямніцу кахання да аднаго афіцэра Александрыйскага гусарскага палка, у чорным менціку і ў чорным даламане; гэта была сапраўдная таямніца, таму што і сам гусар ніколі не падазраваў, камандуючы сваім эскадронам, які чысты агенчык цяпліўся для яго ў грудзях восемнаццацігадовай дзяўчыны. Не ведаю, ці зайдзросці ѿ яго лёсу,—мабыць, трошкі,—але я ганарыўся tym, што яна выбрала мяне сваім давераным, і ўяўляў сабе (паводле Вертэра), што гэта—адно з тых трагічных каханняў, якое будзе мець вялікую развязку, з самагубствам, ядам і кінжалам; мне нават прыходзіла ў галаву ісці да яго і ўсё расказаць.

Кузіна прывезла з Карчэвы валаны; у адзін з валанаў была ўваткнута шпілька, і яна ніколі не забаўлялася другім, і кожны раз, калі ён трапляў да мяне ці да каго-небудзь, брала яго, кажучы, што яна вельмі да яго

прызычайлася. Дэман *espiéglerie*<sup>1</sup>, які заўсёды быў майм злым спакуснікам, падбухторыў мяне перамяніць шпільку, гэта значыць уваткнуць яе ў другі валан. Хітрасць у поўнай меры ўдалася: кузіна заўсёды брала той, у якім была шпілька. Тыдні праз два я ёй сказаў; яна пабляднела, залілася слязьмі і пайшла да сябе ў пакой. Я напалохаўся, збянтэжыўся і, пачакаўшы з поўгадзіны, пайшоў да яе; пакой быў замкнуты, я прасіў адамкнуць дзвёры, кузіна не пускала, казала, што яна хворая, што я не друг ёй, а бяздушны хлопчык. Я напісаў ёй запіску, упрашаў дараўваць мне; пасля чаю мы памірліся, я ёй пацалаваў руку, яна абняла мяне і тут растлумачыла ўсю важнасць справы. Год таму назад гусар абедаў у іх і пасля абеда гуляў з ёю ў валан,—яго вось валан і быў адзначаны. Мяне грызла совесць, я думаў, што я зрабіў сапраўданае кашчунства.

Кузіна аставалася ў нас да кастрычніка месяца. Бацька клікаў яе назад і абяцаў праз год пусціць яе да нас у Васільеўскае. Мы з жахам чакалі разлуکі, і вось у адзін асенні дзень прыехала па яе брычка, і пакаёўка яе панесла класці клункі і картоны; насы людзі наклалі ўсякіх дарожных прыпасаў на цэлы тыдзень, тоўпіліся ля пад'езда і развітваліся. Моцна абняліся мы: яна плакала, і я плакаў; брычка выехала на вуліцу, павярнула ў завулак каля таго самага месца, дзе прадавалі грачнёвікі і гарохавы кісель, і зникла; я пахадзіў па дварэ,—так нешта халодна і дрэнна; увайшоў у свой пакой—і там, быццам, пуста і халодна; узяўся рыхтаваць урок Івану Еўдакімавічу, а сам думаў, дзе цяпер кібітка—праехала заставу ці не?

Адно мяне суцяшала: у наступным чэрвені—разам у Васільеўскім!

Для мяне вёска была часам уваскращэння, я надта любіў вісковае жыццё. Лісы, палі і воля вольная—усё гэта было такім новым для мяне, для хлопчыка, які вырас як у пуху, за каменнымі сценамі, не смеючи выйсці ні пад якім повадам за вароты без дазволу і без нагляду лакея...\*

„Ездем мы сёлета ў Васільеўскае ці не?“ Пытанне гэтае вельмі цікавіла мяне з вясны. Бацька мой кожны раз казаў, што ў гэтым годзе ён паедзе рана, што яму хochaцца бачыць, як распускаецца лісце, і ніколі не мог сабрацца раней ліпеня. Іншы год ён так пазніўся, што мы зусім не ехалі. У вёску пісаў ён кожную зіму, каб дом быў падрыхтаваны і прапалены, але гэта рабілася больш з глыбокіх палітычных меркаваній, чым сур'ёзна,—для таго, каб стараста і земскі, баючыся блізкага прыездзу, пільней глядзелі за гаспадаркай.

Здаецца, што ездем. Бацька мой гаварыў Сенатару, што вельмі хацелася-бы яму адпачыць у вёсцы і што гаспадарка патрабуе яго дагляду, але зноў міналі тыдні.

Патроху справа становілася больш пэўнай, пачыналі адпраўляць прыпасы: цукар, чай, розныя крупы, віно; тут зноў пауза, і, нарэшце, загад старасту, каб на такі вось дзень прыслаў столькі вось сялянскіх коней. Значыцца, ездзем, ездзем!

Я не думаў тады, як было цяжка для сялян у самую гарачую пару змарнаваць чатыры ці пяць дзён, радаваўся ад душы і спяшаўся складваць сышткі і книгі. Коней прыводзілі, я з унутраным задавальненнем слухаў іх жаванне і фырканне на дварэ і прымалі вялікі ўдзел у сумятні фурманаў, у спрэчках людзей аб tym, дзе хто сядзе, дзе хто пакладзе свае манаткі; у людскім пакой агонь гарэў да самай раніцы, і ўсе пакаваліся, цяглі з месца на месца мяшкі і мяшочки і адзяваліся па-дарожнаму (ехаць усяго было каля вясімдзесяці вёрст!). Больш за ўсё усхваляваны быў камердынер майго бацькі; ён адчуваў ўсю важнасць пакавання, са злосцю выкідаў ўсё, пакладзенае іншымі, рваў сабе валацы на галаве з прыкрасці і быў не-прыступні.

<sup>1</sup> Славольства.

Бацька мой зусім не раней уставаў на другі дзень,—здавалася, нават пазней, чым звычайна, гэтак-жэ доўга піў кофе і, нарэшце, гадзін у адзінаццаць загадваў запрагаць коней. За чатырохмیсцовай карэтай, у якую было запрэжана шэсць панскіх коней, ехалі трох, часам чатыры фурманкі: каляска, брычка, фура або, замест яе, два вазы; усё гэта было напоўнена дваровымі і манаткамі; не гледзячы на абозы, што раней былі адпраўлены, усё было бітком набіта так, што ніхто не мог сядзець як след.

На поўдарозе мы спыняліся абедаць і карміць коней у вялікім сяле Перхушкове, назва якога трапіла ў напалеонаўскія бюлетены. Сяло гэта належала сыну „старэйшага брата“, аб якім мы гаварылі пры падзеле. Запушчаны панскі дом стаяў на гасцінцы, акружаны роўнымі непрыгледнымі палямі; але мне і гэта пыльная далеч вельмі падабалася пасля гарадской цеснаты. У дому пакарабачаная падлога і прыступкі лесніцы зыбаліся, крокі і гукі разлягались рэзка, сцены ўторылі ім, нібы са здзіўленнем. Стара-свецкая мэбля з кунсткамеры ранейшага ўладальніка дажывала свой век у гэтай ссылицы; я з цікавасцю хадзіў з пакоя ў пакой, хадзіў наверх, хадзіў уніз, заглядаў у кухню. Там наш повар гатаваў насپех дарожны абед з не-здаволеным і іранічным выглядам. У кухні сядзеў звычайна бурмістр, сівы дзед з гузам на галаве; повар, гаворачы да яго, крытыкаў пліту і камін; бурмістр слухаў яго і часам лаканічна адказваў: „Ды ўжо-ж, бадай, што і так“—і нявесела пазіраў на ўсю гэтую мітусню, думаючы: „Калі нячысцік іх прянясе“.

Абед падаваўся на адмысловым англійскім сервізе з бляхі або з нейкай кампаўзіцыі, купленым ad hoc<sup>1</sup>. Тым часам коні былі запрэжаны; у пярэднім пакое і ў сенцах збираліся ахвотнікі да прыдворных сустрэч і провадаў: лакеі, што дажывалі свой век на хлябах і чыстым паветры, бабулі, якія былі прыгожымі пакебўкамі гадоў трыццаць назад,—уся гэтая саранча панскіх дамоў, што паядала сялянскую працу без сваёй віны, як сапраўдная саранча. З імі прыходзілі дзеші з светлажоўтымі валасамі; босья і забруджаныя, яны ўсё соваліся наперад, бабулі ўсё іх тузалі назад; дзеці крычалі, бабулі крычалі на іх, лавілі мяне пры ўсякім выпадку і кожны год здзіўляліся, што я гэтак вырас. Бацька мой гаварыў з імі некалькі слоў; адны падыходзілі да ручкі, якую ён ніколі не даваў, другія кланяліся,—і мы ад'яджалі.

За некалькі вёрст ад Вязем князя Галіцына чакаў васільеўскі стараста, конна, на ўскрайне лесу, і праваджаў палявой дарогай. У сяле, ля панскага дома, да якога вяла доўгая ліпавая алея, сustrакаў свяшчэннік, яго жонка, дзячкі, дваровыя, некалькі сялян і дурань Пронька, які адзін адчуваў чалавечую годнасць, не здышаў зашмальцеванага капелюша, усміхаўся, стоячы кръху воддарль, і ўцякаў, як толькі хто-небудзь з гарадскіх хацеў падыйсці да яго.

Я мала бачыў мясцін прыгажэйшых за Васільеўскае. Хто ведае Кунцева і Архангельскае Юсупава або маўтак Лапухіна супроць Савіна манастыра, таму досыць сказаць, што Васільеўскае размясцілася на тым-же беразе, вёрст за трыццаць ад Савіна манастыра. На адхонным баку—сяло, царква і стары панскі дом. На другім баку—гара і невялікая вёсачка. Там пабудаваў мой бацька новы дом. Відаць з яго было ўсё вёрст на пятнаццаць наўкола: азёры ніў, хвалюючыся, пасцілаліся бясконца; розныя сядзібы і сёлы з бялеючымі цэрквамі відаць былі сям-там; лясы розных колераў стваралі поўкруглую раму, і праз ўсё—блакітная тасьма Масквы-ракі. Я адчыняў акно з самай раницы ў сваім пакое наверсе і глядзеў, і слухаў, і дыхаў.

Разам з тым мне было шкада старога каменнага дома, можа, таму, што я ў ім сустрэўся ўпершыню з вёскай; я так любіў доўгую, цяністую

<sup>1</sup> Для данага выпадку.

алею, якая вяла да дому, і адзічэлы сад каля яго; дом развальваўся, і з адной расколіны ў сенцах расла тоненская, стройная бяроза. Налева ўдоўж ракі ішла алея з вербаў, за ёю чарот і белы пясок да самай ракі; на гэтых пяску і ў гэтых чароце гуляў я, бывала, цэлую раніцу—у гадоў адзінаццаць, дванаццаць. Перад домам амаль заўсёды сядзеў згорблены дзед-садоўнік, траіў мятную воду, варыў ягады і ўпотай карміў мяне ўсякай гароднінай. У садзе было шмат варон; гнёзды іх пакрывалі верхавіны дрэў, яны кружыліся каля іх і кракалі; часам, асабліва пад вечар, яны ўзляталі цэлымі сотнямі, з шумам і падымаючы другіх; часам адна якая-небудзь пераляціць шпарка з дрэва на дрэва, і ўсё заціхне... А ўночы недзе далёка сава то плача, як дзіця, то жудасна рагоча... Баяўся я гэтых дзікіх і плаклівых гукаў, а ўсё-такі хадзіў іх слухаць.

Штогод або, прынамсі, праз год ездзілі мы ў Васільеўскае. Я, выязджаючы, адзначаў на сцяне каля балкона мой рост і зараз-жа ішоў глядзець, колькі я вырас. Але я мог вёскаю мераць не адзін фізічны рост: перыядычныя звароты да тых-же прадметаў навочна паказвалі розніцу ўнутранага развіція. Іншыя кнігі прывозіліся, іншыя прадметы цікавілі. У 1823 я яшчэ зусім быў дзіцём, са мною былі дзіцячыя кнігі, ды і тых я не чытаў, а займаўся больш за ўсё зайцам і вавёркай, якія жылі ў каморы каля майго пакоя. Адна з найпрыемнейшых забавак заключалася ў дазволе майго бацькі кожны вечар выстраліць раз з фальканета, прычым, зразумела, уся дворня была занята, і пяцідзесяцігадовыя людзі з сівізію цешыліся таксама, як я. У 1827 я прывёз з сабою Плутарха і Шылера; з самай раніцы ішоў я ў лес, у гушчар, як мага далей, там лажыўся пад дрэва і, уяўляючы, што гэта—багемскія лісы, чытаў сам сабе ўголос; аднак, плаціна, якую я рабіў на невялікім ручай з дапамогаю аднаго дваровага хлопчыка, усё яшчэ мяне вельмі забаўляла, і я дзесяць разоў на дзень бегаў яе аглядаць і папраўляць. У 1829 і 30 гадах я пісаў філософскі артыкул пра шылераўскую Валенштейна, і з ранейшых гульняў утрымаўся адзін фальканет.

Аднак, апрача стральбы, яшчэ другая асалода вабіла мяне нязменна—вясковыя вечары; яны і цяпер, як тады, асталіся для мяне мінутамі спакою, цішыні і пазіі. Адна з апошніх шчасліва-светлых мінuta у маім жыцці таксама нагадвае мяне вясковы вечар. Сонца заходзіла ўрачыста, ярка ў акіян агню, распускалася ў ім... Рантам густая чырвань змянілася сінім змрокам; усё ахінулася смугою,—у Італіі змрок настает хутка. Мы селі на мулаў; па дарозе з Фраскаці ў Рым трэба было праезджаць невялікай вёсачкай; дзе-ні-дзе ўжо гарэлі аген'чыкі, усё было ціха; капыты мулаў звонка пастуквалі па камені; свежы і крыху вільготны вечер павяваў з Апенін. Ля выезда з вёскі, у ішы стаяла невялікая мадонна, перад ёю гарэў ліхтар; сялянскія дзіўчынкі, што ішлі з работы, з белымі хусткамі на галаве, сталі на калені і запелі малітву; да іх далучыліся ішоўшыя міма жабракі піферары. Я быў глыбока ўсхваляваны, глыбока расчулены. Мы паглядзелі адзін на другога...\* і паехалі да астэрый, дзе нас чакала каляска. Едучы дадому, я расказваў пра вечары ў Васільеўскім. А што расказваць?

Деревья сада  
Стояли тихо. По холмам  
Тянулась сельская ограда,  
И расходилось по домам  
Уныло медленное стадо.  
(«Юмор»)

... Пастух ляскав доўгай пугай ды іграе на берасцянай дудцы; рыкае, мэкав, топае па маству стада, вяртаючыся дадому; сабака падганяе брэхам безуважную авечку, і тая бяжыць нейкім драўляным курц-галопам; а тут

песні сялянак, што ідуць з поля, усё бліжэй і бліжэй; але сцежка па-  
вярнула направа, і гукі зноў аддаляюцца. З дамоў, рыпаючы варотамі,  
выходзяць дзеци—дзяўчынкі сустракаюць сваіх кароў, бараноў; работа  
скончылася. Дзеци гуляюць на вуліцы, ля берага, і іх галасы гучыць  
рэзка і чыста па рацэ і пры вячэрняй зары; да паветра прымешваецца сма-  
лены пах сушняў; раса пачынае паступова пасцілацца дымам па полі, над  
лесам вечер неяк ходзіць усlyх, нібы лісце закіпае, а тут бліскавіца ас-  
вятляе замірающим, дрыготным блакітам ваколіцы, і Вера Артамонаўна  
буркліва, але без злосці, гаворыць, знайшоўшы мяне пад ліпай:

— Што гэта вас нідзе не знайсці? І чай даўно на стале, і ўсе сабра-  
ліся... Я ўжо шукала, шукала вас,—ногі стаміліся, не тыя гады, каб бегаць;  
і навошта гэта на сырой траве ляжаць?.. Вось будзе заўтра насмарк,  
абавязкова будзе.

— Ну, годзе, годзе,—казаў я, смеючыся, старэнкай,—і насмарку не  
будзе, і чаю не хачу, а вы мне скрадзіце смятанкі лепшай, самых вяршкоў.

— Дапрауды, які ўжо вы... на вас і злавацца нельга... Ласунак які!  
смятанкі я ўжо без вашага напамінку прыгатавала. А вось бліскавіца...  
добра! Гэта на ўраджай бліскае.

І я, падскокваючы і пасвістваючы, ішоў ладому.

Пасля 1832 года мы не ездзілі больш у Васільеўскае. Пакуль я быў  
у ссылцы, мой бацька прадаў яго. У 1843 годзе мы жылі ў другой пад-  
маскоўнай, у Звенігародскім павеце, вёрст за дваццаць ад Васільеўскага.  
Як-ж было не наведаць старога гнязда\*. І вось мы зноў едзем той-же  
палявой дарогай; перад вачыма знаёмы бор і гары, паросшая арэшнікам,  
а тут і брод праз раку; гэта—брод, які прыводзіў мяне гадоў дваццаць  
тamu назад у захапленне,—вада пырскае, дробныя каменьчыкі хрусціць,  
фурманы крычаць, коні ўпіраюцца... Ну, вось і сяло, і дом свяшчэнніка,  
дзе ён бывала сядзеў на лавачцы ў бурым падрасніку, прастадушны,  
добры, рыжаваты, заўсёды потны, ён заўсёды што-небудзь еў і безу-  
пынна ікаў; вось і канцылярыя, дзе земскі Васілій Епіфанаў, які ніколі не  
бываў цвярозым, пісаў свае справаздачы, скурчыўшыся над паперай і тры-  
маючы пяро ля самага канца, крута падагнуўшы трэці палец пад яго.  
Свяшчэннік памёр, Васілій Епіфанаў піша справаздачы і напіваецца ў дру-  
гой вёсцы. Мы спыніліся ў старасціхі; муж яе быў на полі.

Нешта чужое прайшло тут за гэтыя дзесяць год; замест нашага дома  
на гары стаяў другі, каля яго быў насаджаны новы сад. Іducы назад каля  
царквы і могілак, мы сустрэлі нейкую ўродлівую істоту, якая ішла амаль  
паўзком; яна мне паказвала нешта; я падышоў; гэта была гарбатая і раз-  
бітая паралічам поўзородзівая старуха, якая жыла міласцінай і працавала  
на агародзе ранейшага свяшчэнніка; ёй было тады ўжо гадоў пад сем-  
дзесят, і яе акурат смерць і абмінула. Яна пазнала мяне, плакала, ківала  
галавой і прыгаварвала:

— Ох, і ты ўжо як пастарэў, па хадзе я цябе толькі і пазнала... А я,  
я ўжо, о-о-о-х—і не кажы!

Калі мы ехалі назад, я ўбачыў здалёк на полі старасту, таго самага,  
які быў пры нас; ён спачатку не пазнаў мяне, але калі мы праехалі, ён,  
нібы схамянуўшыся, зняў капялюш і нізка кланіўся. Праехаўшы яшчэ крху,  
я павярнуўся: стараста Грыгорый Горскі ўсё яшчэ стаяў на tym самым  
месцы і глядзеў нам услед; яго высокая барадатая фігура, якая кла-  
нялася пасярод нівы, знаёма праводзіла нас з чужога ўжо Васільеўскага\*.

## РАЗДЕЛ IV\*

### НІК І ВАРАБ'ЄВЫ ГОРЫ

„Напішы тады, як у гэтых месцы (на Вараб'ёвых горах) развілася гісторыя нашага жыцця, гэта значыць майго і твайго“.

Післьмо 1833.

Гады за тры да таго часу, пра які ідзе гутарка, мы гулялі па беразе Масквы-ракі ў Лужніках, гэта значыць на другі бок ад Вараб'ёвых гор. Ля самай ракі мы сустрэлі знаёмага нам француза-губернёра ў адной сарочцы; ён быў перапалоханы і кричаў „Тоне! Тоне!“ Але раней, чым наш прыяцель паспей зняць сарочку або надзець панталоны, уральскі казак збег з Вараб'ёвых гор, кінуўся ў ваду, знік і праз мінту з'явіўся з хударлявым чала-векам, у якога галава і руکі целяпаліся, як адзенне, павешанае на вецер; ён паклаў яго на бераг, гаворачы: „Яшчэ ачуняе, варта пакачаць“.

Людзі, што былі тут, сабралі рублёў пяцьдзесят і прапанавалі казаку. Казак без манернасці вельмі прастадушна сказаў: „Грэх за такую справу гроши браць, і цяжка, амаль што, не было, бач які,—як кошка. А зрешты,—дадаў ён,—мы людзі бедныя, прасіць не просім, ну, а калі даюць, чаму не ўзяць; шчыра дзякуюм“. Потым, завязаўшы гроши ў хустку, ён пайшоў пасвіць коней на гару. Мой бацька запытаў у яго імя і напісаў на другі дзень пра ўсё гэта Эсену. Эсен призначыў яго ўраднікам. Праз некалькі месяцаў з'явіўся да нас казак і з ім надушаны, рабы, лысы, у завітай белакурай накладцы немец: ён прыехаў дзякаваць за казака,—гэта быў тапелец. З таго часу ён пачаў бываць у нас.

Карл Іванавіч Зоненберг заканчваў тады нямецкую частку выхавання нейкіх двух павес, ад іх ён перайшоў да аднаго сімбірскага памешчыка, ад яго—да далёкага сваяка майго бацькі\*. Хлопчык, фізічнае здароўе і германскэ вымаўленне якога было яму даручана і якога Зоненберг называў Нікам, мне падабаўся: у ім было штосьці добрае, ціхамірнае і задумлівае; ён зусім не быў падобны на другіх хлопчыкаў, якіх мне здаралася бачыць; аднак сяброўства наладжвалася туго. Ён быў маўклівы, задумлівы; я жывавы, але баяўся яго тармашыць.

Блізка таго часу, як тверская кузіна паехала ў Карчэву, памерла бабуля Ніка; маці ён страціў у раннім дзяцінстве. У іх доме ўсе мітусіліся, і Зоненберг, якому не было чаго рабіць, таксама прымаў удзел у клопатах і ўяўляў, што страшэнна стаміўся; ён прывёў да нас Ніка з раніцы і прасіў пакінуць яго ў нас на ўвесь дзень.

Нік быў засмучоны, спалоханы; мабыць, ён любіў бабулю. Ён так пазычна спамянуў яе потым:

И вот теперь в вечерний час  
Заря блестит стезю длинной,—  
Я вспоминаю, как у нас  
Давно обычай был стариной:  
Пред воскресеньем каждый раз

Ходил к нам поп седой и чинной  
И перед образом святым  
Молился с причетом своим.

Старушка бабушка моя,  
На креслах опершись, стояла,  
Молитву шопотом творя,  
И четки все перебирала;  
В дверях знакомая семья  
Дворовых лиц мольбе внимала,  
И в землю кланялись они,  
Прося у бога долгі дни.

А блеск вечерний по окнам  
Меж тем горел...

По зале из кадила дым  
Носился клубом голубым.

И все такою тишиной  
Кругом дышало, только чене  
Дъячков звучало, и с душой  
Дружилось тайное стремленье,  
И смутно с детскою мечтой  
Уж грусти тихой ощущенье  
Я бессознательно сближал  
И все чего-то так желал.

(„Юмор“)

... Пасядзеўши крыху, я праланаваў чытаць Шылера. Мяне здаўляла падабенства наших густаў; ён ведаў напамяць куды больш, чым я, і ведаў іменна тая мясціны, якія мне вельмі падабаліся; мы згарнулі книгу і выпытвалі, так сказаць, адзін у адным сімпатыю.

Ад Мёраса\*, які ішоў з кінжалам у рукаве, „каб горад вызваліць ад тырана“, ад Вільгельма Тэля, які чакаў на вузкай сцежцы ў Кюснахце Фогта, пераход да 14 снежня і Нікалаю быў лёгкі. Думкі гэтая і гэтая збліжэнні не былі чужымі Ніку, ненадрукаваныя вершы Пушкіна і Рылеева былі і яму вядомы; розніца з пустымі хлопчыкамі, якіх я часам сustrакаў, была вялікая.

Незадоўга перад тым, гуляючы на Прэненскіх сажалках, я, поўны майго бушотаўскага тэрарызма, тлумачыў аднаму з маіх аднагодкаў справядлівасць пакарання смерцю Людовіка XVI.

— Усё гэта так,—заўважыў юны князь О.,—але-ж ён быў памазаннік божы!

Я паглядзеў на яго з жалем, разлюбіў яго і ні разу потым не прасіўся да іх.

Гэтых межаў з Нікам не было; у яго сэрца таксама білася, як у мяне; ён таксама адпішыў ад панурага кансерватыўнага берага; варта было дружней адпіхнуцца—і мы амаль што з першага дня рашилі дзейнічаць у карысць цэсарэвіча Канстанціна!

Раней мы мелі мала доўгіх гутараў. Карл Іванавіч перашкаджаў, як асенняя муха, і пісаваў усякую гутарку сваёй прысутнасцю, ва ўсё ўмешваўся, нічога не разумеючы, рабіў заўвагі, папраўляў каўнер кашулі ў Ніка, спяшаўся дадому, адным словам, зусім абырдзеў. Праз месяц мы не моглі пражыць двух дзён, каб не ўбачыцца або не напісаць пісьма; я з парывістасцю маёй натуры ўсё больш і больш гарнуўся да Ніка, ён ціха і глыбока любіў мяне.

Дружба наша павінна была з самага пачатку набыць харектар сур'ёзны. Я не памятаю, каб свавольствы былі ў нас на першым плане, асабліва, калі мы аставаліся адны. Мы, зразумела, не сядзелі з ім на адным месцы,—гады бралі сваё: мы рагаталі і дурэлі, дражнілі Зоненберга і стрялялі на нашым дварэ з лука; але аснова ўсяго была вельмі далёка ад пустога таварыства; нас звязвала, апрача роўнасці гадоў, апрача нашай „хімічнай“ зроднасці, наша агульная рэлігія. Нічога ў свеце не ачышчае, не аблагароджвае так юнацкага ўзросту, не ахоўвае яго, як

моцна абуджаны агульначалавечы Інтарэс. Мы паважалі ў сабе нашу будучыню, мы глядзелі адзін на другога, як на сасуды абранныя, прызначаныя.

Часта мы хадзілі з Нікам за горад; у нас былі ўлюбёныя мясціны—Вараб'ёвы горы, палі за Дарагамілаўскай заставай. Ен прыходзіў па мяне з Зоненбергам а шостай або а сёмай гадзіне раніцы і, калі я спаў, кідаў у маё акно пясок і дробненькія каменъчкі. Я прачынаўся, усміхаючыся, і спішаўся выйсці да яго.

Раннія прагулкі гэтая пачаў нястомны Карл Іванавіч.

Зоненберг у памешчыцка-патрыярхальным выхаванні Огарэва адыхаў ролю Бірона. З яго прыходам уплыў старога-дзядзькі быў адхілен; з болем у сэрцы, маўчала нездаволеная алігархія пярэдняга пакоя, разумеючы, што праклятага немца, які есць за панскім сталом, не перасліш. Крута змяніў Зоненберг ранейшыя парадкі; дзядзька нават праслязіўся, даведаўшыся, што немчура павёў маладога паніча *самога* купляць у краму гатовыя боты. Пераварот Зоненберга таксама, як пераварот Петра I, меў ваенныя характеристики ў справах самых мірных. З гэтага не вынікае, што хударлявенкія плечы Карла Іванавіча калі-небудзь прыкрываліся пагонам або эпаетамі, але прырода так стварыла немца, што калі ён не даходзіць да неахайнасці *sans gêne*<sup>1</sup> філагогіяй або тэалогіяй, то, якім-бы штацкім ён ні быў, усё адно ён ваенны. У выніку гэтага і Карл Іванавіч любіў і вузкія каптаны, зашпіленыя і з перахватам, у выніку гэтага і ён быў строгім выкананікам уласных правіл і, пастанавіўшы ўстаўца а шостай гадзіне раніцы, падымаў Ніка ў пяцьдзесят дзвеціць мінут шостай і не пазней ні адной мінuty сёмай і выпраўляўся з ім на вольнае паветра.

Вараб'ёвы горы, ля падножжа якіх тануў Карл Іванавіч, неўзабаве зрабіліся нашымі „святымі халмамі”.

Раз пасля абеда бацька мой збіраўся ехаць за горад. Огарэў быў у нас; ён запрасіў і яго з Зоненбергам. Паездкі гэтая былі не абы якімі справамі. У чатырохмясцовай карэце „работы Іохіма”, што не перашкаджала ёй за пятнаццацігадовую, хоць і спакойную службу састарэцца да брыдзасці і быць па-ранейшаму цяжэйшай за асадную мартыру, да заставы трэба было ехаць гадзіну або больш. Чацвёра коней рознага росту і не аднаго колеру, ад лянівасці і бяздзейнага жыцця наеўшыся сабе жываты, пакрываліся праз чвэрць гадзіны потам і мылом; гэта было забаронена фурману Аўдзею, і яму прыходзілася ехаць павольна. Вокны былі звычайна падняты, якая-б гарачыня ні была; і да ўсяго гэтага побач з роўнамерна гніятым наглядам майго бацькі неспакойна сумятлівы, прычэплівы нагляд Карла Іванавіча. Але мы ахвотна згаджаліся на ўсё гэта, ка толькі быць разам.

У Лужніках мы пераехалі на лодцы Москву-раку на самым тым месцы, дзе казак выцягнуў з вады Карла Іванавіча. Бацька мой, як заўсёды, ішоў панура і згорбіўшыся; каля яго дробненька перабіраў нагамі Карл Іванавіч, забаўляючы яго плёткамі і балбатні. Мы адышлі ад іх наперад і, далёка выперадзіўши, узбеглі на месца закладкі Вітбергава храма на Вараб'ёвых горах.

Задыхаўшыся і расчырванеўшыся, стаялі мы там, выціраючы пот. Заходзіла сонца, купалы блішчэлі, горад распасціраўся на неабсяжнай прасторы пад гарой, свежы ветрык павяваў на нас, паставілі мы, паставілі, абаперліся адзін на другога і, раптам абняўшыся, прысягнулі, перад усёй Москвой, ахвяраваць наша жыццё на абранныя намі барацьбы \*.

<sup>1</sup> Бесцырамовнасць.

Сцэна гэтая можа здацца вельмі фальшывай, вельмі тэатральнай, а тым часам, праз дваццаць шэсць год я расчульваюся да слёз, успамінаючы яе: яна была свята шчырая: гэта пацвердзіла ўсё жыццё наша. Але, відаць, адноўкавы лёс пасцігае ўсе абяцанні, дадзеныя на гэтым месцы; Александр быў таксама шчыры, калі паклаў першы камень храма, які, як сказаў Іосіф II, і прытым памылкова, пры закладцы нейкага горада ў Новарасії, зрабіўся апошнім.

Мы не ведалі ўсёй сілы таго, з чым распачыналі бой, але бой прынялі. Сіла зламала ў нас многае, але не яна нас скрышыла, і ёй мы не здаліся, не гледзячы на ўсе яе ўдары. Рубцы, атрыманыя ад яе, пачэсныя,—вывіхнутая нага Іакава была адзнакай таго, што ён змагаўся ўночы з богам.

З гэтага дня Вараб'ёвы горы зрабіліся для нас месцам багамолля, і мы ў год раз або два хадзілі туды, і заўсёды адны. Там пытаўся ў мяне Огарэу, праз пяць год, боязна і сарамліва, ці веру я ў яго паэтычны талент, і пісаў мне потым (1833) са сваёй вёскі: „Выехаў я, і мне стала сумна, так сумна, як ніколі не бывала. А ўсё Вараб'ёвы горы. Доўга я сам у сабе тай ў захапленні; сарамлівасць ці што іншае, чаго я і сам не ведаю, перашкаджала мне выказаць яго, але на Вараб'ёвых горах гэтае захапленне не было засмучана адзінотаю, ты падзяляў яго са мною, і гэтых мінут не забыць ніколі, яны, як успаміны пра былое шчасце, праследавалі мяне дарогай, а вакол я толькі бачыў лес; усё было такое сіяне, сіяне, а на души цемна, цёмна“.

„Напіши, заканчваў ён, як у гэтым месцы (на Вараб'ёвых горах) развілася гісторыя нашага жыцця, гэта значыць майго і твайго“.

Мінула яшчэ пяць год, я быў далёка ад Вараб'ёвых гор, але каля мяне хмуры і засмучоны стаяў іх Праметэй—А. Л. Вітберг. У 1842 г., вярнуўшыся канчатковая ў Москву, я зноў наведаў Вараб'ёвы горы: мы зноў стаялі на месцы закладкі, глядзелі на той-жэ від і таксама ўдваіх, але не з Нікам\*.

З 1827 мы не разлучаліся. У кожным успаміне таго часу, асобным і агульным, усюды на першым плане ён са сваім юнацкім тварам, са сваёй любоўю да мяне. Рана віднелася ў ім тое памазанне, якое прыпадае не шмат каму,—ці на бяду, ці на шчасце, не ведаю, але напэўна на тое, каб не быць у натоўпе. У доме ў яго бацькі доўга потым астаўся вялікі пісаны маслянымі фарбамі партрэт Огарэва таго часу (1827—28 года). Пазней часта спыняўся я перад ім і доўга глядзеў на яго. Ён намаляваны з расхінутым каўняром кашулі; жывапісец цудоўна передаў пышныя каштанавыя валасы, юнацкую нясталую яшчэ прыгажосць яго няправільнага твара, і крыху смугліавыя каларыт; на палатні віднелася задумлівасць, папярэднік сільной мыслі; невымоўны смутак і надзвычайная ласкаласць прасвечвалі ў шэрых вялікіх вачах, намякаючы на будучы рост вялікага духу; такім ён і вырас. Партрэт гэты, падораны мне, узяла чужая жанчына, можа, ёй трапіць на вока гэтыя радкі, і яна яго прышло мне.

Я не ведаю, чаму даюць інейкую манаполію ўспамінам першага кахання над успамінамі маладой дружбы. Першае каханне мае такую цудоўнасць таму, што яно забывае пра рознасць полаў, што яно—гарачая дружба. З свайго боку, дружба паміж юнакамі мае ўсю гарачнасць кахання і ўесь яго харектар: тая-ж сарамлівая боязнь закранаць словамі свае пачуцці, тое-ж недавер'е да сябе, безумоўная адданасць, тая-ж балючая туга разлукі і тое-ж зайдзрослівае жаданне выключнасці.

Я даўно любіў, і любіў горача, Ніка, але не адважваўся назваць яго „другам“, і калі ён жыў летам у Кунцаве, я пісаў яму ў канцы пісьма: „Друг ваш ці не, яшчэ не ведаю“. Ён першы пачаў пісаць мне *ты* і на-

зываў мяне сваім Агатонам паводле Карамзіна, а я зваў яго маім Рафайлам паводле Шылера<sup>1</sup>.

Усміхніцеся ўжо сабе, ды толькі ласкава, дабрадушна, так, як усміхаюцца, думаючы пра свой пятнаццаты год. Або ці не лепш прызадумашца над сваім: „Ці гэтакі быў я, расцвітаючы?“ і благаславіць лёс, калі ў вас было юнацтва (адной маладосці недастатковая на гэта); благаславіць яго ўдвая, калі ў вас быў тады друг.

Мова таго часу нам здаецца нацягненай, кніжнай; мы адчуцьліся ад яе няўстойлівой узнёсласці, няскладнага адухаўлення, якое змяняеца раптам то млявай пяшчотнасцю, то дзіцячым смехам. Яна была-б смешнай у трывгацігадовым чалавеку, як славутае „Bettina will schlafen<sup>2</sup>, але ў свой час гэта юнацкая мова, гэты jargon de la puberté<sup>3</sup>, гэта перамена псіхічнага голасу вельмі шчырая, нават кніжнае адценне натуральна для ўзросту тэарэтычных ведаў і практичнага невуцтва.

Шылер астаўся нашым любімцам<sup>4</sup>; персанажы яго драм былі для нас існуючымі асобамі, мы іх разглядалі, любілі і ненавідзелі не як паэтычныя стварэнні, а як жывых людзей. Апрача таго, мы ў іх бачылі саміх сябе. Я пісаў да Ніка, крыху занепакоены tym, што ён надта любіць Фіеско, што за „усякім“ Фіеско стаіць свой Верына. Маім ідэалам быў Карл Мoor, але я неўзабаве здрадзіў яму і ператварыўся ў маркіза Позу. На сто ладоў прыдумваў я, як буду гаварыць з Нікалаем, як ён потым адправіць мяне ў капальні, пакарае смерцю. Дзеўная рэч, што амаль усе нашы мары канчаліся Сібір'ю або смяротнай карай і амаль ніколі—перамогай. Няўжо гэта—рускі склад фантазіі або адбітак Пецербурга з пяццю шыбеніцамі і катаржнай работай на юным пакаленні?

Так вось, Огарэў, рука ў руку ўваходзілі мы з табою ў жыццё! Ішлі мы без боязni і горда, шчодра адказвалі на ўсякі заклік, шчыра аддаваліся ўсякаму захаплению. Шлях, намі абрани, быў нялёгкі; мы яго не пакідалі ні разу; параненая, зламаная, мы ішлі, і нас ніхто не выпярэджваў. Я дайшоў... не да мэты, а да таго месца, дзе дарога ідзе з гары, і мімаволі шукаю тваёй рукі, каб разам выйсці, каб пацінуць яе і сказаць, сумна ўсміхаючыся: „Вось і ўсё!“

А пакуль што ў сумным адпачынку, на які мяне асудзілі падзеі, не знаходзячы ў сабе ні сіл, ні свежасці на новую працу, запісваю я нашы ўспаміны. Шмат з таго, што нас так блізка злучала, асела ў гэтих лістах,—я іх дару табе. Для цябе яны маюць падвойны сэнс,—сэнс намагільных помнікаў, на якіх мы сустракаем знаёмыя імёны<sup>5</sup>.

... А ці не дзеўна падумаць, што, калі-б умеў Зоненберг плаваць або ўтануў ён тады ў Москве-раце, калі-б выцягнуў яго не уральскі казак, а які-небудзь апшэронскі пехацінец, я і не сустрэўся-б з Нікам, або пазней, інакш, не ў тым пакоіку нашага старога дома, дзе мы, употай курачы сігаркі, заступалі так далёка адзін другому ў жыццё і чэрпалі адзін у адным сілу.

Ён не забыўся пра яго, пра наш „стары дом“:

Старый дом, старый друг! посетил я,  
Наконец, в запустеньи тебя,  
И былое опять воскресил я  
И печально смотрел на тебя.

<sup>1</sup> „Philosophische Briefe“. A. Г.—„Філософскія пісьмы“.

<sup>2</sup> „Бедна хоча спаць“.

<sup>3</sup> Жаргон узмужаласці.

<sup>4</sup> Паэзія Шылера не страціла на мяне свайго ўплыву; некалькі месяцаў назад [1853 г.] я чытаў свайму сину „Валенштэйна“, гэта—гіганцкі твор! Той, хто траціц густ да твораў Шылера, той або стары, або падант, зачарцвеў, або забыў сябе. Што-ж сказаць пра тых скораспелых altkluge Burschen [маладых дзядкоў], якія так добра ведаюць недахопы яго ў семнаццаты год?.. A. Г.

<sup>5</sup> Пісана ў 1853 годзе. A. Г.

Двор лежал предо мной неметеный,  
Да колодезь валился гнилой.  
И в саду не шумел лист зеленый,—  
Желтый, тлел он на почве сырой.  
Дом стоял обветшалый уныло,  
Штукатурка обилась кругом.  
Туча серая сверху ходила  
И все плакала, глядя на дом.  
Я вошел. Те же комнаты были,—  
Здесь ворчал недовольный старик,  
Мы беседы его не любили,—  
Нас страшил его черствый язык.  
Вот и комнатка: с другом, бывало,  
Здесь мы жили умом и душой,  
Много дум золотых возникало  
В этой комнатке прежней порой.  
В нее звездочка тихо светила,  
В ней остались слова на стенах;  
Их в то время рука начертала,  
Когда юность кипела в душах.  
В этой комнатке счастье былое,  
Дружба светлая выросла там...  
А теперь запустенье глухое,  
Паутины висят по углам.  
И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,—  
На кладбище я, будто, стоял,  
И родных мертвцевов вызывал я,  
Но из мертвых никто не восстал \*.

## РАЗДЕЛ V\*

*Падрабязнасці хатніяга жыцця.—Людзі XVIII стагоддзя  
ў Расіі.—Дзень у нашым доме.—Госці і habituès<sup>1</sup>.—Зонен-  
берг.—Камердынер і інш.*

Нясцерпная нуда нашага дома расла з кожным годам. Калі-б не набліжаўся універсітэцкі курс, не новая дружба, не палітычнае захапленне і не жвавасць характару, я збег-бы або загінуў.

Бацька мой рэдка калі бываў у добрым настроі, ён заўсёды быў усім нездаволены. Чалавек вялікага разуму, вялікай назіральнасці, ён процыму бачыў, чуў, памятаў; свецкі чалавек *accompli*<sup>2</sup>, ён мог быць надзвычай ветлівым і цікавым, але ён не хацеў гэтага і ўсё больш і больш упадаў у капрызнае адчужэнне ад усіх.

Цяжка сказаць, што, уласна, унесла столькі гаркоты і жоўці ў яго кроў. Эпохі парыванняў, вялікіх няшчасцяў, памылак, страт зусім не было ў яго жыцці. Я ніколі не мог цалкам зразумець, адкуль паходзіла злая насмешка і раздражненне, што поўнілі яго душу, яго недаверлівая адданасць ад людзей і нездавальненне, што мучыла яго. Хіба толькі ён панёс з сабою ў магілу які-небудзь успамін, якога нікому не даверыў, ці, можа, гэта быў проста вынік сустрэчы двух речаяў такіх процілеглых, як восемнаццатое стагоддзе і рускае жыццё, пры дапамозе трэцяй, страшэнна спрыяючай капрызнаму развіццю,—памешчыцкай бяздзейнасці.

Мінулае стагоддзе стварыла здэўляючы краж людзей на Захадзе, асабліва ў Францыі, з усімі слабасцямі рэгенцства, з усімі сіламі Спарты і Рыма. Гэтыя Фаблазы і Рэгулы разам адчынілі насцеж дзвёры рэвалюцыі і першыя кінуліся ў яе, спешна штурхаючы адзін другога, каб выйсці ў „акно“ гільятыны. Наш час не стварае больш гэтых цэльных, моцных натур; мінулае стагоддзе, наадварот, стварыла іх усюды, нават там, дзе яны не былі патрэбны, дзе яны не маглі інакш развіцца, як у выродлівасць. У Расіі людзі, што падпалі пад улып ю гэтага магутнага заходняга веяния, не сталі гістарычнымі людзьмі, а—людзьмі арыгінальнымі. Іншакрайнцы дома, іншакрайнцы ў чужых краінах, бяздзейныя гледачы, сапсаны для Расіі заходнімі забабонамі, для Захада—рускімі звычкамі, яны былі нейкай разумнай непатрэбнасцю і губляліся ў штучным жыцці, у пачуццёвых асалодах і ў нясцерпным эгаізме.

Да гэтага кола належала ў Маскве на першым плане выдатны разумам і багаццем рускі вяльможа, еўрапейскі *grand seigneur*<sup>3</sup> і татарскі князь Н. Б. Юсупаў. Каля яго была цэлая плеяда сівых валацуг і *esprits forts*<sup>4</sup>, усіх гэтих Масальскіх, Санці і *tutti quanti*<sup>5</sup>. Усе яны былі людзі даволі развітыя і адукаваныя; пакінутыя без справы, яны кінуліся

<sup>1</sup> Заўсягдатаі.

<sup>2</sup> Дасканалы.

<sup>3</sup> Вялікі пан.

<sup>4</sup> Вольнадумцаў.

<sup>5</sup> Усякія іншыя.

на асалоды, пеставалі сябе, любілі сябе, даравалі сабе дабрадушна ўсе грахі, узвышалі да платанічнага захаплення сваю гастронамію і зводзілі каханне да жанчын на ступень нейкага абжорлівага ласунка.

Стары скептык і эпікурэец, Юсупаў\*, прыяцель Вольтэра і Бомаршэ, Дзідро і Касці, меў сапраўды артыстычны густ. Каб у гэтым пераканацца, досыць раз пабываць у Архангельскім, паглядзець на яго галерэі, калі іх яшчэ не прадаў ураздроб яго наследнік. Ён пышна згасаў, маючи восемдзесят год, акружаны мрамарным, рысаваным і жывым хараством. У яго загародным доме гутарыў з ім Пушкін, які прысвяціў яму цудоўнае пасланне, і рысаваў Ганзага, якому Юсупаў прысвяціў свой тэатр.

Мой бацька па выхаванні, па гвардейскай службе, па жыццю і сувязях належала да гэтага-ж самага кола; але яму ні яго хараствар, ні яго здароўе не дазвалялі да сямідзесяці гадоў жыць лёгкадумна, і ён кінуўся ў процілеглую крайнасць. Ён хацеў наладзіць сабе жыццё адзінокае; у ім яго чакала страшэнная нуда, тым больш, што ён толькі для сябе хацеў яго наладзіць. Цвёрдая воля ператваралася ва ўпартыя капрызы; не скарыстанныя сілы псовалі хараствар, робячы яго цяжкім.

Калі ён выхоўваўся, еўрапейская цывілізацыя была яшчэ такой новай у Расіі, што быць адукаваным азначала быць найменш рускім. Ён да канца жыцця пісаў больш свабодна і правільна па-французску, чым па-руску, ён *à la lettre*<sup>1</sup> не чытаў ніводнай рускай кнігі, нават і бібліі. Між іншым, бібліі ён і на іншых мовах не чытаў; ён ведаў па рассказах і па ўрыўках, пра што дзе гутарка наогул у св. пісанні, і далей не пацікавіўся зірнуць. Ён паважаў, праўда, Дзержавіна і Крылова: Дзержавіна за тое, што напісаў Оду на смерць яго дзядзькі князя Мешчэрскага, Крылова за тое, што разам з ім быў секундантам на дуэлі Н. Н. Бахмечева. Неяк мой бацька ўзяўся за Карамзіна „Гісторию дзяржавы Расійской“, даведаўшыся, што імператар Александр яе чытаў, але адсунуў убок, з пагардай кажучы: „Усё Ізяславічы ды Ольгавічы, каму гэта можа быць цікава?“

Людзьмі ён пагарджаў не тоячыся, адкрыта—усімі. Ні ў якім выпадку ён не спадзіваўся ні на каго, і я не памятаю, каб ён да каго-небудзь звяртаўся са значнай просьбай. Ён і сам ні для каго нічога не рабіў. У дачыненні да староніх людзей ён патрабаваў аднаго—захавання прыстойнасці; *les apparences, les convenances*<sup>2</sup> складалі яго маральную рэлігію. Ён многа мог дараваць або, лепш, глядзець скроў пальцы, але парушэнне форм і прыстойнасці абурала яго, і тут ён быў нецярпімы, не дазваляў сабе і наймалай выбачлівасці і літасці. Я так доўга абураўся супроць гэтай несправядлівасці, што, нарэшце, зразумеў яе: ён наперад быў упэўнены, што кожны чалавек здольны на ўсё дрэннае, і калі не рабіць, то або не мае патрэбы, або выпадку не трапляеца; у парушэнні-ж прыстойнасці ён бачыў асабістую крыўду, непавагу да яго або „мяшчанскае выхаванне“, якое, на яго думку, адлучала чалавека ад усякага людскага грамадства.

„Душа чалавечая,—гаварыў часам ён,—поцемкі, і хто ведае, што ў каго на душы; у мяне сваіх спраў занадта многа, каб займацца другімі ды яшчэ судзіць і перасуджваць іхнія намеры; але з чалавекам дрэнна выхаваным я ў адным пакоі не могу быць, ён мяне зневажае, *fruasirue*<sup>3</sup>; а там ён можа быць найдабрэйшы ў свеце чалавек, затое яму будзе месца ў *rai*, але мне яго не патрэбна. У жыцці важней за ўсё *esprit de conduite*<sup>4</sup>, важней найвышэйшага разуму і ўсякага вучэння. Заўсёды быць находлівым, нідзе не совацца наперад, з усімі надзвычайнай далікатнасці і ні з кім фамільярнасці“.

<sup>1</sup> Літаралына.

<sup>2</sup> Падобнасць прыстойнасці.

<sup>3</sup> Закранае, раздражненне.

<sup>4</sup> Уменне тримаць сябе.

Бацька мой не любіў ніякага *abandon*<sup>1</sup>, ніякай адкрыласці, ён усё гэта называў фамільянасцю, таксама, як усякае пачуцце—сэнтыментальнасцю. Ён заўсёды ўяўляў з сябе чалавека, які стаіць вышэй за ўсіх гэтых дробязей; навошта, з якою мэтаю? У чым заключаўся вышэйшы інтарэс, якому ахвяроўвалася сэрца?—я не ведаю. І для каго гэты горды стары, які так шчыра пагарджаў людзьмі, так добра ведаў іх, узяў на сябе ролю бесстаронняга суддзі? Для жанчыны, волю якой ён зламаў, не гледзячы на тое, што яна часам яму пярэчыла; для хворага, які заўсёды ляжаў пад нажом аператара; для хлопчыка, з жававасці якога ён развіў непакорнасць; для тузіны лакеяў, якіх ён не лічыў за людзей!\*

І колькі сіл, цярплівасці было пакладзена на гэта, колькі настойлівасці, і як надзіва правільна была дайграна роля, не гледзячы ні на гады, ні на хваробы. Сапраўды, душа чалавечая—поцемкі.

Я пазней бачыў, калі мяне арыштавалі, і потым, калі адпраўлялі ў ссылку, што сэрца старога было больш адкрыта для любві і нават пяшчотнасці, чым я думаў. Я ніколі не падзякаваў яму за гэта, не ведаючы, як-бы ён аднёсся да маёй удзячнасці.

Зразумела, ён не быў шчаслівы: заўсёды настарожы, усім нездаволены, ён бачыў са смуткам у сэрцы непрыязнага пачуцця, выкліканага ім ва ўсіх у доме; ён бачыў, як усмешка знікала з твара, як спынялася гутарка, калі ён уваходзіў; ён гаварыў пра гэта з насмешкай, з прыкрасцю, але не рабіў ніводнай уступкі і ішоў з найялікшай настойлівасцю сваёю дарогай. Насмешка, іронія халодная, едкая і поўная пагарды, была зброяй, якою ён уладаў артыстычна; ён яе адноўлькава ўжываваў супроць нас і супроць слуг. У раннім юнацтве шмат што можна хутчэй спярпець, чым *кіны*, і я, сапраўды, да турмы аддаляўся ад майго бацькі і вёў супроць яго маленькую вайну, яднаючыся са слугамі і служанкамі.

Апрача ўсяго гэтага, ён упэўніў сябе, што ён цяжка хворы, і бесперастанку лячыўся; апрача хатняга лекара, да яго езділі два ці трох дактары, і ён склікаў, прынамсі, трох кансліумы ў год. Госці, бачачы заўсёды непрыязні выгляд яго і слухаючы адны скаргі на здароўе, якое не было такім ужо дрэнным, радзелі. Ён сердзіўся за гэта, але ніводнага чалавека не падракнуў, не запрасіў. Страшэнная нуда панавала ў доме, асабліва ў бясконцыя зімовыя вечары. Дзве лімпы асвятлялі цэлую анфіладу пакояў. Згорбіўшыся і заклаўшы руکі на спіну, у суконных або паярковых ботах (накшталт валёнак), у аксамітнай шапачцы і ў кожуху з белага смушку хадзіў стары туды і назад, не гаворачы ні слова, і разам з ім дзве-тры карычневыя сабакі.

Разам з меланхоліяй расла ў яго беражлівасць, накіраваная на мізэрныя прадметы. Сваім маенткам ён кіраваў дрэнна для сябе і дрэнна для сялян. Стараста і яго *missi dominici*<sup>2</sup> грабілі пана і мужыкоў; затое ўсё, што знаходзілася перад вачыма, павінна было падпадаць падвойнаму кантролю; тут берагліся свечкі, і слабы *vin de Graves* замяніўся кіслым крымскім віном у той самы час, як у адной вёсцы зводзілі цэлы лес, а ў другой яму-ж прадавалі яго ўласны авёс. У яго быў прывілеяваны злодзеі: селянін, якога ён зрабіў зборшчыкам аброку ў Маскве і якога пасылаў кожнае лета рэвізаваць старасту, агарод, лес і работы, купіў гадоў праз дзесяць у Маскве дом. Я з дзяцінства ненавідзеў гэтага міністра без партфеля; ён пры мне раз на дварэ біў нейкага старога селяніна, я ад шаленства ўчапіўся яму ў бараду і амаль не страціў прытомнасці. З таго часу я не мог на яго раўнадушна глядзець да самай яго смерці ў 1845 годзе. Я некалькі разоў гаварыў майму бацьку:

<sup>1</sup> Вольнасць у абыходжанні.

<sup>2</sup> Пасланцы пана; падручныя.

— Адкуль-жа Шкун узяў гроши на дом?

— Вось што значыць цвярозасць,—адказваў мне стары,—ён ні кроплі віна ў рот не бярэ\*.

Штогод пад масленіцу пензенскія сяляне прывозілі з-пад Керанска аброк *натурай*. Тыдні два цягнуўся бедны абоз, нагружаны свінімі тушамі, парасятамі, гусямі, курамі, крупамі, жытам, яйкамі, маслам і, нарэшце, палатном. Прыйезд керанскіх мужыкоў быў святам для ўсёй дворні; яны траблі мужыкоў, ашуквалі на кожным кроку і прытым без ніякага права. Фурманы з іх бралі за *ваду* з калодзежа, не дазваляючы пайць коней без платы; бабы—за *цяпло* ў хаце; арыстакратам пярэдняга пакоя яны павінны былі кланяцца каму парасём і ручніком, каму гусём і маслам. Увесь час, пакуль яны былі на панскім дварэ, ішоў вялікі бал у прыслугі, рабіліся салянкі, смажыліся парасяты, і ў пярэднім пакой заўсёды стаяў пах цыбулі, падгарэлай тлуштасці і сівухі, ужо выпітай.

Бакай апошняя два дні не ўваходзіў у пярэдні пакой і не адзіваўся як след, а сядзеў у накінутым старым ліўрэйным шынелі, без камізэлькі і курткі, у сенях кухні. Нікіта Андрэевіч, відаць, худзеў і рабіўся смуглешым і старэйшым. Бацька мой цярпеў усё гэта досыць спакойна, ведаючы, што гэта неабходна і пазбегнуць гэтага нельга.

Пасля прыёму мерзлай *жыўнасці*, бацька мой,—і тут самая дзіўная рыса ў тым, што гэты жарт паўтараўся штогодна,—клікаў повара Спірона і пасылаў яго ў Ахотны рад і на Смаленскі рынак даведацца пра цэны. Повар вяртаўся з неймаверна ніzkімі цэнамі,—менш, чым на палову. Бацька мой казаў, што ён дурань, і пасылаў па Шкуна або Слепушкіна. Слепушкін гандляваў фруктамі ля Ільінскіх варот. І адзін і другі лічылі цэны повара страшэнна ніzkімі, даведваліся і прыносілі цэны вышэйшыя. Нарэшце, Слепушкін прапанаваў узяць усё агулам: і яйкі, і парасяты, і масла, і жытка, „каб вашаму здароўечку, бацюхна, ніякага непакою не было“. Цану ён даваў, сама сабой зразумела, крыху вышэй за повараву. Бацька мой згаджаўся; Слепушкін прыносіў яму на спырскі апельсінаў з пернікамі, а повару—двухсотрублёвую асігнацыю.

Слепушкін гэты меў вялікую ласку ў майго бацькі і часта пазычаў у яго гроши; ён і тут падыходзіў арыгінальна, іменна таму, што глубока вывучыў харектар старога.

Выпрасіць, бывала, сабе рублёў пяцьсот месяцы на два і за дзень да тэрміну з'яўляецца ў пярэдні пакой з якім-небудзь кулічом на блюдзе і з пяццю сотнямі на кулічы. Бацька мой браў гроши; Слепушкін кланяўся ў пояс і прасіў ручку, якой пан не даваў. Але дні праз тры Слепушкін зноў прыйходзіў з просьбай пазычыць грошай, тысячу паўтары. Бацька яму даваў, і Слепушкін зноў прыносіў у тэрмін; бацька мой ставіў яго ў прыклад; а той праз тыдзень павялічваў куш і меў такім чынам для сваіх абаротаў тысяч пяць у год наяўнымі грашымі, за невялікія процэнты двух-трох кулічоў, некалькі фунтаў фіг і грэцкіх арэхаў ды сотню апельсінаў і крымскіх яблык.

Нарэшце спамяну, як у Новаселлі загінула некалькі сот дзесяці будаўнічага лесу. У саракавых гадах М. Ф. Орлоў, якому тады, здаецца, графіня Анна Алексеўна давала капітал на куплю маёнтка яго дзесяцям, пачаў таргаваць тверскі маёнтак, што дастаўся майму бацьку ад Сенатара. Сышліся ў цане, і справа здавалася скончанай. Орлоў паехаў агледзець і, агледзеўши, напісаў майму бацьку, што ён яму паказваў на плане лес, але што гэтага лесу зусім няма.

— Вось-жа — разумны чалавек,—казаў мой бацька,—і ў канспірацыі быў, книгу пісаў *des finaîses*, а як да справы дайшло, відаць, што пусты чалавек... Некеры! А я вось папрашу Грыгорыя Іванавіча паехаць; ён не канспіратар, але сумленны чалавек і справу ведае\*.

Пасхаў і Грыгорый Іванавіч у Новаселле і прывёз вестку, што лесу няма, а ёсьць толькі лясная дэкарацыя, так што ні з пансага дому, ні з гасцінца пабркі не кідающа ў вочы. Сенатар пасля раздзелу, па меншай меры, быў пяць разоў у Новаселлі, і ўсё аставалася шыта і крыта.

Каб ясна ўявіць наша жыццё-быццё, апішу цэлы дзень з раніцы; аднастайнасць была імемні адной з самых агідных рысаў; жыццё ў нас ішло, як англійскі гадзіннік, у якога сцісан ход,—ціха, правільна і гучна напамінаючы кожную секунду.

А дзесятая гадзіні раніцы камердынер, што сядзеў у пакоі каля спальні, паведамляў Веру Артамонаўне, маёй экс-нянечцы, што пан устае. Яна ішла гатаваць кофе, якое ён піў адзін у сваім кабінечце. Усё ў доме набывала іншы выгляд, людзі пачыналі чысціць пакоі, прынамсі, рабілі выгляд, што займающа чым-небудзь. Пярэдні пакой, да таго часу пусты, напаўняўся людзьмі; нават вялікі ньюфаундлендскі сабака Макбет садзіўся перад печкай і, не міргаючы, глядзеў у агонь.

За кофеем стары чытаў „Московские ведомости“ і „Journal de St.-Petersbourg“; не лішне заўважыць, што „Московские ведомости“ было загадана грэць, каб не прастудзіць рук ад сырасці паперы, і што палітычныя навіны мой бацька чытаў у французскім тэксле, лічачы рускі няясным. Адзін час ён браў аднекуль гамбургскую газету, але не мог прымірыцца, што немцы друкуюць нямецкім літарамі; кожны раз паказваў мне розніцу паміж французскім друкам і нямецкім і казаў, што ад гэтых вычварных гатычных літар з хвосцікамі слабее зрок. Потым ён выпісаў „Journal de Francfort“, а пасля абмяжоўваўся айчыннымі газетамі.

Скончыўши чытанне, ён заўважаў, што ў яго пакоі ўжо знаходзіцца Карл Іванавіч Зоненберг. Калі Ніку было гадоў пятнаццаць, Карл Іванавіч завёў быў краму, але, не маючы ні тавару, ні пакупнікоў і растрациўши сяк-так сабраныя гроши на гэты карысны гандаль, ён яго пакінуў з ганаровым тытулам „рэвельскага негацыянта“. Яму было тады значна больш за сорак, і ён у гэтым прыемным узросце павёў жыццё птушкі божай або чатыраццацігадовага хлопчыка, гэта значыць не ведаў, дзе заўтра будзе спаць і за што абедаць. Ён карыстаўся некаторай прыхільнасцю з боку майго бацькі; мы зараз убачым, што гэта значыць.

У 1830 годзе бацька мой купіў каля нашага дома другі, большы, лепшы і з садам. Дом гэты належала графіні Растопчынай, жонцы славутага Фёдара Васільевіча. Мы перайшлі ў яго. Следам за гэтым ён купіў трэці дом, ужо зусім непатрэбны, але сумежны. Абодва гэтыя дамы стаялі пустыя, у наймы яны не аддаваліся, з боязні пажару (дамы былі застрахаваны) і непакою ад найманікаў; яны, апрача таго, і не рамантаваліся, так што былі на самай пэўнай дарозе да разбурэння. У адным з гэтих дамоў дазвалялася жыць беспрытульнаму Карлу Іванавічу, з умоваю: варотаў пасля дзесяці гадзін вечара не адмыкаць (умова лёгкая, таму што яны ніколі і не замыкаліся), дровы купляць, а не браць з хатняга запасу (ён іх, сапраўды, купляў у нашага фурмана) і быць пры маім бацьку на пасадзе чыноўnika асаблівых даручэнняў, гэта значыць заходзіць раніцою з пытаннямі: „Ці няма якіх загадаў?“, з'яўляцца к абеду і прыходзіць вечарам, калі нікога не было, забаўляць расказамі і навінамі.

Як ні простай, здаецца, была пасада Карла Іванавіча, але бацька мой умеў надаць ёй столькі прыкрасы, што мой бедны рэвелец хоць і прызвычаіўся да ўсякага ліха, якое толькі можа зваліца на галаву чалавека без грошай, без разуму, маленькага росту, работы і немца, не мог заўсёды цярпець яе. Гады праз два, праз паўтара, глыбока зняважаны Карл Іванавіч абвяшчаў, што „гэта зусім няспрэпна“, упакоўваўся, купляў і мняў розныя рэчы падазронай цэласці і няпэўнай якасці і выпраўляўся на Каўказ. Няудачы яго звычайні праследавалі неадступна. То каняка яго,—ён ездзіў

на сваім кані ў Тіфліс і ў Рэдут-Кале,—здыхала недалёка Зямлі данскіх казакаў, то ў яго кралі палову грузу, то яго двухколавая таратайка ламалася, прычым французскія духі ліліся, нікім не ацэненыя, ля падножжа Эльбруса на зламанае кола; то ён губляў што-небудзь і калі не было чаго губляць, губляў свой пас. Месяцаў праз дзесяць, звычайна, Карл Іванавіч яшчэ старэйшы, больш памяты, бяднейшы ды яшчэ з меншым лікам зубоў і валасоў, пакорліва з'яўляўся да майго бацькі з запасам персідскага парашку ад блох і клапоў, лінялай тармаламы, іржавых чэркескіх кінжалуў і зноў пасяляўся ў парожнім доме на тых-же ўмовах: выконваць камісіі і печ паліць сваімі дровамі.

Зауважыўши Карла Іванавіча, бацька мой зараз-же пачынаў невялікія ваенныя дзеянні супроць яго. Карл Іванавіч даведваўся пра здароўе, стары дзяякані паклонам і потым, падумаўши, пытаўся, напрыклад:

— Дзе вы купляеце памаду?

Пры гэтым трэба сказаць, што Карл Іванавіч, агіднейшы з усіх смяротных, быў страшэнны валацуగа, лічыў сябе Лаўласам\*, адзюваўся з прэтэнзіяй і насіў завітую залаціста-белакурую накладку. Усё гэта, зразумела, даўно было ўзважана і ацэнена майм бацькам.

— У Буйс, на Кузнецкі Мост,—коратка адказваў Карл Іванавіч, крыху пікіраваны, і ставіў адну нагу на другую, як чалавек, гатовы паставіць за сябе.

— Як называецца гэты пах?

— Нахт-фіолен,—адказваў Карл Іванавіч.

— Ён вас абманвае; violet—гэта пах далікатны, c'est un parfum<sup>1</sup>, а гэты нейкі моцны, агідны, цэлы бальзаміруючы чымсьці гэтакім. Вельмі ўжо нервы сталі ў мяне слабыя, мне нават моташна зрабілася, скажыце, каб мне далі адэкалону.

Карл Іванавіч сам кідаўся па флакон.

— Да не, вы паклічце ўжо каго-небудзь, а то вы яшчэ бліжэй падыйдзезе, мне зробіцца млюсна, я ўпаду.

Карл Іванавіч, які спадзюваўся ўразіць сваёй памадай дзявочы пакой, глыбока крыўдзіўся.

Папырскаўши пакой адэкалонню, бацька мой прыдумваў камісіі: купіць французскага табаку, англійскай магнезіі, паглядзець прадажную па газетах карэту (ён нічога не купляў). Карл Іванавіч, прыемна раскланяўшыся і шчыра здаволены, што сяк-так абышлося, выходзіў да абеду.

Пасля Карла Іванавіча з'яўляўся повар; што-б ён ні купіў і што-б ні напісаў, бацька мой лічыў празмерна дарагім.

— У-у, якая дарагоўля! Што гэта, падвозаў, ці што, няма?

— Якраз так-с,—адказваў повар,—дарогі надта дрэнныя.

— Ну, дык, ведаеш, пакуль іх паправяць, мы з табой будзем менш купляць.

Пасля гэтага ён садзіўся за свой пісьмовы стол, пісаў адпіскі і загады ў вёскі, зводзіў рахункі, паміж справаю журыў мяне, прымаў доктара, а, галоўнае—сварыўся са сваім камердынерам. Гэта быў першы пацыент на ўвесь дом. Невялікага росту, сангвінік, запальчывы і сярдзіты, ён, нібы наўмысна, быў створаны для таго, каб дражніць майго бацьку і выклікаць яго навучанні. Сцэны, што паўтараліся паміж імі штодзенъ, маглі-б напоўніць любую камедью, а ўсё гэта было зусім сур'ёзна. Бацька мой добра ведаў, што чалавек гэты яму патрэбны, і часта цярпеў дзёрзкія адказы яго, але не пераставаў выхоўваць яго, не гледзячы на дарэмныя намаганні на працягу трыццаці пяці гадоў. Камердынер, са свайго боку, не сцярпеў-бы такога жыцця, калі-б не меў сваёй узехі: ён, найчасцей,

<sup>1</sup> Фіялка; гэта найпрыменнейшы пах.

к абеду ўжо быў пад чаркай. Бацька мой зауважаў гэта і абмяжоўваўся лёгкімі абінякамі, напрыклад, парадаю закусваць чорным хлебам з соллю, каб не пахла гарэлкай.

Нікіта Андрэевіч меў звычай, выпіўши, падаючы стравы, асабліва неяк расшарквавацца. Як толькі мой бацька зауважаў гэта, ён выдумваў яму даручэнне, пасылаў яго, напрыклад, запытавацца ў цырульніка Антона, „ци не перамяніў ён кватэру”, дадаючы мне па-французску:

— Я ведаю, што ён не пераязджаў; але ён не цвярозы, упусціць супавую міску, разаб'е яе, абалеь абрус і перапалохает мяне: няхай ён праветрыца, le grand air<sup>1</sup> памагае.

Камердынер звычайна пры такіх штуках што-небудзь адказваў; але калі не знаходзіў адказу ў очы, то, выходзячы, мармытаў праз зубы. Тады пан, тым-жа спакойным голасам, клікаў яго і пытаўся, што ён яму сказаў?

— Я не дакладваў ні слова.

— З кім-жа ты гаворыш? Апрача мяне і цябе нікога няма ні ў гэтым пакой, ні ў тым.

— Сам з сабою.

— Гэта вельмі небяспечна, з гэтага пачынаецца вар'яцтва.

Камердынер з шалёнай злосцю ішоў у свой пакой ля спальні; там ён чытаў „Московскія ведомості” і трэсіраваў<sup>2</sup> валасы для прадажных парыкоў. Мабыць, каб супакоіць сэрца, ён зядла нюхай табак; ці то табак быў у яго моцны, ці можа нервы носа былі слабыя, але ён у выніку гэтага амаль заўсёды разоў шэсць або сем чахаў.

Пан званіў. Камердынер кідаў сваю пачку валасоў і ўваходзіў.

— Гэта ты чхаеш?

— Я-с.

— На добрае здароўе.—І ён даваў рукою знак, каб камердынер вышаў. У апошні дзень масленіцы ўсе людзі, па старадаўняму звычаю, прыходзілі вечарам прасіць дараўнення да пана; у гэтих урачыстых выпадках мой бацька выходзіў у залу, суправаджаемы камердынерам. Тут ён рабіў, выгляд, быццам не ўсіх пазнае.

— Што гэта за паважны дзядок стаіць там у куце?—пытаўся ён у камердынера.

— Фурман Даніла,—адказваў коратка камердынер, ведаючы, што ўсё гэта адно драматычнае прадстаўленне.

— Скажы дапраўды, як ён перамяніўся! Я ўсё думаю, што гэта ад віна людзі так старэоць; чым ён займаецца?

— Дровы цягае ў печы.

Стары рабіў выгляд няспернага болю.

— Як гэта ты за трыццаць год не навучыўся гаварыць?.. Цягае... як гэта цягаць дровы? Дровы носяць, а не цягаюць. Ну, Даніла, дзякаваць богу, давялося мне яшчэ раз цябе бачыць. Дарую табе ўсе грахі за гэты год і авес, які ты траціш бязмерна, і тое, што коней не чысціш, і ты мне даруй. Пацягай яшчэ дроўцаў, пакуль крыху сілы ёсць, а цяпер надыходзіць пост, дык віна ўжывай як мага менш, у нашым узросце шкодна ды і грэх.

У такім парадку ён рабіў агульны агляд.

Абедалі мы а чацвертай гадзіне. Абед цягнуўся доўга і быў вельмі нудны. Спірыдон быў найлепшы повар; але, з аднаго боку, эканомія майго бацькі, а з другога—яго ўласная рабілі абед досьць нішчымным, не гледзячы на тое, што страў было многа. Каля майго бацькі стаяў чырвоныя гліняны таз, у які ён сам клаў розныя кавалкі для сабак;

<sup>1</sup> Свежае паветра.

<sup>2</sup> Заплітаў.

апрача таго, ён іх карміў са свайго відэльца, што страшэнна зневажала прыслугу і, значыцца, мяне. Чаму? Цяжка сказаць...

Госці наогул ездзілі рэдка, абедаць—яшчэ радзей. З усіх тых, што наведвалі нас, памятаю аднаго чалавека, прыезд якога на абед разгладжваў іншы раз зморшчны майго бацькі—Н. Н. Бахмецева. Н. Н. Бахмецеў, брат кульгавага генерала і таксама генерал, але даўно ў адстаўцы, сябраваў з ім яшчэ ў часе іх службы ў Ізмайлайскім палку. Яны разам куцлі з ім пры Екацерыне, пры Паўлу абодва былі пад ваенным судом: Бахмецеў за тое, што страліўся з кімсьці, а мой бацька за тое, што быў секундантам; потым адзін паехаў у чужыя краі—турыстам, а другі ў Уфу—губернатарам. Падабенства паміж імі не было. Бахмецеў, дзяబёлы, здаровы і прыгожы стары, любіў і добра паесці, і выпіць крыху, любіў вясёлую гутарку і шмат што іншае. Ён выхваляўся, што некалі з'ядаў са сто подавых піражкоў, і мог, гадоў у шэсцьдзесят, без шкоды для сябе з'есці да тузіна грачнёвых бліноў, патануўших у лужы масла; гэтых вопытаў я быў не раз сведкаю.

Бахмецеў меў пэўны ўплыў або, прынамсі, трymаў майго бацьку ў вуздзе. Калі Бахмецеў зауважаў, што мой бацька ўжо зусім не ў настроі, ён на-дзяваў каплялюш і, шаркаючи па-ваеннаму нагамі, казаў:

— Да пабачэння,—ты сёння хворы і дурны; я хацеў абедаць, але я за абедам цярпець не могу кіслых твараў! Гегарсамер дынер!<sup>1</sup>

А бацька мой, у выглядзе глумачэння, казаў мне:

— Impressario!<sup>2</sup>, які жывы яшчэ Н. Н. Слава богу, здаровы чалавек, яму зразумець нельга нашага брата, Іова щматпакутнага; мароз у дваццаць градусаў, ён імчыцца ў санках, хоць бы сабе што... з Пакроўкі... а я дзя-кую богу кожную ранцу, што прачнуўся жывы, што яшчэ дыхаю. О... о... ох! нездарма прыказка гаворыць: съты галоднага не разумее!

Большай выбачлівасці нельга было ад яго чакаць.

Калі-ні-калі даваліся сямейныя абеды, на якіх бываў Сенатар, Голахва-ставы і іншыя, і гэтыя абеды даваліся не дзеля прыязні і няспросту, а грунтаваліся на глыбокіх эканоміка-палітычных меркаваннях. Так, 20 лу-тага, у дзень Льва Катанскага, г. зн. на імяніны Сенатара, абед быў у нас, а 24 чэрвеня, гэта значыць на Івана,—у Сенатара, што апрача маральнага прыкладу брацкай любви, пазбаўляла аднаго і другога ад куды большага абеду ў сябе.

Потым былі розныя habittes; тут з'яўляўся ex-officio<sup>3</sup> Карл Іванавіч Зоненберг, які, глынуўшы дома перад самым абедам чарку гарэлкі і заку-сіўшы рэвельскай кількай, адмаўляўся ад малюсенькай чаракі нейкай асабліва настоенай гарэлкі; часам прыязджаў апошні французскі настаўнік мой, старая скнара, з дзёрзкай мордай і пляткар. Monsieur Thirlé так часта памыляўся, наліваючи віно ў шклянку, замест піва, і выпіваючи яго дзеля прабачэння, што бацька мой пасля казаў яму:

— З правага боку вашага стаіць vin de Graves, вы зноў не памылі-цеся,—і Тыр'е, піхаючи вялізную шчапотку табаку ў широкі і ўздзёрнуты ў адзін бок нос, сыпаў табак на талерку.

У ліку гэтых наведвальникаў адна асоба была надзвычай камічная. Невялікі лысенкі стары чалавечак, заўсёды адзеты ў вузенъкі і кароткі фрак і ў камізэльку, якая канчалася там, дзе цяпер камізэлька, уласна, пачынаецца, тоненькай трысцінкай,—ён уяўляў усёй сваёй фігурай дваццаць год назад, у 1830—1810 год, а у 1840—1820 год. Дмитрый Іванавіч Піменаў, стацкі советнік па чыну, быў адным з начальнікаў Шэрэмечеўскага странна-

<sup>1</sup> Пакорны слуга!

<sup>2</sup> Прадпрымальны!

<sup>3</sup> Па абавязку.

прыімнага дома і прытым займаўся літаратурай. Скупа адароны прыродай і выхаваны на сентыментальных фразах Карамзіна, на Мармантэле і Марыво, Піменаў мог стаць сярэднім братам паміж Шалікамі і В. Панаевым. Вольтэрам гэтай шаноўнай фалангі быў начальнік тайной паліцыі пры Александру—Якаў Іванавіч дэ-Санглен; яе маладым чалавекам, шмат абязаўшым у будучым,—Пімен Арапаў. Усё гэта прымыкала да агульнага патрыярха—Івана Іванавіча Дмітрыева; у яго сапернікаў не было, а быў Васілій Льковіч Пушкін. Піменаў кожны аўторак з'яўляўся да „старога дзенда“ Дмітрыева, у яго дом на Садовай, разважаць аб харастве стылю і аб сапсанасці новай мовы\*. Дмітрый Іванавіч сам спакусіўся на слізкай арэне айчыннай славеснасці; спачатку ён выдаў Мыслі герцага Дэ-ла-Рошэ-Фуко, потым трактат аб жаночым харастве і прывабнасці. У гэтым трактаце, якога я не браў у руکі з шаснаццацігадовага ўзросту, я памятаю толькі доўгія параўнанні, падобныя да таго, як Плутарх параўноўвае герояў, бландынак з чорнавалосымі. „Хоць бландынка—тое, тое і тое, але чорнавалосая жанчына затое—тое, тое, і тое...“ Галоўная асаблівасць Піменава была не ў тым, што ён выдаваў калісьці кніжкі, ніколі нікім не чытаныя, а ў тым, што калі ён пачынаў рагатаць, то ён не мог спыніцца, і смех у яго вырастаў у прыпадкі коклюша, з выбухамі і глухімі раскатамі. Ён ведаў гэта і таму, прадчуваючы што-небудзь смешнае, ужываў паступова свае меры: вымаў насыную хустачку, глядзеў на гадзіннік, зашпіляў фрак, закрываў абодвумя рукамі твар і, калі надыходзіў крызіс, уставаў, паварочваўся да сценкі, упіраўся ў яе і мучыўся поўгадзіны і больш; потым, стомлены ад параксізма, чырвоны, абціраючы пот з лысай галавы, ён садзіўся, але яшчэ доўга потым яго схватвала.

Зразумела, мой бацька не ставіў яго ні ў грош; ён быў ціхі, добры, нязграбны, *літаратор* і бедны чалавек,—значыцца, па ўсіх умовах стаяў за цэнзам; але яго сударгавую смехатлівасць ён вельмі добра зауважыў, таму ён прымушаў яго смяяцца да таго, што ўсе астатнія пачыналі, пад яго ўплывам, таксама неяк ненатуральна рагатаць. Віноўнік гэтага глуму, крыху ўсміхаючыся, глядзеў тады на нас, як чалавек глядзіць на вазню шчанюкоў.

Часам мой бацька рабіў з няшчасным аматарам жаночага хараства і прывабнасці жахлівыя рэчы.

— Інжынер-пalkоунік такі-та,—дакладваў чалавек.

— Прасі,—казаў мой бацька і, звяртаючыся да Піменава, дадаваў:

— Дмітрый Іванавіч, калі ласка, будзьце асцярожны пры ім; у яго няшчасны щік, калі ён гаворыць, то неяк дзіўна заікаецца, нібы ў яго хранічная адрышка.—Пры гэтым ён зусім праўдападобна прадстаўляў пalkоуніка.—Я ведаю, вы чалавек смехатлівы,—калі ласка, устрымайцесь.

Гэтага было досыць. На другім слове інжынера Піменаў вымаў хустку, рабіў зонцік з рукі і, нарэшце, ускокваў.

Інжынер глядзеў са здзіўленнем, а бацька мой гаварыў мне спакойней-шым тонам:

— Што гэта з Дмітрыем Іванавічам? Il est malade<sup>1</sup>, гэта—спазмы; скажы, каб хутчэй падалі шклянку халоднай вады ды прынёслі адэкалон.

Піменаў хапаў у падобных выпадках капялюш і рагатаў да Арбацкіх варот, спыняючыся на скрыжаваннях і абапіраючыся на ліхтаровыя слупы.

Ён на працягу некалькіх гадоў заўсёды праз нядзелю абедаў у іас, і аднолькава яго акуратнасць і неакуратнасць, калі ён прапускаў, сердзілі майго бацьку, і ён папікаў яго. А добры Піменаў усё-такі хадзіў і хадзіў пешатою ад Красных варот на Старую Канюшанную да таго часу, пакуль

<sup>1</sup> Ен хворы.

не памёр, і прытым зусім не смешна. Адзінокі, халасты стары чалавек, пасля доўгай хворасці, паміраючымі вачыма бачыў, як яго эканомка забірала яго рэчы, адзенне, нават бялізну з пасцелі, пакідаючи яго без уся-  
кага догляду.

Але сапраўдныя *souffre-douleur*<sup>1</sup> абеду былі розныя бабулі, убогія і вандруючыя прыжывалкі княгіні М. А. Хаванская (систры майго бацькі). Для перамены, а часткова для таго, каб даведацца, што чуваць у доме ў нас, ці не было сваркі паміж панамі, ці не біўся повар са сваёй жонкай, і ці не даведаўся пан, што Палашка або Ульяша з прыбыткам,—прыходзілі яны часам у святы на цэлы дзень. Трэба адзначыць, што гэтыя ўдовы яшчэ незамужнімі, гадоў сорак, пяцьдзесят назад, былі *прыбежныя* да дому княгіні і княжны Мешчэрскай і з таго часу ведалі майго бацьку; што за гэты прамежак ад маладога бадзяння да старога вандроўніцтва яны гадоў дваццаць сварыліся з мужамі, стрымлівалі іх ад п'янства, даглядалі іх у паралічы і занеслі іх на могілкі. Адны цягалися з якім-небудзь гарнізонным афіцэрам і бярэменем дзяцей у Бесарабіі, другія былі гадамі пад судом з мужамі, і ўвесь гэты вопыт жыццёвы пакінуў на іх сляды нястачі павятовых гарадоў, боязнь вяльможных людзей, дух самазневажэння і нейкі тулы фанатызму.

З імі бывалі сцэны дзівосныя.

— Ды ты што гэта, Анна Якімаўна, хворая ці што, нічога не ясі?—  
пытаецца мой бацька.

Скурчаная, з паношаным і вылінялым тварам бабулька, удава нейкага наглядчыка ў Крэменчугу, ад якой заўсёды моцна пахла нейкім пластырам, адказвала, уніжаючыся вачымі і пальцамі:

— Даруйце, бацюхна, Іван Алексеевіч, дапраўды-с, мне ўжо сорамна-с; ды так-с, па-старасвецку-с, ха, ха, ха, цяпер спажынкі.

— Ах, якая нуда! Набожнасць усё! Не тое, матухна, паганіць, што ў вусны ўваходзіць, а тое, што з вуснаў; адно есці, ці другое—адзін вынік; вось што з вуснаў выходзіць,—трэба сцерагчыся... плёткі ды аб бліжнім. Ну, лепш ты абедала-б дома ў такія дні, а то тут яшчэ турак прыдзе—яму пілаў патрэбен... у мяне не герберг *à la carte*<sup>2</sup>.

І спалоханая бабуля, якая мелася, апрача таго, папрасіць крупак ды муکі, кідалася на квас і салату, робячы выгляд, што шмат есць.

Але харектэрна тое, што варты было ёй або каму-небудзь з іх пачаць есці скаромнае ў пост, бацька мой (які ніколі не ўжываў поснага) казаў, жалобна ківаючы галавой:

— Не варты было-б, здаецца, Анна Якімаўна, на некалькі апошніх год, мяняць звычай продкаў. Я грашу, ем скаромнае, па мнству хвароб; ну, а ты, у твае гады, дзякаваць богу, усё жыццё шанавала пасты, і раптам... што за прыклад для *іх*.

Ён паказваў на прыслугу. І бедная бабуля зноў кідалася на квас ды на салату.

Сцэны гэтыя вельмі абуразі мяне; іншы раз я адважваўся заступацца і выказваў процілеглу думку. Тады бацька мой прыпадымаўся, здымав з сябе за кутасік аксамітную шапачку і, тримаючы яе ў паветры, дзякаўваў мне за навуку і прасіў пррабачыць забыўчывасць, а потым казаў бабулі:

— Жахлівы век! Дзіва хіба, што ты *ясі* скаромнае ў пост, калі дзееці вучашь бацькоў! Куды мы ідзем? Падумаць страшна! Мы з табой, на шчасце, не ўбачым.

<sup>1</sup> Казёл адпушчэння.

<sup>2</sup> Рэстаран з падачай па карце.

Пасля абеда мой бацька клаўся адпачыць гадзіны на паўтары. Дворня зараз-жа рассыпалася па поўпіўных ды па шынках. У сем гадзін гатавалі чай; тут часам хто-небудзь прыязджайд, часцей за ўсё Сенатар; гэта быў час адпачынку для нас. Сенатар прывозіў звычайна розныя навіны і расказваў іх з запалам. Бацька мой рабіў выгляд поўнай безуважлівасці, слухаючы яго, строїў сур'ёзную міну, калі той быў упэўнены, што смяшыць, і перапытваў, як быццам не чуў, у чым справа, калі той расказваў што-небудзь здзіўлячае.

Сенатару пападала і не так, калі ён супярэчыў або быў не адной думкі з меншым братам, што, аднак, здаралася вельмі рэдка; а часам без усякіх супяречнасцей, калі мой бацька быў асабліва не ў настроі. Пры гэтых коміка-трагічных сцэнах, што было найбольш смешна, дык гэта—натуральная запальчывасць Сенатара і фальшывая, штучная халаднакроўнасць майго бацькі.

— Ну, ты сёння хворы,—казаў нецярпліва Сенатар, хапаў капялюш і кідаўся ў дзвёры.

Раз узлаваны ён не мог адчыніць дзвярэй і штурхнуў іх з усёй сілы нагою, кажучы: „Што за праклътныя дзвёры!“

Мой бацька спакойна падышоў, адчыніў дзвёры ў процілеглы бок і зусім ціхім голасам заўважыў:

— Дзвёры гэтыя робяць сваю справу, яны адчыняюцца туды, а вы хочаце іх адчыніць сюды і злуецеся.

Пры гэтым трэба заўважыць, што Сенатар быў на два гады старэйшы за майго бацьку і гаварыў яму *ты*, а той, у якасці меншага брата,—*вы*.

Пасля Сенатара бацька мой ішоў у сваю спальню, кожны раз пытаўся, ці замкнёны вароты, атрымліваў пацвярджальны адказ, выяўляў некаторае сумненне інічога не рабіў, каб упэўніцца. Тут пачыналася доўгая гісторыя мыцця, прымочак, лякарстваў; камердынер падрыхтоўваў на століку каля пасцелі цэлы арсенал розных рэчаў: слоічкаў, начнікоў, каробачак. Стары звычайна чытаў з гадзіну Бур'ена „Mémorial de S-te Hélène“ і наогул розныя запіскі; за гэтым наставала ноц\*.

Так я пакінуў у 1834 наш дом, так застаў яго ў 1840, і так усё цягнулася да яго смерці ў 1846 годзе.

У гадоў трыццаты, вярнуўшыся з ссылкі, я зразумеў, што ў шмат чым мой бацька меў падставу, што ён, на няшчасце, абразліва добра ведаў людзей. Але ці мая была віна, што ён і самую ісціну прапаведваў такім абураючым для юнага сэрца чынам? Яго розум, ахалоджаны доўгім жыццём сярод людзей сапсаваных, паставіў яго *en garde*<sup>1</sup> супрощаць усіх, а роўна-душнае сэрца не патрабавала прымірэння; ён так і астаўся ў варожых адносінах з усімі на свеце.

Я яго застаў у 1839, а яшчэ больш у 1842, слабым і ўжо, сапраўды, хворым. Сенатар памёр,—пустата каля яго была яшчэ большая, нават і камердынер быў другі, але ён сам быў той-же,—адны фізічныя сілы здрадзілі: той-же злы розум, тая-же памяць, ён таксама-же цяніў усіх дробязямі, і нязменны Зоненберг меў, як і раней, прытулак у старым доме і выконваў камісіі.

Тады толькі я ацаніў усю бязрадаснасць гэтага жыцця; з балочым сэрцам глядзеў я на сумны сэнс гэтага самотнага, пакінутага існавання, што згасала на сухой, жорсткай, камяністай пустэчы, якую ён сам стварыў каля сябе, але якую змяніць было яму не пад сілу; ён ведаў гэта, бачыў блізкую смерць і, пераламваючы слабасць і нядужасць, заў-

<sup>1</sup> На старожы.

зята і ўпартага стрымліваў сябе. Мне было бязмерна шкада старога, але нічога не зробіш,—ён быў непрыступны.

... Ціха праходзіў я часам каля яго кабінета, калі ён, седзячы ў глыбокім крэсле, жорсткім і нязручным, акружаны сваімі сабачкамі, адзін-адзінюткі гуляў з маім трохгадовым сынам. Здавалася, сціснутыя рукі і здрантвельня нервы старога распускаліся ў прысутнасці дзіцяці, і ён адпацьваў ад бесперапыннай трывогі, барацьбы і прыкрасці, у якой падтримліваў сябе, дакранаючыся паміраючай рукой да калыскі.

## РАЗДЕЛ VI\*

*Крэмлёўская экспедыцыя.—Маскоўскі ўніверсітэт.—Хімік.—Мы.—Малаўская гісторыя.—Халера.—Філарэта.—Сунграўская справа.—В. Пасек.—Генерал Лесоўскі.*

О, годы светлых вольных дум  
И беспредельных упований!  
Где смех без желти, пира шум?  
Где труд, столь полны ожиданий?  
(„Юмор“)

Не гледзячы на злавесныя прароцтвы кульгавага генерала, бацька мой уладзіў-такі мяне на службу да князя Н. Б. Юсупава ў Крэмлёўскую экспедыцыю. Я падпісаў паперу, тым справа і скончылася, больш я пра службу нічога не чую, апрача таго, што гады праз тры Юсупаў прыслаў дварэцкага архітэктара,—які заўсёды крычаў такім голасам, як быццам ён стаяў на рыштаваннях пятага паверху і адтуль што-небудзь загадваў работнікам у падвале,—паведаміць, што я атрымаў першы афіцэрскі чын. Усе гэтыя цуды, адзначым мімаходам, былі непатрэбны: чыны, атрыманыя службай, я адразу нагнаў, вытрымаўшы экзамен на кандыдата; з-за якіх-небудзь двух-трох гадоў старшынства не варта было клапаціцца. А тым часам, гэтая мнімая служба ледзь не перашкодзіла мне паступіць ва ўніверсітэт. Совет, бачачы, што я лічуся ў канцылярыі Крэмлёўскай экспедыцыі, адмовіў мне ў праве трymаць экзамен.

Для служачых былі асобыя курсы пасля абеда, надзвычай абмежаваныя і даваўшыя права на так званыя „камітэцкія экзамены“. Усе гультай з грашыма, панічы, якія нічому не вучыліся, усё, што не хацела служыць у ваенай службе і спяшалася атрымаць чын асэсара, трymала камітэцкія экзамены; гэта было нешта падобнае на залатыя прыскі, адданыя старым прафесарам, даваўшым *privatissime*<sup>1</sup> па дваццаць рублёў за ўрок.

Пачаць маё жыцце гэтымі каўдзінскімі фуркуламі<sup>2</sup>\* навукі далёка не супадала з маймі мыслямі. Я сказаў рашуча майму бацьку, што калі ён не знайдзе другога сродку, я падам у адстаўку.

Бацька мой злаваў, казаў, што я сваімі капрyzамі перашкаджаю яму ўладзіць маю кар'еру, лаяў настаўнікаў, якія напакавалі мне галаву гэтым глупствам, але, убачыўши, што ўсё гэта вельмі мала мяне закранае, адважыўся ехаць да Юсупава.

Юсупаў рассудзіў справу ў адзін момант, часткова па-панську і часткова па-татарску. Ён паклікаў сакратара і загадаў яму напісаць водпуск на тры гады. Сакратар памяўся, памяўся і далажыў са страхам папалам, што водпуск больш чым на чатыры месяцы нельга даваць без высачайшага дазволу.

<sup>1</sup> Прыватным чынам.

<sup>2</sup> Цяснінамі.

— Якое глупства, браток,—сказаў яму князь,—што ж тут думаць! Ну—у водпуск нельга,—піши, што я камандырую яго для ўдасканалення ў науках слухаць універсітэцкі курс.

Сакратар напісаў, і на другі дзень я ўжо сядзеў у амфітэатры фізіка-матэматычнай аудыторыі\*.

У гісторыі рускай асветы і ў жыцці двух апошніх пакаленняў Маскоўскі ўніверсітэт і Царскесельскі ліцэй адыгрываюць значную ролю\*.

Маскоўскі ўніверсітэт вырас у сваім значенні разам з Москвою пасля 1812 года; разжалаваная імператарам Петром з царскіх сталіц, Москва была ўзведзена імператарам Напалеонам (колькі воляю, а ўдвая больш супроць волі) у сталіцу народа рускага. Народ здагадаўся па болю, які адчуваў пры вестцы, што яна занята непрыяцелем, аб сваёй кроўнай сувязі з Москвой. З таго часу пачалася для яе новая эпоха. У ёй ўніверсітэт больш і больш становіўся асяродкам рускай асветы. Усе намаганні для яго развіцця былі злучаны: гісторычнае значэнне, геаграфічнае пала-жэнне і адсутнасць цара.

Моцна ўзбуджаная дзейнасць розуму ў Пецербургу, пасля Паўла, цяжка замкнулася 14 снежнем. З'явіўся Нікалай\* з пяццю шыбеніцамі, з катаржнай работай, белым рэмнем і блакітным Бенкендорфам.

Усё пайшло назад; кроў кінулася да сэрца; дзейнасць, нябачная зна-дворку, закіпала, тоячыся ўнутры. Маскоўскі ўніверсітэт устаяў і пачаў першы выяўляцца з-за ўсеагульнага туману. Гасудар яго ўзненавідзеў з палежаеўскай гісторыі. Ён прыслал А. Пісарэву, генерал-маёра „Калуж-скіх вечароў“\*, папячыцелем; загадаў студэнтаў адзець у мундзірныя сурдуты, загадаў ім насіць шпагу, потым забараніў насіць шпагу, аддаў Палежаева ў салдаты за вершы, Касценецкага з таварышамі—за прозу, зніштожыў Крыцкіх\* за блюст, адправіў нас у ссылку за сен-сіманізм, пасадзіў князя Сергея Міхайлавіча Галіцына папячыцелем і не займаўся больш гэтым „рассаднікам распustы“, пабожна рапачы маладым людзям, скончыўшым курс у ліцэі і ў школе правазнаўства, не ісці ў яго.

Галіцын быў дзіўны чалавек; ён доўга не мог прызывицца да таго непарацку, што калі прафесар хворы, то і лекцыі няма; ён думаў, што наступны *на чарзе* павінен быў яго замяніць, так што айцу Терноўскаму прышлося-б іншы раз чытаць у клініцы пра жаночыя хваробы, а акушору Рыхтэру—тлумачыць бессемянное зачацце\*.

Але, не гледзячы на гэта, уплыў апальнага ўніверсітэта ўзрастай: у яго, як у агульны рэзервуар, уліваліся юныя сілы Расіі з усіх бакоў, з усіх слаёў; у яго залах яны ачышчаліся ад забабонаў, набраных ля хатніга ачага, прыходзілі да аднаго ўзроўню, браталіся між сабой і зноў разліваліся ва ўсе бакі Расіі, ва ўсе слай яе.

Да 1848 года ўклад нашых ўніверсітэтаў быў чиста дэмакратычны. Дзверы іх былі адчынены кожнаму, хто мог вытрымаць экзамен і не быў ні прыгонным, ні селянінам, які не зволены сваёй абшчынай. Нікалай усё гэта перайначыў, ён абмежаваў прыём студэнтаў, павялічыў плату свое-коштных і дазволіў аслабаніць ад яе толькі бедных *дваран*. Усё гэта належыць да раду бязглузых мер, якія знікнуць з апошнім дыханнем гэтага тормаза, трапішага на рускае кола, разам з законамі аб пасах, аб рэлігійнай нецярпімасці і інш.<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Дарэчы, вось яшчэ адна з бацькаўскіх мер „незабыўнага“ Нікалая. Выхаваўчыя дамы прыказы грамадскага прыглядзу з'яўляюцца адным з лепшых помнікаў екацерынінскага часу. Самая мысль заснавання больніц, багадзельняў і выхаваўчых дамоў на долі ад процэнтаў, якія ссудныя банкі атрымліваюць ад абароту капиталамі, вельмі разумная.

Установы гэтыя прыжыліся, ламбарды і прыказы багацелі, выхаваўчыя дамы і богаўгодныя установы цвілі настолькі, настолькі дапускала агульнае казнікрадства чыноўнікаў. Дзеци, што прыносіліся ў выхаваўчы дом, часткова аставаліся там, часткова раздаваліся

Пірэстая моладзь, што прышла зверху, знізу, з поўдня і поўначы, хутка сплаўлялася ў кампактную масу таварыства. Грамадскія рознасці не мелі ў нас таго зневажальнага ўплыву, які мы сустракаем у англійскіх школах і казармах; пра англійскія ўніверсітэты я не гавару; яны існуюць выключна для арыстакраты і для багатых. Студэнт, які ўздумаў-бы ў нас выхавацца сваёй *белай косцю* або багаццем, быў-бы адлучаны ад „вады і агню“, замучаны таварышамі.

Знешнія рознасці, і то не глыбокія, што падзялялі студэнтаў, ішлі з іншых краін; так, напрыклад, медыцынскае аддзяленне, што знаходзілася па другім боку саду, не трымалася з намі так блізка, як іншыя факультеты; да таго-ж большасць яго складалася з семінарыстаў і немцаў Немцы трымалі сябе краіху ў баку і былі вельмі прасякнуты заходне мяшчанскаем духам. Усё выхаванне няшчасных семінарыстаў, усе іх разуменні былі зусім іншыя, чым у нас, мы гаварылі рознымі мовамі; яны, вырасшыя пад ўцікам манаушаскага дэспатызма, забітыя сваёй рыторыкай і тэалогіяй, зайдзросці нашай вольнасці; мы злавалі на іхнюю хрысціянскую пакорнасць<sup>1</sup>.

Я паступіў на фізіка-матэматычнае аддзяленне, не гледзячы на тое, што ніколі не меў ні вялікай здольнасці, ні вялікага імкнення да матэматыкі. Вучыліся ёй мы з Нікам у аднаго настаўніка, якога мы любілі за яго анекдоты і расказы; пры ўсёй сваёй цікавасці, ён наўрад ці мог развіць асаблівую ахвоту да сваёй науки. Гі ведаў матэматыку ўключна да канічных сячэнняў, гэта значыць якраз столькі, колькі было патрэбна для падрыхтоўкі гімназістаў да ўніверсітэта; сапраўдны філософ, ён ніколі не пацікавіўся зірнуць ва „універсітэтскія часткі“ матэматыкі. Асабліва характэрна пры гэтым, што ён толькі адну кнігу і чытаў, і чытаў яе заўсёды, гадоў дзесяць, гэта Франкераў курс, але маючи стрыманыя характеристары і не ахвотнік да раскошы, ён не ішоў далей пэўнай старонкі.

Я выбраў фізіка-матэматычны факультэт, таму што ў ім-же выкладаліся прыродазнаўчыя науки, а да іх іменна ў гэты час развілася ў мяне вялікая цікавасць.

Даволі дзіўная сустрэча прывяла мяне да гэтых заняткаў.

Пасля славутага падзелу маёнтка ў 1821 годзе, пра які я рассказваў, „старэйшы брацец“ пераехаў на жыццё ў Пецербург. Даўно пра яго нічога не было чуваць, як раптам пайшлі чуткі, што ён ажаніўся. Яму было ўжо за шэсцьдзесят год тады, і ўсе ведалі, што, апрача поўнагоддя сына, у яго былі яшчэ дзеци. Ён іменна ажаніўся з мацерай старэйшага сына, „маладой“ таксама было за пяцьдзесят. Гэтым шлюбам ён „прыян-

---

сялянкам у вёску; апошнія рабіліся сялянамі, першыя выхоўваліся ў самой установе. З іх сартавалі найбольш здольных для далейшага праходжання гімназічнага курса, аддаючы менш здольных у навучанне рамёствам або ў тэхналагічны інстытут. Тое самае з дзяўчынкамі: адны падрыхтоўваліся да рукадзеляў, другія да пасады нянецак і, нарэшце, самыя здольныя — у класныя дамы і ў губернанткі. Усё ішло як не трэба лепш. Але Нікалай і гэты установе занес страшны ўдар. Кажуць, што імператрыца, сустрэўшы раз у дому ў аднаго са сваіх прыбліжаных выхавальніцу яго дзяцей, начала з ёю гутарку і, вельмі здавалася ёю, запыталася, дзе яна выхоўвалася, тая сказала ёй, што яна з „панінераў выхаваўчага дома“. Кожны падумае, што імператрыца падзякавала за гэта начальства. Не, гэта ёй дало повад падумаш аб tym, што *непрыстойна* даваць такое выхаванне падкінутым дзецям.

Праз некалькі месяцаў Нікалай *пераўёў* вышэйшыя класы выхаваўчых дамоў у *обер-афіцэрскі інстытут*, гэта значыць забараніў больш змяшчаць выхаванцаў у гэтыя класы, а замяніў іх *обер-афіцэрскімі дзецимі*. Ен нават падумаў пра меру больш радыкальную, — ён забараніў у губернскіх установах, у прыказах прымаць нованароджаных дзяцей. Лепшы каментарый на гэту разумную меру — у справаздачы міністра юстыцы, у графе „Дзетазабойстваў“. А. Г.

<sup>1</sup> У гэтых адносінах ёсьць ужо велізарны поспех; усё, што я чую за апошні час пра духоўную акадэміі і нават семінары, пацвярджае гэта. Зразумела, што ў гэтым вінавата не духоўнае начальства, а дух вучняў. А. Г.

чаў", як казалі даўней, свайго сына. Чаму-ж не ўсіх дзяцей? Нялёгка было сказаць чаму, калі-б галоўная мэта, з якой ён усё гэта рабіў, была невядома: ён хацеў аднаго,—пазбавіць сваіх братоў спадчыны, і гэтага ён дасягаў цалкам „прывенчваннем" сына. У вядомую паводку 1824 года старога заліло вадою ў карэце, ён прастудзіўся, захварэў і ў пачатку 1825 года памёр.

Пра сына хадзілі нейкія дзіўныя чуткі: казалі, што ён быў нелюдзімы, ні з кім не знаўся, заўсёды сядзеў адзін, займаўся хіміяй, праводзіў жыщё за мікраскопам, чытаў нават у часе абеду і ненавідзеў жанчын. Пра яго сказана ў „Горы ад розума":

Он хімік, он ботанік,  
Князь Федор, наш племяннік,  
От женщін бегает и даже от меня \*.

Дзядзькі, перанёшыя на яго злабу, якую мелі супроць бацькі, не называлі яго інакш, як „Хімік", надаючы гэтаму слову адмоўны сэнс і падразумываючы, што хімія зусім не можа быць заняткам прыстойнага чалавека.

Бацька перад смерцю страшэнна ўціскаў сына; ён не толькі зневажаў яго карцінай сівой бацькаўскай распustы,—распustы цынічнай, але праста рэўнаваў яго да сваёй сералі. Хімік раз хацеў расквітацца з гэтым няўдалым жыщём пры дапамозе лауданума; яго выратаваў таварыш, з якім ён займаўся хіміяй. Бацька перапалохаўся і перад смерцю стаў лагаднейшы да сына.

Пасля смерці бацькі Хімік даў адпускную няшчасным адаліскам, зменшы напалову цяжкі аброк, ускладзены бацькам на сялян, дараваў нядоімкі і дарма аддаў рэкрукція квітанцы, якія прадаваў ім стары, аддаючы дваровых у салдаты.

Гады праз паўтара ён прыехаў у Москву. Мне хацелася яго бачыць: я яго любіў за сялян і за несправядлівую непрыязнь да яго з боку яго дзядзькоў.

Адною раніцою з'явіўся да майго бацькі невялікі чалавек у залатых акулярах, з вялікім носам, з напалову страчанымі валасамі, з пальцамі, апечанымі хімічнымі рэагенцыямі. Бацька мой сустрэў яго халодна, непрыязна; пляменнік адказваў той-же манетай і не горш чаканенай; памераўшыся, яны пачалі гаварыць пра старонія прадметы са знадворнай раўнадушнасцю і развіталіся пачціва, але з затоенай злосцю адзін на другога. Бацька мой убачыў, што баец яму не ўступіць.

Яны ніколі не збліжаліся потым. Хімік ездзіў вельмі рэдка да сваіх дзядзькоў; апошні раз ён бачыўся з маім бацькам пасля смерці Сенатара; ён прыязджаў прасіць у яго пазычыць тысячу трыццаць рублёў на куплю зямлі. Бацька мой не даў; Хімік узлаваўся і, паціраючы рукою нос, зусмешкай яму заўважыў: „Якая-ж тут рызыка? У мяне маёntak радавы, я бяру гроши для яго ўдасканалення, дзяцей у мяне няма, і мы адзін па адным наследнікі". Сямідзесяціцігадовы стары ніколі не мог дараваць пляменніку гэтай выхадкі.

Я пачаў час ад часу наведваць яго. Жыў ён надзвычай своеасабліва; у вялікім доме сваім на Тверскім бульвары займаў ён адзін малюсенькі пакоік для сябе і адзін для лабараторыі. Старэнкая маці яго жыла праз карыдор у другім пакоі; астатніе было запушчана і аставалася ў тым самым выглядзе, у якім было пры ад'ездзе яго бацькі ў Пецербург. Счарнеўшыя кандэлябры, надзвычайная мэбля, усякія рэдкасці, настенны гадзіннік, нібыта куплены Петром I у Амстэрдаме, крэслы, нібыта з дому Станіслава Лещынскага, рамы без карцін, карціны, павернутыя да сцяны,—усё гэта, паставленае сяк-так, напаўняла трох вялікія залы, не апаленныя і не асветленныя. У пярэднім пакоі людзі іграли звычайна на турбане і курылі

(там, дзе раней яны ледзьве адважваліся дыхаць і маліца). Чалавек за пальваў свечку і вёў гэтай аружэйнай палатай, заўажаючы кожны раз, што плащча здымаш не трэба, што ў залах вельмі халодна; густы слой пылу пакрываў рагатыя і кур'ёзныя рэчы, якія адлюстроўваліся і рухаліся разам са свечкай у вычварных лоstrах; салома, што асталася ад упакоўкі, спакойна ляжала сям-там разам са стрыжанай паперай і вяроўкамі.

Рад гэтых пакояў даводзіў, нарэшце, да дзвярэй, завешаных каўром, якія вялі ў страшэнна напалены кабінет. У ім Хімік, у забруджаным халце на вавёрчынм футры, сядзеў безвыходна, абкладзены кнігамі, абстаўлены слоічкамі, рэтортамі, тыгелямі, прыладамі. У гэтым кабіненце, дзе цяпер панаваў мікраскоп Шэвалье, пахла хлорам і дзе адбываліся за некалькі год да гэтага страшныя, абураочыя справы,—у гэтым кабіненце я нарадзіўся. Бацька мой, вярнуўшыся з чужых краін, да сваркі з братам, спыняўся на некалькі месяцаў у яго доме, і ў гэтым-же дому нарадзілася моя жонка ў 1817 годзе. Хімік гады праз два прадаў свой дом, і мне зноў траплялася бываць у ім на вечарах у Свербеева, спрачаца там аб пан-славізме і злаваца на Хамякова, які ніколі ні на што не злаваўся. Пакой былі перабудованы, але пад'езд, сені, лесніца, пярэдні пакой—усё астаслося, таксама і маленькі кабінет астаўся.

Гаспадарка Хіміка была яшчэ менш складаная, асабліва, калі маці яго выезджала на лета ў падмаскоўную, а з ёю і повар. Камердынер яго з'яўляўся гадзіны ў чатыры з кафейнікам, распускаў у ім крыху моцнага бульёну і, карыстаючыся хімічным горнам, ставіў яго на агонь разам з рознымі ядамі. Потым ён прыносіў з шынка палову рабчыка і хлеб,—на гэтым канчаўся ўвесь яго абед. Пасля абеду камердынер мыў кафейнік, і ён уваходзіў у свае натуральныя правы. Увечары зноў з'яўляўся камердынер, здымаш з канапы тыгравую скuru, што асталася ў спадчыну ад бацькі, і гурбу кніг, пасцілаў просьціну, прыносіў падушкі і коўдру, і кабінет таксама-ж лёгка ператвараўся ў спальню, як у кухню і сталовую.

З самага пачатку нашага знаёмства Хімік убачыў, што я сур'ёзна займаюся, і пачаў угаварваць, каб я кінуў „пустыя“ заняткі літаратурай і „небяспечныя без усякай карысці“—палітыкай, а ўзяўся-б за прыродазнаўчыя науки. Ён даў мне прамову Кіев'е аб геалагічных пераваротах і Дэ-Кандолеву раслінную органаграфію. Бачачы, што чытанне ідзе на карысць, ён прапанаваў свае дасканалыя зборы, прылады, гербары і нават сваё кіраўніцтва. Ён на сваёй глебе быў вельмі цікавы, надзвычай вучоны, дасціпны і нават далікатны; але для гэтага не трэба было хадзіць далей за малпаў; ад каменняў да арангутанга яго ўсё цікавіла, далей ён неахвотна ішоў, асабліва ў філасофію, якую лічыў балбатнёй. Ён не быў ні кансерватар, ні адстали чалавек, ён праста не верыў у людзей, гэта значыць верыў, што эгаізм—выключны пачатак усіх дзеянняў, і лічыў, што яго стрымліваюць толькі вяр'яцца адных і невуцтва других.

Мяне абураў яго матэрыялізм. Павярхоўны і са страхам папалам вольтэрыянізм наших бацькоў нічым не быў падобны да матэрыялізма Хіміка. Яго погляд быў спакойны, паслядоўны, закончаны; ён нагадваў пэўны адказ Лаланда Напалеону.

— Кант прымае гіпотэзу бога,—сказаў яму Банапарт.

— Sire<sup>1</sup>,—адказаў астроном,—мне ў маіх занятках ніколі не здаралася мець патрэбы ў гэтай гіпотэзе.

Атэізм Хіміка ішоў далей тэалагічных сфер. Ён лічыў Жафруа Сент-Лера містыкам, а Окена праста вар'ятам. Ён з тою пагардаю, з якою мой бацька згарнуў „Гісторыю“ Карамзіна, закрыў творы натурафілосафаў. „Самі выдумалі першыя прычыны, духоўныя сілы ды і здзіўляюцца потым,

<sup>1</sup> Гасудар.

што іх ні знайсі, ні зразумець нельга". Гэта быў мой бацька ў другім выданні, у іншым веку і інакш выхаваны.

Погляд яго становіўся яшчэ больш бязрадасным ва ўсіх жыццёвых пытаннях. Ён лічыў, што на чалавеку таксама мала ляжыць адказнасці за дабро і зло, як на зары; што ўсё—справа арганізацыі, акалічнасцей і ногул будовы нервовай сістэмы, ад якой *больш чакаюць, чым яна можа даць*. Сямейнага жыцця ён не любіў, гаварыў з жахам пра шлюб і наўна прызнаваўся, што ён пражыў трыццаць год, не кахаючы ніводнай жанчыны. Аднак, адзін цёплы струменьчык у гэтым ахалоджаным чалавеку яшчэ аставаўся, ён быў відаць у яго адносінах да старэнкай маці; яны многа цярпелі разам ад бацькі, бяды моцна злучыла іх; ён пяшчотна акружыў самотную і хваравітую старасць яе, наколькі ўмеў, спакоем і ўвагай.

Тэорый сваіх, апрача хімічных, ён ніколі не прапаведваў; яны выказваліся выпадкова, выклікаліся мною. Ён нават неахвотна адказваў на мае рамантычныя і філасофскія пярэчанні; яго адказы былі кароткія, ён іх рабіў усміхаючыся і з той далікатнасцю, з якою вялікі, стары мастыф гуляе са шпіцам, дазваляючы яму сябе тармашыць і толькі злёгку адганаючы лапай. Але гэта вось мяне і дражніла больш за ўсё, і я нястомна вяртаўся *à la charge*<sup>1</sup>, не выйграючы, аднак, ніводнага пальца глебы. Пазней, гэта значыць праз гадоў дванаццаць, я многа раз памінаў Хіміка так, як памінаў заўгары майго бацькі; зразумела, ён меў падставу ў трох чвэрцях усяго, з чым я не згаджаўся. Але-ж і я меў яе. Ёсьць ісціны,—мы ўжо гаварылі пра гэта,—якія, як палітычныя правы, не перадающа раней пэўнага ўзросту.

Уплыў Хіміка прымусіў мяне выбраць фізіка-матэматычнае аддзяленне; можа, яшчэ лепш было-б паступіць на медыцынскае, але бяды вялікай у тым няма, што я спачатку пасрэдна вывучыў, потым грунтоўна забыў дыферэнцыяльныя і інтэгральныя вылічэнні.

Без прыродазнаўчых навук няма ратунку сучаснаму чалавеку; без гэтай здаровай ежы, без гэтага строгага выхавання мыслі фактамі, без гэтай блізкасці да акружаючага нас жыцця, без пакоры перад яго незалежнасцю дзе-небудзь у душы астaeца манашская келля, і ў ёй—містычнае зерне, якое можа разліцца ўсёй вадой па ўсяму разуменню.

Перад сканчэннем майго курса Хімік паехаў у Пецербург, і я не бачыўся з ім да звароту з Вяткі. Праз некалькі месяцаў пасля маёй жаніцьбы, я ездзіў у потай на некалькі дзён у падмаскоўную, дзе тады жыў мой бацька. Мэта гэтай паездкі заключалася ў канчатковым прымірэнні з ім: ён ўсё яшчэ злаваў на мяне за мой шлюб.

Па дарозе я спыніўся ў Перхушкове, там, дзе мы столькі разоў спыняліся. Хімік мяне чакаў і нават прыгатаваў абед і дзве бутэлькі шампанскага. Ён праз чатыры або пяць год быў нязменна такі самы, толькі крыху пастарэў. Перад абедам ён запытаўся ў мяне зусім сур'ёзна:

— Скажыце, калі ласка, шчыра, ну як вы лічыце сямейнае жыццё, шлюб? Што, добра, хіба, ці не вельмі?

Я смяяўся.

— Якая смеласць з вашага боку,—гаварыў ён далей,—я дзіўлюся з вас; у нармальнym стане ніколі чалавек не можа адважыцца на такі страшны крок. Мне прапанавалі дзве-тры партыі, вельмі добрыя, але як я падумаю, што ў мяне ў пакоі будзе распарааджацца жанчына, будзе ўсё па-свойму парадкаваць, можа, будзе мне забараніць курыць мой табак (ён курыў нежынскія карашкі), узніміе шум, сумбур,—тады мяне апанаўвае такі страх, што я лічу за лепшае памерці на адзіноце.

<sup>1</sup> Аднаўляў спробу.

— Асташца мне ў вас начаваць ці ехаць у Пакроўскае? — запыталаўся я ў яго пасля абеда.

— Месца ў мяне хапае, — адказаў ён, — але для вас, я думаю, лепш ехаць; вы прыедзецце гадзін у дзесяць да вашага бацькі. Вы-ж ведаеце, што ён яшчэ злее на вас; ну, вечарам, перад сном у старых людзей звычайна нерви аслабленыя і вялікія; ён вас прыме, мабыць, куды лепш сёння, чым заўтра; раніцой вы яго знайдзецце зусім гатовым да змагання.

— Ха, ха, ха, як я пазнаю майго настаўніка фізіалогіі і матэрыялізма, — сказаў я яму, смеючыся ад души; — ваша заўвага так і прыгадала мне тыя шчаслівія часіны, калі я прыходзіў да вас, падобна да гётэўскага Вертэра, надакучаць майм ідэалізмам і выслушоўваць не без абурэння ваши ахалоджаючыя сэнтэнцы.

— Вы з того часу даволі перажылі, — адказаў ён, таксама смеючыся, — каб ведаць, што ўсе справы чалавечыя залежаць праста ад нерваў і ад хімічнага састава.

Пасля мы неяк разышліся з ім; мабыць, мы абодва былі не ў правах... Тым не менш, у 1846 ён напісаў мне пісьмо. Я пачынаў тады ўваходзіць у моду пасля першай часткі „Хто вінават?“ Хімік пісаў мне, што ён са смуткам бачыць, што я аддаю на пустыя заняткі мой талент. „Я з вамі прымірыўся за ваши „Пісьмы аб вывучэнні природы“; у іх я зразумеў (наколькі чалавечаму разуму можна разумець) віянецкую філасофію; навошта-ж, замест таго, каб весці далей сур'ёзную працу, вы пішаце казкі!“ Я адказаў яму некалькім прыяцельскім радкамі; тым наши зносіны і скончыліся.

Калі гэтая радкі трапіць на очы самому Хіміку, я папрашу яго іх прачытаць, кладучыся спаць у пасцель, калі нерви аслаблены, і ўпэўнен, што ён даруе мне тады прыяцельскую балбатню, тым больш, што я захоўваю сур'ёзную і добрую памяць аб ім\*.

Такім чынам, нарэшце, затворніцтва бацькаўскага дома скончылася. Я быў au large<sup>1</sup>; замест адзіноты ў нашым невялікім пакой, замест ціхіх і напалову патаемных спатканняў з адным Огарэвым, шумная сям'я ў семсот галоў акуружыла мяне. У ёй я больш аклімациўся за два тыдні, чым у бацькоўскім доме з самага дня нараджэння.

А бацькоўскі дом мяне праследаваў нават у сценах універсітэта, у выглядзе лакея, якому бацька мой загадаў мяне праважаць, асабліва калі я хадзіў пехатою. Цэлы семестр я стараўся пазбавіцца праважатага і наслізу афіцыяльна дабіўся гэтага. Я кажу „афіцыяльна“, таму што Пётр Фёдаравіч, мой камердынер, на якога была ўскладзена гэтая пасада, вельмі хутка зразумеў, па-першое, што мне непрыемна хадзіць з праважатым, па-другое, што самому яму куды прыемней быць у розных вясёлых месцах, чым у пярэднім пакой фізіка-матэматычнага факультэта, дзе ўсе прыемнасці абмяжоўваліся гутаркаю з двумя вартаўнікамі і ўзаемным частаваннем адзін другога і саміх сябе табаком.

Навошта пасылалі па мяне праважатага? Няўжо Пётр, які з маладых гадоў бываў пад чаркаю па некалькі дзён падрад, мог мяне спыніць у чым-небудз? Я лічу, што мой бацька і не думаў гэтага, але для свайго спакою ўжывала меры нядзейныя, але ўсё-ж такі меры, падобна да таго, як людзі, не веруючы, гавеюць. Рыса гэтая належыць нашаму старадаўніму памешчыцкаму выхаванню. Да сямі гадоў было загадана вадзіць мяне за руку па ўнутранай лесніцы, якая была крыху крутою; да адзінаццаці мяне мыла ў ночвах Вера Артамонаўна; потым, вельмі паслядоўна — па мяне, студэнта, пасылалі слугу і да дваццаці аднаго года мне не дазвалялася вяртацца дадому пасля паловы адзінаццатай. Я практична апынуўся на

<sup>1</sup> На прасторы.

волі і на сваіх нагах у ссылцы; калі-б мнёне не саслалі, мабыць, той-жа рэжым цягнуўся-б да дваццаці пяці год... да трыццаці пяці.

Як большая частка жувавых хлопчыкаў, выхаваных на адзіноце, я з такай шчырасцю і імклівасцю кідаўся кожнаму на шыю, з такой безразважнай неасцярожнасцю вёў прапаганду і так шчыра сам усіх любіў, што не мог не выклікаць гарачага адказу з боку аудыторыі, якая складалася з юнакоў амаль аднаго ўзросту (мне быў тады семнаццаты год).

Мудрыя правілы: з усімі быць ветлівым і ні з кім блізкім, нікому не давярацца,—столькі-ж дапамагалі гэтym збліжэнням, як неадступная думка, з якою мы ўступілі ва ўніверсітэт,—думка, што тут ажыццёвяцца нашы мары, што тут мы кінем насенне, пакладзем аснову саюзу. Мы былі ўпэўнены, што з гэтай аудыторыі выйдзе тая фаланга, якая пойдзе следам за Пестэлем і Рылеевым, і што мы будзем у ёй.

Моладзь была цудоўная на нашым курсе. Іменна ў гэты час абуджаліся ў нас больш і больш тэарэтычныя імкненні. Семінарская вывучка і шляхецкая лянівасць аднолькава знікалі, не замяняючыся яшчэ німецкім утылітарызмам, які запраўляе разум навукай, як поле гноем, для багацейшага жніва. Значная колькасць студэнтаў не лічыла больш навуку за неабходны, але нудны прасёлак, якім хутчэй абыяджаюць у калежскія асэсары. Узнікаўшыя пытанні не мелі нікага дачынення да табелі аб рангах.

З другога боку, навуковая цікавасць не паспела яшчэ вырадзіцца ў дактрынарызм; навука не адхіляла ад умяшання ў жыццё, што пакутвала навокал. Гэтае спачуванне да яго незвычайна ўздымала грамадзянскую маральнасць студэнтаў. Мы і нашы таварышы гаварылі ў аудыторыі адкрыта ўсё, што прыходзіла ў галаву; сышткі забароненых вершаў хадзілі з рук у рукі, забароненая кнігі чыталіся з каментарыямі, і пры ўсім гэтым я не памятаю ніводнага даносу з аудыторыі, ніводнага здрадніцтва. Былі баязлівыя маладыя людзі, якія ўхіляліся, адыходзілі, але і тыя маўчалі<sup>1</sup>.

Адзін пусты хлопчык, якога маці дапытвала пра малаўскую гісторыю, пад пагрозою прута, расказаў ёй сёе-тое. Пяшчотная маці, *арыстакратка* і княгіня, кінулася да рэктара і перадала данос сына як доказ яго раскайняния. Мы даведаліся пра гэта і мучылі яго да таго, што ён не астаўся да сканчэння курса<sup>\*</sup>.

Гісторыя гэтая, за якую і я пасядзеў у карцеры, варта таго, каб расказаць яе.

Малаў быў дурны, грубы і неадукаваны прафесар у палітычным аддзяленні. Студэнты пагарджалі ім, смяяліся з яго.

— Колькі ў вас прафесароў у аддзяленні?— запытаўся аднойчы папячель у студэнта ў палітычнай аудыторыі.

— Без Малава дзвеяць,—адказаў студэнт.

Вось гэты прафесар, якога трэба было адлічыць для таго, каб асталося дзвеяць, пачаў больш і больш рабіць дзёрзкасцей студэнтам; студэнты надумалі прагнаць яго з аудыторыі. Згаварыўшыся, яны прыслалі ў наша аддзяленне двух парламенцераў, запрашачы мяне прыйсці з дапаможным войскам. Я зараз-жа абвясціў заклік ісці вайною на Малава; некалькі чалавек пайшлі са мною. Калі мы прышлі ў палітычную аудыторию, Малаў ужо быў тут і бачыў нас.

Ва ўсіх студэнтаў на тварах быў напісаны страх: ну, а калі ён у гэты дзень не зробіць нікакі грубай заўвагі? Страх гэты хутка мінуў. Перапоўненая аудыторыя хвалівалася, і па ёй ішоў глухі, стрыманы гул. Малаў зрабіў нейкую заўвагу, началася шарканне.

<sup>1</sup> Тады не было інспектароў і субінспектароў, выконваючых пры аудыторыях ролю майго Петра Фёдаравіча. А. Г.

— Вы выказваеце вашы думкі як коні, нагамі,—заўважыў Малаў, як ўяўляў, мабыць, што коні думаюць галопам і рысю,—і бура ўзнялася; свіст, шыканне, крык: „Вон яго, вон яго! Pereat!”<sup>1</sup> Малаў, бледны, як палатно, зрабіў страшэннае намаганне аўладаць шумам—і не мог; студэнты ўскочылі на лаўкі. Малау ціха зышоў з кафедры і, скурчыўшыся, пачаў прабірацца да дзвірэй; аудыторыя—за ім, яго праводзілі праз універсітэтскі двор на вуліцу і выкінулі за ім яго калошы. Апошняя акаличнасць мела значэнне: на вуліцы справа набывала зусім іншы характар,—але, быццам, ёсьць на свеце маладыя людзі 17—18 год, якія думаюць пра гэта.

Універсітэтскі совет перапалохаўся і ўгаварыў папячыцеля паказаць справу скончанай і для таго вінаватых або так каго-небудзь пасадзіць у карцэр. Гэта было даволі разумна. Лёгка можа быць, што ў адваротным выпадку гасудар прыслал бы флігель-ад'ютанта, які для атрымання крыжа зрабіў-бы з гэтай справы змову, паўстанне, бунт і прапанаваў-бы ўсіх адправіць на катаржную работу, а гасудар памілаваў-бы ў салдаты. Бачачы, што парок пакараны і маральнасць перамагла, гасудар абмежаваўся тым, што зрабіў высачайшую ласку зацвердзіць волю студэнтаў і адставіў прафесара. Мы Малава прагналі да універсітэтскіх варот, а ён яго выгнаў за вароты. *Vae victis*<sup>2</sup> з Нікалем, але на гэты раз не нам наракаць на яго.

Такім чынам, справа закіпела\*. На другі дзень, пасля абеда прыцёгся да мяне вартаўнік з праўлення, сівы дзед, які сумленна браў *a la lettre*, што студэнты яму давалі гроши на гарэлку, і таму заўсёды трymаў сябе ў стане больш блізкім да п'янага, чым да цвярозага. Ён у абшлагу шынелі прынёс ад „лехтура“ запісачку,—мне было загадана з'явіцца да яго ў сем гадзін вечара. Следам за ім з'явіўся бледны і напалоханы студэнт з остзейскіх баронаў, які таксама атрымаў запрашэнне і належалі да няшчасных ахвяр, прыведзеных мною. Ён пачаў з таго, што асыпаў мяне папрокамі, потым прасіў парады, што яму гаварыць.

— Маніць ва ўсю, не прызначацца ні ў чым, апрача таго, што шум быў і што вы былі ў аудыторыі,—адказаў я яму.

— А рэктар запытае, чаму я быў у палітычнай аудыторыі, а не ў нашай?

— Як чаму? Ды хіба вы не ведаеце, што Радзіён Гейман не прыходзіў на лекцыю? Вы, не жадаючы траціць марна часу, пайшлі слухаць другую.

— Ён не паверыць.

— Гэта ўжо яго справа.

Калі мы ўваходзілі на універсітэтскі двор, я паглядзеў на майго барона: пухленкія шчочки яго былі вельмі бледныя, і наогул яму было дрэнна.

— Слухайце,—сказаў я,—вы можаце быць упэўнены, што рэктар пачыненне з вас, а з мяне; гаварыце тое-ж саме з варыяцыямі; вы-ж і сапраўды нічога асаблівага не зрабілі. Не забудзіце аднаго: за тое, што вы шумелі, і за тое, што хлусіце,—сама больш, вас пасадзіць у карцэр; а калі вы прагаворыцесь ды каго-небудзь пры мне заблытаеце, я раскажу ў аудыторыі, і мы атруцім вам ваша існаванне.

Барон абяцаў і сумленна стрымалі слова.

Рэктарам быў тады Двігубскі, адзін з астаткаў і ўзору дапатопных прафесароў або, лепш сказаць, *дапажарных*, гэта значыць да 1812 г. Яны вывеліся цяпер; з папячыцельствам князя Оболенскага, наогул, канчаеца патрыярхальны перыяд Маскоўскага універсітэта. У той час начальніцтва універсітэтам не займалася, прафесары чыталі і не чыталі, студэнты хадзілі і не хадзілі, і хадзілі прытым не ў мун-

<sup>1</sup> Няхай згіне!

<sup>2</sup> Гора пераможаным.

<sup>3</sup> Літаральна.

дзірных сурдутах а *l'instar*<sup>1</sup> конна-егерскіх, а ў рознай страшэйна экспэнтрычнай вopратцы, у малюсенькіх шапках, якія ледзьве трymаліся на нечапаных валасах. Прафесары складалі два станы або слai, якія мірна ненавідзелі адзін другога; адзін складаўся выключна з немцаў, другі з не-немцаў. Немцы, сярод якіх былі людзі добрыя і вучоныя, як Лодэр, Фішэр, Гільдэбрандт і сам Гейм, наогул вызначаліся няведаннем і нежаданнем вedaць рускай мовы, халоднакроўасцю да студэнтаў, духам заходняга кліентызма, рамесніцтва, непамерным курэннем сігар і велізарнай колькасцю крыжоў, якіх ніколі не здымалі. Не-немцы, з свайго боку, не ведалі ніводнай (жывой) мовы, апрача рускай, былі айчынна-рабалепныя, семінарска-нязграбныя, трymаліся, за выключэннем Мерзлякова, у чорным целе і, замест непамернага ўжывання сігар, ужывалі непамерна настойку. Немцы былі больш з Гетынгена, не-немцы—з папоўскіх дзяцей.

Двігубскі быў з не-немцаў. Выгляд у яго быў такі навучальны, што нейкі студэнт з семінарыстаў, прыходзячы па табель, падышоў да яго пад благаславенне і заўсёды называў яго „айцец-рэктар”. Пртым ён быў страшэнна падобны на саву з Аннай на шыі, як яго рысаваў другі студэнт, які атрымаў больш свецкую адукцыю. Калі ён, бывала, прыходзіў у нашу аудыторию з дэканам Чумаковым, або з Кацельніцкім, які загадваў шафай з надпісам „*Materіa Medica*”<sup>2</sup>, невядома нашто пражываўшай у матэматычнай аудыторыі, або з Рэйсам, выпісаным з Германіі за тое, што яго дзядзька добра ведаў хімію,—з Рэйсам, які, чытаючы па-французску, называў свяцільню *bâton de coton*<sup>3</sup>, яд—рыбай (*poisson*)<sup>4</sup>, а слова „молнія” так няшчасна вымаўляў, што шмат хто думаў, што ён лаецца,—мы глядзелі на іх вялікімі вачымі, як на збор выкапней, як на апошніх Абенсерагаў\*, прадстаўнікоў іншага часу, не так блізкага да нас, як да Трэд’якоўскага і Кастроў,—часу, у якім чыталі Хераскова і Княжына, часу добрата прафесара Дыльтэя, у якога былі два сабачкі: адзін заўсёды брахаў, другі ніколі не брахаў, за што ён вельмі спрavядліва называў аднаго *Баваркай*, а другога *Прудзёнkай*.

Але Двігубскі быў зусім не добры прафесар, ён прыняў нас надзвычай крута і быў грубы. Я плёў невядома што і быў непачцівы, барон падаграваў тое-ж самае. Раззлаваны Двігубскі загадаў з’явіцца на другую раніцу ў совет; там за поўгадзіны нас дапыталі, асудзілі, прыгаварылі паслалі сэнтэнцыю на зацверджанне князя Галіцына.

Толькі я паслеў у аудыторыі пяць або шэсць раз прадставіць у асобах студэнтам суд і расправу універсітэцкага сената, як раптам у пачатку лекцыі з’явіўся інспектар, рускай службы маёр і французскі танцмейстэр, з унтэр-афіцэрам і з загадам у руцэ—мяне ўзяць і завесці ў карцэр. Частка студэнтаў пайшла праваджаць, на дварэ таксама тоўпілася моладзь; відаць, мяне не першага вялі; калі мы праходзілі, усе махалі шапкамі, рукамі; універсітэцкія салдаты адсоўвалі іх назад, студэнты не ішлі.

У брудным падвале, які служыў за карцэр, я ўжо знайшоў двух арыштантаў: Арапетава і Орлова; князя Андрэя Оболенскага і Розенгейма пасадзілі ў другі пакой; усяго было шэсць чалавек, пакараных па малаўскай справе. Нас было загадана трymаць на хлебе і вадзе; рэктар прыслаў нейкі суп, мы адмовіліся і добра зрабілі: як толькі змерклася і універсітэт апусціў, таварыши прынеслі нам сыр, дзічыны, сігар, віна і лікеру. Салдат злаваўся, бурчэў, браў двухгрывенные і насіў прыпасы. Апоўначи ён адважкыўся на большае і пусціў да нас некалькі чалавек гасцей. Так пра-водзілі мы час, піруючы ўночы і кладучыся спаць удзень.

<sup>1</sup> Па ўзору.

<sup>2</sup> Медыцынскі матэрыял.

<sup>3</sup> Палачка з баваўнічай паперы.

<sup>4</sup> Яд—*poison*; рыба—*poisson*.

Раз неяк таварыш папячыцеля Панін, брат міністра юстыцыі, верны сваім коннагвардзейскім звычкам, надумаў абысці ўночы рундом дзяржаўную турму ва ўніверсітэцкім падвале. Толькі што мы запалі свечкі пад крэслам, каб з двара не было відаць, і ўзяліся за наша начное снеданне, як пачуўся стук у знадворныя дзвёры; не той стук, які сваёй слабасцю просьці салдата адамкнуць, які больш баіца, што яго пачуюць, чым таго, што не пачуюць; не, гэта быў стук з аўтарытэтам, уладарны. Салдат змярцвеў, мы схавалі бутэлькі і студэнтаў у невялікую кладоўку, загасілі свечку і кінуліся на наши ложкі. Увайшоў Панін.

— Вы, *здаецца*, курыце? — сказаў ён, ледзьве бачны з інспектарам, які нёс ліхтар, з-за густых хмар дыму. — Адкуль гэта яны бяруць агонь? Ты даеш?

Салдат кляўся, што не дае. Мы адказвалі, што ў нас быў з сабою трут. Інспектар абяцаў яго адняць і адабраць сігари, і Панін вышаў, не заўважыўши, што колькасць шапак была ўдвая большая, чым колькасць галоў.

У суботу вечарам з'явіўся інспектар і абвясціў, што я і яшчэ адзін з нас можа ісці дадому, але што астатнія пасядзяць да панядзелка. Гэта прапанова здалася мне крыўднай, і я запыталаўся ў інспектара, ці магу я астасцца; ён адышоў на крок, паглядзеў на мяне з тым грозна грацыёным выглядам, з якім у балетах цары і героі танцуець гнеў, і, сказаўши: „*Сядзіце сабе!*”, пайшоў. За апошнюю выхадку папала мне дома больш, чым за ўсю гісторыю\*.

Такім чынам, першыя ночы, якія я не спаў у бацькаўскім доме, былі праведзены ў карцеры. Неўзабаве мне прышлося трапіць у другую турму, і там я прасядзеў не восем дзён, а дзесяць месяцаў, пасля якіх паехаў не дадому, а ў ссылку. Але да гэтага далёка.

З гэтага часу я ў аудыторыі карыстаўся найвялікшай сімпатыяй. Спачатку я лічыўся добрым студэнтам; пасля малаўскай гісторыі зрабіўся, як вядомая гогалеўская дама, добрым студэнтам ва ўсіх адносінах.

Ці вучыліся мы пры ўсім гэтым чаму-небудзь? Ці маглі навучыцца? Думаю, што „так”. Выкладанне было ўбогае, аб’ём яго менишы, чым у саракавых гадах. Універсітэт, аднак, не павінен заканчваць навуковага выхавання; яго справа — паставіць чалавека à тème<sup>1</sup> далей ісці на сваіх нагах; яго справа — узбудзіць пытанні, навучыць пытальніка. Вось гэта іменна і рабілі такія прафесары, як М. Г. Паўлаў, а з другога боку, і такія, як Качэноўскі, але больш чым лекцыі і прафесары развівалі студэнтаў аудыторыя юным спаборніцтвам, абменам думак, чытанням... Маскоўскі ўніверсітэт сваю справу рабіў; прафесары, што дапамагалі сваім лекцыямі развіццю Лерманава, Белінскага, І. Тургенева, Кавеліна, Пірагова, могуць спакойна гуляць у бастон і яшчэ спакайней ляжаць пад зямлём.

А якія арыгіналы былі ў іх ліку і якія дзівакі: ад Фёдара Іванавіча Чумакова, што падгандяў формулы, да тых, якія былі ў курсе Пуансо, з най-паўнайшай свабодай памешчыцкага права, дабаўляючы, збаўляючы літарты, прымаючы квадраты за корані і *x* за вядомае, да Гаўрыла Мягкова, чытаўшага самую жорсткую навуку ў свеце — тэктыку. Ад зауседнага дачынення да предметаў герайчных сам знадворны выгляд Мягкова набыў страявую выпраўку: зашпілены да горла, у цвёрдым гальштуку, ён больш камандаваў свае лекцыі, чым гаварыў.

— Панове! — кричаў ён, — на полі: *Аб артылерый!*..

Гэта не значыла: на полі бою едуць гарматы, а проста, што на маржы<sup>2</sup> такі загаловак. Як шкода, што Нікалаі абмінаў ўніверсітэт: калі-б ён убачыў Мягкова, ён яго зрабіў-бы папячыцелем.

<sup>1</sup> У здольвасць.

<sup>2</sup> На палах книгі.

А Фёдар Фёдаравіч Рэйс, які ніколі не чытаў хіміі далей другой хімічай іспостасі, гэта значыць вадарода! Рэйс, які, сапраўды, папаў у прафесары хіміі, таму што не ён, а яго дзядзька займаўся некалі ёю. У канцы царствавання Екацерыны старога запрасілі ў Расію; яму ехаць не хацелася,— ён выправіў, замест сябе, пляменніка...

Да надзвычайных падзеяў нашага курса, які прадаўжаўся чатыры гады (таму што ў часе халеры універсітэт быў зачынен на цэлы семестр), належыць сама халера, прыезд Гумбольдта і наведванне Уварава.

Гумбольдту, які варочаўся з Урала, была наладжана сустрэча ў Маскве на ўрачыстым паседжанні таварыства прыродадаследчыкаў пры універсітэце, членамі якога былі розныя сенатары, губернатары, наогул людзі, якія не здзялаліся ні прыродазнаўчымі, ні непрыродазнаўчымі навукамі. Слава Гумбольдта, тайнага советніка яго прускай вялікасці, якому гасудар імператар меў ласку даць Анну і загадаў не браць з яго грошай за матэрыйял і дыплом, дайшла і да іх. Яны рашыліся паказаць сваю прыстойнасць перад чалавекам, які быў на Чымбаразо і жыў у Сан-Сусі\*.

Мы і дагэтуль глядзім на єўрапейцаў і Еўропу, як правінцыялы глядзяць на сталічных жыхароў,— з ліслівасцю і адчуваннем уласнай віны, прымаючы кожную розніцу за недахоп, чырванеючы за свае асаблівасці, хаваючы іх, падначальваючыся і пераймаючы. Справа ў тым, што мы былі запалоханы і не прышлі да памяці ад насмешак Петра I, ад зняваг Бірона, ад ганарыстасці службовых немцаў ды выхавальнікаў-французаў. Заходнія людзі гавораць пра нашу двудушнасць і хітрае каварства; яны наша жаданне выказацца і пахваліцца ліцаць жаданнем абмануть. У нас той-жэ чалавек гатоў наўна ліберальніцаць з лібералам, прыкінуцца легітымістам, і гэта без усякай знарачыстасці, проста з пачцівасці і з какетлівасці; будгор de l'approbation\* вельмі развіты ў нашым чэрапе.

„Князь Д. В. Галіцын,—сказаў неяк лорд Дзюрам,—сапраўдны віг, віг у душы”\*.

Князь Д. В. Галіцын быў паважны рускі пан, але чаму ён быў „віг”, з прычыны чаго ён быў „віг”, не разумею. Будзьце ўпэўнены: князь на старасці гадоў хадеў спадабацца Дзюраму і прыкінуўся вігам.

Прыём Гумбольдта ў Маскве і ва універсітэце быў не абы якой справай. Генерал-губернатор, розныя военныя і града-начальнікі, сенат—усё з'явілася: лента цераз плячо, у поўным мундзіры, прафесары ваяўніча пры шпагах і з трохкантовымі капелюшамі пад паҳаю. Гумбольдт нічога не падазраючы, прыехаў у сінім фраку з залатымі гузікамі і, зразумела, быў сканфужаны. Ад пярэдняга пакоя да зады таварыства прыродадаследчыкаў, усюды былі падрыхтаваны засады: тут рэктар, там дэкан, тут пачынаючы прафесар, там ветэрэн, які заканчвае свой шлях і іменна таму гаворыць вельмі марудна,— кожны вітаў яго па-латыні, па-нямецку, па-французску, і ўсё гэта ў тых страшных каменных трубах, называемых карыдорамі, у якіх нельга спыніцца на мінуту, каб не прастудзіцца на месяц. Гумбольдт усё слухаў без капелюша і на ўсё адказваў. Я ўпэўнены, што ўсе дзікія, у якіх ён быў, чырвонаскурья і меднага колёру, зрабілі яму менш непрыемнасцей, чым гэты маскоўскі прыём.

Калі ён дайшоў да залы і сеў, тады трэба было ўстаць.

Папячыцель Пісараў лічыў патрэбным у кароткіх, але моцных словах *аддаць загад*, па-руску, аб заслугах яго прэвасходзіцельства і славутага падарожніка; пасля чаго Сергей Глінка, „афіцэр”, голасам тысячы восемсот дванаццатага года, густа-сіпатым, прачытаў свой верш, які пачынаўся так:

\* Жаданне спадабацца.

А Гумбольдту хацелася пагаварыць пра назіранні над магнітнай стрэлкай, парабаунацы свае метэаралагічныя заметкі на Урале з маскоўскімі; замест гэтага, рэктар пайшоў яму паказваць нешта сплещеное з высачайшых валасоў Петра I...; наслу Эрэнберг і Розе знайшлі мінуту сёе-тое расказаць пра свае адкрыцці<sup>2</sup>.

У нас і ў неафіцыяльным свеце справы ідуць не намнога лепш: праз дзесяць год якраз таксама прымалі Ліста ў маскоўскім таварыстве. Глупства даволі рабілі для яго і ў Германіі, але тут зусім не той харктар; у Германіі гэта ўсё—старарадзявочая экзальтацыя, сэнтиментальнасць, ўсё Blumenstreue<sup>3</sup>, у нас — падначаленне, признанне ўлады, выцяжка, у нас усе „маю гонар з'яўіцца да вашага прэвасходзіцельства“. Тут-же, на няшчасце, далучылася слава Ліста, як вядомага лаўласа; дамы тоўпіліся каля яго так, як сялянскія хлапчуки на прасёлачных дарогах тоўпяцца каля праезджага, пакуль запрагаюць коней, з цікавасцю разглядаючы яго самога, яго каліську, шапку... Усё слухала аднаго Ліста, ўсё гаварыла толькі з ім адным, адказвала толькі яму. Я памятаю, што на адным вечары Хамякоў, чырванеючи за шаноўную публіку, сказаў мне:

— Паспрачаемся, калі ласка, аб чым-небудзь, каб Ліст бачыў, што ёсць тут у пакой людзі, не выключна заняты ім.

На ўцеху нашым дамам, я магу толькі адно сказаць, што англічанкі зусім гэтак сама мітусіліся, тоўпіліся, тармашыліся, не даючы праходу другім славутым людзям: Кошуту, потым Гарыбалдзі і іншым, але горам, хто хоча вучыцца добрым манерам у англічанак і іх мужоў!

Другі „славуты“ падарожнік быў таксама ў некаторым сэнсе „Праміфей наших дзён“, толькі што ён свято краў не ў Юпітэра, а ў людзей. Гэты Праміфей, апеты не Глінкаю, а самім Пушкінам, у пасланні да Лукула, быў міністр народнай асветы С. С. (яшчэ не граф) Увараў. Ён здзіўляў нас сваёй шматмоўнасцю і рознастайнасцю ўсяго ўсякага, што ён ведаў; сапраўдны сядзелец за прылаўкам асветы, ён трymаў у памяці ўзорчыкі ўсіх навук, іх паказныя канцы, або, лепш, пачаткі. Пры Александру ён пісаў ліберальныя брашуркі па-французску, потым перапісваўся з Гётэ па-нямецку аб грэческіх прадметах. Зрабіўшыся міністрам, ён пачаў тлумачыць славянскую паэзію IV стагоддзя, на што Качэнойскі яму заўважыў, што тады самая пара была з мядзведзямі змагацца нашым праайцам, а не то, каб песнапесь аб самафракійскіх багах і самадзяржаўнай міласэрдніцтве. Падобна да патэнта ён насыў у кішэні пісьмо ад Гётэ, у якім Гётэ яму зрабіў вельмі кур'ёзны камплімент, кажучы: „Дарэмна вы просіце пррабачэння за ваш стиль: вы дасягнулі таго, чаго я не мог дасягнуць,—вы забылі нямецкую граматыку“.

Вось гэты сапраўдны патаемны Піко дэ ла Мірандола завёў новага рода іспыты\*. Ён загадаў выбраць лепшых студэнтаў для таго, каб кожны з іх прачытаў па лекцыі са сваіх прадметаў, замест прафесара. Дэканы, зразумела, выбралі самых спрытных.

Лекцыі гэтыя цягнуліся цэлы тыдзень. Студэнты павінны былі рыхтавацца на ўсе тэмы свайго курса, дэкан вымаў білет і імя. Увараў склі-

<sup>1</sup> Гумбольдт—Праметэй наших дзён!

<sup>2</sup> Як па-рознаму зразумелі ў Pacii падарожжа Гумбольдта, можна меркаваць з апавядання уральскага казака, які служыў пры канцыляры пермскага губернатара; ён любіў расказваць, як ён правадзіцца „звар'яцелага прускага прынца Гумплота“. — Што ж ён рабіў? — Так, самае, значыцца, глупства: травы набярэ, пясок глядзіць; аднойчы ў саланчаках гаворыць мне праз тлумача: лезь у воду, ластан!, што на дне: ну, я ластаў, звычайна, што на дне бывае, а ён пытаецца: што, унізе вельмі халодная вада? Думаю, не, брат, ми не ашукаш, зрабіў фрут і адказаў: таго, моў, ваша светласць, служба патрабуе—усёроўна, мы рады стараца! А. Г.

<sup>3</sup> Асыпанне кветкамі.

каў усю маскоўскую знаць. Архіманdryты і сенатары, генерал-губернатор і Ів. Ів. Дmітрыеў,—усе былі тут.

Мне прышлося чытаць у Лавецкага з мінералогіі... І ён памёр ужо!

Где наш старець Ланжерон!  
Где наш старець Бенігсон!  
И тебя уже не стало,  
И тебя как не бывало \*.

Алексей Леонцьевіч Лавецкі быў высокі, нязграбны, тапорнай работы мужчына, з вялікім ротам і вялікім тварам, зусім нічога не выяўляўшым! Здымачы ў карыдоры свой гарохавы шынель, упрыгожаны каўнярамі рознага росту, як наслі ў часе першага кансулата,—ён, яшчэ не ўваходзячы ў аудыторию, пачынаў роўным і абыякавым (што вельмі добра пасавала да каменнага предмета яго) голасам: „Мы заключылі мінулу лекцыю, сказаўшы ўсё, што трэба, аб крэмнеземі“, потым ён садзіўся і гаварыў далей „аб гліназемі“... У яго былі створаны нязменныя рубрыкі для фармулярных спісаў кожнага мінерала, ад якіх ён ніколі не адступаў; здаралася, што характарыстыка іншых вызначалася адмоўна: „Крышталізацыя—не крышталізуецца, ужыванне—ні на што не ўжываецца, карысць—шкода, якая наносіцца арганізму...“

Аднак, ён не ўхіляўся ні ад паэзіі, ні ад маральных адзнак, і кожны раз, калі паказваў падробленыя каменні і расказваў, як іх робяць, ён дадаваў: „Панове, гэта ашуканства“. У сельскай гаспадарцы ён лічыў **маральнымі** якасцямі добрата пеўня, калі ён „ахвотнік спявачы і да курэй“, і адметны уласцівасцю арыстакратычнага барана—„пляшывыя каленкі“. Ён умеў таксама чулліва апавяданьць, як мушкі расказвалі, як яны ў прыгожы летні дзень гулялі па дрэву і былі заліты смалой, якая зрабілася бурштынам, і кожны раз дадаваў: „Панове, гэта—празапаея“<sup>1</sup>.

Калі дэкан выклікаў мяне, публіка была крыху стомлена; дзве матэматычныя лекцыі навялі нуду і сум на людзей, якія не зразумелі ніводнага слова. Увараў патрабаваў што-небудзь больш жывое і студэнта з „добра павешаным языком“. Шчэпкін указаў на мяне.

Я ўзышоў на кафедру. Лавецкі сядзеў тут-же нерухома, паклаўшы рукі на ногі, як Мемнон або Озірыс, і баяўся... Я шапнуў яму:

— Якое шчасце, што мне давялося ў вас чытаць, я вас не выдам.

— Не хваліся, ідучы на раць...—адпячатага, ледзьве шавелячы губамі і не гледзячы на мяне, шаноўны прафесар.

Я ледзь не зарагатаў, але калі я глянуў перад сабой, у мяне зацымілася ў ваччу, я адчуваў, што я збляднеў і нейкая сухасць пакрыла язык. Я ніколі раней не гаварыў публічна; аудыторыя была поўна студэнтаў,—яны спадзяваліся на мяне; ля кафедры за столом—„сільныя свету гэтага“ і ўсе прафесары нашага аддзялення. Я ўзяў пытанне і прачытаў не сваім голасам: „Аб крышталізацыі, яе ўмовах, законах, формах“.

Пакуль я прыдумваў, з чаго пачаць, мне прышла шчаслівая думка ў галаву: калі я і памылюся, заўважаць, можа, прафесары, але ні слова не скажуць, другія-ж самі нічога не разумеюць, а студэнты, абы я не схібіў на поўдарозе, будуть здаволены, таму што я ў іх у фаворы. Такім чынам, у імя Гайю, Вернера і Мітчэрліха, я прачытаў сваю лекцыю, заключыў яе філософскімі разважаннямі і ўвесы час гаварыў і звяртаўся да студэнтаў, а не да міністра. Студэнты і прафесары паціскалі мне рукі і дзякавали. Увараў вадзіў прадстаўляць князю Галіцыну; ён сказаў нешта аднымі галоснымі, так, што я не зразумеў. Увараў абыцаў мне книгу ў знак памяці ніколі не прыслаў\*.

<sup>1</sup> Уласцівасць.

Другі раз і трэці я зусім інакш выходзіў на сцэну. У 1836 годзе я прадстаўляў „Угара”, а жонка жандарскага палкоўніка—„Марфу” пры ўсім віцкім бомондзе і пры Тюфяеву. Каля месяца мы рабілі рэпетыцыі, а ўсё-такі сэрца моцна білася, і рукі дрыжалі, калі мёртвая цішыня раптам замяніла уверцюру, і заслона пачала, неяк страшна варушачыся, падыміца; мы з Марфай чакалі за кулісамі пачатку. Ей было так шкода мянеч, ці, можа, яна так баялася, што я сапсую справу, што яна мне дала вялізную шклянку шампанскага, але і з ім я быў ледзьве жывы.

З лёгкай рукі міністра народнай асветы і жандарскага палкоўніка, я ўжо без нервовасці і самалюбнай сарамлівасці з'явіўся на польскім мітынгу ў Лондане; гэта быў мой трэці публічны дэбют. Адстаўны міністр Увараў быў заменены адстаўным міністрам Ледру-Раленам\*.

Але ці не даволі студэнціх успамінаў? Я баюся, ці не старасць гэта спыняеца на іх так доўга; далучу толькі некалькі падрабязнасцей пра халеру 1831 года.

Халера—гэтае слова, так знаёмае цяпер у Еўропе, свойскае ў Расіі да такой ступені, што нейкі патрыятычны паэт называе халеру адзінай адданай саюзніцай Нікалая,—пачулася тады ўпершыню на поўначы. Усё дрыжала перад страшнай заразай, якая ішла Волгаю да Масквы. Раздутыя чуткі поўнілі жахам уяўленне. Хвароба ішла капрызна, спынялася, пераскоквала, здавалася, абышла Москву, і раптам грозная вестка: „Халера ў Москве!” разляцелася па гораду.

Раніцою аднаго студэнта палітычнага аддзялення пачало нудзіць, на другі дзень ён памёр ва ўніверсітэцкай больніцы. Мы кінуліся глядзець яго цела. Ён схуднеў, як за доўгую хваробу, вочы ўваліліся, рысы твара былі перакрыўлены; каля яго ляжаў вартайник, які захварэў уночы.

Нам абвясцілі, што універсітэт загадана закрыць. У нашым аддзяленні гэты загад быў прачытаны прафесарам тэхналогіі Дзенісавым; ён быў сумны, можа быць, напалоханы. На другі дзень пад вечар памёр і ён.

Мы сабраліся з усіх аддзяленняў на вялікі ўніверсітэцкі двор; нешта чулліва было ў гэтым зборы моладзі, якой загадана было развітацца перад заразай. Твары былі бледныя, асабліва адухоўленыя, шмат хто думаў пра сваякоў, сяброў; мы развіталіся з казённакоштнымі, якіх ад нас аддзялялі карантынныя мерамі, і разышліся невялікімі кучкамі па хатах. А дома ўсіх сустрэлі смярдзючай хлорыстай вапнай, „воцатам чатырох разбойнікаў” і такой дыэтай, якая адна без хлора і халеры могла кінуць чалавека ў пасцель.

Дзіўная справа, гэты сумны час астаўся нейкім урачыстым у маіх успамінах.

Москва набыла зусім іншы выгляд. Публічнасць, невядомая ў звычайны час, давала новае жыццё. Экіпажаў было менш; панурыя натоўпы народу стаялі на скрыжаваннях вуліц і гаварылі пра атручальнікаў; карэты, што вазілі хворых, павольна рухаліся пад наглядам паліцэйскіх; людзі старавіліся ад чорных фураў з трупамі. Бюлетэні аб хваробе друкаваліся два разы ў дзень. Горад быў ацэплены, як у ваенны час, і салдаты прыстрэлілі нейкага беднага дзячка, што перабіраўся цераз раку. Усё гэта вельмі цікавіла людзей; страх перад хваробаю адняў страх перад уладамі, жыхары наракалі, а тут вестка за весткаю, што адзін захварэў, што другі памёр...

Мірапаліт наладзіў агульнае малебства. У адзін дзень і ў адзін час свяшчэннікі з харугвамі абыходзілі свае прыходы. Сталоханыя жыхары выходзілі з дамоў і кідаліся на калені ў часе працэсіі, просіачы са слязымі адпушчэння грахоў; самі свяшчэннікі, прывыкшыя абыходзіцца з богам запанібрата, былі сур'ёзныя і расчуленыя. Частка іх ішла ў Крэмль; там на вольным паветры, акружаны вышэйшым духавенствам, стаяў на кале-

нях мітрапаліт і маліуся: няхай абміне нас чаша сія. На тым-жа месцы ён маліуся аб убіенні дзекабрыстаў шэсць год таму назад.

Філарэт быў нейкім апазіцыйным іерархам; у імя чаго ён рабіў апазіцыю, я ніколі не мог зразумець. Хіба ў імя сваёй асобы. Ён быў чалавек разумны і вучоны, дасканала ўладаў рускай мовай, удала ўводзячы ў яе царкоўна-славянскую; усё гэта разам не давала яму ніякіх правоў на апазіцыю. Народ яго не любіў і называў масонам, таму што ён быў у блізасці з князем А. Н. Галіціным і пропаведваў у Пецербургу ў самы разгар біблейскага таварыства. Сінод забараніў вучыць па яго катэхізісу. Падначаленая яму духавенства дрыжала перад яго дэспатызмам. Можа, іменна па саперніцтву ненавідзелі яны адзін аднаго з Нікалем.

Філарэт умеў хітра і спрытна знеслаўляць часовую ўладу; у яго пропаведзях «расвечваў той хрысціянскі, невыразны соцыялізм, якім блішчэлі Лакардэр і іншія далёкабачныя католікі». Філарэт з вышыні свайго першасвяціцельнага амвона гаварыў аб тым, што чалавек ніколі не можа быць законна прыладай другога, што паміж людзьмі можа быць толькі абмен паслугамі, і гэта гаварыў ён у дзяржаве, дзе палова насельніцтва—рабы.

Ён гаварыў калоднікам у перасыльным астрозе на Вараб'ёвых горах: „Грамадзянскі закон вас асудзіў і гоніць, а царква гоніцца за вами, хоча сказаць яшчэ слова, яшчэ памаліцца за вас і благаславіць на дарогу“. Потым, суцяшаючи іх, ён дадаваў, што „яны, пакараныя, пакончылі са сваім мінуlyм, што перад імі новае жыццё, у той час як паміж іншымі (мабыць, іншых, *апрача* чыноўнікаў, не было ў наяўнасці) ёсьць яшчэ большыя злачынцы“, і ён ставіў у прыклад разбойніка разам з Хрыстом.

Пропаведзь Філарэта на малебстве з выпадку халеры перавысіла ўсе ранейшыя; ён узяў тэкстам, як ангел запрапанаваў у пакаранне Давіду выбраць вайну, голад ці чуму; Давід выбраў чуму. Гасудар прыехаў у Москву ашалелы, паслаў міністра двара князя Валконскага намыліць Філарэту галаву і пагражай эдправіць яго мітрапалітам у Грузію. Мітрапаліт ціхамірна пакарыўся і разаслаў новае слова па ўсіх цэрквях, у якім тлумачыў, што дарэмна пачалі-б шукаць якога-небудзь прыстасавання тэкста першай пропаведзі да благачэсцівешага імператара, што Давід—гэта мы самі, пагрузшы ў грахах. Вядома, тады і тыя зразумелі першую пропаведзь, якія не дабраліся да яе сэнсу адразу.

Так гуляў у апазіцыю маскоўскі мітрапаліт \*.

Малебства гэтак-жэ мала памагло ад заразы, як хлорыстая вапна: хвароба павялічвалася.

Я быў праз увесь час самай цяжкой халеры 1849 у Парыжы. Хвароба лютавала страшнна. Чэрвенская спякота ёй пасабляла, бедныя людзі мерлі, як мухі; мяшчане ўцякалі з Парыжа, іншыя сядзелі замкнуўшыся. Урад, выключна заняты сваёй барацьбай супроты рэволюцыянеру, не думаў ужываць дзейных мер. Убогія калекты<sup>1</sup> зусім не адпавядалі патрабаванням. Бедныя работнікі аставаліся пакінутымі на волю лёсу, у большіцах нехапала ложкаў, у паліцыі нехапала трун, і ў дамах, бітком наўбітых рознымі сем'ямі, трупы аставаліся дні па два ва ўнутраных пакоях.

У Москве было не так.

Князь Д. В. Галіцин, тагочасны генерал-губернатар, чалавек слабы, але благародны, адукаваны і вельмі паважаны, узварушы маскоўскае грамадства, і неяк усё ўладзілася па-хатняму, гэта значыць без асаблівага ўмешання ўрада. Склаўся камітэт з пачэсных жыхароў—багатых памешчыкаў і купцоў. Кожны член узяў сабе адну з частак Масквы. У некалькі дзён было адкрыта дваццаць больніц, яны не каштавалі ўраду ні капейкі,

<sup>1</sup> Збор ахвяравання.

усё было зроблена на ахвяраваныя гроши. Купцы давалі дарма ўсё, што трэба для больніц: коўдры, бялізу і цёплае адзенне, якое пакідалі вызда-раўліваўшым. Маладыя людзі ішлі задарма ў наглядчыкі больніц для таго, каб ахвяравані не былі напалову раскрадзены служачымі.

Універсітэт не адстаў. Уесь медыцынскі факультэт, студэнты і лекары en masse<sup>1</sup> аддалі сябе ў распараджэнне халернага камітата; іх разаслалі па больніцах, і яны асталіся там безвыходна да канца заразы. Тры або чатыры месяцы гэтая цудоўная моладзь праўжыла ў больніцах ардынатарамі, фельчарамі, сядзелкамі, пісьмаводамі,—і ўсё гэта без усякай узнагароды, і прытым у той час, калі так страшэнна баяліся заразы. Я памятаю аднаго студэнта маларасіяніна, здаецца, Фіцхелаурава, які ў пачатку халеры прасіўся ў водпуск па важных сямейных справах. Водпуск у часе курса даюць рэдка; ён, нарэшце, атрымаў яго; у самы той час, калі ён збіраўся ехаць, студэнты адпраўляліся па больніцах. Маларасіянін паклаў свой водпуск у кішэню і пайшоў з імі. Калі ён вышаў з больніцы, тэрмін водпуска даўно ўжо сыйшоў, і ён першы ад душы смяяўся са сваёй падзікі.

Масква, напэўна, сонная і вялая, занятая плёткамі і багамоллем, вя-セルлямі і нічым, прачынаецца кожны раз, калі трэба, і становіцца ўпора-вень з акаличнасцямі, калі над Руссю гриміць навальніца.

Яна ў 1612 годзе крывава абвянячалаася з Расіяй і сплавілася з ёю агнём 1812.

Яна скіліла галаву перад Петром, таму што ў звярынай лапе яго была будучыня Расіі. Але яна з нездавальненнем і пагардай прыняла ў сваіх сценах жанчыну, аблітую крывёю свайго мужа\*, гэтую лэдзі Макбет без раскайння, гэтую Лукрэцыю Борджью без італьянскай крыві, рускую ца-рыцу нямецкага паходжання,—і яна ціха выехала з Масквы, хмурачы бровы і надуваючы губы.

Хмурачы бровы і надуваючы губы, чакаў Напалеон ключоў Масквы ля Дарагамілайскай заставы, нецирпіва бразгаючы цуглямі і тузаючы пальчатку. Ён не прывык адзін уваходзіць у чужыя гарады.

Но не пошла Москва моя,

як гаворыць Пушкін,—а запаліла сама сябе.

З'явілася халера, і зноў народны горад паказаўся поўным сэрца і энергіі!\*

У 1830, у жніўні, мы паехалі ў Васільеўскае, спыняліся, як зазвычай, у радкліфаўскім замку Перхушкова і збіраліся, пакармішы сябе і коней, ехаць далей. Бакай, падперазаны ручніком, пракрычаў ужо „рухай“, але тут нейкі чалавек, які прыскакаў на кані, даў знак, каб мы спыніліся, і фарэйтар Сенатара, у пыле і поце, саскочыў з каня і падаў майму бацьку пакет. У гэтым пакете была *Ліпенская рэвалюцыя!*—Два аркүшы „Journal des Débats“, якія ён прывёз з пісьмом, я перачытаў сто раз, я іх ведаў напамяць—і першы раз нудзіўся ў вёсцы.

Добры быў час, падзеі імчаліся хутка. Ледзь хударлявая фігура Карла X паспела знікнуць за туманамі Галіруда, Бельгія ўспыхнула, трон караля-грамадзяніна \* хістаўся; нейкі гарачы, рэволюцыйны подых пачаўся ў спрэчках, у літаратуры. Раманы, паэмы—зноў зрабілася прапагандай, барацьбой.

Тады арнаментальная, дэкарацыйная частка рэволюцыйных пастановак у Францыі нам была невядома, і мы ўсё прымалі за чистыя гроши.

Хто хоча ведаць, які вялікі ўплыў рабіла на маладое пакаление вестка пра ліпенскі пераварот, няхай той прачытае апісанне Гейне, які пачуў

<sup>1</sup> У поўным складзе.

на Гельгаландзе, што „вялікі, язычаскі Пан памёр”. Тут няма фальшы-  
вага запалу; Гейне ў трывцаць год быў таксама захоплены, таксама аду-  
хоўлены, як дзіця, як мы—у восемнаццаць.

Мы сачылі няўхільна за кожным словам, за кожнай падзеяй, за сме-  
лымі пытаннямі і рэзкімі адказамі, за генералам Лафайетам і за генералам  
Ламаркам; мы не толькі падрабязна ведалі, але горача любілі ўсіх таго-  
часных дзеячоў, зразумела, радыкальных, і трымалі ў сябе іх партрэты,  
ад Манюеля і Бенжамена Канстана да Дзюпон дэ Лёра і Армана Карэля\*.

Сярод гэтага захаплення раптам, як бомба, што разарвалася побач,  
аглушыла нас вестка пра варшаўскае паўстанне. Гэта ўжо недалёка,  
гэта—дома, і мы глядзелі адзін на другога са слязымі на вачах, паўта-  
раючы ўлюблёнае:

Nein! es sind keine leere Träume!<sup>1</sup>

Мы радаваліся кожнаму паражэнню Дзібіча\*, не верылі няпоспехам  
палякаў, і я зараз-жа далучыў да свайго іканастаса партрэт Фадзея Кас-  
цюшкі.

У самы гэты час я бачыў другі раз Нікалая, і тут твар яго яшчэ  
больш адбіўся ў маёй памяці. Дваранства яму давала бал; я быў на  
хорах сабрання і мог дасыта нагледзеца на яго. Ён яшчэ тады не насыт  
вусоў, твар яго быў малады, але перамена ў яго твары з часу каранацыі  
здзівіла мяне. Панура стаяў ён ля калоны, люта і халодна глядзеў перад  
сабою, ні на каго не гледзячы. Ён схуднеў. У гэтых рысах твара, за гэ-  
тымі алавянімі вачымі выразна можна было зразумець лёс Польшчи-  
ды і Paci. Ён быў узрушены, напалоханы, ён сумніваўся<sup>2</sup> ў моцнасці  
трона і рыхтаваўся помсціць за адпакутаванае ім, за страх і сумненне.

З пакарэння Польшчи ўся стрыманая злосць гэтага чалавека ўзяла  
волю. Неўзабаве адчулі гэта і мы.

Сетка шпіёнства, абведзеная жаля універсітэта з пачатку царствавання,  
пачала засягвацца. У 1832 годзе згінуў паляк, студэнт нашага аддзялення.  
Прысланы на казённы кошт, не па сваёй волі, ён быў змешчаны на наш  
курс; мы пазнаёміліся з ім; ён трymаўся скромна і быў засмучоны; ніколі  
мы не чулі ад яго ніводнага рэзкага слова, але ніколі не чулі ніводнага  
слабага. Адной раніцой яго не было на лекцыі, на другі дзень таксама

<sup>1</sup> Не, гэта—не дарэмныя мары!

<sup>2</sup> Вось што расказвае Дзеніс Давыдаў у сваіх „Запісках”: „Гасудар сказаў аднойчы А. П. Ермолаву: „У часе польскай вайны я знаходзіўся адзін час у жудасным становішчы. Жонка моя была цяжарная, у Ноўгарадзе ўспыхнуў бунт, пры мне засталіся толькі два эскадроны кавалергардаў; весткі з арміі даходзілі да мяне толькі праз Кешгсберг. Я быў прымушаны акуружыць сябе выпущчанымі з госпітала салдатамі”.

„Запіскі” партызана не пакідаюць ніякага сумнення, што Нікалай, як Аракчэй, як усе  
бяздушна жорсткі і помстлівыя людзі, быў трус. Вось што расказваў Давыдаў генерал Чэ-  
чэнскі: „Вы ведаце, што я ўмёю цаніць мужнасць, а таму вы паверыце мaim словам. Зна-  
ходзячыся 14 снежня калі гасудара, я ўвесь час назіраў за ім. Я вам магу даць слова  
гонару, што ў гасудара, які быў увесі час вельмі бледны, душа была ў пятках”.

А вось што расказвае сам Давыдаў. „У час бунта на Сеной гасудар прыехаў у ста-  
ліцу толькі на другі дзень, калі ўжо ўсё супакоілася. Гасудар быў у Пецергофе і неяк  
сам выпадкова прагаварыўся: „Мы з Валконскім стаялі ўвесь дзень на кургане ў садзе  
і прыслушоўваліся, ці не чуюцца з боку Пецербурга стрэлы гармат”. Замест пільнага пры-  
слухоўвання ў садзе і бесперапынных адиравак кур'ераў у Пецербург,—дадае Давыдаў,—  
ён павінен быў сам паспяшыцца туды; так зрабіў-бы кожны, хоць крыху мужны чалавек.  
На ваступны дзень (калі ўсё было ўсмірана) гасудар, уехаўшы ў калясцы ўнатоў, што  
напаўняў плошчу, закрычаў яму: „На калені!”, і натоў зараз-жа выканаў загад. Гасудар,  
убачыўшы некалькі асоб у партыкулярным адзенні (у ліку тых, што ішлі за экіпажам),  
уяўлі, што гэта былі асобы падазронныя, загадаў ўзяць гэтых няшчасных на гауптвахты  
і, зварнуўшыся да народу, пачаў крываць: „Гэта ўсё подлія палячышкі, яны вас падбух-  
торылі! Падобная недарэчнае выхадка зусім сапсавала, на мяю думку, вынікі!”.—Які гусь  
быў гэты Нікалай! A. Г.

няма. Мы начали распытваць; казённакоштныя студэнты сказали нам па сакрэту, што па яго прыходзілі ўночы, што яго паклікалі ў праўленне, потым з'явіліся нейкія людзі за яго паперамі і пажыткамі і загадалі пра гэта не гаварыць. Так і скончылася, мы николі не чулі нічога пра лёс гэтага няшчаснага чалавека<sup>1</sup>.

Прайшло некалькі месяцаў; раптам пайшлі па аудыторыі чуткі, што скоплена ўночы некалькі чалавек студэнтаў; называлі Касценецкага, Кальрэйфа, Антановіча і іншых; мы іх ведалі блізка,—усе яны былі найлепшыя юнакі. Кальрэйф, сын пратэстанцкага пастара, быў надзвычай таленавіты музыкант. Над імі была назначана *ваенна-судная камісія*; у перакладзе гэта значыла, што іх асудзілі на пагібель\*. Усе мы напружана чакалі, што з імі будзе, але і яны спачатку нібы са свету зніклі. Бура, што ламала маладую руну, была ўжо тут. Мы ўжо не тое, што адчувалі яе набліжэнне, а чулі, бачылі і туліліся шчыльней і шчыльней адзін да другога.

Небяспека падымала яшчэ больш нашы ўзбуджаныя нервы, прымушала макнечай біцца сэрца і з большай гарачнасцю любіць адзін другога. Нас было пяцёра спачатку, тут мы сустрэліся з Пасекам.

У Вадзіме для нас было многа новага. Мы ўсе, з невялікімі варыцьямі, мелі падобнае развіццё, гэта значыць нічога не ведалі, апрача Масквы і вёскі, вучыліся па адных кнігах і бралі ўрокі ў адных настаўнікаў, выхоўваліся дома або ва ўніверсітэцкім пансіёне. Вадзім нарадзіўся ў Сібіры, у часе ссылкі свайго бацькі, у горы і нястачах; яго вучыў сам бацька, ён вырас у шматлікай сям'і братоў і сёстраў, у гнятучай беднасці, але на поўнай волі. Сібір кладзе свой адбітак, зусім не падобны да нашага правінцыяльнага: ён далёка не такі пошлы і драбязлівы, ён выяўляе больш здароўя і лепшую загартоўку. Вадзім быў дэчок у параўнанні з намі. Яго адважнасць была іншая, не наша, багатырская, часам ганарлівая; арыстакратызм няшчасці развіў у ім асаблівую самалюбнасць; але ён добра ўмеў любіць і другіх і аддаваўся ім без скупасці. Ён быў адважны, нават неасцярожны занадта: чалавек, які нарадзіўся ў Сібіры, і прытым у сям'і сасланай, мае ўжо тую перавагу перад намі, што не бываща Сібіры.

Вадзім, зроду, ненавідзеў ад усёй души самаўладства і моцна прытуліў нас да сваіх грудзей, як толькі сустрэўся. Мы пасябравалі вельмі хутка. Трэба адзначыць, што ў той час ні цырамоній, ні разважліва йасця рожнасці, нічога падобнага не было ў нашым коле.

— Хочаш пазнаёміца з К. [етчэрам]\*, пра якога ты столькі чуў? — гаворыць мне Вадзім.

— Канечна хачу.

— Прыходзь заўтра, а сёмай гадзіне ўвечары, ды не спазніся,—ён будзе ў мяне.

Я прыходжу — Вадзіма няма дома. Высокі мужчына з выразным тварам і дабрадушна грозным позіркам з-пад акуляраў чакае яго. Я бяру кнігу,—ён бярэ кнігу.

— Ды вы,—гаворыць ён, разгортаючы яе,—вы — Герцэн?

— Так, а вы — Кетчэр?

Пачынаеца гутарка,—жлавей, жлавей...

— Дазвольце,—груба перапыняе мяне Кетчэр,—дазвольце, зрабіце ласку, гаварыце мне *ты*.

— Будзем гаварыць *ты*.

І з гэтай хвіліны (якая магла быць у канцы 1831 г.) мы былі неразрывнымі сябрамі; з гэтай хвіліны гнеў і міласць, смех і крык Кетчэра гучыць ва ўсе нашы ўзросты, ва ўсіх прыгодах нашага жыцця.

<sup>1</sup> А дзе Крыцкія? Што яны зрабілі, хто іх судзіў? На што іх асудзілі? А. Г.

Сустрэча з Вадзімам прынесла новы элемент у нашу Запарожскую сеч.

Збіраліся мы па-ранейшаму часцей за ўсё ў Огарэва. Хворы бацька яго пераехаў на жыщё ў свой Пензенскі маёнтак. Ён жыў адзін у ніжнім паверсе іх дома ля Нікіцкіх варот. Кватэра яго была недалёка ад універсітэта, і ў яе асабліва ўсіх цягнула. У Огарэве было тое магнітнае прыцяжэние, якое ўтварае першую стрэлку крышталізацыі ва ўсякай масе бязладна сустракаючыхся атамаў, калі толькі яны маюць паміж сабою зроднасць. Кінутыя куды-б там ні было, яны становіца неўзаметку сэрцам арганізма.

Але побач з яго светлым пакоем, абабітым чырвонымі шпалерамі з залатымі палоскамі, у якім не сходзіў дым сігар, пах жжонкі і іншых... я хадеў сказаць—далікатэсаў і страў, але спыніўся, таму што з харчовых прыпасаў, апрача сырү, рэдка што бывала,—значыцца, побач з ультрастудэнцкім прытулкам Огарэва, дзе мы спрачаліся цэлья ночы наскроў, а часам цэлья ночы куцлі, рабіўся ў нас больш і больш любімым другі дом, у якім мы амаль што ўпершыню навучыліся паважаць сямейнае жыщце.

Вадзім часта пакідаў нашы гутаркі і ішоў дадому,—яму было нудна, калі ён не бачыў доўга сёстраў і маці. Нам, якія жылі ўсёю душою ў таварыстве, было дзіўна, як ён мог адлаваць перавагу сваёй сям'і перад нашай.

Ён пазнаёміў нас з ёю. У гэтай сям'і ўсё насіла сляды царскага *наведвання*; яна ўчора прышла з Сібіры, яна была разбурана, замучана і разам з тым поўна той велічы, якую кладзе няшчасце не на *коjnнага* пакутніка, а на чало тых, якія *умелі* выцерпець.

Іх бацька быў скоплены пры Паўлу ў выніку нейкага палітычнага даносу, кінуты ў Шлісельбург, і потым сасланы ў Сібір на пасяленне. Александр вярнуў тысячы сасланых яго вар'ятам-бацькам, але Пасек быў забыты. Ён быў пляменнік таго Пасека, які прымай удзел у забойстве Петра III, потым быў генерал-губернатаром у польскіх правінцыях, і мог патрабаваць частку спадчыны, якая перайшла ў другія рукі, гэтая вось другія рукі і затрымалі яго ў Сібіры\*.

Зняволены ў Шлісельбургу, Пасек ажаніўся з дачкой аднаго з афіцэраў тамашняга гарнізона. Маладая дзяўчына ведала, што справа скончыцца дрэнна, але не спынілася, настрашаная ссылкай. Спачатку яны ў Сібіры сяк-так перабіваліся, прадавалі апошнія рэчы, але страшэнная беднасць ішла неадступна і тым хутчэй, што сям'я расла лікам. У нястачы, у рабоце, без цеплага адзення, а часам без хлеба, яны ўмелі выхаваць, выгадаваць цэлую сям'ю ільвянітаў; бацька перадаў ім неўзіміраны горды дух свой, веру ў сябе, таямніцу вялікіх няшчасцяў, ён выхаваў іх прыкладам, маці—самаадданасцю і горкімі слязьмі. Сёstry не ўступалі братам у герайчнай цвёрдасці. Ды чаго баяцца слоў,—гэта была сям'я герояў. Што яны ўсе выцерпелі адзін для другога, што яны рабілі для сям'і,—неймаверна,—і ўсё з паднятай галавой, ніколькі не зламіўшыся.

У Сібіры ў трох сёстраў была адніна пара башмакоў; яны яе бераглі для прагулкі, каб староння не бачылі беднасці.

У пачатку 1826 года Пасеку было дазволена вярнуцца ў Растою. Справа была зімой; ці жарты падняцца з такой сям'ёй без футраў, без грошай з Табольскай губерні? А з другога боку, сэрца рвалася,—найбольш няскерпнай ссылка робіцца пасля яе сканчэння. Пацягнулася нашы пакутнікі сяк-так; карміліца-сялянка, якая карміла кагосьці з дзяцей у часе хваробы мацеры, прынесла свае гроши, сяк-так сабраныя ёю, ім на дарогу, просьчы толькі, каб і яе ўзялі; фурманы прывезлі іх да рускай граніцы за бясцэнак, а то і дарма; частка сям'і ішла, другая ехала, моладзь мнялася.

Так яны перайшлі далёкі зімні шлях ад Уральскага хрыбта да Масквы. Москва была мараю моладзі, іх надзеяй,—там іх чакаў голад.

Урад, даруючы Пасекам, і не думаў варочаць ім якую-небудзь частку маёнтка. Змучаны натугай і нястачамі, стары захварэў; не ведалі, чым будуць абедаць заўтра.

У гэтых час Нікалай святкаваў сваю каранацыю; балы ішлі за баламі; Москва была падобна на важка ўбраны бальны зал; усюды агні, шчыты, убранне... Даве старэйшых сястры, ні з кім не параіўшыся, пішуць просьбу Нікалаю, рассказваюць пра становішча сям'і, просьць пераглядца зправу і звярнуць маёнтак. Раніцой яны ўпотай пакідаюць дом, ідуць у Крэмль, прабіваюцца наперад і чакаюць венчанага і недасяжнага цара. Калі Нікалай сыходзіў з прыступак Краснага ганку, дэве дзяўчыны ціха выступілі наперад і падалі просьбу. Ён прайшоў міма, зрабіўшы выгляд, што не заўважае іх, нейкі флігель-ад'ютант узяў паперу; паліцыя павяла іх у часць.

Нікалаю было тады калі трыццаці год, і ён ужо быў здолен на такую бяздушнасць. Гэты холад, гэтая вытрымка ўласціва натурам звычайнім, дробным, касірам, экзекутарам. Я часта заўважаў гэту *непахісную* цвёрдасць характару ў паштовых экспедытараў, у прадаўцоў тэатральных месц, білетаў на чыгуць, у людзей, якіх бесперастанку тармошаць і якім штомінутна перашкаджаюць; яны ѿмеюць не бачыць чалавека, гледзячы на яго, і не слухаць яго, стоячы побач. А гэты самадзяржаўны экспедытар з чаго вывучыўся не глядзець, і якая неабходнасць не спазніцца мінутай на развод?

Дзяўчын пратрымалі ў часці да вечара. Спалоханыя, зняважаныя, яны слязьмі пераканалі частнага прыстава адпусціць іх дадому, дзе адсутнасць іх павінна была перапалохаць усю сям'ю. Па просьбе нічога не было зроблена.

Не перажыў гэтага бацька, з яго было досыць, ён памёр. Асталіся дзеци адны пры мацеры, сяк-так перабіваючыся з дня на дзень. Чым больш было патрэб, тым больш працавалі сыны; трое бліскуча скончылі курс ва ўніверсітэце і вышлі кандыдатамі. Старэйшыя паехалі ў Пецербург; абодва выдатныя матэматыкі, яны апрача службы (адзін у флоце, другі ў інжынерах), давалі ўроکі і, адмаўляючы сабе ва ўсім, пасылалі ў сям'ю заробленыя гроши.

Добра памятаю я старэнкую маці ў яе цёмным капоце і ў белым чэпчыку; худы бледны твар яе быў пакрыты зморшчынамі, яна здавалася на выгляд значна старэйшай, чым была; адны вочы крыху адсталі, у іх было відаць столькі лагоднасці, любві, турботы і столькі мінульх слёз. Яна была закахана ў сваіх дзяцей, яны былі яе бағацце, знатнасць, маладосць... яна чытала і перачытвала нам іхнія пісьмы, яна з такім свята глыбокім пачуццем гаварыла пра іх сваім слабым голасам, які часам перасякаўся і дрыжэў ад стрыманых слёз.

Калі яны ўсе бывалі ў зборы ў Москве і садзіліся за свой прости абед, старэнская была бязмерна рада, хадзіла калі стала, клапацілася і, раптам спыняючыся, глядзела на сваю моладзь з такой гордасцю, з такім шчасцем і потым узімала на мяне вочы, быццам пытаючыся: „Ці не праўда, якія яны хорошыя?“—Як мне хацелася ў гэтых хвіліны кінуцца ёй на шыю, пацалаваць ёй руку. А яны-ж і сапраўды ўсе былі нават з выгляду вельмі прыгожыя.

Яна была шчаслівай тады... Чаму яна не памерла за адным з гэтых абедаў?

За два гады яна страціла трох старэйшых сыноў. Адзін памёр бліскуча, акружаны прызнаннем ворагаў, сярод поспехаў, славы, хоць і не за сваю справу паклаў галаву. Гэта быў малады генерал, забіты чэркесамі пад

Дарго. Лаўры не лечаць сэрца мацеры... Другім нават не ўдалося добра загінуць; цяжкае рускае жыццё давіла іх, давіла, пакуль прадавіла грудзі.

Бедная маці! І бедная Расія!

Вадзім памёр у лютым 1843 г.; быў я пры яго канчыне і тут упершыню бачыў смерць блізкага чалавека, і прытым ва ўсёй незмякчонай жудасці яе, ва ўсёй бяссэнской выпадковасці, ва ўсёй тупой, амаральнай несправядлівасці\*.

За дзесяць гадоў перад смерцю Вадзім ажаніўся з маёй кузінай, і я быў шаферам на вяселлі. Сямейнае жыццё і перамена быту разлучылі нас крыху. Ён быў шчаслівы ў сваім à parte<sup>1</sup>, але з матэрыяльнага боку жыццё не давалася яму, яму не шанцевала ў справах. Незадоўга да нашага арышту ён паехаў у Харкаў, дзе яму была абязана кафедра ва універсітэце. Яго паездка, хоць і выратавала яго ад турмы, але імя яго не пазбегла паліцэйскіх вушэй. Вадзіму адмовілі даць службу. Таварыш папячыцеля прызнаўся яму, што яны атрымалі паперу, на падставе якой ім забаронена даваць яму кафедру за вядомыя ўраду сувязі яго са злачыннымі людзьмі.

Вадзім астаўся без месца, гэта значыць без хлеба,—вось яго Вятка.

Нас саслалі. Зносіны з намі былі небяспечны. Чорныя годы нястач прышлі да яго; у сямігадовай барацьбе са здабываннем мізэрных сродкаў, у зневажальных сутычках з людзьмі грубымі і чорствымі, далёка ад сяброў, безмагчымасці пераклінуцца з імі, здаровыя мышцы яго змагліся.

— Раз,—казала мне яго жонка потым,—у нас не было грошей, ні кашпейкі; напярэдадні я старалася дастаць дзе-небудзь рублёў дзесяць, відзе не знайшла; у каго можна было пазычыць крыху, я пазычыла ўжо. У крамах адмовіліся даваць прыпасы інакш, як на чистыя гроши; мы думалі пра адно: што-ж заўтра будуть есці дзеци? Сумны сядзеў Вадзім ля акна, потым устаў, узяў каплялю і сказаў, што хоча прагуляцца. Бачыла я, што яму вельмі цяжка, мне было страшна, але ўсё-ж я радавалася, што ён крыху рассеецца. Калі ён пайшоў, я кінулася на пасцель і горка пла-кала, потым пачала думаць, што рабіць: усе колькі-небудзь каштоўныя речы, пярсцёнкі, лыжкі даўно былі закладзены; бачыла я адзін выхад: прыходзілася ісці да нашых і прасіць іх цяжкай, халоднай дапамогі. Тым часам Вадзім брадзіў без пэўнай мэты па вуліцах і так дайшоў да Петроўскага бульвара. Калі ён праходзіў міма крамы Шыраева, яму прышло ў галаву запытацца, ці не прадаў ён хоць адзін экземпляр яго кнігі, ён быў дзён за пяць перад тым, але нічога не знайшоў: са страхам увайшоў ён у яго краму.

— Вельмі рад вас бачыць,—сказаў яму Шыраеў,—ад пецербургскага карэспандэнта пісьмо, ён прадаў на 300 рублёў ваших кніг; жадаеце атрымаць?

І Шыраеў адлічыў яму пятнаццаць залатых. Вадзім амаль не звар'яцеў ад радасці, кінуўся ў першы шынок за харчовымі прыпасамі, купіў бутэльку віна, фруктаў і ўрачыста прымчаў на рамізніку дадому. Я ў гэты час разбавіла вадою астачу бульёна для дзяцей і думала ўдзяліць яму крыху, упэўніўшы яго, што я ўжо ела, як раптам ён уваходзіць з пакетам і бутэлькай, вясёлы і радасны, як бывала...

І яна рыдала і не магла выгаварыць ні слова...

Пасля ссылкі я яго мільком сустрэў у Пецербургу, ён вельмі змяніўся. Пераконанні свае ён захаваў, але ён іх захаваў, як воін не выпускае мечу з рукі, адчуваючы, што сам ранены навылет. Ён быў задумлівы, зняслены і суха глядзеў наперад. Такім я яго застаў у Маскве ў 1842 годзе; справы яго крыху паправіліся, працы яго былі ацэнены, але ўсё гэта

<sup>1</sup> У прыватным жыцці.

прышло позна; гэта—эпалеты Палежаева, гэта — дараванне Кальрэйфу, да-  
дзенае не рускім царом, а рускім жыццём.

Вадзім марнену: туберкулезнныя сухоты адкрыліся ў восень 1842 года,—  
страшная хвароба, якую мне давялося яшчэ раз бачыць.

За месяц да яго смерці я з жахам пачаў заўважаць, што разумовыя  
здольнасці яго гаснуць, слабеюць, нібы дагараючыя свечкі: у пакоі рабі-  
лася цямней, невыразней. Ён неўзабаве пачаў усё з большай нагугай і на-  
маганнем падшукваць слова для няскладнай сваёй гаворкі, спыняўся на  
знешніх сугучнасцях, потым ён амаль зусім не гаварыў, а толькі клапат-  
ліва пытаўся пра свае лякарствы і ці не пара прыняць іх.

У адну лютайскую ноч, гадзіны ў тры, жонка Вадзіма прыслала па  
мяне; хвораму было цяжка, ён пытаўся, дзе я, я падышоў да яго і ціха ўзяў  
яго за руку; яго жонка назвала мяне; ён паглядзеў доўга, стомлена, не  
пазнаў і заплюшчыў вочы. Прывялі дзяцей, ён паглядзеў на іх, але так-  
сама, здаецца, не пазнаў. Стогны яго рабіліся ўсё больш цяжкімі, ён сі-  
хаў хвілінамі і раптам працягla ўздыхаў з крыкам. Тут у бліжэйшай  
царкве ўдарылі ў звон; Вадзім прыслухаўся і сказаў: „Гэта—утраня“.  
Больш ён не вымавіў ніводнага слова... Жонка рыдала на каленіях пры  
пасцелі каля пакойніка; добры, мілы малады чалавек з універсітэцкіх та-  
варышоў, што даглядаў апошні час яго, мітусіўся, адсоўваў стол з лякар-  
ствамі, падымая шторы... Я вышаў з дому; на дварэ было марозна і свет-  
ла, узыходзячае сонца ярка свяціла на снег, нібы зрабілася нешта доб-  
рае; я пайшоў заказваць труну.

Калі я вярнуўся, у маленькім доме панавала мёртвая цішыня; пакойнік,  
па рускаму звычаю, ляжаў на стале ў зале, паводдаль сядзеў жывапісец  
Рабус, яго прыяцель, і алоўкам, праз слёзы, рысаваў яго партрэт; каля  
пакойніка, моўкі, склаўшы руکі, з выразам бязмежнага смутку, стаяла  
высокая жаночая фігура; ні адзін артыст не здолеў-бы вылепіць такую  
благародную і глыбокую „Тугу“. Жанчына гэтая была немаладая, але  
сляды строгай, величнай прыгожасці асталіся; захінутая ў доўгую чор-  
ную аксамітную мантыву на гарнастаевым футры, яна стаяла нерухома.

Я спыніўся ў дзвярах.

Прайшло дзве-тры мінuty,—тая-ж цішыня, але раптам яна нахілілася,  
моцна пачалавала пакойніка ў лоб і, сказаўши: „Бывай, бывай, друг Вадзім!“  
цвёрдымі крокамі пайшла ва ўнутраныя пакоі. Рабус усё рысаваў. Ген-  
кіўнуй мне галавой,—гаварыць нам не хацелася; я моўкі сеў ля акна.

Жанчына гэтая была сястра графа Захара Чэрнышова, сасланага за  
14 снегня, Е. Чэрткова.

Сіманаўскі архімандрыт Мелхіседэк сам прапанаваў месца ў сваім ма-  
настыры. Мелхіседэк быў некалі простым плотнікам і зядлым расколь-  
нікам, потым перайшоў у праваслаўе, пайшоў у манахі, зрабіўся ігумнам  
і, нарэшце, архімандрытам. Пры гэтым ён астаўся плотнікам, гэта зна-  
чыць не страціў ні сэрца, ні широкіх плячэй, ні чырвонага здаровага твара.  
Ён ведаў Вадзіма і паважаў яго за яго гістарычныя працы аб Маскве.

Калі цела пакойніка з'явілася перад манастырскімі варотамі, яны адchy-  
ніліся, і вышаў Мелхіседэк з усімі манаҳамі сустрэць ціхім, сумным  
спяваннем бедную труну пакутніка і праводзіць да магілы. Недалёка ад  
магілы Вадзіма пакоіца другі прах, дарагі нам, прах Веневіціана з над-  
пісам:

Как знал он жизнь,  
Как мало жил!

Многа ведаў і Вадзім жыццё!

Лёсу і гэтага было мала. Навошта, сапраўды, так доўга зажылася  
старэнская маці? Бачыла канец ссылкі, бачыла сваіх дзяцей ва ўсім хара-

стве юнацтва, ва ўсім блеску талента,—чаго было жыць яшчэ! Каму дорага шчасце, той павінен шукаць ранній смерці; хранічнага шчасця таксама німа, як нітаючага лёду.

Старэйшы брат Вадзіма памёр праз некалькі месяцаў пасля таго, як Дзіямід быў забіты; ён прастудзіўся, запусціў хваробу, падточаны арганізм не вытрымаў. Наўрад і ці было яму сорак гадоў, а ён быў старэйшы.

Гэтая тры труны трох сяброў адкідаюць назад доўгія чорныя цені; апошнія месяцы юнацтва віднеюцца праз жалобны крэп і дым кадзілаў...

Прайшло з год часу, справа ўзятых таварышоў скончылася. Іх авінаўцаўлі (як пазней нас, потым петрашэўцаў) у *намеры* стварыць тайнае таварыства, у злачынных размовах; за гэта іх адпраўлялі ў салдаты, у Орэнбург. Аднаго з падсудных Нікалай адзначыў,—Сунгурава. Ён ужо скончыў курс і быў на службе, жанаты і меў дзяцей; яго прыгаварылі да пазбаўлення правоў стану і ссылкі ў Сібір\*.

„Што маглі зрабіць некалькі маладых студэнтаў? Дарэмна яны пагубілі сябе!“ Усё гэта грунтоўна, і людзі, якія думаюць такім чынам, павінны быць здаволены *разважлівасцю* таго рускага юнацтва, якое ішло за імі. Пасля нашай гісторыі, якая адбылася следам за сунгураўскай, і да гісторыі Петрашэўскага прайшло спакойна *пяцінаццаць год*, іменна тыя пяцінаццаць, ад якіх ледзь толькі пачынае ачуńваваць Расія і ад якіх зламіліся два пакаленні: старое, страціўшае сябе ў буйнстве, і маладое, атручанае з дзяцінства, кволых прадстаўнікоў якога мы цяпер бачым.

Пасля дзекабрыстаў усе спробы засноўваць таварысты не ўдаваліся сапраўды; беднасць сіл, невыразнасць мэтаў указвалі на неабходнасць іншай работы,—папярэдний, унутраный. Усё гэта так.

Але што-ж гэта была за маладзь, якая магла-б у чаканні тэарэтычных разшнняў спакойна глядзець на тое, што рабілася вакол, на сотні палякаў, якія грымелі ланцугамі па Владзімірскай дарозе, на прыгоннае становішча, на салдат, лупцаваных на Хадынскім полі якім-небудз генералам Лашкевічам, на студэнтаў-таварышоў, што прападалі бяспледна? Дзеля маральнай ачысткі пакалення, дзеля будучыні яны павінны былі абураца да безразважных спроб, да пагардзяння небяспекай. Лютыя пакаранні 16—17-гадовых хлопчыкаў служылі грэзным урокам і пэўнай загартоўкай; узнятая над кожным звярына лапа, што ішла ад грудзей, пазбаўленых сэрца, загадзя адводзіла ружовыя надзеі на літасцівую адносіны да маладосці. Жартаваць лібералізмам было небяспечна, гуляць у змовы не магло прыйсці ў галаву. За адну кепска схаваную слязу аб Польшчы, за адно смела сказанае слова—гады ссылкі, белага рэменя, а часам і каземат. Вось чаму і важна, што слова гэтая гаварыліся, што слёзы гэтая ліліся. Гінулі маладыя людзі іншы раз, але яны гінулі, не толькі не перашкаджаючы работе мыслі, тлумачыўшай сабе сфінксаву задачу рускага жыцця, але апраўдваючы яе спадзяванні.

Чарга была цяпер за намі. Імёны нашы ўжо былі занесены ў спісы тайнай паліцыі. Першая гульня блакітнай кошкі з мышкай пачалася так.

Калі прыгавораных маладых людзей адпраўлялі па этапах пехатою, без досьць цёплага адзення, у Орэнбург, Огарэў у нашым коле і І. Кірэеўскі ў сваім зрабілі падпіскі. Усе прыгавораныя былі без грошей. Кірэеўскі прывёз сабраныя гроши камендантуту Стаалю, вельмі добраму старому, пра якога нам прыдзеца яшчэ гаварыць. Стааль абяцаў гроши аддаць і запытаў Кірэеўскага:

- А гэта што за паперы?
- Імёны падпісаўшыхся,—сказаў Кірэеўскі,—і рахунак.
- Вы верыце, што я гроши аддам?—запытаўся стары.
- Пра гэта німа чаго гаварыць.

— А я думаю, что тыя, якія вам іх даручылі, вераць вам, дык навошта-ж нам берагчы іх імёны? — З гэтымі словамі Сталь спіс кінуў у агонь і, зразумела, зрабіў вельмі добра.

Огарэў сам завёз гроши ў казармы, і гэта абышлося добра. Але маладыя людзі надумалі падзякаўцаў з Орэнбурга таварышоў і, карыстаючыся выпадкам, што нейкі чыноўнік ехаў у Москву, папрасілі яго ўзяць пісьмо, якое даверыць поще баяліся. Чыноўнік не прамінуў скарыстаць такі рэдкі выпадак для засведчання сваіх вернападданніцкіх пачуццяў і прадстаўіць пісьмо жандарскому акруговому генералу ў Москве.

Тады на месцы А. А. Волкова, які звар'яцеў на tym, што палякі хочуць яму паднесці польскую карону (што за іронія — жандарскі генерал звар'яцеў на кароне Ягелонаў!), быў Лесоўскі. Лесоўскі, сам паляк, быў нязлы і нядрэнны чалавек; разладзіўшы свой маёнтак ігрой і нейкай французскай актрысай, ён па-філасофску аддаў перавагу месцу жандарскага генерала ў Москве перад месцам у яме таго-ж горада\*.

Лесоўскі заклікаў Огарэва, Кетчэра, Саціна, Вадзіма, І. Оболенскага і іншых і абвінаваціў іх за зносіны з дзяржаўнымі злачынцамі. На заўвагу Огарэва, што ён ні да каго не пісаў, а што калі хто да яго пісаў, то за гэта ён адказваць не можа, апрача таго да яго ніякага пісьма і не даходзіла, Лесоўскі адказаў:

— Вы рабілі для іх падпіску, гэта яшчэ горш. На першы раз гасудар такі літасцівы, што ён вам даруе; толькі, панове, папярэджаю вас, за вамі будзе строгі нагляд, будзьце асцярожны.

Лесоўскі аглядзеў усіх значным поглядам і, затрымаўшыся на Кетчэру, які быў вышэй і старэй за ўсіх, і так грозна падымай бровы, дадаў:

— Вам вось, міласцівы гасудар, у вашым званні не сорамна?

Можна было думачы, што Кетчэр быў тады віцэ-канцлерам расійскіх ордэнаў, а ён займаў толькі пасаду павятовага лекара.

Я не быў закліканы; мабыць, майго імя ў пісьме не было.

Пагроза гэтая была чынам, пасвячэннем, магутнымі шпорамі. Парада Лесоўскага трапіла маслам у агонь, і мы, нібы палягчаючы нагляд паліцыі, надзелі на сябе аксамітныя берэты á la Karl Sand і павязалі на шию аднольковыя трохкаляровыя шарфы!\*

Палкоўнік Шубінскі, які ціха і мякка, бархатнай хадой падбіраўся на месцу Лесоўскага, чэпка ўхапіўся за яго слабасць з намі; мы павінны былі паслужыць адной з прыступак яго павышэння па службе і паслужылі.

Але раней скажу некалькі слоў пра лёс Сунгурава і яго таварышоў.

Кальрэйфа Нікалай вярнуў праз дзесяць год з Орэнбурга, дзе стаяў яго полк. Ён яму дараўваў за сухоты таксама, як за сухоты перавёў Пале-жаева ў афіцэры, а Бестужэву даў крыж за смерць. Кальрэйф вярнуўся ў Москву і згас на старых руках забітага горам бацькі.

Касценецкі адзначыўся радавым на Каўказе і быў пераведзены ў афіцэры, Антановіч таксама\*.

Лёс няшчаснага Сунгурава непараўнальная страшнейшы. Прышоўшы ў першы этап на Вараб'ёвых горах, Сунгураў папрасіў у афіцэра дазволу выйсці на паветра з душнай хаты, бітком набітай ссыльнымі. Афіцэр, малады чалавек гадоў дваццаці, вышаў сам з ім на дарогу. Сунгураў, выбраўшы зручную хвіліну, павярнуў з дарогі і знік. Мабыць, ён вельмі добра ведаў мясцовасць, — яму ўдалося ўцячы ад афіцэра, але на другі дзень жандары трапілі на яго след. Калі Сунгураў убачыў, што яму нельга выратавацца, ён перарэзаў сабе горла. Жандары прывезлі яго ў Москву без памяці і сцякаючага крывёю.

Няшчасны афіцэр быў разжалаваны ў салдаты.

Сунгураў не памёр. Яго зноў судзілі, але ўжо не як палітычнага злачынца, а як беглага пасельшчыка: яму аблагалі поўгалавы. Гэта арыгі-

нальная мера, мабыць, атрыманая ў спадчыну ад татар, ужываецца дзеля папярэджвання ўцёкаў і паказвае больш за цялесныя кары ўсю меру пагарды да чалавечай годнасці з боку рускага законадаўства. Да гэтага знадворнага сораму сентэнцыя далучыла адзін удар бізуном у сценах астрага. Ці было гэта выканана, не ведаю. Пасля гэтага Сунгуроў быў адпраўлены ў Нерчынск у капальні.

Імя яго яшчэ раз прагучэла для мяне і пасля зусім знікла.

У Вятцы сустрэў я раз на вуліцы маладога лекара, таварыша па універсітэту, які ехаў кудысьці на заводы. Мы разгаварыліся пра былых часы, пра агульных знаёмых.

— Божа мой,—сказаў лекар,—ці ведаецце, каго бачыў я, едучы сюды? У Ніжагародскай губерні сяджу я на паштовай станцыі і чакаю коней. Надвор'е было агіднае. Увайшоў этапны афіцэр, што прывёў партыю арыштантаў, пагрэцца. Мы з ім разгаварыліся; пачуўши, што я лекар, ён папрасіў мяне дайсці да этапа, зірнуць на аднаго хворага з перасыльных, прыкідваеца ён ці сапраўды зусім хворы. Я пайшоў, зразумела, з намерам ва ўсякім выпадку пацвердзіць хваробу калодніка. У невялікім этапе было чалавек восемдзесят народу ў ланцугах, голеных і няголеных, жанчын, дзяцей; усе яны расступіліся перад афіцарам, і мы ўбачылі на бруднай падлозе, у куце, на саломе нейкую фігуру, захінутую ў капитан ссыльнага.

— Вось хворы,—сказаў афіцэр.

Маніць мне не прышлося: у няшчаснага была лютая гарачка; схуднелы і знясілены ад турмы і дарогі, напалову аголены і з барадою, ён быў страшны, бяссэнсна вадзіў вачыма і бесперастанку прасіў піць.

— Што, брат, дрэнна?—сказаў я хвораму і дадаў афіцеру:—ісці ён не можа.

Хворы ўтаропіў на мяне вочы і прамармытаў: „Гэта вы“? Ён назваў мяне. „Вы мяне не пазнаеце“,—дадаў ён голасам, які нажом правёў па сэрцы.

— Прабачце мне,—сказаў я яму, узяўши яго сухую і гарачую руку,—не могу прыпомніць. „Я—Сунгуроў“,—адказаў ён.

— Бедны Сунгуроў!—паўтарыў лекар, ківаючы галавой.

— Што-ж, яго пакінулі?—запытаяўся я.

— Не, аднак далі падводу.

Пасля таго, як я пісаў гэта, я даведаўся, што Сунгуроў памёр у Нерчынску. Маёнтак яго, які складаўся з двухсот пяцідзесяці душ у Бронніцкім павеце пад Москвою і ў Арзамаскім, Ніжагародскай губерні, у чатырыста душ, пайшоў на ўплату за ўтрыманне яго і яго таварышоў у турме на працягу следства. Сям'ю яго разарылі, аднак, спачатку паклапаціліся і аб тым, каб яе зменшиць: жонка Сунгурава была скоплена з двума дзецьмі і месяцаў шэсць пражыла ў Прэчысценскай часці; грудное дзіця там і памерла. Няхай будзе праклята царстваванне Нікалая ва векі вякоў, амінь!

## РАЗДЕЛ VII\*

*Канец курса.—Шылераўскі перыяд.—Маладое юнацтва і артыстычнае жыццё.—Сен-сіманізм і Н. Палевай.*

Пакуль яшчэ не грымнула над намі навальніца, мой курс прышоў к канцу. Звычайнія клопаты, няспаныя ночы для бескарыйных мнеманічных мук, павярхоне вучэнне наспех і думка пра экзамен, якая перамагае навуковую цікавасць,—усё гэта, як зүсёды. Я пісаў *астранамічную* дысертацыю на залатую медаль і атрымаў—срэбраную. Я ўпэўнены, што я цяпер не мог бы зразумець таго, што тады пісаў і што каштавала вагі *срэбра*.

Мне здаралася іншы раз бачыць у сне, што я—студэнт і іду на экзамен; я з жахам думаў, колькі я забыў... зрэжашся ды і годзе,—і я прачынаўся, радуючыся ад души, што мора і пашпарты, годы і візы аддзяляюць мяне ад універсітэта, ніхто мяне не будзе экзаменаваць і не асмеліца паставіць агідную адзінку. А сапраўды, прафесары здзівіліся-б, што я ў столькі гадоў так многа пайшоў назад. Раз гэта са мною ўжо і здалася<sup>1</sup>.

Пасля канчатковага экзамена прафесары зачыніліся для падліку ба-лаў, а мы, усхваляваны надзеямі і сумненнямі, хадзілі маленькомі кучкамі па карыдоры і па сенях. Часам хто-небудзь выходзіў з совета, мы кіда-ліся даведацца пра вынікі, але доўга яшчэ не было нічога вырашана; нарэшце, вышаў Гейман.

— Віншую вас,—сказаў ён мне,—вы—кандыдат.

— Хто яшчэ? хто яшчэ?

— Такі вось і такі.

Мне адразу зрабілася сумна і весела. Выходзячы з універсітэцкіх варот, я адчуваў, што не так выходжу, як учора, як кожны дзень; я адчуваўся ад універсітэта, ад гэтага агульнага бацькаўскага дома, у якім пражыў так молада добра чатыры гады; а з другога боку, мяне цешыла пачуццё прызнанага поўналецця, і чаму-ж не прызнацца, і назва канды-дата, атрыманая адразу<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> У 1844 г. сустрэўся я з Перавошчыкам у Шчэпкіна і сядзеў калі яго за абедам. Пад канец ён не вытрымаў і сказаў:

— Шкада-с, вельмі шкада-с, што акалічнасці-с перашкодзілі-с займацца справай-с,—у вас выдатныя-с былі здольнасці-с.

— Дык не ўсім-жа,—казаў я яму,—за вамі на неба лезці. Мы тут зоймемся, на зямлі, сім-тым.

— Памілуйце-с, як-жа-с, гэта-с можна-с! Якія заняткі-с—Гегелева-с філософія-с! Вашы артыкулы-с чытаў-с: разумець-с нельга-с, птушыная мова-с. Якай-с гэта справа-с. Не-с!

Я доўга смяяўся з гэтага прыгавару, гэта значыць доўга не разумеў, што мова ў нас тады, сапраўды, была дрэнная, і калі птушыная, то, напэўна, той птушкі, што знаходзіцца пры Мінерве. А. Г.

<sup>2</sup> У паперох, прысланых мне з Масквы, я знайшоў запіску, у якой я паведамляў кузіну, што была тады ў вёсцы з кнігінай, аб сканчэнні курса. Экзамен скончыўся, я—кандыдат! Вы не можаце сабе ўяўіць прыемвага пачуцця волі пасля чатырохгадовых заняткаў. Ці ўспомінілі вы пра мяне ў чацвер? Дзень быў душны, і пакуты цыгнуліся ад

*Alma mater!*<sup>1</sup> Я так многа абавязаны універсітету і так доўга пасля курса жыў яго жыццём, з ім, што не магу ўспамінаць пра яго без любви і павагі. У нядзячнасці ён мяне не папракне, прынамсі, у адносінах да універсітэта лёгка быць удзячным: гэтая ўдзячнасць нераздзельна з любою, са светлымі ўспамінамі маладога развіцця... і я благаслаўлю яго з далёкай чужыны!

Год, пражыты намі пасля курса, урачыста заключыў першае юнацтва. Гэта было далейшае свята дружбы, абмену ідэй, натхнення, гульбы...

Невялікая кучка універсітэцкіх сяброў, што пражыла разам курс, не разышлася і жыла яшчэ агульнымі сімпатыямі і фантазіямі, ніхто не думаў пра матэрыяльнае становішча, пра наладжванне сваёй будучыні. Я не пахваліў бы гэтага ў людзях поўналетніх, але вельмі шаную ў юнацах. Юнацтва, дзе толькі яно не знікла ад маральнага разлажэння мяшчанствам, усюды непрактичнае; тым больш яно павінна быць такім у краіне маладой, якая мае многа імкненняў і мала дасягнутага. Апрача таго, быць непрактичным далёка не значыць быць у мане; усё, звернувае да будучыні, мае абавязкова долю ідэалізма. Без непрактичных натур усе практикі спыніліся-б на нудным паўтарэнні аднаго і таго-ж самага.

Іншая захопленасць лепш за ўсякія навучанні ахоўвае ад *сапраўдных* падзенняў. Я памятаю юнацкія оргі, разгульныя мінuty гульбы, якія інераліваліся часам цераз край; я не памятаю ні адной несумленнай гісторыі ў нашым коле, нічога такога, ад чаго чалавек *сур'ёзна* павінен быў чырвонець, што стараўся-б забыць, утаіць. Усё рабілася адкрыта,—адкрыта рэдка робіцца дрэннае. Палова, больш паловы сэрца было не туды накіравана, дзе бяздзейная палкасць і хваравіты эгаізм сканцэнтруюваюцца на іячыстых помыслах і патройваюць заганы\*.

Я лічу вялікім іяшчасцем становішча народа, у якога маладое пакаление не мае юнацтва; мы ўжо адзначылі, што адной маладосці на гэта недастаткова. Самы ўродлівы перыяд іямецкага студэнцтва ў сто раз лепшы за мяшчанскае поўналеце моладзі ў Францыі і Англіі; для мяне амерыканскія *пажылія* людзі пятнащатагодовага ўзросту прости агідныя.

У Францыі некалі было бліскучае арыстакратычнае юнацтва, потым рэволюцыянае. Усе гэтыя С.-Жюсты і Гоши, Марсо і Дэмулены, герайчныя дзеци, узрошчаныя на змрочнай павеzi Жан-Жака, былі сапраўдныя юнакі. Рэволюцыя была зроблена маладымі людзьмі; ні Дантон, ні Рабесп'ер, ні сам Людовік XVI не перажылі сваіх трывогаў пяці гадоў\*. З Напалеонам з юнакоў робяцца ардынарцы; з рэстаўрацыяй, „з уваскращэннем ста-расці“ юнацтва зусім не сумяшчальна; усё становіща поўналетнім, дзе-лавым, гэта значыць мяшчанскам.

Апошнія юнакі Францыі былі сен-сіманісты і фаланга. Некалькі выключэнняў не могуць змяніць празаічна-плоскага характару французскай моладзі. Эскус і Лебра застрэліліся ад таго, што яны былі маладымі сярод старых. Другія біліся, як рыба, выкінутая з вады на брудным беразе, пакуль адны не трапілі на барыкаду, другія—на іезуіцкую вуду\*.

Але паколькі ўзрост бярэ сваё, то большая частка французскай моладзі адбывае юнацтва *артыстычным* перыядам, гэта значыць жыве, калі ніяма грошей, у маленьком кафэ, з маленькомі грызеткамі ў quartier Latin<sup>1</sup> і ў вялікіх кафэ з вялікімі ларэткамі, калі ёсць гроши. Замест шылерайскага перыяду, гэта—перыяд поль-дэ-кокаўскі; у ім наспех і даволі

9 раніцы да 9 вечара\* (26 чэрвеня 1833). Мне здаецца, гадзіны дзве дабаўлена для ефекта або для акруглення. Але пры ўсім задавальненні самалюбіасць была закранута тым, што залатая медаль дасталася другому (Александру Драшусаву). У другім пісьме, ад 6 ліпеня, сказана: „Сёння акт, але я не быў, я не хацеў быць другім пры атрыманні медалі“. А. Г.

<sup>1</sup> Добрая маці.

<sup>2</sup> Лапінскі квартал (у Парыжы).

мізэрна трацяца сіла, енергія, усё маладое,—і чалавек гатоў у commis<sup>1</sup> гандлёвых дамоў. Артыстычны перыяд пакідае на дне душы адну страсць—ірагу грошай, і ёй ахвяруеца усё будучае жыццё, іншых інтаресаў німа; практичны людзі гэтыя смяюца з агульных пытанняў, пагарджаюць жанчынамі (вынік шматлікіх перамог над *пераможанымі* па размісту). Звычайна артыстычны перыяд робіца пад кіраўніцтвам якога-небудзь зацяганаага грэшніка з завяўшых славутых людзеў, *d'un vieux prostitué*<sup>2</sup>, які жыве на чужы кошт, якога-небудзь актора, што страціў голас, жывапісца, у якога трасуцца руکі; з яго бяруць прыклад у вымаўленні, у піцці, а галоўнае, у гордым поглядзе на людскія справы і ў дасканалым веданні стравы.

У Англіі артыстычны перыяд заменены параксізмам мілых арыгінальнасцей і экспэнтрычных далікатнасцей, гэта значыць вар'яцкіх учынкаў, недарэчных страт, цяжкіх свавольстваў, важкай, але старанна схаванай распусты, бясплодных паездак у Калабрю або Квіто, на поўдзень, на поўнач; па дарозе—коні, сабакі, скакі, недарэчныя абеды, а тут і жонка з неймавернай колькасцю румяніх і дзяблёльных baby, абароты, „Times“, парламент і ольд-порт<sup>3</sup>, які прыціскае чалавека да зямлі.

Славолілі і мы, балівалі і мы, але асноўны тон быў не той, дыяпазон быў занадта ўзняты. Славольства, разгул не становіліся мэтай. Мэтай была вера ў сваё прызначэнне; дапусцім, што мы памыляліся, але фактычна веруючы, мы паважалі ў сабе і адзін у другім прыладу агульной справы.

І ў чым-жа заключаліся нашы баліванні і orgie? Раптам успадае на думку, што праз два дні—6 снежня, дзень Нікалая. Мноства Нікалаяў страшэннае: Нікалай Огарэў, Нікалай Сацін, Нікалай Кетчэр, Нікалай Сазонаў...

— Панове, хто святкуе імяніны?

— Я!—Я!

— А я на другі дзень.

— Гэта усё глупства, што там на другі дзень? Агульнае свята, складчыну. Затое які будзе і бал!

— Так, так! у каго-ж збіраца?

— Сацін хворы, ясна, што ў яго.

І вось складаюцца каштарысы, праекты: гэта незвычайна цікавіць будучых гасцей і гаспадароў. Адзін Нікалай едзе да „Яра“ заказваць вячэрну, другі—да Матэрна па сыр і саламі. Віно, зразумела, бярэца на Петроўцы ў Дэпрэ, на кніжцы якога Огарэў напісаў эпіграф:

De près ou de loin,  
Mais je fournis toujours<sup>4</sup>.

Наш неспрактыкаваны густ яшчэ далей за шампанскіе не ішоў і быў такі малады, што мы неяк здрадзілі і шампанскому на карысць Rivesaltes mousseux<sup>5</sup>. У Парыжы я на карце ля рэстарана ўбачыў гэтае імя, успомінуў 1833 год і патрабаваў бутэльку. Але, дарэмна; нават успаміны не дапамаглі мне выпіць больш аднаго бакала.

Да свята віны пробуюцца, з прычыны гэтага прыходзіцца накроўваць яшчэ аднаго пасланца, таму што спробы яўна падабаюцца.

Пры гэтым не магу не расказаць, што здарылася з Сакалоўскім. Ён быў заўсёды без грошай і зараз-жа траціў усё, што атрымліваў. За год

<sup>1</sup> Приказчыкі.

<sup>2</sup> Старога распуніка.

<sup>3</sup> Baby—дзеці. Ольд-порт—стары партэр (піва). „Таймс“—старэйшая англійская газета.

<sup>4</sup> Блізка ці далёка, але я дастаўляю заўсёды.

<sup>5</sup> Шыпучое віно.

да яго арышту ён прыяджаў у Москву і спыніўся ў Саціна. Ён неяк удала прадаў, здаецца, рукапіс „Хеверы“ і таму рашыў наладзіць свята не толькі нам, але і pour les gros bonnets<sup>1</sup>, гэта значыць паклікаў Палявога, Максімовіча і іншых\*. Напірэдадні ён зранку паехаў з Палежаевым, які тады быў са сваім палком у Москве, рабіць пакупкі, накупіў кубкаў і нават самавар, розных непатрэбных рэчаў і, нарэшце, віна і харчовых прыпасаў, гэта значыць паштэтаў, фаршираваных індычак і іншага. Увечары мы прышлі да Саціна. Сакалоўскі прапанаваў адкаркаваць адну бутэльку, потым другую; нас было чалавек пяць; пад канец вечара, гэта значыць у пачатку раніцы наступнага дня, выявілася, што ні віна больш німа, ні грошай у Сакалоўскага. Ён купіў на ўсё, што асталося ад выплаты маленъкіх даўгой.

Непрыемна стала Сакалоўскаму, але, стрымаўшы сэрца, падумаў, падумаў і напісаў да ўсіх gros bonnets, што ён цяжка занядужаў і свята адкладаецца.

Для бала чатырох імянін я пісаў цэлую праграму, якая зварнула на сябе асаблівую ўвагу інквізітара Галіцына, што пытаўся ў мяне ў камісіі, ці дакладна праграма была выканана.

— A la lettre,—адказаў я яму. Ён паціснуў плячыма, нібыта ён усё жыццё правёў у Смольным манастыры або ў вялікай пятніцы\*.

Пасля вячэры ўзнікала звычайна капитальнае пытанне,—пытанне, якое ўзбуджала спрэчкі, а іменна: „Як варыць жонку?“ Рэшта звычайна елася і пілася, як ватыруюць па давер'ю ў парламентах,—без спрэчак. Але тут кожны прымаў удзел, і прытым з вышыні вячэры.

— Запальваць, ці не запальваць яшчэ? як запальваць? тушиць шампанскім ці сатэрнам? класі фрукты і ананас, пакуль яшчэ гарыць, ці пасля?

— Відавочна, пакуль гарыць, тады ўвесь аром пярайдзе ў пунш!

— Што ты, ананасы плаваюць, бакі іх падгараюць, гэта—проста бяда!

— Усё гэта глупства!—крычыць Кетчэр гучней за ўсіх.—А вось што не глупства,—свetchкі трэба пагасіць.

Свetchкі пагашаны, твары ва ўсіх пасінелі, і рысы калыхаюцца з рухам агню. А тым часам у невялікім пакой тэмпература ад гарэння рому становіцца трапічнай. Усім хочацца піць, жонка не гатова. Але Joseph, француз, прысланы ад „Яра“, гатоў; ён гатуе нейкі антытэзіс жонкі, напітак з лёдам з розных він, à la base de cognac<sup>2</sup>; сапраўдны сын „вялікага народу“, ён, наліваючы французскае віно, тлумачыць нам, што яно таму такое добрае, што два разы праехала экватар.—Oui, oui, messieurs; deux fois l'équateur, messieurs!<sup>3</sup>

Калі выдатны сваёй палярнай стужай напітак скончыўся і наогул піць больш непатрэбна, Кетчэр крычыць, мяшаючы вогненнае возера ў супавой місе, прычым апошнія кавалкі цукру растаюць з шыпением і плачам:

— Пара гасіцы! Пара гасіцы!

Агонь чырванее ад шампанскага, бегае па паверхні пуншу з нейкай тугую і дрэнным прадчуваннем.

А тут голас роспачы:

— Злітуйся, браток, звар'яеў ты ці што! хіба не бачыш, смала топіцца проста ў пунш.

— А ты сам патрымай бутэльку ў такой гарачыні, каб смала не тапілася.

<sup>1</sup> Для важных асоб.

<sup>2</sup> Пераважна з каньяку.

<sup>3</sup> Так, так, панове, два разы экватар, панове!

- Ну, дык яе раней аbabіць,—дадае засмучоны голас.
- Кубкі, кубкі! ці хопіць у вас іх? колькі нас... дзесяць, дзесяць... чатырнаццаць,—так, так.
- Дзе знайсі чатырнаццаць кубкаў?
- Ну, каму кубкаў нестае—у шклянку.
- Шклянкі лопнуць.
- Ніколі, ніколі, трэба толькі лыжачку пакласці.
- Свеклі паданы; апошні зайчык агню выбег на сярэдзіну, зрабіў піруэт—і няма яго.
- Жжонка ўдалася!
- Удалася, вельмі ўдалася!—кажуць з усіх бакоў.
- На другі дзень баліць галава, моташна. Гэта, відавочна, ад жжонкі,— сумесы! і тут шчырае рашэнне ў далейшым жжонкі ніколі не піць, гэта— атрута.
- Уваходзіць Пётр Фёдаравіч.
- А вы-ж сёння прышлі не ў сваім капелюшы: наш капялюш крыху лепши.
- Чорт з ім з усім!
- Ці не загадаеце збегаць да Нікалая Міхайлавіча Кузьмы?
- Што ты думаеш, што хто-небудзь пайшоў без капелюша?
- Не шкодзіць-с на ўсякі выпадак.
- Тут я здагадваюся, што справа зусім не ў капелюшы, а ў тым, што Кузьма клікаў на поле бою Петра Фёдаравіча.
- Ты да Кузьмы ідзі, ды толькі раней папрасі ў повара мне кіслай капусты.
- Мабыць, Лександ Іваныч, імяніннікі не ўпалі тварам у грязь?
- Якое—у грязь! гэтакага балявання за цэлы курс не было.
- У універсітэт ужо, мабыць, сёння няма ахвоты?
- Мяне грызэ сумленне, і я маўчую.
- Татка ваш ужо ў мяне пытаяўся: „Як гэта, кажа, яшчэ не ўставаў?“ Я, ведаецце, не промах: галава ў іх баліць, з раніцы скардзіліся, дык я так і сторы не падымаў-с. „Ну, кажа і добра зрабіў“.
- Ды змілуйся, дай ты мне спакой, я хачу заснунець. Хацеў ісці да Саціна, ну і ідзі.
- Зараз вось, толькі па капусту збегаю.
- Цяжкі сон зноў зводзіць вочы; гадзіны праз дзве прачынаешся значна свяжэйшым. Што яны робяць там? Кетчэр і Огарэў асталіся начаваць. Прыкра, што жжонка так на галаву дзейнічае: трэба прызнацца, яна была вельмі смачная. Гэта-ж трэба было піць жжонку шклянкай; цяпер я рашуча і да веку буду піць невялікі кубачак.
- Тым часам мой бацька ўжо скончыў чытанне газет і прыём повара.
- У цябе галава баліць сёння?
- Вельмі.
- Можа, залішне многа займаўся?—і пры гэтым пытаниі відаць было, што яшчэ перад адказам ён усумніўся.—Я і забыўся, ўчора-ж ты, здаецца, быў у Нікалашы<sup>1</sup> і ў Огарэва?
- А як-жа.
- Частавалі, ці што, яны цябе... імяніны? Зноў суп з мадэрай? Ох, не ахвотнік я да ўсяго гэтага. Нікалаша-та любіць, я ведаю, не ў пару віно, і адкуль у яго гэта ўзялося, не разумею. Нябожчык Павел Іванавіч... ну, 29 чэрвеня імяніны, пакліча усіх сваякоў, абед, як належыць,—усё скромна, прыстойна. А гэта, па-цяперашняму, шампанскага ды сардынкі ў масле,— агідна глядзець. Пра нашчаснага сына Платона Багданавіча я і не кажу,—

<sup>1</sup> Голахвастаў. А. I.

адзін, пакінуты! *Маскva...* гроши ёсць... „Фурман Ерамей, ідзі па віно!“ А фурман рады: яму за гэта ў краме грыўня.

— Так, я ў Нікалая Паўлавіча снедаў; аднак, я не думаю, каб ад гэтага балела галава. Я прайдуся крыху, гэта мне заўсёды памагае.

— З богам; абедаеш дома, я спадзяюся?

— Безумоўна, я толькі так.

Для тлумачэння *супу з мадэрай* неабходна сказаць, што за год або больш да славутага баявання чатырох імянінікаў мы ў велікодны тыдзень выправіліся з Огарэвым гуляць, і, каб ухліцца ад абеда дома, я сказаў, што мяне запрасіў абедаць бацька Огарэва.

Бацька мой не любіў наогул маіх знаёмых, называў навыварат іх прозвішчы, заўсёды аднолькава памыляючыся; так, Саціна ён беспамылкова называў Сакеным, а Сазонава — Сназіным. Огарэва ён яшчэ больш не любіў і за тое, што ў яго валасы былі доўгія, і за тое, што ён курыў без яго дазволу. Але, з другога боку, ён яго лічыў унучатным пляменнікам і, значыцца, прозвішчаў сваякоў скажаць не мог. Да таго-ж Платон Багданавіч належала, і па свяцтву і па бағаццю, да малога ліку прызнаных майм бацькам асоб, і маё блізкае знаёмства з яго домам яму падабалася. Яно падабалася-б яшчэ больш, калі-б у Платона Багданавіча не было сына.

Такім чынам, адмовіць яму не лічылася прыстойным.

Замест шаноўнай сталовай Платона Багданавіча мы пайшлі спачатку пад Навінскае, у балаган Прэйса (я потым з вялікай радасцю сустрэў гэту сям'ю акрабатаў у Жэневе і Лондане); там была невялікая дзяўчынка, якою мы захапляліся і якую назвалі Міньёнай.

Паглядзеўшы Міньёну і рашыўшы яшчэ раз прыйсці яе паглядзець увесьчары, мы накіраваліся абедаць да „Яра“. У мяне быў залаты і ў Огарэва блізка таго. Мы тады яшчэ былі зусім навічкі і таму, доўга абдумваючы, заказалі *ouka au champagne*<sup>1</sup>, бутэльку рэйнвейна і нейкай драбню-сенікай дзічыны, у выніку чаго мы ўсталі ад абеда, страшэнна дарагога, зусім галодныя і пайшлі зноў глядзець Міньёну.

Бацька мой, на развітанні, сказаў мне, што яму здаецца, нібы ад мяне пахне віном.

— Гэта, мабыць, таму,—сказаў я,—што суп быў з мадэрай.

— Au maderé; гэта зяць Платона Багданавіча, мабыць, так завёў; cela sent les casernes de la garde<sup>2</sup>.

З таго часу і да маёй ссылкі, калі майму бацьку здавалася, што я выпіў віна, што ў мяне твар чырвоны, ён абавязкова казаў мне:

— Ты, мабыць, еў сёння суп з мадэрай?

Значыцца, я шпаркаю хадою да Саціна.

Зразумела, Огарэў і Кетчэр былі на месцы. Кетчэр з памятым тварам быў нездаволены некаторымі распараджэннямі і строга іх крытыкаваў. Огарэў гомеапатычна выштурхваў клін клінам, дапіваючы нейкія рэшткі не толькі пасля свята, але і пасля фуражыроўкі Петра Фёдаравіча, які ўжо са спевам, прысвістам і прыстукваннем іграў на кухні ў Саціна:

В роцце Марыной гулянье  
В самой тот день семіка.

... Успамінаючы час нашага юнацтва ўсяго нашага кола, я не памятаю ніводнай гісторыі, якая-б закранала сумленне, якую было-б сорамна ўспомніць. І гэта можна сказаць пра ўсіх без выключэння нашых сяброў.

Былі ў нас платанічныя лятуценікі і раскараваныя юнакі і ў семнаццаць год. Вадзім нават пісаў драму, у якой хацеў прадставіць „страшны

<sup>1</sup> Уха на шампанскім.

<sup>2</sup> З мадэрай... гэта пахне гвардзейскімі казармамі.

вопыт свайго зжытага сэрца". Драма гэтая лачынаецца так: "Сад, водаль дом, вокны асветлены, бура, нікога ніяма, калітка не зачынена, яна бразгае і скрыпіць".

— Апрача каліткі і саду ёсь дзеючыя асобы?—запытаўся я ў Вадзіма.

І Вадзім, крыху пакрыўджаны, сказаў мне:

— Ты ўсё жартуеш! Гэта—не жарт, а быль майго сэрца; калі так, я і чытальні не буду,—і стаў чытальні.

Былі і зусім не платанічныя свавольствы, нават такія, якія канчаліся не драмай, а аптэкой, але не было пошлых інтрыг, якія губяць жанчыну і зневажаюць мужчыну, не было ўтрыманак (нават не было і гэтага подлага слова). Спакойная, бяспечная, празаічная, мяшчанская распуста,—распуста па контракту мінула наша кола.

— Значыцца, вы дапускаеце горшую, прадажную распусту?

— Не я, а вы! Гэта значыць не *вы* вы, а вы ўсе. Яна так трывала грунтуеца на грамадскім ладзе, што ёй непатрэбна мая інвестытура.

Агульныя пытанні, грамадзянская экзальтация выратоўвалі нас; і не толькі яны, але вялікая цікавасць да навукі і мастацтва. Яны, як запаленая папера, выпальвалі сальныя плямы. У мяне захавалася некалькі пісьмаў Огарэва таго часу; аб тагочасным грудтоне нашага жыцця можна лёгка з іх меркаваць. У 1833 годзе, чэрвеня 7, Огарэў, напрыклад, мне піша:

„Мы адзін другога, здаецца, ведаем, здаецца можам гаварыць шчыра. Пісьма майго ты нікому не пакажаш. Ды вось, скажы,—з некаторага часу я ўвесі так повен, можна сказаць, задаўлен адчуваннямі і думкамі, што мне здаецца, мала таго, здаецца,—мне ўрэзалася думка, што маё прызначэнне: быць паятам, вершатворцам або музыкантам, *alles eins*<sup>1</sup>, але я адчуваю неабходнасць жыць у гэтай думцы, бо маю нейкае самаадчуванне, што я паят; дапусцім, я яшчэ пішу дрэнна, але гэты агонь у душы, гэтая паўната пачуцця дае мне надзею, што я буду, і парадкам (прабачай за такое пошлое выражэнне), пісаць. Дружы, скажы-ж, ці верыць мне майму прызначэнню? Ты, можа, лепш мяне ведаеш, чым я сам, і не памылішся

Чэрвеня 7, 1833».

„Ты пішаши: „*Tak, ты паят! паят сапраўдны!*“ Дружы, ці можаш ты зразумець ўсё тое, што выклікаюць гэтая слова? Значыць, яно не зман, ўсё, што я адчуваю, да чаго імкнуся, у чым маё жыццё! Яно не зман! Ці праўду ты кажаш? Гэта не брэд гарачкі, гэта я адчуваю. Ты мяне ведаеш больш, чым хто-небудзь, ці не праўда? Я гэта сапраўды адчуваю. Не, гэта высокое жыццё—не брэд гарачкі, не абман уяўленія, яно вельмі высокое для абману, яно рэчаіснае, я жыву ім, я не могу ўявіць сябе з іншым жыццём. Чаму я не ведаю музыкі? Якая сімфонія вылецела-б з маёй душы цяпер! Вось чуеш величнае *adagio*, але ніяма сілы выказаць, трэба больш сказаць, чым сказана; *presto*, *presto*, мне патрэбна бурнае, неўпіхаміранае *presto*. *Adagio* і *presto*—дзве крайнасці. Прэч з гэтай пасрэднасцю, *andante*, *allegro moderato*; гэта заікі або слабыя розумам не могуць ні моцна гаварыць, ні моцна адчуваць.

Сяло Чэрткова, 18 жніўня 1833».

Мы адвыклі ад гэтага захопленага лепету юнацтва, ён дзівіць нас, але ў гэтых радках маладога чалавека, якому яшчэ не стукнула дваццатка год, ясна відаець, што ён застрахаваны ад пошлай заганы і ад пошлага добраздзяния, што ён, можа, не мінует балота, але выйдзе з яго не забрудзіўшыся.

Гэта—не няўпэўненасць у сабе, гэта—сумнение веры, гэта—палкае жаданне пацвярдзення непатрэбнага слова любві, якое так дорага для

<sup>1</sup> Усё адно.

нас. Так гэта—неспакой узікаючай творчасці, гэта—трывожнае азіранне души *зачаўшай*.

„Я не могу яшчэ ўзяць,—піша ён у tym-жа пісьме,—тых гукаў, якія чуюцца ў души маёй; няздолънасць цялесная абмяжоўвае фантазію. Але, чорт пабяры! Я паэт; паэзія мне падказвае ісціну там, дзе я яе не зразумей-бы халодным разважаннем. Вось філасофія адкравення”.

Так канчаецца першая частка нашага юнацтва, другая пачынаецца турмой. Але перш, чым мы ўвойдзем у яе, трэба ўпамянуть, у якім напрамку, з якімі думамі яна застала нас.

Час, што ішоў за ўсмірэннем польскага паўстання, хутка выхоўваў. Нас ўжо не адно тое мучыла, што Нікалай вырас і асеўся ў строгасці; мы пачалі з унутраным жахам разглядваць, што і ў Еўропе, і асабліва ў Францыі, адкуль чакалі пароль палітычны і лозунг, справы ідуць нядобра,—тэорыі нашы становіліся нам падазронымі.

Дзіцячы лібералізм 1826 года, які склаўся паступова ў той французскі погляд, які прапаведвалі Лафайет і Бенжамен Канстан, апываў Беранжэ, траціў для нас, пасля пагібелі Польшчы, сваю чароўную сілу.

Вось тады частка моладзі, і ў яе ліку Вадзім, кінулася на глыбокое і сур'ёзнае вывучэнне рускай гісторыі.

Другая—у вывучэнне нямецкай філасофіі.

Мы з Огарэвым не належалі ні да тых, ні да другіх. Мы занадта зжыліся з іншымі ідэямі, каб скора паступіцца імі. Вера ў беранжэрскую *застольную* рэвалюцыю была пахіснута, але мы шукалі чагосьці другога, чаго не маглі знайсці ні ў нестараўскім летапісе, ні ў трансцендэнтальным ідэалізме Шэлінга.

Сярод гэтага хвялявання, сярод здагадак, намаганняў зразумець сумненні, палохаўшыя нас, трапілі ў нашы руکі сен-сіманіецкія брашуры, іх пропаведзі, іх працэс. Яны паразілі нас.

Павярхоўныя і непавярхоўныя людзі даволі смяяліся з айца Анфантэна і з яго апосталаў; час іншага признання надыходзіць для гэтых прадвеснікаў соцыялізма.

Урачыста і паэтычна з'яўляліся сярод мяшчанскага свету гэтыя захопленыя юнакі са сваімі неразразнымі камізэлькамі, з запушчанымі бародамі. Яны абвясцілі новую веру, ім было што сказаць, і было ў імя чаго паклікаць на свой суд стары парадак рэчаў, які хацеў іх судзіць па кодэксу Напалеона і па арлеанскай рэлігіі \*.

З аднаго боку, *вызваленне жанчыны*, заклік яе на агульную працу, адданне яе лёсу ў яе рукі, саюз з ёю, як з роўным.

З другога—апраўданне, *збаўленне плоці, rhabilitation de la chair!*<sup>1</sup>.

Вялікія слова, якія заключаюць у сабе цэлы свет новых адносін паміж людзьмі,—свет здароўя, свет духу, свет хараства, свет натуральна маральны і таму маральна чысты. Многа здзекваліся са свабоды жанчыны, з прызнання правоў плоці, надаючы словам гэтым сэнс брудны і пошлы; наша манашаска-распуснае ўяўленне баіцца плоці, баіцца жанчыны; добрыя людзі зразумелі, што ачышчальнае *хрышчэнне* плоці ёсць адыходная хрысціянства. Рэлігія жыцця ішла на змену рэлігіі смерці, рэлігія хараства—на змену рэлігіі бічавання і знесілення ад паста і малітвы. Распятае цела ўваскрасала, у свою чаргу, і не саромілася больш сябе; чалавек дасягаў сугучнага адзінства, здагадваўся, што ён—істота цэлая, а не складаецца, як майтнік, з двух розных металаў, утрымліваючых адзін другога; што вораг, спаяны з ім, знік.

<sup>1</sup> Рэабілітация плоці.

Якую мужнасць трэба было мець, каб сказаць усенародна ў Францыі гэтая слова вызвалення ад спрытуалізма, які гэтак моцна трываеца ў разуменні французаў і гэтак зусім не існуе ў іх паводзінах.

Стары свет, асмеяны Вольтэрам, падбіты рэволюцыяй, але замацаваны, пераштыты і ўсталяваны мяшчанствам для свайго ўжытку, гэтага ящэ не зазнаў. Ен хацеў судзіць адшапенцаў на аснове сваёй таємна ўзгодненай крывадушнасці, а людзі гэтая выкрылі яго. Іх абвінавачвалі ў адступніцтве ад хрысціянства, але яны ўказалі над галавой суддзі завешаны абрэз пасля рэволюцыі 1830 года. Іх абвінавачвалі ў апраўданні чулівасці, а яны запыталіся ў суддзі, ці разумна ён жыве?

Новы свет стукаў у дзвёры; нашы души, нашы сэрцы раскрываліся яму. Сен-сіманізм лёг у аснову нашых пераконанняў і нязменна астаўся ў істотным.

Уражлівыя, шчыра маладыя, мы лёгка былі падхоплены магутнай хвали юношэства і рана пераплылі той рубеж, на якім спыняюцца целыя рады людзей, складваюць рукі, ідуць назад або шукаюць па баках броду праз мора!

Але не ўсе рзыкнулі з намі. Соцыялізм і рэалізм астаюцца да гэтага часу пробнымі каменнямі, кінутымі на шляхах рэволюцыі і навукі. Групы плаўцуў, прыгнаныя хвалимі падзеяй або мышленнем да гэтых скал, зараз-жа разлучаюцца і складаюць дзве вечныя партыі, якія, мняючы адзенне, праходзяць праз усю гісторыю, праз усе перавароты, праз шматлікія партыі і гуртки, якія складаюцца з дзесяці юнакоў. Адна ўяўляе з сябе логіку, другая—гісторыю, адна—дыялектыку, другая—эмбрыягенію. Адна з іх правай, другая *магчымай*.

Пра выбор не можа быць і гутаркі; стрымаць мысль цяжэй, чым хоць якое захапленне,—яна цягне за сабою мімаволі; хто можа яе затармазіць пачуццем, марай, боязню вынікаў, той і затармозіць яе, але не ўсе могуць. У каго мысль бярэ верх, у таго питанне не аб прыкладаесці, не аб тым, лягчэй ці цяжэй будзе,—той шукае ісціны і няўольна, бесстаронна пільнееца асноў, як сен-сіманісты некалі, як Прудон да гэтага часу.

Кола наша ящэ шчыльней самкнулася. Ужо тады, у 1833 годзе, *лібералы* глядзелі на нас спадылба, як на страціўшых дарогу. Перад самай турмой сен-сіманізм паставіў рубеж паміж мною і Н. А. Палевым. Палевай быў чалавек незвычайна спрытнага разуму, дзейнага, лёгка ператраўляючага ўсякую ежу; ён нарадзіўся быць журналістам, летапісцам поспехаў, адкрыццяў, палітычнай і вучонай барацьбы. Я пазнаёміўся з ім у канцы курса і бываў часам у яго і ў яго брата Ксенофonta. Гэта быў час яго найвышэйшай славы,—час перад забаронаю „Тэлеграфа“.

Гэты вось чалавек, які жыў апошнім адкрыццем, учарашнім питаннем, новай навіною ў тэорыі і ў падзеях, мняўся, як хамелеон, пры ўсёй спрытнасці разуму не мог зразумець сен-сіманізма\*. Для нас сен-сіманізм быў адкровеннем, для яго—вар'яцтвам, нікчэмнай утопіяй, якая перашкаджае грамадзянскаму развиццю. Колькі я ні ўгаварваў, ні развіваў, ні даводзіў, Палевай і слухаць не хацеў, злаваў, рабіўся жоўчным. Яму было асабліва прыкра бачыць апазіцыю з боку студэнта; ён вельмі даражыў сваім упłyвам на моладзь і ў гэтай спрэчцы бачыў, што яна адхіляеца ад яго.

Адзін раз, зняважаны недарэчнасцю яго пярэчанняў, я яму адказаў, што ён—такі самы адсталы кансерватар, як тыя, супроць якіх ён усё жыццё змагаўся. Палевай глыбока пакрыўдзіўся на мае слова і, ківаючы галавой, сказаў мне:

— Прыдзе час, і вам, у нагароду за цэлае жыццё намаганняў і працы, які-небудзь малады чалавек, усміхаючыся, скажа: „Ідзіце прэч, вы—адсталы чалавек“.

Мне было шкода яго, мне было сорамна, што я яго зняважыў, але разам з тым я зразумеў, што ў яго сумных словах гучэў яго прыгавар. У іх адчуваўся ўжо не моцны баец, а адкыўшы, устарэлы гладыятар. Я зразумеў тады, што наперад ён не пройдзе, а на месцы ўстаяць не здолее з такім дзейным розумам і з такім нетрываальным грунтам.

Вы ведаецце, што з ім было потым: ён узяўся за „Паращу-Сібірачку“...

Якое шчасце ўчас памерці для чалавека, які не ўмее ў свой час ні сыйсці са сцэны, ні ісці наперад. Гэта я думаў, гледзячы на Палевога, гледзячы на Пія IX і на *многіх іншых!*..

## ДАДАТАК\*

### А. ПАЛЕЖАЕЎ

У дадатак да сумнага летапісу таго часу трэба перадаць некалькі падра-  
бязнасцей пра А. Палежаева\*.

Палежаеў студэнтам ва ўніверсітэце быў добра вядомы сваімі выдатнымі  
вершамі. Між іншым, напісаў ён юмарыстычную паэму „Сашка“, парады-  
руючы „Онегіна“. У ёй, не абмяжоўваючы сябе прыстойнасцю, жартаўлівым  
тонам і вельмі мілымі вершамі, закрануў ён шмат што\*.

Увесень 1826 года Нікалай, павесіўшы Пестэля, Мураўёва і іх сяброў,  
святкаваў у Маскве сваю каранацыю. Для іншых гэтая ўрачыстасць бывае  
повадам да амністыі і даравання: Нікалай, адсвяткаваўшы свой алафеоз,  
зноў пайшоў „разіць ворагаў бацькаўшчыны“, як Рабесп'ер пасля свайго  
Fête-Dieu<sup>1</sup>.

Тайная паліцыя даставіла яму паэму Палежаева...

І вось у адну ноч, гадзіны ў тры, рэктар будзіць Палежаева, загадвае  
адзеца ў мундзір і сыйсці ў праўленне. Там яго чакае папячыцель. Агле-  
дзеўшы, ці ўсе гузікі на яго мундзіры і ці няма лішніх, ён без усякага  
тлумачэння запрасіў Палежаева ў сваю карэту і павёз.

Прывёз ён яго да міністра народнай асветы. Міністр саджае Палежаева  
ў сваю карэту і таксама вязе, але на гэты раз ужо проста да гасудара.

Князь Лівен\* пакінуў Палежаева ў зале, дзе чакала некалькі прыдворных  
і іншых вышэйших чыноўнікаў, не гледзячы на тое, што была шостая  
гадзіна раніцы, і пайшоў ва ўнутраныя пакоі. Прыйдворныя ўявілі сабе,  
што малады чалавек чым-небудзь адзначыўся, і зараз-жа распачалі з ім  
гутарку. Нейкі сенатар прапанаваў яму даваць урокі сыну.

Палежаева паклікалі ў кабінет. Гасудар стаяў, абапершыся на бюро,  
і гаварыў з Лівенам. Ён кінуў на ўвайшоўшага пільны позірк, у руцэ ў яго  
быў шытак.

— Гэта ты,— запытаўся ён,— напісаў гэтыя вершы?

— Я,— адказаў Палежаеў.

— Вось, князь,— гаварыў далей гасудар,— вось я вам дам узорчык універ-  
сітэцкага выхавання, я вам пакажу, чаму вучанца там маладыя людзі. Чытай  
гэты шытак уголос,— дадаў ён, звяртаючыся зноў да Палежаева.

Палежаеў так хвальваўся, што не мог чытаць. Позірк Нікалая нерухома  
спыніўся на ім. Я ведаю гэты позірк і не ведаю, ці ёсць яшчэ больш  
страшны, безнадзейны, чым гэты шэра-бясколерны, ҳалодны, алавяны позірк.

— Я не магу,— сказаў Палежаеў.

— Чытай!— закрычаў высачайшы фельдфебель.

Гэты крык вярнуў сілу Палежаеву; ён разгарнуў шытак. Ніколі, казаў  
ён, я не бачыў „Сашку“ так перапісанага і на такой добрай паперы.

\* Свята гасподнія.

Спачатку яму было цяжка чытаць, потым, натхняючыся больш і больш, ён гучна і складна дачытаў паэму да канца. У месцах асабліва рэзкіх гасудар рабіу знак рукою міністру. Міністр заплющваў вочы ад жаху.

— Што скажаце?—запытався Нікалай пасля чытання.—Я палажу канец гэтай распусце! Гэта ўсё яшчэ *сляды, апошнія рэшткі*; я іх выкараню! Якіх ён паводзін?

Міністр, зразумела, не ведаў яго паводзін, але ў ім прачнулася нешта чалавече, і ён сказаў:

— Найлепшых паводзін, в. в.

— Гэты водзыў цябе выратаваў, але пакараць цябе трэба для прыкладу другім. Хочаш у ваенную службу.

Палежаеў маўчаў.

— Я табе даю ваенны службай сродак ачысціца. Што-ж, хочаш?

— Я павінен слухацца,—адказаў Палежаеў.

Гасудар падышоў да яго, паклаў руку на плячо і, сказаўши:

— Ад цябе залежыць твой лёс; калі я забуду, ты можаш мне *нісаць*,—*пацалаваў яго ў лоб*.

Я дзесяць разоў прымушаў Палежаева паўтараць расказ пра пацалунак,—такім ён мне здаваўся неймаверным. Палежаеў кляўся, што гэта праўда.

Ад гасудара Палежаева завялі да Дзібіча\*, які жыў тут-жа, у палацы. Дзібіч спаў, яго разбудзілі: ён вышаў, пазяхаючи, і, прачытаўши паперу, запытався ў філігель-ад'ютанта:

— Гэта ён?

— Ён, в. с.

— Што-ж! добрая справа, паслужыце ў ваеннай; я ўсё ў ваеннай службе быў, бачыце, даслужыўся, і вы, можа, будзеце фельдмаршалам...

Гэты недарэчны, тупы, нямецкі жарт быў пацалункам Дзібіча.

Палежаева завезлі ў лагер і аддалі ў салдаты.

Мінула гады тры, Палежаеў успомніў слова гасудара і напісаў яму пісьмо. Адказу не было. Праз некалькі месяцаў ён напісаў другое—таксама няма адказу. Упэйнены, што яго пісьмы не даходзяць, ён збег, і збег для того, каб асабіста падаць просьбу. Ён трymаўся неасцярожна, бачыўся ў Москве з таварышамі, яны яго частавалі; зразумела, гэта не магло астацца ў сакрэце. У Тверы яго скапілі і адправілі ў полк, як беглага салдата, у ланцугах, пехатою. Ваенны суд прыгаварыў яго прагнаць скрэз строй; прыгавар паславі да гасудара на зацверджанне.

Палежаеў хацеў кончыць самагубствам перад караю. Доўга адшукваючы ў турме якую-небудзь вострую зброю, ён даверыўся старому салдату, які яго любіў. Салдат зразумеў яго і ацаніў яго жаданне. Калі стари даведаўся, што адказ прышоў, ён прынёс яму штык і, аддаючи, сказаў праз слёзы:

— Я сам адтачыў яго.

Гасудар загадаў не караць Палежаева.

Тады вось напісаў ён свой выдатны верш:

Без утешений  
Я погибал,  
Мой злобный гений  
Торжествовал..

Палежаева адправілі на Каўказ; там ён быў пераведзены за выслугу ў універ-афіцэры. Гады ішлі і ішлі; безвыходнае, нуднае існаванне зламала яго; зрабіцца паліцэйскім паэтам і апіваць доблесці Нікалая ён не мог, а гэта быў адзіны шлях пазбавіцца ранца.

Быў, аднак, яшчэ другі, і ён выбраў яго, ён піў для таго, каб забыцца.  
Ёсць страшны верш яго „Да сівухі”.

Ён перапрасіўся ў карабінерны полк, які стаяў у Маскве. Гэта значна  
палепшыла яго лёс, але ўжо злыя сухоты раз'ядалі яго грудзі. У гэты  
час я пазнаёміўся з ім, калія 1833 года. Памучыўся ён яшчэ гады чатыры  
і памёр у салдацкай больніцы.

Калі адзін з прыцеляў яго з'явіўся прасіць цела для пахавання, ніхто  
не ведаў, дзе яно; салдацкая больніца гандлюе трупамі; яна іх прадае ва  
універсітэт, у медыцынскую акадэмію, выварвае шкілеты і інш. Нарэшце,  
ён знайшоў у падвале труп беднага Палежаева,—ён валяўся пад другім,  
мыши аб'елі яму адну нагу.

Пасля яго смерці выдалі яго творы і да іх хацелі далучыць яго партрэт  
у салдацкім шынелі. Цэнзура палічыла гэта непрыстойным, і бедны пакутнік  
паказан у афіцэрскіх эпалетах,—ён быў пераведзен у афіцэры ў больніцы\*.

**ЧАСТЬКА ДРУГАЯ**

**ТУРМА  
и  
ССЫЛКА**

*1834 • 1838*

## РАЗДЕЛ VIII\*

*Працтвы.—Арышт Огарэва.—Пажар.—Маскоўсі ліберал.—М. Ф. Орлоў.—Могілкі.*

... Аднаго разу ўвесну 1834 года прышоў я раніцою да Вадзіма; ні яго не было дома, ні яго братоў і сёстраў. Я ўвайшоў наверх у невялікі пакой яго і сеў пісаць.

Дзверы ціха адчыніліся, і ўвайшла старэнка маці Вадзіма; крокі яе былі ледзь чутны, яна падышла стомлена, хваравіта да крэсла і сказала мне, сеўшы ў яго:

— Пішице, пішице,—я прышла зірнуць, што не вярнуўся Вадзя; дзецы пайшлі гуляць, унізе такая пустечка, мне зрабілася сумна і страшна; я пасяджу тут; я вам не перашкаджаю, рабіце сваю справу.

Твар яе быў задумлівы, у ім яшчэ ясней вызначаўся водбліск пера жытага ў мінулым і тая падазронная боязнь будучага, тоё недавер'е да жыцця, якое заўсёды астaeцца пасля вялікіх, доўгіх і шматлікіх няшчасціяў.

Мы разгаварыліся. Яна расказвала штосьці пра Сібір.

— Шмат, шмат прышлося мне перацярпець, а што яшчэ давядзецаца убачыць,—дадала яна, ківаючи галавой,—добра га нічога не чуе сэрца.

Я ўспомніў, як старэнка, іншы раз слухаючи нашы смелыя расказы і дэмагагічныя гутаркі, бліднела, ціха ўздыхала, выходзіла ў другі пакой і доўга не гаварыла ні слова.

— Вы,—казала яна далей,—і вялікія сябры, вы ідзеце простай дарогай да пагібелі. Пагубіце вы Вадзю, сябе і ўсіх; я-ж і вас люблю, як сына.

Сляза кацілася па схуднелай шчаце.

Я маўчаў. Яна ўзяла маю руку і, стараючыся ўсміхнуцца, дадала:

— Не сярдуйце, у мяне нервы расстроены; я ўсё разумею, ідзіце вашай дарогай: для вас ніяма іншай, а калі-была, вы ўсе былі-б не тыя. Я ведаю гэтага, але не могу перасіліць страху; я так многа перацярпела няшчасціяў, што на новыя нестae сіл. Глядзіце, вы ні слова не кажыце Вадзю пра гэтага; ён засмуткуе, будзе мяне ўгаварваць... Вось ён,—дадала старэнка, паспешна выціраючи слёзы і просячы яшчэ раз позіркам, каб я маўчаў.

Бедная маці! Святая, вялікая жанчына!

Гэта варта карнелейскага „*qui'il mourut*“<sup>1</sup>.

Працтва яе неўзабаве збылося; на шчасце, на гэты раз навальніца пранеслася над галавой яе сям'і, але многа набралася бедная гора і страху\*.

— Як узялі?—пытаўся я, ускочыўши з пасцелі і мацаючи галаву, каб ведаць, сплю я ці не.

— Паліцмейстар прыязджаў ноччу з квартальным і казакамі, гадзіны праз дзве пасля таго, як вы пайшлі ад нас, забраў паперы і павёз Н. П.

<sup>1</sup> Няхай ён памре!

Гэта быў камердынер Огарэва. Я не мог зразумець, які повад выдумала паліцыя,—за апошні час усё было ціха. Огарэў толькі за дзень прыехаў... І чаму-ж яго ўзялі, а мяне не?

Склаўши рукі нельга было сядзець, я адзеўся і вышаў з дому без пэўнай мэты. Гэта было першае няшчасце, якое скінулася на маю галаву\*. Мне было дрэнна, мяне мучыла маё бяссілле.

Ходзячы па вуліцах, я, нарэшце, успомніў, што ў мяне ёсьць адзін прыяцель, якому грамадскае становішча давала магчымасць даведацца, у чым справа, а можа, і памагчы. Ён жыў страшэнна далёка: на дачы за Варанцоўскім полем; я сеў на першага раміznіка і паймчаяў да яго. Гэта было а сёмай гадзіне раніцы.

Года за паўтара перад tym пазнаёміліся мы з Васільчыками\*; гэта быў свайго роду леў у Москве. Ён выходаўся ў Парыжы, быў багаты, разумны, адукаваны, востры, вольнадумны, сядзеў у Петрапаўлаўскай крэпасці па справе 14 снежня і быў у ліку выпушчаных; у ссылку ён не папаў, але слава асталася пры ім. Ён служыў і меў вялікую сілу ў генерал-губернатара. Кіязь Галіцын любіў людзей з вольным ладам мыслей, асабліва, калі яны яго добра выказвалі па-французску: у рускай мове кіязь быў не моцны.

Васільчыкаў быў гадоў на дзесяць старэйшы за нас і здзіўляў нас сваімі практичнымі заўвагамі, сваім веданнем палітычных спраў, сваёй французскай красамоўнасцю і гарачнасцю свайго лібералізма. Ён ведаў так многа і так падрабязна, расказваў так міла і так плаўна; думкі яго былі так цвёрда акрэслены, на ўсё быў адказ, парада, вырашэнне. Чытаў ён усё: новыя раманы, трактаты, журналы, вершы і, апрача таго, старана займаўся заалогіяй, пісаў праекты для кіязя і складаў планы дзіцячых книг.

Лібералізм яго быў найчысцейшы, трохкаляровай вады, левага боку паміж Могенам і генералам Ламаркам.

Яго кабінет быў пазавешаны партрэтамі ўсіх рэволюцыйных славутых людзей, ад Гемпдэна і Балы да Фіескі і Арман Карэля. Цэлая бібліятэка забароненых кніг знаходзілася пад гэтым рэволюцыйным іканастасам. Шкілет, некалькі чучалаў птушак, сушаных амфібій і мочаных вантробаў надавалі сур'ёзны каларыт думы і сузірання на залішне гарачыцельны характар кабінета.

Мы з зайздрасцю паглядалі на яго спрактыкаванасць і веданне людзей: яго тонкая іранічная манера пярэчыць мела на нас вялікі ўплыў. Мы на яго глядзелі, як на дзелавога рэволюцыяниера, як на дзяржаўнага чалавека *in spe*<sup>1</sup>.

Я не застаў Васільчыка дома. Ён з вечара паехаў у горад на спатканне з кіязем; яго камердынер сказаў, што ён абавязковая будзе гадзіны праз паўтары дома. Я астаўся чакаць.

Васільчыкаў займаў раскошную дачу. Кабінет, у якім я чакаў, быў вялікі, высокі і *au rez-dechaussée*<sup>2</sup>; велізарныя дзвёры выходзілі на тэррасу і ў сад. Дзень быў гарачы, з саду пахла дрэвамі і кветкамі, дзецигуляі перад домам, звонка смеючыся. Багацце, раскоша, прастора, сонца і цень, кветкі і зелень... а ў турме так вузка, душна, цёмна. Не ведаю, ці доўга я сядзеў, апанаваны сумнымі думкамі, як раптам камердынер з нейкім дзяўчынам адушаўленнем паклікаў мяне з тэррасы.

— Што такое?— запытаўся я.

— Да хадзіце сюды, зірніце.

<sup>1</sup> У будучым.

<sup>2</sup> У ніжнім паверсе.

Я вышаў, не жадаючы яго пакрыўдзіць, на тэрасу і аbamлеў. Цэлы поўкруг дамоў палаў, нібы ўсе яны загарэліся ў адзін час. Пажар разрастаўся з неймавернай хуткасцю.

Я астаўся на тэрасе\*. Камердынер глядзеў з нейкім нервовым за-  
давальненнем на пажар, прыгавараючы:

— Добра забірае, вось і гэты дом направа загарыцца, абавязкова загарыцца.

Пажар мае ў сабе нешта рэволюцыяне: ён смяецца з уласнасці, ні-  
веліруе багацці. Камердынер інстынктам зразумеў гэта.

Праз поўгадзіны чвэрць небасхіла пакрылася дымам, чырвоным знізу і шэра-чорным зверху. У гэты дзень выгарала Лефортава. Гэта быў пачатак тых падпалаў, якія цягнуліся месяцаў пяць; пра іх мы яшчэ будзем гаварыць.

Нарэшце, прыехаў і Васільчыкаў. Ён быў у настроі, мілы, ветлівы, расказаў мне пра пажар, міма якога ехаў, пра агульную гамонку, што гэта—падпал, і поўжартам дадаў:

— Пугачоўшчына-с, вось паглядзіце, і нам з вамі не пазбегнуць, пасадзяць нас на кол...

— Перш, чым пасадзяць нас на кол,—сказаў я,—баюся, каб не пасадзілі на ланцуг. Ці ведаецце вы, што сёння ўночы паліцыя ўзяла Огарэва?

— Паліцыя? Што вы кажаце!?

— Я да вас таго і прыехаў. Трэба што-небудзь зрабіць, паедзьце да князя, даведайцесь, у чым справа, папрасіце мне дазволу яго ўбачыць.

Не чуючы адказу, я зірнуў на Васільчыкава, але замест яго, здавалася, быў яго старэйшы брат, з пасалавелым тварам, з апухлымі рысамі, ён ахаў і хваляваўся.

— Што з вамі?

— Вось-жа я вам казаў, заўсёды казаў, да чаго гэта давядзе... Так, так, гэтага трэба было чакаць, вось табе і маеш,—ні целам, ні душой не вінен, а і мяне, мабыць, пасадзяць; гэтак жартаваць нельга, я ведаю, што такое казематы.

— Паедзьце вы да князя?

— Што вы, навошта гэта? Я вам раю па-сяброўску: і не гаварыце пра Огарэва, жывіце, як мага цішэй, а то дрэнна будзе. Вы не ведаецце, да чаго гэтыя справы небяспечныя; шчыра вам раю: трymайцесь ўбаку, капашыцесь, як хочаце,—Огарэву не паможаце, а самі пападзейцесь. Вось яно самаўладства,—якія правы, якая абарона; ці ёсьць, хіба, адвакаты, суддзі?..

На гэты раз у мяне не было настрою слухаць яго смелыя думкі і рэз-  
кія меркаванні. Я ўзяў капялюш і паехаў.

Дома я застаў усё ў хваляванні. Ужо бацька мой быў сярдзіты на мяне за арышт Огарэва, ужо Сенатар быў тут, капаўся ў маіх кнігах, адбі-  
раў, на яго думку, небяспечныя і быў нездаволены.

На сталае я знайшоў запіску ад М. Ф. Орлова: ён клікаў мяне абедаць\*. Ці не можа ён што-небудзь зрабіць? Вопыт хоць мяне і правучыў, але ўсё-ж такі—купіў не купіў, а патаргаваць можна.

Mihail Fёdoravіch Orlou быў адным з заснавальнікаў, славутага Саюза Благадзенства, і калі ён не папаў у Сібір, то гэта не яго віна, а яго брата, які карыстаўся асаблівай прыязнню Нікалая і першы прымчаўся са сваёй конна-гвардыйскай на абарону Зімняга палаца 14 снежня. Orlou быў пасланы ў свае вёскі, праз некалькі гадоў яму дазволена было пасяліцца ў Маскве. За час адзінокага жыцця свайго ў вёсцы ён займаўся палітычнай экано-  
міяй і хіміяй. Першы раз, калі я яго сустрэў, ён гаварыў пра новую хімічную наменклатуру. Ва ўсіх энергічных людзей, якія позна пачынаюць займацца якой-небудзь навукай, з'яўляецца імкненне перастаўляць мэблю

і распараджаца па-свойму. Наменклатура яго была больш складанай, чым агульнапрынятая французская. Мне хацелася звярнуць яго ўвагу і я, накшталт *captatio benevolentiae*<sup>1</sup>, пачаў даводзіць яму, што наменклатура яго добрая, але што ранейшая лепшая.

Орлоў паспрачаўся, потым згадзіўся.

Маё какецтва удалося, мы з таго часу былі з ім у блізкіх адносінах. Ён бачыў ва мне ўзыходзячую магчымасць, я бачыў у ім ветэрана наших думак, друга наших герояў, благародную з'яву ў нашым жыцці.

Бедны Орлоў быў падобны на ільва ў клетцы. Усюды стукаўся ён у краты, нідзе не было яму ні прасторы, ні справы, а прага дзейнасці яго грызла.

Пасля падзення Францыі я не раз сустракаў людзей падобных на яго, людзей, якія марнеюць ад патрэбнасці палітычнай дзейнасці і не маюць магчымасці знайсці сябе ў чатырох сценах кабінета або ў сямейным жыцці. Яны не ўмеюць быць адны; у адзіноце на іх находзіць хандра, яны робяцца капрызнымі, сварацца з апошнімі сябрамі, бачаць усюды інтрыгі супроты сябе і самі інтрыгуюць, каб раскрыць усе гэтыя неіснуючыя падкопы.

Ім патрэбна, як паветра, сцэна, і гледачы; на сцэне яны, сапраўды, героі і сцерпяць нястэрпнае. Ім патрэбен шум, гром, трэск, ім трэба гаварыць прамовы, слухаць пярэчкіні ворагаў, ім патрэбна напружанне барацьбы, ліхаманка небяспекі,—без гэтых канфартатываў<sup>2</sup> яны нудзяцца, вянуть, занепадаюць, цяжэюць, імкнутьца кудысьці, робяць памылкі. Гэтакі-ж і Ледру-Рален, які, дарэчы, і тварам нагадвае Орлова, асабліва з таго часу, як алрасці<sup>3</sup> вусы.

Ін быў вельмі прыгожы; высокая фігура яго, благародная постаць, прыгожыя мужныя рысы, зусім аголены чэррап, і ўсё гэта разам, складна злучанае, надавала яго асобе невымоўную прывабнасць. Яго бюст—реплант бюсту А. П. Ермолава, якому яго насуплены, чатырохкантовы лоб, капа сівых валасоў і арліны позірк, надавалі тое хараство правадыра, састарэўшага ў бітвах, у якое закахалася Марыя Качубей у Мазепе\*.

Ад нуды Орлоў не ведаў, што пачаць. Прабаваў ён і хрустальную фабрыку будаваць, на якой вырабляліся сярэдневяковыя шклы з карцінамі, што каштавалі яму даражэй, чым ён іх прадаваў, і книгу ён пачынаў пісаць „аб крэдыце“,—не, не туды імкнулася сэрца, але другога выходу не было. Леў прымушаны быў бяздзейна брадзіць паміж Арбатам і Басманнай, не смеючи нават даваць волю свайму языку.

Невымоўна шкода было бачыць Орлова, які намагаўся зрабіцца вучоным, тэарэтыкам. Ён меў розум ясны і бліскучы, але зусім не спекулятыўны, а тут ён блытаўся ў розных новавынайдзеных сістэмах на даўно знаёмыя прадметы, падобна да хімічнай наменклатуры. Усё абстрактнае яму ніяк не ўдавалася, але ён з найвялікшай зядласцю вазіўся з метафізікай.

Неасцярожны, няўстрымны на язык, ён бесперастанку рабіў памылкі; захоплены першым уражаннем, якое ў яго было рыцарска-благародным, ён раптам успамінаў сваё становішча і зварачваў з поўдарогі. Гэтыя дыпламатычныя контр-маршы яму ўдаваліся яшчэ менш, чым метафізіка і наменклатура; і ён, заступіўшы за адзін пастронак, заступаў за два, за трох, стараючыся выправіцца. Яго лаялі за гэта; людзі такія лёгкадумныя і няўажлівыя, што яны больш глядзяць на слова, чым на дзеянні, і асобым памылкам надаюць больш вагі, чым сукупнасці ўсяго харастару. Што тут вінаваціць, з нацягнутага рэгулаўскага пункту гледжання, чала-

<sup>1</sup> Каб заручыцца прыязню.

<sup>2</sup> Узбуджаючыя сродкі.

века,—трэба вінаваціць сумнае асяроддзе, у якім усякае благароднае пачуцце перадаеща, як кантрабанда, пад палой ды замкнуўшы дзвёры; а сказаў слова голасна, дык дзень цэлы думаеш, ці скора прыдзе паліцы...

Абед быў вялікі. Мне прышлося сядзець каля генерала Раеўскага, брата жонкі Орлова. Раеўскі быў таксама ў апале з 14 снежня; сын славутага Н. Н. Раеўскага, ён хлопчыкам чатырнаццаці гадоў быў са сваім братам пад Барадзіным каля бацькі; потым ён памёр ад ран на Каўказе. Я расказаў яму пра Огарэва і запытаўся, ці можа і ці захоча Орлоў штобудзь зрабіць.

Твар Раеўскага спахмурнеў, але гэта было не выяўленне плаксівага самазахавання, якое я бачыў раніцою, а нейкая сумесь горкіх успамінаў і агіды.

— Тут німа месца хацець ці не хацець,—адказаў ён,—толькі я сумняваюся, каб Орлоў мог многа зрабіць; пасля абеда ідзіце ў кабінет, я яго прывяду да вас. Дык вось,—дадаў ён, памаўчаўшы,—і ваша чарга прышла; гэты вір усіх уцягне\*.

Распытаўшы мяне, Орлоў напісаў пісьмо да князя Галіцына, просячы яго аб спатканні.

— Князь,—сказаў ён мне,—сумленны чалавек: калі ён нічога не зробіць, то скажа, прынамсі, праўду.

Я на другі дзень паехаў за адказам. Князь Галіцын сказаў, што Огарэў арыштаваны па высачайшаму загаду, што назначана следчая камісія і што матэрыяльным повадам быў нейкі бал 24 чэрвеня, на якім пелі абураўчыя песні. Я нічога не мог зразумець: у гэты дзень былі імяніны майго бацькі; я ўесь дзень быў дома, і Огарэў быў у нас.

З цяжкім сэрцам пакінуў я Орлова; і яму было нядобра; калі я яму падаў руку, ён устаў, абняў мяне, моцна прытуліў да шырокіх сваіх грудзей і пашалаў.

Нібы ён адчуваў, што мы расстаемся надоўга.

Я яго бачыў з таго часу адзін раз, роўна праз шэсць год. Ён чахнуў. Хваравіты выраз, задумлівасць і нейкая новая вуглаватасць твара ўразілі мяне; ён быў сумны, адчуваў сваё знесіленне, ведаў расстройства спраў і не бачыў выхаду. Месяцы праз два ён памёр—кроў запяялася ў яго жылах.

... У Люцэрне ёсьць дзівосны помнік; ён зроблены Тарвальдсенам у дзікай скале. У западзіне ляжыць паміраючы леў; ён паранены насмерць, кроў цячэ з раны, у якой тарчыць абломак стралы; ён паклаў маладзецкую галаву на лапу, ён стогне, яго позірк выяўляе нясцерпны боль: вакол пуста, унізе сажалка; усё гэта заслонена гарамі, дрэвамі, зеленню; прахожыя ідуць, не здагадваючыся, што тут памірае царственны звер.

Раз неяк, доўга седзячы на лаве насупроць каменнага пакутніка, я раптам успомніў маё апошніе наведванні Орлова\*.

Калі я ехаў ад Орлова дадому каля обер-паліцмейстарскага дома, мне успала на думку папрасіць у яго адкрыта дазволу пабачыцца з Огарэвым.

Я зроду ніколі не бываў раней ні ў адной паліцэйскай асобы. Мяне прымусілі доўга чакаць, нарэшце обер-паліцмейстар вышаў.

Маё пытанне яго здзвівіла.

— Які повад прымушае вас прасіць дазволу?

— Огарэў—мой сваяк.

— Сваяк?—запытаўся ён, праста гледзячы мне ў очы.

Я не адказваў, але таксама ж праста глядзеў у очы яго прэвасходзіцельства.

— Я не могу вам даць дазволу,—сказаў ён,—ваш сваяк *au secret*<sup>1</sup>. Вельмі шкада!

<sup>1</sup> На становішчы сакрэтнага.

... Невядомасць і бяздзейнасць мучылі мяне. Амаль нікога з сяброў не было ў горадзе, даведацца абсалютна нічога нельга было. Здавалася, паліцыя забыла або абышла мяне. Вельмі, вельмі было сумна. Але калі ўсё неба завалакло шэрымі хмарамі і доўгая ноч ссылкі і турмы набліжалася, светлы прамені сышоў на мяне.

Некалькі слоў глыбокай сімпатыі, сказаныя семнаццацігадовай дзяўчынай, якую я лічыў дзіцем, уваскрасілі мяне.

Першы раз у мaim расказе з'яўляеца жаночы вобраз... і, уласна, адзін жаночы вобраз з'яўляеца ва ўсім мaim жыцці.

Мімалётныя, юныя, веснавыя захапленні, што хвалявалі душу, пабляднелі, зніклі перад ім, як туманныя карціны; новых другіх не прышло.

Мы сустрэліся на могілках. Яна стаяла, абапершыся на магільны помнік, і гаварыла пра Огарэва, і смутак мой знік.

— Да заўтра,—сказала яна і падала мне руку, усміхаючыся праз слёзы.

— Да заўтра,—адказаў я... і доўга глядзеў услед за знікаўшым вобразам яе.

Гэта было дзесятнаццатага ліпеня 1834\*.

## РАЗДЕЛ IX\*

*Арышт.—Добрасумленны.—Канцылярыя прэчысценскага частнага дома.—Патрыярхальны суд.*

... „Да заўтра“, паўтараў я, засынаючы... На душы было незвычайна лёгка і хораша.

А другой гадзіне ночы мяне разбудзіў камердынер майго бацькі; ён быў раздзеты і напалоханы.

— Вас патрабуе нейкі афіцэр.

— Які афіцэр?

— Я не ведаю.

— Ну, дык я ведаю,—сказаў я яму і накінуў на сябе халат.

У дзвярах залы стаяла фігура, апранутая ў ваенны шынель; каля акна віднеўся белы султан, ззаду былі яшчэ нейкія асобы,—я разгледзеў казацкую шапку.

Гэта быў паліцмейстар Мілер.

Ён сказаў мне, што, па распараджэнню ваеннага генерал-губернатара, якое было ў яго руках, ён павінен агледзець мае паперы. Прынеслі свечкі. Паліцмейстар узяў мае ключы; квартальны і яго паручык начальнікі капаца ў кнігах, у бялізне. Паліцмейстар заняўся паперамі; яму ўсё здавалася падазроным, ён усё адкладваў і раптам, звяртаючыся да мяне, сказаў:

— Я вас папрашу пакуль што адзецца; вы паедзеце са мной.

— Куды?—запытаўся я.

— У Прэчысценскую часць,—адказаў паліцмейстар супакойваючым гласам.

— А потым?

— Далей нічога няма ў загадзе генерал-губернатара.

Я пачаў адзявацца.

Тым часам, напалоханыя слугі разбудзілі маю маці; яна кінулася са сваёй спальні да мяне ў пакой, але ў дзвярах паміж гасціным пакоем і залам была затрымана казакам. Яна ўскрыкнула, я ўздрогнуў і пабег туды. Паліцмейстар пакінуў паперы і вышаў са мною ў залу. Ён папрасіў прабачэння ў маёй маці, пратусціў яе, вылаяў казака, які быў не вінават, і вярнуўся да папер.

Потым увайшоў мой бацька. Ён быў бледны, але стараўся вытрымаць сваю бясстрасную ролю. Сцэна рабілася цяжкай. Маці мая сядзела ў куце і плакала. Стары гаварыў на абыякія тэмы з паліцмейстарам, але голас яго дрыжаў. Я баяўся, што не вытрымаю гэтага *à la longue*<sup>1</sup>, і не хацеў даставіць квартальному прыемніцу бачыць мяне ў слязах.

Я тузануў паліцмейстара за рукаў.

— Паедзем!

— Паедзем,—сказаў ён з радасцю \*.

<sup>1</sup> Доўга.

Бацька мой вышаў з пакоя і праз мінуту вярнуўся; ён прынёс маленъкі абрэз, надзеў мне на шыю і сказаў, што ім благаславіў яго бацька, паміраючы. Я быў расчулены; гэты *рэлігійны* падарунак паказаў мне меру страху і ўзрушэння ў души старога. Я стаў на калені, калі ён надзываў яго; ён падняў мяне, абняў і благаславіў.

На абрэзку была намалявана на фініфці адсечаная галава Іаана Прадцечы на блюдзе. Што гэта было: прыклад, парада ці прароцтва, не ведаю, але сэнс абрэзка зрабіў на мяне вялікае ўражанне.

Мая маці была амаль у непрытомнасці.

Уся дворня праводзіла мяне па лесніцы са слязьмі, кідаючыся цалаваць мяне, мае руکі,—я жывым прысутнічаў пры сваім вынасе; паліцмейстар хмурыўся і прыспяшаў.

Калі мы вышлі за вароты, ён сабраў сваю каманду; з ім было чатыры казакі, двое квартальных і двое паліцэйскіх.

— Дазвольце мне ісці дадому?—запыталаў ў паліцмейстара чалавек з барадой, што сядзеў перад варотамі.

— Ідзі,—сказаў Мілер.

— Гэта што за чалавек?—запыталаў я, сядаючы на дрожкі.

— Добра сумленны; вы ведаецце, што без добрасумленнага паліцыя не можа ўваходзіць у дом.

— Таму вы і пакінулі яго за варотамі?

— Пустая форма! Дарэмна перашкодзілі чалавеку спацы!—зауважыў Мілер.

Мы паехалі пад наглядам двух конных казакаў.

У частным доме не было для мяне асобнага пакоя. Паліцмейстар загадаў да раніцы пасадзіць мяне ў канцылярю. Ён сам прывёў мяне туды, кінуўся на крэсла і, стомлена пазяхаючы, мармытаў:

— Праклятая служба; на скачцы быў з трох гадзін ды вось з вамі правазіўся да раніцы,—мусіць, ужо чацвертая гадзіна, а зайдраў а дзевятай з рапартам ехаць. Бывайце,—дадаў ён праз хвіліну і вышаў.

Унтэр замкнуў мяне на ключ, зауважыўши, што, калі што патрэбна, то магу пастукаць у дзвёры.

Я адчыніў акно; дзень пачынаўся ўжо, павяваў ранішні вецер; я папрасіў у унтэра вады і выпіў цэлы кубак. Пра сон і не думаў. Да таго-ж, і легчы не было дзе: апрача брудных скуранных стулаў і аднаго крэсла, у канцыляры знаходзіўся толькі вялікі стол, завалены паперамі, і ў куце маленъкі стол, яшчэ больш завалены паперамі. Цымяны начнік не мог асвятляць пакоя, а толькі ўтвараў на столі зыбкую пляму святла, якая бляднела больш і больш ад світання.

Я сеў на месца частнага прыстава і ўзяў першую паперу, ляжаўшую на стале,—білет на пахаванне дваровага чалавека князя Гагарына і медыцынскае пасведчанне, што ён памёр па ўсіх правілах науки. Я ўзяў другую,—паліцэйскі статут. Я прагледзеў яго і знайшоў у ім артыкул, у якім сказана: „*Кожны арыштаваны мае права праз тры дні пасля арышту даведацца аб прычыне яго або быць выпушччаны*“. Гэты артыкул я сабе зауважыў.

Праз гадзіну бачыў я ў акно, як прыехаў наш дварэцкі і прывёз мне падушку, коўдру і шынель. Ён прасіў аб нечым унтэра, мабыць, аб дазволе ўвайсці да мяне. Гэта быў сівы стары, у якога я яшчэ ў дзіцячым узросце ахрысьціў двух або трох дзяцей. Унтэр груба і адрыўвіста адмаўляў яму. Адзін з нашых фурманаў стаяў блізка. Я ім закрычаў у акно. Унтэр замітусіўся і пачаў праганяць іх. Стары кланяўся мне нізенька і плакаў; фурман, сцёбнушы каня, зняў каплюш і выцер вочы, —каламажка застукала, і слёзы паліліся ў мяне градам. Душа перапоўнілася. Гэта былі першыя і апошнія слёзы за ўесь час зняволення.

Раніцою канцылярыя пачала напаўняцца. З'явіўся пісар, п'яны яшчэ, мабыць, з учара шняга дня; фігура сухотная, рыжая, у прышчах, з жывёльна-распусным выразам твара. Ён быў у фраку колеру цэглы, дрэнна пашытым, нячыстым, зашмальцаваным. Следам за ім прышоў другі, у ўнтар-афіцэрскім шынілі, трымачы сябе надзвычай вольна. Ён зараз-жа звярнуўся да мяне з пытаннем.

- У тэатры, ці што, папаліся?
- Мяне арыштавалі дома.
- І сам Фёдар Іванавіч?
- Хто гэта Фёдар Іванавіч?
- Палкоўнік Мілер-с.
- Так, ён.

Разумеем-с,—ён міргнуў рыжаму, які не прымаў ніякага ўдзелу ў гутарцы. Кантаніст больш не гаварыў да мяне; ён убачыў, што мяне ўзялі не за буйнства, не за п'янства, і страціў да мяне ўсю цікавасць, а, можа, і баяўся распачынаць гутаркі з *небяспечным* арыштантам.

Праз некаторы час з'явіліся розныя квартальныя, заспаныя і яшчэ сонныя, нарэшце, прасіцелі і цяжбеннікі.

Утрымальніца публічнага дома скардзілася на поўпіуніка, што ён у сваёй краме вылаяў яе ўсенародна і прытым такім словамі, якія яна, як жанчына, не можа вымавіць пры начальстве. Поўпіунік кляўся, што ён такіх слоў ніколі не гаварыў. Утрымальніца клялася, што ён іх не адзін раз гаварыў і вельмі гучна, прычым яна дадавала, што ён замахнуўся на яе і, калі-б яна не нахілілася, то ён раскроіў-бы ёй увесь твар. Сядзелец казаў, што яна, па-першае, не плаціць яму доўгу, па-другое, вельмі пакрыўдзіла яго ва ўласнай яго краме і, мала таго, абяцала збіць яго да смерці рукамі сваіх прыхільнікаў.

Утрымальніца, высокая, неахайнай жанчыны, з апухлымі вачыма, крычала прарэзліва гучным, вісклівым голасам і гаварыла страшэнна многа. Сядзелец больш браў мімікай і рухамі, чым словамі.

Саламон-квартальны, замест суда, лаяў іх абодвух на чым свет стаіць.

— Ад жыру сабакі шалеюць!—казаў ён.—Сядзелі-б бесты спакойна дома, тым больш, што мы маўчым ды патураем. Бачыш, важнасць якая! Палаяліся ды і зараз-жа начальства турбаваць. І што вы за персона такая? Нібы вам упершыню! Ды вас назваць нельга, не вылаяўши, такім рамяст-вом займаецца.

Поўпіунік страсянуў галавой і таргануў плячымі ў адзнаку глыбокага задавальнення. Квартальны зараз-жа накінуўся на яго.

— А ты што з-за прылаўка лаешся, сабака! Хочаш у сібірку? Паганец гэтакі! ды лапу яшчэ падымашь... а бярозавых, гарачых... хочаш?

Для мяне гэта сцэна мела ўсю прывабнасць навіны, яна ў мяне асталася ў памяці назаўсёды; гэта быў першы патрыярхальны рускі працэс, які я бачыў.

Утрымальніца і квартальны крычалі аж пакуль увайшоў участковы прыстаў. Ён, не пытаючыся, навошта гэтыя людзі тут і чаго хочуць, за-хрычаў яшчэ больш дзікім голасам:

— Вон адгэтуль, вон! Што тут: гандлёвая лазня ці карчма?!

Прагнаўши „сволач”, ён звярнуўся да квартальнага:

— Як вам не сорам дапускаць такі непарарадак? Колькі разоў вам ка-зуй! Павага да месца трашіцца,—погань усякая пачне пасля гэтага Садом рабіць. Вы занадта патураеце гэтым машэннікам. Гэта што за чалавек?— запытаўся ён пра мяне.

— Арыштант,—адказаў квартальны,—якога прывезлі Фёдар Іванавіч; тут ёсьць паперка-с.

Частны прачытаў паперку, паглядзеў на мяне, з нездавальненнем сустрэў прости і нерухомы позірк, які я на ім спыніў, рыхтуючыся на першае яго слова даць здачы, і сказаў: „Выбачайце”.

Справа ўтрымальніцы і поўпіуніка зноў з'явілася; яна патрабавала прысягі; прышоў поп; здаецца, яны абодва прысягнулі,— я канца не бачыў. Мяне павезлі да обер-паліцмейстара, не ведаю нашто; ніхто не гаварыў са мною ні слова. Потым зноў прывезлі ў частны дом, дзе мне быў прыгатаваны пакой пад самай каланчой. Унтар-афіцэр сказаў, што калі я хачу паесці, дык трэба паслаць купіць што-небудзь, што казённы пакёк яшчэ не вызначаны і што ён яшчэ дні два не будзе вызначаны, апрача таго, паколькі ён складаецца з трох або чатырох капеек срэбрам, то *харошыя* арыштанты аддаюць яго ў эканомію.

Забруджаная канапа стаяла ля сцяны; было ўжо апоўдні, я адчуваў страшэнную стомленасць, кінуўся на канапу і заснуў мёртвым сном. Калі я прачнуўся, на душы ўсё ўцішылася і супакоілася. Мяне змучыла за апошні час невядомасць аб лёсе Огарэва; цяпер чарга дайшла і да мяне, небяспека не віднелася здалёку, а аблажыла навокал, хмара была над галавой. Гэтае першае ганенне павінна было нам служыць рукапалажэннем.

## РАЗДЕЛ X\*

*Пад каланчой.—Лісабонскі квартальны.—Падпальшчыкі.*

Да турмы чалавек прызвычайваецца скора, калі ён мае колькі-небудзь унутранага зместу. Да цішыні і поўнай волі ў клетцы прызвычайваешся хутка,—ніякага клопату, ніякай раскідлівасці думак.

Спачатку не давалі книг,—частны прыстаў упэўніваў, што з дому книг не дазваляеца браць. Я яго прасіў купіць. „Хіба што-небудзь навучальнае, граматыку якую, ці што, мабыць, і можна, а не, дык трэба запытатца ў генерала“. Прапанова чытаць з нуды граматыку была бязмерна смешна, тым не менш я ўхапіўся за яе абодвумя рукамі і папрасіў частнага прыстава купіць італьянскую граматыку і лексікон. Са мною былі дзве чырвоненькія асігнацыі, я аддаў адну яму; ён тут-же паслаў паручыка па книгі і аддаў яму маё пісьмо да обер-паліцмейстара, у якім я, грунтуючыся на вычитаным мною артыкуле, прасіў абвясціць мне прычыну арышту або выпусціць мяне.

Частны прыстаў, у прысутнасці якога я пісаў пісьмо, угаварваў не пасылаць яго. „Дарэмна, далібог дарэмна турбуеце генерала! скажуць: не-спакойныя людзі,—вам-жа на шкоду, а карысці ніякай не будзе“.

Увечары з'явіўся квартальны і сказаў, што обер-паліцмейстар загадаў мне на словах абвясціць, што ў свой час я даведаюся, за што арыштаваны. Далей ён выцягнуў з кішэні зашмальцаваную італьянскую граматыку і, усміхаючыся, дадаў: „Так добра вышла, што тут і слоўнік ёсць, лексікончыка не трэба“. Пра рэшту і гутаркі не было. Я хацеў было зноў пісаць да обер-паліцмейстара, але роля мініятурнага Гемпдэна ў Прэчысценскай часці здалася мне надта смешнай.

Тыдня праз паўтара пасля таго як мяне ўзялі, а дзесятай гадзіне ўвечары, прышоў маленькага росту чорненкі і рабенкі квартальны з загадам адвееца і ісці ў следчую камісію.

Пакуль я адзюваўся, здарыўся наступны смешна-прыкры выпадак. Абед мne прысыпалі з дому; слуга аддаваў унізе дзяжурнаму унтар-афіцэру, той прысылаў з салдатам да мяне. Вінаграднае віно дазвалялася прапускаць ад поўбутэлькі да цэлай у дзень. Н. Сазонаў, карыстаючыся гэтым дазволам, прыслаў мне бутэльку найлепшага „Іаганісбергера“. Салдат і я, мы ўхітрыліся двумя цвікамі адкаркаваць бутэльку; букет паху здзіўляў эдалёк. Гэтым віном я хацеў цешыцца дні тры-чатыры.

Трэба быць у турме, каб ведаць, колькі дзяцінства астaeцца ў чалавеку і як могуць цешыць дробязі ад бутэлькі віна да свавольных кіпіаў з вартайніка.

Рabenkі квартальны адшукаў маю бутэльку і, звяртаючыся да мяне, прасіў дазволу крыху выпіць. Прыкра было мне, аднак я сказаў, што вельмі рады. Чаркі ў яго не было. Кат гэты ўзяў шклянку, наліў яе да немагчымай паўноты і выліў яе сабе ў нутро, не перадыхаючы; гэты спосаб улівання спіртаў і вінаў толькі існуе ў рускіх і ў паліакаў; я ва-

ўсей Еўропе не бачыў людзей, якія-б пілі залпам шклянку або ўмелі перакуціць чарку. Каб страту гэтай шклянкі віна зрабіць яшчэ больш адчувальнаі, рабенкі квартальні, уціраючы сіней табачнай хусткай губы, дзякаваў мне, прыгаварваючы: „Мадэра хоць куды“. Я з нянявісцю паглядаў на яго і злосна радаваўся, што людзі не прышчапілі квартальнаму валовай воспы, а прырода не абышла яго чалавечай.

Гэты аматар вінаў прывёз мяне ў обер-паліцмейстарскі дом на Тверскім бульвары, увёў у бакавы зал і пакінуў аднаго. Праз поўгадзіны з унутраных пакояў вышаў тоўсты чалавек з лянівым і дабрадушным выглядам; ён кінуў партфель з паперамі на крэсла і паслаў кудысьці жандара, што стаяў ля дзвярэй.

— Вы, мабыць,—сказаў ён,— па справе Огарэва і іншых маладых людзей, нядайна ўзятых?

Я пацвердзіў.

— Чуў я,—казаў ён далей,— мільком. Дзіўная справа, нічога не разумею.

— Я сяджу два тыдні ў турме па гэтай справе, ды не толькі нічога не разумею, але праста не ведаю нічога.

— Вось гэта і добра,—сказаў ён, пільна зірнуўшы на мяне,— і не ведаіце нічога. Вы мне даруйце, а я вам дам параду: вы маладыя, у вас яшчэ кроў гарачая, хочацца пагаварыць, гэта—бяды; не забудзьце-ж, што вы нічога не ведаецце, гэта—адзін шлях выратавання.

Я глядзеў на яго са здзіўленнем: твар яго не выяўляў нічога дрэннага; ён здагадаўся і, усміхнуўшыся, сказаў:

— Я сам быў студэнтам Маскоўскага ўніверсітета гадоў дванаццаць таму назад.

Увайшоў нейкі чыноўнік; таўстун звярнуўся да яго, як начальнік, і, скончыўшы свае загады, вышаў з пакоя, ласкова кіёнуўшы галавою і прыкладаўшы палец да губ. Я ніколі пасля не сустракаў гэтага пана і не ведаю, хто ён, але ў шчырасці яго парады я пераканаўся.

Потым увайшоў паліцмейстар, другі, не Фёдар Іванавіч, і паклікаў мяне ў камісію. У вялікім даволі прыгожым зале сядзелі за столом чалавек пяць, усе ў ваенных мундзірах, за выключэннем аднаго хілага старога. Яны курылі сігары, весела гутарылі паміж сабой, расшпіліўшы мундзіры і рассеўшыся на крэслах. Обер-паліцмейстар быў старшынёй.

Калі я ўвайшоў, ён звярнуўся да нейкай фігуры, што ціха сядзела ў куце, і сказаў:

— Бацюшка, калі ласка?

Тут толькі я разгледзеў, што ў куце сядзеў стары свяшчэннік, з сівою барадою і чырвона-сінім тварам. Свяшчэннік драмаў, хацеў дадому, думаў пра нешта іншае і пазяхаў, прыкрываючы рукою рот. Працяжным голасам і крыху нараспей пачаў ён мяне *настаўляць*; гаварыў, што грэх таіць ісціну перад асобамі, прызначанымі царом, гаварыў пра бескарыснасць такой няшчырасці, беручы на ўвагу ўсёчуючае вуха божае? Ён не забыўся нават спаслацца на вечныя тэксты, што „няма ўлады, яшчэ не ад бога“ і „кесару—кесарава“. Нарэшце ён сказаў, каб я прылажыўся да святога евангелля і чэснага крыжа ў знак абязцяня, якога я, аднак, не даваў, ды ён і не патрабаваў, шчыра і адкрыта раскрыць усю ісціну.

Скончыўшы, ён спешна пачаў загортваць евангелле і крыж. Цынскі, ледзь прыўстаўшы, сказаў яму, што ён можа ісці. Пасля гэтага ён звярнуўся да мяне і пераклаў духоўную прамову на грамадзянскую мову:

— Я далучу да слоў свяшчэнніка адно: таіца вам нельга, калі-б вы і хацелі.

Ён паказаў на гурбы папер, пісьмаў, партрэтаў, з намерамі раскіданых па стале:

— Адно шчырае прызнанне можа палегчыць ваш лёс; быць на волі ці ў Бабруйску, на Каўказе—гэта залежыць ад вас.

Пытаниі задаваліся пісьмова; наіўнасць некаторых была надзвычайнай. Ці не ведаецце вы пра існаванне якога-небудзь тайнага таварыства? Ці не належыце вы да якога-небудзь таварыства: літаратурнага ці іншага? Хто яго члены? Дзе яны збіраюцца?\*

На ўсё гэта было надзвычай лёгка адказваць адным *не*.

— Вы, бачу я, нічога не ведаецце,—сказаў, перачытваючы адказы, Цынскі.—Я вяс папярэдзіў,—вы пагорышыце ваша становішча.

Тым і скончыўся першы допыт\*.

... Праз восем год, у другой палаўні дома, дзе была следчая камісія, жыла жанчына, некалі вельмі прыгожая, з дачкой-красуніяй, сястра новага обер-паліцмейстара.

Бываў я ў іх і кожны раз праходзіў тым залам, дзе Цынскі з кампаніяй судзіў і вініў нас; у ім вісеў, тады і потым, партрэт Паўла—ці то ў напамін таго, як можа зняважыць чалавека разбешчанасць і злоўживанне ўладай, ці для таго, каб заахвочваць паліцэйскіх на ўсякую лютасць,—не ведаю, але ён быў тут, з трысцінай у руках, кірпаты і нахмураны. Я спыняўся кожны раз перад гэтым партрэтам, тады арыштантам, цяпер госцем. Невялікі гасціны пакой тут-жа, дзе ўсё дыхала жанчынай і харством, быў неяк недарэчы ў доме/строгасці і следстваў; мне было неяк няёмка там і неяк шкада, што прыгожая кветка трапіла на цагляную, нудную сцяну паліцэйскага дома. Нашы гутаркі і гутаркі невялікага кола сяброў, што збіраліся тут, так іранічна гучэлі, так здзўлялі вуха ў гэтых сценах, прывыкшых слухаць допыты, даносы і рапарты аб павальных вобысках,—у гэтых сценах, што аддзялялі нас ад шэпту квартальных, ад уздыхаў арыштантаў, ад бразгания жандарскіх шпораў і шаблі уральскага казака\*...

Праз тыдзень або два зноў прышоў рабенкі квартальны і зноў прывёз мяне да Цынскага. У сенях сядзелі і ляжалі некалькі чалавек закутых, акружаныя салдатамі з ружжамі; у пярэднім пакоі было таксама некалькі чалавек розных саслоўяў, без ланцугоў, але пад строгай аховай. Квартальны сказаў мне, што гэта—усё падпальщицы. Цынскі быў на пажары, трэба было чакаць яго звароту; мы прыехалі а дзесятай гадзіне ўвечары; а першай гадзіне ночы мяне яшчэ ніхто не пытаўся, і я ўсё яшчэ спакойна сядзеў у пярэднім пакоі з падпальщикамі. З іх ліку патрабавалі то аднаго, то другога; паліцэйскія бегалі туды і назад, ланцуругі грымелі, салдаты ад нуды бразгалі ружжамі і выкідавалі арцікул. Каля гадзіны прыехаў Цынскі, забруджаны ў сажу і закураны, і прабег у кабінет, не спыняючыся. Прайшло з поўгадзіны, паклікалі майго квартальнага; ён вярнуўся бледны, збянтэжаны і з сударгавым торганнем у твары. Следам за ім Цынскі, высунуў галаву і сказаў:

— А вас, Monsieur Г., уся камісія чакала цэлы вечар; гэты *балван* прывёз вас сюды ў той час, як вас патрабавалі да князя Галіцына. Мне вельмі шкада, што вы тут прачакалі так доўга, але гэта не мая віна. Што мусіце рабіць з такімі выкананцамі? Я думаю, ён пяцьдзесят год слухыць і ўсё як пень. Ну, пайшоў цяпер дадому!—дадаў ён, змяніўши глас на значна грубейшы і звяртаючыся да квартальнага.

Квартальны паўтараў цэлую дарогу:

— Божа мой, якая бяды! Чалавек не думае, не гадае, што з ім зробіцца; ну, ён мяне ўжо даканае цяпер. Ён-бы яшчэ нічога, калі-б вас там не чакалі, а то-ж яму сорам. Божа мой, якое няшчасце!

Я дараваў яму за рэйнвейн, асабліва калі ён мне сказаў, што ён менш быў напалоханы, калі раз тануў каля Лісабона, чым цяпер. Апошняя акаўчына была да таго нечаканай, што мяне апанаваў шалёны смех.

— Як-жа гэта вы трапілі ў Лісабон? На што-ж гэта падобна?—запытаяўся я яго.

Стары быў гадоў дваццаць пяць назад марскім афіцэрам. Нельга не згадзіца з міністрам, які ўпэўніваў капітана Капейкіна, што ў Расіі, некоторым чынам, ніякая служба не астаецца без узнагароды. Яго лёс выратаваў у Лісабоне для таго, каб Цынскі аблаяў, як хлапчука, пасля сара-кагадовай службы. Ён-жа быў амаль што невінаваты.

Следчая камісія, складзеная генерал-губернатарам, не спадабалася га-судару; ён назначыў новую пад старшынствам князя Сергея Міхайлавіча Галіцына. У гэтай камісіі членамі былі: маскоўскі камендант Сталь, другі князь Галіцын, жандарскі палкоўнік Шубінскі і ранейшы аудытар Оранскі.

У обер-паліцмейстарскім загадзе не было сказана, што камісія пераве-дзена; вельмі натуральна, што лісабонскі квартальны павёз мяне да Цын-скага...

У частным доме была таксама вялікая трывога: троі пажары здары-ліся ў адзін вечар, і потым з камісіі прыслалі два разы даведацца, што са мною здарылася, ці не збег я. Чаго Цынскі не далаяў, тое давабіў частны прыстаў лісабонцу, чаго і трэба было чакаць, таму што частны прыстаў быў таксама часткова вінаваты, не даведаўшыся, куды іменна патрабуюць. У канцыляры, у куце нехта ляжаў на крэслах і стагнаў; я паглядзеў,—малады чалавек, прыгожы і чыста адзеты; ён харкаў крываю і охаяў; частны лекар раіў як мага раней раніцою адправіць яго ў боль-ніцу.

Калі унтэр-афіцэр прывёў мяне ў мой пакой, я выпытаў ад яго гісто-рию параненага. Гэта быў адстаўны гвардзейскі афіцэр; ён меў інтыгу з нейкай пакаёўкай і быў у яе, калі загарэўся флігель. Гэта быў час найбольшага страху ад падпалаў; сапраўды, не было дня, каб я не чуў трох-четырох разоў сігналнага званка; з акна бачыў я кожную ноч два-тры заравы. Паліцыя і жыхары заўсята шукалі падпальщыкаў. Афіцэр, каб не кампраметаваць дзяўчыну, як толькі пачалася трывога, пералез праз плот і скаваўся ў хлеве суседняга дома, чакаючи мінuty, каб вый-ці. Маленькая дзяўчынка, што была на дварэ, убачыла яго і сказала першым наляцеўшым паліцэйскім, што падпальщик скаваўся ў хлеве. Яны кінуліся туды з натоўпам народу і ўрачыста выцягнулі афіцэра. Яны яго так страшна збліі, што ён на другі дзень раніцою памёр.

Пачаўся разбор узятых людзей: палову адпусцілі, другіх палічылі пада-зронымі. Паліцмейстар Бранчанінаў ездзіў кожную раніцу і дапытваў гадзіны троі або чатыры. Часам дапытваемых лупцавалі або білі; тады іх енк, крык, просьбы, віск, жаночы стогн разам з прарэзлівым голасам паліцмейстара і аднастайным чытаннем пісьмавода даходзілі да мяне. Гэта было жудасна, нясцерпна! Мне ўночы мярэшчыліся гэтыя гукі, і я прачы-наўся з жахлівым пачуццем, што пакутнікі гэтыя за некалькі кроکаў ад мяне ляжаць на саломе, у ланцугах, з параздзіранай, збітай спіной і, на-пэўна, без усякай віны.

Каб ведаць, што такое руская турма, рускі суд і паліцыя, для гэтага трэба быць мужыком, дваровым, масцеравым або мешчанінам. Палітычных арыштантаў, якія часцей за ўсё належаць да дваранства, трymаюць строга, караюць бязлітасна, але іх лёс ніяк нельга парадаць з лёсам бед-ных барадачоў. З такімі паліцыя не цырамоніцца: да каго мужык або масцеравы пойдзе потым скардзіцца, дзе знайдзе суд?

Такое бязладдзе, зверства, самавольства і распуста пануе ў рускім судзе і рускай паліцыі, што прости чалавек, папаўши пад суд, баіцца не пакарання па суду, а судавядзення. Ён чакае з нецярплівасцю, калі яго сашлюць у Сібір: яго пакуты канчаюцца з пачаткам пакарання. Цяпер

успомнім, што трох чвэрці людзей, якіх бярэ паліцыя па падазрэнню, судом вызываюцца і што яны праўшлі праз тыя-ж катаванні, як і вінаватыя.

Пётр III зніштожыў засценак і тайную канцылярыю.

Екацерына II зніштожыла катаванне.

Александр I яшчэ раз яго зніштожыў.

Адказы, даныя „пад страхам“, не лічацца па закону. Чыноўнік, які катуе падсуднага, сам падлягае суду і строгаму пакаранню.

І ва ўсёй Расіі—ад Берынгава праліва да Туарогена—людзей катуюць; там, дзе небяспечна катаваць розгамі, катуюць нясцерпнай гарачынёй, смагай, салёнай ежай; у Маскве паліцыя ставіла нейкага падсуднага босага, градусаў у 10 марозу, на чыгуначную падлогу; ён захварэў і памёр у большіцы, што была пад начальствам князя Мешчэрскага, які расказваў з абураённем пра гэта. Начальства ведае ўсё гэта, губернатары прыкрываюць; урадавы сенат патурае, міністры маўчаць, гасудар і сінод, памешчыкі і квартальныя—усе згодны з Селіфанам, што „чаму-ж мужыка і не палупцаўць? Мужыка часам трэба палупцаўць!“

Камісія, назначаная для адшукання падпальщыкаў, судзіла, гэта значыць лупцовала, месяцаў шэсць падрад і нічога не вылупцовала. Гасудар узлаваўся і загадаў справу скончыць у трох дні. Справа і скончылася ў трох дні; вінаватыя былі знайдзены і прыгавораны да пакарання бізуном, кляйменні і ссылкі ў катаржную работу. З усіх дамоў сабралі дворнікаў глядзець страшнае пакаранне „падпальщыкаў“. Гэта было ўжо зімою, і я сядзеў тады ў Круціцкіх казармах. Жандарскі ротмістр, што быў пры пакаранні, добры стары, расказаў мне падрабязна ўсё, што я пераказваю. Першы асуджаны на бізун гучным голасам сказаў народу, што ён клянецца ў сваёй нявіннасці, што ён сам не ведае, што казаў ад болю, пры гэтым ён зняў з сябе кашулю і, павярнуўшыся спіною да народу, дадаў. „Паглядзіце, праваслаўныя!“

Стоги жаху прабег па натоўпу: яго спіна была сіняя паласатая рана: і па гэтай ране яго трэба было біць бізуном. Нездавальненне і хмуры вы, гляд сабранага народу прымусілі паліцыю спяшацца, каты адпусцілі законную колькасць удараў, другія закляймілі, трэція скавалі ногі, і справа здавалася скончанай. Аднак сцэна гэтая зрабіла вялікае ўражанне на жыхароў; ва ўсіх колах Масквы гаварылі пра яе. Генерал-губернатар данес аб гэтым гасудару. Гасудар загадаў назначыць новы суд і асабліва разабраць справу падпальщыка, што пратэставаў перад пакараннем.

Праз некалькі месяцаў прачытаў я ў газетах, што гасудар, жадаючы ўзнагародзіць двух нявінна пакараных бізуном, загадаў ім выдаць па дзвесце рублёў за ўдар і даць асобы пашпарт, які сведчыў бы аб іх нявіннасці, не гледзячы на кляймо. Гэта быў той падпальщык, што звяртаўся да народу, і адзін з яго таварышоў.

Гісторыя аб падпалах у Маскве ў 1834 годзе, якая адгукнулася гадоў праз дзесяць у розных праўніцтвах, астаетца загадкай. Што падпалы былі, у гэтым ніяма сумнення; наогул агонь, „чырвоны певень“—вельмі нацыянальны сродак помсты ў нас. Бесперастанку чуеш пра падпалы панская сядзібы, гумна, свірана, але што за прычына была пажараў імемна ў 1834 годзе ў Маскве, гэтага ніхто не ведае, менш за ўсё—члены камісіі.

Перад 22 жніўня, днём каранациі, нейкія свавольнікі падкінулі ў розных месцах пісьмы, у якіх паведамлялі жыхароў, што ім ніяма чаго клапаціца аб Ілюмінацыі, што асвя酌енне будзе.

Перапалохалася баязлівае маскоўскае начальства. З раніцы частны дом быў напоўнены салдатамі, эскадрон уланаў стаяў на дварэ. Увечары патрулі конныя і пешыя бесперастанку аб'язджалі вуліцы. У экзертыргаузе была прыгатавана артылерыя. Паліцмейстары імчаліся туды і сюды з казакамі і жандарамі; сам князь Галіцын з ад'ютантамі праехаў конна

на гораду. Гэты ваенны выгляд скромнай Масквы быў незвычайны і дзеянічаў на нерви. Я да позняй ночы ляжаў на акне пад сваёй каланчай і глядзеў на двор... Уланы, спешыўшыся, сядзелі кучкамі каля коней; другія садзіліся на коней; афіцэры паходжвалі, з пагардаю гледзячы на паліцэйскіх; плац-ад'ютанты прыезджалі з заклапочаным выглядам, з жоўтым каўняром, і, нічога не зрабіўшы, ад'язджалі.

Пажараў не было.

Неўзабаве пасля гэтага з'явіўся сам гасудар у Маскву. Ён быў нездаволены следствам над намі, якое толькі пачалося; быў нездаволены, што нас пакінулі ў руках яўнай паліцыі, быў нездаволены, што не знайшлі падпальщыкаў, адным словам, быў нездаволены ўсім і ўсімі.

Мы скора адчулі высачайшую блізкасць.

## РАЗДЕЛ XI\*

*Круціцкія казармы.—Жандарскія апавяданні.—Афіцэры.*

Дні праз тры пасля прыезду гасудара, позна ўвечары—усе гэтая рэчы робяцца ў цемры, каб не палохаць публіку—прышоў да мяне паліцэйскі афіцэр з загадам сабраць рэчы і адпраўляцца з ім.

— Куды?—запытаўся я.

— Ви ўбачыце,—адказаў разумна і пачціва паліцэйскі. Пасля гэтага, зразумела, я спыніў гутарку, сабраў рэчы і пайшоў.

Ехалі мы, ехалі гадзіны паўтары, нарэшце, праехалі Сіманаў манастыр і спыніліся ля цяжкай каменнай брамы, перад якой хадзілі два жандары з карабінамі. Гэта быў Круціцкі манастыр, ператвораны ў жандарскія казармы.

Мяне прывялі ў невялікую канцылярью. Пісары, ад'ютанты, афіцэры,—усё было блакітнае. Дзяжурны афіцэр, у касцы і поўнай форме, прасіў мяне пачакаць і нават прапанаваў закурыць люльку, якую я трymаў у руках. Пасля гэтага ён узяўся пісаць распіску ў атрыманні арыштанта; аддаўшы яе квартальному, ён пайшоў і вярнуўся з другім афіцэрам.

— Пакой ваш гатоў,—сказаў мне апошні,—пойдзем.

Жандар свяціў нам, мы сыйшлі з лесніцы, прайшлі некалькі крокаў дваром, увайшлі праз невялікія дзвёры ў доўгі карыдор, асветлены адным ліхтаром; з абодвух бакоў былі невялікія дзвёры. Адны з іх адчыніў дзяжурны афіцэр; дзвёры выходзілі ў маленечкую кордэгардыю, за якой быў невялікі пакойчык, сыры, халодны і з пахам падвала. Афіцэр з аксельбантам, які прывёў мяне, звярнуўся да мяне на французскай мове, кажучы, што ён *désolé d'être dans la nécessité*<sup>1</sup> шукаць у маіх кішэнях, але што ваенная служба, абавязак, дысцыпліна... Пасля гэтага красамоўнага ўступу, ён вельмі праста павярнуўся да жандара і паказаў на мяне вокам. Жандар у тую-ж хвіліну запусціў неймаверна вялікую і шурпатую руку ў мяно кішэню. Я заўважыў пачціваму афіцэру, што гэта зусім непатрэбна, што я сам магу вывернуць усе кішэні без такіх гвалтоўных мер. Апрача таго, што магло быць у мяне пасля паўтарамесячнага зняволення?

— Ведаем мы,—сказаў, надзвычай самаздаволена ўсміхаючыся, афіцэр з аксельбантам,—ведаем мы парадкі частных дамоў.

Дзяжурны афіцэр таксама кпліва ўсміхнуўся, аднак, жандару сказаў, каб ён толькі глядзеў; я выняў усё, што было.

— Высыпце на стол ваш табак,—сказаў афіцэр *désolé*.

У мяне ў кісече быў ножык і аловак, загорнутыя ў паперку; я з самага пачатку думаў пра іх і, гаворачы з афіцэрам, нібы гуляў з кісетам аж пакуль ножык трапіў мне ў руку: я трymаў яго праз матэрю і смела высыпаў табак на стол: жандар зноў яго ўсыпаў. Ножык і аловак былі выратаваны,—вось жандару з аксельбантам урок за яго ганарлівае зневажэнне яўнай паліцыяй.

<sup>1</sup> Засмучан неабходнасцю.

Гэтае здарэнне настроіла мяне надзвычай добра, я весела пачаў разглядаць мае новыя ўладанні.

У манаашскіх келлях, пабудаваных за трыста год і ўросшых у зямлю, зрабілі некалькі свецкіх келляў для палітычных арыштантав.

У майм пакоі стаяў ложак без сенніка, маленькі столік, на ім кубак з вадой, каля століка крэсла; у вялікім медным падсвечніку гарэла тонкая сальная свечка. Сырасць і холад прабіралі да касцей; афіцэр загадаў запаліць у печы, потым усе пайшлі. Салдат абяцаў прынесці сена; пакуль, паклаўшы шынель пад галаву, я лёг на голы ложак і закурыў люльку.

Праз мінту я заўважыў, што столь была ўсеяна прускімі тараканамі. Яны даўно не бачылі свечкі і беглі з усіх бакоў да асветленага месца, штурхаліся, мітусіліся, падалі на стол і бегалі потым шпарка туды і назад па краю стала.

Я не любіў тараканаў, як наогул усякіх няпрошаных гасцей; суседзі мас зрабілі на мяне надзвычай агідане ўражанне, але нічога не зробіш,—не пачынаць-жа было скардзіца на тараканаў. І нервы пакарыліся. Аднак, дні праз тры ўсе прусакі перабраліся за загародку, да салдата, у якога было цяплем; часам толькі забяжыць, бывала, адзін, другі таракан, павядзе вусамі і зараз-же назад—грэцца.

Колькі я ні прасіў жандара, ён печку ўсе-такі зачыніў. Мне рабілася нядобра, галава кружылася, я хацеў устаць і паствуаць салдату; сапраўды ўстаў, але на гэтым і канчаецца ўсё, што я памятаю...

... Калі я апрытомнеў, то ўбачыў, што я ляжаў на падлозе, галаву ламіла страшэнна. Высокі сівы жандар стаяў, склаўшы руکі, і глядзеў на мяне бяссэнсна ўважліва, падобна да таго, як у вядомых бронзавых статуэтках сабака глядзіць на чарапаху.

— Добра ўчадзелі, ваша благароддзе,—сказаў ён, убачыўшы, што я ачуяняў.—Я вам хрэну прынёс з соллю і з квасам; я ўжо вам даваў нюхаць, цяпер выпіце.

Я выпіў, ён падняў мяне і паклаў на пасцель, мне было вельмі дрэнна; акно было з падвойнай рамай і без фортачкі; салдат хадзіў у канцылярыю прасіць дазволу выйсці на двор; дзяжурны афіцэр загадаў сказаць, што ні палкоўніка, ні ад'ютанта зараз няма, а што ён на сваю адказнасць узяць не можа. Прышлося аставацца ў чадным пакоі.

Абжыўся я і ў Круціцкіх казармах, спрагаючы італьянскія дзеясловы і пачытваючы сякія-такія кніжачкі. Спачатку ўтрыманне было досыць строгае. У дзевяць гадзін вечара з апошнім гукам веставой трубы салдат уваходзіў у пакой, гасіў свечку і замыкаў дверы на замок. З дзевяці вечара да восьмі наступнага дня прыходзілася сядзець у пацёмках. Я ніколі не спаў многа, у турме без усякага руху мне завочы было даволі чатырох гадзін сну,—якая-ж гэта мука не мець свечкі? Апрача таго вартавыя з двух бакоў керыдора крычалі праз кожныя чвэрць гадзіны працяглі і гучна: „Слу-у-у-хай!”

Праз некалькі тыдняў палкоўнік Семёнаў (брат славутай актрысы, пазней княгіні Гагарынай) дазволіў пакідаць свечку, забараніўшы чым-небудзь завешваць акно, якое было ніжэй двара, так што вартавы мог бачыць ўсё, што робіцца ў арыштанта, і не дазволіў у керыдоры крычаць „Слухай”.

Потым камендант дазволіў нам мець чарнільніцу і гуляць па дварэ. Папера давалася лічаная з той умовай, каб усе аркушы былі цэльныя. Гуляць было дазволена раз у суткі на дварэ, акружаным агарожай і ланцугом вартавых, пад наглядам салдата і дзяжурнага афіцэра.

Жыццё ішло аднастайна, ціха: ваенна акуратнасць надавала яму нейкую механічную правільнасць падобна да цэзуры ў вершах. Раніцою я гатаваў з дапамогай жандара ў печцы кофей; а дзесятай гадзіне з'яўляўся дзяжурны афіцэр, уносячы з сабою некалькі кубічных футаў марозу, бразгаючы шабляй, у пальчатках з велізарнымі абшлагамі, у касцы і шынелі; а першай гадзінে

жандар прыносіў брудную сурветку і міску з супам, якую ён тримаў за ўсёды за берагі так, што два вялікія пальцы былі прыкметна чысцей за астатнія. Кармілі нас нішто, але пры гэтым не трэба забываць, што за харчаванне бралі па два рублі асігнацыямі ў дзень, што на працягу дзеяць-месячнага зняволення склада даволі значную суму для немаёмных. Бацька аднаго арыштана праста сказаў, што ў яго грошай няма: яму безуважна адказалі, што ў яго з жалавання вылічаць. Калі-б ён не атрымліваў жалавання, вельмі магчыма, што яго пасадзілі-б у турму.

У дадатак трэба зауважыць, што ў казармы прысыдалася для нашага харчавання палкоўніку Семёну Семёновичу адзін рубель пяцьдзесят капеек з ардананс-гауза. З гэтага было вышаў шум, але меўшыя на гэтым карысць плацад'ютанты задарылі жандарскі дывізіён ложамі на першыя прадстаўленні і бенефісы, на тым справа і скончылася.

Пасля вячэрній зары наступала поўная цішыня, якой нават не парушалі крокі салдата, што хрусцелі па снягу перад самым акном, ні далёкія воклічы вартавых. Звычайна я чытаў да гадзіны і потым гасіў свечку. Сон пераносіў на волю, іншы раз спрасонку здавалася: фу, якія цяжкія мары прыніліся — турма, жандары, і радуешся, што ўсё гэта — сон; а тут раптам прагрыміць шабля па карыдору, або дзяжурны афіцэр адчыніць дзвёры, суправаджаемы салдатам з ліхтаром, або вартавы пракрычыць нечалавечым голасам „хто ідзе?”, або труба пад самым акном прапрэзлівай „зарой” разарве ранішнія паветра...

У нудных хвілінах, калі не хацелася чытаць, я гутарыў з жандарамі, якія вартавалі мяне, асабліва з тым старым, што лячыў мяне ад чаду. Палкоўнік, у знак міласці, прызначае старых салдат, вызваляючы іх ад строю, на спакойную пасаду вартаваца замкнутага чалавека; над імі прызначаеца ефрейтар — шпіён і шэльма. Пяць-шэсць жандараў выконвалі ўсю службу.

Стары, пра якога ідзе гутарка, быў істота простая, добрая і адданая за ўсякую ласку, якіх, мабыць, яму нікога даводзілася мець у жыцці. Ён рабіў кампанію 1812 года, грудзі яго былі пакрыты медалямі; тэрмін свой ён выслужыў і астаўся па добрай волі, не ведаючы, куды дзецца.

— Я два разы, — казаў ён, — пісаў на радзіму ў Магілеўскую губерню, ды адказу не было, відаць, з маіх нікога больш няма, дык яно неяк і жудасна на радзіму прыйсці; пабудзеш, пабудзеш ды, як пракляты які, і пойдзеш, куды вочи глядзяць, міласціню прасіць.

Які варварскі і бязлітасны ўклад ваеннаі службы ў Расіі, з яе страшэнным тэрмінам! Асоба чалавека ў нас усюды прынесена ў ахвяру без усякай літасці, без усякай узнагароды.

Стары Філімонаў меў прэтэнзію на веданне німецкай мовы, якой наўчалася на зімніх кватэрах пасля ўзяцця Парыжа. Ён вельмі ўдала пера-кладваў на рускія нормы німецкія слова: каня ён называў *ферт*, яйкі — *еры*, рыбу — *піш*, авёс — *обер*, бліны — *панкухі*.

У яго расказах быў характар наўясці, які наводзіў на мяне смутак і раздум'е. У Малдові, у часе турэцкай кампаніі 1805 года, ён быў у роце капітана, найдабрэйшага ў свеце, які аб кожным салдату, як аб сыне, клапаціўся і ў бойцы быў заўсёды наперадзе.

— Яго прываражыла да сябе адна малдаванка; мы бачым: наш ротны камандзір у турбоце, а ён, ведаецца, гэта самае, зауважыў, што малдаванка да другога афіцэра паходжвае. Вось аднаго разу паклікаў ён мяне і аднаго таварыша — добраага салдата, яму потым пад Малым Яраслаўцам абедзве нагі адарвала — і пачаў нам гаварыць, як яго малдаванка пакрыўдзіла, і што ці хочам мы памагчы яму і даць ёй навуку. „Чаму-ж, кажам мы яму, мы вашаму высокаблагороддзю заўсёды рады стараца“. Ён падзякаў, ды і паказаў дом, у якім жыў афіцэр, і кажа: „Вы ўнаучы станьце на мосце, яна абавязкова пойдзе да яго, вы яе без шуму вазьміце ды і ў раку“.—

„Можна, моў, ваша высокаблагароддзе“, кажам мы яму, ды і дасталі з таварышом мяшэчак; сядзім, толькі гэтак пад поўнач бяжыць малдаванка; мы, ведаецце, кажам ёй: „Што, моў, сударыня, спяшаецца?“ ды і далі ёй раз па галаве; яна, галубка, не пікнула, мы яе ў мяшок—ды і ў раку. А капитан на другі дзень да афіцэра прышоў і гаворыць: „Вы не гневайцесь на малдаванку, мы яе крыху затрымлі, яна, значыцца, цяпер у рацэ, а з вамі, моў, прагуляцца можна на шаблі або на пістолях, як хочаце“. Ну, і рубіліся. Той нашаму капитану грудзі моцна працяў, пахварэў сардэчны, аднак, месяцы праз тры богу душу і аддаў.

— А малдаванка,—запытаўся я,—так і ўтанула?

— Утанула-с,—адказаў салдат.

Я са здзіўленнем глядзеў на дзіцячую бесклапотнасць, з якою стары жандар мне расказваў гэту гісторыю. І ён, нібы здагадаўшыся або падумаўшы ўпершыню пра яе, дадаў, супакойваючы мяне і прыміраючыся з сумленнем:

— Язычніца-с, усёроўна, што нехрышчоная, такі народ.

Жандарам даюць кожны царскі дзень чарку гарэлкі. Вахмістр дазваліяў Філімонаву адмаўляцца раз пяць-шэсць ад сваёй порцы і атрымліваць разам усе пяць-шэсць; Філімонаў адзначаў на драўлянай бірцы, колькі шкляначак прапушчана, і ў самыя вялікія святы ішоў па іх. Гарэлку гэтую ён выліваў у міску, крышы ў яе хлеб і ёй лыжкай. Пасля такой закускі, ён закурваў вялікую люльку на маленькім цыбучку; табак у яго быў моцны неймаверна, ён яго сам крышы ў з прычыны гэтага астраумна называў „самкращэ“. Курачы, ён клаўся на невялікім акне,—крэсла ў салдацкім пакоі не было,—сагнуўшыся ў тры пагібелі, і співаў песню:

Вышли девки на лужок,  
Где муравка и цветок.

Па меры таго як ён п'янеў, ён інакш вымаўляў слова цветок: „тветок“, „кветок“, „хветок“; дайшоўшы да „хветок“, ён засыпаў. Якое здароўе павінна быць у чалавека, больш чым шасцідзесяцігадовага ўзросту, два разы параненага, каб спраўляцца з такімі снеданнямі!

Перш чым я пакіну гэтыя казарменна-фламандскія карціны *à la* Буверман—Кало\* і гэтыя турэмныя плёткі, падобныя на ўспаміны ўсіх зняволеных, скажу яшчэ некалькі слоў пра афіцэраў.

Большая частка з іх былі досыць добрыя людзі, зусім не шпіёны, а людзі, што выпадкова трапілі ў жандарскі дывізіён. Маладыя дваране, якія мала або нічаму не вучыліся, небагатыя, не ведаючы, куды прытуліць галовы, яны былі жандарамі, таму што не знайшлі другой справы. Службу свою яны выконвалі з усёй ваеннай дакладнасцю, але я не заўважаў цену стараннасці, выключаючы, аднак, ад'ютанта, але затое ён і быў ад'ютантам.

Калі афіцэры азнаёміліся са мною, яны рабілі ўсе маленькія ільготы і палёгкі, што ад іх залежалі; скардзіцца на іх было-б грэхам.

Адзін малады афіцэр расказваў мене, што ў 1831 годзе ён быў камандыраваны адшukaць і захапіць аднаго польскага памешчыка, які хаваўся ў суседстве са сваім маёнткам. Яго абвінавачвалі ў зносінах з эмісарамі. Афіцэр адправіўся па сабранных звестках; ён выведаў месца, дзе хаваўся памешчык, з'явіўся туды з камандай, акружыў дом і ўвайшоў у яго з двумя жандарамі. Дом быў пусты: паходзілі яны па пакоях, паширылі—нідзе нікога, а між, іншым, некаторыя драбніцы яўна паказвалі, што ў доме нядаўна былі жыхары. Пакінуўшы жандараў унізе, малады чалавек другі раз пайшоў на гару: аглядаючы ўважліва, ён убачыў невялікія дзвёры, якія вялі да кладоўкі або нейкай каморкі; дзвёры былі замкнуты знутры; ён піхнуў іх нагой, яны адчыніліся,—і высокая жанчына, прыгожая, стаяла

перед імі; яна моўчкі паказвала яму на мужчыну, які трymаў у сваіх руках дзяўчынку гадоў дванаццаці, амаль непрытомную. Гэта быў ён і яго сям'я. Афіцэр збянтэжыўся. Высокая жанчына заўважыла гэта і запытала яго:

— І вы будзеце мець жорсткасць пагубіць іх?

Афіцэр папрасіў прабачэння, гаворачы звычайныя пошласці пра беспярэчнае паслушэнства, пра абавязак і, нарэшце, у роспачы, бачачы, што яго слова не маюць ніякага ўплыву, скончыў сваю гутарку пытаннем:

— Што ж мне рабіць?

Жанчына горда паглядзела на яго і сказала, паказваючы рукой на дзвёры:

— Ісці на із і сказаць, што тут нікога няма.

— Далібог, не ведаю,—казаў афіцэр,—як гэта здарылася і што са мною было, але я сышоў з гары і загадаў унтэру сабраць каманду. Гадзіны праз дзве мы яго старанна шукалі ў другім маёнтку, пакуль ён прабіраўся за граніцу. Ну, жанчына! Прызнаюся!

... Нічога ў свеце не можа быць больш абмежаванага і бесчалавечнага, як агульныя асуджэнні цэлых саслоўяў па надпісу, па маральному каталагу, па галоўнаму характару цэха. Назвы—страшная реч. Ж.-П. Рыхтэр гаворыць надзвычай правильна: калі дзіця склусіць, спалохайце яго дрэнным дзеяннем, скажыце, што склусіў, але не кажыце, што ён—хлус. Вы разбураеце яго маральнае давер'е да сябе, вызначаючы яго, як хлуса. „Гэта—забойца”, кажуць нам, і нам зараз-же здаецца схаваны кінжал, зверскі выраз твара, чорныя замыслы, быццам забіваць—пастаянны занятак, рамяство чалавека, якому здарылася раз у жыцці каго-небудзь забіць. Нельга быць шпіёнам, гандляром чужой распustы і сумленным чалавекам, але можна быць жандарскім афіцэрам, не страціўши ўсёй чалавечай годнасці, бо скроў і ўсюды можна знайсці жаночнасць, пяшчотнае сэрца і нават благародства ў няшчасных ахвярах „грамадскай неўстрымальнасці”.

Я адчуваю агіду да людзей, якія не ўмеюць, не хочуць або не жадаюць патурбавацца ісці далей назвы, пераступіць праз злачынства, праз заблытанае, фальшывае палажэнне, высокамерна адварочваючыся або груба адштурхваючы. Гэта робяць звычайнай абстрактныя, сухія, сябелюбныя, агідныя ў сваёй чыстаце натуры або натуры пошлыя, ніжэйшыя, якім яшчэ не удалося або не было патрэбы выявіць сябе афіцыйна; яны па спачуванню дома на брудным дне, на якое другія ўпалі.

## РАЗДЕЛ XII\*

*Следства.—Галіцын sen.—Галіцын jip.<sup>1</sup>.—Генерал Сталь.—  
Сентэнция.—Сакалоўскі.*

... Але пры ўсім гэтым што-ж *справа*, што-ж следства і працэс?

У новай камісіі справа таксама-ж не ішла на лад, як у старой. Паліцыя сачыла за намі даўно, але, нецярплювая, не магла ў сваёй стараннасці дакацацца сур'ёзнага поваду і зрабіла недарэчнасць. Яна падаслала адстаўнога афіцэра Скарэцку, каб нас уцягнуць, выкрыць; ён пазнаёміўся амаль з усім нашым колам, але мы вельмі хутка ўгадалі, хто ён такі, і аддалілі яго ад сябе. Другія маладыя людзі, часцей за ўсё студэнты, не былі такімі асцярожнымі, але гэтыя *другія* не мелі з намі ніякай сур'ёзной сувязі.

Адзін студэнт, скончышы курс, 24 чэрвня 1834 года наладжваў сваім прыяцелям святкаванне\*. З нас не толькі не было ніводнага на святкаванні, але ніхто не быў запрошаны. Маладыя людзі перапіліся, дурэлі, танцавалі мазурку і, між іншым, праспявалі хорам вядомую песню Сакалоўскага:

Русский император  
В вечность отошел,—  
Ему оператор  
Брюхо распорол.  
Плачет государство,  
Плачет весь народ,—  
Едет к нам на царство  
Константин урод.  
Но царю вселенной,  
Богу высших сил,  
Царь благословенный  
Грамотку вручил.  
Манифест читая,  
Сжалился творец,  
Дал нам Николая,—  
С .... подлец.

Увечары Скарэцка *ралтам* успомніў, што гэта—дзень яго імянін, расказаў гісторыю, як ён выгадна прадаў каня, і запрасіў студэнтаў да сябе, абяцаючы тузіну шампанскага. Усе паехалі. Шампанскае з'явілася, і гаспадар, хістаючыся, прапанаваў яшчэ раз праспіваць песню Сакалоўскага. Сярод співання адчыніліся дзвёры, і ўвайшоў Цынскі з паліцыяй. Усё гэта было груба, бязглудза, нязграбна і прытым няўдала.

Паліцыя хацела захапіць *нас*, яна шукала прычэпкі заблытаць у справу чалавек пяць-шэсць, да якіх дабіралася, і захапіла дваццаць чалавек не-вінаватых.

Але рускую паліцыю нялёгка сканфузіць. Праз два тыдні арыштавалі нас, як *маючых дачыненне* да справы святкавання. У Сакалоўскага знайшлі пісьмы Саціна, у Саціна—пісьмы Огарэва, у Огарэва—мае,—аднак нічога

<sup>1</sup> *Senior*—старэйшы, *junior*—малодшы.

не раскрывалася. Першае следства не ўдалося. Для большага поспеху другой камісіі гасудар паслаў з Пецербурга адборнейшага з інквізітараў, А. Ф. Галіцына.

Парода гэтая ў нас рэдкая. Да яе належаў вядомы начальнік Трэцяга аддзялення Мардвінаў, віленскі рэктар Пелікан ды некалькі службовых астзейцаў і паўшых палякаў<sup>1</sup>.

Але на бяду інквізіцыі, першым членам быў прызначаны маскоўскі камендант Сталь. Сталь—простадушны воін, стары, храбры генерал, разабраў справу і зрабіў вывад, што яна складаецца з двух акаличнасцей, якія не маюць нічога агульнага паміж сабою; са справы аб святкаванні, за якое трэба паліцэйскім парадкам пакараць, і з арышту людзей, захопленых бог ведае чаму, якіх уся відочная віна ў нейкіх невыразных думках, за якія судзіць і цяжка і смешна.

Думка Сталаля не спадабалася Галіцыну малодшаму. Спрэчка іх набыла вострыя характеристар; стары воін загарэўся ад гнёву, ударыў сваёй шабляй па падлозе і сказаў:

— Замест таго, каб губіць людзей, вы-б лепш зрабілі прадстаўленне аб tym, каб закрыць усе школы і універсітэты, гэта папярэдзіць іншых няшчасных; а зрэшты, вы можаце рабіць, што хочаце, але рабіць без мяне; нага мая не будзе ў камісіі.

З гэтымі словамі стары спешна пакінуў зал.

У той-ж а дзень пра гэта было данесена гасудару.

Раніцою, калі камендант з'явіўся з рапартам, гасудар запытаўся ў яго, чаму ён не хоча ездзіць у камісію? Сталь расказаў, чаму.

— Што за недарэчнасць?—запярэчыў імператар,—сварыцца з Галіцыным, як не сорамна! Я спадзяюся, што ты па-ранейшаму будзеш у камісіі.

— Гасудар,—адказаў Сталь,—пашкадуйце мае сівяя валасы, я дажыў да іх без усякай плямы. Мая стараннасць вядома в. в., кроў мая, апошнія мае дні належаць вам. Але тут справа датычыць майго гонару,—маё сумленне паўстае супроть таго, што робіцца ў камісіі.

Гасудар зморшчыўся, Сталь адкланяўся і ў камісіі не быў ні разу з таго часу.

Гэты анекдот, вернасць якога не падлягае нікому сумненню, кідае яркае свято на характеристар Нікалая. Як-ж яму не прышло ў галаву, што калі чалавек, якому ён не адмаўляе ў пашане, храбры воін, заслужаны стары, так упіраецца і так моліць пашкадаваць яго гонар, то, значыцца, справа не зусім чыстая? Менш нельга было зрабіць, як патрабаваць сюды Галіцына і загадаць Сталалю пры ім растлумачыць справу. Ён гэтага не зрабіў, а загадаў нас трymаць з большай строгасцю.

Пасля яго ў камісіі асталіся адны ворагі падсудных пад старшынствам просценъкага дзядка, князя С. М. Галіцына, які праз дзесяць месяцаў гэтак-ж а мала ведаў справу, як за дзесяць месяцаў перад яе пачаткам. Ён важна маўчаў, рэдка ўступаў у гутарку і пры сканчэнні допыту кожны раз пытаўся:

— Яго мошна адпусціць?

— Можна,—адказваў Галіцын junior, і senior важна гаварыў арыштанту:

— Ідзіце!

Першы допыт мой цягнуўся чатыры гадзіны.

Пытанні былі двух родаў. Яны мелі на мэце раскрыць лад думак, „неўласцівых духу ўрада, думкі рэвалюцыйныя і пранікнутыя згубным вучэннем Сен-Сімона”—так казалі Галіцын junior і аудытар Оранскі.

<sup>1</sup> Да новалўленых талентаў належыць вядомы Ліпрандзі, які падаў праект аб аснаванні акадэміі шпіёнства (1858). А. /.

Гэтая пытанні былі лёгкія, але не былі пытаннямі. У забраных паперах і пісьмах думкі былі выказаны даволі прости; пытанні, уласна кажучы, маглі зводзіцца да пэўнага факта: пісаў чалавек ці не такія радкі. Камісія палічыла патрэбным дабаўляць да кожнай выпісанай фразы: „Як вы тлумачыце наступнае месца вашага пісьма?“

Зразумела, тлумачыць не было чаго, я пісаў уніклівия і пустыя фразы ў адказ. У адным пісьме аудытар знайшоў фразу: „Усе канстытуцыйныя харты і ні да чаго не вядуць, гэта—кантракты паміж панам і рабамі; задача не ў тым, каб рабам было лепш, але каб не было рабоў“. Калі мне прышлося тлумачыць гэту фразу, я зауважыў, што я не бачу, ніякага абавязку абараніць канстытуцыйны ўрад і што, калі-б я яго абараняў, мяне ў гэтым абвінавацілі-б.

— На канстытуцыйную форму можна нападаць з двух бакоў,—зауважыў сваім нервовым шыпячым голасам Галіцын Junio, —вы не з манархічнага пункту нападаеце, а то вы не гаварылі-б пра рабоў.

— У гэтых адносінах я раблю памылку разам з імператрыцай Екацерынай II, якая забараніла сваім падданым звацца *рабамі*.

Галіцын Junio, задыхаючыся ад злосці за гэты іранічны адказ, сказаў мне:

— Вы, мабыць, думаеце, што мы тут збіраемся для таго, каб весці скластычныя спрэчкі? Што вы, ва універсітэце дысертацыю абараняеце?

— Навошта ж вы патрабуеце тлумачэння?

— Вы робіце выгляд, быццам не разумееце, чаго ад вас хочуць.

— Не разумею.

— Якая ў *ix va j'se* упартасць,—дабавіў старшыня Галіцын senior, пасінуш плячыма і зірнуў на жандарскага палкоўніка Шубінскага. Я ўсміхнуўся.

— Якраз як Огарэў,—дагаварыў добры старшыня.

Адбылася пауза. Камісія збиралася ў бібліятэцы князя Сергея Міхайлаўчы; я павярнуўся да шафаў і пачаў глядзець кнігі. Між іншым, тут стаяла многатомнае выданне запісак герцага Сен-Сімона.

— Вось,—сказаў я, звяртаючыся да старшыні,—якая несправядлівасць? Я пад следствам за сен-сіманізм, а ў вас, князь, тамоў дваццаць яго твораў.

Паколькі добры старшыня зроду нічога не чытаў, то ён і запінуўся, не ведаючы, што адказваць. Але Галіцын jun. зірнуў на мяне вачыма яхідны і запытаўся:

— Што, хіба вы не бачыце, ці што, гэта-ж—запіскі герцага С.-Сімона, які быў пры Людовіку XIV?

Старшыня ўсміхнуўся, зрабіў мне знак галавой, нібы кажучы: „Што, брат, не пашанцевала!“, і сказаў:

— Ідзіце.

Калі я быў у дзвярах, старшыня запытаўся:

— Гэта-ж ён пісаў пра Петра I, вось што вы мне паказвалі?\*

— Ён,—адказаў Шубінскі.

Я спыніўся.

— Il a des moyens<sup>1</sup>,—зауважыў старшыня.

— Тым горш. Яд у спрытных руках небяспечней,—дадаў інквізітар;— найшкаднейшы і зусім непапраўны малады чалавек...

Прыгавор мой ляжаў у гэтых словах.

А propos да Сен-Сімона. Калі паліцмейстар браў паперы і кнігі ў Огарэва, ён адклаў том гісторыі французскай рэвалюцыі Т'ера, потым знайшоў другі... трэці... восьмы. Нарэшце ён не выцерпеў і сказаў: „Божа!

\* Ён мае здольнасці.

якая колькасць рэволюцыйных кніг... і вось яшчэ<sup>1</sup>—дадаў ён, аддаючи  
квартальному прамову Кіев'е „Sur les révolutions du globe terrestre”<sup>1</sup>.

Другі парадак пытанняў быў больш заблытаны. Тут ужываліся розныя  
паліцэйскія выкрунтасы і следчыя хітрыкі, каб збіць, заблытаць, нацяг-  
нуць супярэчнасць. Тут рабіліся намёкі на паказанні другіх і розныя ма-  
ральныя катаўні. Расказваць пра іх не варта, даволі сказаць, што паміж  
намі чатырма, пры ўсіх сваіх хітрыках, яны не маглі нацягнуць *ніводнай  
вочнай стаўкі*.

Атрымаўшы апошнє пытанне, я сядзеў адзін у невялікім пакоі, дзе мы  
пісалі. Раптам адчыніліся дзвёры, і ўвайшоў Галіцын юп. з сумным і за-  
клапочаным выглядам.

— Я,—сказаў ён,—пришоў пагаварыць з вамі перад сканчэннем ваших  
паказанняў. Даўнейшая сувязь майго пакойнага бацькі з вашым прымушае  
мяне асабліва спачуваць вам. Вы малады і можаце яшчэ зрабіць кар'еру;  
для гэтага вам трэба выблытацца са справы... а гэта залежыць, на шчасце,  
ад вас... На вашага бацьку вельмі вялікі ўплыў зрабіў ваш арышт, і ён  
жыве цяпер надзеяй, што вас выпусцяць; мы з князем Сергеем Міхайлавічам  
зараз гаварылі пра гэта і шчыра гатовы шмат што зрабіць; дайце нам способ  
памагчы.

Бачыў я, куды хіліцца гаворка; кроў у мяне кінулася ў галаву, я з  
прыкрасцю грэз пяро.

Ён гаварыў далей.

— Вы ідзіце проста пад бэлы рамень або ў казематы; па дарозе вы  
заб'еце бацьку; ён дnia не перажыве, убачыўшы вас у шэрым шынялі.

Я хацеў штосьці сказаць, але ён перапыніў мае слова.

— Я ведаю, што вы хочаце сказаць. Пацярпіце крыху. Што ў вас былі  
замыслы супроць урада, гэта відавочна. Для таго, каб зварнуць на вас  
манаршую літасць, нам патрэбны доказы вашага раскайння. Вы адма-  
ляецеся ад усяго, ухіляецеся ад адказаў і з фальшывага пачуцця гонару шка-  
дуеце людзей, аб якіх мы ведаем больш, чым вы, і якія не былі такімі  
скромнымі, як вы<sup>2</sup>; вы ім не поможаце, а яны вас паягнунь з сабою ў  
бездань. Напішыце пісмо ў камісію, проста, шчыра скажыце, што вы ад-  
чуваеце свою віну, што вы былі захоплены па маладосці гадоў, назавіце  
няшчасных заблудзіўшых людзей, якія ўцягнулі вас... Ці хочаце вы гэтай лёг-  
кай цаной выратаваць вашу будучыню і жыццё вашага бацькі?

— Я нічога не ведаю і не дадам да маіх паказанняў ні слова,—адказаў я.

Галіцын устаў і сказаў сухім голасам:

— Ах, дык вы не хочаце,—не наша віна!

На гэтым скончыліся допыты.

У студзені або лютым 1835 года я быў апошні раз у камісіі. Мяне  
паклікалі перачытаць мае адказы, дадаць, калі хачу, і падлісаць. Адзін Шу-  
бінскі быў тут. Скончыўшы чытанне, я сказаў яму:

— Хацелася-б мне ведаць, у чым можна адвінаваціць чалавека па гэтых  
пытаннях і па гэтых адказах? Пад які артыкул Збора законаў вы падвядзе-  
це мяне?

— *Збор законаў прызначаны для злачынства іншага роду*,—зай-  
важыў блакітны палкоўнік.

— Гэта—справа іншая. Перачытаючы ўсе гэтыя літаратурныя практи-  
каванні, я не могу паверыць, што ў гэтым вось уся справа, па якой я ся-  
джу ў турме сёмы месяц.

— Ды вы, сапраўды, уяўляеце,—запярэчыў Шубінскі,—што мы так і  
паверылі вам, што ў вас не складалася тайнае таварыства!

<sup>1</sup> Аб катастрофах замнога шара.

<sup>2</sup> Ці трэба гаварыць, што гэта была наглая хлусня, пошли паліцэйскі падход. А. Г.

— Дзе-ж гэтае таварыства? — запытаўся я.

— Ваша шчасце, што слядоў не знайшлі, што вы не паспелі нічога нарабіць. Мы ў час вас спынілі, гэта значыць, праста сказаць, мы выратавалі вас.

Зноў гісторыя слесарыш Пашлёпкінай і яе мужа ў „Рэвізоры“.

Калі я падпісаў, Шубінскі пазваніў і загадаў паклікаць свяшчэнніка. Свяшчэннік увайшоў і падпісаў пад майм подпісам, што ўсе паказанні мною зроблены былі дабравольна і без усякага прымусу. Само сабою зразумела, што ён не быў пры допытах і што нават не запытаў мяне дзеля прыстойнасці, як і што было (а гэта зноў — мой добра сумленны за варотамі!)\*.

Па сканчэнні следства турэмнае зняволенне крыху аслабілі. Блізкія сваякі маглі даставаць у арданас-гаузэ дазвол бачыцца. Так мінулі яшчэ два месяцы\*.

У палове сакавіка прыгавор наш быў зацверджаны; ніхто не ведаў яго зместу; адны казалі, што нас пасылаюць на Каўказ, другія — што нас завязуць у Бабруйск, трэція спадзяваліся, што ўсіх выпусцяць (такая была думка Сталія, пасланая ім асоба гасудару; ён прапанаваў залічыць нам турэмнае зняволенне ў пакаранне).

Нарэшце нас сабралі ўсіх дваццатага сакавіка да князя Галіцына для слухання прыгавора. Гэта было ўсім святам свята. Тут мы ўбачыліся першы раз пасля арышту.

Шумна, весела, абнімаючыся і паціскаючы адзін другому руکі, стаялі мы, акружаныя ланцугом жандарскіх і гарнізонных афіцэраў. Спатканне ажывіла ўсіх; роспытам, анекдотам не было канца.

Сакалоўскі быў сярод нас, крыху схуднеўшы і бледны, але ва ўсім блеску свайго юмару.

Сакалоўскі, аўтар „Мироздания“, „Хевери“ і іншых даволі добрых вершаў, меў ад прыроды вялікі паэтычны талент, але недастаткова дзіка самабытны, каб абыўціся без развіцця, і недастатковы адукаваны, каб развіцца. Мілы гуляка, паэт у жыцці, ён зусім не быў палітычным чалавекам. Ён быў вельмі забаўны, далікатны, вясёлы таварыш у вясёлья мінуты, *bon vivant*<sup>1</sup>, ён любіў пагуляць, як мы ўсе... можа, крыху больш.

Трапіўшы раптоўна з оргії\* ў турму, Сакалоўскі вельмі добра тримаўся, ён вырас у астрозе.

Аудытар камісіі, педант, піетыст, сычык, схуднеўшы, пасівеўшы ў зайдзрасці, хцівасці і паклёпах, запытаўся ў Сакалоўскага, не смеючы з адданасці прастолу і рэлігіі разумець граматычнага сэнсу апошніх двух вершаў:

— Да каго-ж адносяцца дзёрзкія слова ў канцы песні?

— Будзьце ўпэйнены,—сказаў Сакалоўскі,—што не да гасудара, і асабліва звяртаю вашу ўвагу на гэту *палягчающую* прычыну.

Аудытар паціснуў плячыма, узвёў вочы ўгору і, доўга, моўчкі, паглядзеўшы на Сакалоўскага, панюхаў табаку.

Сакалоўскага схапілі ў Пецербургу і, не сказаўшы, куды яго павяліць, адправілі ў Москву. Падобныя жарты паліцыя ў нас робіць часта і зусім бескарысна. Гэта — яе паэзія. Німа на свеце такога празаічнага, такога агіднага занятку, які-б не меў сваёй артыстычнай патрэбнасці, непатрэбнай раскошы, упрыгожанняў. Сакалоўскага прывезлі праста ў астрог і пасадзілі ў нейкую цёмную каморку. Чаму яго пасадзілі ў астрог, калі нас трымалі па казармах?

У яго было з сабою дзве трохарочки і больш нічога. У Англіі ўсякага калодніка, якога прыводзяць у турму, зараз-жа садзяць у ванну, у нас ужываюць папярэднія меры супроты чистаты.

\* Любіцель добра пажыць.

Калі-б доктар Гааз не прыслаў Сакалоўскуму скрутак сваёй бялізны, ён зарос-бы гразёй.

Доктар Гааз быў найарыгінальнейшы дэівак. Памяць пра гэтага *юрадзівага і поўвар'ята* не павінна заглохнуць у лебядзе афіцыйных некролагаў, дзе апісваюцца тыя добрадзеянні першых двух класаў, якія выяўляюцца не раней гніцца цела.

Стары, хударлавы, ваксовы дзядок, у чорным фраку, кароценькіх панталонах, у чорных шаўковых панчохах і чаравіках з пражкамі, здаваўся толькі што вышаўшым з якой-небудзь драмы XVIII стагоддзя. У гэтым *grand gala*<sup>1</sup> пахаванняў і шлюбаў і ў прыемным клімаце 59° паўн. шыраты Гааз ездзіў кожны тыдзень у этап на Вараб'ёвы горы, калі адпраўлялі ссыльных. У якасці доктара турэмных устаноў ён меў доступ да іх, ён ездзіў іх аглядаць і заўсёды прывозіў з сабою кошык усіго ўсякага, харчовых прыпасаў і розных ласункаў: грэцкіх арэхаў, пернікаў, апельсінаў і яблык для жанчын. Гэта абуджала злосць і абуэрэнне *дабрачынных* дам, якія баяліся дабрачыннасцю зрабіць прыемнасць, баяліся больш дабрачынніцаў чым трэба, каб выратаваць ад галоднай смерці і траскучых марозаў.

Але Гааз быў упарты і, спакойна выслушоўваючы дакоры за „бязглусдае балаўство злачынніц“, паціраў сабе рукі і гаварыў:

— Майце ласку бачыць, міласцівы сударынь, кавалак хлеба, крош ім усякі дае, а цукерку або апфельзіні доўга яны не ўбачаць, гэтага ім ніхто не дае, гэта я магу кансеквіраваць<sup>2</sup> з ваших слоў; таму я і раблю ім гэту прыемнасць, што яна доўга не паўторыцца.

Гааз жыў у больніцы. Прыходзіць да яго перад абедам нейкі хворы парапіца. Гааз агледзеў яго і пайшоў у кабінет нешта прапісаць. Вярнуўшыся, ён не знайшоў ніхорага, ні срэбранных прыбораў, што ляжалі на стале. Гааз паклікаў вартаўніка і запытаўся, ці не ўваходзіў хто, апрача хворага? Стораж сцяміў, у чым справа, кінуўся з больніцы і праз мінуту вярнуўся з лыжкамі і пацыентам, якога ён спыніў з дапамогаю другога больнічнага салдата. Злодзей кінуўся ў ногі доктару і прасіў літасці. Гааз сканфузіўся.

— Схадзі па квартальнага,—сказаў ён аднаму з вартаўнікоў.—А ты пакліч зараз пісара.

Вартаўнікі, здаволеныя адкрыццем, перамогай і наогул удзелам у справе, кінуліся вон, а Гааз, карыстаючыся іх адсутнасцю, сказаў злодзею:

— Ты—фальшывы чалавек, ты абмануў мяне і хацеў абкрасці, бог цябе рассудзіць... А цяпер бяжы хутчэй у заднія вароты, пакуль салдаты не вярнуліся... Ды пачакай, можа, у цябе няма ні граша, вось поўрубель; але старайся паправіць сваю душу: ад бога не ўцячэш, як ад будачніка!

Тут паўсталі на Гааза і хатнія. Але непапраўны доктар цвярдзіў сваё:

— Зладзейства — вялікая ганьба; але я ведаю паліцыю, я ведаю, як яны катуюць,—будуць дапытваць, будуць лупцаваць; караць бліжнягі разгамі куды большая ганьба; ды адкуль ведаць, можа, мой учынак захране яго душу!

Хатнія ківалі галавой і казалі: „Er hat einen Raptus<sup>3</sup>; дабрачынныя дамы казалі: „C'est un brave homme, mais ce n'est pas tout à fait en règle là“<sup>4</sup>, і яны паказвалі на лоб. А Гааз цёр рукі і рабіў сваё.

... Ледзь Сакалоўскі скончыў свае анекдоты, як некалькі другіх разам пачалі свае; быццам усе мы вярнуліся пасля доўгага падарожжа,—роспыштам, жартам, досціпам не было канца.

<sup>1</sup> Парадным касцюмом.

<sup>2</sup> Зрабіць вывад.

<sup>3</sup> У яго дзівацтвы.

<sup>4</sup> Гэта—сумленны чалавек, але тут не ўсё ў парадку.

Фізічна Сацін паярпеў больш за другіх, ён быў худы і страціў частку валасоў. Даведаўшыся ў Тамбоўскай губерні, у вёсцы ў сваёй мацеры, што нас схапілі, ён сам паехаў у Москву, каб прыезд жандараў не спалохаў маці, прастудзіўся ў дарозе і прыехаў дадому ў гарачы. Паліця яго застала ў пасцелі,—весці ў часць было немагчыма. Яго арыштавалі дома, паставілі ля дзвярэй спальні з унутранага боку паліцэйскага салдата і за брата *міласэрнасці* пасадзілі ля пасцелі хворага квартальнага надзірацеля; так што, прыходзячы ў прытомнасць пасля брэду, ён сустракаў *слухаючы* погляд аднаго або спітую морду другога.

У пачатку зімы яго перавезлі ў Лефортавскі госпіталь; выявілася, што ў большіцы не было ніводнага пустога *сакрэтнага* арыштанцкага пакоя; з-за такой драбніцы спыняцца не варта было: знайшоўся нейкі адгароджаны кут *без печы*,—палажылі хворага ў гэту паўднёвую веранду і паставілі да яго вартавога. Якая была тэмпература зімою ў каменнай каморцы, можна зразумець з таго, што вартавы ўночы так скалеў ад холаду, што пайшоў у карыдор пагрэцца ля печы, просіачы Саціна не гаварыць пра гэта дзяжурнаму.

Трапічнае памяшканне здалося самім уладам госпітalia ў такой блізасці да полюса немагчымым; Саціна перавялі ў пакой, калі якога адціралі замёрзлыя.

Не пасpelі мы пераказаць і пераслухаць палову прыгод, як раптам ад'ютанты замітусіліся, гарнізонныя афіцэры выцягнуліся, квартальныя замерлі, дзвёры адчыніліся ўрачыста—і маленькі князь Сергей Міхайлавіч Галіцын увайшоў *en grande tenue*<sup>1</sup>, лента цераз плячо; Цынскі—у свіцкім мундзіры, нават аудытар Оранскі надзеў нейкі светлазялённы стацкаўенны мундзір для такой радасці. Камендант, зразумела, не прыехаў.

Шум і смех, тым часам, да таго ўзрасталі, што аудытар грозна вышаў у зал і заўважыў, што гучная гаворка, і асабліва смех, паказваюць згубную *непашану* да высачайшай волі, якую мы павінны пачуць.

Дзвёры расчыніліся. Афіцэры раздзялілі нас на тры аддзелы; у першым былі: Сакалоўскі, жывапісец Уткін і афіцэр Ібаеў; у другім былі мы у трэцім *tutti frutti*<sup>2</sup>.

Прыгавор прачыталі асоба першай катэгорыі; ён быў *жудасны*; абвінавачаны ў зняважанні вялікасці, яны ссылаліся ў Шлісельбург на *бес-тэрміновы час*.

Усе троє выслушалі па-геройску гэты дзікі прыгавор.

Калі Оранскі, марудзячы для важнасці, з расстаноўкай чытаў, што за знявагу вялікасці і аўгусцейшай фаміліі належыць тое і тое, Сакалоўскі яму заўважыў:

— Ну, фамілі-та я ніколі не зневажаў.

У яго ў паперах, апрача вершаў, знайшлі жартоўна некалькі разоў пісаныя пад руку вял. кн. Міхаіла Паўлавіча рэзалюцыі з наўмыснымі арфаграфічнымі памылкамі, напр.: „утвérждаю”, „п’реговорыць”, „доловіць”, і інш., гэтыя памылкі дапамагалі ў абвінавачванні яго.

Цынскі, каб паказаць, што і ён можа быць вольным і далікатным чалавекам, сказаў Сакалоўскаму пасля сентэнцыі:

— А вы раней у Шлісельбургу бывалі?

— У мінулым годзе,—адказаў яму зараз-жа Сакалоўскі,—нібы сэрца адчувала, я там выпіў бутэльку мадэры.

Праз два гады Уткін памёр у каземаце. Сакалоўскага выпускнікі ледзь жывога на Каўказ, ён памёр у Піцігорску. Нейкая кропля сораму і сум-

<sup>1</sup> У параднай форме.

<sup>2</sup> Усе іншыя.

ления прымусіла ўрад пасля смерці перавезі трэцяга ў Перм. Ібаеў памёр па-свойму: ён зрабіўся містыкам.

Уткін, „вольны мастак на ўтрыманні ў астрозе”, як ён падпісваўся пад допытамі, быў чалавек гадоў пад сорак; ён ніколі не прымаў удзелу ні ў якой палітычнай справе, але, благародны і парывісты, ён даваў волю языку ў камісіі, быў рэзкі і грубы з членамі. Яго за гэта замарылі ў сырым каземаце, у якім вада цякла са сцен.

Ібаеў быў вінават больш за другіх толькі эпаетамі. Калі-б ён не быў афіцэр, яго ніколі-б так не пакаралі. Чалавек гэты папаў на *нейкае* баліванне, мабыць, піў і співаў, як усе другія, але напэуна не больш і не гучней за другіх.

Прышла наша чарга\*. Оранскі працёр акуляры, кашлянуў і пачаў пажона абвяшчаць высачайшую волю. У ёй было *ізабражона*, што гасудар, разгледзеўши даклад камісіі і ўзяўши на асаблівую ўвагу маладыя гады злачынцаў, *загадаў пад суд нас не аддаваць*, а абвясціць нам, што, па закону, трэба было-б нас, як людзей, выкрытых у зняважанні вялікасці співаннем абураючых песень, пазбавіць жыцця, а на падставе другіх законаў саслаць на вечную катаржную работу, замест чаго гасудар, у бязмежнай міласэрнасці сваёй, большай частцы вінаватых даруе, пакідаючы іх на месцы пражывання пад наглядам паліцыі, больш-жа вінаватых загадвае падвергнуць выпраўленчым мерам, г. зн. адправіць іх на бестэрміновы час у далёкія губерні на грамадзянскую службу і пад нагляд мясцовага начальства.

Гэтых больш вінаватых знайшлося шасцёра: Огарэў, Сацін, Лахцін, Обаленскі, Сарокін і я. Я назначаўся ў Перм. У ліку асуджаных быў Лахцін, які зусім не быў арыштаваны. Калі яго паклікалі ў камісію слухаць сентэнцыю, ён думаў, што гэта для страху, для того, каб ён мучыўся, гледзячы, як другіх караюць. Казалі, што нехта з блізкіх князя Галіцына, злуочы на яго жонку, удрожкыў яму гэтым сюрпризам. Слабы на здароўе, ён гады праз тры памёр у ссылцы.

Калі Оранскі скончыў чытанне, выступіў палкоўнік Шубінскі. Ён адборнымі словамі і ламаносаўскім стылем абвясціў нам, што толькі дзякуючы заступніцству таго благароднага вільможы, які старышынстваваў у камісіі, гасудар быў такі літасцівы.

Шубінскі чакаў, што пры гэтым слове ўсе пачнуць дзякаваць князя; але вышла не так. Некаторыя з дараваных кінуулі галавой, ды і то цішком гледзячы на нас.

Мы стаялі, склаўши руکі, нічым не паказваючы, што сэрца наша расчулена царскай і княжаскай міласцю.

Тады Шубінскі выдумаў другі падыход і, звяртаючыся да Огарэва, сказаў:

— Вы едзеце ў Пензу. Няўжо вы думаецце, што гэта выпадкова? У Пензе ляжыць у паралічи ваш бацька; князь прасіў гасудара вам прызначыць гэты горад для таго, каб ваша прысутнасць колкі-небудзь палегчыла яму ўдар вашай ссылкі. Няўжо і вы не знаходзіце прычыны дзякаваць князю?

Нічога не аставалася рабіць,—Огарэў злёгку пакланіўся. Вось з-за чаго яны біліся.

Добранькаму старому гэта спадабалася, і ён, не ведаю чаму, услед за тым паклікаў мяне. Я вышаў наперад з найшчырэйшым намерам, што-б там ён і Шубінскі ні гаварылі, не дзякаваць; а тым больш, што мяне пасыпалі далей за ўсіх і ў самы дрэнны горад.

— А вы едзеце ў Перм,—сказаў князь.

Я маўчаў. Князь зрэзаўся і, каб што-небудзь сказаць, дадаў:

— У мяне там ёсць маёнтак.

— Вам угодна што-небудзь перадаць праз мяне вашаму старасту?— запытаўся я, усміхаючыся.

— Я такім людзям, як вы, нічога не даручаю—*карбанарыям*,—дадаў знаходчывы князь.

— Чаго-ж вы жадаеце ад мяне?

— Нічога.

— Мне здалося, што вы мяне паклікалі.

— Вы можаце ісці,—перайшні ў Шубінскі.

— Дазвольце, — запярэчыў я,—паколькі я ўжо тут, вам напомніць, што вы, палкоўнік, мне казалі, калі я быў апошні раз у камісіі, што мяне ніхто не абвінавачвае ў справе святкавання, а ў прыгаворы сказана, што я—адзін з вінаватых па гэтай справе. Тут якая-небудзь памылка.

— Вы хочаце пярэчыць на высачайшае рашэнне?—сказаў Шубінскі.— Глядзіце, каб Перм не перамянілася на што-небудзь горшае. Я ваши слова загадаю запісаць.

— Я аб гэтым хацеў прасіць. У прыгаворы сказана: па дакладу камісіі; я пярэчы на ваш даклад, а не на высачайшую волю. Я спасылаюся на князя, што мне не было нават пытання ні аб свяце, ні аб якіх песнях.

— Быццам вы не ведаецце,—сказаў Шубінскі, пачынаючы бляднечы ад злосці,—што ваша віна ўдзесяцёра большая, чым тых, што былі на святкаванні. Вось,—ён паказаў пальцам на аднаго з дараваных,—вось ён пад п'янную руку праспіваў агідную песню, ды пасля на каленках са слязымі прасіў даравання. Ну, а вы яшчэ ад усякага раскайння далёка.

Пан, на якога ўказаў палкоўнік, прамаўчаў і, панурыўшы галаву, загарэўся чырванню... Урок быў добры. Вось і рабі пасля подласці...

— Дазвольце, не пра тое гутарка,—гаварыў далей я,—вялікая мая віна, ці не; але калі я забойца, я не хачу, каб мяне лічылі злодзеем. Я не хачу, каб пра мяне, нават апраўдаючы мяне, сказалі, што я вось тое і гэта зрабіў „пад п'янную руку“, як вы зараз сказалі.

— Калі-б у мяне быў сын, родны сын, з такой закаснеласцю, я сам-бы папрасіў гасудара саслаць яго ў Сібір.

Тут обер-паліцмейстар умішаў у гутарку нейкую бязглаздзіцу. Шкада, што не было меншага Галіцына,—вось быў-бы выпадак пакрасамоўнічаць.

Усё гэта, зразумела, скончылася нічым.

Лахцін падышоў да князя Галіцына і прасіў адкласці ад'езд.

— Мая жонка цяжарная,—сказаў ён.

— У гэтым я не вінаваты,—адказаў Галіцын.

Звер, шалёны сабака, калі кусаецца, робіць сур'ёзны выгляд, падкручвае хвост, а гэты юрадзівы вяльможа, арыстакрат, ды прытым са славаю добра галава.. не пасароміўся гэтага подлага жарту.

... Мы спыніліся яшчэ раз на чвэрць гадзіны ў зале; наперакор строгім угаворам жандарскіх і паліцэйскіх афіцэраў, моцна абняліся мы адзін з другім і развіталіся надоўга. Апрача Оболенскага, я нікога не бачыў да звароту з Вяткі.

Ад'езд быў перад намі.

У турме цягнулася яшчэ ранейшае жыццё; але з ад'ездам у глуш яно абрывалася.

Юнацкае існаванне ў нашым сяброўскім гуртку канчалася.

Ссылка працягненца, пэўна, некалькі гадоў. Дзе і як сустрэнемся мы і ці сустрэнемся?..

Шкада было ранейшага жыцця, і так крута прыходзілася яго пакідаць... не развітаўшыся. Бачыць Огарэва я не меў надзеі. Двоес з сяброў дабраўліся да мяне ў апошнія дні, але гэтага мне было мала.

Каб яшчэ раз убачыць маю юную ўцяшальніцу, паціснуць яе руку, як я паціснуў ёй на могілках... У яе асобе хацеў я развітаца з былым і сустрэцца з будучым...

Мы ўбачыліся на некалькіх хвілін 9 красавіка 1835 года напярэдадні майго выезду ў ссылку.

Доўга свяціў я гэты дзень у маёй памяці, гэта—адзін з найшчаслінейших момантаў у майм жыцці.

... Навошта-ж успаміны аб гэтым дні і аб усіх светлых днях майго былога нагадваюць так многа страшнага?.. Магілу, вянок з цёмначырвоных ружаў, двух дзяцей, якіх я трymаў за руکі, факелы, натоўп выгнаннікаў, месяц, цёплае мора пад гарою, прамову, якой я не разумеў і якая рэзала маё сэрца...

Усё мінула!

## РАЗДЕЛ XIII\*.

*Сылка.—Гараднічи.—Волга.—Перм.*

Раніцой 10 красавіка жандарскі афіцэр прывёз мяне ў дом генерал-губернатара. Там, у сакрэтным аддзяленні канцыляры, дазволена было сваякам развітаца са мною.

Зразумела, усё гэта было нязручна і шчаміла душу; шмыгаючыя шпіёны, пісары; чытанне інструкцыі жандару, які павінен быў мяне везці; немагчымасць сказаць што-небудзь без сведак,—адным словам, больш зневажаючых і сумных абставін нельга было прыдумаць.

Я ўздыхнуў, калі каляска пакацілася, нарэшце, па Владзіміраўцы.

*Per me si va nella citta dolente,  
Per me si va nel eterno dolore...<sup>1</sup>*

На станцыі недзе я напісаў гэтыя два радкі, якія аднолькава добра пасуць да праддзвер'я пекла і да сібірскага тракта.

За сем вёрст ад Масквы ёсьць шынок, які называецца „Перовым“. Там мяне абяцаўся чакаць адзін з бліzkіх прыяцеляў. Я прапанаваў жандару выпіць гарэлкі, ён згадзіўся: ад горада было далёка. Мы ўвайшлі, але прыяцеля там не было. Я марудзіў у шынку ўсімі спосабамі, жандар не хацеў больш чакаць, фурман ужо торгаў лейцы; раптам імчыцца тройка і проста да шынка; я кінуўся да дзвярэй,—двое незнаёмых гуляк-купецкіх сынкоў шумна злазілі з фурманкі. Я паглядзеў удалечыню—ніводнай рухомай кропкі, ніводнага чалавека не было відаць на дарозе да Масквы.... Прыкра было садзіцца і ехаць. Я даў дзве грыўні фурману, і мы палягцелі, як з лука страла.

Мы ехалі, не спыняючыся; жандару загадана было праезджаць не менш двухсот вёрст у суткі. Гэта было-б нішто, але толькі не ў пачатку красавіка. Дарога месцамі была пакрыта лёдам, месцамі вадой і граззю; прытым, бліжэй да Сібіры, яна рабілася усё горшай і горшай з кожнай станцыяй.

Першы дарожны анекдот быў у Пакрове.

Мы змарнавалі некалькі гадзін з-за лёду, які ішоў па рацэ, перарываючы ўсе зносіны з другім берагам. Жандар спяшаўся; раптам станцыіны наглядчык у Пакрове абвішчае, што коней няма. Жандар паказвае, што ў падарожнай сказана: „Даваць з кур'ерскіх, калі няма паштовых“. Наглядчык адказвае, што коні ўзяты пад таварыша міністра ўнутраных спраў. Як зазвычай, жандар пачаў спрачацца, шумець; наглядчык пабег даставаць абыватальскіх коней. Жандар пайшоў з ім.

Надакучыла мне чакаць іх у нічыстым пакой станцыйнага наглядчыка. Я вышаў за вароты і пачаў хадзіць перад домам. Гэта была першая пра-гулька без салдата пасля дзесяцімесячнага зняволення.

<sup>1</sup> Вступают мною в град скорбей к мученьям, вступают мною к муке вековой („Ад“ Данте, III песнь, пер. Д. Міна).

Я хадзіў з поўгадзіны, як раптам сустракаецца мне чалавек у мундзірным сурдуце без эпалетаў і з блакітным pour le mèrite<sup>1</sup> на шыі. Ён з надзвычайнай пільнасцю паглядзеў на мяне, прайшоў, зараз-жа вярнуўся і з дзёрзкім выглядам запытаўся ў мяне:

— Вас вязе жандар у Перм?

— Мяне,—адказаў я, не спыняючыся.

— Пачакайце, пачакайце, ды як-жа ён смее...

— З кім я маю гонар гаварыць?

— Я—тутэйши гараднічы,—адказаў незнамец голасам, у якім гучэла глыбокае ўсведамленне вышыні такога грамадскага становішча.—Будзьце ласкавы, я вось-вось чакаю таварыша міністра, а тут палітычны арыштант па вуліцах прагульвающца. Ды што-ж гэта за асёл жандар!

— Ці не будзеце ласкавы адресавацца да самога жандара?

— Не адресавацца, а я яго арыштую, я яму загадаю ўляпіць сто палак, а вас адпраўлю з паліцэйскім.

Я кіўнуў яму галавою, не чакаючи канца гутаркі, і шпаркімі крокамі пайшоў у станцыйны дом. Праз акно я чуў, як ён гарачыўся з жандарам, як пагражаў яму. Жандар прасіў прабачэння, але, здаецца, мала быў напалоханы. Хвіліны праз трэх яны ўвайшлі абодва; я сядзеў, павярнуўшыся да акна, і не глядзеў на іх.

З пытанняў гараднічага жандару я зараз-жа ўбачыў, што яму не дае спакою жаданне даведацца, за якую справу, чаму і як я сасланы. Я ўпартая майчай. Гараднічы пачаў безасабовую прамову паміж мною і жандарам.

— Нашага становішча ніхто не хоча зразумець. Што мне весела, ці што, лаяцца з салдатам або рабіць непрыемнасці чалавеку, якога я зроду не бачыў? Адказнасць! Гараднічы—гаспадар горада. Што-б ні здарылася, адказвай; казначэйства аўкрадуць—вінават; царква згарэла—вінават; п'яных многа на вуліцы—вінават; віна мала п'юць—таксама вінават (апошняя заўвага яму вельмі спадабалася, і ён гаварыў далей больш вясёлым тонам); добра, што вы мяне сустрэлі,—ну, а калі-б сустрэлі міністра, ды таксама-б гэтак міма, а той запытаўся-б: «Як, палітычны арыштант гуляе?!—гараднічага пад суд...»

Мне, нарэшце, абырдла яго красамоўнасць, і я, звяртаючыся да яго, сказаў:

— Рабіце ўсё, што вы абавязаны па службе, але я вас прашу пазбавіць мяне ад навучанняў. З ваших слоў бачу я, што вы чакалі, каб я вам пакланіўся. Я не маю прывычкі кланяцца незнамым.

Гараднічы сканфузіўся.

У нас усё так, казаў бывала А. А.: хто першы дасць адпор, начне кричаць, той і возьмем верх. Калі, гаворачы з начальнікам, вы яму дазволіце ўзняць голас,—вы пррапалі: пачуўши свой крык, ён зробіцца дзікім зверам. Калі-ж пры першым грубым слове вы закрычалі, ён абавязкова спалохаецца і ўступіць, думаючи, што вы з харектарам і што такіх людзей не трэба надта дражніць.

Гараднічы паслаў жандара запытацца пра коней і, звяртаючыся да мяне, заўважыў падобна да прабачэння:

— Я гэта больш для салдата і зрабіў; вы не ведаецце, што такое наш салдат,—ніякай палёгкі няможна дапускаць; але, паверце, я ўмеею адрозніваць людзей... Дазвольце вас запытацца, які няшчасны выпадак?..

— Па сканчэнні справы нам забаранілі расказваць.

— У такім выпадку... зразумела... я не смею...—і ў позірку гараднічага выявілася мука незадаволенай цікавасці. Ён памаўчаў.

<sup>1</sup> „За заслугу“ [прускі орден].

— У мяне быў далёкі сваяк, ён сядзеў з год у Петрапаўлаўскай крэпасці; ведаецце, таксама зносіны... Дазвольце запытатца, у мяне гэта на души, вы, здаецца, усё яшчэ сярдуце? Я чалавек ваенны, строгі, прызвычайўся; як было семнаццаць год, паступіў у полк, у мяне нораў гарачы, але праз мінуту ўсё прайшло. Я вашага жандара не буду чапаць, чорт з ім зусім...

Жандар увайшоў з дакладам, што раней гадзіны коней нельга прыгнаць з выгану.

Гараднічы абвясціў яму, што ён даруе яго па майму хадайніцтву, потым, звяртаючыся да мяне, дадаў:

— І вы ўжо не адмоўце мне ў просьбe і, у доказ таго, што не сярдуце,— я жыву за два дамы адсюль,— дазвольце вас прасіць паснедаць, чым бог паслаў.

Гэта было так смешна пасля нашай сустречы, што я пайшоў да гараднічага і ей яго балык і яго ікру, і піў яго гарэлку і мадэру.

Ён так расчуліўся, што расказаў мне пра ўсе свае сямейныя справы, нават пра сямігадовую хваробу жонкі. Пасля снедання ён з гордым задавальненнем узяў з вазы, што стаяла на стале, пісмо і даў мне прачытаць „верш“ яго сына, ушанаваны публічным чытаннем на экзамене ў кадэцкім корпусе. Аказаўшы мне гэтым бяспрэчнае давер'е, ён спрытна перайшоў да пытання, ускосна пастаўленага, аб маёй справе. На гэты раз я часткова задаволіў гараднічага.

Гараднічы гэты нагадваў мне таго сакратара павятовага суда, пра якога расказваў наш Шчэпкін. Дзевяць іспраўнікаў перамянілася, а сакратар астаўся нязменна і кіраваў па ранейшаму паветам.

— Як гэта вы ладзіце з усімі?— запытаяўся Шчэпкін.

— Нічога-с, дзякаваць богу абыходзімся сяк-так. Іншы, праўда, спачатку такі сярдзіты, б'е пярэднімі і заднімі нагамі, крычыць, лаецца; і ў адстаўку, кажа, выганю і ў губернню, кажа, адпішу... Ну, ведаецце, наша справа падначаленая, змаўчыш і думаеш: пачакай, надарвешся яшчэ! гэта што,— яшчэ першя запрэжка. І, сапрауды, глядзіш,— вельмі потым у *яздзе добры*.

... Калі мы пад'ехалі да Казані, Волга была ва ўсёй величыні веснавога разводдзя; цэлую станцыю ад Услона да Казані трэба было плыць на дашчаніку: рака разлівалася вёрст на пятнаццаць або больш. Дзень быў непагодлівы. Перавоз стаў, мноства падвод і ўсякіх фурманак чакалі на беразе.

Жандар пайшоў да наглядчыка і патрабаваў дашчаніка. Наглядчык даваў яго неахвотна, казаў, што, усё-ж такі, лепш пачакаць, што ўсё можа стацца. Жандар спяшаўся, таму што быў п'яны, таму што хацеў паказаць сваю ўладу.

Паставілі маю каліську на невялікім дашчаніку, і мы паплылі. Непагода, здавалася, спіхла; татарын праз поўгадзіны падняў парус, як рантам спіхшая бура зноў узніялася. Нас панесла з такой сілай, што, нагнаўшы нейкое бервяно, мы так у яго стукнуліся, што стары паром праламіўся, і вада разлілася па палубе. Становішча было непрыемнае; аднак, татарын здолеў накіраваць дашчанік на мель.

Купецкая барка прайшла непадалёку; мы ёй крычалі, прасілі прыслаць лодку; бурлакі чулі і праплылі, не зрабіўшы нічога.

Селянін пад'ехаў на невялікім чаўне з жонкай, запытаяўся ў нас, што здарылася, і, сказаўшы:

— Ну, што-ж? Ну, заткнуць дзіру, ды з богам далей! Што тут кіснуць? Ты вось дзеля таго, што татарын, дык нічога і не ўмееш зрабіць,— узышоў на дашчанік.

Татарын, сапраўды, быў вельмі ўстрывожаны. Па-першае, калі вада заліла заснуўшага жандара, той ускочыў і зараз-жа пачаў біць татарына. Па-другое, дашчанік быў казённы, і татарын паўтараў:

— Ну, вось патоне, што мне будзе! што мне будзе!

Я яго суцяшаў, кажучы, што і ён тады з дашчанікам патоне.

— Добра, бачка, калі патану, а калі не?—адказаў ён.

Мужык і работнік заткнулі дзіру ўсім, што пад руку папалася; мужык пастукаў сякераў, прыбыў нейкую дошчачку; потым, па пояс у вадзе, памог другім сцягнуць дашчанік з мелі, і мы скора ўплылі ў русло Волгі. Рака несла шалёна. Вецер і даждж са снегам секлі твар, холад прабіраў да касцей, але неўзабаве пачаў вырысоўвацца з-за туману і патокаў вады помнік Іаана Грознага. Здавалася, небяспека мінула, як раптам татарын сплоханым голасам закрычаў: „Цячэ, цячэ!”, і, сапраўды, вада з сілай улівалася ў заткнутую дзіру. Мы былі на самай сярэдзіне ракі, дашчанік рухаўся цішэй і цішэй, можна было прадбачыць, калі ён зусім пагрузне. Татарын зняў шапку і маліўся. Мой камердынер, збятэжаны, плакаў і казаў:

— Бывай, мая матуля, не ўбачуся я з табою больш.

Жандар лаяўся і абяцаў на беразе ўсіх збіць.

Спачатку і мне было жудасна; апрача таго вецер з дажджом дадаваў нейкага бязлалдзя мітусні. Але думка, што гэта недарэчна, каб я мог загінуць, *нічога не зрабіўши*, гэтае юнацкае *quid timeas? Caesarem vehis!*<sup>1</sup> узяло верх, і я спакойна чакаў канца, упэўнены, што не загіну паміж Услонам і Казанню. Жыццё пасля адвучае ад гордай веры, карае за яе; таму вось юнацтва пранікнута адвагай і поўна герайзма, а з гадамі чалавек робіцца асцярожным і рэдка захапляеца.

... Праз чвэрць гадзіны мы былі на беразе каля сцен казанскага крэмля, скалеўшыя і вымачаныя. Я ўвайшоў у першы шынок, выпіў шклянку пеністага віна, закусіў печаным яйкам і пайшоў на паштамт.

У вёсках і маленьких гарадках у станцыйных наглядчыкаў ёсьць пакой для падарожных. У вялікіх гарадах усе спыняюцца ў гасцініцах, і ў наглядчыкаў ніяма нічога для падарожнікаў. Мяне прывялі ў паштовую канцылярию. Станцыйны наглядчык паказаў мне свой пакой; у ім былі дзесяці і жанчыны, хворы лзед не сходзіў з пасцелі,—мене абсолютна не было кутка, каб пераапрануцца. Я напісаў пісмо да жандарскага генерала і прасіў яго даць пакой дзе-небудзь, для таго каб абагрэцца і высушыць адзенне.

Праз гадзіну жандар вярнуўся і сказаў, што граф Апраксін загадаў даць пакой. Пачакаў я гадзіны дзве, ніхто не прыходзіў, і я зноў адправіў жандара. Ён прышоў з адказам, што палкоўнік Поль, якому генерал загадаў даць мне кватэру, у дваранскім клубе гуляе ў карты і што кватэры да заўтра знайсці нельга.

Гэта было варварства, і я напісаў другое пісмо да графа Апраксіна, просьчы зараз-жа адправіць мяне, кажучы, што я на наступнай станцыі магу знайсці прытулак. Граф у гэты час ужо спачываў, і пісмо асталаўся да раніцы. Больш нічога нельга было зрабіць; я зняў мокрае адзенне і лёг на стале паштовай канторы, закручіўшыся ў шынель „старэйшага“; замест падушкі, я ўзяў тоўстую кнігу і паклаў на яе крыху бялізны.

Раніцою я паслаў прынесці сабе снедання. Чыноўнікі ўжо збіраліся. Экзекутар зрабіў мне заўвагу, што, па сутнасці, снедаць у прысутнім месцы нядобра, што яму асабіста гэта ўсёроўна, але што паштмейстару гэта можа не спадабацца.

Я, жартуючы, казаў яму, што выгнаць можна толькі таго, хто мае права выйсці, а хто не мае яго, таму мімаволі прыходзіцца есці і піць там, дзе ён затрыманы...

<sup>1</sup> Чаго ты байшся? Ты вязей цэзара!

На другі дзень граф Апраксін дазволіў мне асташца да трох дэён у Казані і спыніцца ў гасцініцы.

Тры дні гэтыя я вандраваў з жандарам па горадзе. Татаркі з пакрытымі тварамі, скуластыя мужы іх, прававерныя мечэці побач з праваслаўнымі цэрквамі,—усё гэта нагадвае Азію і Усход. У Владзіміры, Ніжнім падзраецца блізасць да Масквы, тут—далеч ад яе.

... У Пермі мяне прывезлі праста да губернатара. У яго быў вялікі з'езд: у гэты дзень вянчалі яго дачку знейкім афіцэрам. Ён патрабаваў, каб я ўвайшоў, і я павінен быў прадставіцца ўсяму пермскому грамадству ў забруджаным дарожным архалуку, у гразі і пыле. Губернатар, пагаварыўшы пра ўсякія дробязі, забараніў мне знаёміцца з сасланымі палякамі і загадаў на гэтых днях прыйсці да яго, кажучы, што ён тады падшукае мне занятак у канцыляры.

Губернатар гэты быў з маларасіян, сасланых не прыгнятаў і наогул быў чалавек ціхамірны. Ён неяк цішком паляпшаў сваё становішча; як крот, недзе пад зямлёю, неўзаметку ён прыбаўляў зерне да зерня і адклоў такі крыху на чорны дзень.

Для нейкага незразумелага кантролю і парадку, ён загадваў усім сасланым на жыццё ў Перм з'яўляцца да сябе ў дзесяць гадзін раніцы па суботах. Ён выходзіў з люлькай і са спісам, правяраў, ці ўсе ў наяўнасці, а калі каго не было, пасылаў квартальнага даведвацца аб прычыне, нічога амаль ні з кім не гаварыў і адпускаў. Такім чынам я ў яго зале перазнаёміўся з усімі палякамі, супроць знаёмства з якімі ён папярэджаў мяне.

На другі дзень пасля майго прыезду паехаў жандар, і я ўпершыню пасля арышту апынуўся на волі.

На волі... у маленькім горадзе на сібірской границы, без усякай спрактыкаванасці, нічога не ведаючы пра тое асяроддзе, у якім мне трэба было жыць.

З дзіцячага пакоя я перайшоў у аудыторыю, з аудыторыі—у сяброўскі гуртак,—тэорыі, мары, свае людзі, ніякіх дзелавых адносін. Потым турма, каб даць ѿсяму асесціся. Практычная датычнасць жыцця пачыналася тут, каля Уральскага хрыбта.

Яно зараз-жа паказала сябе. На другі дзень пасля прыезду я пайшоў з вартауніком губернатарскай канцыляры шукаць кватэру; ён мяне прывёў у вялікі аднапавярховы дом. Колькі я яму ні тлумачыў, што я шукаю дом вельмі маленькі і, яшчэ лепш, частку дома, ён упартая патрабаваў, каб я ўвайшоў.

Гаспадыня пасадзіла мяне на канапу; даведаўшыся, што я з Масквы, запыталася, ці бачыў я ў Маскве п. Кабрыта. Я ёй сказаў, што ніколі і прозвішча падобнага не чую.

— Што ты гэта,—сказала бабуля,—Кабрыт-та?—і яна назвала яго па імі і па бацьку. Змілуйся, бацюхна, ён у нас віст-та губернатаром.

— Ды я дзевяць месяцаў у турме сядзеў, можа, таму і не чую,—сказаў я, усміхаючыся.

- *Бадай*, што і так. Ды ты, бацюхна, домік наймаеш?
- Вялікі, надта вялікі, я служывamu ўжо казаў.
- Лішнє дабро за плячыма не вісіць.
- Яно так, але за лішнє дабро вы папросіце і грошай больш.
- Ах, бацюхна мой, ды хто-ж гэта табе пра маю цану гаварыў? Я і не гаварыла яшчэ.

— Ды я разумею, што нельга танна ўзяць за такі дом.

— А ты колькі-ж даеш?

Каб адчапіцца ад яе, я сказаў, што больш як трыста пяцьдзесят рублёў асігнацыямі не дам.

— Ну, і за гэта дзякую; распарадзіся, галубок мой, чамаданчыкі перанесці ды выпі тэнерыфу чаракчу.

Цана яе мне здалася страшэнна таний, я наняў дом, і калі зусім сабраўся ісці, яна мяне спыніла:

— Забылася ў цябе запытца: а што кароўку сваю будзеш тримаць?

— Не, што вы,—адказаў я, да знявагі здзіўлены яе пытаннем.

— Ну, дык я буду табе смятанкі прыносіць.

Я пайшоў дадому, думаючы з жахам, дзе я і што я, што мяне западзорылі ў намеры тримаць сваю кароўку\*.

Але я яшчэ не паспей агледзеца, як губернатар мне авбясціў, што я пераведзен у Вятку, таму што другі сасланы, назначаны ў Вятку, прасіў яго перавесці ў Перм, дзе ў яго былі сваякі. Губернатар хацеў, каб я ехаў на другі-ж дзень. Гэта было немагчыма: думаючы астатаца на некаторы час у Пермі, я накупіў усяго ўсякага, трэба было прадаць хоць за поўцаны. Пасля розных уніклівых адказаў, губернатар дазволіў мне астатаца на двое сутак, узяўшы слова, што я не буду шукаць выпадку ўбачыцца з другім сасланым.

Я збіраўся на другі дзень прадаць каня і ўсякую дрэнь, як раптам з'явіўся паліцмейстар з загадам выехаць на працыагу дваццаці чатырох гадзін. Я растлумачыў яму, што губернатар даў мне адтэрміноўку. Паліцмейстар паказаў паперу, у якой, сапраўды, было яму прадпісаны выпрадаваці мяне ў дваццаць чатыры гадзіны. Папера была падпісаны ў самы той дзень, значыцца, пасля гутаркі са мною.

— А,—сказаў паліцмейстар,—разумею, разумею: гэта наш герой хоча пакінуць справу на маёй адказнасці.

— Паедзэм яго выкryваць.

— Паедзэм!

Губернатар сказаў, што ён забыўся пра дазвол, дадзены мне. Паліцмейстар хітра запытаўся, ці не загадае ён перапісаць паперу.

— Ці варта турбавацца,—дадаў прастадушна губернатар.

— Спайлалі!—сказаў мне паліцмейстар, паціраючы ад задавальнення рукі...—чарнільная душа!

Пермскі паліцмейстар належала да асаблівага тыпу ваенна-грамадзянскіх чыноўнікаў. Гэта—людзі, якім пашанцавала ў ваеннай службе як-небудзь наткнуцца на штык або трапіць пад кулю, за гэта ім даюцца пераважна месцы гарднічых, экзекутораў.

У палку яны прызвычайні да некаторых замашак шчырасці, зацвярдзілі розныя сентэнцыі аб недатыкальнасці гонару, аб благародстве, кплівія на смешкі з пісараў. Малодшыя з іх чыталі Марлінскага і Загоскіна, ведаючы напамяць пачатак „Каўказскага нявольніка“, „Вайнароўскага“ і часта паўтараючы зацверджаныя вершы. Напрыклад, іншыя кажуць кожны раз, застаючы чалавека курачым:

Янтарь в устах его дымился<sup>2</sup>.

Усе яны без выключэння глыбока і голасна ўсведамляюць, што іх становішча куды ніжэй за іхнюю годнасць; што адна беднасць можа іх тримаць у гэтых „чарнільных свецце“; што калі-б не беднасць і не раны, то яны кіравалі-б карпусамі арміі або былі-б генерал-ад'ютантамі. Кожны далучае дзівосны прыклад якога-небудзь з ранейшых таварышоў і гаворыць:

— Вось-жа—Крэйц або Рыдыгер—у адным загадзе ў карнеты залічаны былі. Жылі на адной кватэры,—Петруха, Алёша... ну, я, бачыце, не немец ды і падтриманія не было нікага, —вось і сядзі будачнікам.

Вы думаецце, лёгка благоднаму чалавеку з нашымі паняццямі быць на паліцэйскай пасадзе?

Жонкі іх яшчэ больш гаруюць і, сашчаміўши сэрца, возяць у ламбард кожны год гроши класці, выпраўляючыся ў Маскву пад выглядам таго, што маці або цётка хворая і хоча апошні раз бачыць.

І так яны жывуць сабе гадоў пятнаццаць. Муж, наракаючи на лёс, лупчуце паліцэйскіх, б'е мяшчан, подлічае перад губернатарам, пакрывае злодзеяў, крадзе дакументы і паўтарае верши з „Бахчысарайскага фантана“. Жонка, наракаючи на лёс і на правінцыяльнае жыццё, бярэ ўсё на свеце, грабіць прасіцеляў, крамы і любіць месячныя ночы, якія называе „луннымі“.

Я таму спыніўся на гэтай харктыстыцы, што спачатку быў падмануты гэтымі панамі і сапраўды лічыў іх крыху лепшымі за других, што зусім не так\*...

Я вывез з Пермі адзін асабісты ўспамін, вельмі дарагі для мяне.

На адной з губернатарскіх праверак ссыльных мяне запрасіў да сябе адзін ксёндз. Я застаў у яго некалькі палякаў. Адзін з іх сядзеў моўчкі, у задуменні курачы маленъскую люльку; туга, туга невымоўная праглядала ў кожнай рысе твара. Ён быў сутулы, нават крывабокі, твар яго належаў да таго няправільнага польска-літоўскага тыпу, які здзіўляе спачатку і прываблівае потым; такія рысы былі ў найвялікшага з палякаў—у Фадзея Касцюшкі. Адзенне Цэхановіча сведчыла аб страшэннай беднасці.

Праз некалькі дзён я гуляў па бязлюднаму бульвару, якім канчаецца з аднаго боку Перм; гэта было ў другую палову мая; маладое лісце развіналася, бярозы цвілі (памятаецца, уся алея была бярозавая),—і ані нікога. Правінцыялы нашы не любіць *платанічных* гулянняў. Доўга гуляючы, я ўбачыў, нарэшце, з другога боку бульвара, гэта значыць на полі, нейкага чалавека, які гербaryзаваў або праста рваў аднастайныя і бедныя кветкі таго краю. Калі ён падняў галаву, я пазнаў Цэхановіча і падышоў да яго.

Пазней я многа бачыў мучанікаў польскай справы; Чэцы-Мінеі польскай барацьбы надзвычай багатыя,—Цэхановіч быў першы. Калі ён мне расказаў, як іх праследавалі заплечныя майстры ў генерал-ад'ютантскіх мундзірах, гэтыя кулакі, якімі біўся раз'юшаны дэспат Зімняга палаца,—мізэрнымі здаліся мне тады нашы нягоды, наша турма і наша следства.

У Вільні быў у гэты час начальнікам, з боку *пераможнага непрыяцеля*, гэтыя славуты рэнегат Мураўёў, які абяссмерціў сабе памяць гісторычным выслоўем, што „ён належыць не да тых Мураўёўых, якіх вешаюць, а да тых, якія вешаюць“. Для вузкага, помстлівага погляду Нікалая людзі з раздражненай уладалюбнасцю і грубай бязлітаснасцю былі найбольш прыгоднымі, прынэмсі, найбольш сімпатычнымі\*.

Генералы, якія сядзелі ў засценку і мучылі эмісараў, іх знаёмых, знаёмых іх знаёмых, абыходзіліся з арыштантамі, як мярзаўцы, пазбаўленыя ўсякага выхавання, усякага пачуцця далікатнасці і прытым вельмі добра ведаўшыя, што ўсе іх дзеянні прыкрыты салдацкім шынелем Нікалая, аблітым і польскай крывёю мучанікаў і слязьмі польскіх маярэй... Яшчэ гэтыя *пакутны тыдзень* цэлага народу чакае свайго Лукі або Матвея... Але вялікай яны ведаюць: адзін кат за другім будзе выведзены да ганебнага слупа гісторыі і пакіне там сваё імя. Гэта будзе партрэтная галерэя Нікалаеўскага часу ў *pendant* галерэі палкаводцаў 1812 года.

Мураўёў гаварыў арыштантам „ты“ і лаяўся бруднымі словамі. Аднаго разу ён так раз'юшыўся, што падышоў да Цэхановіча і хацеў яго ўзяць за грудзі, а, можа, і ўдарыць,—сустрэў позірк скаванага арыштанта, сканфузіўся і гаварыў далей іншым тонам.

Я здагадваўся, які павінен быў быць гэты позірк: калі Цэхановіч расказваў мне гады праз тры пасля падзеі гэтую гісторыю, вочы яго гарэлі, і жылы налісія ў яго на ілбу і на перакрыўленай шыі яго.

— Што-ж бы вы зрабілі ў ланцугах?

— Я разарваў-бы яго зубамі, я сваім чэрапам і ланцугамі зблі-бы яго,—сказаў ён дрыжучы.

Цэхановіч спачатку быў сасланы ў Верхатур'е, адзін з самых далёкіх гарадоў Пермскай губерні, загублены сярод Уральскіх гор, завеяны снегам і такі далёкі ад усякіх дарог, што зімой амаль ніякіх зносін. Зразумела, што жыць у Верхатур'і горш, чым у Омску або Краснаярску. Зусім адзінокі, Цэхановіч займаўся там прыродазнаўчымі навукамі, збіраў бедную флору Уральскіх гор, нарэшце, атрымаў дазвол перабраца ў Перм; і гэта ўжо для яго было палепшаннем: зноў пачуў ён гукі сваёй мовы, сустрэўся з таварышамі па няшчасцю. Жонка яго, якая асталася ў Літве, пісала яму, што яна пойдзе да яго *пехатою з Віленской губерні...* Ен чакаў яе.

Калі мяне перавялі гэтак нечакана ў Вятку, я пайшоў развітаца з Цэхановічам. Невялікі пакой, у якім ён жыў, быў амаль зусім пусты; невялікі стары чамаданчик стаяў каля бедной пасцелі; драўляны стол і адзін стул вось і ўся мэбля,—на мяне павеяла маёй круціцкай келляй.

Вестка аб маім ад'ездзе засмуціла яго, але ён так прызывицаўся да страт, што праз хвіліну, амаль светла ўсміхнуўшыся, сказаў мне:

— Вось за тое я і люблю прыроду, яе ніяк не адбярэш, дзе-б чалавек ні быў.

Мне хацелася-б пакінуць яму што-небудзь на памяць. Я зняў невялікую запанку з сарочкі і прасіў яго ўзяць яе.

— Да маёй сарочкі яна не пасуе,—сказаў ён мне,—але запанку вашу я захаваю да канца жыцця і надзену яе на сваё пахаванне.

Потым ён задумайся, і раптам шпарка пачаў капацца ў чамадане. Даставі невялікі мяшечак, вынуў з яго жалезны ланцужок, адмыслова зроблены, адарваў ад яго некалькі звенняў, падаў мне са словамі:

— Ланцужок гэты мне вельмі дарагі, з ім звязаны найсвятлейшыя ўспаміны іншага часу; усяго я вам не дам, а вазьміце гэтыя кольцы. Не думаў, што я, выгнанік з Літвы, падарую іх рускаму выгнаніку.

Я абыяў яго і развітаўся.

— Калі вы едзеце?—запытаўся ён.

— Заўтра раніцою, але я вас не клічу; у мяне ўжо на кватэры чакае бяззменна жандар.

— Ну, дык найлепшай дарогі вам, будзьце шчаслівейшымі за мяне.

На другі дзень з дзевяці гадзін раніцы паліцмейстар быў ужо ў маёй кватэры і падгандай ў мяне. Пермскі жандар, куды больш ручны, чым круціцкі, не тоячы радасці, якую яму прыносіла надзея, што ён будзе 350 вёрст п'яны, працаўваў каля каляскі. Усё было гатова; я ненарокам зірнуў на вуліцу,—ідзе міма Цэхановіч. Я кінуўся да акна.

— Ну, слава богу,—сказаў ён:—я вось чацверты раз праходжу, каб развітаца з вами хоць здалёку, але вы ўсё не бачылі.

Вачыма, поўнымі слёз, падзякаваў я яго. Гэтая пяшчотная, жаночая ўвага глыбока расчуліла мяне; без гэтай сустрэчы мне не было-б чаго і пашкадаваць у Пермі!\*

... На другі дзень пасля ад'езду з Пермі, як толькі развіднела, паліўся дождж, вялікі, безупынны, як бывае ў лясістых мясцінах, і ліў увесь дзень; а другі гадзіні мы прыехалі ва ўбогую вяцкую вёску. Станцыя няга дома не было; валякі (непісьменныя) выконвалі службу наглядчыкаў, разгорталі падарожную, глядзелі, ці дзве пячаткі ці адна, кричалі „айды, айда!“ і запрагалі коней, зразумела, удвая хутчэй, чым-бы гэта

рабілася пры наглядчыку. Мне хацелася абсушыца, абагрэцца, з'есці што-небудзь. Пермскі жандар згадзіўся на маю прапанову гадзінкі дзве адпачыць. Аб гэтым мы дагаварыліся, калі пад'яджалі да вёскі. Калі-ж я ўвайшоў у хату, душную, чорную, і даведаўся, што абсалютна нічога дастаць нельга, што нават і карчмы няма вёрст пяць, я было раскаяўся і хацеў патрабаваць коней.

Пакуль я думаў, ехаць ці не ехаць, увайшоў салдат і адрапартаваў мне, што этапны афіцэр прыслалі кілікаць мяне на шклянку чаю.

— З вялікай прыемнасцю. Дзе твой афіцэр?

— Побач, у хаце, ваша благароддзе! — і салдат зрабіў вядомае па налева кру-ом.

Я пайшоў следам за ім.

Невялікі ростам афіцэр, пажылых гадоў, з тварам, які адлюстроўваў шмат перанесеных турбот, усякіх нястач, страху перад начальствам, сустрэў мяне з усёй гасціннасцю змучанага нудою чалавека. Гэта быў адзін з тых не вельмі разумных, дабрадушных служак, які цягнуў гадоў дваццаць пяць сваю лямку і зацигнуўся, без разважанняў, без павышэнняў, падобна да таго, як служаць старыя коні, думаючы, мабыць, што так і трэба — на досвітку надзея хамут і што-небудзь цягнуць.

— Каго і куды вы вядзеце?

— І не пытайце, аж сэрца надрываеца; ну, але-ж пра гэта ведаюць вышэйшыя, наша справа — выконваць загады, не мы ў адказе; а па-чала-вечаму, непрыгожа.

— Ды ў чым справа?

— Бачыце, набралі араву праклятых жыдзянят з восьмі-дзесяці гадо-вага ўзросту. У флот, ці што, набіраюць, — не ведаю. Спачатку іх было загадалі гнаць у Перм, але вышла перамена — гонім у Казань. Я іх прыняў вёрст за сто. Афіцэр, што здаваў, казаў: бяда ды годзе, трэць асталася дарогаю (і афіцэр паказаў пальцам у зямлю). Палова не дойдзе да месца, — дадаў ён.

— Павальныя хваробы, ці што? — запытаўся я, абураны да апошняй меры.

— Не, не то, каб павальныя, а так, мруць, як мухі. Жыдзянё, ведаецце, гэтаке змарнелае, кволае, як кошка абадраная, не прывыкла гадзін дзесяць мясіць гразь ды есці сухары... Знаў-жа — чужыя людзі, ні бацькі ні маткі, ні балаўства; ну, пакашляе, пакашляе — ды і ў Магіле<sup>1</sup>. І скажыце, калі ласка, што гэта ім далося, што можна з такімі дзіцяняткамі рабіць?

Я маўчаяў.

— Вы калі выступаеце?

— Ды пара-б даўно, дождж быў ужо надта вялікі... Гэй ты, служба, загадай драбнатау сабрацы!

Прыявлі малютак і пастроілі ў правільны фронт. Гэта была адна з самых жудасных карцін, якія бачыў я — бедныя, бедныя дзецы Хлопчыкі дванаццаці, трынаццаці гадоў яшчэ сяк-так трымаліся, але малюткі восьмі, дзесяці гадоў... Ні адна чорная кісць не выкліча такой жудасці на палатно.

Бледныя, знясленія, са спалоханым выглядам, стаялі яны ў нязграбных тоўстых салдацкіх шынелях са стаячымі каўнярамі, пазіраючы нейкім бездапаможным, жалобным поглядам на гарнізонных салдат, якія груба раўнялі іх; белыя губы, сінія кругі пад вачымі паказвалі ліхаманку або азноў. І гэтыя хворыя дзецы без догляду, без ласкі, пад ветрам, які беспешашкодна дзъмле з Ледавітага мора, ішлі ў магілу.

І прытым заўважце, што іх вёў дабрак-афіцэр, якому безумоўна было шкада дзяцей. Ну, а калі-б папаўся ваенна-палітычны эканомі?

<sup>1</sup> У магілу.

Я ўзяў афіцэра за руку і, сказаўшы: „паберажыце іх“, кінуўся ў каляску; мне хацелася рыдаць, я адчуваў, што не ўтрымаюся...

Якія страшэнныя злачынствы бяспледна пахаваны ў архівах зладзе-скага, разбэшчанага царстваўания Нікалая! Мы да іх прызычаіліся, яны рабіліся штодзённа, рабіліся быццам так і трэба было, нікім не зауважаныя, згубленыя за страшнай далеччу, бязгучна замораныя ў нямых канцы-лярскіх вірах або затрыманыя паліцэйскай цэнзурай \*.

Хіба мы не бачылі сваімі вачамі сем'яў галодных пскоўскіх мужыкоў, якіх гвалтоўна перасялялі ў Тобольскую губерню і якія вандравалі без корму і начлегаў па Тверской плошчы ў Москву да таго часу, пакуль князь Д. В. Галіцын не загадаў за свае гроши даць ім прытулак?

## РАЗДЕЛ XIV\*

*Вяцка.—Канцылярыя і становая яго прэвасхадзіцельства.—  
К. Я. Тюфяеў.*

Вяцкі губернатар не прыняў мяне, а перадаў, каб я з'явіўся да яго на другі дзень а дзесятай гадзіне.

У зале раніцою я застаў іспраўніка, паліцмейстара і двух чыноўнікаў; усе стаялі, гаварылі шэптам і з неспакоем пазіралі на дзвёры. Дзвёры расчыніліся, і ўвайшоў невялікага росту плячысты стары, з галавой, пасаджанай на плечы, як у бульдога; вялікія сківіцы яшчэ больш прыпадбянялі яго да сабакі, да таго-ж яны неяк па-зверску ўсміхаліся; стары і разам з тым прыапічны выраз твара, невялікія, быстрыя шэрранкія вочкі і рэдкія прамыя валасы стваралі надзвычай агіднае ўражанне.

Ён спачатку добра намыліў галаву іспраўніку за дарогу, па якой учора ехаў. Іспраўнік стаяў з крыху апушчанай, у знак згоды і пакорлівасці, галавою і да ўсяго дадаваў, як гэта даўней рабілі слугі:

— Слухаю, ваша прэвасхадзіцельства.

Пасля іспраўніка ён звярнуўся да мяне, дзёрзка паглядзеў на мяне і запытаўся:

— Вы, значыцца, скончылі курс у Маскоўскім універсітэце?

— Я кандыдат.

— Потым служылі?

— У крэмлёўскай экспедыцыі.

— Ха, ха, ха! Добрая служба! Вам, зразумела, пры такай службе быў час баліваць і песні співаць. Аленіцын!—закрычаў ён.

Увайшоў малады залатушны чалавек.

— Паслухай, браток, вось кандыдат Маскоўскага універсітэта; ён, маўшы, усё ведае, апрача службы; яго вялікасці ўгодна, каб ён ёй у нас павучыўся. Займі яго ў сябе ў канцылярыі і дакладрай мне асоба. Заўтра вы з'явіцесь ў канцылярию а дзесятай раніцою, а цяпер можаце ісці. Але пачакайце, я забываўся запытацца, як вы пішаце?

Я адразу не зразумеў.

— Ну, значыцца, почырк?

— У мяне нічога няма з сабой.

— Дай паперы і пяро,—і Аленіцын падаў мне пяро.

— Што-ж я буду пісаць?

— Што сабе хочаце,—заўважыў сакратар,—напішыце: *А па даведцы выявілася.*

— Ну, да гасудара перапісваць вы не будзене,—заўважыў, іранічна ўсміхаючыся, губернатар.

Я яшчэ ў Пермі многа чуў пра Тюфяева, але ён далёка перавысіў усе мае чаканні.

Што і чаго не вытварае рускае жыццё!

Тюфяеў нарадзіўся ў Табольску. Бацька яго ледзь не быў сасланы і належаў да зусім бедных мяшчан. Гадоў з трынаццаці малады Тюфяеў

прыстаў да ватагі вандроўных камедыянтаў, якія сланяюцца з кірмашу на кірмаш, ходзяць па канапе, куляюцца калясом і інш. Ён з імі дайшоў ад Табольска да польскіх губерняў, пацяшаючы праваслаўны народ. Там яго, не ведаю чаму, арыштавалі і, таму што ён быў без пашпарту, яго, як брэдзягу, выправілі пехатою пры партыі арыштантаў у Табольск. Яго маці заўдавела і жыла ў вялікай беднасці; сын клаў сам печку, калі яна развалілася; трэба было падшукаць якое-небудзь рамяство; хлопчык быў здатны да граматы, і ён пачаў наймацца пісцом у магістраце. Спрытыны ад прыроды і напрактикаваўшы свае здольнасці рознабаковым выхаваннем у табары акрабатаў і ў перасыльных арыштанцкіх партыях, з якімі прыйшоў з аднаго канца Расіі да другога, ён зрабіўся ўдалым дзеяльцом.

У пачатку царствавання Александра ў Табольск прыезджаў нейкі рэвізор. Яму патрэбны былі спраўныя пісары, нехта рэкамендаваў яму Тюфяева. Рэвізор так быў здаволены ім, што прапанаваў яму ехаць у Пецербург. Тады Тюфяеў, у якога, паводле яго ўласных слоў, самалюбнасць не ішла далей месца сакратара ў павятовым судзе, інакш асаніў сябе і з жалезнай волій пачаў рабіць кар'еру.

І зрабіў яе. Праз дзесяць год мы яго ўжо бачым настомным сакратаром Канкрына, калі той быў генерал-інтэндантом. Яшчэ праз год, ён ужо загадвае адной экспедыцыяй у канцыляры Аракчэева, якая загадвала ўсёй Расіі; ён з графам быў у Парыжы ў часе яго акупациі саюзнымі войскамі.

Тюфяеў увесел час прасядзеў безвыходна ў паходнай канцыляры і *à la lettre*<sup>1</sup> не бачыў ніводнай вуліцы ў Парыжы. Дзень і ноц сядзеў ён, складаючы і перапісваючы паперы, з дастойным таварышам сваім Клейнміхелем.

Канцыляры Аракчэева была падобнай да тых медных капальняў, куды работнікаў пасылаюць толькі на некалькі месяцаў, таму што калі пакінуць надалей, то яны паміраюць. Стаміўся, нарэшце, і Тюфяеў на гэтай фабрыцы загадаў і ўказаў, распараджэнняў і ўстанаўленняў і пачаў праціца на больш спакойнае месца. Аракчэеў не мог не палюбіць такога чалавека, як Тюфяеў: без лішніх прэтэнзій, без староніх захаплений, без сваіх думак, чалавека фармальна сумленнага, ганарлівага, які беспіяречнае паслушэнства лічыў першай добрадзейнасцю людской. Аракчэеў узнагародзіў Тюфяева месцам віцэ-губернатара. Праз некалькі год ён яму даў пермскае ваяводства. Губерня, па якой Тюфяеў раз прыйшоў па вяроўцы і раз на вяроўцы, ляжала ля яго ног\*.

Улада губернатара, наогул, расце ў простых адносінах да адлегласці ад Пецербурга, але яна расце ў геаметрычнай прагрэсіі ў губернях, дзе няма дваранства, як у Пермі, Вятцы і Сібіры. Такі вось край і быў патрэбен Тюфяеву.

Тюфяеў быў усходні сатрап, але толькі дзеяны, неспакойны, які ва ўсё мяшаўся, быў вечна заняты. Тюфяеў быў-бы лютым камісарам канвента ў 94-м годзе, якім-небудзь Кар'е.

Распусны ў жыцці, грубы па натуры, ён не цярпеў нікага пярэчання,— яго ўплыў быў надзвычай шкодны. Ён не браў хабараў, хоць багацце сабе такі сабраў, як аказалася пасля смерці. Да падначаленых ён адносіўся строга; бязлітасна праследаваў тых, хто пападаўся, а чыноўнікі кралі больш, чым калі-небудзь. Ён злоўживанне ўплывам давёў да немагчымай меры; напрыклад, адпраўляючы чыноўніка на следства, зразумела, калі ён быў зацікаўлены ў справе, казаў яму, што, мабыць, выкрыеца тое вось і тое, і гора было-б чыноўніку, калі-б выкрылася што-небудзь іншае.

У Пермі ўсё яшчэ было поўна славаю Тюфяева, у яго там была партыя прыхільнікаў, варожая новаму губернатару, які, зразумела, акружыў сябе сваімі клеўрэтамі.

<sup>1</sup> Літаральна.

Але затое былі людзі, якія ненавідзелі яго. Адзін з іх, даволі арыгіналь нае стварэнне рускага **надлому**, асабліва папярэджаў мяне, што такое Тюфяеў. Я кажу пра доктара на адным з заводаў. Чалавек гэты, разумны і вельмі нервовы, неўзабаве пасля курсу неяк няшчасна жаніўся, потым быў завезены ў Екацерынбург і без усякай вопытнасці зацёрты ў балоце правінцыяльнага жыцця. Пастаўлены даволі незалежна ў гэтым асяроддзі, ён усё-такі зламіўся; уся дзейнасць яго накіравалася на праследаванне чыноўнікаў сарказмамі. Ён смяяўся з іх у вочы, ён з гримасамі і крыўяннем гаварыў ім у твар самыя зняважлівія рэчы. Але паколькі нікому не было выключэння, то ніхто асабліва не злаваў на злы язык доктара. Ён заваяваў сабе грамадскае становішча сваімі нападкамі і прымусіў бесхарактарнае грамадства цярпець розгі, якімі ён сцябаў яго безустанку.

Мяне папярэдзілі, што ён—добры доктар, але поўвар'ят, і што ён надзвичай дзёрзкі.

Яго балбатня і жарты не былі ні грубымі, ні плоскімі; зусім наадварот, яны былі поўны юмару і едкай жоўчнасці; гэта была яго паэзія, яго помста, крык яго прыкрасці, а, можа, частковая і распачы. Ён вывучыў чыноўніцкае кола, як артыст і як медык, ён ведаў усе дробныя і патаемныя страсці іх і, падбадзёраны незнаходчывасцю, баязлівасцю сваіх знаёмых, дазваляў сабе ўсё.

Да кожнага слова дадаваў ён: «Ні капейкі не каштуе». Я аднаго разу, жартуючы, заўважыў яму наконт гэтага паўтарэння.

— Што-ж вас дзівіць?— запярэчыў доктар,— мэта усякай гутаркі пераканаць, я і спяшаюся далучыць самы мошны доказ, які існуе на свеце. Пераканайце чалавека, што забіць роднага бацьку ні капейкі не будзе каштаваць,— ён заб'е яго.

Чэбатарэў ніколі не адмаўляўся пазычыць невялікія сумы, у сто, дзвесце рублёў асігнацыямі. Калі хто ў яго прасіў, ён вымаў сваю запісную кніжку і падрабязна пытаўся, калі той яму аддасць.

— Цяпер,— казаў ён,— дазвольце ісці ў заклад на рубель, што вы не аддасцё ў тэрмін.

— Ды што вы,— казаў той,— за каго-ж вы мяне лічыце?

— Вам гэта ні капейкі не каштуе,— адказваў доктар,— за каго я вас лічу, а справа ў тым, што я шосты год запісваю ў кніжку, і ні адзін чалавек яшчэ не заплаціў у тэрмін, ды ніхто амаль і пасля тэрміну не плаціў.

Тэрмін праходзіў, і доктар самым сур'ёзным чынам патрабаваў вый. граны рубель.

Пермскі адкупшчык прадаваў дарожную каляску; доктар з'явіўся да яго і, без перапынку, сказаў такую прамову:

— Вы прадаецце каляску, мне патрэбна яна; вы—багаты чалавек, вы—мільянер, за гэта вас усе паважаюць, і я таму прышоў засведчыць вам маё шанаванне; як багаты чалавек, вам ні капейкі не каштуе, прадасцё вы каляску ці не, мн-ж яна вельмі патрэбна, а грошай у мяне мала. Вы захочаце мяне прыціснуць, выкарыстаць маю патрэбу і запросіце за каляску 1500; я прапаную вам рублёў семсот, буду хадзіць кожны дзень таргавацца; праз тыдзень вы аддасцё за 750 або 800,— ці не лепш з гэтага пачаць? Я магу іх даць.

— Куды лепш,— адказаў эздзіўлены адкупшчык і аддаў каляску.

Анекдотам і свавольствам Чэбатарэва не было канца; раскажу яшчэ два<sup>1</sup>.

— Ці верыце вы ў магнетызм?— запытала яго пры мне адна дама, даволі разумная і адукаваная.

— Ды што вы разумееце пад магнетызмам?

<sup>1</sup> Гэтыя два анекдоты не былі ў першым выданні, я іх успомніў, перачытваючы лісты для папраўкі (1858). А. Г.

Дама яму сказала нейкую агульную бязглудзіцу.

— Вам ні капейкі не каштуе ведаць,—адказаў ён,—веру я ў магнетызм ці не, а хочаце, я вам раскажу, што бачыў я ў гэтай галіне?

— Калі ласка.

— Толькі слухайце ўважліва.

Пасля гэтага ён расказаў вельмі жвава, разумна і цікава пра доследы нейкага харкаўскага доктара, яго знаёмага.

Сярод гутаркі чалавек прынёс на падносе закуску. Дама сказала яму, калі ён выходзіў:

— Ты забыўся падаць гарчыцы.

Чэбатарэў спыніўся.

— Кажыце далей, кажыце,—сказала дама, крыху ўжо напалоханая, я слухаю.

— А соль-жа ён прынёс?

— Вось вы ўжо і ўсердзіліся,—дадала дама чырванеочы.

— Ніколькі, будзьце ўпэўнены; я ведаю, што вы ўважліва слухалі, але-ж і тое ведаю, што жанчына, якой-бы разумнай ні была і пра што-б ні ішла гутарка, не можа ніколі стаць вышэй кухні,—за што-ж я асабіста на вас мог-бы сердаваць.

На заводах графіні Палье, дзе ён таксама лячыў, спадабаўся яму дваровы хлопчык; ён яго запрасіў да сябе на паслугі. Хлопчык быў згодзен, але ўпраўляючы сказаў, што без дазволу графіні ён яго не можа адпусціць. Чэбатарэў напісаў да графіні. Яна загадала ўпраўляючаму выдаць пашпарт, але з такой умовай, каб Чэбатарэў заплаціў за *пяць год* наперад аброк. Атрымаўшы гэты адказ, ён зараз-жа напісаў да графіні, што згодзен, але што просіць яе наперад адказаць яму на наступнае пытанне: з каго яму атрымаць заплочаныя гроши ўтым выпадку, калі Энкіева камета, перасякаючы арбіту зямнога шара, саб'е яго з дарогі, што можа здарыцца за паўтара года да сканчэння тэрміну?

У дзень майго ад'езду ў Вятку, з самага ранку з'явіўся доктар і пачаў з наступнага глупства.

— Вы, як Гарацый: раз *спявалі*, і да гэтага часу вас усё *перакладаюць*.

Потым ён выняў бумажнік і запытаўся, ці не патрэбны мне гроши на дарогу. Я падзякаваў яму і адмовіўся.

— Чаму-ж вы не бярэце? вам гэта ні капейкі не каштуе.

— У мяне ёсьць гроши.

— Кепска,—сказаў ён,—свет канчаецца,—раскрыў сваю запісную книжку і запісаў: „Пасля пятнаццацігадовай практикі ўпершыню сустрэў чалавека, які не ўзяў грошай, ды яшчэ перад самым ад'ездам”.

Аджартаваўшы, ён сеў да мяне на пасцель і сур'ёзна сказаў:

— Вы едзеце да страшнага чалавека. Асцерагайцесь яго і аддаляйцесь як мага больш. Калі ён вас палюбіць,—кепская вам рэкамендацыя; калі-ж узненавідзіць, дык ён ужо даканае вас паклёнамі, падкопамі, не ведаю чым, але даканае, яму гэта ні капейкі не каштуе.

Пры гэтым ён мне расказаў здарэнне, сапраўднасць якога я меў выпадак пасля праверыць па дакументах у канцылярыі міністра ўнутраных спраў.

Тюфяеў быў у адкрытай сувязі з сястрой аднаго беднага чыноўніка. З брата смяяліся; брат хацеў разарваць гэтую сувязь, пагражай даносам, хацеў пісаць у Пецербург, адным словам, шумеў і хваляваўся да таго, што яго аднойчы паліцыя схапіла і прадставіла, як вар'ята, для медыцынскага агляду ў губернскія праўленне.

Губернскае праўленне, старшыні палат і інспектар урачэбнай управы, стары немец, які карыстаўся вялікай любоўю народа і якога я асабіста ведаў,—усе зрабілі вывод, што Петроўскі—вар'ят.

Наш доктар ведаў Петроўскага і быў яго ўрачом. Запытал і яго для формы. Ён сказаў інспектару, што Петроўскі зусім не вар'ят і што ён прапануе нанава агледзець яго, інакш павінен будзе справу гэтую весці далей. Губернскае праўленне не пярэчыла, але, на няшчасце, Петроўскі памёр у вар'яцкім доме, не дачакаўшыся дня, вызначанага для другога агляду, і не гледзячы на тое, што ён быў малады, здаровы хлапец.

Справа дайшла да Пецербурга. Петроўскую арыштавалі (чаму не Тюфлеява?), пачалося сакрэтнае следства. Адказы дыктаваў Тюфлею, ён пусціўся на ўсё ў гэтай справе. Каб адразу спыніць яе і пазбегнуць небяспекі яшчэ раз мімаволі рабіць падарожжа ў Сібір, Тюфлею навучыў Петроўскую сказаць, што брат яе з ёю пасварыўся з таго часу, як яна, захопленая маладосцю і нявопытнасцю, страціла нявіннасць пры праездзе імператара Александра ў Перм, за што і атрымала праз генерала Саломку пяць тысяч рублёў.

Прывычкі Александра былі такія, што неверагоднага нічога тут не было. Даведацца, ці праўда гэта, было нялёгка і ва ўсякім выпадку набрыла-багата скандалу. На пытанне п. Бенкендорфа генерал Саломка адказаў, што праз яго рукі праходзіла столькі грошай, што ён не можа прыпомніць гэтых пяці тысяч.

„La regina en aveva molto!“<sup>1</sup>—кажа імправізатар у „Египетских ночах“ Пушкіна...

І вось гэты шаноўны вучань Аракчэева і варты таварыш Клейнміхеля, акрабат, брадзяга, пісар, сакратар, губернатар, пяшотнае сэрца, бескарыслівы чалавек, які кідае здаровых у вар'яцкі дом і зніштажае іх там, чалавек, які ўзвеў паклён на імператара Александра для таго, каб адвесці вочы імператара Нікалая, браўся цяпер прывучаць мяне да службы.

Залежнасць мая ад яго была вялікая. Варта было яму напісаць якое-небудзь глупства міністру,—мяне пераслалі-б куды-небудзь у Іркуцк. Ды і навошта пісаць? Ён меў права перавесці ў які-небудзь дзікі горад Кай або Царэва-Санчурск без усякіх паведамлений, без усякіх рэсурсаў. Тюфлею адправіў у Глазаў аднаго маладога паліака за тое, што дамам больш падабалася танцаваць з ім мазурку, чым з яго прэвасходзіцельствам.

Так князь Далгарукаў быў адпраўлены з Пермі ў Верхатур'е. Верхатур'е, згубленае ў горах і снегах, належыць яшчэ да Пермской губерні, але гэтае месца варта Берозава па клімату. Яно горш за Берозава па пустэчы.

Князь Далгарукаў належаў да арыстакратычных валацуг дрэннага гатунку, якія ўжо рэдка сустракаюцца ў наш час. Ён рабіў усякія авантуры ў Пецербургу, авантуры ў Маскве, авантуры ў Парыжу.

На гэту трацілася яго жыццё. Гэта быў Ізмайлаў у маленьком маштабе, князь Е. Грузінскі без прыстанішча беглых у Лыскове, гэта значыць распушчаны, дзёрзкі, агідны забаўнік, пан і штукар разам. Калі яго ўчынікі перайшлі ўсякія граніцы, яму загадалі адправіцца на жыццё ў Перм\*.

Ён прыехаў у двух карэтах: у адной ён сам з сабакам, у другой—яго повар-француз з папугаямі. У Пермі абрадаваліся багатаму госцю, і неўзабаве ўвесь горад тоўкся ў яго становай. Далгарукаў завёў сувязь з пермскай паніяй; пані, западоэрыўшы нейкую здраду, з'явілася неспадзянана раніцою да князя і застала яго з пакаёўкай. З гэтага вышла сцэна, якая скончылася тым, што здрадны каханак зняў са сцяны арапнік; советніца, убачыўшы яго намер, пусцілася наўцекі; ён—за ёю, неахайнай адзеты ў адзін халат; дагнаўшы яе на невялікай плошчы, дзе вучылі

<sup>1</sup> „Perch' la grande regina n'aveva molto“,—таму што вялікая царыца мела (ix) многа.

звычайна батальён, ён перацягнуў разы тры рэүнівую советніцу арапнікам і спакойна пайшоў дахаты, нібы зрабіў сваю справу.

Падобныя мілыя жарты выклікалі супроць яго ганенне пермскіх сябров, і начальства пастанавіла саракагадовага свавольніка адаслаць у Верхатур'е. Ён даў напярэдадні ад'езду багаты абед, і чыноўнікі, не гледзячы на разлад, усё такі паехалі. Далгарукаў абяцаў іх накарміць нейкім нечуваным пірагом.

Пірог быў, сапраўды, дасканалы і знікаў з неймавернай хуткасцю. Калі асталіся адны коркі, Далгарукаў патэтычна звярнуўся да гасцей і сказаў:

— Няхай-жа не будзе сказана, што я на развітанні з вамі чаго-небудзь пашкадаваў. Я загадаў учора забіць майго Гардзі для пірага.

Чыноўнікі з жахам глянулі адзін на другога і шукалі вачыма знаёмага ўсім дацкага сабаку; яго не было. Князь здагадаўся і загадаў лакею прынесці тленныя рэшткі Гардзі, яго скуру,—вантроба была ў пермскіх страўніках. Поўгорада занядужала ад жаху.

Між тым, Далгарукаў, здаволены tym, што ўдала пажартаваў з прыяцеляў, ехаў урачыста ў Верхатур'е. Трэцяя фурманка везла цэлы куратнік,—куратнік, які ехаў на паштовых! Па дарозе ён звёз з некалькіх станцый прыходнія кнігі, перамяшаў іх, паправіў у іх лічбы і ледзь не забіў з глузду паштовае ведамства, якое і з кнігамі не заўсёды зводзіла канцы з канцамі.

Удушлівая пустэча і немата рускага жыцця, неяк дзіўна злучаная з жывасцю і нават бурнасцю характару, асабліва развівае ў нас усякія юродствы.

У петушыным крыку Суворава, як у сабачым паштэце князя Далгарукава, у дзікіх учынках Ізмайлava, у поўдобраахвотным вар'яцтве Мамонава і буйных злачынствах Талстога-Амерыканца я чую бліzkую ноту, знаёмую нам ўсім, але аслабленую ў нас адукаций або накіраваную на што-небудзь іншае\*.

Я асабіста ведаў Талстога і іменна ў ту ў эпоху, калі ён страдаў сваю дачку Сару, незвычайную дзяўчыну з высокім пэтычным дарам. Адзін позірк на постаць старога, на яго лоб, пакрыты сівымі локанамі, на яго бліскучыя очы і атлетычнае цела паказваў, колькі энергіі і сілы было яму дадзена ад прыроды. Ён развіў адны буйныя страсці, адны дрэнныя нахілы, і гэта нядзіўна: усяму ганебнаму дазваляюць у нас развівацца доўгі час бесперашкодна, а за страсці чалавечыя пасылаюць у гарнізон або ў Сібір пры першым кроку... Ён буйні, абыгрываў, біўся, калечыў людзей, разараў сем'і гадоў дваццаць падрад, пакуль, нарэшце, яго не саславі ў Сібір, адкуль ён „варнуўся алеутам“, як кажа Грыбадаў, гэта значыць прабраўся праз Камчатку ў Амерыку, і адтуль выпрасіў дэзвол варнуцца ў Расію. Александр яму дараваў, і ён на другі дзень пасля прыезду вёў ранейшае жыццё. Жанаты на цыганцы з маскоўскага табара, вядомай сваім голасам, ён ператварыў свой дом у ігарны, праводзіў увесі час у оргіях, усе ночы—за картамі, і дзікія сцэны хцівасці і п'янства адбываліся каля калыскі маленькой Сары. Кажуць, што ён аднаго разу, каб паказаць меткасць свайго вока, загадаў жонцы стаць на стол і прастрэлі ёй абцас чаравіка.

Апошні яго учынак ледзь было зноў не звёў яго ў Сібір. Ён даўно ўжо быў сярдзіты на нейкага мешчаніна, спаймаў яго неяк у сваім доме, звязаў яму рукі і ногі і вырваў у яго зуб. Ці можна дапусціць, што гэты выпадак быў гадоў дзесяць або дванаццаць назад? Мешчанін падаў просьбу. Талстой задарыў паліцэйскіх, задарыў суд, і мешчаніна пасадзілі ў астрог за паклён. У гэты час адзін вядомы рускі літаратар, Н. Ф. Паўлаў, служыў у турэмным камітэце. Мешчанін расказаў яму

справу, нявопытны чыноўнік распачаў яе. Талстай спалохаўся не на жарты: справа хілілася яўным чынам да яго асуджэння. Але рускі бог вялік! Граф Орлоў напісаў князю Шчэрбатаву сакрэтнае пісьмо, у якім раіў яму справу затушыць, каб не даць такой прамой перамогі *ніжэйшаму саслою над вышэйшим*. Н. Ф. Паўлава граф Орлоў раіў адхіліць ад такой пасады\*... Эта яшчэ больш неймаверна, чым вырваны зуб. Я быў тады ў Маскве і вельмі добра ведаў неасцярожнага чыноўніка. Але вернемся ў Вятку.

Канцылярыя была без усякага параўнання горш за турму. Не матэрыяльная работа была вялікая, а ўдушлівае, як у сабачым гроце, паветра гэтага затхлага асяроддзя і страшная, бяссэнская страта часу,—вось што рабіла канцылярию нясцерпнай. Аленіцын мяне не ўціскаў, ён быў нават далікатнейшы, чым я чакаў: ён вучыўся ў Казанскай гімназіі, з прычыны гэтага, адчуваў павагу да кандыдата Маскоўскага ўніверсітэта.

У канцыляриі было чалавек дваццаць пісцоў. Часцей за ўсё людзі без ніякай адукцыі і без ніякага маральнага разумення, дзеці пісцоў і сакратароў, якія з калыскі прызычайліся лічыць службу сродкам набыцця, а сялян—глебай, якая прыносіць прыбытак, яны прадавалі даведкі, бралі двухгрывенныя і чацвяртакі, абманвалі за шклянку віна, прыніжаліся, рабілі ўсякія подласці. Мой камердынер перастаў хадзіць у „більядную“, ка-  
жучы, што чыноўнікі круцяць горш за ўсіх, а правучыць іх нельга, таму што яны—*афіцэры*.

Вось з гэтымі людзьмі, якіх мой слуга не біў толькі за іх чын, мне прыходзілася сядзець штодзённа ад дзевяці раніцы да двух дня і ад пяці да восьмі гадзін вечара.

Апрача Аленіцына, агульнага начальніка канцыляриі, у мяне быў начальнік стала, да якога мяне пасадзілі,—істота таксама не злая, але п'яная і непісьменная. За адным сталом са мною сядзелі чатыры пісцы. З імі трэба было гаварыць і быць знаёмым ды і з усімі іншымі таксама. Не гаворачы ўжо аб tym, што гэтая людзі „за гордасць“ рана ці позна падставілі б мне пастку, праста няма магчымасці быць некалькі гадзін у дзень з аднымі і тымі-ж людзьмі, не перазнаёміўшыся з імі. Апрача таго, не трэба забываць, як правінцыялы ліпнуць да старонняга, асабліва таго, хто прыехаў са століцы, і прытым яшчэ з нейкай цікавай гісторыяй за спіной.

Праседзеўши цэлы дзень у гэтай галерэі, я прыходзіў іншы раз дадому ў нейкім атупенні ўсіх здольнасцей і кідаўся на канапу, зняслены, зняважаны і няздолыны ні на якую работу, ні на які занятак. Я шчыра шкадаваў аб маёй круціцкай келлі з яе чадам і тараканамі, жандарам ля дзвярэй і з замком на дзвярах. Там я быў вольным, рабіў, што хацеў, нікто мне не перашкаджаў; замест гэтых пошлых гутарак, брудных людзей, ніzkіх разуменняў, грубых пачуццяў, там была мёртвая цішыня і непарушны нікім волны час. І калі я ўспамінаў, што пасля абеда зноў трэба ісці і заўтра зноў, мяне часам ахапляла шаленства і роспач, і я піў віно і гарэлку для ўцехі.

А тут яшчэ прыдзе „па дарозе“ хто-небудзь з канцылярыстаў пасядзець ад нуды, пагутарыць, пакуль пара ісці на службу...

Праз некалькі месяцаў, аднак, канцылярия зрабілася крыху лягчэйшай.

Доўгае, роўнамернае праследаванне не ў рускім характары, калі не прымешваюцца асабістыя інтарэсы, або грашовыя; і гэта зусім не ў выніку таго, што ўрад не хоча душыць і дабіваць, а ў выніку рускай бесклапотнасці, у выніку нашага *laisser aller*<sup>1</sup>. Рускія ўлады ўсе наогул бескультурныя, нахабныя, дзёрзкія, на грубасць з імі накупіцца вельмі

<sup>1</sup> Неахайнасць.

лёгка, але заўсёднае дабіванне людзей не ў іхнім харктарами, у іх на гэта нехапае цярплівасці, можа, ад таго, што яна не прыносіць ніякага ба-  
рыша.

Спачатку, згарача, каб паказаць, у адзін бок, стараннасць, у другі—  
уладу, робяцца ўсякія глупствы і непатрэбнасці, потым патроху чала-  
века пакідаюць у спакоі.

Так здарылася і з канцылярыяй. Міністэрства ўнутраных спраў было  
тады ў прыпадку статыстыкі; яно загадала ўсюды завесці камітэты і раз-  
слала такія праграмы, якія бадай ці можна было-б выкананець дзе-небудзь  
у Бельгіі або Швейцарыі; пры гэтым усякія вычварныя табліцы з *maximum* і *minimum*, з сярэднімі лічбамі і рознымі вывадамі з дзесяцігадовых  
складанняў (складзенымі па звестках, якія за год перад тым не збираліся!),  
з маральнімі адзнакамі і метэаралагічнымі заўвагамі. На камітэт і на зби-  
ранне звестак грошай не давалася ні капейкі; усё гэта трэба было ра-  
біць з любі да статыстыкі, праз земскую паліцыю, і прыводзіць у парадак  
у губернатарскай канцыляры. Канцылярыя, заваленая справамі, земская  
паліцыя, якая ненавідзіць усе мірныя і тэарэтычныя заняткі, глядзелі на  
статыстычны камітэт як на непатрэбную раскошу, як на міністэрскае сва-  
вольства; аднак справа звестак трэба было прадставіць з табліцамі і вы-  
вадамі.

Гэтая справа здавалася бязмерна цяжкай усёй канцыляриі; яна была  
проста немагчымай; але на гэта нікто не звярнуў увагі; клапаціліся аб  
тym, каб не было вымовы. Я абыцаў Аленіцыну падрыхтаваць уводзіны  
і пачатак, нарысы табліц з красамоўнымі адзнакамі, з замежнымі словамі,  
з цытатамі і здзіўляючымі вывадамі, калі ён дазволіць мне гэтай цяжкой  
працай займацца дома, а не ў канцыляриі. Аленіцын перагаварыў з Тю-  
фяевым і згадзіўся.

Пачатак справа звестакі аб занятках камітэта, у якой я гаварыў пра надзеі  
і праекты, таму што ў сучасным нічога не было, расчулілі Аленіцыну  
да глыбіні душы. Сам Тюфяеў сказаў, што ён вельмі ўмела напісаны.  
Тым і скончыліся працы ў галіне статыстыкі, але камітэт далі пад маё  
загадванне. На паншчыну перапіскі папер мяне больш не ганялі, і мой  
п'яненькі столанаачальнік зрабіўся амаль падначаленай для мяне асобай. Але-  
ніцын патрабаваў толькі з нейкіх меркаванняў вышэйшай прыстойнасці, каб  
я на кароткі час заходзіў кожны дзень у канцылярию.

Для таго каб паказаць усю меру немагчымасці сур'ёзных табліц, я спа-  
мяну пра звесткі, прысланыя з заштатнага горада Кая. Там паміж роз-  
нымі недарэчнасцямі было: „Утопых—2, прычны ўтаплення неяв-  
дома—2“, і ў графе сумы выстаўлена „чатыры“. Пад рубрыкай надзвы-  
чайных здарэнняў быў такі трагічны анекдот: „Мешчанін такі-та, рас-  
строіўшы гарачыцельнымі напіткамі свой разум, павесіўся“. Пад рубрыкай  
аб маральнасці гарадскіх жыхароў было напісаны: „Жыдоў у горадзе Кае  
не знаходзілася“. На пытанне, ці не было асігнавана сумы на пабудову  
царквы, біржы, багадзельні, адказы ішлі так: „На пабудову біржы асіг-  
навана было—не было...“

Статыстыка, ратуючы мяне ад канцылярскай работы\*, мела няшчасным  
вынікам асабістую зносіны з Тюфяевым.

Быў час, калі я гэтага чалавека ненавідзеў; гэты час даўно прайшоў,  
ды і чалавек гэты прайшоў,—ён памёр у сваіх казанскіх маёнтках блізка  
1845 года. Цяпер я ўспамінаю аў ім без злосці, як аў асабільным зверы,  
напатканым у лесе, або дзічыне,—якога трэба было вывучаць, але на  
якога нельга было злаваць за тое, што ён звер; тады я не мог не рас-  
пачаць з ім барацьбы; гэта было неабходнасцю для кожнага прыстойнага  
чалавека. Выпадак мне памог, інакш ён многа нашкодзіў-бы мне; помсціць  
за зло, якога ён мне не зрабіў, было-б смешна і мізэрна.

Тюфяеў жыў адзін. Жонка яго была з ім у разводзе. На другой паваліне губернатарскага дома, неяк наўмысна няёмка, хавалася яго фаварытка, жонка повара, высланага іменна за віну свайго шлюбу ў вёску. Яна не з'яўлялася афіцыйна, але чыноўнікі, асабліва адданыя губернатару, гэта значыць, хто асабліва баяўся следстваў, складалі прыдворны штат супругі повара „на выпадак“. Іх жонкі і дочки, не пахвалаючыся гэтым, увечары цішком рабілі ёй візіты. Пані гэтая адзначалася тым тактам, які меў адзін з бліскучых яе папярэднікаў—Пацёмкін: ведаючы нораў старога і баючыся быць змененай, яна сама падшуквала яму бяспечных саперніц. Уздзячны стары плаціў прыхильнасцю за такое лагоднае каханне, і яны жылі добра.

Тюфяеў усю раніцу працаўаў і быў у губернскім праўленні. Паэзія жыцця пачыналася з трох гадзін. Абед для яго быў справай немалаважнай. Ён любіў паесці, і паесці на людзях. У яго на кухні гатавалася заўсёды на дванаццаць чалавек; калі гасцей было менш паловы, ён засмучаўся; калі не больш двух чалавек, ён быў няшчасны; калі-ж нікога не было, ён ішоў абедаць, блізкі да распачы, у пакой Дульцынеі. Да стаць людзей для таго, каб іх накарміць да моташнасці,—не цяжкая задача, але яго афіцыйнае становішча і страх чыноўнікаў перад ім не дазвалялі ні ім свабодна карыстацца яго гасцінасцю, ні яму зрабіць шынок са свайго дома. Треба было абмежавацца советнікамі, старшынямі (але з паловай ён быў ў дрэнных адносінах, гэта значыць не спрыяў ім), рэдкімі падарожнікамі, багатымі купцамі, адкупішчыкамі і дзівактвамі, нешта падобнае да *capacités*<sup>1</sup>, якія хацелі ўвесці пры Людовіку-Філіпу ў выбары. Зразумела, я быў дзівацтва першай велічыні ў Вятцы.

Людзей, сасланых на жыццё „за думкі“ ў далёкія гарады, крыху баяцца, але нікак не блытаюць са звычайнімі смяротнымі. „Небяспечныя людзі“ таксама цікавыя для правінцыі, як вядомыя лавеласы для жанчын і куртызанкі для мужчын. Небяспечных людзей значна больш аблічаюць пецербургскія чыноўнікі і маскоўскія тузы, чым правінцыяльныя жыхары, асабліва сібіракі.

Сасланыя па чатыраццатаму снежня карысталіся велізарнай павагай. Да ўдавы Юшнеўскага чыноўнікі рабілі першы візіт на новы год. Сенатар Талстой, рэвізуючы Сібір, звесткамі, атрыманымі ад сасланых дзекабрыстаў, карыстаўся для праверкі тых, якія дастаўлялі чыноўнікі.

Мініх загадваў са сваёй вежы ў Пельме справамі Табольскай губерні. Губернатары хадзілі да яго раіцца аб важных справах.

Просты народ адносіўся да сасланых яшчэ менш варожа: ён, наогул, на баку пакараных. Каля сібірскай граніцы слова „*сыльны*“ знікае і замяняецца словам „*няшчасны*“. У вачах рускага народа судовы прыгавор не ганьбіць чалавека. У Пермскай губерні, па дарозе ў Табольск, сяляне выстаўляюць часта квас, малако і хлеб у маленьком акне на выпадак, калі „няшчасны“ будзе ўпотай прабірацца з Сібіры.

Дарэчы, гаворачы пра сасланых,—за Ніжнім пачынаюць сустракацца сасланыя палякі, з Казані лік іх хутка ўзрастает. У Пермі было чалавек сорак, у Вятцы не менш; апрача таго, у кожным павятовым горадзе было некалькі чалавек.

Яны жылі зусім асобна ад рускіх і аддаляліся ад усякіх зносін з жыхарамі; паміж сабой у іх была вялікая аднадушнасць, і багатыя дзяліліся па-брацку з беднымі.

З боку жыхароў я не бачыў ні вянавісці, ні асаблівага спрыяння да іх. Яны глядзелі на іх, як на староніх, да таго-ж амаль ні адзін паляк не ведаў па-руську.

<sup>1</sup> Адукацыйнага ценза.

Адзін закаснелы сармат, стары уланскі афіцэр пры Панятоўскім, які рабіў частку напалеонаўскіх паходаў, атрымаў у 1837 годзе дазвол вярнуцца ў свае літоўскія маёнткі. Напярэдадні ад'езду стары паклікаў мяне і некалькі палякаў на абед. Пасля абеда мой кавалерыст падышоў да мяне з бакалам, абняў мяне і з ваеннай простадушнасцю сказаў мне на вуха: „Ды чаму-ж вы рускі?“ Я не адказваў ні слова, але заўвага гэтая глыбока запала мне ў грудзі. Я зразумеў, што гэтаму пакаленню нельга было вызваліць Польшчу.

З Канарскага \* пачынаючы, палякі зусім інакш глядзяць на рускіх.

Наогул палякаў, сасланых на жыццё, не прыгнітаюць, але матэрыяльнае становішча жахлівае ў тых, хто не мае маёmacі. Урад дае немаёмым на 15 рублёў асігнацыямі ў месяц;<sup>2</sup> з гэтых грошай трэба плаціць за кватэру, адзівяцца, есці і мець апал. У даволі вялікіх гарадах, у Казані, Тобольску, можна было што-небудзь зарабіць урокамі, канцэртамі, іграючы на балах, рысуючы партрэты, наладжваючы танцкласы,—у Пермі і Вятцы не было і гэтых сродкаў. І, не гледзячы на гэта, у рускіх яны не прасілі нічога.

... Запрашэнне Тюфяева на яго сытая сібірскія абеды было для мяне сапраўдным пакараннем. Столовая яго была тая-ж самая канцылярыя, але ў іншай форме, менш бруднай, але больш пошлай, таму што яна мела выгляд добраі волі, а не прымусу.

Тюфяеў ведаў сваіх гасцей наскроў, пагарджаў ім, паказваў ім часам кіпцюры і, наогул, абыходзіўся з імі падобна да таго, як гаспадар абыходзіцца са сваімі сабакамі: то з заўшнай фамільярнасцю, то з грубасцю, якая пераходзіла ўсякія межы,—і ўсё-такі ён клікаў іх на свае абеды, і яны са страхам і радасцю з'яўляліся да яго, уніжаючыся, пляткарачы, падслужваючыся, дагаджаючы, лісліва ўсміхаючыся, кланяючыся.

Я чырванеў ад сораму за іх.

Дружба наша нядоўга цягнулася. Тюфяеў хутка здагадаўся, што я не падыходжу ў „вышэйшае“ віцкае грамадства.

Праз некалькі месяцаў ён быў мною нездаволены, яшчэ праз некалькі ён мяне ненавідзеў, і я не толькі не хадзіў на яго абеды, але зусім перастаў да яго хадзіць. Праезд наследніка выратаваў мяне ад праследаванняў, як мы ўбачым пасля.

Пры гэтым трэба заўважыць, што я абсалютна нічога не зрабіў, каб заслужыць спачатку яго ўвагу і запрашэнне, потым гнеў і няміласць. Ён не мог сцярпець у маёй асобе чалавека, які трymаўся незалежна, але зусім не дзёрзка; я быў з ім заўсёды en régime<sup>1</sup>, ён патрабаваў ліслівасці.

Ён заўзята любіў сваю ўладу: яна яму дасталася працоўнай капейкай, і ён шукаў не толькі падначалення, але выгляду бяспрэчнага паслушэнства. На іншасце, у гэтым ён быў нацыянальны.

Памешчык гаворыць да слугі: „Маўчаць! Я не сцярплю, каб ты мне адказваў!“

Начальнік дэпартамента заўважае, бляднеючы, чыноўніку на яго пярэчанне: „Вы забываецесь, ці ведаецце вы, з кім вы гаворыце?“<sup>2</sup>

Гасудар „за думкі“ пасылае ў Сібір, за верши томіць у казематах, і ўсе трое хутчэй гатовы дараваць крадзеж і хабары, забойства і разбой, чым нахабнасць чалавечай годнасці і дзёрзкасці незалежнасці слоў.

Тюфяеў быў сапраўдны царскі слуга; яго ацанілі, але мала. У ім візантыйскае рабства надзвычай добра злучалася з канцылярскім парадкам. Зніштажэнне сябе, адрачэнне ад волі і мыслі перад уладаю ішло неразрыўна з суроўым уцікам падначаленых. Ён-бы мог быць стацкім Клейнміхелем, яго „стараннасць“ таксама перамагла-б усё\*, і ён гэтак-жа тынкаваў-бы

\* Карэктны.

сцены чалавечымі трупамі, сушыў-бы палац людскімі лёгкімі, а маладых людзей інжынернага корпуса лупцаваў-бы яшчэ больш лята за тое, што яны не даносчыкі.

У Тюфяева была жывучая, зятоеная нянавісць да ўсяго арыстакратычнага, яе ён захаваў ад горкіх іспытаў. Для Тюфяева катаржная канцылярыя Аракчэева была першай гаванню, першым вызваленнем. Раней начальнікі ніколі не прапанавалі яму крэсла, скарыстоўвалі яго на дробныя камісіі. Калі ён служжыў па інтэнданцкай часці, афіцэры па-армейску праследавалі яго, і адзін палкоўнік перацягнуў яго на вуліцы ў Вільні дубцом... Усё гэта ўзышло і наспела ў души пісара; цяпер, губернатарам, яго чарга ўціскаць, не даваць крэсла, гаварыць *ты*, узімаць голас больш, чым трэба, а іншы раз аддаваць пад суд сталбавых дваран.

З Пермі Тюфяеў быў пераведзен у Твер. Дваранства, пры ўсёй уступчывасці і пры ўсёй рабалепнасці, не магло сцярпець Тюфяева. Яны ўпраслі міністра Блудава ўдаліць яго. Блудаў назначыў яго ў Вятку.

Тут ён зноў апынуўся ў сваім асяроддзі: чыноўнікі і адкупшчыкі, заvodчыкі і чыноўнікі,—раздолле ды і толькі. Усё калацілася перад ім, усё ўставала перад ім, усё паіла яго, усё давала яму абеды, усё глядзела ў очы, на вяселлях і імянінах першы тост пропанавалі „за здароўе яго прэвасходзіцельства!”

## РАЗДЗЕЛ XV\*

*Чыноўнікі.—Сібірскія генерал-губернатары.—Драпежны паліцмейстар.—Лагодны суддзя.—Смажаны іспраўнік.—Роўнаапостальны татарын.—Хлопчык жаночага полу.—Бульяні тэрас і інш.*

Адзін з самых прыкрых вынікаў петроўскага перавароту, гэта—развіццё чыноўніцкага саслоўя. Клас штучны, неадукаваны, галодны, які не ўмее нічога рабіць, апрача „служэння“, нічога не ведае, апрача канцылярскіх форм, ён з'яўляецца нейкім грамадзянскім духавенствам, якое свяшчэннадзейнічае ў судах і паліцыях і смокча кроў народа тысячамі ратоў, прагавітых і иначыстых...

Гоголь прыпадняў адзін бок заслоны і паказаў нам рускае чыноўніцтва ва ўсёй агіднасці яго; але Гоголь мімаволі прымірае смехам: яго велізарны камічны талент бярэ верх над абурэннем. Апрача таго, у калодках рускай цэнзуры ён наўрад ці мог закранаць сумны бок гэтага бруднага падзямелля, у якім куецца лёс беднага рускага народа.

Там, недзе ў закуранных канцылярыях, праз якія мы спяшаемся прайсці, абышарпаныя людзі пішуць, пішуць на шэрай паперы, перапісваюць на гербавую, і асобы, сем'і, цэлыя вёскі пакрыўджаны, спалоханы, разораны. Бацька ідзе на пасяленне, маці—у турму, сын—у салдаты, і ўсё гэта наляяцца як навальніца, нечакана і часцей за ўсё без усякай віны. А з-за чаго? З-за грошай. Складчыну—а то пачнецца следства аб мёртвым целе якога-небудзь п'яніцы, што згарэў ад гарэлкі і замёрз на марозе. І галава збірае, стараста збірае, мужыкі нясуць апошнюю капейку. Станавому трэба жыць; іспраўніку трэба жыць ды і жонку добра адзяваць; советніку трэба жыць ды і дзяцей выхоўваць: советнік—добры бацька.

Чыноўніцтва пануе ў паўночна-ўсходніх губернях Русі і ў Сібіры; тут яно раскінулася бесперашкодна, без аглядкі... далеч страшэнная, усе маюць выгоды, крадзеж становіща *res publica*<sup>1</sup>. Самая ўлада царская, якая б'е, як карпец, не можа прабіць гэтых падснежных, балоцістых траншэй з багністай гразі. Усе меры ўрада аслаблены, усе жаданні скажоны; ён абмануты, абдураны, здраджаны, праданы—і ўсё з выглядам вернападданніцкай рабалепнасці і з захаваннем усіх канцылярскіх форм.

Сперанскі прабаваў палегчыць лёс сібірскага народа. Ён увёў усюды калегіяльны пачатак; як быццам справа залежала ад таго, хто як крадзі: у паасобку ці шайкамі. Ён сотнямі зваленія старых круцялёў і сотнямі прымай новых. Спачатку ён нагнаў такога жаху на земскую паліцыю, што мужыкі *браў* гроши з чыноўнікаў, каб не хадзіць з чалабітнай. Гады праз тры чыноўнікі нажываліся па новых формах не горш, як па старых.

Знайшоўся другі дзівак, генерал Вельямінаў. Гады два ён памучыўся ў Табольску, жадаючы зніштоўкы з злоўживанні, але, не атрымаўшы поспеху, кінуў ўсё і зусім перастаў займацца справамі.

<sup>1</sup> Агульнай справай.

Другія, больш разважлівія, не рабілі ніякіх спроб, а нажываліся і давалі нажывацца.

— Я выкараню хабары,—сказаў маскоўскі губернатор Сенявін сівому селяніну, які падаў скаргу на нейкую яўную несправядлівасць. Стары ўсміхнуўся.

— Чаго-ж ты смяешся?—запытаўся Сенявін.

— Ды, бацюхна,—адказаў мужык,—ты даруй; мне ўспомніўся адзін маладзец наш: пахваляўся цар-пушку падняць і, дапраўды, прабаваў, але-ж пушкі не падняў!

Сенявін, які сам расказваў гэты анекдот, належаў да таго ліку непрактичных людзей у рускай службе, якія думаюць, што рытарычнымі выхадкамі аб сумленинасці і дэспатычным праследаваннем двух-трох трапіўшых пад рукі кручялёў можна знішчыць такую ўсеагульную хваробу, як рускае хабарніцтва, якое вольна расце пад ценем цэнзурнага дрэва.

Супроць яго два сродкі: гласнасць і зусім іншая арганізацыя ўсёй машины, увядзенне зноў народных асноў траецкага суда, вуснага працэса, чалавельнікаў і ўсяго таго, што так ненавідзіць пецербургскі ўрад.

Генерал-губернатор Заходній Сібіры Пестэль, бацька славутага Пестэля, пакаранага Нікалем, быў сапраўдны рымскі праконсул ды ящэ з самых зядлых. Ён завёў адкрыты сістэматычны грабеж ва ўсім краі, адрезаным яго лазутчыкамі ад Расіі. Ні адно пісьмо не пераходзіла граніцы нераспячатаным, і гора чалавеку, які адважыўся-б напісаць што-небудзь пра яго кірауніцтва. Ен купцоў першай гільдыі тримаў па году ў турме, у ланцугах, ён іх катаваў; чыноўнікаў пасылаў на граніцу Усходній Сібіры і пакідаў там гады на два, на тры.

Доўга цярпеў народ; нарэшце нейкі табольскі мешчанін адважыўся давесці да ведама гасудара аб становішчы спраў. Баючыся звычайнага шляху, ён адправіўся на Кяхту і адтуды прабраўся з караванам чаю праців сібірскую граніцу. Ён знайшоў выпадак у Царскім Сяле падаць Александру сваю просьбу, упрашаючы яго прачытаць яе. Александр быў здзіўлены, уражаны страшнымі речамі, прачытанымі ім. Ён паклікаў мешчаніна і, доўга гаворачы з ім, пераканаўся ў сумнай ісціне яго даноса. Засмучоны і крыху зблізжаны, ён сказаў яму:

— Ідзі, браток, цяпер, дадому, справа гэтая будзе разабрана.

— Ваша вялікасць,—адказаў мешчанін,—я дадому цяпер не пайду. Загадайце лепш мяне заперці ў астрог. Гутарка мая з вашай вялікасцю не астанецца тайнай—мяне заб'юць.

Александр зdryгануўся і сказаў, звяртаючыся да Міларадовіча, які быў генерал-губернатаром у Пецербургу:

— Ты мне адказваеш за яго.

— У такім выпадку,—сказаў Міларадовіч,—дазвольце мне яго ўзяць да сябе ў дом.

Там мешчанін, сапраўды, і аставаўся да сканчэння справы.

Пестэль амаль заўсёды жыў у Пецербургу,—успомніце, што і праконсулы жылі звычайна ў Рыме. Ён сваёй прысутнасцю і сувязямі, а больш за ўсё дзяяльной здабычы папярэджваў розныя непрыемныя чуткі і агаворы<sup>1</sup>. Дзяяржаўны совет, карыстаючыся адсутнасцю Александра, які быў у Вероне або Аахене, разумна і справядліва рашыў, што паколькі гаворка ў даносе ідзе пра Сібір, то справу і перадаць на разбор Пестэлю, тым больш, што ён сам тут. Міларадовіч, Мардвінаў і яшчэ чалавекі два паўсталі супроць гэтай прапановы, і справа пайшла ў сенат.

<sup>1</sup> Гэта дало повад графу Растворчуны адпусціць калючae слова наконт Пестэля. Яны абодва абедалі ў гасудара. Гасудар запытаўся, стоячы ля акна: „Што гэта там на царкве... на крыжы, чорнае?—Я не могу разгледзець,—заўважыў Растворчын; гэта трэба запытаца ў Барыса Іванавіча: у яго цудоўная вочы, ён бачыць адсюль, што робіцца ў Сібіры. А. Г.

Сенат, з той-же агіднай несправядлівасцю, з якою заўсёды судзіць справы вышэйших чыноўнікаў, выгарадзіў Пестэля, а Трэскіна, табольскага грамадзянскага губернатара, пазбавіўшы чыноў і дваранства, саслаў кудысьці на жыццё. Пестэль быў толькі адхілены ад службы\*.

Пасля Пестэля з'явіўся ў Табольск Капцэвіч, са школы Аракчэева. Худы, жоўчины, тыран па натуры, тыран і таму, што ўсё жыцце служыў у ваеннай службе, неспакойны выкананца, ён прыводзіў ўсё ва фронт і строй, абвяшчаў шахтіты на цэны, а звычайні справы пакідаў у руках разбойнікаў. У 1824 годзе гасудар хацеў наведаць Табольск. Па Пермской губерні ідзе вельмі добрая широкая дарога, даўно наезджаная і пракладзеная, мусіць, на добрым грунце. Капцэвіч зрабіў такую самую да Табольска за некалькі месяцаў. Вясною, у разводдзе і сцюжу, ён прымусіў тысячу работнікаў рабіць дарогу; іх зганялі па раскладцы з бліжэйших і далёкіх паселішчаў; пайшлі хваробы, палова рабочых перамерла, але „стараннасць ўсё перамагае“—дарога была зроблена.

Усходняю Сібір'ю кіруюць яшчэ больш нядбайна. Гэта ўжо так далёка, што і весткі ледзь даходзяць да Пецербурга. У Іркуцку генерал-губернатар Бранеўскі любіў страліць у горадзе з гармат, калі „гуляў“. А другі служыў п'яны ў сваім доме абедню ў поўным аблачэнні і ў прысутнасці архіерэя. Прынамсі, шум аднаго і набожнасць другога не былі такія шкодныя, як асаднае становішча Пестэля і несупынная дзеянасць Капцэвіча.

Шкода, што Сібір'ю так дрэнна кіруюць. Выбар генерал-губернатарап—асабліва няшчасная справа. Не ведаю, які там Мураўёў,—ён вядомы разумам і здольнасцямі,—астатнія былі нікуды не варты. Сібір мае вялікую будучыню; на яе глядзяць толькі, як на падвал, што мае багата золата, багата футравіны і іншага добра, але які халодны, засыпаны снегам, бедны сродкамі жыцця, не зрезаны дарогамі, не населены. Гэта няправильна.

Рускі ўрад, які амяртвяе ўсё, робіць ўсё гвалтам, палкай, не ўмее зрабіць таго жыццёвага штуршка, які рушыў-бы Сібір з амерыканскай шпаркасцю наперад. Убачым, што будзе, калі вусце Амура адкрыеца для суднаходства і Амерыка сустрэненца з Сібір'ю каля Кітая.

Я даўно казаў, што *Ціхі акіян—Сяродземнае мора будучага*<sup>1</sup>. У гэтым будучым роля Сібіры, краіны паміж акіянам, паўднёвой Азіяй і Расіяй, надзвычай важная. Зразумела, Сібір павінна спусціцца да кітайскай граніцы. Сапраўды, не мэрзнуть-жа і дрыжаць у Берозаве і Якуцку, калі ёсць Краснаярск, Мінусінск і інші.

Само-ж рускае насельніцтва ў Сібіры мае ў харектары сваім пачаткі, якія гавораць пра іншае развіццё. Наогул сібірскае племя здаровае, рослае, разумнае і надзвычай станоўчае. Дзеци пасельшчыкаў, сібіракі, зусім не ведаюць памешчыцкай улады. Дваранства ў Сібіры няма, а разам з тым няма і арыстакраты ў гарадах; чыноўнік і афіцэр, прадстаўнікі ўлады, хутчэй падобны на непрыяцельскі гарнізон, паставлены пераможцам, чым на арыстакрату. Велізарныя адлегласці выратоўваюць сялян ад частых зносін з імі; гроши выратоўваюць купцоў, якія ў Сібіры пагарджаюць чыноўнікамі і, знадворна ўступаючы ім, ліцаць іх за тое, што яны ёсць: за сваіх прыказчыкаў па грамадзянскіх справах.

Прывычка да зброі, неабходная для сібірака, развіта ўсюды; прывычка да небяспек, да растаропнасці зрабілі сібірскага селяніна больш ваяўнічым, спрытным, гатовым на адпор, чым велікарускага. Аддаленасць ад царквы пакінула яго разум вальнейшым, чым у Расіі, ён халодны да рэлігіі, часцей за ўсё раскольнік. Ёсць далёкія вёскі, куды поп ездзіць разы трошкі гуртам хрысціць, хавае, жэніць і спавядае за ўсесь час.

<sup>1</sup> З вялікай радасцю бачыў я, што нью-йоркскія журналы некалькі разоў паўтарылі гэта. А. Г.

На гэты бок Уральскага хрыбта справы робяцца скрамней, і, не гле-дзячы на гэта, я мог-бы цэлья тамы напоўніць тымі анекдотамі аб злó-жыванні і круцельстве чыноўнікаў, якія я чую на працягу маёй службы ў канцылярыі і сталовай губернатара.

— Вось дык прафесар мой папярэднік!—казаў мне ў хвіліну шчырай гутаркі вяцкі паліцмейстар.—Ну, зразумела, гэтак жыць можна, толькі на гэта трэба ўрадзіцца; гэта свайго роду, магу сказаць, Сеславін, Фігнер\*, — і вочы кульгавага маёра, за рану павышанага ў паліцмейстары, блішчэлі пры ўспаміне аб славутым папярэдніку.

— Паказалася банда злодзеяў надалёка ад горада; раз, другі даходзіць да начальства: то ў купцоў тавар аграбілі, то ў упраўляючага па водкупах гроши ўзялі. Губернатар заклапочаны, піша адно прадпісанне за другім. Ну, ведаеце, земская паліцыя—трус; так якога-небудзь зладзюжку звязаць ды прадставіць яна ўмее, а там банда, ды, бадай што, з ружжамі. Земскія нічога не зрабілі. Губернатар кліча паліцмейстара і кажа: я, моў, ведаю, што гэта зусім не ваш абавязак, але ваша распарадчасць прымушае мяне звярнуцца да вас.

Паліцмейстар ужо пра гэтую справу добра ведаў.

— Генерал,—адказвае ён,—я еду праз гадзіну. Злодзеі павінны быць там вось і там; я бяру з сабой каманду, знайду іх вось там і там і праз два-тры дні прывяду іх у ланцугах у губернскі астрог.

— Гэта-ж Сувораў у аўстрыйскага імператара! Сапраўды, сказана—зроблена; ён іх так і накрыў з камандай; гроши не паспелі схаваць, паліцмейстар усё ўзяў і прадставіў злодзеяў у горад.

Пачынаеца следства; паліцмейстар пытае:

— Дзе гроши?

— Да мы іх табе, бацюхна, самі ў руکі аддалі,—адказваюць двое злодзеяў.

— Мне?—кажа здзіўлены паліцмейстар.

— Табе,—крычаць злодзеі,—табе.

— Вось дык нахабнасцы!—кажа паліцмейстар участковаму прыставу, бляднеючы ад абурэння.—Да вы, машэннікі, можа, яшчэ скажаце, што я разам з вами грабіў. Дык я ж вам пакажу, як брудзіць мне мундзір; я уланскі карнет і гонару свайго не дам зневажаць.

Ён іх лупцаваць,—прызнаваіць ды і годзе, куды гроши дзелі? Тыя спачатку сваё. Толькі як ён загадаў ім закаціць *на дзве люлькі*, дык галоўны злодзеі і закрычаў:

— Вінаваты, гроши прагулялі.

— Даўно-б так,—кажа паліцмейстар,—а то вярзеш глупства нейкае; мяне, брат, няхутка ашукаеш.

— Ну, дапраўды, нам у вашага благародзяя трэба вучыцца, а не вам у нас. Дзе нам!—прамармытаў стары злодзеі, са здзіўленнем пазираючы на паліцмейстара...

— А ён жа за гэтую справу атрымаў Владзіміра ў пятліцу...

— Дазвольце,—запытаўся я, перапыняючы пахвальнае слова вялікаму паліцмейстару,—што-ж гэта значыць: *на дзве люлькі*?

— Гэта так у нас, *хатні* выраз. Нудна, ведаеце, пры пакаранні, ну, дык загадаеш лупцаваць ды і курыш люльку; звычайна пад канец люлькі і пакаранню канец; ну, а ў экстраных выпадках загадаеш іншы раз і на дзве люлькі пачаставаць прыяцеля. Паліцэйскія прызывыяліся, ведаюць, прыкладна, колькі.

Пра гэтага Фігнера і Сеславіна хадзілі цэлья легенды ў Вятцы. Ён цуды рабіў. Раз, не памятаю па якой справе, ці то прыезджаў генерал-ад'ютант нейкі ці міністр, паліцмейстару хацелася паказаць, што ён нездарма насліу уланскі мундзір і што кальне шпорай не горш за іншых

свайго каня. Для гэтага ён адрасаваўся з просьбай да аднаго з Машкоўцавых, багатых купцоў таго края, каб ён яму даў свайго шэрага дарагога верхавога каня. Машкоўцаў не даў.

— Добра,—кака Фігнер,—вы такой дробязі не хочаце зрабіць па добрай волі, я і без вшага дазволу вазьму каня.

— Ну, гэта яшчэ паглядзім!—сказала злата.

— Ну, і ўбачыце,—сказаў булат.

Машкоўцаў замкнуў каня, прыставіў двух вартаўнікаў. На гэты раз паліцмейстар памыліцца.

Але гэтай ноччу, як знарок, загарэліся пустыя сараі, што належалі адкупшчыкам і знаходзіліся за самым Машкоўцавым домам. Паліцмейстар і паліцэйскія дзеянічалі энергічна; каб выратаваць дом Машкоўцева, яны нават разабралі сцяну стайні і вывелі, не апаліўшы ні грэвы, ні хваста, спрэчнага каня. Праз дзве гадзіны паліцмейстар, парадыруючы на белым жарабцу, ехаў атрымліваць удзячнасць асобы за ўдалое тушэнне пажару. Пасля гэтага ніхто не сумняваўся ў тым, што паліцмейстар усё можа зрабіць.

Губернатар Рыхлеўскі ехаў з сабрання; у той час як яго карэта рушылася, нейкі фурман з невялікімі санкамі, зазываўшыся, трапіў паміж пастронкаў двух карэнных і двух пірэдніх коней. З гэтага вышла мінутная канфузія, якая не перашкодзіла Рыхлеўску спакойна прыехаць дадому. На другі дзень губернатар зашытаўся ў паліцмейстара, ці ведае ён, чылі фурман заехаў яму ў пастронкі і што яго трэба паstryаць.

— Гэты фурман, ваша прэвасхадзіцельства, не будзе больш у пастронкі звязджаць, я яму ўляпіў добры ўрок,—адказаў, усміхаючыся, паліцмейстар.

— Да чый-жэ ён?

— Советніка Кулакова-с, ваша прэвасхадзіцельства.

Тым часам стары советнік, якога я застаў і пакінуў тым-жэ советнікам губернскага праўлення, увайшоў да губернатара.

— Вы нам даруйце,—сказаў губернатар яму,—што мы вашага фурмана павучылі.

Здзіўлены советнік, не разумеючы нічога, глядзеў запытальна.

— Учора ён заехаў мне ў пастронкі. Вы разумееце, калі ён мне заехаў, то...

— Да я-ж, ваша прэвасхадзіцельства, учора ды і гаспадыня мая сядзелі дома, і фурман быў дома.

— Што гэта значыць?—запытаваў губернатар.

— Я, ваша прэвасхадзіцельства, учора быў так заняты, галава кругом ішла, прабачайце, зусім забыўся пра фурмана і, признаюся, не адважыўся далахыць гэтага вашаму прэвасхадзіцельству. Я хацеў зараз распарадзіцца.

— Ну, вы—сапраўдны паліцмейстар, няма чаго сказаць!—заўважыў Рыхлеўскі.

Побач з гэтым драпежным чыноўнікам я пакажу вам і другую, процілеглу пароду—чыноўніка мяккага, слагадлівага, ручнога.

Між маймі знаёмымі быў адзін паважны стары, іспраўнік, адстаўлены па сенатарскай рэвізіі ад спраў. Ён займаўся складаннем просьбай і хадайніцтвам па справах, што іменна было яму забаронена. Чалавек гэты, які пачаў службу з незапомнных часоў, краў, падскрабаў, наводзіў фальшывыя даведкі ў трох губернях, два разы быў пад судом і інш. Гэты ветэран земскай паліцыі любіў расказваць эздзіўляючыя анекдоты пра самага сябе і сваіх таварышоў-службоўцаў, не тоячы сваёй пагарды да змізарнелых чыноўнікаў новага пакалення.

— Гэта так, шалахвосты,—кака ён,—зразумела, яны бяруць, без гэтага жыць нельга, але, значыцца, тае спрытнасці або ведання закона і не пытайце. Я, раскажу вам, для прыкладу, пра аднаго прыяцеля. Суддзей

быў гадоў дваццаць, летась памёр,—вось была галава! І мужыкі яго ліхам не памінаюць, і сваім кавалак хлеба пакінуў. Зусім асаблівую манеру меў. Прыдзе, бывала, мужык з просьбай, судзя зараз-жа пускае да сябе,—такі ласкавы, вясёлы.

— Як, моў, дзядзен'ка, тваё імя і бацюхну твойго як звалі.  
Селянін кланяецца.

— Ермалаэм,— мой родненькі, а бацьку Грыгорам называлі.

— Ну, дзень добры, Ермалай Грыгоравіч; адкуль бог нясе?

— А мы дубілаўскія.

— Ведаю, ведаю. Млыны, здаецца, ваши направа ад дарогі, ад гасцінца?

— Так, бацюхна, млыны абшчынныя нашы.

— Сяло заможнае, зямелька добрая, чарназём.

— Дзякаваць богу, нішто, кармілец.

— Ды яно-ж табе і трэба. У цябе, Ермалай Грыгоравіч, мабыць, сямейка не малая?

— Тры сыночкі, ды дзеўкі дзве, ды ў двор да старэйшай пяты ўжо год як узяў малайца.

— Мабыць, ужо і ўнучкі ёсць?

— Так ёсць ужо крыху, ваша міласць.

— І дзякую богу! пладзіцца і множцеся. Ну, Ермалай Грыгоравіч, з далёкай дарогі, вып'ем чараку бярозавай.

Мужык упіраецца. Судзя налівае яму, прыгаварваючы:

— Ну, выпі, выпі, браце, сёння і ад святых айцоў забароны няма на віно і алей.

— Яно, так, што забароны няма, але-ж віно вось і даводзіць чалавека да ўсякай бяды.—Тут ён хрысціцца, кланяецца і п'е бярозаўку.

— При такай сямейцы, Грыгоравіч, мабыць, цяжкавата жыць? Кожнага накарміць, адзець,—адным конікам або кароўкай не абыйдзешся, малака не стане.

— Што ты, бацюхна, куды паткнешся з адным канём; ёсць-такі троечка, быў чацверты, буланы, ды прапаў ад уроку на Пястроўкі; плотнік у нас, Дарафей, не дай божа, як ненавідзіць чужое дабро, і вочы ў яго надта ліхія.

— Бывае, бывае. Але ў вас там выганы вялікія,—мабыць, авечак трымаете?

— Нішто, ёсць і авечкі.

— Ох, загаварыўся я з табою. Служба, Ермалай Грыгоравіч, царская, пара ў суд. Што ў цябе справа, ці што?

— Так, ваша міласць, ёсць.

— Ну, што там у цябе? Пасварыліся ці што? Хутчэй, дзядзен'ка, гавары, няма часу.

— Ды што, бацюхна родненькі, бяда на старасць прышла... Вось на самую прачыстую былі мы ў шынку, ну, і сур'ёзна пагаварылі з суседскім селянінам,—такі агідны чалавек: наш лес крадзе. Толькі, пагаварыўши, ён размахнуўся ды мяне кулаком у грудзі. „Ты, браце, у чужой вёсцы не біся“, кажу я яму, ды хацеў так, значыцца, для прыкладу, таўхеля яму даць, ды сп'яну, ці што, або начысты падштурхнуў,—проста яму ў вока; ну, і папсаваў, значыцца, вока, а ён са старастам царкоўным зараз да становога,—хачу, кажа, суд па форме.

У часе расказу, судзя—што ваши пецербургскія акцёры!—робіцца ўсё сур'ёней, вочы гэтакія зробіць страшныя і ні слова.

Мужык бачыць і блядніе, ставіць капялюш ля ног і вымае ручнік, каб абцерці пот. Судзя-ж усё маўчиць і ў кніжцы старонкі перагортвае.

— Дык вось, бацюхна, я да цябе прышоў,—кажа мужык не сваім голасам.

— Што-ж я магу зрабіць тут? Гэтая справа! І як гэта ты прости  
ў вока?

— Так, бацюхна, нямаведама.. нячысты падкусіў.

— Шкада, вельмі шкада! З-за чаго дом павінен гінуць! Ну, а як-жа  
сям'я без цябе застанецца? Усё моладзь; а ўнукі—драбяза, ды і старую  
тваю шкада.

У мужыка пачынаюць ногі калаціца.

— Ды што-ж, бацюхна родны, што-ж гэта я сабе натварыў?

— Вось, Ермалай Грыгоравіч, чытай сам... або ты граматы мо<sup>е</sup> не адлеў?  
Ну, вось бачыш „аб членаврэдзіцелях“ артыкул... „Пакараўшы бізу-  
намі, саслаць у Сібір на пасяленне“.

— Не дай загінуць чалавеку! Не загубі хрысціяніна! Хіба нельга як?..

— Дзівак ты гэтакі! Хіба супроць закона можна ісці? Зразумела, усё—  
справа рук чалавечых. Ну, замест трыццаці ўдараў, мы назначым гэтак  
пяток.

— Ды, значыцца, у Сібір?..

— Не наша, браток ты мой, воля.

Цягне мужык з-за пазухі кашалёк, вымае з кашалька паперку,  
з паперкі—два-тры залатых і з ніzkім паклонам кладзе іх на стол.

— Гэта што, Ермалай Грыгоравіч?

— Выратуй, бацюхна.

— Ну, годзе, годзе! Што ты гэта? Я, грэшны чалавек, іншы раз бяру  
падзяку. Жалаванне ў мяне малое, мімаволі возьмеш; але ўзяць, дык каб  
было за што. Як я табе памагу? Каб яшчэ рабрыну або зуб, а то прости  
ў вока! Вазьміце гроши ваши назад.

Мужычок зусім зніштожаны.

— Хіба вось што: пагаварыць мне з таварышамі ды ў губерню ад-  
пісаць? Можа, справа пойдзе ў палату, там у мяне ёсьць прыяцелі, усё  
зробяць; ну, толькі гэта людзі іншага гатунку, тут трывма лабанчыкамі не  
адчэпішся.

Мужык пачынае крыху ачуńваць.

— Мне, бадай што, нічога не давай—мне сям'і шкода; ну, а тым менш  
двух шэршнікіх і даваць няма чаго.

— Далібог, не ведаю што рабіць, дзе гэта дастаць такую процыму  
грошай: чатырыста рублёў... час-же яшчэ які?

— Я-такі і сам думаю, што яно цяжкавата. Пакаранне мы зменшим,—  
за раскяяние, моў, і прыняўшы пад увагу нецвярдзены стан... Ды і ў Сібіры  
людзі жывудзь. Табе-ж і не бог ведае, як далёка ісці... Зразумела, калі  
прадаць паражку коней ды адну з кароў, ды авечак, яно, можа, і хопіць,  
але-ж ці хутка потым у сялянскай справе прыдбаеш столькі грошай?  
А з другога боку, падумаеш, конікі застануцца, а ты вось пойдзеш сабе,  
куды Макар цялят не ганяў. Падумай, Грыгоравіч, часу хапае, пачакаем  
да заўтра, а мне пары,—дадае суддзя і кладзе ў кішэню лабанчыкі, ад  
якіх адмовіўся, кажучы:—гэта зусім лішніе, я бяру, толькі каб вас не  
пакрыўдзіць.

На другую раніцу, зірк, стары жыд цягне рознымі крыжавікамі ды  
стараадаўнімі рублямі рублёў трыста пяцьдзесят асігнацыямі да суддзі.

Суддзя абяцае клапаціца аб справе; мужыка судзяць, судзяць, пры-  
гражжаюць, а потым і выпусцяць з якой-небудзь лёгкай карай або з па-  
радаю надалей у падобных выпадках быць асцярожным, або з адзнакай:  
„пакінуць у падазрэнні“, і мужык усё жыццё моліць бoga за суддзю.

— Вось як даўней рабілі,—прыгаварваў адстаўлены ад спраў іспраў-  
нік,—чыста!

... Вяцкія мужыкі, наогул, не вельмі цярплівыя. Затое іх і лічаць  
чыноўнікі паклённікамі і неспакойнымі. Сапраўдны скарб для земскай

паліцы!—гэта вацякі, мардва, чуваши: народ дробны, баязлівы, бяздарны. Іспраўнікі даюць падвойны водкуп губернатарам за прызначэнне іх у паветы, населенія фінамі.

Паліцы і чыноўнікі робяць неймаверныя рэчы з гэтымі беднякамі. Калі каморнік едзе з даручэннем праз вацяцкую вёску, ён абавязкова ў ёй спыняеца, бярэ з падводы астралябію, убіае шост, працягвае ланцуг. Прэз гадзіну ўся вёска ў замяшанні. „Міжамер'я, міжамер'я!“—кажуць мужыкі з тым выглядам, з якім у 12-м годзе казалі: „Француз! Француз!“

З'яўляецца стараста пакланіцца з пакораю. А той усё мерае і запісвае. Ён яго просіць не абмерыць, не пакрыўдзіць. Каморнік патрабуе дваццаць, трыццаць рублёў. Вацякі рады, збіраюць гроши, і каморнік едзе да наступнай вацяцкай вёсکі.

Або калі пападзеца мёртвае цела іспраўніку са становым, яны яго возяць два тыдні, карыстаючыся марозам, па вацяцкіх вёсках і ў кожнай кажуць, што вось зараз паднялі і што следства і суд назначаны ў іх вёсцы. Вацякі адкупаюцца.

За некалькі гадоў да майго прыезду іспраўнік, які разахвоціўся браць выкупы, прывёз мёртвае цела ў вялікую рускую вёску і патрабаваў, здаеца, дзвесце рублёў. Стараста сабраў грамаду; грамада больш ста не давала. Іспраўнік не ўступаў. Мужыкі ўзлаваліся, замкнулі яго з двумя пісарамі ў валасным праўленні і, у сваю чаргу, пагражалі іх спаліць. Іспраўнік не паверыў пагрозе. Мужыкі абклалі хату саломай і, як ультыматум, падалі іспраўніку на шасце ў акно сторублёвую асігнацыю. Герой іспраўнік патрабаваў яшчэ сто. Тады мужыкі запалі з чатырох канцоў салому, і ўсе трои Муцыя Сцэволы земскай паліцыі згарэлі. Справа гэтая была потым у сенаце.

Вацяцкая вёсکі наогул значна бяднейшыя за рускія.

— Дрэнина, брат, ты жывеш,—казаў я гаспадару-вацяку, чакаючы коней у душнай, чорнай і пахілай хацінцы, паставленай вокнамі назад, гэта значыць на двор.

— Што, бачка, рабіць? Мы бедна, дзеньга хаваем на чорная дні.

— Ну, чарнайшы дзень ці можа ўжо бысь, дзядуня,—сказаў я яму, наліваючы чарку рому,—выпі з гора.

— Мы не п'ем,—адказаў вацяк, прагна гледзячы на чарку і падазроня на мяне.

— Не бойся, бяры.

— Выпі сама раней.

Я выпіў, і вацяк выпіў.

— А ты што?—запытаўся ён,—з губерня, па справе?

— Не,—адказаў я,—праездам, еду ў Вятку.

Гэта яго значна супакоіла, і ён, агледзеўшыся на ўсе бакі, дадаў для тлумачэння:

— Чорная дні, калі іспраўнік ды *поп* прыедуць.

Вось пра папа я вам і хачу расказаць крыху.

Поп у нас ператвараеца больш і больш у духоўнага квартальнага, чаго і трэба было чакаць ад візантыйскай пакорлівасці нашай царквы і ад імператарскага першасвяціцельства.

Фінскіе насељніцтва часткова прыняло хрышчэнне ў дапятроўскія часы, часткова было ахрышчана ў царстваванне Елізаветы і часткова засталося ў язычестве. Большая частка хрышчоных пры Елізавете тайна прытрымліваеца сваёй сумнай дзікай рэлігіі<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Усе малітвы іх зводзяцца да матэрыяльной просьбы аб тым, каб род не звёўся, каб ураджай быў, каб стада захавалася і больш нічога. „Дай, Юмала, каб ад аднаго бара нарадзілася два, ад аднаго зерня нарадзілася пяць, каб у маіх дзіцей былі дзеци“.

Гады праз два-тры іспраўнік або станавы выпраўляюца з папом па вёсках рэвізаваць, хто з вацякоў гавеў, хто не і чаму не. Іх уціскаюць, садзяць у турму, лупцуюць, прымушаюць плаціць трэбы; а галоўнае поп і іспраўнік шукаюць якога-небудзь доказу, што вацякі не пакінулі сваіх ранейшых абрадаў. Тут духоўны сышчык і земскі місіянер узімаюць буру, бяруць велізарны водкуп, робяць „чорная дні“, потым ад'яджаюць, пакідаючы ўсё па-старому, каб мець выпадак праз год-другі зноў паехаць з разгамі і крыжам.

У 1835 годзе свяцейшы сінод патрэбным паапостальстваваць у Віцкай губерні і абраўніцу чарамісай-язычнікаў у праваслаўе.

Гэтае абарачэнне—тып усіх вялікіх палепшанняў, якія робяцца рускім урадам, фасад, дэкарацыя, *blague*<sup>1</sup>, хлусня, пышная справаздача: хто-небудзь крадзе і каго-небудзь лупцуюць.

Мітрапаліт Філарэт паслаў місіянерам бойкага свяшчэнніка. Яго звалі Курбаноўскім. Пад уплывам рускай хваробы, ганарлівасці, Курбаноўскі горача ўзяўся за справу. Якім-бы там ні было спосабам ён хацеў уціснуць благадаць божую чарамісам. Спачатку ён прабаваў прарапедваць, але гэта яму скора надакучыла. І, сапраўды, ці многа возьмеш гэтым старым сродкам?

Чарамісы, сціміўшы, у чым справа, прыслалі сваіх свяшчэннікаў, дзікіх, фанатычных і спрытных. Яны, пасля доўгіх гутарак, сказалі Курбаноўскуму:

— У лесе ёсьць белыя бярозы, высокія сосны і яліны, ёсьць таксама і малая мазжуха. Бог усіх іх церпіць і не хоча, каб мазжуха была сасной. Так вось і мы паміж сабой, як лес. Будзьце вы белымі бярозамі, мы застанемся мазжухай; мы вам не перашкаджаем, за цара *молімся*, по даці плацім і рэкрутаў ставім, а святыні сваёй здрадзіць не хочам<sup>2</sup>.

Курбаноўскі ўбачыў, што з імі не дагаворыцца і што доля Кірыла і Мефодзія яму не ўдаецца; ён звярнуўся да іспраўніка. Іспраўнік абрадаваўся страшэнна; яму даўно хацелася паказаць свою прыхільнасць да царквы; ён быў нехрышчоны татарын, гэта значыць прававерны магаметанін, зваўся Дэўлет-Кільдзееў.

Іспраўнік узяў з сабой каманду і паехаў асаджаць чарамісаў словамі божым. Некалькі вёсак былі ахрышчаны. Апостал Курбаноўскі адслужыў малебства і адправіўся ціхамірна атрымліваць камілаўку. Апосталу-татарыну ўрад прыслаў владзімірскі крыж за пашырэнне хрысціянства!

На няшчасце, у татарына-місіянера былі нелады з мулою ў Малмыжы. Муле зусім не падабалася, што прававерны сын карана так паспяхова прарапедуе евангелле. У рамазан іспраўнік, адважна прывязаўшы крыж у пятліцу, з'явіўся ў мечэць і, зразумела, стаў наперадзе ўсіх. Мула толькі было пачаў чытаць у нос каран, як раптам спыніўся і сказаў, што ён не смее чытаць далей у прысутнасці *прававернага*, які прышоў у мечэць з хрысціянскім знакам.

Татары загаманілі, іспраўнік збянтэжыўся і кудысьці схаваўся або зняў крыж.

У гэтай няўпэўненасці ў зямным жыцці і хлебе штодзённым ёсьць нешта адкыўшае, прыдущанае, няшчаснае і сумнае. Д'ябал (шайтан) ушаноўваецца нароўні з богам. Бачыў я вялікі пажар у адным сяле, у якім жыхары былі перамешаны—рускія і вацякі. Рускія цагалі рэчы, крычалі, клапаціліся, асабліва паміж імі вызначаўся цалавальнік. Пажар спыніць было немагчыма; але выратаваць сёе-тое было спачатку лёгка. Вацякі сабраліся на невялікі ўзгорак і плакалі наўзрыд, нічога не робячы. А. Г.

<sup>1</sup> Выхваленне.

<sup>2</sup> Падобны адказ (калі Курбаноўскі яго не выдумаў) быў некалькі сказаны сялянамі ў Германіі, якіх хацелі абарачаць у каталіцызм. А. Г.

Я потым чытаў у „Журиале міністэрства ўнутраных спраў” пра гэтае выдатнае абарачэнне чарамісаў. У артыкуле была спамянута старанная садзейнасць Дэйлёт-Кільдзеева. На няшчасце, забыліся дадаць, што прыхільнасць да царквы была тым больш бескарыслівай у яго, чым пшчырэй ён верыў у ісламізм.

Перад сканчэннем майго віцкага жыцця дэпартамент дзяржаўных маё-масцей краў да такой нагласі, што над ім назначылі следчую камісію якая разаслала рэвізору па губернях. З гэтага пачалося ўвядзенне новага кіравання дзяржаўнымі сялянамі.

Губернатар Карнілаў павінен быў назначыць ад сябе двух чыноўнікаў пры рэвізіі. Я быў адзін з назначаных. Чаго ні прышлося мне тут прачытаць—і сумнага, і смешнага, і агіднага. Самыя загалоўкі спраў здзяўлялі мяне страшэння:

„Справа аб згубе *невядома* куды дома валаснога праўлення і аб згрызенні плана онага мышамі”;

„Справа аб згубе *дваццаці двух* казённых аброчных стацей”, гэта значыць вёрст пятнаццаці зямлі;

„Справа аб пералічэнні сялянскага хлопчыка Васілія ў жаночы пол”. Апошняя была да таго цікавая, што я зараз-жа прачытаў яе ад пачатку да канца.

Бацька гэтага ўйўнага Васілія піша ў сваёй просьбe да губернатара, што гадоў пятнаццаць таму назад у яго нарадзілася дачка, якую ён хацеў называць Васілісай, але што свяшчэннік, які быў „пад чаркай”, ахрысціў дзяўчынку Васіліем і так запісаў у метрыцы. Акалічнасць гэтая, як відаць, мала непакоіла мужыка, але калі ён зразумеў, што скора прыпадае на яго дом рэкрүцкая чарга і падушная, тады ён сказаў пра гэта галаве і становому. Такі выпадак для паліцыі здаўся вельмі незвычайным. Яна папярэдне адмовіла мужыку, кажучы, што ён прапусціў дзесяцігадовую даўнасць. Мужык пайшоў да губернатара. Губернатар назначыў урачысты агляд гэтага хлопчыка жаночага полу медыкам і павіальной бабкай... Тут ужо неяк завялася перапіска з кансісторыяй, і поп, наследнік таго, які пад чаркаю не разбіраў плоцкіх адзнак, выступіў на спэну, і справа цягнулася гадамі, і дзяўчынку амаль што не пакінулі ў падазрэнні мужчынскага полу.

Не думайце, што гэтае недарэчнае дапушчэнне зроблена мною жартуона; ні ў якім разе, гэта зусім адпаведна духу рускага самадзяржая.

Пры Паўле нейкі гвардзейскі палкоўнік у месячным рапарце паказаў памёршым афіцэрам, які канаў у больніцы. Павел яго выключыў як памёршага са спіскаў. На няшчасце, афіцэр не памёр, а выздаравеў. Палкоўнік упрасіў яго на год або на два выехаць у свае вёскі, спадзеючыся дачакацца выпадку, каб паправіць справу. Афіцэр згадзіўся, але, на бяду палкоўніка, наследнікі, прачытаўшы ў загадах пра смерть сваяка, ні за што не хацелі яго прызнаць жывым і, няўцешныя ад страты, упарты патрабавалі ўводу ва ўладанне. Калі жывы нябожчык убачыў, што яму прыходзіцца другі раз паміраць, і не з загаду, а з голаду, тады ён пакінуў у Пецербург і падаў Паўлу просьбу. Павел напісаў сваёй рукой на яго просьбe: „Паколькі наконт п. афіцэра быў высачайшы загад, то ў просьбe яму адмовіць”.

Гэта яшчэ лепш маёй Васілісы-Васілія. Што значыць грубы факт жыцця перад высачайшым загадам? Павел быў паэт і дыялектык самаўладства.

Як ні брудна і ні грузка ў гэтым балоце прыказных спраў, але скажу яшчэ некалькі слоў. Гэта гласнасць—апошняя, слабая ўзнагарода пакутнікам, загінувшым без следу, без уцяшэння.

Урад дае ахвотна ва ўзнагароду вышэйшым чыноўнікам пустапарожнія землі. Шкоды ў гэтым вялікай няма, хоць разумней было-б захаваць гэ-

тыя запасы для прырастаючага насельніцтва. Правілы, паводле якіх загадана адмяжоўца землі, даволі падрабязны; нельга даваць берагоў суднаходнай ракі, будаўнічага лесу, абодвух берагоў ракі, нарэшце ні ў якім выпадку не дазваляцца выдзяляць зямель, апрацаваных сялянамі, хоць-бы сяляне не мелі ніякіх правоў на гэтых землі, апрача даўнасці<sup>1</sup>...

Усё гэта, зразумела, на паперы. На справе адмежаванне зямель у прыватнае ўладанне—страшная крыніца грабяжу казны і прыгнечання сялян.

Благародныя вяльможы, атрымліваючыя арэнды, звычайна або прадаюць свае права купцам, або стараюцца праз губернскае начальства заўладаць, наперакор правілам, чым-небудзь асаблівым. Сам граф Орлоў выпадкова атрымаў у надзел дарогу і пашы, на якіх спыняюцца гурты ў Саратаўскай губерні.

Дзівіцца, значыцца, няма чаго, што ў адну прыгожую раніцу ў сялян Дараўскай воласці Кацельніцкага павета адрэзалі зямлю аж да прыгумення ў і дамоў і аддалі ў прыватнае ўладанне купцам, якія купілі аренду ў нейкага сваяка графа Канкрана. Купцы ўстанавілі наёмную плату за зямлю. З гэтага пачалася справа. Казённая палата, падкупленая купцамі і баючыся сваяка Канкрана, заблытала справу. Але сяляне рашыліся яе весці настойліва; яны выбралі двух разумных мужыкоў і выправілі іх у Пецербург. Справа пайшла ў сенат. Межавы дэпартамент здагадаўся, што за мужыкамі праўда, але не ведаў, што рабіць, і запытаўся Канкрана. Канкран проста прызнаў, што зямля няправільна адрэзана, але лічыў, што цяжка вярнуць яе, таму што яна з таго часу *магла* перапрадавацца, і што ўладальнікі яе *маглі* зрабіць розныя палепшанні. А таму яго сіяцельства пастанавіла, карыстаючыся вялікай колькасцю казённых зямель, надзяліць сялян поўнай колькасцю з другога боку. Гэта спадабалася ўсім, апрача сялян. Па-першае, хіба гэта жарты нанава распрацоўваць палі? Па-другое, зямля з другога боку аказалася нядобіцай, балоцістай. Паколькі сяляне Дараўскай воласці больш займаліся хлебаробствам, чым паляваннем на дупеляў і бекасаў, то яны зноў падалі просьбу.

Тады казённая палата і міністэрства фінансаў аддзялілі новую справу ад ранейшай і, знайшоўши закон, у якім сказана, што, калі ў надзел падзеца нядобіца, то не вырэзваць яе, а дадаваць яшчэ палавінную колькасць, загадалі даць дараўскім сялянам да балота яшчэ поўбалота.

Сяляне зноў падалі ў сенат, але пакуль іх справа дайшла да разбору, межавы дэпартамент прыслаў ім планы на новую зямлю, як водзіцца, пераплесеныя, расфарбаваныя, з паказаннем звязды ветраў, з прыстойнымі тлумачэннямі ромба RRZ і ромба ZZR, а галоўнае—з патрабаваннем пэўнай падзесяцінай платы. Сяляне, убачыўши, што ім не толькі не аддаюць зямлі, але хочуць з іх злупіць гроши за балота, рашуча адмовіліся плаціць.

Іспраўнік данес Тюфяеву. Тюфяеў паслаў ваеннную экзекуцыю пад начальствам вяцкага паліцмейстара. Той прыехаў, скапіў некалькі чалавек, пералупцаваў іх, усмірыў воласць, узяў гроши, аддаў *вінаватых* крымінальному суду і з тыдзенем гаварыў хрыпатым ад крыку голасам. Некалькі чалавек былі пакараны бізунамі і сасланы на пасяленне.

Праз два гады наследнік праязджаў Дараўскай воласцю; сяляне падалі яму просьбу, ён загадаў разабраць справу. З гэтага выпадку я складаў з яе дакладную запіску. Што вышла добра га з гэтага перагляду, я не ведаю. Чу́у я, што сасланых вярнулі, але ці вярнулі зямлю, не чу́у.

<sup>1</sup> У Вяцкай губерні сяляне асабліва любяць перасяляцца. Вельмі часта ў лесе адкрываюцца раптам тры-чатыры пачынкі. Велізарныя землі і лісы (да паловы ўжо зведзеныя) спакушаюць сялян браць гэтую гес *пиллюс* [нічыя рэч], якая ляжыць без карысці. Міністэрства некалькі разоў прымушана было зацвярджаць зямлю за тымі, хто яе ўзяў. А. Г.

У заключэнне, спамяну аб славутай гісторыі бульбянага бунту і аб тым, як Нікалай далучаў да выгод пецербургскай цывілізацыі вандроўных цыганоў.

Рускія сяляне неахвотна садзілі бульбу, як некалі сяляне ўсёй Еўропы: як быццам інтынкт казаў народу, што гэта—дрэнная ежа, якая не дae ні сіл, ні здароўя. Аднак, у некаторых памешчыкаў і ў шмат якіх казённых вёсках „земляныя яблыкі” садзіліся значна раней бульбянага тэрора. Але рускаму ўраду тое акурат і не падабаеца, што робіцца само сабою. Усё трэба, каб рабілася з пад палкі, па флігельману\*, па тэмпах.

Сяляне Казанскай і часткаю Віцкай губерні засяялі бульбаю палі. Калі бульба была сабрана, міністэрства надумалася закласці ў валасцях цэнтральныя ямы. Ямы зацверджаны, ямы прадпісаны, ямы капаюцца, і ў пачатку зімы мужыкі, сашчаміўшы сэрца, павезлі бульбу ў цэнтральныя ямы. Але калі наступнаю вясною іх хацелі прымусіць садзіць *мёрзлу* бульбу, яны адмовіліся. Сапрауды, не магло быць больш дзёрзкай знявагі да працы, як загад рабіць відавочную недарэчнасць. Гэтае пярэчанне было прадстаўлена, як бунт. Міністр Кіселёў прыслалі з Пецербурга чыноўніка; ён, чалавек разумны і практычны, узяў у першай воласці па рублю з душы і дазволіў не садзіць бульбяныя вымарэзкі.

Чыноўнік паўтарыў гэта ў другой і ў трэцій, але ў чацвертай галава сказаў яму рашуча, што ён бульбу садзіць не будзе і грошай яму не дасць.

— Ты, казаў ён яму, вызваліў вось тых і тых; ясная справа, што і нас павінен вызваліць.

Чыноўнік хацеў справу скончыць пагрозамі і розгамі, але мужыкі скапіліся за калы, паліцэйскую каманду прагналі; ваенны губернатар паслаў казакаў. Суседня воласці ўступіліся за сваіх.

Даволі сказаць, што справа дайшла да гарматнай карцечы і ружэйных стрэлаў. Мужыкі пакінулі хаты, рассыпаліся па лясах; казакі іх выганялі з гушчару, як дзікіх звяроў; тут іх хапалі, закоўвалі ў ланцугі і адпраўлялі ў ваенна-судную камісію ў Козьмадзэм'янск.

Па нейкай выпадковасці стары маёр унутранай варты быў сумленны, прсты чалавек; ён дабрадушна сказаў, што ва ўсім вінават чыноўнік, прысланы з Пецербурга. На яго ўсе накінуліся, яго голас падавілі, заглушылі, яго запалахалі і нават засаромілі тым, што ён хоча „загубіць няўнага чалавека”.

Ну, і следства пайшло звычайнім рускім парадкам: мужыкоў лупцавалі пры допытах, лупцавалі дзеля пакарання, лупцавалі для прыкладу, лупцавалі з-за грошай і цэлы натоўп саславалі ў Сібір.

Характэрна, што Кіселёў прайезджаў па Козьмадзэм'янску ў часе суда. Можна было-б, здаецца, завярнуць у ваеннную камісію або паклікаць да сябе маёра.

Ён гэтага не зрабіў!

... Славуты Тюрго, бачачы няяўіць французаў да бульбы, разаслаў усім адкупшчыкам і іншым падуладным асобам бульбу на сяўбу, строга забараніўшы даваць сялянам. Разам з тым ён паведаміў ім таемна, каб яны не перашкаджалі сялянам красці гэтую бульбу на сяўбу. Праз некалькі год частка Францыі абселялася бульбай.

Tout bien pris<sup>1</sup>, гэта-ж лепш за карцеч, Павел Дmітравіч?\*

Да Вяткі прывандраваў у 1836 годзе табар цыганоў і размясціўся на полі. Цыганы гэтая цягалися да Табольска і Ірбіта, ведучы з незапомніх часоў сваё вольнае брадзячае жыццё, з вечным вучаным мядзведзем і нічаму не вучаным дзецим, з канаваламі, з гаданнем і дробным крадзяжом. Яны спакойна спявалі песні і кралі курэй, як раптам губернатар атрымаў загад, што калі знайдуцца цыганы *бяспашпартныя* (ні ў аднаго цыгана

<sup>1</sup> Узяўшы ўсё на ўвагу.

ніколі не бывала пашпарта, і гэта вельмі добра ведалі і Нікалай і яго людзі), то даць ім такі тэрмін, каб яны прыпісаліся там, дзе іх застане ўказ, да сельскай і гарадской грамады.

Пасля-ж гэтага тэрміну прадпісвалася ўсіх годных да ваенай службы аддаць у салдаты, астатніх адправіць на пасяленне, *адабраўшы дзяцей мужчынскага полу*.

Гэты вар'яцкі ўказ, які нагадвае біблейскія апавяданні аб збіваннях і пакараннях цэлых парод і ўсіх, хто да сцяны мочыща, сканфузіў самога Тюфяева. Ён абавясціў цыганам недарэчны ўказ, напісаў у Пецербург аб немагчымасці выканання. Для таго каб прыпісвацца, патрэбны гроши, патрэбна згода грамады, якая таксама дарма не захоча прыняць цыган, і прытым трэба яшчэ ўлічыць, ці хочуць самі цыганы іменна тут пасяліцца. Узяўшы ўсё на ўвагу, Тюфяеў,—і тут нельга яго не пахваліць—прадстаўляў міністру аб tym, каб ім даць ільготы і адтэрміноўкі.

Міністр адказаў прадпісаннем—як сыйдзе тэрмін, прывесці ў выкананне навухаданосара распараджэнне. Сашчаміўшы сэрца, паслаў Тюфяеў каманду, загадаўшы акружыць табар; калі гэта было зроблена, з'явілася паліцыя з гарнізонным батальёнам, і што тут, кажуць, было,—гэта цяжка себе ўяўіць. Жанчыны з растррапанымі валасамі, з крыкамі і слязмі, як звар'яцеляя, бегалі, валяліся ў нагах у паліцыі, сівыя старухі хапаліся за сыноў. Але парадак перамог, і паліцмейстар забраў дзяцей, забраў рэкрутаў, астатніх адправілі па этапах кудысьці на пасяленне.

Але калі адбрылі дзяцей, узімка пытанне, куды іх дзець і на якія гроши ўтрымліваць.

Раней пры прыказах грамадскага прыгляду былі выхаваўчыя дамы, якія нічога не каштавалі казне. Але пруская цаламудранасць Нікалая іх зніштожыла, як шкодны для маральнасці. Тюфяеў даў наперад сваіх грошай і запытаяўся міністра. Міністры ніколі і ні перад чым не спыняюцца: загадалі аддаць малютак, пакуль будзе распараджэнне, на доляд бабулек і дзядоў, дажываючых свой век у багадзельні.

Маленьких дзяцей змясціць разам з паміраючымі бабулямі і дзядамі і прымусіць іх дыхаць паветрам смерці, і даручыць гэтым старым, якія шукаюць толькі спакою, даглядаць дзяцей задарма...

Паэты!

Каб не перапыняцца, раскажу я тут гісторыю, якая здарылася праз года паўтара з владзімірскім старастам майго бацькі. Мужык ён быў разумны, бывалы, займаўся возніцтвам, сам трymаў некалькі троек і гадоў дваццаць сядзеў старастам невялікай аброчнай вёсачкі.

У той год, калі я жыў у Владзіміры, суседні сяляне прасілі яго здаць за іх рэкрута; ён з'явіўся ў горад з будучым абаронцам бацькаўшчыны на вяроўцы і з вялікай самаўпэўненасцю, як майстар сваёй справы.

— Гэта, бацюхна,—казаў ён, расчосваючы пальцамі сваю широкую белакурую бараду з сівізнаю,—усё справа рук чалавечых. Пазалетася нашага хлапца ставілі, быў такі благенъкі, лядашчы, мужыкі надта-ж баяліся, што не возьмуць. Ну, я і кажу: а што, напрыклад, праваслаўныя, дакладу даць?—Нямазанае кола не круціцца. Мы так парайліся паміж сабою, грамада вось і вызначыла дваццаць пяць залатых. Прыйзджаю я ў губерню і, пагаварыўшы ў казённай палаце, іду проста да старшыні: чалавек, бацюхна, быў ён разумны і мяне даўно ўжо ведаў. Загадаў ён паклікаць мяне ў кабінет, а ў самога ножка баліць, дык ляжыць сабе на канапе. Я яму ўсё расказаў, а ён мне ў адказ са смехам: „Добра, добра, ты вось кажы,—колькі *оных* прывёз? Ты-ж жыдамор, ведаю я цябе“. Я паклаў на стол дзесяць лабанчыкаў і пакланіўся ў пояс; яны іх так у ручку ўзялі і падкідваюць.—„А, што, кажа, не мне-ж аднаму плаціць-жа трэба, што-ж ты яшчэ прывёз?“ Я дакладваю: з дзесятак, моў, яшчэ набярэцца. Ну,

кажа, куды-ж ты іх дзенеш? Сам лічы: лекару два, вайсковаму прыём-шыку два, пісьмаводу, ну, там на ўсякі пачастунак усё-ж больш трох не выйдзе,—дык ты ўжо астатнія мне аддай, а я пастараюся ўладзіць справу”.

— Ну, што-ж, ты даў?

— Вядома, што даў; ну, і забрылі лоб як найлепш.

Навучаны такому акругленню рахункаў, прызвычаўшыся да такіх каштасыаў, а мабыць, і да піці залатых, аб лёсе якіх ён змоўчаў, стараста быў упэўнены ў поспеху. Але шмат няшчасцяў можа прайсці паміж хабарам і рукою таго, хто яго бярэ. Да рэкруцкага набору ў Владзімір быў прысланы флігель-ад'ютант граф Эсен. Стараста сунуўся да яго са сваімі лабанчыкамі і арапчыкамі. На няшчасце, наш граф, як герайні ў „Нуліне”, быў выхаваны „не ў айчынным законе”, а ў школе балтыскай аристакратыі, якая навучала нямецкай адданасці рускаму гасудару. Эсен узла-ваўся, раскрычаўся і, што горш за ёсё, пазваніў; прыбег пісьмавод, з'явіліся жандары. Стараста, які ніколі не марыў аб існаванні людзей у мундзіры, які-б не бралі хабараў, так зблінтэжыўся, што не адмовіўся, не пачаў клясціся і бажыцца, што ніколі грошай не даваў, што калі толькі хацеў гэтага, дык каб лопнулі яго вочы і расінка не папала-б у рот. Ён, як баран, дазволіў сябе выкрыць, завесці ў паліцыю, каючыся, мабыць, у тым, што мала генералу прапанаваў і гэтым яго пакрыўдзіў.

Але Эсен, нездаволены ні ўласным чыстым сумленнем, ні страхам ня-шчаснага селяніна, і жадаючи, мабыць, выкараниць іn Russland хабары, пакараць зло і даць навучальны прыклад, напісаў у паліцыю, напісаў губернатару, напісаў у рэкруцкае прысутства аб зладзейскім учынку старасты. Мужыка пасадзілі ў астрог і аддалі пад суд. Дзякуючы бязглаздаму і агіднаму закону, які аднолькава карае таго, хто, будучы сумленным чалавекам, дae гроши чыноўніку, і самога чыноўніка, які бярэ хабар, справа была кепская, і старасту трэба было ратаваць, ва што-б там ні было.

Я кінуўся да губернатара; ён адмовіўся ўступаць у гэтую справу; стар-шыні і советнікі крымінальнай палаты, напалоханы ўмяшаннем флігель-ад'ютанта, адмоўна ківалі галавой. Сам флігель-ад'ютант першы, змяніўши гнеў на літасць, казаў, што ён „ніякага зла зрабіць старасту не хоча, што ён хацеў яго правучыць”, што „няхай яго пасудзяць ды і адпусцяць”. Калі я гэта рассказваў паліцмейстару, то ён мне заўважыў: „То-ж бо і яно, што ўсе гэтыя паны не ведаюць справы; прыслу-бы яго праста да мяне, я яму-б, дурню, злупцаваў-бы спіну,—не сунься, моў, у воду, не адшукаўши броду,—ды і адпусці-бы яго дадому,—усе і былі-б здаволены; а цяпер, ідзі, расчыхвайся з палатай”.

Два разважанні гэтых так удала і яскрава выяўляюць рускае імперскае разуменне аб праве, што я не мог іх забыць.

Паміж гэтымі Геркулесавымі слупамі айчыннай юрыспрудэнцыі стараста трапіў у сярэдні, у самы глыбокі вір, гэта значыць у крымінальную палату. Праз некалькі месяцаў падрыхтавалі ращэнне, на падставе якога ста-расту, пакараўшы бізунамі, адпраўлялі ў Сібір на пасяленне. З'явіўся да мяне яго сын, уся сям'я, упрашаючы выратаваць бацьку і кармільца сям'і. Шкада мне было вельмі і самому гэтага селяніна, які зусім няявінна гінуў. Паехаў я зноў да старшыні і советнікаў, зноў пачаў ім даказваць, што яны-ж сабе шкодзяць, так строга караючы старасту; што яны самі вельмі добра ведаюць, што ніводнай справы без хабару не скончыш, што, нарэшце, ім самім не будзе чаго есці, калі яны, як сапраўдныя хрысціяне, не будуць лічыць, што кожны дар на карысць і ўсякае даянне—дабро. Просячы, кланяючыся і пасылаючы сына старасты яшчэ ніжэй кланяцца, я дабіўся напалову сваёй мэты: старасту прысудзілі да пакарання некаль-

кімі ўдарамі бізуна ў сценах астрога, з пакіданнем на месцы пражывання і з забаронаю хадайнічаць па справах за інших сялян.

Я весялей уздыхнуў, убачыўши, што губернатар і прокурор згадзіліся, і выправіўся ў паліцыю прасіць аб палегчанні сілы пакарання; паліцэйскія, часткова здаволенны тым, што я сам прышоў іх прасіць, часткова шка-дуючи мучаніка, які пацярпей за такую блізкую кожнаму справу, апрача таго ведаючи, што ён—мужык заможны, абыцалі мне зрабіць адну пра-форму.

Праз некалькі дзён з'явіўся неяк раніцой стараста, схуднелы і яшче больш сівы, чым быў. Я зауважыў, што пры ўсёй радасці ён быў чымосьці заклапочаны і пад уплывам нейкай цяжкой думы.

— Аб чым ты смуткуеш?— запытаўся я яго.

— Да што, адразу-б усё кончылі.

— Нічога не разумею.

— Да, вось не ведаю, калі-ж караць яны будуть.

— А цябе не каралі?

— Не.

— Як-же цябе выпусцілі? Ты-ж ідзеш дадому?

— Дадому-та дадому, да вось пра пакаранне ўсё думаю: сектетар іменна чытаў.

Я нічога і сапраўды не разумеў і, нарэшце, запытаўся ў яго, ці далі яму які-небудзь від. Ён падаў мне яго. У ім было напісаны ўсё рашэнне і ў канцы сказана, што, учыніўши, па ўказу крымінальнай палаты, пакаранне бізунамі ў сценах турэмнага замка, „выдаць яму онае пасведчанне і з замку вызваліць“.

Я разрагатаўся.

— Да ты-ж пакараны ўжо!

— Не, бацюхна, не.

— Ну, калі не здаволены, ідзі назад, прасі, каб пакаралі, можа, палі-ция ўлічыць тваё становішча.

Убачыўши, што я смяюся, усміхнуўся і стари, няўпэўнена ківаючи галавою і прыгаварваючи:

— Бач ты, якія цуды!

„Якое бязладдзе“,— скажа шмат хто, але няхай-жа яны ўспоміняць, што толькі гэтае бязладдзе і робіць магчымым жыццё ў Радзі<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Апавяданне гэтае не было змешчана ў першым выданні (1858). А. Г.

## РАЗДЕЛ XVI\*.

*Александр Лайрэнцевич Витберг.*

Сярод гэтых уродлівых і непрыстайных, дробных і агідных асоб і спэй, спраў і загалоўкаў, у гэтай канцылярскай раме і прыказнай абстаноўцы ўспамінаюцца мне сумныя, благародныя рысы мастака, задаўленага ўрадам з халоднай і бязліласнай жорсткасцю.

Свінцовая рука цара не толькі задушыла геніяльнае тварэнне ў калысцы, не толькі зніштожыла самую творчасць мастака, заблытаўши яго ў судовых падходах і следчых паліцэйскіх хітрыках, але яна папрабавала з апошнім кавалкам хлеба вырваць у яго чеснае імя, выдаць яго за хабарніка, казнакрада.

Разарыўшы, зганьбаваўшы А. Л. Вітберга, Нікалай яго саслаў у Вятку. Там мы сустрэліся з ім.

Два гады з паловою я пражыў з вялікім мастаком і бачыў, як пад цяжарам ганенняў і няшчасцяў разлагаўся гэты моцны чалавек, які загінуў ахвяраю прыказна-казарменнага самаўладства, што тупа мерае ўсё на свеце рэкрүцкай меркай і канцылярскай лінейкай.

Нельга сказаць, каб ён лёгка здаўся: ён з усіх сіл змагаўся цэлых дзесяць год, ён прыехаў у ссылку яшчэ з надзеяй перамагчы ворагаў, апраўдаца, ён прыехаў, адным словам, яшчэ гатовы да барацьбы, з планамі і меркаваннямі. Але тут ён разгледзеў, што ўсё скончана.

Можа, ён зладзіў-бы і з гэтым адкрыццем, але каля яго стаяла жонка, дзеці, а наперадзе доўгія гады ссылкі, беднасці, нястач, і Вітберг сівеў, стареў, стареў не днімі, а гадзінамі. Калі я пакінуў яго ў Вятцы праз два гады, ён быў на дзесяць год старэйшы.

Вось аповесць гэтага доўгага пакутніцтва.

Імператар Александр не верыў сваёй перамозе над Напалеонам, яму было цяжка ад славы, і ён адкрыта прыпісваў яе богу. Заўсёды схільны да містыцызма і хмурнага настрою, у якім шмат хто бачыў дакоры сумлення, ён асабліва аддаўся яму пасля раду перамог над Напалеонам.

Калі „апошні непрыяцельскі салдат пераступіў граніцу”, Александр выдаў маніфест, у якім даваў абяцанне пабудаваць у Маскве велізарны храм у імя спасіцеля.

Патрабавалі адусюль праектаў, назначаўся вялікі конкурс.

Вітберг быў тады маладым мастаком, які скончыў курс і атрымаў залатую медаль за жывапіс. Швед па паходжанню, ён нарадзіўся ў Расіі і спачатку выхоўваўся ў горным кадэцкім корпусе. Захоплены, экспэнтрычны і адданы містыцызму артыст,—артыст чытае маніфест, чытае заклік!—і кідае ўсе свае заняткі. Дні і ночы бродзіць ён па вуліцах Пецербурга, ахоплены неадступнай мыслю; яна мачней за яго; ён замыкаецца ў сваім пакой, бярэ аловак і працуе.

Ні аднаму чалавеку не даверыў артыст свайго замыслу. Пасля некалькіх месяцаў працы ён едзе ў Маскву вывучаць горад, ваколіцы і зноў працуе, месяцы цэлья хаваючыся ад вачэй і тоячы свой праект.

Прышоў час конкурса. Праектаў было багата, былі праекты з Італіі і з Германіі, насы акаадэмікі прысылалі свае. І невядомы малады чалавек прыслалі свой чарцёж у ліку іншых. Тыдні прайшли, першым імператар заняўся планамі. Гэта былі сорак дзён у пустыні, дні іспытаў, сумнення і пакутлівага чакання.

Каласальны, поўны рэлігійнай паэзіі праект Вітберга здзівіў Александра. Ён спыніўся перад ім і аб ім першым запытаўся, кім ён прысланы. Распичаталі пакет і знайшлі невядомае імя вучня Акаадэміі.

Александр захацеў бачыць Вітберга. Доўга гаварыў ён з мастаком. Смелая і адушаўлённая мова яго, сапраўднае натхненне, якім ён быў пранікнуты, і містычны каларыт яго пераконанняў уразілі імператара. „Вы каменнямі гаворыце“, — заўважыў ён, зноў разглядаючы праект.

У той-жэ дзень праект быў зацверджаны, і Вітберг прызначаны будаўніком храма і дырэктарам камісіі па пабудове. Александр не ведаў, што разам з лаўровым вянком ён надзяявае і цярновы вянок на галаву артыста.

Німа ніводнага мастацтва, якое было б больш родным містыцызму, як зодчства; абстрактнае, геаметрычнае, нема-музыкальнае, халоднае, яно жыве сімволікай, вобразам, намёкам. Простыя лініі, іх гарманічнае спалучэнне, рытм, лікаўны адносіні з'яўляюцца чымсьці таемным і разам з тым няпоўным. Будынак, храм не змяшчаюць самі ў сабе сваёй мэты, як статуя або карціна, паэма або сімфонія; будынак шукае жыхара, гэта — акрэсленае, расчышчанае месца, гэта — абстаноўка, броня чарапахі, ракавіна малюска, іменна ў тым-та і справа, каб будынак так адпавядаў духу, мэце, жыхару, як панцыр чарапасе. У сценах храма, у яго скляпеннях і калонах, яго партале і фасадзе, у яго фундаменце і купале павінна адбівацца бажаство, якое жыве ў ім, так, як звліны мозга адбіваюцца на касцяным чэрепе.

Егіпецкія храмы былі іх свяціннымі кнігамі. Абеліскі — пропаведзі на вялікай дарозе.

Саламонаў храм — пабудаваная біблія, так, як храм святога Петра, пабудаваны выхад з каталіцызма, пачатак свецкага жыцця, пачатак расстрыжэння роду чалавечага.

У самой пабудове храмаў было заўсёды так многа містычных абрадаў, іншаказанняў, таемных прысвячэнняў, што сярэдневяковыя будаўнікі лічылі сябе чымсьці асаблівым, нейкім духовенствам, пераемнікамі будаўнікоў Саламонавага храма і складалі паміж сабою таемныя арцелі каменшчыкаў, якія перайшлі пазней у масонства.

Уласна містычныя характеристы зодчства траціць у вяках аднаўлення. Хрысціянская вера змагаецца з філософскім сумненнем, гатычная стрэлка — з грэчаскім франтонам, духоўная святыня — са свецкім хараством. Вось чаму храм св. Петра і мае такое высокое значэнне: у яго каласальных размерах хрысціянства рвецца ў жыццё, царква становіцца язычаскай, і Буанароці рысует на сцяне Сікстынскай капэлы Ісуса Христа шырокаплечым атлетам, Геркулесам у росквіце гадоў і сілы.

Пасля храма св. Петра зодчства цэрквай зусім заняпала і сышло, наўрэшце, да простага паўтарэння ў розных размерах то старажытных грэчаскіх *перыптэраў*, то царквы св. Петра.

Адзін Парфенон назвалі царквою св. Магдаліны ў Парыжы, другі — біржай у Нью-Йорку.

Без веры і без асаблівых акалічнасцей цяжка было стварыць што не будзь жывое; ад усіх новых цэрквай веяла нацяжкай, крывадушнасцю, анахранізмам, як ад пяцігаловых судкоў з цыбулінкамі, замест коркаў, на інда-візантыйскі манер, якія будаваў Нікалай з Тонам, або як ад вуглаватых, гатычных, зневажаючых артыстычнае вока цэрквай, якімі англічане упрыгожваюць свае гарады.

Але іменна акалічнасці, пры якіх Вітберг стварыў свой праект, яго асоба і настрой імператара Александра выходзілі за межы звычайнага.

Вайна 1812 года вельмі ўзрушила настроі ў Расіі; доўга пасля вызвалення Масквы не маглі ўстаяцца хвалючыя мыслі і нервовае раздражненне. Падзеі па-за Расій: узяцце Парыжа, гісторыя ста дзён, чаканні, чуткі, Ватэрлоо, Напалеон, які плыве за акіян, траур на забітых сваяках, страх за жывых, зварот войска, ратнікі, якія ідуць дадому,—усё гэта мела вялікі ўплыў на самыя грубыя натуры. Уявіце-ж сабе артыста-юнака, містыка, мастака, адаронага творчай сілай і прытым фанатыка, пад уплывам таго, што адбываецца, пад уплывам царскага выкліку і свайго ўласнага генія.

Каля Масквы, паміж Мажайскай і Калужскай дарогай, невялікае ўзвышша пануе над усім горадам. Гэта тыя Вараб'ёвы горы, пра якія я гаварыў у першых успамінах юнацтва. Увесь горад сцелецца каля іх падэшвы, з іх вышынъ адкрываецца адзін з самых прыгожых відаў на Маскву. Тут стаяў і плакаў Іаан Грозны, тады яшчэ малады распунік, і глядзеў, як гарэла яго сталіца; тут з'явіўся перад ім іерэй Сільвестр і строгім словам перастварыў на дваццаць год геніяльнага ката.

Гэтую гару абышоў Напалеон са сваёй арміяй, тут пераламілася яго сіла, ад падэшвы Вараб'ёвых гор началося адступленне.

Ці можна было знайсці лепшае месца для храма ў памяць 1812 года, як найдалейшы пункт, да якога дайшоў непрыяцель?

Але гэтага яшчэ мала, трэба было самую гару ператварыць у ніжнюю частку храма. Поль да ракі абняць каланадай і на гэтай базе, пабудавай з трох бакоў самой прыродай, пабудаваць другі і трэці храм, якія спалучаліся ў дзіўным адзінстве.

Храм Вітберга, як галоўны дормат хрысціянства, траісты і непадзельны.

Ніжні храм, высечаны ў гары, меў форму паралелаграма, труны, цела; яго знадворная частка мела выгляд цяжкага партала, які падтрымлівалі амаль што егіпецкія калоны; ён знікаў у гары, у дзікай неапрацаванай прыродзе. Храм гэты быў асветлены лямпамі ў эрурыскіх высокіх кандалябрах, дзённае свято скупа падала ў яго з другога храма, праходзячы праз празрысты вобраз нараджэння. У гэтай крыпце павінны былі пакоіцца ўсе героі, загінуўшыя ў 1812 годзе; вечная паніхіда павінна была служыцца па забітых на полі бітвы, на сценах павінны былі высечаны імёны ўсіх іх, ад палкаводцаў да радавых.

На гэтай труне, на гэтых могілках раскідваўся ва ўсе бакі роўнакачечны грэчаскі крыж другога храма,—храма распасцёртых рук, жыцця, пакут, працы. Каланада, якая вядзе да яго, была ўпрыгожана статуямі ветхазаветных асоб. Ля ўваходу стаялі прарокі. Яны стаялі па-за храмам, указываючы шлях, па якому ім ісці не прышлося. Унутры гэтага храма былі ўся евангельская гісторыя і гісторыя апостальскіх дзеянняў.

Над ім, вянчаючы яго, заканчваючы і завяршаючы, быў трэці храм у выглядзе ратонды. Гэты храм, ярка асветлены, быў храм духа, непарушнага спакою, вечнасці, якая выяўлялася кольцападобным яго планам. Тут не было ні абразоў, ні скульптур, толькі знадворку ён быў акружаны вянком архангелаў і накрыты каласальным купалам.

Я цяпер перадаю напамяць галоўную мысль Вітберга; яна ў яго была распрацавана да дробных дэталей і ўсюды ў поўнай адпаведнасці хрысціянскай тэадыцэі і архітэктурнаму харасту.

Здзіўляючы чалавек, ён усё жыццё працаваў над сваім праектам. Дзесяць год падсуднасці ён займаўся толькі ім; пад гнётам беднасці і нястач у ссылцы, ён кожны дзень прысвячаў некалькі гадзін свайму храму. Ен жыў у ім, ён не верыў, што яго не будуць будаваць: успаміны, упеха, слава—усё было ў гэтым партфелі артыста.

Можа, калі-небудзь другі мастак, пасля смерці лакутніка, атрасе пыл з гэтых аркушоў і з найвялікшай пашанай выдасьць гэты архітэктурны мартыролаг, за якім праішло і адпакутавана вялікае жыццё, на момант асветленае яркім святлом і зацёртае, раздаўленае потым, папаўшы паміж царом-фельдфебелем, прыгоннімі сенатарамі і міністрамі-пісцамі.

Праект быў геніяльны, страшны, недасяжны; вось таму Александр яго выбраў, таму вось яго і трэба было выканана. Кажуць, што гара не магла стрымашь гэтага храма. Я не веру гэтаму, асабліва, калі мы ўспомнім усе новыя сродкі інжынераў у Амерыцы і Англіі, гэтыя тунелі ў восем мінут язды, скептычныя масты і інш.

Міларадовіч раіў Вітбергу тоўстыя калоны ніжняга храма зрабіць маналітнымі з граніта. На гэта нехта заўважыў графу, што правоз з Фінляндыі будзе вельмі дорага каштаваць.

— Іменна таму вось і трэба іх выпісаць,—адказаў ён;—калі-б гранітная каменаломня была ў Маскве-рацэ, што за цуд быў-бы іх паставіць.

Міларадовіч быў воін-паэт і таму разумеў наогул паэзію. Грандыёзныя рэчы робяцца грандыёзнымі сродкамі.

Адна прырода робіць вялікае дарма.

Галоўнае абвінавачанне, якое падала на Вітберга з боку нават тых, якія ніколі не сумніваліся ў яго чыстаце,—навошта ён прыняў месца дырэктара, ён, неспрэктываваны артыст, малады чалавек, які нічога не разумеў у канцылярскіх справах? Яму трэба было абмежавацца роллю архітэктара. Гэта праўда.

Але такія абвінавачанні лёгка падтрымліваць, седзячы ў сваім пакоі. Ён іменна таму і прыняў, што быў малады, неспрэктываваны, артыст; ён прыняў таму, што пасля прынціцца яго праекту яму здавалася ўсё лёгкім; ён прыняў таму, што сам цар прапанаваў яму, падбадзёраваў яго, падтрымліваў. У каго не закружылася-б галава? Дзе гэтыя цвярозыя людзі, умераныя, стрыманыя? Ды калі ёсць, то яны не робяць каласальных праектаў і не прымушаюць „гаварыць каменні”!

Само сабой зразумела, што Вітберга акружыў натоўп шэльмаў, людзей, якія лічаць Расію за аферу, службу—за выгодную здзелку, пасаду—за щаслівы выпадак нажыцца. Няцяжка было зразумець, што яны пад нагамі Вітберга выкалаюць яму. Але для таго каб ён, упаўшы ў яе, не мог з яе выбрацца, для гэтага трэба было яшчэ, каб да крадзяжу далучылася зайдрасць адных, зняважаная ганарлівасць другіх.

Таварышамі Вітберга ў камісіі былі: мітрапаліт Філарэт, маскоўскі генерал-губернатар, сенатар Кушнікаў; усе яны адразу-ж былі пакрыўджаны таварыствам з малакасосам, ды яшчэ такім, які смела гаворыць свае думкі і пірэчыць, калі не згодзен.

Яны памаглі заблытаць яго, памаглі зганьбаваць і бязлітасна загубілі потым.

Гэтаму спрыяла спачатку падзенне містычнага міністэрства князя А. Н. Галіцына, потым смерць Александра.

Разам з міністэрствам Галіцына палі масонства, біблейскія таварысты, лютэранскі піэтызм, якія ў асобе Магніцкага ў Казані і Руніча ў Пецербургу дайшлі да бязмежнай уродлівасці, да дзікіх праследаваній, да сударгавых скокаў, да клікушства і бог ведае якіх дзіваў.

З свайго боку, дзікае, грубае, цёмнае праваслаўе ўзяло верх. Яго пра-паведаў ноўгародскі архімандрыт Фоцій, які жыў у нейкай—зразумела, не цялеснай,—блізасці з графініяй Орловай. Дачка славутага Алексея Григор'евіча, які задушыў Петра III, думала выратаваць душу бацькі, аддаючы Фоцію і яго манастыру большую частку незлічонага маёнтка, гвалтоўна адабранага ў манастыроў Екацерынай, і аддаючыся шалёнаму фанатызму\*.

Але чаго пецербургскі ўрад цвёрда трываецца, чаму ён не здраджвае, як-бы ні мяняліся яго прынцыпы, яго рэлігія, гэта—несправядлівае ганенне і праследаванні. Шаленства Рунічаў і Магніцкіх павярнулася на Рунічаў і Магніцкіх. Біблейскае таварыства, якое ўчора ўхвалилі і шанавалі, апора маральнасці і рэлігіі, сёння закрыта, запячатана і пастаўлена на адну дошку амаль што з фальшивымі манетчыкамі; „Сионскій вестнік“, учора рэкамендаваны ўсім бацькам сямейства, забаронены больш як Вольтэр і Даідро, і яго выдавец Лабзін сасланы ў Волагду.

Падзенне князя А. Н. Галіцина пацягнула і Вітберга; усё валіца на яго: камісія скардзіца, мітрапаліт пакрыўдзіўся, генерал-губернатар не-здаволены. Яго адказы „дзёрзкія“ (у яго справе дзёрзкасць пастаўлена як адно з галоўных абвінавачанняў), яго падначаленая *крадуць*, — як быццам хто-небудзь, знаходзячыся на службе ў Расіі, не крадзе. Аднак, магчыма, у Вітберга кралі больш, чым у другіх: ён не меў ніякай прывычкі загадваць смірыцельнымі дамамі і класнымі злодзеямі.

Александр загадаў Аракчэеву разабраць справу. Яму было шкода Вітберга, ён перадаў яму праз аднаго з сваіх прыбліжоных, што ён упэўнены у яго невінаватасці.

Але Александр памёр, і Аракчэеў паў. Справа Вітберга пры Нікалаю набыла зараз жа горшы ход. Яна цягнулася дзесяць гадоў з неймавернымі недарэчнасцямі. Абвінаваўчыя пункты, признаныя крымінальнай палатай, абвяргаюцца сенатам; пункты, у якіх апраўдвае палата, ставяцца ў віну сенатам. Камітэт міністраў прымае ўсе абвінавачанні. Гасудар, карыстаючыся „лепшай прывілеяй цароў—мілаваць і зменшваць кары“, дадае да прыгавару ссылку ў Вятку.

Такім чынам, Вітберг адправіўся ў ссылку, адстаўлены ад службы „за злоўживанне даверлівасцю імператара Alexandra і за страты, учыненны казне“; на яго налічваюць мільён, здаецца, рублёў, бяруць увесе маёнтак, прадаюць усё з публічнага торгу і пускаюць чутку, што ён пераслаў безліч грошай у Амерыку.

Я жыў з Вітбергам у адным доме два гады і пасля быў да самага ад'езду заўсёды ў зносінах з ім. Ён не выратаваў нават надзённага кавалка хлеба; сям'я яго жыла ў самай страшнай беднасці.

Для харектарыстыкі гэтай справы і ўсіх падобных у Расіі я прывяду дзве невялікія падрабязнасці, якія ў мяне асабліва асталіся ў памяці.

Вітберг купіў для работ гай у купца Лабанава; першым пачалі рубіць яго, Вітберг убачыў другі гай, таксама Лабанава, бліжэй да ракі, і прапанаваў яму замяніць праданы для храма на гэты. Купец згадзіўся. Гай быў вырублены, лес сплаўлены. Пазней сцартрэбіўся другі гай, і Вітберг зноў купіў першы. Вось—славутае абвінавачанне ў падвойнай куплі аднаго гаю. Бедны Лабанаў быў пасаджаны ў астрог за гэту справу і памёр там.

Другая справа была перад маімі вачыма. Вітберг скупляў маёнткі для храма. У яго быў намер, каб памешчыцкія сяляне, купленыя з зямлём для храма, абавязваліся выстаўляць пэўную колькасць работнікаў; гэтым спосабам яны набывалі поўную волю сабе і вёсцы. Забаўна, што нашы сенатары-памешчыкі находзілі ў гэтай меры нейкае нявольніцтва!

Між іншым, Вітберг хацеў купіць маёнтак майго бацькі ў Рускім павеце, на беразе Масквы ракі. У вёсцы быў знойдзены мрамар, і Вітберг прасіў дазволу зрабіць геалагічнае даследаванне, каб вызначыць колькасць яго. Бацька мой дазволіў. Вітберг паехаў у Пецербург.

Месяцы праз тры бацька мой дазнаецца, што ломка каменя адбываеца ў велізарным размеры, што азімы палі сялян завалены мрамарам; ён пратэстуе, яго не слухаюць. Пачынаецца ўпарты працэс. Спачатку хацелі ўсё зваліць на Вітберга, але, на няшчасце, выявілася, што ён не даваў

ніякага загаду і што ўсё гэта было зроблена камісіяй у часе яго адсутнасці.

Справа пайшла ў сенат. Сенат вырашыў, на *ўсеагульнае здзіўленне*, даволі блізка да *здаровага сэнсу*: наламаны камень пакінуць памешчыку, лічачы гэта ўзнагародай за памятыя палі; гроши, страчаныя казной на ломку і работу, да ста тысяч асігнацыямі, спагнаць з падпісаўшых контракт аб работах. Падпісаўшыя былі: князь Галіцын, Філарэт і Кушнікаў. Зразумела,—крык, шум. Справу давялі да гасудара.

У яго свая юрыспрудэнцыя: ён загадаў вызваліць вінаватых ад плацяжу, таму, напісаў ён уласнаручна, як і надрукавана ў сенацкай запісцы, „што члены камісіі не ведалі, што падпісвалі“. Дапусцім, што мітрапаліт па рамяслу павінен усё прымати з пакораю, а якія іншыя вяльможы, што прынялі падарунак, так пачціва і літасціва матывіраваны!

Але адкуль-жа было ўзяць сто тысяч? Казённае дабро, кажуць, ні на агні не гарыць, ні ў вадзе не тоне,—яно толькі крадзецца, маглі-б мы дадаць. Чаго тут задумвацца,—зараз генерал-ад'ютант на паштовых у Москву разбіраець справу.

Стрэкалаў усё разабраў, упардкаваў, уладзіў і скончыў за некалькі дзён: камень у памешчыка ўзяць за суму, заплачаную за ломку, аднак, калі памешчык хоча пакінуць, спагнаць з яго сто тысяч. Асаблівай узнагароды памешчыку не належыць таму, што каштоўнасць яго маўтка павялічылася адкрыццём новай галіны багацця (гэта-ж *chef d'oeuvre*<sup>1</sup>), а зрешты, за памятыя сялянскія палі *выдаць* па закону аб затопленых лугах і патраўленых сенакосах, зацверджанаму Петром I, столькі вось капеек з дзесяціны.

Уласна кажучы, пацярпеў у гэтай справе мой бацька. Не трэба дадаўаць, што ломка гэтага каменя ў працэсе ўсё-такі паставлена на кошт Вітберга.

... Гады праз два пасля ссылкі Вітберга вяцкае купецтва надумалася набудаваць новую царкву.

Жадаючы ўсюды і ва ўсім забіць усякі дух незалежнасці, асабістасці, фантазіі, волі, Нікалай выдаў цэлы том царкоўных фасадаў, *высачайша* зацверджаных. Хто-б ні хацеў будаваць царкву, ён павінен абавязкова выбраць адзін з казённых планаў. Кажуць, што ён-же забараніў пісаць рускія оперы, лічачы, што нават пісаныя ў III Аддзяленні Уласнай канцылярый флігель-ад'ютантам Львовым нічога не варты. Але гэтага яшчэ мала,—яму трэба было-б выдаць збор *высачайша* зацверджаных матываў.

Вяцкае купецтва, перабіраючы „*апрабаваныя*“ планы, мела смеласць не быць згодным з густам гасудара. Праект вяцкага купецтва здзіўі Нікалая, ён зацвердзіў яго і загадаў прадпісаць губернскому начальнству, каб пры выкананні не сказілі мыслі архітэктара.

— Хто рабіў гэты праект?—запытаўся ён у статс-сакратара.

— Вітберг, в. в.

— Як, той Вітберг?

— Той самы, в. в.

І вось Вітбергу, як снег на галаву,—дазвол вярнуцца ў Москву або Пецербург. Чалавек прасіў дазволу апраўдацца,—яму адмовілі; ён зрабіў удалы праект,—гасудар загадаў яго вярнуць, як быццам хто-небудзь сумніваўся ў яго мастацкай здольнасці...

У Пецербургу, гінучы ад беднасці, ён зрабіў апошнюю спробу абараніць свой гонар. Яна зусім не ўдалася. Вітберг прасіў аб гэтым князя А. Н. Галіцына, але князь не лічыў магчымым узнімаць зноў справу і паіш Вітбергу напісаць жаласліве пісьмо да наследніка з просьбай аб

<sup>1</sup> Шэдэўр, узор.

грашовай дапамозе; ён абяцаў з Жукоўскім паходайнічаць і абяцаў рублёў тысячу срэбрам.

Вітберг адмовіўся.

У 1846, у пачатку зімы, я быў апошні раз у Пецербургу і бачыў Вітберга. Ён зусім гінуў; нават яго ранейши гнеў супроць яго ворагаў, які я так любіў, пачаў гаснуць; надзея у яго ўжо не было, ён нічога не рабіў, каб выйсці са свайго становішча: роўная роспач даканала яго, існаванне зламілася на ўсіх суставах. Ён чакаў смерці.

Калі гэтага хацеў Нікалаі Паўлавіч, то ён можа быць здаволены.

Ці жыве яшчэ пакутнік? Не ведаю, але мала надзеі.

— Калі-б не сям'я, не дзецы,—казаў ён мне на развітанні,—я вырваўся-б з Расіі і пайшоў-бы жабраваць; з майм владзімірскім крыжам на шыі спакойна працягваў-бы я прахожым руку, якую паціскаў імператар Аляксандр, рассказываючы ім пра мой праект і лёс мастака ў Расіі!

Лёс твой, пакутнік, думаў я, будзе вядомы ў Еўропе; я табе за гэта адказваю.

Блізасць з Вітбергам была мне вялікай палёгкай у Вятцы. Сур'ёзная яснасць і некаторая ўрачыстасць у манерах надавалі яму нешта духоўнае. Ён меў вельмі чистую натуру і наогул больш скіляўся да аскетызма, чым да асалодаў; але яго строгасць нічога не адбірала ад раскошы і багацця яго артыстычнай натуры. Ён умеў свайму містыцызму надаваць такую пластычнасць і такі прыгожы каларыт, што пярэчанне замірала на тубах, шкада было аналізаваць, раскладаць мільгаючыя вобразы і туманныя карціны яго фантазіі.

Містыцызм Вітберга ляжаў часткаю ў яго скандынаўскай крыві; гэта—тая самая халодна абдуманая лятуценнасць, якую мы бачым у Сведэнборгу, падобная ў сваю часу на вогненнае адлюстраванне сонечных праменняў, што падаюць на ледзяныя горы і снягі Нарвегіі.

Уплыў Вітберга пахіснуў мяне. Але рэальная натура мая ўзяла ўсё-такі верх. Мнё не суджана было падымаша на трэцяе неба, я нарадзіўся зусім зямным чалавекам. Ад маіх рук не вέрцяцца сталы, і ад майго погляду не качаюцца кольцы. Дзённае свято мыслі мне бліжэй, чым месяца—вае асвяленне фантазіі.

Але іменна ў ту юную эпоху, калі я жыў з Вітбергам, я больш, чым калі-небудзь, быў скільны да містыцызма\*.

Разлука, ссылка, рэлігійная экзальтацыя пісьмаў, якія я атрымліваў, каханне, што ўсё мацней і мацней абнімала ўсю душу, і разам гнятучае пачуццё раскайння,—усё гэта памагала Вітбергу.

І яшчэ гады два пасля таго быў я пад уплывам ідэі містычна-соцыйных, узятых з евангелля і Жан-Жака, на манер французскіх мысліцеляў накшталт П'ера Леру\*.

Огарэў яшчэ раней за мяне акунуўся ў містычныя хвалі. У 1833 ён пачынаў пісаць тэкст для Гебелевай<sup>1</sup> араторы „Згублены рай“. „У ідэі „Згубленага раю“,—пісаў мнё Огарэў,—месціцца ўся гісторыя чалавечтва!“ Значыць, у той час і ён шуканы рай ідэала лічыў за згублены.

Я ў 1838 годзе напісаў у соцыйльна-рэлігійным духу гісторычныя сцэны, якія тады лічыў за драмы. У адных я рысаваў барацьбу старажытнага свету з хрысціянствам; тут Павёл, уваходзячы ў Рым, уваскрашаў мёртвага юнака да новага жыцця; у другіх—барацьбу афіцыяльнай царквы з квакерамі і ад'езд Вільяма Пена ў Амерыку, у Новы свет\*\*.

<sup>1</sup> Гебель—вядомы кампазітар таго часу.

<sup>2</sup> Я гэтыя сцэны, не разумеючы чаму, задумаў напісаць *вершамі*. Мабыць, я думаў, што кожны можа пісаць п'яцістопным ямбам без рыфмаў, калі сам Пагодзін пісаў ім. У 1839 або 1840 годзе я даў абодва сышткі Белінскаму і спакойна чакаў пахвал. Але Белінскі на другі дзень прыслаў мне іх з запіскай, у якой пісаў: „Загадай, калі ласка, перапісаць

Містыцызм науку не ўзабаве замяніў ва мне евангельскі містыцызм; на шчасце, вызваліўся і ад другога.

Але вернемся ў наш скромны Хлынаў-гарадок, перайменаваны, не ведаю навошта, хіба з фінскага патрыятызма, Екацерынай II у Вятку.

У гэтай глушы вяцкай ссылкі, у гэтым брудным асяроддзі чыноўнікаў, у гэтай сумнай далечы, разлучаны з усім дарагім, без абароны адданы ва ўладу губернатара, я правёў многа чудоўных, святых мінут, сустрэў многа гарачых сэрцаў і сяброўскіх рук.

Дзе вы? Што з вамі, падснежныя сябры мае? Дваццаць год мы не бачыліся. Мабыць, па старэлі і вы, як я; дачок выдаеце замуж, не п'еце больш бутэлькамі шампанскэ і шклянчакай на ножцы наліўку. Хто з вас разбагацеў, хто збяднеў, хто ў чынах, хто ў паралічы? А галоўнае, ці жыве ў вас памяць пра нашы смелыя гутаркі, ці жывуць тыя струны, якія так моцна ўзрушаліся любою і абурэннем?

Я астаўся той самы, вы гэта ведаеце; мабыць, далятаюць да вас весткі з берагу Тэмзы. Іншы раз успамінаю вас, заўсёды з любою; у мяне ёсьць некалькі пісем таго часу; некоторыя з іх мне страшэнна дарагія, і я люблю іх перачытаць.

„Я не сарамлюся табе признацца,— пісаў мне 26 студзеня 1838 адзін юнак\*,—што мне вельмі прыкра ціпер. Памажы мне дзеля таго жыцця, да якога заклікаў мяне, памажы мне сваёй парадай. Я хачу вучыцца, вызнач мне книгі, вызнач, што хочаш, я скарыстаю ўсе сілы, дай мне ход,—на табе будзе грэх, калі ты адштурхнеш мяне”.

„Я цябе благаслаўляю,—піша мне другі, следам за майм ад'ездам,—як земляроб благаслаўляе той дождж, які ажывіў яго няўгноеную глебу”.

Не з ганарлівасці перапісаў я гэтыя радкі, а таму, што яны мне вельмі дарагія. За гэтыя юнацкія заклікі і юнацкую любоў, за гэтую ўзбуджаную ў іх *тугу* можна было прымірыцца з дзевяцімесячнай турмой і трохгадовым жыццём у Вятцы\*.

А тут два разы на тыдзень прыходзіла ў Вятку маскоўская пошта; з якім хваляваннем чакаў я калі паштовай канторы, пакуль разбяруць пісъмы, з якім трэпетам ламаў пячаць і шукаў у пісьме з дому, ці няма маленькай запісачкі на тонкай паперы, пісанай надзіва дробным і прыгожым почыркам.

І я не чытаў яе ля паштовай канторы, а ціха ішоў дадому, адкладаючи мінуту чытання, адчуваючы асалоду ад адной думкі, што пісьмо ёсць.

Гэтыя пісъмы ўсе захаваліся. Я іх пакінуў у Маскве. Вельмі хацелася-б перачытаць іх і страшна дакрануцца...

Пісъмы—больш, чым успаміны: на іх запяклася кроў падзей, гэта—само мінулае, як яно было, затрыманае і нятленнае.

... Ці трэба яшчэ раз ведаць, бачыць, датыкацца зморшчанымі ад ста-расці рукамі да свайго шлюблага ўбрання?..

усё, не адзначаючы вершаў; я тады з ахвотай прачытаю, а цяпер мне ўсё перашкаджае думка, што гэта вершы”.

Забіў Белінскі абедзве спробы драматычных сцэн. Але-ж я яму адплаціў таксама. У 1841 Белінскі змясціў у „Отечественных записках“ доўгую гутарку аб літаратуре. „Як табе падабаеца моя апошні артыкул?—запыталаў ён у мяне, абедаючы *en petit comité* [у сваёй кампаніі] у Дзясо. „Вельмі,—адказаў я;—усё, што ты гаворыш, вельмі добра, але скажы, калі ласка, як-же ты мог біцца, дзве гадзіны гаварыць з гэтым чалавекам, не здагадаўшыся з першага слова, што ён дурань?—.І сапраўды так,—сказаў, заходзячыся смехам, Белінскі,—ну, брат, зарезаў! Ен-жа зусім дурань!“ А. Г.

## РАЗДЕЛ XVII\*

*Наследнік у Вятцы.—Падзенне Тюфяєва.—Перавод  
у Владзімір.—Іспраўнік на следстве.*

Наследнік будзе ў Вятцы! Наследнік едзе па Расії, каб сябе ёй пака-  
заць і яе паглядзець. Навіна гэтая цікавіла ўсіх, але больш за ўсіх, зра-  
зумела, губернатара. Ён замітусіўся і нарабіў рад неймаверных глупстваў:  
загадаў мужыкам па дарозе быць адзетымі ў святочныя кафтаны, загадаў  
у гарадах перафарбаваць платы і адрамантаваць тратуары. У Орлове  
бедная ўдава, уладальніца невялікага дома, заявіла гараднічаму, што ў яе  
няма грошай на папраўку тратуара; гараднічы данес губернатару. Губер-  
натар загадаў у яе разабраць падлогу (тратуары там драўляныя), а калі  
няхопіць, зрабіць папраўку на казённы кошт і спагнаць потым з яе гро-  
ши, хоць-бы для гэтага трэба было прадаць дом з публічнага торгу. Да  
продажу не дайшло, а падлогу ў доме ўдавы разабралі.

Вёрст за пяцьдзесят ад Вяткі знаходзіцца месца, на якім з'явіўся ноў-  
гарадцам пудатворны абраз Нікалая Хлыноўскага. Калі ноўгарадцы пася-  
ліліся ў Хлынове (Вятцы), яны абраз перанеслі, але ён знік і зноў з'явіўся  
на Вялікай рацэ за пяцьдзесят вёрст ад Вяткі. Ноўгарадцы зноў перанеслі  
яго, але разам з тым далі абязцяне, калі абраз астанецца, штогодна насыць  
яго ўрачыстым ходам на Вялікую раку, здаецца, 23 мая. Гэта—галоўнае  
летнєе свята ў Вяцкай губерні. За суткі адпраўляеца абраз на багатым  
дашчаніку па рацэ, з ім—архіерэй і ўсё духавенства ў поўным аблачэнні.  
Сотні розных лодак, дашчанікаў, чаўноў, напоўненых сялянамі і сялянкамі,  
вацякамі, мяшчанамі, стракатай чарадой рухаюцца за дашчанікам з абра-  
зам. І наперадзе ўсіх—губернатарская расшыва, пакрытая чырвоным сук-  
ном. Дзікае відовішча гэтае вельмі прыгожае. Дзесяткі тысяч народу з  
блізкіх і далёкіх паветаў чакаюць абраза на Вялікай рацэ. Усё гэта ван-  
друе шумнымі натоўпамі калі невялікай вёскі, і, што найбольш дзіўна,  
натоўпы нехрышчоных вацякоў і чарамісаў, нават татар, прыходзяць ма-  
ліца абразу. Затое і свята мае чиста язычаскі выгляд. За манастырскай  
сцяной вацякі, рускія прыносяць у ахвяру бараноў і цялят, іх тут-же  
б'юць, іераманах чытае малітвы, благаслаўляе і асвячае мяса, якое па-  
даюць праз асобае акно з унутранага боку агарожы. Мяса гэтае раздаюць  
кавалкамі народу. Некалі давалі яго дарма, цяпер манахі бяруць некалькі  
капеек за кожны кавалак, так што мужык, які падараўваў цэлае цялё, паві-  
нен страціць грош-другі, каб атрымаць кавалак сабе на ежу. На манастыр-  
скім дварэ сядзяць цэлья натоўпы жабракоў, калек, сляпых, розных уро-  
даў, якія хорам спяваюць „Лазара“. Маладыя паповічы і мяшчанская  
хлапчукі сядзяць на магільных помніках калі царквы з чарнільніцай і  
крычаць: „Кamu памятцы пісаць? Kamу памятцы?“ Бабы і дзеўкі акружуюць  
іх, гавораць імёны; хлапчукі, зухавата скрыпаючы пяром, паўтараюць:  
„Мар'ю, Мар'ю, Акуліну, Сцепаніду, айца Іаана, Матрону,—ну, цётачка,  
давай тваіх... Бачыш, адкалола грош; менш пятака ўзяць нельга: сваякоў

у цябе многа — Іаана, Васілісу, Іону, Мар'ю, Еўпраксею, младзенца Кацярыну...“

У царкве штурханіна і дзіўнае даванне перавагі: адна баба перадае суседу свечку з дакладным даручэннем паставіць „госцю”, другая „гаспадару”. Вяцкія манахі і дзякі без просыпу п'яных ўесь час гэтай працэсіі. Яны па дарозе спыняюцца ў вялікіх вёсках, і мужыкі іх частуюць як на ўбой.

Вось гэтае народнае свята, да якога сяляне прызычайліся спрадвеку, пераставіў было губернатар, жадаючы ім пацешыць наследніка, які павінен быў прыехаць 19 мая; што за бяда, здаецца, калі Нікалай-госць на трох дні раней прыдзе да гаспадара? На гэта патрэбна была згода архіерэя; на шчасце, архіерэй быў чалавек памяркоўны і не знайшоў нічога, каб пярэчыць супроць губернатарскага намеру адсвяткаць 23 мая 19-га.

Рад дагодлівых мер сваіх для прыёму наследніка губернатар паведаміў гасудару, — паглядзіце, моў, як сынка частую. Гасудар, прачытаўши, ушчалеў і сказаў міністру ўнутраных спраў: „Губернатар і архіерэй дурні, пакінуць свята, як было“. Міністр намыліў галаву губернатару, сінод — архіерэю, і Нікалай-госць астаўся пры сваіх прывычках.

Паміж рознымі распараджэннямі з Пецербурга загадана было ў кожным губернскім горадзе падрыхтаваць выстаўку розных твораў і вырабаў края і размісціць яе па трох царствах прыроды. Гэты падзел на царствы вельмі абцяжарыў канцылярию і нават часткаю Тюфяева. Каб не памыліцца, ён адважыўся, не гледзячы на сваю непрыязнь да мяне, паклікаць мяне на парада.

— Ну, напрыклад, мёд,—казаў ён,—куды належыць мёд? Або залочаная рама,—як вызначыць, дзе яна павінна быць?

Убачыўши з маіх адказаў, што я маю надзіва дакладныя веды аб трох царствах прыроды, ён прапанаваў мне заніца размяшчэннем выстаўкі.

Пакуль я займаўся размяшчэннем драўлянага начыння і вацяцкіх убранин, мёду і чыгунных рапотак, а Тюфяеў усё ўжываў лютыя меры для большага ўсцешання „яго высокасці“, яна ўжо з'явілася ў Орлоў, і грамавая вестка пра арышт орлоўскага гараднічага разнеслася па гораду. Тюфяеў пажаўцеў і пачаў неяк няўпэўнена ступаць нагамі.

Дзён за піць да прыезду наследніка ў Орлоў, гараднічы пісаў Тюфяеву, што ўдава, у якой разабралі падлогу, скандаліць, і што купец нейкі, багаты і вядомы ў горадзе чалавек, выхвалецца, што ўсё наследніку скажа. Тюфяеў наконт яго распараdziўся вельмі разумна: ён загадаў гараднічаму западозрыць яго вар'ятам (прыклад Петроўскага яму спадабаўся) і паслаць для агляду ў Вятку; пакуль-бы справа цягнулася, наследнік паехаў-бы з Вяцкай губерні, на тым справа і скончылася. Гараднічы ўсё зрабіў: купец быў у вяцкай больніцы.

Нарэшце наследнік прыехаў. Суха пакланіўся Тюфяеву, не запрасіў яго і зараз-жа паслаў доктара Енохіна для агляду арыштаванага купца,— усё было яму вядома. Орлоўская ўдава свою просьбу падала, другія купцы і мяшчане расказаілі ўсё, што рабілася. Тюфяеў яшчэ на два градусы перакасіўся. Справа была нядобрая; гараднічы проста сказаў, што ён на ўсё меў пісьмовыя загады ад губернатара.

Доктар Енохін упэўніваў, што купец зусім здаровы, Тюфяеў быў знішчаны.

А восьмай гадзіне ўвечары наследнік са світай з'явіўся на выстаўку. Тюфяеў павёў яго, даючы блытаныя тлумачэнні і збянтэжана гаворачы пра нейкага цара Тахтамыша. Жукоўскі і Арсеньеў, бачачы, што справа не ідзе на лад, звярнуліся да мяне з просьбай паказаць ім выстаўку. Я павёў іх\*.

Выгляд наследніка не выражаў той вузкай строгасці, той халоднай, бязлітаснай жорсткасці, як выгляд яго бацькі; рысы яго хутчэй паказ-

валі да брадушнасць і вяласць. Яму было блізка дваццаці год, ён пачынаў ўжо таўсцець.

Некалькі слоў, якія ён сказаў мне, былі ласкавыя, без хрыпатага, адрывістага тону Канстанціна Паўлавіча, без бацькаўскай прывычкі палохаць слухаючага да непрытомнасці.

Калі ён паехаў, Жукоўскі і Арсеньеў пачалі мяне распытваць, як я трапіў у Вятку; іх здзівіла мова прыстойнага чалавека ў вяцкім губернскім чыноўніку. Яны зараз-жа прапанавалі мне сказаць наследніку пра маё становішча, і, сапрауды, яны зрабілі ўсё, што маглі. Наследнік прасіў гасудара аб дазволе мне ехаць у Пецербург. Гасудар адказаў, што гэта было-б несправядліва ў адносінах да іншых сасланных, але, узяўшы на ўвагу просьбу наследніка, загадаў мяне перавесці ў Владзімір; гэта было геаграфічнае палепшанне: семсот вёрст менш. Але аб гэтым пасля.

Увечары быў бал у благародным сабранні. Музыканты, знарок выписаныя з аднаго з заводаў, прыехалі да смерці п'яных; губернатар распара-дзіўся, каб іх замкнулі за суткі да бала і праста з паліцыі канваіравалі на хоры, адкуль не выпускалі нікога да сканчэння бала.

Бал быў недарэчны, нязграбны, надта бедны і надта стракаты, як заўсёды бывае ў маленькіх гарадках пры надзвычайных выпадках. Паліцэйскія мітусіліся, чыноўнікі ў мундзірах тулюліся да сцен, дамы тоўпіліся каля наследніка падобна да таго, як дзікія акружаюць падарожнікаў... Дарэчы аб дамах. У адным гарадку быў прыгатаваны пасля выстаўкі „гутэ“<sup>1</sup>. Наследнік нічога не браў, апрача аднаго персіка, костачку якога ён кінуў на акно. Раптам з натоўпу чыноўнікаў аддзяляеца высокая фігура налітага спіртам земскага засядцаеля, вядомага гулякі, які мерным крокам ідзе да акна, бярэ костачку і кладзе яе ў кішэнню.

Пасля бала або гутэ засядцаель падыходзіць да адной са значных дам і прапануе высачайша абсмоктаную костачку; дама ў захапленні. Потым ён падыходзіць да другой, потым да трэцій,—усе страшэннае рады.

Засядцаель купіў пяць персікаў, выразаў костачкі і ашчасліві ў шэсць дам. У каго сапрауднай? Кожная думае, што ў яе сапрауднай...

Тюфяеў, пасля ад'езду наследніка, рыхтаваўся, сашчаміўшы сэрца, змяніць пашалык на сенатарскае крэсла, але вышла горш.

Тыдні праз тры пошта прывезла з Пецербурга паперы на імя „упраўляючага губерніяй“. У канцыляры ўсе перапалохаліся. Рэгістратар губернскага праўлення прыбег сказаць, што ў іх атрыманы ўказ. Кіраўнік спраў кінуўся да Тюфяева; Тюфяеў сказаў, што ён хворы, і не паехаў у прысутства.

Праз гадзіну мы даведаліся, што ён быў адстаўлены—*sans phrase*<sup>2</sup>.

Уесь горад быў рады падзенню губернатора; кіраванне яго мела ў сабе нешта ўдушлівае, начыстае, затхла-прыказнае, і, не гледзячы на тое усё-такі агідна было глядзець на лікаванне чыноўнікаў.

Так, не адзін асёл ударыў капытом гэтага параненага вепра. Чалавечая подласць і тут паказалася не менш, як пры падзенні Напалеона, не гледзячы на розніцу дыяметраў. Уесь апошні час я быў з ім у адкрытай варожасці, і ён ававязкова выслалі-бы мяне ў які-небудзь заштатны горад Кай, калі-б яго не прагнелі самога. Я аддаляўся ад яго, і мне нечага было змяніць у маіх паводзінах адносна яго. Але другія, якія ўчора здымалі капялюш, убачыўшы яго карэту, глядзелі яму ў очы, ласкова ўсміхаліся яго шпіцу, частавалі табаком яго камердынера,—цяпер ледзь кланяліся з ім і крычалі на уесь голас супроць непарафдкаў, якія ён рабіў разам з імі. Усё гэта старое і да таго часта паўтараецца з веку ў век і

<sup>1</sup> Закуска.

<sup>2</sup> Без далейшых гутарак.

ўсюды, што нам трэба гэтую нізасць прыняць за агульначалавечую рысу і, прынамсі, не здзіўляцца з яе.

З'явіўся новы губернатар. Гэта быў чалавек зусім іншага складу. Высокі, тоўсты і рыхла-лімфатычны мужчына, гадоў пад пяцьдзесят, із прыемнай усмешкай на твары і з далікатнымі манерамі. Ён гаварыў з незвычайнай граматычнай правільнасцю, расцягла, падрабязна, з яснасцю, якая магла сваёй залішнасцю зачімніць самы просты прадмет. Ён быў вучань ліцэя<sup>1</sup>, таварыш Пушкіна, служыў у гвардыі, купляў новыя французскія кнігі, любіў гутарыць аб прадметах важных і даў мне кнігу Токвіля аб дэмакраты ў Амерыцы на другі дзень пасля прыезду.

Перамена была вельмі рэзкая. Тыя-ж пакоі, тая-ж мэбля, а на месцы татарскага баскака з тунгускім тварам і сібірскімі прывычкамі—дактрынер, крыху педант, але ўсё-ж прыстойны чалавек. Новы губернатар быў разумны, але розум яго неяк свяціў, а не грэў, падобна да яснага зімняга дня—прыемнага, але ад якога пладоў не дачакаешся. Апрача таго ён быў страшны фармаліст,—фармаліст не прыказны, а як-бы гэта сказаць?.. Яго фармалізм быў другой ступені, але такі-ж нудны, як і ўсе іншыя.

Паколькі новы губернатар, быў сапраўды жанаты, губернатарскі дом страціў свой ультра-халасты і палігамічны характар. Зразумела, гэта павярнула ўсіх советнікаў да советніц; лысыя старыя не пахваляліся перамогамі „наконт клубнікі”, а, наадварот, пяшчотна гаварылі пра завалых, жорстка і вуглаватых кастлявых або заплыўшых тлушчам да немагчымасці пускаць кроў, жонак сваіх.

Карнілаў быў прызначаны за некалькі год перад прыездам у Вятку, праста з семёнаўскіх або ізмайлаўскіх палкоўнікаў, кудысьці грамадзянскім губернатарам. Ён прыехаў на ваяводства, зусім не ведаючы спраў. Спачатку, як усе навічкі, ён узяўся ўсё чытаць; раптам яму папалася папера з другой губерні, якую ён, прачытаўшы два разы, тро разы, не зразумеў.

Ён паклікаў сакратара і даў яму прачытаць. Сакратар таксама не мог ясна растлумачыць справы.

— Што-ж вы зробіце з гэтай паперай,—запытаўся ў яго Карнілаў,—калі я яе перадам у канцылярию?

— Адпраўлю ў трэці стол, гэта па трэціму сталу.

— Значыцца, столанаачальнік трэцяга стала ведае, што рабіць?

— Як-жа, в. п., яму не ведаць? ён сёмы год кіруе сталом.

— Паклічце яго да мяне.

Прышоў столанаачальнік. Карнілаў, аддаючы яму паперу, запытаўся, што трэба зрабіць. Столанаачальнік прагледзеў спехам справу і далаўшыў, што, моў, у казённую палату трэба зрабіць запытанне і іспраўніку прадпісаць.

— Але што прадпісаць?

Столанаачальнік запнуўся, і нарэшце, прызнаўся, што гэта цяжка так расказваць, а што напісаць лёгка.

— Вось крэсла, прашу вас напісаць адказ.

Столанаачальнік узяўся за пяро і, не спыняючыся, бойка настрачыў дзве паперы.

Губернатар узяў іх, прачытаў, прачытаў раз і два,—нічога зразумець нельга.

— Я ўбачыў,—расказваў ён усміхаючыся,—што гэта, сапраўды, быў адказ на тую паперу,—і, благаславіўшыся, падпісаў. Ніколі больш не было паміну пра гэтую справу,—папера была зусім здавальняючая.

Вестка пра мой перавод у Владзімір прышла перад калядамі; я хутка сабраўся і выправіўся ў дарогу.

<sup>1</sup> А. А. Карнілаў.

З вяцкім грамадствам я расстаўся па-сяброўску. У гэтым далёкім го-  
радзе я знайшоў двух-трох шчырых прыяцеляў паміж маладымі купцамі\*.

Усе хателі наперабой паказаць выгнанніку ласку і дружбу. Некалькі  
саней праводзілі мяне да першай станцыі, і, колькі я ні адмаўляўся,  
у маю фурманку наставілі цэлы груз усякіх прыпасаў і він. На другі  
дзень я прыехаў у Яранск.

Ад Яранска дарога ідзе бясконцым сасновым лясамі. Ночы былі месячныя і вельмі марозныя; невялікія санкі імчалі па вузенькай дарозе. Такіх лясоў я пасля ніколі не бачыў; яны ідуць такім чынам, не перарываючыся, да Архангельска; часам па іх забягаюць алені ў Вяцкую губерню. Лес найбольш будаўнічы. Сосны надзвычай стромкія ішлі міма саней, як салдаты, высокія і пакрытыя снегам, з пад якога тырчалі іх чорныя хвоі, як штаціна. І заснеш, і зноў прачнешся, а палкі соснаў усё ідуць шпаркімі крокамі, ацярушаючы іншы раз снег. Коней мяняюць у маленькіх расчышчаных месцах: хацінка, згубленая за дрэвамі, коні прывязаны да слупа, званочки пазвоńваюць, два-тры чараміскіх хлопчыкі ў вышываных кашулях выбегуць заспаныя; фурман-вацяк нейкім сіпатым альтам палаецца з таварышом, пакрычыць „айда“, заспівае песню ў дзве ноты... і зноў сосны, снег, снег, сосны...

Пры самым выездзе з Вяцкай губерні мне яшчэ прышлося развітацца з чыноўніцкім колам, і яно pour la clôture<sup>1</sup> з'явілася ва ўсім блеску.

Мы спыніліся каля станцыі; фурман пачаў распрагаць; высокі мужык паказаўся ў сенях і запытаўся:

— Хто праезджае?

— А табе што да таго?

— А тое, што іспраўнік загадаў даведацца, а я—рассыльны пры земскім судзе.

— Ну, дык ідзі-ж у станцыйную хату, там мая падарожная.

Мужык пайшоў і праз мінуту вярнуўся, гаворачы фурману:

— Не даваць яму коней.

Гэта было занадта. Я саскочыў з саней і пайшоў у хату. Падвыпіўшы іспраўнік сядзеў на лаўцы і дыктаваў падвыпіўшаму пісару. На другой лаўцы ў куце сядзеў або, лепш, ляжаў чалавек са скаванымі нагамі і рукамі. Некалькі бутэлек, шклянкі, попел ад табаку і гурбы папер былі раскіданы.

— Дзе іспраўнік?—сказаў я голасна, уваходзячы.

— Іспраўнік тут,—адказаў мне падвыпіўшы Лазарэў, якога я бачыў у Вятцы. Пры гэтым ён дзёрзка і груба ўтаропіў на мяне вочы... і раптам кінуўся да мяне з распасцёртымі абдымкамі.

Трэба пры гэтым успомніць, што пасля змены Тюфяева чыноўнікі, бачачы мае даволі добрыя адносіны з новым губернатарам, пачалі мяне пабойвацца.

Я спыніў яго рукою і запытаўся вельмі сур'ёзна:

— Як вымаглі загадаць, каб мне не давалі коней? Што гэта за недарэчнасць, на вялікай дарозе спыняць праезджых!

— Ды я пажартаваў, памілуйце, як вам не сорам злаваць? Коней, хутчэй коней, што ты тут стаіш, разбойнік!—закрычаў ён рассыльному.— Зрабіце ласку, выпіце шклянку чаю з ромам.

— Шчыра дзякую.

— Ды ці няма ў нас шампанскага?..—Ён кінуўся да бутэлек,—усе былі пустыя.

— Што вы тут робіце?

\* На развітанне.

— Следства-с; вось малойчык гэты сякерай забіў бацьку і сястру родную, пасварыўшыся ды па рэўнасці.

— Дык гэта вы разам і балюеце?

Іспраўнік замяшаўся. Я зірнуў на чараміса: яму было гадоў дваццаць; нічога лютага не было ў яго твары, усходняга тылу, з вузенъкімі, бліскучымі вачымі, з чорнымі валасамі.

Усё гэта разам да таго было агідна, што я вышаў зноў на двор. Іспраўнік выбег следам за мной; ён трymаў у адной руцэ чарку, у другой бутэльку рому і прыставаў да мяне, каб я выпіў.

Каб адчапіцца ад яго, я выпіў. Ён скапіў мяне за руку і сказаў:

— Вінават, ну, вінават, што рабіцы! Але я спадзяюся, вы не скажаце пра гэта яго прэвасхадзіцельству, не загубіце благароднага чалавека.

Пры гэтым іспраўнік *схапіў* *маю* *руку* і *пацалаваў* *яе*, паўтараючы дзесяць раз:

— Далябог, не пагубіце благароднага чалавека.

Я з агідаю адняў руку і сказаў яму:

— Ды ідзіце вы да сябе,—трэба мне вельмі рассказваць.

— Ды чым-жа мне дагадзіць вам?

— Паглядзіце, каб хутчэй запрагалі коней.

— Хутчэй,—закрычаў ён,—айда, айда!—і сам пачаў тузаць нейкія вяроўкі і раменъкі ў збуру.

Выпадак гэты моцна ўрэзаўся ў маю памяць. У 1846 годзе, калі я быў апошні раз у Пецербургу, трэба мне было схадзіць у канцылярыю міністра ўнутраных спраў, дзе я клапатаў аб пасе<sup>1</sup>. Пакуль я гаварыў са стола-начальнікам, праішоў нейкі пан... па-сяброўску пацікаючы рукумагнатам канцылярыі, нядбайна кланяючыся стола-начальнікам. „Фу, чорт пабяры,— падумаў я,—ды няўжо гэта ён?“

— Хто гэта?

— Лазарэў, чыноўнік асобых даручэнняў пры міністру і ў вялікай сіле.

— Быў ён у Вяцкай губерні іспраўнікам?

— Быў.

— Віншую вас, панове: дзесяць год назад ён цалаваў мne руку.

Пероўскі майстар выбіраць людзей!

<sup>1</sup> Пашпарце.

## РАЗДЗЕЛ XVIII\*

### ПАЧАТАК ВЛАДЗІМІРСКАГА ЖЫЦЦЯ

... Калі я вышаў садзіца ў фурманку ў Козьмадзем'янску, саны запрэжкана па-руску: тройка ў рад,—адзін у корань, два ў прыпрыжку; карэнны пад дугою весела звані ў званочкам.

У Пермі і Вятцы запрагаюць коней гужам: аднаго перад другім або два ў рад, а трэцяга спераду.

Так сэрца і стукнула ад радасці, калі я ўбачыў нашу запрэжку.

— А ну, ну, пакажы нам свой спрыт!—сказаў я маладому хлапцу, які зухавата сядзеў на перадку ў непакрытым кажуху і цвёрдых рукавіцах, якія ледзь яму дазвалялі зблізіць пальцы, каб узяць залатуюку з маіх рук.

— Уважым-с, уважым-с. Эй, вы, галубочки! Ну, пане,—сказаў ён, звартаючыся раптам да мяне,—ты толькі трymайся: я зараз з гары коней пушчу.

Гэта быў круты спад да Волгі, па якой ішоў зімні тракт.

Сапраўды, коней ён пусціў. Сані не ехалі, а неяк цалкам скакалі справа налева і злева направа, коні імчалі з гары, фурман быў страшэнна здаволены ды, грэшны чалавек, і я сам,—руская натура.

Так уяджаў я на паштовых у 1838 год,—у лепшы, у самы светлы год майго жыцця. Раскажу вам нашу першую сустрэчу з ім.

Вёрст за восемдзесят ад Ніжняга ўвайшлі мы, гэта значыць я і мой камердынер Матвей, пагрэцца да станцыінага наглядчыка. На дварэ быў вялікі мароз ды яшчэ з ветрам. Наглядчык, худы, хваравіты і змарнелы чалавек, запісваў падарожную, сам сабе дыктуючы кожную літару і ўсё-такі памыляючыся. Я зняў футру і хадзіў па пакоі ў велізарных футровых ботах; Матвей грэусі калія распаленай печы; наглядчык мармытаў; драўляны гадзіннік пастукуваў разбітым і слабым гукам...

— Паглядзіце,—сказаў мне Матвей,—хутка дванаццаць гадзін: гэта-ж новы год. Я прынясу,—дадаў ён, поўзапытальнайа гледзячы на мяне,—што-небудзь з таго запасу, што нам у Вятцы паставілі?—І, не чакаючы адказу, кінуўся даставаць бутэлькі і нейкі пакунак.

Матвей, пра якога я яшчэ буду гаварыць пазней, быў больш, чым слуга: ён быў майм прыяцелем, меншым братам. Маскоўскі мешчанін, адданы да Зоненберга, з якім мы таксама пазнаёмімся, на вывучэнне пераплётнага майстэрства, якога, аднак, Зоненберг не надта што ведаў, ён перайшоў да мяне.

Я ведаў, што маё адмаўленне засмуціла-б Матвея, ды і сам, па сутнасці, нічога не меў супроць паштовага свята... Новы год—свайго роду станцыя.

Матвей прынёс вяндліны і шампанскага.

Шампанскасе, як выявілася, замерзла ў гушчу; вяндліну можна было рубіць сякерай: яна ўся блішчэла ад ільдзінак; але à la guerre comme à la guerre<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> На вайне, як на вайне.

„З новым годам! З новым шчасцем!..“ Сапраўды, з новым шчасцем. Хіба я не ехаў назад? Кожная гадзіна набліжала мяне да Масквы,—сэрца было поўна надзея.

Марожанае шампанскага не вельмі спадабалася наглядчыку: я далі ў яму ў віно поўшклянкі рому. Гэтае новае *half and half*<sup>1</sup> мела вялікі поспех.

Фурман, якога я таксама запрасіў, быў яшчэ радыкальней: ён насыпаў перцу ў шклянку пеннага віна, размяшаў лыжкай, выпіў разам, балезна ўздыхнуў і з нейкім стонам дадаў: „Добра агорчыла!”

Наглядчык сам пасадзіў мяне ў сані і так шчыра клапаціўся, што ўкінуў у сена запаленую свечку і не мог яе потым знайсці. Ён быў у вельмі добрым настроі і паўтараў:

— Вось і мяне вы зрабілі з новым годам... Вось і з новым годам! Агорчаны фурман рушыў коней...

На другі дзень, а восьмай гадзіне ўвечары, прыехаў я ў Владзімір і спыніўся ў гасцініцы, надзвычай добра апісанай у „Тарантасе“, са сваёй курыцай „з рэсю“, „хлебным пацішэ“ і воцатам замест бардо \*.

— Вас пытаўся нейкі чалавек сёння зранку; ён, мабыць, чакае ў поўнай,—сказаў мне, прачытаўши ў падарожнай маё імя, афіцыянт з тым зухаватым праборам і шалёным зачосам, якім адзначаліся раней адны рускія афіцыянты, а цяпер—афіцыянты і Людовік-Напалеон.

Я не мог зразумець, хто-б гэта мог быць.

— Да вось і яны с,—дадаў афіцыянт, старонячыся. Але з'явіўся спачатку не чалавек, а страшэннай величыні паднос, на якім было шмат рознага добра: куліч і барапкі, апельсіны і яблыкі, яйкі, міндаль, ізюм... а за падносам паказалася сівая барада і блакітныя очы старасты з владзімірскай вёскі майго бацькі.

— Гаўрыла Сямёновіч!—ускрыкнуў я і кінуўся яго абнімаць. Гэта быў першы чалавек з *нашых*, з ранейшага жыцця, якога я сустрэў пасля турмы і ссылкі... Я не мог нагледзеца на разумнага старога і нагаварыцца з ім... Ён быў для мяне прадстаўніком блізасці да Масквы, да дому, да прыяцеляў, ён трох дні назад усіх бачыў, ад усіх прывёз паклоны... Значыць, не так далёка\*.

Губернатар Курута, разумны грэк, добра ведаў людзей і даўно паспев астыць да добра і зла. Маё становішча ён зразумеў зараз-жа і не рабіў аніякай спробы мяне ўціскаць. Аб канцыляры не было і паміну: ён даручыў мне з адным настаўнікам гімназіі загадваць „Губернскими ведомостями”—у гэтым заключалася ўся служба.

Справа гэта была мне знаёмая: я ўжо ў Вятцы паставіў на ногі неафіцыйную частку „Ведомостей“ і змясціў у ёй аднаго разу артыкул, за які ледзь не трапіў у бяду мой пераемнік. Апісваючы святкаванне на „Вялікай раце“, я сказаў, што бараніну, якая прынослася ў ахвяру Нікалаю Хлыноўскаму, у старыя гады раздавалі бедным, а цяпер працаюць. Архіерэй разгневаўся, і губернатар ледзь угаварыў яго пакінуць справу\*.

„Губернские ведомости“ былі ўведзены ў 1837 годзе. Арыгінальная мысль прывучаць да гласнасці ў краіне маўчання і нематы прышла ў галаву міністру ўнутраных спраў Блудаву. Блудаў, вядомы, як прадаўжальнік гісторыі Карамзіна, хоць і не напісаў ні радка далей, і як аўтар „Даклада следчай камісіі“ пасля 14 снежня, якога было-б лепш зусім не пісаць, належаў да ліку дзяржаўных дактрынераў, якія з'явіліся ў канцы александраўскага царстваўнавання. Гэта былі людзі разумныя, адукаваныя, сумленныя, састарэлыя і заслужоныя „арзамаскія гусі“; яны ўмелі пісаць

<sup>1</sup> Сумесь портэра з півам [літаральна: палавіна на палавіну].

па-руську, былі патрыёты і так шчыра займаліся айчыннай гісторыяй, што не мелі часу заняцца сур'ёзна сучаснасцю. Усе яны шанавалі незабыўную памяць Н. М. Карамзіна, любілі Жукоўскага, ведалі напамяць Крылова і ездзілі ў Москву гутарыць да І. І. Дмітрыева, у яго дом на Садовай, куды і я часам ездзіў да яго студэнтам, узброены рамантычнымі забабонамі, асабістымі знаёмствамі з Н. Палевым і затоееннымі пацуццемі нездаволення, што Дмітрыеў, будучы паэтам, быў міністрам юстыцыі. Ад іх многа чакалі, яны нічога не зрабілі, як наогул дактрынеры ўсіх краін. Можа, ім і ўдалося-б пакінуць след больш трывалы пры Александро, але Александр памёр, і яны асталіся пры сваім *жаданні* рабіць што-небудзь карыснае\*.

У Манако на магільным помніку аднаго з уладарных князёў напісана: „Тут пакоіца Флэрэстан такі-та-ён *хацеў* рабіць добро сваім падданым!“<sup>1</sup>. Нашы дактрынеры таксама жадалі рабіць добро, калі не сваім, то падданым Нікалаю Паўлавічу, але рахунак быў складзены без гаспадара. Не ведаю, хто перашкодзіў Флэрэстану, але ім перашкодзіў наш Флэрэстан. Ім прышлося мець дачыненне да ўсіх пагоршанняў Расіі і абымякоўвацца непатрэбнымі новауviядзеннямі, пераменамі форм, назваў. Усякі начальнік у нас лічыць вышэйшым абавязкам не-не ды і прадставіць які-небудзь праект, змену, якія звычайна пагаршаюць справу, а часам проста не маюць ніякага значэння. Сакратара ў канцыляры губернатара, напрыклад, палічылі патрэбным назваць кірзуніком спраў, а сакратара губернскага праўлення пакінулі без перакладу на рускую мову. Я памятаю, што міністр юстыцыі падаваў праект аб неабходных зменах мундзіраў цывільных чыноўнікаў. Прэкт гэты пацынаўся неяк велічна і урачыста: „Зварнуўшы ў асаблівасці ўвагу на недахват адзінства ў шыці і кроі некаторых мундзіраў грамадзянскага ведамства і ўзяўшы на ўвагу ў аснову“ і т. д.

Ахоплены той-же самай хваробаю праектаў, міністр унутраных спраў замяніў земскіх засядацеляў становымі прыставамі. Засядацелі жылі ў гарадах і наведвалі вёскі. Станавыя часам з'язджаюцца ў горад, але заўсёды жывуць у вёсцы. Усе сяляне, такім чынам, былі адданы пад нагляд паліцыі, хоць і добра ўсе ведалі, якая драпежная, ненажэрная, распусная істота наш паліцэйскі чыноўнік. Блудаў увёў паліцэйскага ў тайны сялянскага промыслу і багацця, у сямейнае жыццё, у грамадаўскія справы і праз гэта закрануў апошні прытулак народнага жыцця. На шчасце, вёсак у нас вельмі многа, а становыя бывае два на павет.

Амаль у той-же час, той самы Блудаў выдумаў „Губернские ведомости“. У нас урад, пагарджаючы ўсякай пісьменнасцю, мае вялікія прэтэнзіі на літаратуру, і ў той час як у Англіі, напрыклад, зусім німа казённых журналу, у нас кожнае міністэрства выдае свой, Акадэмія і ўніверсітэты—свае. У нас ёсьць журналы горныя і салінныя, французскія і німецкія, марскія і сухапутныя. Усё гэта выдаецца на казённы кошт, падрады на артыкулы робяцца ў міністэрствах так, як падрады на дровы і свечкі, толькі без ператоржкі; недахвату ў агульных справаздачах, выдуманых лічbach і фантастычных вывадах не бывае. Узяўшы ўсе манаполіі, урад узяў і манаполію балбатні, ён загадаў усім маўчаць і пачаў гаварыць безустанку. Бедучы далей гэтую сістэму, Блудаў загадаў, каб кожнае губернскае праўленне выдавала свае „Ведомости“ і каб кожная „Ведомость“ мела сваю неафіцыйную частку для артыкулаў гістарычных, літаратурных і інш.

Сказана—зроблена, і вось пяцьдзесят губернскіх праўленняў рвуць сабе валасы над неафіцыйнай часткай. Свяшчэннік з семінарыстаў, дактары

\* *Il a voulu le bien de ses sujets*. A. Г.

медицыны, настаўнікі гімназіі, усе людзі, якія знаходзяцца ў падазрэнні адуката і правільнага ўжывання літары „т”, бяруцца ў рэквізіцыю. Яны думаюць, перачытаюць „Бібліятэку для чытання” і „Отечественные записки”, баяцца, наважваюцца і, нарэшце, пішуць артыкульчыкі.

Бачыць сябе ў друку—адна з самых моцных штучных страсцей чалавека, сапсанага кніжным векам. Але, тым не менш, адважвацца на публічную выстаўку сваіх твораў нялёгка без асаблівага выпадку. Людзі, якія не смелі думаку аб надрукаванні сваіх артыкулаў у „Московских ведомостях”, у пецербургскіх журналах, сталі друкавацца ў сябе дома. Між тым згубная прывычка месьц орган, прывычка да гласнасці ўкаранілася. Ды і зусім гатовую зброю месьц нядрэнна. Друкарскі станок *таксама* без касцей!

Таварыш мой па рэдакцыі быў кандытат нашага універсітета і аднаго са мною аддзялення. Я не маю духу гаварыць пра яго з усмешкай—так цяжка ён скончыў сваё жыццё, а ўсё-такі да самай смерці ён быў вельмі смешны. Далёка недурны, ён быў надзвычай няўклюжы і нязграбны. Не толькі такую поўную брыдасць цяжка было сустрэць, але і такую вялікую, гэта значыць такую расцягнутую. Твар яго быў у паўтара раза больш звычайнага і нейкі шурпатаў; велізарны рыбі рот раскрываўся да вушэй; светлашэрыя очы былі не адценены, а хутчэй асветлены белакурымі расніцамі; жорсткія валасы скупа прыкрывалі яго чэрап, і прытым ён быў на цэлую галаву вышэй мяне, сутулы і вельмі неахайны.

Ён нават называўся так, што вартавы ў Владзіміры пасадзіў яго ў караульню за яго прозвішча. Позім вечарам ішоў ён, акрыўшыся шынелем, калі губернатарская дома; у руцэ ў яго быў ручны тэлескоп; ён спыніўся і нацэліўся ў нейкую планету; гэта занепакоіла салдата, які, мусіць, лічыў зоркі казённай уласнасцю.

— Хто ідзе?—закрычаў ён нерухома стаяўшаму назіральніку.

— Небаба,—адказаў мой прыяцель густым голасам, не рухаючыся з месца.

— Вы не дурэйце,—адказаў зняважаны вартавы,—я на пасадзе.

— Ды кажу-ж я, што я Небаба!

Салдат не сцярпеў і тузануў званок: з'явіўся універ-афіцэр, вартавы аддаў яму астронома, каб завесці на гауптвахту: там, моў, цябе разбяруць, баба ты ці не. Ён абавязкова праседзеў-бы да раніцы, каб дзяжурны афіцэр не пазнаў яго.

Аднаго разу Небаба зайшоў да мяне раніцой, каб сказаць, што едзе на некалькі дзён у Москву, пры гэтым ён неяк салодка хітра ўсміхнуўся.

— Я,—сказаў ён,—запнуўшыся,—я вярнуся не адзін!

— Як, вы, значыцца..

— Так, бяру законны шлюб,—адказаў ён сарамліва.

Я эздзіўся герайчнай адвазе жанчыны, якая не пабаялася ісці за гэтага добра, але надта-ж ужо непрыгожага чалавека. Але калі, праз два-три тыдні, я ўбачыў у яго доме дзяўчынку гадоў восемнаццаці, не то, каб красуню, але гожую і з жавымі вачымі, тады я пачаў глядзець на яго, як на героя.

Месяца праз паўтара я заўважыў, што жыццё майго Квазімода ішло дрэнна: ён быў прыгнечаны горам, кепска правіў карэктuru, не канчаў свайго артыкула „аб пералётных птушках” і быў у панурым і рассеянным настроі; часам яго очы мне здаваліся заплаканымі. Гэта цягнулася нядоўга. Раз, вяртаючыся дадому праз Залатыя вароты, я ўбачыў хлопчыкаў і крамнікаў, якія беглі на паперць царквы; паліцэйскія мітусіліся. Пайшоў і я.

Труп Небабы ляжаў ля царкоўнай сцяны, а калі яго ружжо. Ён застрэліўся супроць вокнаў свайго дома; на назе аставалася вяровачка, якой

ён спусціў курок. Інспектар урачэбнай управы плаўна апавяддаў акружаючым, што нябожчык ані не мучыўся; паліцэйскія рыхтаваліся несці яго ў часць \*.

... Як прырода бязлітасна адносіцца да твараў! Што і што адчувалася ў гэтых грудзях пакутніка раней, чым ён адважыўся сваёй вяровачкай спыніць маятнік, які мерыў яму адны знявагі, адны няшчасці? І за што? За тое, што бацька быў залатушны або маці лімфатычная. Усё гэта так. Але па якому праву мы патрабуем справядлівасці, справаздачы, прычын? У каго? У вірлівага ўрагана жыцця?..

У той час для мяне пачаўся новы аддзел жыцця... аддзел чысты, ясны, малады, сур'ёзны, пустэльніцкі і пранікнуты каханнем...

Ён належыць да другой часткі.

## I

## [АДАЎТАРА]

[Да першай часткі „Былога і дум“]\*

У кастрычніку месяцы гэтага года Герст і Блякет выдалі англійскі пераклад маіх „Запісак“. Поступ быў самы поўны; не толькі ўсе свабода-мыслечыя журналы і рэвю<sup>1</sup> змясцілі вялікі ўрыўкі з самымі пахвальнымі водзивамі (з асаблівай удзячнасцю ўспаміна я пра артыкулы „The Atheneum“, „The Critic“ і „Weckey Times“), але нават тайнашлюбны орган пальмерстонаўскага і банапартаўскага саюза „Morning Post“ вылаіў мяне і раіў закрыць рускую друкарню, калі я хачу карыстацца павагай (каго? Іх—ні-колькі не хачу).

Гэты поспех, разам з разглядам нямецкага перакладу ў нью-йоркскіх і нямецкіх журналах, вырашыў маё сумненне—друкаваць ці не частку, папярэднюю „Турме і ссылцы“. У гэтай частцы мне прыходзілася больш гаварыць пра сябе, чым у надрукаваных, і не толькі пра сябе, але і пра сямейныя справы. Гэта—рэч цяжкая, не сама па сабе, а таму, што па дарозе мімаволі натыкаешся на забабоны, якія загадкай акружаюць сямейны ачаг. Я не даткнуўся груба ні да аднаго ўспаміну, не зняважыў ніводнага сапраўднага пачуцця, але я не хачу афяроўваць цікавасцю, якую мае жыццё, шчыра расказанае, і звяртака да целамудранай маны і каварнага ўмоўчання.

Не ведаю, ці варта гаварыць пра гнусныя нападкі, якія мне прышлося цярпець у выніку неасцярожнага учынку выдаўцу, але, каб не падумалі, што я змаўчаў пра іх, скажу некалькі слоў. Выдаўцы перакладаў, якія не мелі ніякіх зносін са мною, смела паставілі слова „Сібір“ у загалоўку. Я пратэставаў. Гэта не перашкодзіла аднаму журналу напасці на мяне. Я адказаў, раслумачыўши справу. Ён не спыняў сваіх паклёній,—я не мог нагнущаць да адказу. На шчасце, я ведаю, што ў Расіі не толькі паміж нашымі сябрамі, але паміж нашымі ворагамі не знайдзеца ні адзін чалавек, які западозрыў бы мяне ў свядомым абмане *à la Barnum* або падумаў-бы, што ссылка на чарнільную работу была для мяне дабравольнай службай.

## II

I—P.

## [АДАЎТАРА]

[Да першага выдання „Турмы і ссылкі“]

У канцы 1852 года я жыў у адным з лонданскіх захалусцяў, калія Прымроз Гіля, аддзелены ад усяго свету дзячынёй, туманам і сваёй воляй.

<sup>1</sup> Рэвю—агляды, першадычныя выданні.

У Лондане не было ніводнага блізкага мне чалавека. Былі людзі, якіх я паважаў, якія паважалі мяне, але блізкага нікога. Усе, хто падыходзіў, адыходзіў, сустракаўся, займаліся аднымі агульнымі інтарэсамі, справамі ўсяго чалавецтва, прынамсі, справамі цэлага народу; знаёмыя іх былі, так сказаць, безасабовыя. Месяцы праходзілі—і ніводнага слова пра тое, абы чым хацелася гаварыць.

... А тым часам я тады ледзь пачынаў прыходзіць у прытомнасць, пасля раду страшных падзеяў, няшчасцяў, памылак. Гісторыя апошніх год майго жыцця ўяўлялася мне ясней і ясней, і я з жахам бачыў, што ні адзін чалавек, апрача мяне, не ведае яе і што з маёй смерцю памрэ і ісціна.

Я адважыўся пісаць; але адзін успамін выклікаў сотні другіх, усё старое, поўзабытае ўваскрасала—юнацкія мары, надзеі, адвага маладосці, турма і ссылка<sup>1</sup>—гэтыя раннія няшчасці, якія не пакінулі нікай прыкрасы на душы, пранесліся, як веснавыя навальніцы, асвятляючы і ўмацоўваючы сваімі ўдарамі маладое жыццё.

Я не меў сілы адагнаць гэтыя цені,—няхай яны светлымі сценямі, думалася мне, сустракаюць у кнізе, як было сапраўды.

І я стаў пісаць з пачатку; пакуль я пісаў дзве першыя часткі, праішло некалькі месяцаў спакайнейшых...

Чэпкая жывучасць чалавека больш за ўсё праяўляеца ў неймавернай сіле рассеяння і самааглушэння. Сёння пуста, учора страшна, заўтра ўсё-роўна; чалавек рассейваецца, перабіраючы даўно мінулае, гуляючы на ўласных могілках...

Лондан, 1 мая 1854 г.

### III

## ДА ДРУГОГА ВЫДАННЯ

[„Турмы і ссылкі”]\*

Калі Н. Трубнер прасіў у мяне дазволу выпусціць другое выданне маіх твораў, выданых у Лондане, я таму выключыў „Турму і ссылку”, што думаў у хуткім часе пачаць поўнае выданне маіх успамінаў пад загалоўкам „Былое і думы”.

Але, не гледзячы на тое, што скора казка гаворыцца, ды не скора справа робіцца, я ўбачыў, што маё апавяданне яшчэ не так блізка да поўнага выдання, як я думаў. Між тым патрабаванні на „Турму і ссылку” паўтараюцца часцей і часцей. Кніжка гэтая мае сваю пэўную цэласць, сваё адзінства, і я згадзіўся на прапанову п. Трубнера.

Перачытаючы яе, я дадаў дзве-тры падрабязнасці (маю сустрэчу з Цэхановічам і гісторыю владзімірскага старасты...), але тэкст пакінуты без значных паправак. Я не згодзен з жартоўна выказанай думкай Гейне, які казаў, што ён вельмі здаволены тым, што доўга не друкаваў сваіх запісак, таму што падзеі давалі яму магчымасць правяраць і выпраўляць сказанае.

І—р.

21 красавіка 1858.

Путніей, паблізу Лондана.

<sup>1</sup> Расказ аб „Турме і ссылкы” складае другую частку запісак. У ім менш за ўсё гутаркі пра мяне, ён мне здаўся іменна таму больш цікавым для публікі. А. Г.

## ПРАДМОВА

*Да англійскага выдання 2-й ч. „Былога і дум“*

Каб напісаць уласныя ўспаміны, зусім не трэба быць вялікім чалавекам або незвычайным злачынцам, славутым артыстам або дзяржаўным чалавекам; досыць быць праста чалавекам, у якога ёсьць што расказаць і які можа і хocha расказаць гэта.

Кожнае жыцце цікавае—калі не ў адносінах да асобы, то да эпохі, да краіны, у якой яна жыве. Чалавек любіць пранікаць у глыб жыцця другога; ён любіць закранаць самыя тонкія струны яго души, прыслухоўвацца да біцца сэрца і ўдумвацца ў яго тайны для таго, каб параўнаць, апраўдаць, знайсці пацверджанне, доказ падабенства.

Успаміны, зразумела, могуць быць нуднымі, жыцце, у іх расказанае, можа быць бедным, нязначным. Тады не чытайце іх: гэта вышэйшая кара, якая можа быць накладзена на кнігу. Ніякі спецыяльны дапаможнік для лісання мемуараў не паможа. Успаміны Бенвенуту Чэліні\* цікавя не тым, што ён быў вялікім артыстам, а тымі речамі, пра якія ён гаворыць.

„Права на тыя ці іншыя слова“—гэты выраз адносіца не да нашага часу, а да часу заняпаду розуму, паэтай-лаурэатаў, дактароў у шапачках, прывілеяваных філосафаў, патэнтаваных вучоных і іншых фарысеяў акадэмічнага свету. У той час мастацтва пісання лічылася свяшчэнным, „афіцыяльны аўтар“ не толькі ў пісьме, але і ў расквечаным размоўным стылі выбіраў самыя ненатуральныя звароты фраз і ўжываў словаў рэдкія—адным словам, ён прапаведваў, ён спяваў.

Што датычыцца да нас, то мы гаворым вельмі проста. Нам здаецца, што пісанне ёсьць занятак, даступны і для звычайнага чалавека, і для кожнага іншага, як кожная іншая работа. Тут, прынамсі, „права на працу“ не можа брацца пад сумненне.

Ці знойдзе гэты прадукт спажыўца—гэта іншае пытанне.

Год назад я надрукаваў у Лондане на рускай мове частку сваіх успамінаў пад загалоўкам „Турма і ссылка“. Гэтая работа з'явілася якраз, калі пачыналася вайна і калі спосабы зносін з Расіяй сталі вельмі цяжкімі. Таму я не чакаў вялікага поспеху. Але здарылася інакш. У верасні „Revue des Deux Mondes“ дало доўгія ўрыўкі з маёй кнігі з вельмі пахваленым артыкулам пра мяне (хопъ я і не згодзен з пунктамі глядзяння аўтара). У студзені другія ўрыўкі (таксама перакладзеныя з рускай мовы) з'явіліся ў лонданскім „Athenaeum“, тым часам як Гофман і Кампе друкавалі ў Гамбургу нямецкі пераклад гэтай работы.

Гэта пераканала мяне надрукаваць і другі том.

Я скажу ў другім месцы, якую глыбокую цікавасць маюць гэтыя ўспаміны для мяне самога і з якою мэтаю пачаў я іх пісаць. Цяпер я абмяжуся толькі сцвярдженнем, што нідзе ўспаміны гэтыя не будуць так карысны, як у Расіі. Мы, дзякуючы цэнзуры, не прызвычайліся да гласнасці—яна палочае, дзвівіць і зневажае нас. Прышоў час артыстам імператарскай пецербургскай паліцыі даведацца, што рана ці позна іх дзеянні, так старанна затоеныя ў турмах, за кратамі і ў магілах, будуць выстаўлены на паказ усім.

„Былое і думы” не з'яўляюцца аўтабіографіяй звычайнага тыпу. У іх няма звестак аб цэлым радзе момантаў у жыцці і дзейнасці Герцэн. З прычыны гэтага перад гісторыка-літаратурнымі тлумачэннямі да тэкstu лаёца гэтая кароткая даведка, у якой прыводзяцца важнейшыя факты асабістага жыцця і грамадска-літаратурнай дзейнасці аўтара „Былога і дум”.

Александр Іванавіч Герцэн нарадзіўся 25 сакавіка (6 красавіка) 1812 г. у Маскве. Бацька яго—дварянін І. А. Якаўлеў, маці—германская грамадзянка Л. І. Гааг. У канцы 1820 года было падана ад імя васымігадовага Герцэна прашэнне аб зацічэнні яго на службу, якую ён, паводле тагачаснага звычаю, не павінен быў праходзіць, але за якую атрымліваў чыны і годнасці.

У 1825 годзе Герцэн пазнаёміўся з Н. П. Огарэвым, і паміж імі пачалася дружба, якой яны не здраджвалі да канца жыцця. У 1826 годзе Герцэн прысутнічаў на малебне з выпадку пакарання смерцю дзекабрыстаў і пакляўся змагацца з царскім прыгнётам.

У кастрычніку 1829 года Герцэн быў дапушчаны да слухання лекцый у Маскоўскім універсітэце. У жніўні 1830 года дазволен выхад у свет II-й кніжкі журнала „Атэней” з першым надрукаваным артыкулом за подпісам Герцэна—яго студэнцкай работай „Аб землетрасеннях” (I, 48 наст.). У сакавіку 1831 года Герцэн за ўдзел у студэнцкіх дэмантрацыйных супроць праф. М. Я. Малава быў пасаджаны ў карцэр. У ліпені 1833 года Герцэн скончыў універсітэцкі курс.

2 жніўня 1834 года Герцэн быў арыштаваны як дзяржаўны злачынца і пасля дзвесяцімесцічнай турэмнай высылкі высланы на службу ў Перм, потым у Вятку і ў Владзімір. У маі 1838 года Герцэн ажаніўся з Н. А. Захар'чай.

Праз два гады Герцэну было дазволена пераехаць спачатку ў Маскву, потым у Пецербург, дзе ён быў зачынены на службу ў міністэрства ўнутраных спраў. За перахоплене жандарамі пісьмо Герцэна да бацькі з паведамленнем аб дробным паліцыйскім здарэнні Герцэн быў зноў высланы са сталіцы—на гэты раз у Ноўгарад, дзе ён займаў пасаду советніка губернскага праўлення і „знаходзіўся ў самога сябе пад наглядам”.

У красавіку 1842 года Герцэн напісаў першы артыкул з серыі „Дылетантызм у наўуцы” (надрукаваны ў 1843 г.). Тады-ж Герцэн дамогся, пасля ўпартых шматразовых спроб, звальнення ад чыноўніцкай службы і ў ліпені 1842 года выехаў у Маскву. У 1842—1846 гадах напісаны „Хто вінават?”, потым—„Доктар Крупаў”, „Сарока-зладзеўка”. У маі 1846 года памёр бацька Герцэна—І. А. Якаўлеў.

У канцы студзеня 1847 года Герцэн выехаў з сям'ёю за граніцу. У восень таго-ж года быў надрукаваны першы „Пісьмы з Францыі і Італіі”.

У 1847 годзе Герцэн пазнаёміўся ў Парыжы з нямецкім паэтам-рэволюцыянерам Георгам Гервегам, які зблізіўся з яго сям'ёй і быў пасля віноўнікам пяжкай асабістай драмы Герцэна і яго жонкі.

У чэрвені 1848 года Герцэн быў на вуліцах Парыжа ў часе паўстання і з той пары прымаў ўдзел амаль ва ўсіх падзеях заходні-еўрапейскага рэволюцыйнага руху.

У 1849 годзе Герцэн прыняў ўдзел у выданні газеты Прудона „La Voix du Peuple” („Голос народа”). У 1850 годзе вышла ў свет кніга Герцэна „З таго берага”. У чэрвені таго-ж года ён пасяяўся з сям'ёю ў Ніцы. У верасні ўрад Нікалая I патрабаваў, каб Герцэн вярнуўся на радзіму, але, баючыся праследаванняў, ён астаўся ў Еўропе палітычным эмігрантам і праз год запісаўся з сям'ёю ў грамадзянне швейцарскай абшчыны Шатэль. Пасля

гэтага царскі сенат пазбавіў Герцэна ўсіх правоў у Расіі, мабесць яго была канфіскавана. У лістападзе 1851 года ўтанулі ў Сяродземным моры маці Герцэна і яго сын Коля.

У 1851 годзе надрукавана кніга Герцэна „Аб развіціі рэволюцыйных ідэй у Расіі”.

2 мая 1852 года памерла ў Ніцы жонка—Наталья Александраўна, у канцы жніўня ён пераехаў у Лондан, а ў лістападзе пачаў пісаць „Былое і думы”.

У пачатку 1853 года Герцэн надрукаваў лістоўку-зварот да „Братоў на Русі” аб неабходнасці пачаць літаратурна-прапагандысцкую барацьбу з рускім прыгонніцтвам і самадзяржаўем, а летам заснаваў у Лондане Вольную рускую друкарню. У лістападзе таго-ж года Герцэн прымай ўздел у Лонданскім міжнародным демакратычна-рэволюцыйным мітынгу.

У 1854 годзе вышла ў свет першая кніга „Былога і дум” (ч. 2-я—Турма і ссылка”), у 1855 годзе выдана 1-я кнішка літаратурна-палітычнага зборніка „Полярная звезда”, з віньеткай, на якой паказаны пяць дзекабрыстаў, пакараных смерцю Нікалем I.

У 1856 годзе прыехаў у Лондан Н. П. Огарэў, які прыняў бліжэйши ўздел у літаратурна-прапагандысцкай дзейнасці Герцэна.

22 чэрвеня 1857 года вышаў першы нумар „Колокола”.

У 1861 годзе вышаў у Лондане першы том асобнага выдання „Былога і дум”. У красавіку 1865 года вышаў у свет апошні (196-ы) нумар рэгулярнага рускага выдання „Колокола”, які пасля гэтага выпускаўся эпізадычна па-руску і па-французску.

У сярэдзіне 1866 года Герцэн выехаў з Лондана і жыў у розных гарадах Еўропы аж, да канца 1869 года, калі рагнуў пасяліцца ў Парыжы. У 1866 годзе вышаў у Жэневе IV том асобнага выдання „Былога і дум”.

21 студзеня 1870 года Герцэн памёр у Парыжы пасля кароткачасовай хваробы.

Мысль аб успамінах тыпу „Былога і дум” зарадзілася ў Герцэна ў 1836 годзе. У пісьмах з Вяткі да Наталы Александраўны Захар'янай, якая потым стала яго жонкай, Герцэн гаворыць пра твор пад назваю пакшталт „Маё жыццё”, „Юнацтва і мары”, „Аб сабе” і т. д., дзе павінна быць расказана многае. „Я ражуча хачу,—піша ён 27 красавіка,—у кожным творы малі бачыць асобную частку жыцця душы маёй. Няхай іх сукупнасць будзе іерагліфічная біографія мяя... Няхай ураганы, якія я перажываў, выказываюцца асобнымі аповесцямі, дзе ўсё выдумана, але аснова—Ісціна”. Праз два месяцы, 27 чэрвеня, Герцэн вяртаецца да гэтай тэмы: „Я пісаў табе некалі, што маю намер скласці брашурку пад загалоўкам „Сустрэчы”; цяпер план гэтага твору пашырыўся. Усё яскравае, квіцістае з майго юнацтва я апішу асобнымі артыкуламі, аповесцямі, выдуманнымі па форме, але сапраўднымі па пачуццю. Гэтыя артыкульчыкі разам я назаву „Юнацтва і мары”. Далей у пісьме—план мемуараў, які амаль літаральна супадае са зместам першых двух частак „Былога і дум”, напісаных праз семнаццаць год (Творы, т. I, стар. 302 наст.).

Разгарнуўшы сваю літаратурную дзейнасць пасля звароту з ссылкі, Герцэн напісаў цэлы рад мастацкіх твораў, у якіх адлюстраваліся „асобныя часткі жыцця”, яго душы, яго думкі і тэарэтычныя погляды. Усё гэта было, аднак, далёка ад тыпу мастацкіх мемуараў, якімі павінны былі стаць нарысы, што атрымалі агульную назыву „Былое і думы”. Да гэтага твору Герцэн падышоў непасрэдна ў 1852 годзе—пасля смерці Наталы Александраўны. 2 мая памерла жонка Герцэна, а ў ліпені ён разаслаў сваім сябрам, значнейшым прадстаўнікам міжнароднай эміграцыі, „Заклік да братоў-дэмакратоў”. Гэта першы з той серыі дакументаў, у якім Герцэн і яго сябры выказваліся аб адносінах німецкага паэта Георгія Гервега да сямейнай драмы Герцэна, якая скончылася смерцю яго жонкі.

У каstryчніку таго-ж года Герцэн ужо складаў „абшырную запіску” аб апошніх гадах яго асабістага жыцця на фоне грамадскага. Як толькі Герцэн пачаў гэты мемуар, „успаміны былога нахлынулі” на яго, і яму стала „шкода ўпусціць гэтыя вобразы, якія ўваскросілі з такой падрабязнасцю, што другі раз іх не злавіць” (пісьмо да М. К. Рэйхель ад 5 лістапада 1852 г.). Далей—у гэтым пісьме—звязаныя з дзяцінствам Герцэна імёны і мясцовасці, пра якія ён праз тры гады расказаў у першых трох частках „Былога і дум”. Але ў лістападзе 1852 года ён усё яшчэ „цэлы дзень” сядзіць і думае, „як пісаць” і вялікі том, гэта значыць абшырныя успаміны грамадска-палітычнага зместу, тыпу гётэўскай „Паэзіі і прауды”, ці кароткі „мемуар аб сваёй справе”, гэта значыць нарысы падзеяў двух апошніх год—аб асабістай сямейнай драме.

Перамагла ідэя мастацкіх мемуараў. Паведамляючы М. К. Рэйхель 14 лістапада, што ён будзе „пісаць і аб першай частцы” свайго жыцця, Герцэн дадаваў, аднак, што будзе пісаць аб гэтым „коратка”. Але як ні змагаўся ён са спакусай даць вялікую карціну свайго развіцця ва фоне грамадскага жыцця, як ні стараўся звузіць рамкі і размах апавядання а „запіскі” шырыліся і разрасталіся. Задуманы ў выглядзе сцілага мемуара расказ аб асабістай справе ператварыўся ў шматтомную мастацкую аповесць, якую Герцэн пісаў амаль да канца свайго жыцця.

### ДА ПРАДМОЎ

13. Прысвячэнне Огарэву надрукавана ў першым томе асобнага выдання „Былога і дум”, Лондан, 1861. У даце пад ім названы дом і вёска ў Англіі, дзе тады жыў Герцэн: „Арлінае гняздо, Бунмос”.

А саба, якой ужо німа,—Наталья Александраўна Герцэн (22 кастрычніка (3 лістапада) 1817—2 (14) мая 1852)—стрыечная сястра Герцэна, яго жонка з 1838 г. Бацька яе А. А. Якаўлеў—старэйшы брат бацькі Герцэна, маці—Кс. Ів. Захар'іна, відаць, прыгонная сялянка свайго мужа; ад маці—дзяючае прозвішча Н. А. Герцэн. Аб ёй у „Былым і думах”—усюды, асабліва ч. ч. 3, 4, 6, у Творах выд. М. К. Лемке, у VII т. Твораў, выд. 1905 г. (яе пісмы).

О гарэ ў Нік. Плат. (24 лістапада 1813—31 мая 1877)—бліжэйшы друг Герцэна. З 1832 г. студэнт Маскоўскага універсітета; у 1834 г. арыштаваны, праз дзевяць месяцаў, у 1835 г., высланы ў Пензенскую губерню, у маёнтак бацькі, пад яго нагляд. У 1836 г. ажаніўся з пляменніцай пензенскага губернатара, відомага прыгонніка і хабарніка А. А. Панчуладзе, М. Л. Рослаўлевай; шлюб быў нешчаслівы; у 1841 г. яны разышліся (гл. IV ч. „Былога і дум”, т. II гэтага выд.). У 1838 г. Огарэў ездзіў на Каўказ, дзе, сустракаючыся з дзекабрыстамі, пасябраваў з дзекабрыстамі-пастам А. І. Одоеўскім. Аб гэтым ён пісаў пазней: „Сустрэча з Одоеўскім і з дзекабрыстамі ўзбудзіла ўсе мае сімпаты да стацу нейкай захопленасці. Я стаяў тварам да твара з нашымі мучанікамі, я—Іду па іх дарозе, я—ахвяроўваю сябе на туё-ж долю”. У 1839 г. выехаў за граніцу, „адкуль вярнуўся ў 1846 г. У 1849 г. яго жонкай стала Наталья Алексеевна Тучкова, якая з 1857 года стала жонкай Герцэна. У 1850 г. Огарэў быў арыштаваны, але неўзабаве вызвалены. Увесну 1856 г., перамогши паліцыйскія перашкоды, выехаў за граніцу, дзе астаўся эмігрантам; разам з Герцэнам заснаваў і рэдагаваў „Колокол”, „Полярную звезду” і іншыя выданні. Вершы пачаў друкарства з 1840 г.; у 1856 г. выдаў зборнік іх, паўтораны ў Расіі за граніцай некалькі разоў; апошніе рускіе выданні, пад рэд. М. О. Гершэнзона, у двух томах, М. 1904. Надрукаваў шмат артыкулаў па сялянскаму і іншых соцыальных пытаннях; пакінуў „Успаміны і запіскі”, надрукаваныя пазней. Пра Огарэва ў „Былым і думах” і ў Творах Герцэна—усюды, у „Рускіх прыпілеях”, т. IV, М. 1917, у зб. „Архіў Огарэвых”, М. 1930.

13. Прадмова надрукавана ў кн. 6-й „Пол. звезды” на 1861 г., стар. 215 наст., пры ўрыўках з 3-й і інш. частак „Былога і дум”. Перадрукавана ў I томе „Былога і дум”, 1861 г., стар. 5 наст. У „Полярной звезде” была к пачатку тэксту прадмовы зноска Герцэна: „Гэта прадмова напісана для поўнага выдання двух першых частак „Былога і дум”, якое мае быць выдана „Трубнерам і Ко”; у канцы прадмовы—дата, пастаўленая і пад прысвячэннем, але ў „Полярной звезде” пастаўлена 5 ліпеня 1860 г. Відаць, Герцэн напісаў прысвячэнне пазней і пры ўключэнні яго ў асобнае выданне з датай 1 ліпеня выкінуў дату прадмовы. Першая дзве часткі „Былога і дум” надрукаваны асобнай кнігай пад загалоўкам „Былое і думы Іскандэра”, частка 1-я (1812—1838), Лондан, Вольная русская друкарня б. Thornthill place, Caledonia road, N. 1861\*, стар. XI+414+III, намерам (набор) 14—14 $\frac{1}{2}$  × 7 $\frac{3}{4}$  см., у 1/ $\frac{32}{3}$  аркуша. З прычыны тэхнічнага недагляду кніга названа першай часткай, але ў ёй змешчаны часткі 1-я і 2-я „Былога і дум”, і яна складае I том асобнага чатырохтомнага выдання гэтага твору. Другая кніга вышла ў тым-же 1861 г. у Лондане пад той-же назвай і з правільнym абавязачнінем „том другі”; у ёй надрукаваны часткі 3-я і 4-я „Былога і дум”.

13. Пісмы былі ад інвесты Герцэна Н. А. Захар'інай, потым яго першай жонкі.

13. Пад загалоўкам „Турма і ссылка” вышла ў 1854 г. у Лондане асобнай кнігай частка 2-я „Былога і дум”.

14. Апошнія чатыры абзаци паўтараюць урывак з Уводзін да асобн. выд. „Турмы і ссылкі” (часткі 2-й „Былога і дум”) з дробнымі папраўкамі для выд. 1861 г. Шматкроп’е перад трэцім абзасцам перанесена з Уводзін.

14. „Запіскі аднаго маладога чалавека” надрукаваны ў „Отечественных записках” (1840 г. № 12 і 1841 г. № 8) за подпісам „Іскандэр” і ўключаны Герцэнам у асобн. выд. „Былога і дум”, т. III, Лондан, 1862, стар. 7 наст. Пачынаючы пісанне першых раздзелаў „Былога і дум”, Герцэн скарыстаў у іх „Запіскі” ў шмат якіх месцах амаль літаральна. Хоць тэкст „Былога і дум” поўнасцю не супадае з тэкстам „Запіскі”, апошнія з прычыны шматлікіх паўтарэнняў не ўведзены ў склад нашага выдання. Як самастойны твор, яны ўключаюцца ў „Поўны збор твораў” Герцэна (пад рэд. М. К. Лемке, II, 380 наст. 1 437 наст.).

14. Сябра юнацтва—Нік. Сацін (1814—1873)—паз і перакладчык. Паступіўшы ў 1832 г. у Маскоўскі ўніверсітэт, зблізіўся з гуртком Герцэна. У 1834 г. быў арыштаваны ў сувязі з разгромам гуртка і высланы пад нагляд паліцыі ў Сімбірск. Потым ён быў за граніцай і, вярнуўшыся ў 1839 г. у Москву, зноў далучыўся да гуртка Герцэна. У 1841 г. выехаў з Огарэвым за граніцу, дзе пробыў пять год. У 1849 г. ажаніўся з Еленай Алексеевнай Тучковай, малодшай састрой Н. А. Тучковай-Огарэвай. У 1850 г. быў зноў арыштаваны, прасядзеў два месяцы ў крэпасці, быў адданы пад нагляд паліцыі. У 1860 г. выехаў за граніцу, бачыўся ў Лондане з Герцэнам. Пра яго колькасна нязначную літаратурную дзейнасць—у „Рускіх прынілеях”, т. I (М. 1915, стар. 165 наст.) і ў зб. „Пачын” (М. 1895, стар. 232 наст.); там-же—урыўкі з успамінаў Саціна аб сустрэчах з дзекабрыстамі, Лермантаўм, Белінскім і інш. У ліку перакладаў Саціна—дзве п'есы Шэкспіра: „Бура” і „Сон у Іванаву ноц”.

15. Грутлі—луг у швейцарскім кантоне Уры, дзе, паводле легенды, зарадзілася свабода Швейцарыі. Тут у 1307 г. заключан саюз кантону Уры, Швіца і Унтэрвальдэна. Сэнса пароўнання Грутлі з Вараб'ёўскі горамі гл. у раздз. 4-м, стар. 58.

15. Гэта заключны радкі верша Огарэва „Іскандэр”. У першым радку прапушчана слова „надмінны”.

У гэтай прадмове Герцэн паведамляе галоўным чынам, як узніклі яго ўспаміны аб дзіцячых і юнацкіх гадах, як яны з апавядання аб асабістым жыцці ператварыліся ў „Былое і думы”—у мастваці паказ адыгоўшай эпохі і ў пераказ думак аб далейшым лёсе радзімы і чалавецтва. Гэта звычайная прадмова агульнага тыпу, якая пераказвае мэту і змест твору, хоць і напісана бліскучым герцэнскім стылем. Але Герцэн напісаў яшчэ адну прадмову да „Былога і дум”—саіраўдныя Уводзіны ў гэту класічную книгу. При жыцці Герцэна яны не былі надрукаваны і паданы тут следам за Уводзінамі, якія сам аўтар прызначыў для „Былога і дум”.

16. У 1852 годзе, калі пасля цяжкай сямейнай драмы памерла Наталья Александраўна,—адзінчын чалавекам, блізкім Герцэну з маскоўскай пары яго жыцця, адзінчын другам, які быў тады за граніцай, з'яўлялася М. К. Рэйхель (1823—1916), народж. Эрн. Яе першую Герцэн паведаміў пра падзею надзвычайнай важнасці ў яго літаратурнай дзейнасці. 5 лістапада 1852 г. Герцэн пісаў М. К. Рэйхель: „У мяне з'явілася фрэнетычнае<sup>1</sup> жаданне напісаць мемуар; я начаў яго па-руску (спішу вам пачатак), але мяне зацягнула ў такую далеч, што я баюся” (VII, 157). У пісьме ад 14 лістапада таго-ж года Герцэн паведамляў тую-ж карэспандэнтку: „Вось вам пачатак „Запіскі”, г. зн. „Уводзіны”. Я перапісаў іх для вас... Я буду пісаць і аб першай частцы свайго жыцця” (160). Пасланыя пры гэтым пісьме Уводзіны праляжалі ў архіве Герцэна да 1917 года, калі былі апублікаваны М. К. Лемке ў рэдагаваным ім Поўным зборы твораў Герцэна (VII, 154 наст.). У гэтым выдаўні яны друкуюцца ў тым выглядзе, у якім захаваліся ў рукапісу. Загаловак і падзагаловак даў сам Герцэн, звяртаючыся непасрэдна да чытачу „Былога і дум”. Аб Рэйхель яшчэ ў раздз. 31-м.

17. Успаміны юнацтва—„Запіскі маладога чалавека”.

<sup>1</sup> Шалёнае, нястрымнае.

## ДА ПЕРШАЙ ЧАСТКІ

19. Першая частка „Былога і дум“ надрукавана ўпершыню, не ў поўным выглядзе, у другой кнізе „Полярной звезды“ на 1856 г. пад агульным загалоўкам усяго твору, з падзагалоўкам „З першай часткі Запісак Іскандэра“ і з заўвагай у зносцы. Яна падаецца тут у Дадатках як Прадмова да першай часткі (стар. 203); у выданні 1861 г. яна апушчана. Для асоби, выдания Герцэн перагледзеў тэкст, унёс у яго шмат поправак рознага зместу і аб'ёму, зрабіў скарачэнні. Загаловак часткі ўдакладнены для выдания 1861 г. 1-я частка выдалаася асобна ў 1856 г. па-немецку ў Гамбургу, па-дацку ў Капенгагене, па-французску ў Парыжы.

21. Раздзел 1-ы надрукаваны ў „Полярной звезде“ поўнасцю, з усімі падзагалоўкамі. Там-же пад радком „раздзел 1-ы“ было ў дужках: 1812—1822—нешта падобнае да назвы раздзела; у асобн. выданні апушчана. Шматкроп'е адкрывала раздзел ва ўсіх выданнях.

21. Княжна—Анна Бар. Мешчэрская.

22. Растопчын Фёд. Вас. (1763—1826)—маскоўскі галоўнакамандуючы ў 1812 г.; аўтар славутых „растопчынскіх афіш”—пракламаций, складзеных у „казённа-патрыятычным“ духу, адзін са сталпоў разюшанай прыгоніцкай рэакцыі.

22. Наталья Канстанцінаўна („Косценька“ ў „Былым і думах“), няня Герцэна.

22. Некаторыя падрабязнасці аб гэтым—у пісьме бацькі Герцэна да яго сястры, Г. А. Голахваставай, ад 1 лістапада 1812 г., г.зн. амаль зараз-жа пасля падзеі (ХII, 158 наст.).

22. Герцаг Тревізскі—Э.-А. Март'е, французскі маршал, прызначаны губернаторам Масквы пасля заняцця яе Напалеонам.

23. Гутарка ідзе пра „Апісанне 1812 г.“ (Парыж, 1827) Ж. Фена, ад'ютанта Напалеона і аўтара іншых кніг аб ім, і пра „Апісанні Айчынай вайны 1812 г.“ (М. 1839) генерала А. I. Міхайлоўскага-Данілеўскага.

24. Лесепс Ж. Б. быў шмат гадоў, аж да вайны 1812 г., французскім гандлёвым агентам у Расії; з заняццем Масквы Напалеон прызначыў ягоober-паліцмейстарам.

24. Спамянёны вышэй „пропуск“, дадзены І. А. Якаўлеву на выезд з Масквы, не захаваўся ў архіве Герцэна. Распіска Аракчэева ад 18 верасня 1812 г. ёсьць там.

Некаторыя падрабязнасці аб няшчасных прыгодах І. А. Якаўlevа і іншых членоў сям'і—у яго „Запісцы“, складзенай у 1836 г. (ХII, 160 наст.). Пра спатканне Якаўlevа з генералам Віндигеродз расказаў у сваіх запісках вачавіцэ гэтага, удзельнік тайных таварыстваў дзекабрыстаў С. Г. Валконскі. З Новаселля сям'я Якаўlevа пераехала ў яго сяло Глебаўскае, Раманаўскага павета, Яраслаўскай губ., куды пасля прыехаў ён сам. Голахваставаў памёр не ў Глебаўскім, а ў Новаселлі—18 верасня.

Пра спатканне І. А. Якаўleva з Напалеонам гаворыцца ў „Вайне і міры“ Л. Н. Талстога (т. IV, 430, 433, Л. 1935).

24. Маці Герцэна—Луіза Іванаўна Гааг сустрэлася з І. А. Якаўлевым у Штутгарце, дзе яго брат Л. А. быў рускім пасланнікам. Жыццё яе ў бацькаўскім доме было цяжкае. Яна часла гасцівала па некалькі дзён у адной багатай сям'і, дзе бывалі Якаўлевы. Яны абядвалі дзяўчыне гасцінны прыём, у выпадку патрэбы, у будынку пасольства. Неўзабаве ёй прышлося гэта скарыстаць. Паміж маладой дзяўчынай і братам пасланніка адбылося збліжэнне. Луіза зачіжарыла, і калі І. А., збіраючыся ў Ресію, хацеў чакінучы яе ў сваякоў, яна ўпала ў роспач. Прышлося ўзыць Луізу ў Маскву, дзе яна нарадзіла сына Александра. У доме І. А. Якаўleva яна жыла на становішчы кіраўніцы дома. Прыслуга ведала, што Луіза Іванаўна—маці панскаага сына, Сашы, якога стары пан горача любіў. Аднак ён называўся выхаванцам І. А. Якаўleva, які лічыўся нежанатым і бяздзетным. І. А. Якаўлеў пакінуў ёй значае багацце, якое з вялікім намаганнем удалося выпатрабаваць за граніцу пасля таго, як Л. I. выехала туды з сынам. Вюртэмбергскі канстытуцыйны буржуазны ўрад тайна прасіў міністраў Нікалай I не выдаваць Гааг яе грошай. Ён паведамляў, што Л. I. „накіравала сваю дзейнасць на карысць палітычных беглядоў і аддае сваё багацце на патуранне іхнім рэволюцыйным учынкам“. Нікалай I прабаваў захапіць яе капітал, але без поспеху. Л. I. Гааг утварыла ў лістападзе 1851 г. разам з малодшым сынам Герцэн—Нікалаем—пры пагібелі ў Сяродземным моры паraphoda, на якім яна вярталася з Марселя ў Ніцу. Аб гэтым—у частцы 5-й „Былога і дум“.

25. Брат бацькі—Леў Ал-евіч Якаўлеў (1763—1829)—дыпламат; з 1820 г. сенатар адсюль яго прозвішча ў „Былым і думах”. Жыў у Еўропе з 1800 года, быў знаёмы з шмат якім выдатнымі людзьмі эпохі, у тым ліку з Гётэ, з якім перапісваўся з поваду Iх агульнага захаплення каштоўнымі каменямы. Аб ім—у пісьмах Герцэна.

Бернадот Ж.-Б.—француз, адзін з напалеонаўскіх генералаў; з 1810 г.—рэгент Швецыі, з 1818 г.—яе кароль пад імем Карла XIV.

27. Брат Герцэна па бацьку—Егор Ів. Герцэн (1803—1882), сын І. А. Якаўлева ад жанчыны, якая асталася невядомай, але, як відаць, прыгоннай. І. А. Якаўлеў не любіў гэтага сына і толькі-толькі пярпеў яго. Становіща змяячала Л. І. Гааг, якая выказвала яму ўвагу і заўсёды дамагалася, каб бацька задавальняў яго жыццёвых патрабы. Е. І. Герцэн служыў у розных канцылярыях на скромных пасадах. Да Герцэна адносіўся з братэрскай любою і, як кажуць прыяцелі А. І., меў яго ўзаемнасць. Яны былі ў зносінах усё жыццё У апошнія гады Е. І. растратіў пакінутую яму бацькам спадчыну і матэрыяльна быў не забяспечаны. Аб ім—у пісьмах Герцэна.

27. Старэйшы брат бацькі Герцэна—Ал-др Ал-евіч Якаўлеў (1762—1825). Быў у 1803 г. обер-пракурорам Сінода, не зжyўся з духавенствам; зняты царом з пасады. Пакінуў аб гэтым запіскі „або споведзь сумленнага чалавека, пасярпейшага за адданасць свайму гасудару...” А. А.—бацька Ал-я Якаўлева („Хімік” у „Былым і думах”) і жонкі Герцэна (гл. стар. 218). У яго доме на Тверскім бульвары (у наш час ён мае № 25-ы) нарадзіўся Герцэн.

29. Падзея адбываўся летам 1821 г. Дзялілі некалькі маёнткаў з 1159 прыгоннымі. І. А. Якаўлеў атрымаў: частку ў с. Новаселлі з вёскамі Уходова і Шумнава, Корчэўскага павета, Тверской губ., амаль усё с. Васільеўскае, Рузскага павета, Маскоўскай губ., меншую частку с. Пакроўскага-Засекіна і вёску Раева ў Звенігародскім павеце, Маскоўскай губ.

29. Падзея з 1789 да 1815 гг.—ад пачатку французскай буржуазнай рэвалюцыі да нізвяржэння Напалеона і аднаўлення каралеўскай дынастыі Бурбонаў.

Граф Варанцоў Сем. Рам. (1744—1832)—рускі пасол у Англіі.

Грэнвіль В. В. (1759—1834)—англійскі міністр замежных спраў.

Ерома—Іеронім, або Жером, Банапарт, брат Напалеона, прызначаны ім каралём вестфальскім.

30. Бацька Герцэна Ів. Ал-іч Якаўлеў (23 чэрвеня 1767—6 мая 1846) паходзіў са старога балярскага роду і даводзіўся ў дванаццатым колене прымым патомкам Андрэю Кабыле, роданачальніку Раманавых. Бацька яго—Ал-і Ал-др.—быў пры Екацерыне II прэзідэнтам юстыції, маці—княжна Нат. Бар. Мешчэрская. І. А. уступіў у ваенную службу ў 1788 г., прымаў удзел у паходах, у 1797 г. вышаў у адстаўку. З 1801 г. пражыў адзінцаць гадоў за граніцай. Аб ім далей у тэксле, асабліва разд. 5-ы.

31. Раздзел 2-і надрукаваны з пропускам у „Полярной звезде” з усімі падзагалоўкамі. Пад ім была ў дужках дата 1823—1826. Пропускі ў выд. 1861 г. адзначаны ніжэй.

32. Гутарка адбывалася ў 1820 г.; Герцэн памыліўся: яму было восем год (XII).

33. Алексей Нікалаевіч—Бахмечеў (1774—1841), у бai пры Барадзіне страціў правую нагу; аб ім яшча ў разд. 6-м.

Сваяк з Ямбургскага палка—Ал-і Петр. Кучын, унук Петра Ал-евіча Якаўлева, стрычны пляменнік Герцэна.

34. Клейнміхель Пётр Андр. (1793—1868)—бліжэйшы памочнік Аракчеева па кіраванню ваеннымі пасяленнямі, адзін з самых улюблёных і самых невуцкіх міністраў Нікалая I, пры якім загадваў шляхамі зносін; адзначаўся хабарніцтвам; аб ім—у Творах Герцэна.

Бенкендорф Ал. Хрыст. (1783—1844)—заснавальнік (1826) і начальнік жандарскага корпуса; заслужыў давер'е Нікалая I удзелам у падаўленні паўстання дзекабрыстаў; невук і лянівы; браў вялікія хабары ад акцыянерных кампаній за падтрыманне Iх інтарэсаў ва ўрадзе.

Перакусіхіна Мар. Сав. (1739—1824)—давераная Екацерыны II у яе любоўных спраўах, загадвала падборам фаварытаў для імператрыцы.

Пампадур А. П. (1721—1764)—фаварытка французскага караля Людовіка XV.

34. Сенкоўскі Ос. Ів. (1800—1858)—журналіст, які пісаў у рэдагуемай ім (1834—1856) „Бібліятэцы для чытання” на ўсіх галінах науки ва ўсіх родах літаратуры. Асабліва

быў вядомы пад адным са сваіх шматлікіх псеўдонімаў: „Барон Брамбеус”. Герцэн даў харктастыку Сенкоўскаму ў книзе „Аб развіціі рэволюцыйных ідэй у Расіі”, у раздзеле „Літаратурная і грамадская мысль пасля 14 снежня 1825 г.” (VI, 369 наст.).

36. Кавалерыя і рэгаты—ордэны і ленты да іх.

36. Частны дом—тут гаворыца пра паліцэйскую часць, дзе па даручэнню памешчыкаў над прыгоннімі выконваліся цялесныя пакаранні.

36. Асігнацыі—папяровыя гроши, уведзеныя ў Расіі пры Екацерыне II; пры Нікалаю I сапраўдны кошт іх быў ніжэй абазначанага і раўнёўся прыблізна 26—27 кап. срэбрам за папяровы рубель.

38. У „Полярной звезде” пасля назвы вёскі надрукавана: „Гэта ўжо было ў 1830 г.”.

40. У „Полярной звезде” пасля слова „локаны”, і тэкст: „І мне было неяк невыносна сумна і добра”.

41. О франь—славуты французскі актор, жыў у Пецербургу з 1785 па 1806 год. Тэрмен—дзеючая асоба ў трагедыі Расіна „Федра”. „Вялікая опера”—тэатр у Парыже. Жорж і Марс—славутыя французскія актрысы; першая прыязджала ў Пецербург на гастролі ў 1808—1812 гадах. Далейшая французскія фраза („Я баюся бога...”)—з трагедыі Расіна „Гафолія”.

43. Ігра слоў: „Салдат дрэннага тона” вымаўляецца па-французску, як „Салдат Велінгтона”—імя англійскага галоўнакамандуючага пры Ватэрлоо ў Бельгіі, дзе Напалеон пацярпеў у 1815 г. поўнае паражэнне.

45. Раздзел 3-і надрукаваны поўнасцю ў „Полярной звезде” з усім падзагалоўкам; толькі слова „Огарэў” заменена там літарай Н. (Нік.), таму што ў часе друкавання другой кнігі „Полярной звезды” Огарэў быў яшчэ ў Расіі. Падрыхтоўваючы асобы. выд. „Былога і дум” 1861 г., Герцэн перанёс з раздзела 3-га ўвесь тэкст, які адносіўся да Огарэва, у раздзел 4-ы, але пры гэтым не толькі пакінуў у падзагалоўку раздзела 3-га літару Н., а дадаў да яе поўнасцю прозвішча: Огарэў. Разам з тым для асобнага выдання ён даў раздзелу 4-му новую, ціперашнюю назыву. Ніжэй падзагалоўка ў раздзеле 3-м была ў дужках дата „1825—1827”. Зімовая рашца, з якой пачынаецца тэкст раздзела,—28 лістапада 1825 г. Урывак з гэтага раздзела надрукаваны па-англійску ў газете „The Leader” (№ 308 ад 16 лютага 1858 г.).

45. Гэта было ў жніўні 1823 г. Александр I прыехаў у Москву 25 жніўня галоўным чынам для ўручэння мітрапаліту Філарэту сакрэтнага маніфеста аб перадачы царскага прастола, абрываючы наследніка Констанціна Паўлавіча, іх малодшаму брату Нікалаю. Манёўры на Хадынцы былі 30 жніўня. Александр I памёр у Таганрогу 19 лістапада 1825 г.

46. Генерал Е. Ф. Камароўскі (кам. корпуса ўнутр. варты), прыехаўшы ў Москву 17 снежня для афіцыйнага паведамлення аб заняціі Нікалаем I царскага прастола, пераказваў у дому І. А. Якаўлева падрабязнасці паўстання ў Пецербургу 14 снежня 1825 г.

Карэна Ісаакеўскай плошчы—войскі, выведзены на плошчу дзекабрыстамі. Войскі прастаялі на плошчы ўвесь дзень без справы з прычыны нерашучасці кіраунікоў руху і былі рассеяны па загаду Нікалая стральбою з гармат.

Атака—гаворка ідзе аб спробе ген. А. Ф. Орлова на чале камандуемага ім палка Коннай гвардыі разагнаць паўстаўшыя войскі без стральбы.

Ген. М. А. Міларадовіч (1771—1825)—прыяцель І. А. Якаўлева—паранены на смерць з пісталета дзекабрыстам П. Г. Каходзкім у часе паўстання 14 снежня.

В. І. Ленін выказваўся аб паўстанні дзекабрыстаў у целым радзе сваіх работ. У адной з заўваг да артыкула „Аграрная праграма рускай соціял-дэмакратыі” В. І. Ленін напамінаў у 1902 г. „аб даўно забытых рэспубліканскіх ідэях дзекабрыстаў” (Творы, т. V, 98). У 1906 годзе В. І. Ленін падкрэсліваў, што ёсць „розніца паміж дваранскай рэволюцыйнасцю дзекабрыстаў... і глыбока дэмакратычнай, пролетарскай і сялянскай, рэволюцыйнасцю салдат і матросаў у Расіі дваццатага стагоддзя” (Творы, т. X, 39). У „Дакладзе аб рэволюцыі 1905 года”, прачытаным В. І. Ленінам на сходзе рабочай моладзі ў Цюрыху 22 студзеня 1917 года,—указана: „У 1825 годзе Расія ўпершыню бачыла рэволюцыйны рух супроты царызма, і гэты рух быў прадстаўлены амаль выключна дваранамі” (т. XIX, 348). Далей тлумачацца вытокі руху: „Цікава парапінаць ваенны паўстанні ў Расіі 1905 года з ваенным паўстаннем дзекабрыстаў у 1825 годзе. Тады кірауніцтва палітычными рухам

належала амаль выключна афіцэрам, у асаблівасці афіцэрам-дваранам; яны былі заражаны судатыннем з дэмакратычным! ідэямі Еўропы ў часе напалеонаўскіх войнаў" (там-жа, 351). Тут-же ўказана прычына няўдачы паўстання: „Маса салдат, якая складалася тады яшчэ з прыгонных силян, трymалася пасlёнa" (там-жа). Аб прычынах няўдачы руху дзекабрыстаў В. І. Ленін гаворыць таксама ў адкрываючым гэты том юбілейным артыкуле аб Герцэн: „Ушаноўваючы Герцэн, мы бачым ясна трох пакаленні, трох класаў, якія дзеяйчалі ў рускай рэволюцыі. Спачатку—дваране і памешчыкі, дзекабрысты і Герцэн. Вузкае кола гэтых рэволюцыянераў. Страшна далёкі яны ад народу" (т. XV, 468). І далей В. І. Ленін указвае, што справа дзекабрыстаў „... не прапала. Дзекабрысты разбудзілі Герцэн. Герцэн разгарнуў рэволюцыйную агітацыю" (там-жа). Гл. таксама артыкул В. І. Леніна „Аб нацыянальны гордасці велікаросаў" (т. XVIII, 80).

46. Дэ-Санглен Як. Ів. (1776—1864)—нарадзіўся ў Маскве, вучыўся ў Рэвелі, потым у Германіі; з 1804 г.—лектар, з 1806 г. ад'юнкт-прафесар нямецкай літаратуры ў Маскоўскім універсітэце і выкладчык ваеных навук. З 1807 г. служыў па ваенному ведамству—; тайным назіральнікам за ладам мыслей афіцэраў, па грамадзянскаму—у міністэрстве паліцыі мемуарысты гавораць пра „нахабнасці, подласць і спрытнасць” Санглена, з якім „як ні страшны ён быў, ніхто не хацеў ні гаворыць, ні кланяцца”.

Жуй (1764—1846), з якім Герцэн параўноўвае дэ-Санглена,—французскі пісьменнік і драматург.

46. Самойлаў Нік. Ал-др. (пам. 1841)—сын пляменініка Екацерынінскага фаварыта Г. А. Пацёмкіна; таму—найбагацейшы памешчык; блізкі сваяк некалькіх дзекабрыстаў; да тайнага таварыства не належаў і да следства не прысягваўся.

Загоскін Міх. Нік. (1789—1852)—аўтар гістарычных раманаў і драматург, быў таксама тэатральным адміністраторам.

А фіцэр, які меў спамянянную Герцэнам сутычку з Нікалаем I,—Вас. Серг. Но-раў (1793—1853), дзекабрыст. Належаў да вышэйшага кола дваранства, быў таварышам дэйцічных гульняў Нікалая; у маладосці, у часе ваеннай службы, меў з ім сутычкі, за якія цар адномсціў яму ў 1826 г. Нораў прымаў удзел у войнах з Напалеонам, быў паранены ў баі. У тайным таварыстве належаў да ўмераных груповак; адна з абвінавачваўся, між іншым, у тым, што гатоў быў садзейнічаць змоўшчыкам у арышце Александра I, які меўся зрабіць на парадзе 1823 г. Не гледзячы на адсутнасць доказаў супроща Нораў, ён быў асуджаны ў катаргу на пяцнаццаць год. Нікалай паслалі цяжкасць пакарання тым, што пратрымаў яго дзесяць год у крэпасцях, у тым ліку восем год на земляных работах у Бабруйску; потым адправіў на Каўказ салдатам. У 1838 г. Нораў быў адпушчаны ў вёску бацькі пад нагляд паліцыі.

46. Жанчыны—гаворка ідзе пражонак дзекабрыстаў, якія пайшлі за імі ў Сібір.

Люсль Дэмулен—жонка аднаго з дэячоў французскай рэволюцыі 1789 г., Каміла Дэмулена, пакаранага смерцю ў 1794 г. Пасля арышту мужа прабавала выратаваць яго, была пакарана смерцю праз некалькі дзён пасля яго.

А лібо—салдат, рэволюцыянер; у 1836 г. без поспеху страліў у французскага караля Луї-Філіпа за лютую расправу з рабочымі пасля паўстання 1832 г.; быў пакараны смерцю.

47. Гісторыя з Чэрновым заключаецца ў наступным. Багаты афіцэр В. Д. Но-васільцзў, сваяк блізкіх да цара Орловых, абязаў дачы небагатага і нерадавітага генерала П. К. Чэрнова ажаніцца з ёю. Потым пад прымусам свайгі знатнай сям'і адмовіўся. Брат нявесты—афіцэр К. П. Чэрноў, сваяк і друг дзекабрыста-пазэта К. Ф. Рылеева, сам член тайнага таварыства, не хацеў дапусціць, „каб золата і знатны род насміхаліся з нявіннасцю і благародства души”. Ён выклікаў Новасільцэва на дуэль. Абодва былі паранены на смерць 10 верасня 1825 г., праз некалькі дзён памерлі. Члены тайнага таварыства арганізавалі на пахаванні Чэрнова палітычную дэманстрацыю.

47. Гэтая фраза ў „Полярной звездэ” начыналася інакш: „Дзяўчына рыдала ад радасці; гэта расчуліла „злачынца”,—ён ёй прапанаваў” і т. п.

47. Пасля гэтай фразы ў „Полярной звездэ” была яшчэ адна: „Сэрца разбойніка не было царскім!”

47. У „Полярной звездэ” гэтая фраза прадоўжана: „З таго дня, як яе выслалі ў Париж, каб выратаваць ад яе арыстакратычную родаслоўную,—да той пары, пакуль дружба

І дапамога разбойніка зрабіліся ёй непатрэбныі, яна заяла" і т. д. У наступнай фразе сказана ў „Полярной звездѣ”, што Івашэў памёр „праз некалькі месяцаў”. Як відаць, падрыхтоўваючы выданне 1861 г., Герцэн меў ужо больш дакладныя весткі аб гісторыі Івашэўых.

48. Герцэн расказаў гісторыю Івашэўых неправільна з прычыны адсутніасці ў яго дакладных фактычных даных. Сын генерала і багатага сімбірскага памешчыка, камер-паж імператрыцы, афіцэр самага арыстакратычнага, Кавалергардскага палка, ад'ютант галоўнай камандуючага Паўднёвой арміі, Вас. Петр. Івашэў (1797—1840) далучыўся да тайнага таварыства дзекабрыстаў у 1819 г. Не гледзячы на блізасць да Пестэля і іншых главароў змовы, не прымаў у ёй актыўнага ўдзелу, галоўным чынам з-за хваробы; аднак абвінавачваўся ў веданні мітаў таварыства і згодзе на ўвядзенне рэспублікі са знішчэннем царскай сям'і. Прыгавораны ў катаргу на дваццаць год; у 1827 г. пераведзены ў Петроўскую каторжную турму, у 1836 г. выпушчаны на пасяленне ў Турынск. У 1830 г. маці Івашэва атрымала пісьмо ад быўшай выхавальніцы яе дачкі, францужанкі Марыі Ле-Данцию, якая паведамляла, што яе дачка, дваццацідзвухгадовая Каміла (якая нарадзілася і заўсёды жыла ў Расії), цяжка захварэла ад непадзеленага палкага кахання да В. Івашэва, якога сустракала ў яго бацькоў. Дзяўчына рашыла паехаць у Сібір—раздзяліць лёс Івашэва. Свяякі Івашэва дамагліся дазволу цара на паездку Ле-Данцию ў Сібір і на шлюб яе з асуджаным. У канцы лета 1831 г. Каміла прыехала ў Петроўскі завод; у верасні абвінчалася з Івашэвым. Летам 1838 г. сястра Івашэва, Еліз. Языкова, таемна ад уладаў і ад бацькі прыехала ў Турынск і прыхыла ў брата два тыдні. Зімой таго-ж года памёр іх бацька. Спамінаемы Герцэнам „незаконны сын” не брат Івашэва, а пабочны брат яго маці—А. Е. Галавінскі; ён быў, па завяшчанню генерала, хавальнікам буйных сум, пакінутых Івашэву і яго жонцы. У лютым 1839 г. у Сібір прыехала маці Камілы. Зімой Івашэва прастудзілася і 30 снежня 1839 г. памерла, пакінуўшы двух дачок. Івашэў вельмі сумаваў па жонцы; 28 снежня 1840 г. ён памёр ад апаплексічнага ўдару. М. П. Ле-Данцию дазволена было ў 1841 г. выехаць з дзецьмі дачкі ў Расію—да А. Е. Галавінскага.

48. У „Полярной звездѣ” і ў выданні 1861 г.—14 ліпеня кара смерцю дзекабрыстаў: П. І. Пестэля, С. І. Мураўёва-Апостала, К. Ф. Рылеева, П. Г. Кахоўскага, М. П. Бестужэва-Руміна была 13 ліпеня 1826 г.; перад адзначанай фразай было яшчэ: „Там чакаў ён паведамлення аб кары і дачакаўся”. Відаць, паміж 1855 і 1860 гг. Герцэн атрымаў больш дакладныя весткі. Нікалай чакаў паведамлення аб кары ў Царскім Сяле (цяпер гор. Пушкін) пад Пецербургам. Атрымаўшы яго, накіраваўся ў царкву. Задоўга да прыгавору свайго суда Нікалай рашыў павесіць главароў руху. Яшчэ 6 чэрвеня ён пісаў брату Констанціну ў Варшаву, што пасля кары адбудзеца „збавіцельнае богаслужэнне” і ўдзячае малебства Богу. 14 ліпеня ён і выканаў гэтую цырамонію на Сенатскай плошчы ўрачыста, загадаўшы таксама наладзіць яе ў Маскве і ў іншых гарадах; пра гэта Герцэн піша далей, у сваёй зносцы да тэксты.

48. Міровіч Вас. Як. (1740—1764)—афіцэр, які прарабаваў вызваліць з Шлісельбургскай крэпасці і ўзвесці на трон імператара Іоана Антонавіча (1740—1764), нізвергнута ў 1741 г. з прастола Елізаветай Петроўнай. Пры гэтай авантурнай спробе Іоан быў забіты згодна ўказання, данага раней Екацерынай II.

48. Змешчаны ў падтэкстставай зносцы расказ Герцэна аб маскоўскім урачыстым богаслужэнні з выпадку „перамогі” Нікалая над дзекабрыстамі ёсьць дакладная вынятка з заключнай часткі яго артыкула „Да нашых”, надрукаванага ўпершыню ў першай кнізе „Полярной звезды” на 1855 г. У Маскву Нікалай прыехаў 20 ліпеня і спыніўся ў Петроўскім палацы; урачысты ўезд у стаўцу адбыўся 24 ліпеня (5 жніўня).

49. Тут увесы час—гаворка пра старэйшага брата Нікалая I, які быў да яго наследнікам прастола,—Канстанціна Паўлавіча (1779—1831). Ён прымушаны быў, пад націскам Александра I, адмовіцца ад прастола за тое, што ажаніўся з простай польскай, якая не належала да царскай сям'і. Паколькі іх дзеци (якіх і не было) не моглі быць наследнікамі, царскай улады, а ў Александра дзеци памерлі, то пастаноўлена было перадаць трон Нікалаю, які быў жанаты і ўжо у 1818 г. меў сына. Маніфест аб перадачы трона трymаўся ў найстражайшай таямніцы (гл. стар. 212). Нікалай пакінуў Канстанціна сваім намеснікамі у Польшчы.

50. Унучка П. А. Якаўлева—Тат. Петр. Пасек (1810—1889), урадж. Кучына; была на два гады старэй за Герцэн, доўга жыла ў дому Якаўлева. З цэнзурыных меркаваній называецца ў „Былым і думах” тверской або „корчэўскай” кузінай (у Корчэўскім павеце быў маёнтак П. А. Якаўлева). У 1859—1861 гг., за граніцай, сустракалася з Герцэнам; сабрала шмат звестак аб ім і ўсе яго выданні. На аснове ўсяго гэтага Пасек напісала ўспаміны „З далёкіх год”, якія друкарвалі ў Радзівіл і з 1872 г. З гэтых успамінаў тагачасны рускі чытач грунтоўна знаёміўся з Герцэнам і яго гуртком. Аднак шмат што падана ў Пасек памылкова; пасля паяўлення ў Радзівіл ў 1905 г., нават урэзаных цэнзурай, Твораў Герцэн, дзе меліся „Былые і думы” і яго перапіска з Н. А. Захар'чай, успаміны Пасек страцілі dokumentalнае значэнне.

50. „Іліяды” Гомера, перакладзеная Н. І. Гнедзічам.

51. Верш з „Евгения Онегина”, раздз. 3-і, страфа 28. Выраз „неўскія або смольныя”—ад назвы інстытута для дзяўчын у Смольным манастыры на Неве (цяпер Смольны палац у Ленінградзе). Герцэн гаворыць пра другую жонку П. І. Кучына—мачыху Т. П. Пасек—Еліз. Міх. Тушнёву.

52. Верш з „Сучаснай песні” Д. В. Давыдава, мае іранічнае значэнне. Брут—стаяў на чале змовы рэспубліканцаў супроты рымскага дыктатара Юлія Цэзара. Фабрыцы ё—старажытынарымскі дзяржжаўны дзеяч, які праславіўся непадкупнай адданасцю рэспубліцы.

53. У „Полярной звезде” пасля гэтага вершы з „Юмора” Н. П. Огарэва:

На ум приходят часто мне  
Мои младенческие годы,  
Село в вечерней тишине,  
В саду светящиеся воды,  
И жизнь в каком-то полуслне.

55. Піферары—горныя пастухі ў Абруцо (Італія). Мы—А. І. Герцэн і яго жонка, з якою ён зрабіў у 1848 г. паездку ў Фраскаці.

56. Васільеўскае было прадана ў 1835 г. Падмаскоўная ў Звенигородскім павеце—сля Пакроўскае-Засекіна.

57. У „Полярной звезде” ў раздзеле 3-і быў уключаны ўвесь далейшы тэкст, які Герцэн называў у 1861 г. раздзелам 4-м. Пры гэтым ён унёс у тэкст цэлы рад адзначаных ніжэй дадаткаў, адпаведным чынам выправіўшы асобныя фразы. Назва раздзела 4-му дана ў асобн. выд. 1861 г. Эпіграф—з пісьма Огарэва да Герцэн. У „Полярной звезде” перад раздзелам 5-м быў адзін толькі загаловак раздзела 4-га з трymа радкамі кропак.

57. Далёкі сваяк І. А. Якаўлева—Пл. Багд. Огарэў (1777—1838 гг.)—бацька Н. П. Огарэва, якога Герцэн у далейшым называе „Нік”. Маці Огарэва—Еліз. Ів., ураджоная Баскакава (1784—1815).

58. Мэрс—герой старажытынарымскага падання аб барацьбе з тытанамі.

59. Гэта было ў 1828 годзе.

60. У 1842 г. Герцэн быў на Вараб'ёвых горах з жонкай.

Ал. Лаар. Вітберг (1787—1855)—тalenавіты архітэктар, аўтар праекта грандыёзнага храма на Вараб'ёвых горах у памяць вайны 1812 года. Герцэн пазнаёміўся з ім у Вятцы—аб гэтым раздзел 16-ы ў другой частцы „Былога і дум”. Апрача гэтага нарысу аб Вітбергу—у яго ўспамінах, запісаных Герцэнам, і ў іншых матэрыялах, апублікаваных у 1872—1876 гг. у „Русской старине”. У выніку розных падкопаў Вітберг быў у сувязі з гэтым будаўніцтвам адданы ў 1827 г. пад суд; справа цягнулася да 1835 г., і архітэктар быў сасланы ў Вятку; маёрасць яго была канфіскавана ўрадам; вызвалены з ссылкі ў 1839 г. Аб ім багата ў пісьмах Герцэн за 30-я годы (I—IV, XXII). Вітберг напісаў у Вятцы партрэт Герцэні.

61. Агатон—„шчыры друг” з твору Н. М. Карамзіна „Кветка на труну майго Агатона”. Рафаіл—адзін з двух саброяў у „Філасофскіх пісьмах” Шылера.

62. З верша Н. П. Огарэва „Стары дом”. Так ён і Герцэн называлі дом І. А. Якаўлева ў б. Власьеўскім зав. у раёне Арбата, дзе Герцэн жыў з бацькам да 1830 г.

63. Раздзел 5-ы значна дапоўнены для выдання 1861 г. (гл. адзнакі); даданы таксама чацверты падзагаловак.

64. Юсупаў Нік. Бар. (1751—1831)—адзін з найбагацейшых рускіх памешчыкаў. Герцэн гаворыць у „Канцах і пачатках”, што калі Юсупаў у маладосці падарожнічаў па Еўропе, „ён палаху ў там больш сялян, чым іх палягло пад Барадзіным”. У часе гэтага падарожжа Юсупаў сабраў раскошную карцінную галерэю, каштоўную бібліятэку; зварнуўшыся на радзіму, пабудаваў славутую падмаскоўную—Архангельскае (цяпер музей). Аб машэнніцкіх камерцыйных учынках гэтага вяльможы і аматара мастацтваў для павелічэння сваіх багаццяў—у журнале „Былое” (1926 № 1—35, 14 наст.).

65. Жанчына—гаворка ідзе ад мацеры Герцэна; хворы—ад брату яго—Егоры Ів.; хлопчык—ад самим Герцэну.

66. Пензенскія сяляне—з маёнтка Якаўлева, с. Архангельскага ў Керэнскім павеце. Нікіта Андрэевіч—камердынер Якаўлева.

66. Орлоў Міх. Фёд. (1798—1842), дзекабрыст; пляменнік Екацерынінскага фаварыта; хутка зрабіў вялікую ваенную кар'еру; быў начальнікам штаба ў корпусе славутага ген. Н. Н. Раеўскага, з дачкой якога ажаніўся ў 1821 г. Удзельнік розных грамадскіх арганізацый (Біблейскага таварыства, „Арзамас”), ён выступаў з непакоішымі ўрадавымі колы правомовамі супроты рабства і аракчэйскага ўціску. Як начальнік дывізіі ў Кішынёве сурова спагаяў з малодшых афіцэраў за забіванне салдат; за гэта і за дапушчэнне ў арміі рэволюцыйнай пропаганды быў зняты ў 1823 г. з пасады; закладаў у сваіх маёнтках фабрыкі і іншыя прамысловыя прадпрыемствы. У тайным таварыстве Орлоў быў з 1817 г.; трymаўся там надзвычай асцярожна, але прымаў удзел ва ўсіх важнейшых нарадах і аднойчы выказаўся за заснаванне тайной друкарні з рэволюцыйна-пропагандыстычкімі метамі. У часе службы на поўдні зблізіўся з Пестэлем. Удзельнік тайнага таварыства ў складзе на Орлова вялікія надзеі, але ў рашучыя снеганікі дні 1825 г. ён астаўся ў баку ад руху. Арыштаваны 29 снежня, ён трапіў пад асабісты допыт Нікалая I; упартая адмайдаўшыся ўздел у змове. Цар, які ведаў пра яго ролю ў таварыстве з паказаніем іншых арыштаваных і разлічваў на яго шчырае раскаянне, быў вельмі ўзлаваны, пагражая Орлову цяжкай карай. Орлоў спалохаўся, стаў залішне адкрытым у паказаниях, блытаўся, выкручаўся. Цар не выканаў пагрозу толькі дзеля брата Орлова, Алексея, якому шмат у чым быў авабязаны „перамогай” 14 снежня на Сенатскай плошчы. М. Орлоў быў высланы пад наглід паліцыі ў свою вёску Калужскай губ., у 1831 г. па хайдайніцтву брата атрымаў дазвол жыць у Москве. Тут з ім суптракаўся Герцэн—аб гэтым у раздзеле 8-м другой часткі „Былса і дум”. У 1833 г. Орлоў выдаў книгу „Аб дзяржаўным крэдыце”, якая вельмі паярпела ад цензуры; прыяцелям аўтар раздаў экземпляры, у якіх ўпісалаў цензурныя выкідкі. Пушкін, які быў з Орловым у прыяцельскіх адносінах яшчэ ў Кішынёве, цікавіўся яго кнігай і пакінуў цікавыя заўвагі аб ёй.

Графіня Анна Алексеевна—Орлова-Чесменская, стрыечная сястра М. Орлова—аб ёй у тэксле стар. 187 і ў каментарыях—стар. 232.

Некер М. (1732—1804)—міністр фінансаў у Францыі да 1790 г.

Грыгорый Іванавіч—Ключароў, давераны І. А. Якаўлева па яго фінансавых спраўах; пасля выезду Герцэна за граніцу—яго ўпаўнаважаны па маёmacі, якая асталася ў Pacii.

68. Ляўлас—герой рамана Рычардсона „Кларыса Гарлоу” (XVIII в.).

71. Карамзін Нік. Міх. (1768—1826)—пісьменнік, стаяў на чале сэнтыментальнага напрамку ў рускай літаратуре пачатку XIX в. Пасля вацарэння Александра I пачаў пісаць Гісторыю дзяржавы расійскай. Дзейнасць Карамзіна, як гісторыка і публіцыста, мела кансерватыўны характар.

Шалікаў Пётр Ів. (1768—1852)—пісьменнік-карамзініст; самы няўдалы з паслядоўнікаў сэнтыментальнага напрамку; быў заўсёды ахвярай насмешак у літаратурных колах.

Панаеў Вл. Ів. (1792—1859)—аўтар сэнтыментальных ідyllій.

Арапаў Пім. Нік. (1796—1861)—вядомы гісторык тэатра; у апісваемую эпоху—чыноўнік; быў віцэ-губернатаром у Ноўгарадзе, калі там жыў Герцэн; у маладосці знаходзіўся сярод карамзіністаў і шышкавістаў, друкаўшы у „Вестніку Еўропы” і іншых журналах сэнтыментальныя вершы і артыкульчыкі, перакладаў ідyllі, навучальныя аповесці.

Дмітрыеў Ів. Ів. (1780—1837)—пазт-байкапісец; у вострай сатыры на традыцыйныя класіцызм—„Чужы толк”—высмейваў узнёслых одапісцаў, друг Н. М. Карамзіна і адзін з галоўных прадстаўнікоў сэнтыменталізма.

Пушкін Вас. Лів. (1767—1830)—пісьменник, дзядзька А. С. Пушкіна, адзін з актыўнейшых удзельнікаў гуртка карамзіністаў.

Дакладныя назвы твораў Д. І. Піменава, якія спамінаюцца Герцэнам: „Маральныя разважанні герцага дэла-Рош-Фуко”, М. 1809, „Аб сутнасці хараства і прывабнасці”, М. 1818.

73. Бур'ен Л. А.—прыбліжоны Напалеона, аўтар „Успамінаў аб Напалеоне, дырэкторы, кансулаце, імперы і рэстаўрацыі”. Названая Герцэнам книга „Памятныя запіскі аб святой Елене” напісана Лас-Казам, які жыў з Напалеоном на востр. св. Елены.

Т. П. Пасек апісае сцэну ў доме Якаўлева, якая адносіца да 1833—1834 гг. Аднаго разу, у часе абеда, які адбываўся пры ўсеагульным маўчанні, Іван Алексеевіч быў у асабліва кплівым настроем... Прыйдзеўся наячасным, пачаў скардзіцца на свой лёс, хваробы, бездапаможнасць і сіртлівасць. „І вось,—давіршы ён свае скаргі, на якія ніхто не азваўся ні адным словам,—вось, жыву ў поўнай адзіноце, а здаецца—з сям'ёю, жыве ў мене паненка са сваім сынком, выхаванец,—узнагародзіла ім сястрыца-княгіня...” Александр не даў яму скончыць гэтай гаворкі. Абураны, бледны, ён устаў з-за стала і дрыжучым голасам сказаў: „Далей цярпець вашых зняваг я не могу дазволіць ні себе, ні маёй маці. Пры вашым поглядзе на нашы адносіны паміж намі нічога не можа быць агульнага. Да звольце нам зараз-же пакінуць ваш дом”. Стary быў здзіўлен і памятаўся. „Годзе, змілуйся,—загаварыў ён ціхім, спалоханным голасам,—што ты, навошта, я так, ты разумееш, ты ведаеш мяне, супакойся...”—„Вы нас уціскаце, зневажаеце,—гаварыў Александр з вялікім хваліванием;—прапакаце, у чым, чыя віа... наша, ці што. Не, цярпець гэтага ганебнага жыцця далей нельга... не павінна...”—„Годзе, пакінь, супакойся... даруй мне”,—сказаў стары перарывістым голасам і зарыдаў... Усе, страшэнна ўстрывожаны, усталі з-за стала. Стary, охаючи і згорбіўшыся ўдвая супроць звычайнага, павёў Александра да сябе ў кабінет. Праз гадзіну Саша вышаў з кабінета хмурны, расстроены. Іван Алексеевіч ціхі ляжэў на канапе, галава яго была абвізана батыставай хусткай, намочанай адзекалонам. З гэтага часу стары зрабіўся больш стрыманым і з Сашам пачаў абыходзіцца з некаторай павагай”.

75. Раздзел 6-ты надрукаваны ў выд. 1861 г. са значнымі дадаткамі; яны адзначаны ніжэй, шмат што перанесена ў яго з раздз. 7-га, надрукаванага ў той-жэ книжцы „Полярной зvezdy” (аб Кетчэру, аб Пасеках); перамены начаціся з падзагалоўкаў. Пасля першага быў такі: „Камітэцкія экзамены”; чацверты чытаўся так: „Прафесары з немцаў і професары з не-немцаў”; не было 9-га і 10-га, але быў падзагаловак „Н. А. Палевай”, хоць тэксту да яго не было.

Кульгавы генерал у пачатку тэксту—А. Н. Бахмечеў; аб ім у раздзеле 2-м.

75. Каўдзінскія фуркулы—горная цясніна ў Кампаніі, у Італіі, дзе рымляне пасяярпелі ў IV стагоддзі да нашай эры паражэнне ад камнітаў і вымушаны былі заключыць мір.

76. Герцэн атрымаў пасведчанне ад юсупаўскай экспедыцыі 20 жніўня 1829 г., ва ўніверсітэт залічаны 14 каstryчніка. Бацька гневаўся на яго за жаданне вучыцца, але згадзіўся, бо Герцэн падтрымаў яго стрычны брат Дм. Паўл. Голахвастаў. Апошні належаў да тых спамянянных у тэксле панітоў, якія трymалі „камітэцкія экзамены”.

76. Ліцэй у Царскім Сяле заснаваны ў 1811 г. У ліку ліцэістаў першага курса быў Пушкін, даекабрысты І. І. Пушчын і В. К. Кюхельбекер, цэлы рад значных грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў.

76. У „Полярной звезде” было: „Нікалай з карамзінскім маніфестам, пяццю шыбеніцамі” і т. д. Маніфест аб узыходжанні Нікалая Паўлавіча на прастол пісаў Н. М. Карамзін. Блакіты Бенкендорф—генерал А. Х. Бенкендорф—начальнік жандараў, якія наслімундзір блакітнага колеру.

76. Пісарэў Ал-др Ал-др. (1780—1848)—удзельнік напалеонаўскіх войнаў. Яго літаратурна-навуковая, чиста графаманская дзейнасць выклікала аднадушнае ганьбаванне з боку ўсіх сучаснікаў, апрача шышкавістаў—яго таварышоў па „Беседе”. У 1825 г. ён выдаў двухтомны зборнік твораў розных аўтараў пад называю „Калужскія вечары”.

76. Палежаеў—паэт; аб ім у „Дадатку” да часткі першай, стар. III.

Касценецкі з таварышамі—удзельнікі т. зв. Сунгуроўскай справы; аб ix—у тэксле стар. 98.

76. Крыцкія—браты: Васілій (нар. 1810), Міхаіл (нар. 1809), Пётр (нар. 1806); малодшыя—студэнты Маскоўскага ўніверсітэта, старэйшы—чыноўнік Сената; усе—удзельнікі тайнага таварыства, заснаванага старэйшим з іх у 1827 г. Абвіавачваліся ў „умысле” на жыццё цара, у спробе „пераутварыць дзяржаву, увесці канстытуцыінае праўленце, узбуджаць абурэнне салдат супроты урада, рыхтавацца да бунту”, выпусціц пракламацыю і т. п. у распаўсюджанні рэволюцыйных вершаў Пушкіна, Рылеева і Палежаева. Цар загадаў заняволіць двух малодшых у Салавецкім манастыры, старэйшага—у крэпасць. Іх трymалі: Васілія—у манастыры, потым перавялі ў Шлісельбургскую крэпасць, дзе ён памёр ад „знесілячай ліхаманкі” ў 1831 г., аб чым бацькі даведаліся толькі праз пяць год; Міхаіла—у манастыры, у 1834 г. перавялі салдатам на Каўказ, дзе ён неўзабаве быў забіты ў бай; Петра—у розных крэпасцях, з 1834 г. у свеабаргскіх арыштанцікіх ротах, а праз два гады перавялі салдатам у армію. У 1855 г. ён быў яшчэ жывы. Да справы прызначілі яшчэ некалькіх студэнтаў, маладых чыноўнікаў і салдат, атрымаўшых розныя кары. Тайнае таварыства Крыцкіх было водголосам справы дзекабрыстаў, што асабліва раз'юшила Нікалая I супроты арыштаваных. Пра справу Крыцкіх было падрабязнае паведамленне ў першай частцы кнігі 7-й „Полярной звезды” на 1862 г. стар. 98 наст.; гл. артыкул М. К. Лемке, на аснове архіўных дакументаў, у „Былым”, 1906, № 6, 41 наст.

76. Галіцын Серг. Міх. (1774—1859)—найбагацейшы памешчык, папячыцель Маскоўскага ўніверсітэта з 1830 г.

Терноўскі Пётр Матв. (1798—1874)—свяшчэннік, прафесар, багаслоў ў Маскоўскім ўніверсітэце.

Рыхтар Міх. Вільг. (1799—?)—прафесар акушорства ў Маскоўскім ўніверсітэце.

78. Недакладная вынятка, па памяці, з камедыі А. С. Грыбаедава „Гора ад разуму”, д. 3-я, з'ява 21, слова княгіні Тугаухаўскай, вершы 533—535. Пасля вершаў у другім абзазы ў „Полярной звезде” была толькі першая фраза; не было аб спробе А. А. Якаўлева-Хіміка атруціцца опіем.

81. Хімік—Якаўлеў Ал-Ал-др.; брат па бацьку Н. А. Герцэн, памёр у 1868 г. Пасля адзначанага ў „Полярной звезде” не было далейшых сямі абзазаў; замест іх наступны тэкст: „Падрабязнасці курса я не буду расказваць, мы не немцы,

Мы все учились понемногу  
Чему-нибудь и как-нибудь.

Мне ўніверсітэцкі час прынёс найвялікшую карысць і кафедрай і аудыторыяй. Краж маладзі, якая была з намі, быў незвычайна благародны, строгая грамадская думка трymала самых слабых на ўздзе, я не памятаю ні ў якім выпадку ні даносаў, ні здрадніцтва; ші мала што здаралася пры спрэчках юнакоў, зусім не прывучаныя яшчэ да асцярожнасці—нічога не выходзіла за сцены аудыторыі”. Вершы—з „Еўгенія Онегіна”, раздз. 1-ы страфа 5-я.

82. Далей—текст „Полярной звезды”, прычым у другой фразе першага абзаза не было слоў „арыстакратка і княгіня”; у другіх—дробныя рознічытнані—замена слоў і т. п.

82. Арыстакратка і княгіня,—відаць, княгіня Обаленская. У малаўскай „справе” III Аддзялення ёсьць пісьмо кн. Ал. П. Обаленскага да Бенкендорфа, дзе князь признае, што сын яго пакараны справядліва, і пытаецца, што яго чакае? Бенкендорф адказаў, што справа скончана без гласнасці і не пагражае маладому чалавеку ўскладненнямі. Названы Герцэнам далей (стар. 84) студэнт кн. Андр. Ал-др. Обаленскі, сын арыстакраткі, сапраўды вымушаны быў выйсці з ўніверсітэта, не закончыўшы курса.

83. Малаўская гісторыя адбылася 16 сакавіка 1831 г. Професар юрыдычных навук Маскоўскага ўніверсітэта з 1819 г. Міх. Як. Малаў (1790—1849) па чарговай лекцыі зняважыў аднаго студэнта. Я. І. Касцепецкі (аб ім гл. яшчэ стар. 98) арганізаваў пратэст. Герцэн далучыўся да яго. У таго часы даносе жандарскаму ўпраўленню паведамлялася, што Малаў „на лекцыі свайг называў аднаго студэнта свінніём; гэтай знявагай усе студэнты былі так абураны, што началі свістальні, шаркаць нагамі, шумець і потым, не чакаючы канца лекцыі, вышлі з аудыторыі вон”. З перахопленага на пошце пісьма праф. І. Х. Лодэра ў Харкаў улады даведаліся таксама, што „некалькі дзён таму назад быў некаторы род абурэння многіх ўніверсітэцкіх студэнтаў супроты праф. праў Малава,

чалавека без усякіх ведаў і грубага абыходжання". Бенкендорф запытаўся ў папячыцеля кн. С. М. Галіцына і атрымаў адказ, што вінаваты Малаў, якому ўжо прашанавана падаць у адстаўку. Афіцыяльны гісторык універсітэта адзначае, што вынікам дзеянасці сваёй пры універсітэце Малаў пакінуў: "Слова аб спрэчным упрыгожванні іспанскай маральнасці на доклады юнацтва", сказанае на ўрачыстым акце 12 студзеня 1831 г. Другіх прац у яго не было. Расказ арганізатара працтва Я. І. Касцюшкага („Успаміны з майго студэнцкага жыцця", „Рускі архів", 1887, т. I-II), амаль супадае з расказам Герцэна (параўн. афіцыяльныя дакументы там-же, 1901, № 1; гл. „Рускую старину", 1875, № 4).

84. А бенсेрагі—старажытны маўрытанскі род у Грэнадзе, які вымер у сярэдняі стагоддзі.

85. Герцэн называе чатырох пасаджаных у карцэр, ён быў пяты, шосты—студэнт Каменскі. Даведаўшыся пра арышт сына, І. А. Якаўлеў, як паведамляе Т. П. Пасек, запрасіў брата Л. А. і іншых сваякоў на нараду, каб прыняць меры да „хутчайшага вызваленія з падвала, мабыць, сырога і нячыстага, слабога здароўем Шушкі... Звярнуліся да ўпльвовых асоб і растлумачылі, як гэта падзея ўскhalbяла старога нядужага бацьку Сашы і што тыдзень у падвале на хлебе і вадзе павінен шмат пашкодзіць слабому здароўю маладога чалавека. Хадайніцтва мела поспех,— загадана было Сашу вызваліць пасля трохдзённага зняволення".

86. Ал. Гумбольдт быў у Маскоўскім універсітэце 26 кастрычніка 1829 г. Ён абледаваў Урал па запрашенню рускага ўрада. З ім ездзілі ўпамінаемыя далей у тэксле нямецкія вучоныя Хр. Эрнберг і Густ. Розе. Усе трое выдалі агульную вучоную працу аб гэтых падарожжы.

86. В ігі—англійская ліберальная партыя.

Лорд Дзюрам—Д. Г. Дэрнем (1792—1840)—англійскі пасол у Paclі з 1835—1837 гг. Галіцын Дм. Вл. (1771—1844)—маскоўскі генерал-губернатар з 1820 г.

87. Увараў Серг. Сем. (1780—1855)—міністр народнай асветы. Маральныя якасці Уварава выклікалі агіду ўсіх, хто толькі ведаў яго: праныра, кар'ерыст, прагні хлівец, злоні і помстлівы чыноўнік, нізкапаклонны перад царом і кожным сваім начальнікам, нахбіна-ганарысты з асобамі, што стаяць віжэй яго на службовай лесніцы,—Увараў ажаніўся дзеля грошай і кар'еры з непрыгожай, але багатай дачкой міністра народнай асветы А. К. Разумоўскага, які ўладзіў яго за гэта, у дваццаціпяцігадовым узросце, папячыцелем пецербургскай акругі. У маладосці ліберал і член „Арзамаса", Увараў, будучы міністром, выставіў шыністична-нацыяналістичную форму асветы: „Праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць".

Піко дэ-ла Мірандола Дж. (1463—1494)—італьянскі вучоны, рознабакова адукаваны чалавек.

88. Ве́рши ўзяты Герцэнам з „Барадзінскай гадавіны" В. А. Жукоўскага.

88. Герцэн спамінае дэкана фізіка-матэматычнага аддзялення універсітэта професара П. С. Шчэпкіна, французскіх і нямецкіх вучоных. Чытанне магло быць увосень 1832 г., калі Увараў наведаў універсітэт у якасці таварыша міністра асветы.

89. Другі раз—аматарскі спектакль у часе ссылкі ў Вятку (гл. „Былое і думы", ч. 2-я, разд. 14-ы наст.).

Трэці раз—мітынг у Лондане 29 лістапада 1853 г. (гл. „Былое і думы", ч. 6-я).

90. Філарэт (Драздоў, 1783—1867)—мітрапаліт маскоўскі; першае слова аб халеры сказаў 18 верасня 1830 г., другое—у прысутнасці Нікалая I—29 верасня. Прамовы сапраўды мелі ўказаныя Герцэнам звароты. У свеце былі гутаркі з гэтага поваду, на Філарэта быў пасланы данос. Пасля падаўлення паўстання дзекабрыстаў былі чуткі, быццам змоўшчыкі прызначалі Філарэта ў саства Часовага ўрада. Чуткі не мелі падставы, але для Нікалая гэтага было досьціць, каб адносіцца да Філарэта з недавер'ем.

91. Жанчына, аблітая крыўёю мужа,—Екацерына П. Герцэн мае на ўвазе звесткі некаторых замежных крыніц, быццам у Москве, куды Екацерына прыехала ў 1762 г. на каранацію, яе сустэрэлі крыкімі: „Няхай жыве Пётр III!" Пасля адзначанага абзора ў „Полярнай звезде" яничэ верш:

В Москве не царь—в Москве Россия.

91. Гэтым канчаўся тэкст 6-га раздз. у „Полярнай звезде”. Верш у тэксце—з „Евгения Онегина”, раздз. 7-ы, страфа 37-я (падаецца недакладна); верш, паданы тут, узяты Герцэнам з чарнавога варыянта 10-й страты оды Пушкіна „Напалеон” (1821), якая ўрыўкамі надрукавана ў той-жэ кнізе „Полярной звезды”.

91. Карл X (1763—1836)—французскі кароль, выгнаны рэвалюцыяй 1830 г. з Францы, які жыў у замку Галіруд у Эдінбургу.

Кароль-грамадзянін—французскі кароль Луі-Філіп (Орлеанскі, 1773—1850), які заняў трон пасля выгнання Карла; лічыўся лібералам, паколькі пасля рэвалюцыі 1789 г. адмовіўся ад тытула і абавязці сабе рэспубліканцам. У 1848 г. выгнаны з Францы.

92. Лафайет М. Ж. (1757—1834)—французскі ліберальны палітычны дзеяч; належыў да арыстакраты, але ў часе рэвалюцыі 1789 г. далучыўся да буржуазіі; у часе рэвалюцыі 1830 г. быў на баку канстытуцыйнай манархіі; у 1839 г. Герцэн пісаў Н. Х. Кетчэрэ аб „пасярэднісці” Лафайета, называў яго „арыстакратам-лібералам”, „вузкім розумам”, называў яго книгу аб рэвалюцыі „дрэнай”. Усе астатнія ў тэксце—ліберальныя французскія палітычныя дзеячы ў перыяд рэвалюцыі 1789—1830 гг. умераныя рэспубліканцы, канстытуцыйныя манархісты.

92. Дзібіч Ів. Ів. (1785—1831)—улюбенец Нікалая I, камандаваў рускай арміяй у часе польскага паўстання 1830 г., пацярпеў цэлы рад паражэнняў ад паўстанцаў.

Касцюшка Т. (1746—1817)—польскі генерал, барацьбіт за незалежнасць Польшчы пры Екацерыне II; пры Паўлу I выехаў у Амерыку, дзе прымаў удзел у вайне за незалежнасць Злучаных Штатаў.

93. 17 чэрвеня 1831 г. узнікла ў Маскве па даносу студэнта Ів. Палоніка справа аб „Тайным таварыстве Сунгурава”. 20—21 чэрвеня былі арыштаваны, апрача на-званих Герцэнам студэнтаў, яшчэ другія і невучнёўская моладзь, а таксама арганізатор гуртка дваранін Нік. Петр. Сунгураў. Усе яны лічылі сябе прадаўжалінкамі справы дзекабрыстаў, былі ў сувязі з афіцэрамі-палякамі, якія пашыралі сярод маскоўскага студэнцтва рэвалюцыйныя ідэі пры дапамозе студэнтаў—сваіх суічынікаў. У даносе паведамлялася, што Сунгураў хадеў заўладаць артылерый, узбунтаваць фабрычных рабочых, заўладаць усімі ўрадавымі ўстановамі, забраць казённыя гроши для раздачи салдатам і народу, перавешаць ненавісную народу паліцию, разаслаць пракламацыі аб вызваленні сялян і т. п. Разлік Сунгурава быў, па словах даносу, на дапамогу рабочых, „якія прыгнечаны нароўні з катаржнымі”. Арыштаваныя не прызнавалі сваёй віны; доказамі супроць іх былі толькі данос і ўзаемныя абломовы на допытах. Следчая камісія прапанавала пакараць смерцю Сунгурава, астатнім даць розныя пакаранні. Нікалай перадаў справу ваенному суду, які пропанаваў пакараць смерцю 12 чалавек, астатніх апраўдаць. Цар паслаў Сунгурава і яго брата, студэнта Фёд. Петр. Сунгурава, на катаргу, другіх—у іх ліку названыя ў тэксце—салдатамі на Каўказ, трэціх аддаў пад нагляд паліцыі. Справа Сунгурава падана па архіўных матэрыялах у часоп. „Заветы”, 1913, № 3 і 5. Гл. яшчэ ў тэксце—стар. 99 і ў кн. „П. В. Анненкаў і яго сябры” (І. П. 1892, стар. 111 наст.). Адзін з членоў гуртка, сасланы на Каўказ, Я. І. Касценецкі, пакінуў успаміны аб сустэрэах з М. Ю. Лермантавым („Русская старина” 1875, № 9) і „Запіскі аб аварскай экспедыцыі на Каўказе ў 1837 г.” (т. I—III, П. 1851).

93. К.—Нік. Хрыст. Кетчэр—аб ім асобны раздзел у ч. 4-й „Былога і дум”. У Герцэна ўсядолі—літара К; у нашым выданні прывішча даецца поўнасцю. „Астатнія сябры з ліку пяцірых: Н. П. Огарэў, Н. І. Сазонав (аб ім—асобны раздзел у ч. 7-й „Былога і дум”), Н. М. Сацін, А. Н. Савіч, Вад. Вас. Пасек (аб ім—далей).

94. Пасек Вас. Вас. (1772—1831) пацярпеў па даносу свайго дзядзькі Петра Багдана Пасека (1736—1804). Апошні захапіў спадчыну пляменніка і данёс, быццам В.В. Пасек прымае ўдзел у змове супроць Екацерыны; той уцёк у Ясы. Яго арыштавалі там і прывезлі ў Расію, пасадзілі ў крепасць, дзе ён прабыў чатыры гады. Пасля вацарэння Александра I вызвалены, але неўзабаве быў арыштаваны і сасланы ў Сібір за зняважанне цара ў перахопленым падліцай пісьме; у Сібіры прабыў звыш дваццаці гадоў.

95. Маці Пасека—Ек. Ів. Яе сын Дзіямід Вас. (нар. 1808)—пасля сканчэння ўніверсітэта быў у ваеннай службе; прымаў удзел у Каўказскай вайне, дзе быў у 1845 г. забіты ў бай. Яго брат Вадзім Вас. (нар. у 1808)—універсітэцкі таварыш Герцэні; ву-

чоны этнограф, прызначаўся ў прафесары, але не быў дапушчаны на кафедру ў сувязі з арыштам гуртка Герцэн; у 1832 г. ажаніўся з Т. П. Кучынай; памёр у каstryчніку 1842 г. У „Былым і думах“ Герцэн не гаворыць аб сваім разладзе з Вад. Пасекам пасля 1834 г., калі той стаў рэлігійным чалавекам, зблізіўся з групай славянафілаў-шавіністаў, выяўляючы іх кансерватыўныя погляды ў сваіх „Пуцавых запісках“ (М. 1834) і ў „Нарысах Pacl“ (1838—1842); адсюль-жа тая дружба Пасека з царкоўнікамі, аб якой успамінае Герцэн. Аб Вад. Пасеку—у Дзённіку Герцэн за 26 каstryчніка 1842 г. (Творы, т. III, стар. 48 і наст.).

98. У асобн. рускім выданні „Турмы і ссылкі“ (частка 2-я „Былога і дум“, Лондан, выд. 1-е 1854, выд. 2-е 1858) Герцэн даў у дадатку некалькі ўрыўкаў, якія адносяцца да тексту часткі 1-й. Адны з іх пры падрыхтоўцы тома I „Былога і дум“, выд. 1861 г. (ч. ч. 1-я і 2-я) былі адправедна размеркаваны ў канчатковы аўтарскі тэкст, другіх у ім няма. Да апошніх належыць друкунты тут урывак, змешчаны ў асобным выданні ў дадатку разам з урыўкамі аб Палежаеву (1854 г., стар. 185 наст.—1858 г., стар. 181 наст.). Некаторыя фразы гэтага ўрыўка скарыстаны аўтарам пры перапрацоўцы тексту для выдання 1881 г. „У 1827 г. былі скоплены ва ўніверсітэце браты Крыцкія. Яны неяк зниклі. Ніхто парадкам не ведаў, што яны зрабілі і што з імі зрабілі. Апошняя fourtпее<sup>1</sup> з Маскоўскага ўніверсітета, гаворачы словам 94 года, папярэдняй нам, адправілася ў салдаты і на пасяленне ў 1833 годзе. У ліку іх я ведаў Касценецкага, Кальрэйфа, Антоновіча. Усе яны былі чыстыя, благародныя юнакі. Мне асабліва ў памяці застаўся Юліус Кальрэйф, сын лютэранскага пастара ў Маскве. Ён быў незвычайна таленавіты музыкант і найлепшы таварыш. У ім захавалася ўся наўнасць і прастата германскіх юнакоў, але вызваленая рускім грамадствам ад пошласці і дробных нямецкіх нораваў. Слабы здароўем, пяшчотны і ціхі, ён загінуў ад сямігадовай салдацкай службы. Палежаеў за сухоты быў пераведзены ў афіцэры, Кальрэйф за сухоты дараваны. Ён вярнуўся ў Маскву для таго, каб памерці на руках бацькі.

Іх судзілі таксама, як нас, асобай камісіяй. Урад так упэўнены ў нягоднасці звычайных судоў, што кожны раз, калі здарыцца што-небудзь асаблівае, прызначае камісію, якая су-дзіць па невядомых інструкцыях і прыдумвае пакаранні не па збору законаў, а так—па нахненню.

Пасля гіганцкай змовы, ахадіўшай усё прыгожае, юнае, моцнае ў Pacl, усё славутае талентам, храбрасцю, нараджэннем, усё далейшыя спробы злучэнняў не мелі поспеху, амбіжоўваліся малой колькасцю людзей і гінулі раней за ўсякое выкрыццё,—унутраная работа паглынала непасрэдную палітычную дзеяйнасць.

Але пры наяўнасці ўсіх прыгнечанняў і ўсіх мер урада, пры наяўнасці соцені палякаў, што ішлі ў Сібір, пры наяўнасці прыгоннага стану і салдат, якіх лупцавалі да смерці, не маглі не ўзнаўляцца, асабліва паміж юнакамі, за ўсёдныя спробы, гарачыя намаганні складаць таварысты, змовы і, у выніку гэтага, таксама перыядычна ўзнаўляюцца ссылкі ў Сібір, у салдаты, на Каўказ—і гэта побач з упартай работай мыслі, якая ўсведамляе сін-клаву задачу рускага жыцця і аніклькі не перашкаджае працы.

Сунгурава я не ведаў. Яго пакаралі больш за ўсіх. Скончышыў раней ўніверсітэц курс, ён быў на службе, жанаты чалавек і маскоўскі памешчык. Яго палічылі галоўнымі віноўнікамі і прыгаварылі да пасялення».

99. Лесоўскі Сцеп. Ів. (1782—1839)—пабочны сын кн. Н. В. Рэпніна, па мацеры—дзядзьзька дзекабрыста С. Г. Валконскага; адносіўся спагадна да арыштаваных па справах палітычных; начальнікам маскоўскіх жандараў быў з 1833 г.; гэтamu месецу ён аддаў перавагу... перад месцам у яме, гэта значыць у даўгавой турме. 19 чэрвеня ён паведаміў начальніцтва, што да яго папалі пісъмы асуджаных па сунгураўскай справе Антоновіча і Касценецкага, пасланы ў Маскву іх сябрамі з упамінаннем Н. П. Огарэва, Н. В. Станкевіча, Н. Х. Кетчэра і іншых, пералічаных Герцэнам. Жандарскі генерал дае водгук аб іх, як аб вельмі скромных маладых людзях, але цар загадаў Лесоўскуму выклікаць іх, даць ім настаўленне і наладзіць за імі строгі нагляд. Лесоўскі выклікаў ўсіх на працягу

<sup>1</sup> Партыя.

лішненя—верасня, перадаў ім загад цара і зноў даў наконт іх у III Адзяленне добры водгук.

Усё гэта скончылася тым, што Лесоўскага ў 1834 г. знялі з пасады, але, маючы вялікія сувязі, ён атрымаў прызначэнне сенатарам (аб Лесоўскім—у маёй кнізе „Раман Медокс”, М. 1930, стар. 187 наст.). Герцэн сапраўды не названы ў пісьмах сунгураўцаў якія былі повадам да перапіскі Лесоўскага з яго начальнікам Бенкендорфам.

99. Карл Занд (1795—1820)—нямецкі студэнт; забіў у 1819 г. тайнага агента рускай рэакцыі, драматурга Аўг. Кацбуша, і пакараны смерцю. Трохкаляровыя шарфы—белы, сіні і чырвоны, колеры сцяга французскай буржуазнай рэвалюцыі 1789 г.

... Крыж за смерць—ордэн пісменніку-дзекабрысту А. А. Бестужеву-Марлинскому (1797—1837), забітаму на Каўказе ў часе вайны. Ён быў прадстаўлены да ордэна за два гады да таго, але начальства адмовіла ў нагародзе. Другое прадстаўленне было зацверджана, калі Бестужэва ўжо не было ў жывых. П. А. Антановіч даслужыўся да вялікіх чыноў, займаў вялікія адміністрацыйныя пасты. Я. І. Касценецкі быў у 1839 г. перавезены ў афіцэры і неўзабаве вышаў у адстаўку, займаўся грамадскай дзейнасцю.

101. Раздзел 7-ы надрукаваны ў выд. 1861 г. з вялікімі адрозненіямі ад тэксту кн. 2-й „Полярной звезды”. Вышэй адзначана, што ўрыўкі з раздз. 7-га „Полярной звезды” перанесены ў раздз. 6-ы выд. 1861 г. Разам з тым астотні тэкст раздз. 7-га значна дапоўнены новым матэрыялам; гэта ўказана ў адпаведных месцах. Падзагалоўкі ў „Полярной звездзе” адразніваліся ад асобнага выдання: першага не было; у адпаведнасці з расказам аб Пасеках быў яшчэ два падзагалоўкі: „Сям'я герояў”; „Тры труны”. Тэкст пачынаўся з трэцяга абзаша канчатковай рэдакцыі. У іншых месцах—цэлы рад стылістычных паправак. Дысертацыя Герцэна—„Аналітычнае ізложэнне сонечнай сістэмы Кеперніка”; арыгінал—у архіве Маскоўскага ўніверсітэта—мае дату: 28 мая 1833 г.; надрукавана ў Творах, т. I, стар. 91—105.

102. Пасля гэтага ў „Полярной звездзе” было яшчэ: „Шматлікім наша асяроддзе ніколі не было, не гледзечы на тое, што мы збліжаліся хутка і горача”. Далей ішоў урывак аб знаёмстве з Кетчэрам, перанесены ў раздз. 6-ы, і прадаўжалася тое, што ўвайшло ў канчатковую рэдакцыю.

102. С.-Жюст, Гош, Марсо, Дэмурен, Дантон, Рабесп'ер—дзеячы французскай рэвалюцыі канца XVIII стагоддзя. Жан-Жак Русо.

Людовік XVI—французскі кароль, пакараны смерцю ў 1793 г.

102. Сен-Сіманісты—гл. стар. 223.

Фаланга—комуністычныя калоніі, заснаваныя ў Францыі і Амерыцы паслядоўнікамі французскага соцыйліста-утопіста Ш. Фур'е (1772—1837); аб ім у Ф. Энгельса ў „Развіцці соцыйлізма ад утопіі да навукі”, у „Анты-Дзюрынгу” (М. 1933) і ў іншых творах. У „Развіцці соцыйлізма” Энгельс называе Фур'е разам з Сен-Сімонам і Оуэнам (аб апошнім у „Былым і думах”, ч. 6-я, раздз. 59-ы) вялікім утапістам, які „вышэй за ўсё падымаетца... у сваім поглядзе на гісторыю чалавечага грамадства” і „таксама-ж выдатна ўладае дыялектыкай, як і яго сучаснік Гегель” (К. Маркс, Выбр. творы, т. I, 113, парап. у В. І. Леніна, Творы, т. II, стар. 97 наст.). Пад датою 18 лютага 1843 г. Герцэн запісаў у Дзенінку: „Фур'ерызм, зразумела, глыбей за ўсіх раскрыў пытанне аб соцыйлізме; ён даў такія асновы, такія пачаткі, на якіх можна пабудаваць больш Фалангі і Фаланстэра”.

Ёсць яшчэ ўпамінаніе аб Фур'е ў іншых творах Герцэна. Паслядоўнікамі Фур'е ў Расіі былі члены гуртка М. В. Петрашэўскага.

В. Эскус’ і О. Лебра—маладыя французскія паэты і драматурги, якія пакончылі самагубствам у лютым 1832 года ў вініку расчараўвання ў жыцці.

104. Палево Й. Н. А. (гл. стар. 223 наст.).

Максімовіч Міх. Ал-др. (1804—1873)—тады прафесар батанікі ў Маскве; пазней—пратасар рускай славеснасці ў Кіеве, дзе займаўся пераважна этнографіяй і гісторыяй Украіны.

104. Сакалоўскі Вл. Ігн. (1808—1839)—паэт, аўтар паэм „Мирозданіе” (выд. 2-е 1837, выд. 3-е 1867), якая звярнула на сябе ўвагу чытачоў і крытыкі. У 1832 г. зблізіўся з гуртком Герцэна. Надрукаваў паэму „Мирозданіе” (1832), „Расказы сібірака” (вершы і проза—1833), раман „Адна і дзве, або каханне паэта” (1834), драматычную паэму „Хевер”

(1837; напісана значна пазней таго часу, пра які гаворыць Герцэн), паэму „Разбурэнне Вавілона” (1831).

Галіцын Ал-др Фёд. (1796—1864)—член следчай камісі, якая разбірала справу Герцэн і яго таварышоў.

108. Аіфантэн Б. П. (1796—1864)—вучань і паслядоўнік Сен-Сімона, арганізатор сен-сіманісцкай абшчыны ў вёсцы Менільмантан, пад Парыжам; прыцягнуты ў 1832 г. разам са сваімі старонікамі да крымінальнай адказнасці па абвінавачванню ў пропаведзі амаральнасці. Сен-Сімон А.-К. (1760—1825)—патомак французскай арыстакратычнай фаміліі; меў велізарны ўплыў на развіццё соцыйлістычнай мыслі (водгук Энгельса аб ім гл. стар. 222), парады, у В. І. Леніна (Творы, т. XVII, 274 наст., т. XIX, 174 наст.). Вялікі скажэнні цярпела вучэнне Сен-Сімона, пасля яго смерці, у Аіфантэнайскай абшчыне. Працэс менільмантанцаў скончыўся тым, што Аіфантэн з іншых главароў пасадзілі ў турму. Пад канец жыцця Аіфантэн стаў буйным прамыслоўцам.

Аб сен-сіманізме, аб упрыгожванні гэтага вучэння на Герцэні і яго таварышоў—у пісьме Герцэні да Огарэва ад 19 ліпеня 1833 года: „Твая праўда, сен-сіманізм мае права нас зацяць. Мы адчуваем, што свет прагне абаўлення, што рэвалюцыя 89 года ламала—і толькі, але трэба стварыць новы, палінгенезічны<sup>1</sup> час, трэба другія асновы пакласці пад грамадствы Еўропы: больш права, больш маральнасці, больш асветы. Вось вопыт—гэта Сен-Сімон. Я не гавару пра цяперашні занядпад яго, такім я называю яго рэлігійную форму (айцец Аіфантэн і т. д.)” (I, 117). У дзенніку за 1844 г. Герцэн запісаў пад 24 сакавіка, што „ў сен-сіманістаў вучні загубілі настаўніка” (III, 319), гэта значыць сказлі яго вучэнне. У паслядоўні да нарыва „Аб развіцці рэволюцыйных ідей у Расіі” (1851 г.) ён пісаў: „З паяўленнем сен-сіманізма, пасля 1830 г., соцыйлізм зрабіў вялікае ўражанне ў Москве... Цымяны, рэлігійны і ў той-ж час аналітычны сен-сіманізм цудоўна падыходзіў да масквічоў. Вывучыўши яго, яны зусім натуральна пераходзілі да Прудона, як 'ад Гегеля да Фейербаха' (VI, 397 і наст.).

109. Палевай Нік. Ал-евіч (1796—1846)—з сібірской купецкай сям'і, таленавіты пісменнік-самавучка. Пры бацьку вымушаны быў займацца яго гандлёвымі справамі, пасля смерці бацькі цалкам аддаўся літаратуры. У 1825 г. пачаў выдаваць „Московский тэлеграф” пры падтрымкі Пушкіна і іншых віднейшых пісменнікаў, галоўным чынам П. А. Вяземскага, які садзейнічаў яскравасці часопісу і яго росту; быў у той час адным з самых актыўных журналістаў прагрэсіўнага лагера, адным з найбольш аўтарытэтных крытыкаў. Белінскі лічыў яго ўплыў на развіццё рускай літаратуры і пазней велізарным, парадыноўваў яго з М. В. Ламаносавым і Н. М. Карамзінам. У процівагу ролі князёў і цароў у будаўніцтве Расіі, якую апіваў Карамзін, Палевай спрабаваў, хоць і няўдала, паказаць у сваіх „Гісторыі рускага народу” ролю народных мас у стварэнні дзяржавы. У 1834 г. „Московский тэлеграф” быў закрыты. Палевай быў прыгнечаны праследаваннем урада; боязнь матэрыйлічнай незабясьпечанасці і няўстойлівасці соцыйлічна-палітычнага светапогляду абудзіла рэзкую перамену пазіцыі Палевога. Ён перакінуўся на бок рэакцыі, пачаў адкрыта і нізкапаклонна прыслужвавацца ўраду, выхваляў царскіе самадзиржаўе, пісаў шавіністычныя п'есы і аповесці—у тым ліку памянянену Герцэнам „Парашу-Сібірачу”. Герцэн даў харектарыстыку літаратурнай дзейнасці Палевога ў нарыва „Аб развіцці рэволюцыйных ідей у Расіі”, у раздзеле аб літаратурнай і грамадскай мыслі пасля 1825 г., дзе адзначаў яго заслугу па „дэмакратызованню рускай літаратуры”.

111. Нарыс „А. Палежаеў” быў надрукаваны ў „Дадатку” да асноўнага тэксту асоби выд. часткі 2-й „Былога і дум” („Турма і ссылка”, Лондан 1854 і 1858). Пры падрыхтоўцы выд. „Былога і дум” 1861 г. Герцэн змяніў яго пасля асноўнага тэксту раздз. 7-га ч. 1-й з загалоўкам „Дадатак” і з некаторымі скорачэннямі; гэтым выкідкі падаюцца ніжэй.

111. У асобн. выд. „Турмы і ссылкі” першы абзац [чытаўся інакш]: „Дзеля папаўнення нашай справы і гісторыі Сакалоўскага я перакажу некалькі падрабязнасцей аб справе, якая адбылася перад нашай, у Маскоўскім універсітэце, і гісторыю беднага А. Палежаева,

З яе мы і пачнем. Я чую яе ад самога паэта, і не раз”.

111. У асобн. выд. „Турмы і ссылкі” пасля гэтага было: „Але за гэтага-б яму не папала.

<sup>1</sup> Палінгенезіс—адраджэнне.

Распусце ў нас патураюць. Бібліаў патураў у Кіеўскім універсітэце студэнтам у распушным жыцці па аўстрыйскай методзе замарвання душ.

Палежаеў у сваіх вершах не раз закранаў і ўладу царскую,—гэта не магло сыйсці з рук».

111. Герцэн параўноўвае ўведзенне Рабесп'ерам у 1793 г. рэволюцыянае свята ў гонар вышэйшай істоты з царкоўнымі святамі.

111. Рэктар Маскоўскага універсітэта пры Палежаеву—Ант. Ант. Пракаповіч-Аnton-скі. Міністрам народнай асветы быў тады не К. А. Лівен, а А. С. Шышкоў.

112. І. І. Дзібіч быў тады начальнікам галоўнага штаба.

113. У асобн. выд. „Турмы і ссылкі” да гэтага месца была зноска Герцэна: „Выдаць ненадрукаваныя вершы Пушкіна, Лермонтава, Палежаева, Рылеева і інш.—адно з нашых самых гарачых жаданияў. Мы думаем нават звярнуцца з просьбай даставіць нам рукапісы да рускага ўрада або духавенства—ад свецкіх літаратаў, журналістаў і прагрэсіўісташаў не дачакаешся...”

Пасля тэкста аб Палежаеве ў асобн. выд. „Турмы і ссылкі” быў расказ аб Сунгураве, перамешчаны ў асобн. выд. 1861 г. у раздз. 6-ы, і расказ аб Цэхановічу (толькі ў выд. 1858 г.), уключаны ў выд. 1861 г. у раздз. 13-ы.

Палежаеў Ал-др Ів. (1805—1838)—паэт; пазашлюбны сын багатага памешчыка Л. Н. Струйскага ад яго прыгоннай. Бацька алдаў яго ў 1816 г. у адзін з маскоўскіх прыватных пансіёнаў; сам ён у тым-же годзе быў адданы пад суд за забойства свайго дваровага. Не гледзячы на ўсе намаганні сваякоў, падкупіўшых суддзяў, Струйскі быў пазбаўлены ўсіх правоў і сасланы ў Сібір, дзе памёр блізка 1825 г. Свяякі не клапаціліся аб выхаванні Палежаева, які ў пятнаццацігадовымя узросце паступіў вольным слухачом ва ўніверсітэт, праз год вышаў адтуль, неўзабаве зноў вярнуўся. Блізасць з гуртком студэнтаў-розначынцаў і адбітак уплыву пропаганды дзекабрыстаў унеслі ў паэтычнае дараванне Палежаева, якое выявілася досыць рана (ён пачаў друкавацца з 1825 г.). адцені антыманархічнае і антырэлігійнае, асабліва выразна выяўлены ў вялікай паэме „Сашка” (1825). Яна распаўсюджвалася ў рукапісу, дайшла да Нікалая I пры даносе, у якім гаварылася пра яе „распушныя карціны і згубныя для юнацтва мыслі”.

Сучаснікі паэта сцвярджалі, што ён трymаўся пры спатканні з царом вельмі вольна і пасля гаварыў аб сваім бясстрашим адказе Нікалаю. У верасні 1826 г. пачаліся салдацкія пакуты Палежаева. Ад сваіх гарот і настачаў паэт пачаў пісь, а ў чэрвені наступнага года ўцёк з палка. Неўзабаве ён вярнуўся туды добраахвотна, быў адданы ваенному суду. Нікалай узмажніў прыгавор суда, пазбавіў Палежаева дваранства, разжалаваў з унтер-афіцэраў у радавыя без выслугі. Паэт часта парушаў казарменую дысцыпліну, а калі ў 1828 г. яго западозрылі ў распаўсюджжанні рэволюцыйных вершаў, ён быў кінуты ў падвальную турму і зноў адданы пад суд. На гэты раз справа скончылася добра. У 1829 г. ён разам са сваім палком прымуў удзел у вайне на Каўказе, быў у баях, у 1832 г. прадстаўлены за мужнісць да афіцэрскага чына. Цар адмовіў. Паходы ўнеслі новы струмень у творчасць Палежаева—ён шмат пісаў аб цяжкім жыцці салдат і разарэнні горцаў. У 1833 г. ён вярнуўся з палком у Москву, дзе пазнаёміўся з Герцэнам і яго гуртком. Тады-ж вышла асобная кніга яго вершаў. П'янства падарвала здароўе паэта. У ліпені 1837 г. Палежаеў быў прадстаўлены да пераводу ў афіцэры. Не дачакаўшыся чына і звязанай з ім магчымасці выйсці ў адстаўку, паэт увесень уцёк з палка, быў злoўлены, перанес ганебнае цялеснае пакаранне і ў сухотах трапіў у шпиталь. Тут Палежаеў памёр праз некалькі дзён пасля атрымання ў палку ўказа аб пераводзе яго ў афіцэры, пра што ён так і не даведаўся. Сябры пахавалі яго ў афіцэрскім сурдуце.

У Герцэна недакладна, па памяці, вынятка з верша „Провидение”. Гл. яшчэ „Літературное наследство”, вып. 15, М. 1934, стар. 57 наст. (новыя вершы) і 221 наст.—агляд літаратурнай спадчыны паэта.

## ДА ДРУГОЙ ЧАСТКІ

Другая частка „Былога і дум” упершыню надрукавана па-руску асобнай кніжкай у Лондане (першым выданнем у 1854 г., другім—у 1858 г.) пад загалоўкам „Турма і ссылка. З запісак Іскандэра”. У кніжцы былі раздзелы 8-ы—18-ы. У першым і другім

выданнях былі прадмовы аўтара, якія даюцца тут у дадатках разам з прадмовай да англ. выд. ч. 2-й „Былога і дум” (стар. 208 наст.). У асобн. выд. „Былога і дум”, „Турма і ссылка” складаюць частку 2-ю, т. I (Лондан, 1861); тут прадмовы 1854 і 1858 гг. апушчаны. Важнейшыя розначытанні ўказаны ў адпаведных месцах.

Другая частка „Былога і дум” таксама выдана асобна: па-англійску (Лондан, 1855), па-нямецку (Гамбург, 1855), па-дацку (Капенгаген, 1856), па-французску (Парыж, 1861). Усюды ў загалоўках упаміналася пра ссылку аўтара ў Сібір, што выклікала нападкі на Герцэна ў некаторых перыядычных выданнях. У заўвазе да ч. 1-й „Былога і дум”, у кн. 2-й „Полярнай звезды”, Герцэн вымушчаны быў растлумачыць, што пераклады зроблены без яго ведама і што ён не вінаваты ў прыдуманай выдаўцамі ссылцы яго ў Сібір (гл. тут—у дадатках, стар. 202).

117. Раздзел 8-ы перадрукаваны з асобн. выд. т. I „Былога і дум” са зменамі і папраўкамі; найбольш істотныя адзначаны ніжэй. Тэкст пачынаецца шматкроп’ем усюды.

Вадзім—Пасек; аб ім і яго сям’і—у раздз. 6-м.

117. Пасля гэтага ў асобн. выд. „Турмы і ссылки” быў радок кропак, у выд. 1861 г. замест іх—пусты радок.

118. У выд. 1858 г. пасля гэтага—фраза: „Я люблю Огарэва горача, як рэдка любаць адзін аднаго нават у юнацтве”. Огарэў быў арыштаваны ў ноч на 10 ліпеня 1834 г. у Маскве, куды вярнуўся з бацькаўскай вёскі за два дні да таго. Справа ўзнікла ў перыяд вялікіх маскоўскіх пажараў, аб якіх Герцэн піша далей. Чуткі гаварылі аб падпалах, і ўлады настаражыліся. Па даносу паліція арыштала целы рад асоб, у іх ліку Огарэва, паэта В. І. Сакалоўскага (гл. раздз. 7-ы), студэнта І. А. Оболенскага і інш. Яны абвінавачваліся ў спяванні рэволюцыйных песен, напоўненых „гнуснымі выразамі” супроць цара і т. п. Праз тры дні Огарэў быў вызвалены, але 31 ліпеня зноў арыштаваны ў выніку выяўлення новых доказаў супроць яго. У часе вобыску ў Огарэва знайшлі пісмы Герцэна, якія паслужылі повадам да арышту А. І. 21 ліпеня. Па дакладу Бенкендорфа, цар загадаў перадаць справу асобай камісіі, у якую ўваходзіў і А. Ф. Галіцын (гл. раздз. 7-ы).

118. Васільчыкаў Нік. Ал-др. (1799—1864)—паслужыны ўдзельнік тайнага таварыства дзекабрыстаў; паводле афіцыйнага даклада „адказваў чыстасардечна і выявіў раскаянне”; быў пасланы на Каўказ, і паранены ў бітве; звольнены з ваенай службы ў 1830 г. і служыў некалькі год пры маскоўскім генерал-губернатары. Яго выхавальнік быў потым называўшыкам Огарэва; відаць, адсюль знаёмства з гуртком Герцэна. У тэксле замест прозвішча—літара В.

119. Пасля гэтага ў выданні 1858 г. было: „Відовішча зруйнавання і дзікай сілы было мне да спадобы”.

119. У архіўных паперах па справе аб арышце Герцэна захавалася гэтая запісачка. Аб М. Ф. Орлову гл. у раздз. 5-м; парап. яшчэ стар. 216 і 226.

120. Марыя Качубе́й—герайня пазмы А. С. Пушкіна „Палтава”. Герцэн няправільна называе пазму „Мазепай” паводле другога героя—гетмана Мазепы.

Ермолаў Ал-й Петр. (1772—1861)—генерал начшыткі XIX стагоддзя; карыстаўся рэпутацыяй ліберала, бо выказваўся супроць аракчэўшчыны; „пакараў” Каўказ, дзе знішчай целыя вёскі разам з насельніцтвам; Нікалаі I не давяраў яму, бо некаторыя дзекабрысты ў паказаннях упаміналі Ермолава, як чалавека, якога мелася на ўзвеце прыцягнуць у склад часовага ўрада ў выпадку поспеху перавароту; пры Нікалаю быў у апале.

121. Раеўскі Нік. Нік. (1801—1843)—малодыш; адзін з блізкіх сяброў А. С. Пушкіна, брат жонкі дзекабрыста С. Г. Валконскага; прыцягваўся да справы дзекабрыстаў, але вызвалены без шкоды для далейшай кар'еры. Далей Герцэн гаворыць пра маскоўскага генерал-губернатара Дм. Вл. Галіцына.

121. Люцэрнскі леў высечаны дацкім скульптарам Б. Торвальдсенам (1770—1844) у 1821 г.

Пасля 1834 г. Герцэн бачыўся з Орловым не праз шэсць, а праз восем год—незадоўга да яго смерці. Праз шэсць дзён пасля яе Герцэн запісаў у дзенік, пад 25 м сакавіка 1842 г., характеристыку Орлова, якую цікава парапінаць з тэкстам „Былога і дум”, таму што яна дае ўяўленне аб прыёмах яго работы над мастацкімі мемуарамі:

Учора атрымаў вестку аб смерці Міхаіла Фёдаравіча Орлова. Гора і яшчэ больш бяздзейная коснасць падрывае геркулесаўскія сілы, ён, мабыць, пражыў-бы яшчэ гадоў дваццаць пяць пры іншых акаличнасцях. Шкода яго. Гэта навіна прышла ў дзень майго нараджэння *aviso. Memento mori* ў адных адносінах і *vivere memento*<sup>1</sup> ў другіх. Прыклад перад вачым. Я ніколі не лічыў Міх. Фёд. ні вялікім палітыкам, ні сапраўды небяспечным дэмагогам, ні нават чалавекам тых велізарных здольнасцей, як аб ім была *fama*<sup>2</sup>. Але ён меў у сабе многа прывабнага, благароднага, начынаючы са знадворнага выгляду, да абыходжання і інш. Ён быў чалавекам паміж маскоўскімі арыстакратамі, поўны забабонаў, адстады ад новага пакаленія, ён упарты трymаўся тэорыі рэпрэзентатыўнасці, як яны былі паставлены ў канцы мінулага і пачатку цяперашняга стагоддзя, і выдумляў свае тэорыі, якія дзівілі сваёй безгрутоўнасцю. Маладое пакаленіе кланялася яму, але ішло міма, і ён з жалем заўважаў гэта. Мне было гадоў 19, калі я пазнаёміўся з ім. Тады ён яшчэ быў вельмі прыгожы, „чало, як чэрні голы”, антычная галава, жывавыя рысы твару і высокі рост надавалі яму сапраўды нешта магутнае. Іменін з такім выглядам можна захапляць людзей. Вернуты з ссылкі, але не дараваны, ён быў у вельмі цяжкім становішчы ў Маскве. Яго грэзла самалюбнасць і прага дзейнасці, ён быў падобны да Ільва, што сядзіць у клетцы і не смее нават рыкаць; *faute de mieux*<sup>3</sup>, ён акружыў сябе невялікім колам знаемых і пранаведваў там свае тэорыі; галоўнае месца сваімі талентамі і дзівяцтвамі займаў у гэтym коле Чаадаев. Прыдушеная ганарлівасць, глубокая ўпэўненасць, што ён мог-бы дзейнічаць з блескам на вышэйшых урадавых пасадах, і ўспаміны мінулага, жаданне захаваць яго як нешта святое ставіла Орлова ў бесперапыннае хістанне. „Сцерці мінулае” і з'явіца пакаяннай Магдалінай—гаварыў адзін голас, „не зыходзіць з велічнага п'едэстала, дадзенага яму мінулым інтарэсам, і аставацца акружаным арэолам „апазыцыйнасці”—гаварыў другі голас. Ад гэтага Орлоў рабіў бесперапынныя памылкі. Зусім без патрэбы і без карысці перад усімі іншы раз прыніжаўся—і меў адзін сорам. Бо тыя, перад якімі ён гэта рабіў, не давяралі яму, а тыя, якія былі сведкамі, трацілі павагу. Урад глядзеў на яго як на закаранелага ліберала і прытым як на бесхарактarnага чалавека; а лібералы—як на здрадніка сваім правілам; нават лёгкае пакаранне яго ў параўнанні з іншымі дзекабрыстамі не падабалася. І сапраўды, непрыемна было бачыць на маскоўскіх гуляннях і балах Міх. Фёд. у той час, як усе яго таварышы пакутвалі і гінулі на катарзе. Орлоў не ўмёў на сіць траур, як яму загадвала прыстойнасць вышэйшая. При ўсім тым абодва бакі судзілі яго прычэпліва, ён ні ў якім разе не быў ні Мірабо, ні Сіес для пецербургскай аудыторыі, таксама не заслужыў насмешак лібералаў. Галоўная віна яго—ня з грабніць. Па сутнасці, ён захаваў шмат рыцарскага доблеснага да канца жыцця, у ім была бездань гуманнага, добраага. За гэта мы павінны яму дараваць. У 1834 г. я пакінуў яго ў росквіце гадоў і сіл маральных і фізічных. Прышла маx чарга ссылкі; вярнуўшыся нарэшце ў 1840-м, бачыў яго мільком у 41-м, ён на мяне зрабіў жахлівае ўражанне: нешта руінае, забітае было ў ім; працуучы дарэмна 7 год, каб атрымаць поле дзейнасці, ён пераканаўся, што там ніколі не даруюць, што ні рабі; жахлівае авбінавачанне—ён адважыўся думаць аб правах—анафема незнішчальная. А юнае пакаленіе далёка пайшло і з жалем (а не з захапленнем) глядзела на старога. Ён усё гэта адчуваў і глыбока мучыўся, займаўся аддзелкай дома, шкляным заводам, каб заглушыць унутраны голас. Але не вытрымаў. З майго боку я пасылаю за ім у магілу щыры і балочы ўздых; няшчаснае існаванне ад таго толькі, што выпадак хапеў, каб ён нарадзіўся ў гэтую эпоху і ў гэтай краіне. А мінъ».

122. Гэта Н. А. Захар'іна—будучая жонка Герцэна; сустрэча адбылася 20 ліпеня 1834 г. У пісьме да сяброўкі ад 22 жніўня 1834 г. Н. А. гаварыла пра гэтую сустрэчу: „Ці думала я, што гэта ў апошні раз, што я развітаюся з ім так надоўга... І Александр быў нешта сумны... А як, развітаўшыся з сумнымі могілкамі, ішлі мы па полі да заставы, туга, страшэнная туга праглядала ў твары Александра; нават у голасе яго я заўважыла перамену; млява і адрывіста расказваў ён, як аднілі ў яго друга”. Праз два гады, у пісьме да Герцэна ў Вятку ад 29 ліпеня 1836 г., Н. А. таксама ўспамінала пра сустрэчу 20 ліпеня

<sup>1</sup> Як папярэджанне. Памятай аб смерці. Памятай аб жыцці.

<sup>2</sup> Пагалоска.

<sup>3</sup> Не маючи лепшага.

1834 г.: „Кожная мінuta, праведзеная з табою два гады таму назад у гэты дзень, запала мне ў памяць, кожнае слова твое гарэла на сэрцы,— і так усё яскрава”.

123. Раздзел 9-ы перадрукаваны, як і раздз. 8-ы (гл. стар. 225), без змен.

123. Герцэн быў арыштаваны 21 ліпеня. Паводле паведамлення палк. Шубінскага шэфу жандараў, Герцэн быццам сказаў пры арышце: „Огарэва ўзялі пад варту, то і я чакаў гэлага-ж”.

127. У раздзеле 10-м у выд. 1861 г. некалькі дробных стылістычных паправак па-раўнайна з выд. 1858 г.

129. Начальнік маскоўскіх жандараў паведаміў Бенкендорфу, што 7 жніўня квартальны, які вёў Герцэна з камісіі ў часць, завёз яго па дарозе да бацькі, І. А. Якаўлеў сустрэў сына ля варот са слязмі на вачах. Дваровыя цалавалі арыштаванага. Квартальнага аддалі пад суд.

129. Сястра новага паліцмейстара—М. Д. Хоўрына (1801—1877), жыла ў кватэры брата, І. Д. Лужына, маскоўскага обер-паліцмейстара з 1845 г.

133. Раздзел 11-ы перадрукаваны ў выд. 1861 г. з невялікім папраўкамі. Герцэн быў перавезены з паліцэйскай часці ў Круціцкія жандарскія казармы 4—5 верасня 1834 г.—да прыезду Нікалая I у Москву.

136. Расказ аб арышце ў Круціцкіх казармах і вартаўніку Філімонаву дапаўненецца нарысам, надрукаваным у томе II Успамінаў Т. П. Пасек і прыпісваецца ёю Герцэну. Там гэты вартаўнік-жандар называецца Терэнічам, які таксама выпівае пяць-шэсць порцій гарэлкі адразу і т. п. (параўл. Творы, т. I, стар. 1 530 наст.).

138. Раздзел 12-ы перадрукаваны ў выд. 1861 г. з выд. 1858 г. з некалькімі да-паўненніямі, адзначанымі ў тэксле.

138. Скарэта Ів. Паўл.—афіцэр, шпіён-правакатар, які дапамагаў паліцыі ў арышце некаторых члену гуртка Герцэна. Арышт адбыўся не 24 чэрвеня, а 8 ліпеня 1834 г. У далейшым расказе яшчэ некалькі дробных недакладнасцей у датах і ліку арыштаваных.

140. Пры арышце ў Герцэна быў забраны рукаўіц пад назваю „28 студзеня”, у якім дана хвалебная характарыстыка Петра I за тое, што ён „перанес у Расію плады, якія дасцаліся Еўропе горкім і крывавым вопытам” (гл. паказанні Герцэна ў Камісіі, XII, 343; па-раўн. I, 85 наст.).

142. Ва ўсіх пратаколах паседжанняў следчай камісіі па справе Герцэна і яго таварышоў адзначана, што дапытаваемых „настаўляў свяшчэннік Георгій Сокалаў”.

142. У часе следства Шубінскі даносіў Бенкендорфу, што Огарэў, Герцэн і Обаленскі „звяртаюць на сябе ўвагу” камісіі, якая прадпісала тримаць усіх арыштаваных з „прыкладнай строгасцю”. У адной з запісак камісіі Герцэну дана такая характарыстыка: „Малады чалавек гарачага розуму, і хоць у спяванні песень не прымаў удзелу, але з перапіскі яго з Огарэвым відаць, што ён смелы вольнадумец, вельмі небяспечны для грамадства”. На пытанні следчай камісіі Герцэн даваў уніклівыя адказы, стараючыся выгарадаць таварышоў і давесці сваю палітычную добранамеранасць (І, 140 наст.).

У справах следчай камісіі захаваліся два пісьмы І. А. Якаўлева на імя старшыні С. М. Галіцына. У адным, ад 30 кастрычніка 1834 г., Якаўлеў просіць даша яму дазвол на спатканне з яго сынам Александрам Герцэнам. У другім, ад 9 лістапада, І. А. пісаў: „Выхаванец мой і сын Александр Герцэн, які амаль чатыры месяцы пакутуе ў няволі, про-сіць мяне хадайнічаце аб дазволе яму ў дзень яго ангела, гэта значыць 23 числа гэтага месяца, правесці хоць адну гадзіну ў дому яго бацькоў”. Калі гэта не можа быць задаво-лена, Якаўлеў просіць „хоць дазволіць у гэты дзень наведаць яго і абіць у Круціцкіх казармах маш яго Луізе Гааг і брату Егору Герцэну, і тым самым даставіць гэтаму пакут-ніку хоць мінутную ўцеху”. Камісія дазволіла Герцэну спатканне з маці і братам. 14 снежня І. А. Якаўлеў пісаў члену камісіі, маскоўскому камендантуну ген. К. Г. Сталю: „Выхава-нец і сын мой Александр Герцэн пяць месяцаў ужо пад арыштам; я не ведаю, чым ён заслужыў такое доўгачасовае і цяжкае зняволенне; але маючы яго беззадлучна з дня яго нараджэння пад май наглядам, паверыць можна, што я ведаю карацей і лепш, чым хто-небудзь, яго нахілы і паводзіны, у якіх нічога вартага асуджэння я ніколі і нічога не заўва-жыў і, апрача таго, я ведаю, што ён, пры адмысловых разумовых і душэўных якасцях, не мае ад прыроды моцнага складу. Цяперашніяе яго становішча, у якім ён мучыцца доўгі час,

разлучаны з усімі близкімі яго сэрцу сваякам! і настаўнікамі, удалени ад усякіх зносін з людзьмі асвечанымі і не маючы спосабу займаца чым-небудзь карысным, знаходзячыся бесперастанку і без руху ў пакоі сырым і чадным, без дапамогі якога-небудзь медыка, становішча гэтае безумоўна разбурае рэшткі яго здароўя і заглушае высокія разумовыя яго здольнасці, аб якіх сведчаць набытае ім званне кандыдата і медаль за яго твор. Жаль-буючы, як бацька і хрысцяні, аб такім сучасным яго становішчы і немінучых выніках яго", Якаўлеў просіць, каб „Герцэн аддалі" яму „на распіску", напамінае, што „лениш дзе-сяці вінаватым дараваць, чым аднаго невінаватага пакараць". Да гэтага І. А. дадае, што ён, як бацька, пяць месяцаў „знаходзіцца ў бесперапынных пакутах і непакоі наконт" свайго „сына, маючы перад вачыма няшчасную яго маці".

Камісія адмовіла ў вызваленні Герцэні на паруці бацьку, але дазволіла „п. Якаўлеву прыслать ад сябе да выхаванца свайго вядомага яму дабранадзейнасцю ўрача... і самыя прынасі ежаю". У студзені 1835 г. Герцэну дазволены быў спаткані з многімі сваякамі. Тады-ж С. М. Галіцын прадставіў даклад аб пакараннях для прыцягнутых да справы. Ога-рэва меркавалася паслаць на службу ў далёкую губерню. Герцэн, „які не прымаў удзелу ў спяванні і слуханні пасквільных вершаў і які мае дачыненне да следства па аднаму ладу мыслей яго, не пакідаючы надалей пад арыштам, адаслать на службу ў якую-небудзь да-лекую губерню пад строгі нагляд начальнства". III Аддзяленне рашыла адправіць Герцэні ў Перм.

142. Пасля гэтага слова ў выд. 1858 г. было „і вакханалій"; пасля слова „гуляць"—там-же „і парапуснічакъ".

145. Пры гавор быў авбешчаны не 20-га, як піша Герцэн, а 31 сакавіка. Аб Сака-лоўскім гл. стар. 222. У ткін Ал-й-Вас., чыноўнік, быў заняволены ў Шлісельбургскую крэпасць, дзе загнаны у 1838 г. і бае ў Леў Канст., афіцэр; у 1835 г. Нікалай заняволены яго ў Шлісельбургскую крэпасць, у 1838 г. яго выслалі ў Перм на службу і пад нагляд; у 1842 г. вызвалены. Гамянёныя далей: Лахцін Ал-й Козьм. быў высланы ў Саратоўскую губ., памёр у 1839 г.; Обаленскі Ів. Аф., высланы ў Перм, у 1837 г. пераведзены ў Калугу ў 1843 г. вярнуўся ў Москву; Сарокін Міх. Фёд., высланы на службу ў Кастрамскую губ., у 1842 г. вярнуўся ў Москву; аб другіх—па Указальніку.

148. Раздзел 13-ы перадрукаваны, як і раздз. 8-ы (гл. стар. 225)—са шматлікімі па-праўкамі і розначытаннямі, адзначанымі шкэй.

151. Ускліканне Юлія Цэзара пры пераправе, калі лодачнік спалохаўся буры.

153. Некаторыя дадатковыя рысы да расказу аб паездцы ў Перм і аб знаходжанні там—у нарысе, надрукаваным у Т. П. Пасек і ўпамянутым вышэй (гл. стар. 227).

153. Другі вёрш з „Бахчысарайскага фантана" Пушкіна. „Вайна роўскі" — паэма К. Ф. Рылеева. „Каўказскія вольнікі" — паэма Пушкіна.

154. Замест усяго тэксту адсюль да канца раздзела ў выд. 1858 г. была наступная фраза: „На трэці дзень я прыехаў у Вятку, праезджаючы цэлья паветы, заселенныя вая-камі, мардвой, чарамісамі". Да апошняга слова быў знак зноскі, у якой Герцэн адсылаў чытача да дадатка 2-га. Гэты дадатак меў загаловак „Цэхановіч". Для выдання 1861 г. ён быў перапрацаваны і ўведзены ў тэкст. Тоё-сёе з ранейшага тэксту мае цікавасць, як да-лаўненія да канчатковага. Так, замест абзака „Я вывез" і першых трох фраз наступнага за ім абзака, у выданні 1858 г. быў такі тэкст: „Перачытаючы ўспаміны аб пермскім жыцці, я пашкадаваў, што я не ўпамянуў аднаго чалавека, з якім сустрэча, вельмі карот-кую, пакінула амаль што адзіны цéплы след з некалькіх тыдняў, праведзеных калі Ураль-скага хрыбта. Я кажу пра аднаго з сасланых палякаў—Цэхановіча. Сасланы ён быў па справе эмісараў, па якой быў расстрэлены Валовіч. Чалавек гадоў пад сорак, ён быў, не ад прыроды, а ад жыцця задумлівы і цхі, як бываючы моцныя людзі, што перайшли ў вяшчасці туу мяжу, калі яшчэ хочацца скардзіцца на лёс; ён не прымірыўся з ім, але супакоіўся і ад таго быў моцны. Калі губернатар Селастанік, забараніўши мне знаёмства з палякамі, сасланымі ў Перм, даў мне магчымасць у сваім прыёмным пакоі з імі пазнае-міца, адзін ксёндз запрасіў мяне да сябе; у яго я застаў некалькі чалавек яго суайчынні-каў і ў тым ліку Цэхановіча. Моўчкі курыў ён невялікую люльку, не сказаўшы мне нівод-нага слова, ён зрабіў на мяне вялікае ўражанне сваім знадворным выглядам".

154. Пасля гэтага ў выд. 1858 г. быў наступны тэкст, апушчаны ў выд. 1861 года: „Яго дружба з Клейніхелем таксама ясна даказвае гэта, як прызначэнне такіх генерал-губернатараў, як Мураёў і Бібікаў, і пазней, як Какошкін і Закрэўскі. Бібікаў не адстаў ад Мураёва, і ён пакінуў сваё гісторычнае выслою. Раз у Кіеве Бібікаў, падышоўшы да акна, убачыў дарожны экіпаж нейкага польскага пана, які елаў на контрактам; карэта была запрэжана чацвёртай добрых коней. Не стрымліваючы тады свайго рэволюцыйнага гневу, Бібікаў сказаў: „А яшчэ паны ў нас раз'язджаюць на чатырох конях; іх трэба давесці да таго, каб чэцвера цягнуліся на адным кані!“ Комуніст! Пугачоў!”

Рэнегат Мураёў ў Mix. Нік. (1796—1866)—член „Союза спасенія”, адзін з заснавальшчыкаў і арганізатораў „Союза благоденствія”; паводле слоў афіцыяльнай жандарскай лаведкі, „неўзабаве ўхіліўся ад яго і не прымаў удзелу ў таварыствах з 1821 г.”; на допытах па справе аб змове тримаў сябе з вялікім гонарам, але здолеў пераканаць цара ў сваёй адданасці. Ідеі дваранскага ўрада і самадзяржайнаму цару, як выражальнику, гэтай ідеі; быў „вызвалены з атэстатаў” і шчыра, не за страх, а за совесць, заслужыў міласці Нікалая I і Александра II, бязлітасна падаўляючы імкненні народных мас да свабоды і незалежнасці; атрымаў назыву „вешацеля”.

Какошкін Серг. Ал-др. (1796—1861)—служыў з Клейніхелем (гл. стар. 211) па ваенных пасяленнях, з 1840 г.—пецербургскі обер-паліцмейстар, страшэнны хабарнік; аб ім яшчэ ў раздз. 33-м.

Закрэўскі Арс. Андр. (1783—1865)—ваенна-адміністратыўны дзеяч пры Александро I. Пры Нікалаю I быў фінляндскім генерал-губернатаром і міністрам унутраных спраў. Праводзіў самую чорную рэакцыйную палітыку. Быў выгнаны ў 1831 г. са службы за бязмерную тупасць. Пасля рэволюцыйных падзеяў 1848 г. на Захадзе Нікалай вярнуў яго на службу і назначыў маскоўскім генерал-губернатаром. Нарэшце, быў зволены ў 1859 г. за тое, што загадаў свяшчэнніку авбяничцу яго дачку з другім мужам пры жывым і неразведзеным першым.

Бібікаў Дм. Гаўр. (1792—1870)—адзін з найбольш рэакцыйных дзяржаўных дзеячоў пры Нікалаю I, праводзіў бязлітасную русіфікатарскую палітыку ў Паўднёва-заходнім краі, дзе быў генерал-губернатаром. Як паведамляе Н. І. Кастамараў, цынічна раіў студэнтам „замест палітыкі займацца лепш жанчынамі”.

155. Гэтым абзакам канчаўся дадатак аб Цэхановічу ў выд. 1858 г. Цэхановіч Пётр—у 1833 г. быў высланы з Віленскай губерні за дачыненне да „справы” польскіх патрыётаў, якія спрабавалі аднавіць паўстанцкую дзеянасць. Спачатку быў паселены ў Чэрдыні (а не ў Верхатури, як піша Герцэн); у 1834 г. пераведзены ў Перм, у 1841 г. у Чэрнігаўскую губ.; шматразовыя просьбы аб дазволе вярнуцца на радзіму не задавальняліся; паводле жандарскай лаведкі, у Пермі нічым не займаліся, атрымліваў на пражыццё з казны 50 кап. у суткі. Некаторыя дадаткі да расказу аб Цэхановічу ў „Былым і думак”—у расказе Герцэна „Другая сустречка” (Творы, т. I, стар. 234 наст.).

Уесь наступны тэкст, да канца раздзела, упершыню надрукаваны ў „Колоколе” за 1860 г., № 85 ад 15 лістапада, услед за артыкулам „Становіща яўрэяў у Pacii” з такім тлумачэннем Герцэна: „Змясціўшы гэты надзвычай дзельны артыкул, я прашу дазволу ў дадатак да яго далучыць невялікі ўрывак з даданага раздзела да „Турмы і ссылкі”. Потым, ўрывак быў уключаны ў выд. 1861 г.

157. Нікалай I увёў для яўрэяў „натуральную рэакруцкую павіннасць”; для ажыццяўлення яе асобыя каманды хапалі дзяцей на вуліцах, урываліся ў дамы, выцягвалі дзяцей з пасцеляў і т. п.; гэтая „павіннасць” давала паліцыі шырокое поле для рабаўніцтва яўрэйскага насельніцтва пад выглядам водкупу за дзяцей.

158. У выд. 1861 г. у тэкст раздзела 14-га ўнесены рад нязначных поправак да тэксту асобн. выд. „Турмы і ссылкі”. У апошнім не было прозвішча Н. Ф. Паўлава (стар. 163—164).

Вяцкі губернатор у пачатку тэксту—Тю фіе ў Кір. Як. (пар. 1775), пакодзіў з канціністай, г. зн. з салдацкіх дзяцей; у 1795 г. паступіў у канцылярыю ў Тобольску; у 1802 г. пераехаў чыноўнікам у Польшчу, дзе з поспехам рабіў адміністрацыйную кар'еру. З 1817 г.—віцэ-губернатор на Каўказе і ў Пензе, з 1824 г.—губернатор у Пермі, з 1831 г.—у Тверы, з 1832 г.—у Вятцы, адкуль звольнены ў 1837 г.—аб гэтым у тэксле. Герцэн

прыехаў у Вятку 19 мая 1835 г., указ аб назначэнні яго перакладчыкам вяцкага губернска-  
га праўлення быў даны 1 чэрвеня.

159. Тюфяеў быў сакратаром не пры Е. Ф. Канкруну, а пры В. С. Ланскім. Па вяроўцы ён прайшоў Пермскую губ.—у трупе акрабатаў, на вяроўцы—у партыі арыштантаваў, якіх прывязвалі ў дарозе аднаго да другога.

162. Петроўскі Ал-др Сцеп.—пермскі чыноўнік; сястра яго Клеапатра Сцеп. жыла з Тюфяевым. Са справы, якая захавалася ў архіве, відаць, што Тюфяеў яшчэ ў 1827 г. пасадзіў Петроўскага ў вар'яцкі дом за тое, што той пратэставаў супроти сувязі губернатора з яго сястрой. Петроўскі дарэмна давіваўся вызвалення. Справа дайшла да Пецербурга. Жандарскія следчыя паведамлялі Бенкендорфу, што Тюфяеў кіруе губерніяй „самаўладна”, прыводзілі прыклады яго рабункаў і распусты (мае пяць пабочных жонак, якія карыстаюцца сваім становішчам на школу насельніцтву). У 1830 г. Нікалай I загадаў высланію Петроўскага з сястрой у Пецербург. Петроўская абараніла Тюфяева, які дзякуючы гэтаму ў гісторыі з яе братам не пацярпей. Апошні быў вызвалены і паступіў на службу ў Орол; сястра яго заняволена Нікалем у манастыр (XII, 367 наст.).

Далгарукаў Міх. Міх. (1794—1841)—гвардзейскі афіцэр, багаты памешчык, самадур, катаваў сваіх прыгонных. У 1831 г. служыў у Вятцы, праз год быў пераведзены ў Перм, потым у Верхатут'е, дзе і памёр.

Ізмайлова Лейб-Дм. (1764—1834)—генерал, багаты памешчык; яго распusta даходзіла да таго, што ў свой велізарны гарэм з прыгонных дзяўчын ён змяшчаў потым сваіх дачок ад іх і нават, у двух—трох выпадках, родных унучак; праяўляў звярыную лютасць у адносінах да сваіх прыгонных і самадурства ў адносінах да небагатых дваран—сваіх прыхлябцеляў; дзякуючы подкупу чыноўнікаў мог весці далей усе свае справы да самай смерці на поўной свабодзе.

Грузінскі Ег. Ал-др. (1762—1852)—унук апошняга грузінскага цара, найбагацейшы памешчык і тыран прыгонных; павялічваў насельніцтва сваіх вёсак утываннем беглых сялян іншых памешчыкаў.

163. Петушыны крык Суворава, Ал-дра Вас. (1730—1800)—дзівацтвы славутага ваеначальніка.

Дмітрыеў-Мамонаў Матв. Ал-др. (1790—1863)—сын аднаго са шматлікіх фаварытаў Екацерыны II і таму найбагацейшы памешчык; быў знаёмы з дзекабрыстамі, але стаяў у баку ад іх дзейнасці; з 1817 года ў выніку псіхічнага захворвання добраахвотна асудзіў сябе на поўнае затворніцтва ў падмаскоўнай вёсцы; памёр ад апёкаў пасля гэтага саракашасцігадовага зняволення.

Талстой Фёд. Ів. (1782—1846)—гвардзейскі афіцэр, самадур і карцёжнік; празваны „амерыканцам” за свае авантурныя ўчынкі на Камчатцы і Алеуцкіх астравах, дзе быў высаджаны начальнікам экспедыцыі; пра яго шматлікія дзеялі і нячыстую гульню ў карты пісалі Пушкін і „Евгеній Онегін”, раздз. 6-ы, страта 4-я наст., эпіграма „В жизни мрачной и презренной” 1820 г., пасланне „Чаадаеву” 1821 г.), Грыбаедаў (словы Рэпешліава ў „Горы ад розуму”, д. 4-я, з'ява 4-я) і П. А. Вязечскі.

Дачка Талстога (ад зvezенай ім цыганкі)—Сара (1821—1838)—пазэса.

164. Паўлаў Нік. Філ. (1805—1864)—пісьменнік; яго першыя расказы, дзе выкryвалася прыгоннае права, выклікалі пахвалы Пушкіна і Белінскага, яго крытычныя артыкулы хваліў Чэрнышэўскі. Паўлаў належаў да прагрэсіўнага лагера да пачатку 60-х гадоў. З развіццем рэвалюцыйнага руху ён прадаўся рэакцыі, стаяў адным з самых шчырых жандарскіх прыслужнікаў. Герцэн узмоцнена выкryваў яго ў „Колоколе”.

Орлоў Ал-й Фед. (1786—1862)—пламеннік екацерынінскага фаварыта; адзін з галоўных памочнікаў Нікалая I па разгрому паўстання дзекабрыстаў (гл. увагу да раздз. 3-га, стар. 212), з таго часу білінейны друг цара і надзвычайні ўпаўнаважаны яго па важнейшых дзяржавных спраўах; з 1844 г. шеф жандараў. У пачатку 60-х гадоў празвіў сябе як адзін з самых дзікіх прыгоннікаў.

Шчэрбатаў Ал-й Грыг. (1777—1848)—маскоўскі генерал-губернатор з 1844 г.

165. У кастрычніку 1836 г. Тюфяеў прасіў міністра ўнутраных спраў дазволіць яму паслаць чыноўnika па губерні для праверкі на месцах прысланых адтуль статыстычных звестак. Паслаць яго на свой рыск губернатор не адважыўся, бо чыноўник гэты—Герцэн,

вядомы Тюфяеву „асабіст абышырнымі ведамі сваім і схільнасцю да працы і дакладнасці”; Тюфяеу „цалкам ручайся за Герцена і ў тым, што ён не скарыстае на шкоду гэтага дарчэння і праз уесь час сваій камандыроўкі не зробіць нічога непрыстойнага супроць праўлі благароднага і добравыѣдаванага чалавека, бо ён дабыў ужо гэта паўтарагадовым прыкладным жыццем сваім у г. Вятцы пад асабістым наглядам” губернатара. Міністр адмовіў.

167. Канарскі Сім. (1808—1839)—польскі рэволюцыянер, удзельнік паўстання 1830 г.; удачна ўпёк пасля разгрому паўстання з рускай Польшчы, вярнуўся туды ў 1836 г.; вёў актыўную пропаганду, быў злойлены і па загаду Нікалая I пакараны смерцю ў 1839 г.

167. „Старанасць усё перамагае”—надпіс у графскім гербе П. А. Клейніхеля, падараваным яму Нікалаем I за надзвычайную спраўнасць, якая каштавала працоўнаму народу шмат тысяч жыццяў.

169. Раздзел 15-ы перадрукаваны, як і раздз. 8-ы (гл. стар. 225) з папраўкамі і варыянтамі.

171. У выданні 1858 г. пасля гэтага было: „Калі сын яго быў асуджаны на смерць, бацька прыехаў развітаца з ім. Кажуць, што ён у прысутнасці шпіенаў і жандараў асынаў сына лаяніаю і папрокамі, жадаючы выказаць свою непахісную вернападданасць. Бацькаўскае настаўленне быў скончыў пытаннем: „Чаго ты хацеў?”—Гэта доўга расказваць,—адказаў глыбока зняважаны сын:—я хацеў, паміж ішым, каб і магчымасці не было такіх генерал-губернатараў, якім вы былі ў Сібіры”.

Пестэль Ів. Бар. (1765—1843)—сын саксонскага выхадца, які быў при Екацерыне II маскоўскім пошт-дывэртарам, атрымаў ад яго гэтую пасаду ў спадчыну ў 1789 г. Александр I прызначыў яго ў 1806 г. сібірскім генерал-губернатаром. Пестэль адмаўляўся, спасылаўся на хваробы, на нежаданне па прыкладу ўсіх сваіх папярэднікаў трапіць пад крымінальны суд. Цар налягаў, і Пестэль паехаў у Іркуцк; быў прыстрасны да ўлюблёнцаў, самадур, згаіст. Пасварыўшыся з галоўным начальнікам войск у Сібіры, ён вярнуўся ў 1809 г. у Пецербург; пражываючы тут, аставаўся яшчэ дзесяць год генерал-губернатаром Сібіры. Тамашня справы даверыў свайму стаўленіку, Іркуцкагу губернатору Трэскіну—страшеннаму хабарніку і мучыщелю насељніцтва, абараняў яго ад усіх скаргаў, абліяў усе злоджывані сваім асабістым уплывам у Пецербургу. Цар даваў яму вялікія грашовыя падарункі, маёнткі, прызначыў у 1816 г. членам дзяржаўнага совета, пакінуўшы за ім рэйштый званні і пасады, даручыў яму разгляд скаргаў на дзеянні сібірскіх уладаў, г. зн. на яго-ж. Мяццовыя ўлады зусім расперазаліся; насељніцтва літаральна стагнала ад рабункаў і самавольства. У 1819 г. Пестэль быў зволены з пасады; ён пераехаў у смаленскую вёску, жыў небагата на пенсіі. З сынам-дзекабрыстам бачыўся ў чэрвені 1826 г., у крэпасці, незадоўга да прыгавору.

Пестэль Пав. Ів. (1793—1828)—адзін з найадукаваных людзей першай чвэрці XIX стагоддзя; таленавіты арганізатор; яго розум і здольнасці захаплялі сучаснікаў, у тым ліку Пушкіна; перакананы рэспубліканец, ён быў заснавальнікам першага тайнага таварыства, з якога ўзнікла змова дзекабрыстаў; быў правадыром Паўднёвага таварыства; аўтар рэволюцыйнага праекта канстытуцыі („Русская праўда”), якая была складзена ў дэмакратычным духу і з'яўлялася адным з найбуйнейшых помнікаў рускай палітычнай мыслі пачатку XIX стагоддзя. Падрыхтоўваў на 1826 г. дзяржаўны пераварот, з гвалтоўным звшчэннем царскай сям'і. Нечаканая смерць Александра I у лістападзе 1825 г., міжпартстваванне, адначасовая раскрыццё змовы на поўдні і паўстанне 14 снежня ў Пецербургу, разгром дзекабрыстаў і арышт самога Пестэля разбурылі ўсе яго планы. На допытах, пад уплывам балбатлівасці шмат якіх змоўшчыкаў, Пестэль і сам даваў залішне адкрытыя паказанні. Павешаны Нікалаем I 13 ліпеня 1826 г.

172. Сеславін Ал-др Нікіт. (1780—1858), Фіннер Ал.-др Сам. (1787—1813)—смелыя партызаны 1812 г.

180. Унтар-афіцэр, пры Паўлу I, ён стаяў перад фронтам і рабіў ружэйныя прыёмы, якія астатнія салдаты павінны быў дакладна паўтараць.

180. Кіселёў Пав. Дм. (1788—1872)—ліберальны генерал; пры Александре I быў у апазіцыі Аракчэеву, спрыяў членам тайнага таварыства, галоўным чынам П. І. Пестэлю. Пасля раскрыцця змовы, каб адхіліць ад сябе падазрэнні цара, ахвотна выдаў і Пестэлю ўсіх яго таварышоў. Пры Нікалаеу I быў адным з значнейшых удзельнікаў урада, вылуча-

чаячыся на фоне прыгоннікаў і мракабесаў кіруючага саслоўя парадунальна ўмераным палітычным поглядамі.

Тюрге Р.-Ж. (1727—1781)—французскі дзяржаўны дзеяч; перад буржуазнай рэвалюцыяй XVIII стагоддзя, у 1744—1776 гг., быў міністрам фінансаў; удала правёў цэлы рад эканамічных рэформ у буржуазным духу, за што арыстакраты сваімі інтрыгамі вымусілі яго пакінуць пост.

184. Раздзел 16-ты дапоўнены для выд. 1861 г. некаторымі эпізодамі; ёсьць дробныя не адзначаныя тут розначтанні.

Вітберг Ал-др Лайр.—аб ім стар. 215.

187. Орлова Анна Ал-еўна (1785—1848)—адзіная дачка Ал-я Гр. Орлова (1737—1808), брата екацерыніскага фаварыта, галоўнага памочніка Екацерыны II у захопе прастола і забойцы Петра III, атрымаўшага за гэта незлічоныя бағаці; пакаянна-містычным настроем Орловай умела карыстаўся ноўгарадскі архімандрыт Фоцій, які апугаў яе і забраў у манастыры велізарную частку яе спадчыны. Герцэн быў з ёю знаёмы, расказаў аб ёй у нарысе аб кн. Е. Р. Дашковай (VIII, 476—8).

190. Уесьць тэкст адсюль да адзінкі на стар. 190 з'яўляецца перапрацоўкай Герцэна для выд. 1861 г. з наступных радкоў у выд. 1858 г.: „Я быў рэлігійным, хоць мая рэлігія і не лунала недзе над зоркамі. Божа мой, як усё пераблытана і дзіўна ў жыцці... У гэтай глупши вяцкай ссылкі, у гэтым брудным асяроддзі чыноўнікаў, у гэтай сумнай далечы, разлучаны з усімі мілымі... І там такія цудоўныя святых мінуты праводзіў я...“

Экзальтаваныя пісъмы—ад Н. А. Захар'інай, якая была настроена тады рэлігійна-містычна і мела ўплыў на Герцэна ў гэтых адносінах.

190. Пачуцце расказаўнія—з поваду рамана Герцэна з П. П. Медзведзевай (іл. у тэксле раздз. 21-ы).

190. Сцэны, пра якія А. І. Герцэн гаворыць у зноўцы,—„Ліцыній“ і „Вільям Пен“ (І, 205 наст.) і „Ліцыній“ (там-же, 211 наст.). Першы ўрывак надрукаваны ў томе III „Былога і дум“ (Лондан, 1862, стар. 97 наст.) са зноўскай, дзе Герцэн адзначаў, што ў сцэнах „выразна відаць рэшткі рэлігійнага погляду і шлях, якім ён перапрацоўваўся не ў містыцызм, а ў рэволюцию, у соцыялізм“.

191. Юнак—А. Е. Скварцоў, вастаўнік гімназіі ў Вятцы, друг Герцэна ў часе яго вяцкай ссылкі; аб ім шмат у пісъмах Герцэна з Вяткі (І, парадун. іншыя).

191. Тут канчаецца дадатак да тэксту 1858 г. Усё далейша складалі там уводзіны да асобнага раздзела пад называю „Перапіска“, дзе былі пісъмы Н. А. Захар'інай і Герцэна за вяцкі перыяд.

192. Раздзел 17-ы перадрукаваны, як і раздз. 8-ы (гл. стар. 225)—з дробнымі поправкамі.

193. Герцэн паказваў выстаўку наследніку, будучаму Александру II, 18 мая 1837 г.

196. Апрача некалькіх дробных поправак, у раздзеле 17-м у выд. 1858 г. адно істотнае розначтанне, якое адносіцца да ўказанага месца. Пасля фразы аб прыяцелях-купцах было: „Я ўпэўнены, што некаторыя з тагачасных сяброў яшчэ памятаюць мяне і не ўсё забылі, пра што мы гаварылі цэлых вечары ў невялікім пакойку, калі 25—30-градусны мароз страляў на дверы“. У выд. 1858 г. прозвішча Карнілава было заменена першай літарай.

198. Раздзел 18-ы—заключны для ч. 2-й „Былога і дум“—поўнасцю надрукаваны ў выд. 1861 г. У „Турме і ссылцы“ з'явіўся пачатак яго, да адзначанага на стар. 199 месца; астатніе—у „Полярнай звезде“, кн. III. У Владзімір Герцэн прыехаў 2 студзеня 1838 г., 19 студзеня прызначаны ў канцылярию губернатара.

199. „Тарантас“—нашумеўшая ў 40-х гадах аповесць Вл. Ал-др. Салагуба (1814—1882), якая часткова з'явілася ўпершыню ў „Отечественных записках“ (1840, № 10), і вышла асобн. выд. у 1845 г.; перадрукоўвалася шмат разоў (совецкае выд. М. 1923), у ёй—расказ аб гасцініцы ў Владзіміре, дзе спышаўся таксама Герцэн, і меню, з якога ўзяты прыведзены ў тэксле назвы страў. Аповесць зрабілася вядомай у значнай меры дзякуючы артыкулу В. Г. Белінскага, які скарыстаў аповесць для выступлення супроты рэакцыйнай пропаведзі славянафілаў, апіраючыся на тое, быццам Салагуб рысует IX у „Тарантасе“ адмоўна.

199. Замест усяго астатніяга тэксту да канца раздзела, у выд. 1858 г. было наступнае:  
„Новы адзел жыцца пачаўся для мяне з Владзіміра... адзел чисты, ясны, малады, сур'ёзны  
пустэльнікі і пранікнуты каханнем.

Але ён належыць да другой часткі, да той, за якую я баюся ўзяцца, якую апісваць  
у мяне наўрад ці стане сіл.

Страшны падзеі, пякучае гора, усё-ж лягчэй кладуцца на паперу, чым успаміны зусім  
светлыя, бясхмарныя. Быццам можна расказваць шчасце.

Не чакайце ад мяне доўгіх апавяданняў пра ўнутранае жыццё таго часу. Ёсьць прад-  
меты, пра якія я нікому не гаварыў, ніколі не гаварыў, не таму, што яны—таямніцы, а з пры-  
чины нейкай сарамлівасці сэрца, з прычины іх надта глубокай і таемнай сувязі з усім  
быццём, з прычины іх пышотнага валаснога разглішавання па ўсёй істоте.

Дадайце самі, чаго нестасе, здагадайцеся сэрцам, а я буду гаварыць пра знадворныя бок,  
пратыкі, рэдка, рэдка закранаючы намёкам або словам запаветныя тайны свае\*. Увесь астатні тэкст, апрача апошніх двух абзацаў у канцы раздзелаў, упершыню паявіўся  
у „Полярнай звездзе“ на 1857 г., кн. 3-я, стар. 120 наст. Перад абзацам „Губернатар Курута“  
і т. д. былі яшчэ ў „Полярнай звездзе“ (стар. 120) два абзацы, не ўключаныя Герцэнам  
у выд. 1861 года: „Ну бывай,—пісаў я Natalie,—бывай, горад, у якім прыйшалі амаль тры  
гады майго жыцця, бывай, Вятка, благаславенне выгнанніка на цябе за тваю ветлівасць, за  
дружбу, якою я быў акружаны. У Владзіміры ўсё жыццё маё будзе прысвеченіе табе, там  
буду я ачышчаць душу і здалёк маліца табе. Так пілігрым спыняеца, не даходзячы да  
Іерусаліма, дзе-небудзь у Эмаусе, просіць даравання за мінулае і падрыхтоўваецца. Гэта  
будуць мае сорак дзён у пустыні.“

Я стрымай слова: з самага прыезду майго ў Владзімір жыццё склалася інакш, чым  
у Вятцы. Мая невялікая кватэра калія Залатых варот хутчэй падобна была на келлю манаха,  
чым на бярлогу правінцыяльнага ільва. Ды я і не быў ільвом у Владзіміры. Ніякая пошляя  
забава не шкавіла мяне; рука, што падтрымлівала мяне, служыла мне маральнай апорай,  
была бліжэй.

Пісъмы прыходзілі на другі дзень; здавалася, папера яшчэ была цепляя, пульс рукі ад-  
чуваўся на ёй; след позірку, накіраванага на радок, здавалася, не паспей сыйсці...“

199. Курута Ів. Эм. (1780—1853)—владзімірскі губернатар з 1838 г.; адносіўся да  
Герцэна вельмі прыязна, дапускаў яго таемныя паездкі ў Москву для пабачэння з Н. А. За-  
хар'янай, садзейнічаў іх шлюбу; разам са сваёй сям'ёй захоўваў сяброўскія адносіны з Гер-  
цэнам і пасля яго выезду з Владзіміра. Праз шмат дзесяцігодзяў сын Куруты апублікаваў  
прыватную перапіску Герцэна з яго бацькамі; з 1842 г. Курута—сенатар, пераехаў у Пецер-  
бург; перапіска з Герцэнам перарвалася.

Расказ Герцэна аб яго артыкуле ў „Вятскіх губернскіх ведомостях“—памылковы. Гэтая  
газета пачала выдавацца пасля яго ад'езду з Вяткі—у 1838 г. Магчыма, што Герцэн хацеў  
напісаць гэтакі артыкул, або ўсё расказаное адносіцца да нарыса аб Вяткай губ., які быў  
напісаны ім, але не дайшоў да нас. Наогул „Губернскія ведомости“ пачалі выдавацца  
у правінцыі з 1 студзеня 1838 г. Да таго яны выходзілі ў шасці губернях—не ў Вяткай.  
Новыя матэрыялы аб службe Герцэна ў Владзіміры—у зб. „Звесты“, вып. VI, М. 1936.

200. Блудаў Дм. Нік. (1785—1864)—дзяржаўны дзеяч пры Нікалаю I і Александру II.  
Паходзіў з небагатай дваранскай сям'і; увайшоў у знаць жаніцьбай. Быў блізкі да Карам-  
зіна; знаходзіўся ў славутым літаратурна-грамадскім ліберальным аб'яднанні „Арзамас“  
разам з Жукоўскім, Вяземскім, Пушкінам, дзекабрыстамі М. Орловым, Н. Тургеневым,  
Нікітам Мураўёвым і інш. Разам з тым рабіў добрую, хоць і павольную адміністрацыйную  
кар'еру. У 1826 г. Нікалай I даручыў яму скласці афіцыйнае дайясненне аб змове дзекаб-  
рыстаў, дзе трэба было закідаць граздю рэволюцыйных рух, зганьбаваць яго ўзделнікаў,  
давесці, што народ ненавідзіць іх. Блудаў здолеў дагадзіць цару: ашальмаваў і зганьбліў  
сваіх быльх прыяцеляў, атрымаўшы за гэта ўзнагароду: з параўнальна дробных чыноў—  
нікак ў цар прызначыў яго гады-ж таварыщам міністра асветы; у 1832—1837 гг. Блудаў—  
міністр унутр. спраў, потым—міністр юстыцыі, з 1855 г. презідэнт Акадэміі навук. Пры  
Александру II Блудаў прыстасаваўся да новага курсу і падтрымліваў рэформы 60-х гадоў.  
Пасля смерці Карамзіна ён літаратурна апрацаваў незакончаны аўтарам апошні том „Гісто-  
рыі дзяржавы Расійскай“.

202. Небаба Дм. Вас.—вучыўся ў Маскоўскім універсітэце адначасова з Герцэнам. Скончыў жыццё самагубствам у 1841 г.—пасля ад'езду Герцэні з Владзіміра.

### ДА ДАДАТКАЎ

203. Прадмова да часткі 1-й надрукавана ў кн. 2-й „Полярной звёзды” на 1856 г., у выглядзе заўвагі да раздз. 1-га, за подпісам „I-p” (скарачэнне слова „Іскандэр”). „Гэты год”—1855. Пальмерстон Г.-Д. (1784—1865)—англійскі дзяржаўны дзеяч. Банапарт—Напалеон III (1808—1873)—французскі імператар. Барнум Ф. (1810—1891)—амерыканскі цыркавы антрэпрайнер і шарлатан, які карыстаўся самымі бессароннымі спосабамі для реклами сваіх прадпрыемстваў. Чарнільная работа—няволічная работа ў канцыляры.

Яшчэ раней Герцэн апублікаваў з таго самага поваду, які выклікаў паданую ў тэксле прадмову, наступнае пісьмо да выдаўца, *The Morning Advertiser*\* (№ ад 30 лістапада 1855 г. пад назоў „Мая ссылка ў Сібір”): „Сэр, каб пакласці канец абвінавачанням, накіраваным вашай газетай супроты мянэ ў сувязі з пытаннем аб загалоўку маіх мемуараў (*My Exile in Siberia*), вы не адмовіцеся, спадзяюся, змясціць наступную заяву:

Па-першае, я асабіста кіраваў выданнем двух тамоў маіх успамінаў на рускай мове, якія з'явіліся пад загалоўкам „Турма і ссылка” (*Prison and Exile*).

Па-другое, я даў дазвол перакласці іх на англійскую, німецкую і французскую мовы, і толькі ў гэтым выявіўся мой удзел у выданнях, апублікованых на ўказаных мовах.

Па-трэціе, зараз-жа пасля паяўлення англійскага выдання я выказаў пратест супроты дабаўлення да загалоўка слоў „у Сібіры”. У выніку, майго пратесту пп. Hurst and Blacket змянілі загаловак кнігі і заяўлі аб гэтым на старонках вашай газеты. Апрача таго, я надрукаваў свой пратест у „The Globe”, у чым можна пераканацца, звярнуўшыся да гэтага выдання.

Па- чацвертае, я не меў ніякіх звестак пра кнігу да яе выхаду ў свет і пакуль не паяўліся аб'явы аб ёй. Я катэгарычна гэта заяўляю і не сумніваюся, што пп. Hurst and Blacket, калі трэба будзе, не адмовіцца пацвердзіць гэтага.

Астаюся вашым пакорным слугой.


Александр Герцэн\*.

203. Ва Уводзінах да першага выдання „Турмы і ссылкі”—расказ Герцэні аб тым, як ён пачаў пісаць свае ўспаміны ў выглядзе нарысу аб адносінах яго і Н. А. з німецкім паэтам Гервегам і як гэты нарыс разросся ў „Былое і думы”. Яны надрукаваны ў першым асобным выданні „Турмы і ссылкі” (Лондан, 1854).

204. Гэты ўрывак надрукаваны ў другім выданні „Турмы і ссылкі” (Лондан, 1858). Трубнер Нік. (1817—1884)—англійскі выдавец, друкаваў і распаўсюджваў лонданскія журналы, кнігі і пракламацыі Герцэні і іншых эмігрантаў. Спіс выпушчаных ім рускіх рэвалюцыйных выданняў у зб. „Дзесяцігоддзе вольнай рускай друкарні ў Лондане. 1853—1863”, ч. 2-я—„Бібліографічнае апісанне лонданскіх выданняў 1853—1865”, склаў П. Н. Беркаў, выд. Акадэмія навук СССР. М.—Л. 1935 г.

205. Прадмова да англійскага выд. часткі 2-й „Былога і дум” (Лондан, 1855) перадрукавана па-руску ў 1919 г. (Творы, т. VIII, стар. 586 наст.).

205. Чэліні Бенвенуто (1500—1571)—славуты італьянскі мастак, пераважна гравёр па металу, аўтар вельмі каштоўнай для гісторыі культуры эпохі Адраджэння аўтабіографіі (ёсьць рускі пераклад, М. 1931).



## З М Е С Т

*Стар.*

В. І. Ленін—Памяці Герцэна . . . . .	3
Ад рэдакцыі . . . . .	7

### БЫЛОЕ і ДУМЫ

Прысвячэнне . . . . .	13
Прадмова . . . . .	—
Былое і думы—Братам на Русі . . . . .	16

#### *Частка першая*

##### Дзіцячы пакой і універсітэт (1812—1834)

Раздзел I. Мая нянечка і la grande armée.—Пажар Масквы.—Мой бацька ў Наполеона.—Генерал Ілавайскі.—Падарожжа з Французскімі палоннымі.—Патрыятызм.—К. Кало.—Агульнае кіраванне маёнткамі.—Падзел.—Сенатар . . . . .	21
Раздзел II. Размова нянечак і гутарка генералаў.—Фальшывае становішча.—Рускія энцыклапедысты.—Нуда.—Дзяячы пакой і пярэдні.—Два немцы.—Вучэнне і чытанне.—Катэхізіс і евангелле . . . . .	31
Раздзел III. Смерць Александра I і 14 снежня.—Маральнае абуджэнне.—Тэрарыст Бушо.—Корчэўская кузіна.—Н. Огарэў . . . . .	45
Раздзел IV. Нік і Варабёвы горы . . . . .	57
Раздзел V. Падрабязнасці хатніга жыцця.—Людзі XVIII стагоддзя ў Расіі.—Дзень у нашым доме. Госці і habitués.—Зоненберг.—Камердынер і інш. . . . .	63
Раздзел VI. Кремлёўская экспедыцыя.—Маскоўскі універсітэт.—Хімік.—Мы.—Малаўская гісторыя.—Халера.—Філарэт.—Сунгуроўская справа.—В. Пасек.—Генерал Лесоўскі . . . . .	75
Раздзел VII. Канец курса.—Шылеравскі перыяд.—Маладое юнацтва і артыстычнае жыццё.—Сен-сіманізм і Н. Палевай . . . . .	101
Дадатак: А. Палежаеў . . . . .	111

#### *Частка другая*

##### Турма і ссылка (1834—1838)

Раздзел VIII. Працоўты. — Арышт Огарэва. — Пажар. — Маскоўскі ліберал.—М. Ф. Орлоў.—Могілкі . . . . .	117
Раздзел IX. Арышт.—Добрасумленны.—Канцылярыя прэзыдзенскага частнага дома.—Патрыярхальны суд . . . . .	123
Раздзел X. Пад каланчой.—Лісабонскі квартальны.—Падпальшчыкі . . . . .	127
Раздзел XI. Круціцкія казармы.—Жандарскія апавяданні.—Афіцэры . . . . .	133
Раздзел XII. Следства.—Галіцкія сеп.—Галіцын ѹп. — Генерал Стааль.—Сентэнцыя.—Сакалоўскі . . . . .	138
Раздзел XIII. Ссылка.—Гараднічы.—Волга.—Перм . . . . .	148
Раздзел XIV. Вятка.—Канцылярыя і сталовая яго прэвасходзіцельства.—К. Я. Тюфяеў . . . . .	158

<i>Раздел XV.</i> Чыноўнікі.—Сібірскія генерал-губернатары.—Драпежны паліцмей-стар.—Лагодны суддзя.—Смажаны іспраўнік.—Роўнаапостальны татары.—Хлопчык жаночага полу.—Бульбяны тэрор і інш. . . . .	169
<i>Раздел XVI.</i> Александр Лаўрэньевіч Вітберг . . . . .	184
<i>Раздел XVII.</i> Наследнік у Вятцы.—Падзение Тюфяева.—Перавод у Владзімір.—Іспраўнік на следстве. . . . .	192
<i>Раздел XVIII.</i> Пачатак владзімірскага жыцця . . . . .	198

**Д а д а т к і**

I. Адаўтара: Да першай часткі „Былога і дум“ . . . . .	203
II. Адаўтара: Да першага выдання „Турмы і ссылкі“ . . . . .	—
III. Да другога выдання „Турмы і ссылкі“ . . . . .	204
IV. Прадмова да англійскага выдання другой часткі „Былога і дум“ . . . . .	205

**К а м е н т а р ы і**

Біографічная даедка . . . . .	206
Да прадмоў . . . . .	208
Да першай часткі . . . . .	210
Да другой часткі . . . . .	224
Да дадаткаў . . . . .	234

**НА БЕЛОУССКОМ ЯЗЫКЕ**

**А. И. Герцен. Былое и думы.**

Государственное издательство при СНК БССР. Минск. 1940 г.

Рэдактар перакладу Казачонак

Літпраўка Шынклер

Тэхредактар I. Мілешка

Карэктар Нейфах

Адк. кар. друк. Л. Кучынская

Здана ў друкарню 9/VI 1938 г.

Аб'ём 14 $\frac{1}{4}$  друк. арк. Пап. 70×108 $\frac{1}{16}$ . Тыраж 5000 экз. Заказ № 5965.

Галоўліт БССР № Ф 2667.

Друкарня „Палесдрук“. Гомель, Советская, 1.

**Памылкі друку**

Стар.	Радок	Надрукавана	Трэба чытаць
64	22 зверху	бібліі	бібліі
83	1 "	як	які
88	2 знизу	памяц	памяці
136	5 "	між, іншым	між іншым
160	17 "	вый.	вый-
198	1 зверху	сан—	сані
201	1 "	" +	" ъ" (яць)
219	5 "	дукацыю	адукацыю
221	12 знизу	універсітэцк	універсітэцкі

ЦАНА 6 руб.

31872

9(47)=91.72

Г 411